

1Н//817256(039)

ПЛАТОН ГАЛАВАЧ



# ПРАЗ




# ГАДЫ



Д В Б







1Н//817256(039)

ПЛАТОН ГАЛАВАЧ

# ПРАЗ ГАДЫ

РАМАН

ВЫДАННЕ ДРУГОЕ

48626

Б.н. 56086  
20.36.  
III


ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
МЕНСК • СЕКТАР МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ • 1936

Национальная  
библиотека  
Беларусь

38046 3

38046

БЫЛОМУ КОМСАМОЛЬЦУ,  
КОМУНИСТУ-ИНЖИНЕРУ  
АНДРЕЮ АГЕЕВИЧУ БАРОДЗІЧУ







Раніцою дзесятага мая 1913 года ў аудыторыях Санкт-Пецербургскага юніверсітэта на Васільеўскім востраве дзналіся пра самагубства студэнта Кулікоўскага. І гэтай-жа парой на пляцы, каля Ісакіеўскага сабора, юнак год дзеяніцца-дваццаці, апрануты ў студэнцкае пам'ято, перадаў хлапчуку-газетчыку запіску для сваёй знаёмай, якая жыла на «Галадаі».

Было блізка ля дзесяці гадаін, калі студэнт прышоў на пляц. Халаднаваты паўночна-заходні вечер і дробны, не-прыкметны, і таму асабліва дакучлівы дождь, загналі студэнта пад масіўныя дахі каланады сабора, дзе ён і стаяў, аж пакуль не змечіў газетчыка. Тады спяшаючыся збег уніз, прывітаўся з хлапчуком, кіўнуўшы яму галавою, і перадаў у ягоныя рукі запіску. Хлапчук узяў запіску, патрымаў яе перад вачыма, чытаючы адрес, і асцярожна паклаў сабе ў кішэню. А яшчэ цераз пяць хвілін хлапчук крочыў у напрамку да маста, які злучае горад з Васільеўскім востравам, а студэнт ішоў Неўскім праспектам у публічную бібліятэку, што на рагу Садовай. Акурат у гэтую пару ў калідорах юніверсітэта пачыналіся гарачыя спрэчкі аб прычынах, якія штурхануły Кулікоўскага на самагубства, але наш студэнт пра смерць Кулікоўскага яшчэ не ведаў і, нават больш таго, спадзяваўся ававязкова сустрэць яго ў бібліятэцы.

«Хвароба душ», як назваў эпідэмію самагубстваў адзін з вядомых тагачаснікаў журналістаў, была ў Расіі як ніколі

яшчэ пашырана. Кожын дзень газеты нямымі і цміннымі  
радкамі петыта паведамлялі аб знайдзеных трупах. Смерць  
спраўляла свой урачысты парад. З жыцця ішлі разам: і  
маці, у якой галадавалі дзеци; і безработны, якім авалод-  
вала роспач; і інтэлігент, упэўненасць якога была пахі-  
нута, каму засталіся разбітыя ілюзіі і дарэмныя блуканні  
ў пошуках агульна-чалавече справядлівасці і щасця.  
Ледзь прыкметнымі зданнямі адыхадзілі яны, разгубленыя  
і пакалечаныя. У гэтым струмені дачасна перарваных  
жыццяў смерць студэнта Кулікоўскага прайшла-б непрык-  
метнай, калі-б яна не мела сувязі з іншымі, яшчэ ранейшымі  
падзеямі, што адбыліся ў універсітэце, і з лёсам людзей,  
пра якіх я і маю намер расказваць.





# П А Д З Е Я Н Е Р Н А Я



пакой зайшоў Буднік. Распранаючыся, ён дастаў з кішэні складзеную чацвяртушкай газету.

— Чыталі? Разумееце, як гэта лоўка зроблена?

— Пілацееўшчына!—не ў меру высокі і гэтак-жа не ў меру танклявы Кулікоўскі схапіў газету і, скамячыўшы яе ў даўтіх тонкіх пальцах, захадзіў па пакой.

Мы павінны пратэставаць! Хто? Скажыце мне, хто будзе несці адказнасць за дзеянні гэтых паважаных паноў прафесароў і думцаў? Яны іграюць на пачуццях крэўнасці і адзінства веры і імкненняў. А якія словаў: «шиматмільённае рускае сэрца б'еца суладна з сэрцам славян!... Які пафас!. Усё, усё забруджана імі, закідана гразёй. Самыя чыстыя імкненні народу яны затапталі салдашкім ботам!.. Гэта хлусня! Хлусіць будзе і Пілацееў, і мы павінны пратэставаць...

— Гэта не толькі хлусня,—перабіў яго Буднік...—«Русская нацыянальная самасвядомасць дапаможа...» за гэтымі словамі нешта большае, чым прастая хлусня.

— Я не хочу шукаць большага, каб пратэставаць, з мяне годзе таго, што апаганьваюцца лепішыя народныя пачуцці.—Кулікоўскі шырока ўзмахваў даўгімі рукамі і пальцамі левай рукі пахвілінна хапаўся за пенсне.

— Дзівак ты, калега.

— Гэта чаму-ж дзівак?—спыніўся раптам Кулікоўскі і зняў пенсне, ды так і стаяў, трymаючы іх кончыкамі даў-

гіх тонкіх пальцаў.—Я прапаную пратэставаць, не дапусціць пілацееўскай лекцыі, якое-ж гэта дзівацтва?

— І ўсё-такі вы, калега, дзівак. Лекцыю свою Пілацееў будзе чытаць. Не дапусціць лекцыі ў нас не будзе магчымасці.

— Тады як-жа?—Кулікоўскі шырока ўзмахнуў рукой, у растапыраных пальцах якой трymаў пенсне.—Значыць маўчаць?

— І маўчаць не трэба.

— Ха-ха! Дзіўна! І не пратэставаць і не маўчаць! Ха-ха. Вось гэта, калега, і ёсьць дзівацтва.

— Для такой катэгоріі інтэлігентаў, як ты, калега, усё маё заўжды будзе дзівацтвам.—Буднік зняў паліто і павесіў яго на этажэрку з кнігамі.—Ты, браток, прабач мяне, але я табе гэта даўно хочу сказаць. Ёсьць такая катэгорыя добрых людзей, паважаных інтэлігентаў. Паглядзець на іх звонку, паслухаць іх,—чыстае ўцелясненне дабра і справядлівасці. Добрая, сумленная людзі, чулья. Яны ў адзін момант могуць угневацца і стаць на нейкі час выказнікамі народнага абурэння. У адзін момант яны могуць узрадзацца, захапіўшыся добрай справай, але гэтак-же лёгка, сустрэўшыся з перашкодай, яны робяцца бяссільнымі, бездапаможнымі. Бяда, што жывуць яны не розумам, не глыбінямі волі. Залішне тонкія душы ў такіх інтэлігентаў. Мітусяцца яны ў жыцці, самі не ведаюць, чаго шукаюць. Гоняцца за многім, жывуць напружанацю перажыванняў, якія вельмі хутка праходзяць і, дзякуючы гэтаму, не маюць цэльнасці. Соцыяльная міміка ў такіх людзей багатая, а фізіяноміі няма. Ты, браток, пррабач, але ты задужа падобен да гэтай катэгорыі людзей...

— Ну, ты, калега, не зусім праўду кажаш.

— Як хочаш, але я ў гэтым пераконаны. Іменна з гэтай прычыны ты, калега, убачыў за адозвай гуртка славянафілаў толькі апаганьванне чистых парываў рускай народнай душы, хлусню, а трэба бачыць спрытнага штукара-жанглёра, які пачынае гуляць з такімі рэчамі, як народ, нацыя, вайна. За пафасам, за заслонаю прыгожых слоў пра еднасць веры і імкненняў славян, хаваецца твар вайны. Вольнасць балканскіх славян Пілацееў і славянафілы робяць сваім дэвізам для таго, каб занявоіць Турцыю.

Гаворачы, Буднік хадзіў па пакоі ад сцяны да сцяны, стрымліваючы ў хадзе сваю ўзрушанасць. Час ад часу ён зусім спакойна падносиў да ілба шырокую далонь рукі і адкідаў ёю ўгору непаслушмянныя валасы.—І наи трэба раскрыць сутнасць пілацееўскіх намераў. Адразу пасля лек-

цыі выступлю апанентам я. За мной, калі будзе магчы-  
масць, яшчэ хто-небудзь з вас. Гэтак мы зможам хоць  
пару слоў сказаць пра тое, што і прафесарскі шавінізм,  
хоць ён і ў белых, чысцен'кіх пальчатках, гэткі-ж, як і ша-  
вінізм чорнасоценца, які аруде дручком... Я думаю, што  
трэба дзейнічаць так.

— Можа быць, можа быць.—Кулікоўскі сеў у крэсла,  
шырока растапырыўшы даўгія ногі, і на калена паклаў  
руку, у якой трymаў пенсне.

Пасля гэтых слоў, сказаных Буднікам, хвілін пятнаццаць  
яшчэ вялісі гарачая спрэчкі вакол меўшай быць публічнай  
лекцыі прафесара Пілацеева, пакуль усё было ўмоўлены.  
Тады госці пайшлі, а ў пакоі застаўся Буднік і Кулікоўскі.  
Трэба сказаць, што адносіны паміж імі былі выражэннем  
своеасаблівой дружбы. І хоць не было амаль ніводнага пы-  
тання, з-за якога не ўзнікалі-б паміж імі спрэчкі, і хоць  
вельмі рэдка згаджаўся Буднік з поглядамі, якія выказваў  
Кулікоўскі, усё-ж ён надзвычай глыбока паважаў Кулі-  
коўскага, цаніў яго за тонкі розум і за ўласцівую яму глы-  
бокую шчырасць у пераконаннях. Цэнячы ў Кулікоўскім  
гэтыя якасці і ведаючы яго як надзвычай кволую натуру,  
Буднік ставіўся да яго вельмі беражліва. І цяпер, як толькі  
засталіся яны ў пакоі ўдвуух, Буднік падняўся з крэсла і  
падышоў да Кулікоўскага, які сядзеў моўчкі, барабанячы  
пальцамі па крэсле.

— Ну, ты, таго, не крыўдуй, што я раскрычаўся так.  
Такая ўжо мая натура неспакойная, і мне крыўдна, калі  
ты са мной не згаджаешся, калі ты гаворыш не тое, што  
трэба.

— Гм...—Кулікоўскі ўзняў галаву і ўсміхнуўся.—А ты  
ўсур'ёз думаеш, што заўжды гаворыш тое, што трэба?..

— Уяві сабе, што так.—Буднік весела зарагатаў.—Такая  
ужо, чорт яе, натура мая: усё думаю, што праўда на маім  
баку.

— Ладна, думай так і наперад.

Буднік апрануў паліто і пайшоў з пакоя на лесвіцу.  
Следам вышаў і Кулікоўскі.

— Асцярожна ідзі,—папярэдзіў ён,—а то ў гэтай пя-  
кельнай цемры ногі паламаць можна.

Буднік, намацваючы нагамі сходкі лесвіцы, пайшоў уніз  
Ужо як быў на другім паверсе, яшчэ раз пачуў папярэ-  
джанне Кулікоўскага, які згары крычаў аб асцярожнасці.  
Ён, не спыняючыся, штосьці крыкнуў угару і кроکаў не су-  
ніяў. Буднік дайшоў да універсітэцкай наберажнай.

Па-над цёмнашэртай, бліскучай паверхній Невы разгонна

шпацыраваў злосны паўночна-заходні вецер. Вечер гнаў над Пецербургам пухлыя, мутныя хмары. У змроках начы хмары абвісалі на зямлю і павольна сунуліся над камяніцамі горада. Дажджу не было. Вечер гулліва свістаў у дзівосных спляценнях жалезных парэнч на масту і з разгону шырока ўзмітаў над наберажнай пясок і пыл. Ён зрызаў з галавы ў Будніка шапку, шырока расхрыстваў полы паліта і сядзіта рваў са сцен тэатральныя афіши.

Буднік спыніўся каля афіш. Вялікімі сінімі літарамі афіша паведамляла, што чацвертага снежня тысяча дзеяцьсот дванаццатага года ў актавай зале універсітэта дэпутат Дзяржаўнай думы, прафесар Пілацеев, прачытае публічную лекцыю на тэму пра мінулае і будучнасць балканскіх славян. Буднік доўга стаяў перад афішай. Вечер калыхаў над наберажнай электрычны ліхтар, і ад гэтага вялізны цень буднікаў гойдаўся па сцяне, закрываючы афішу. Буднік прыпомніў гаворку Кулікоўскага пра тое, каб па-зрываць афіши.

— «Дзівак»,—сказаў ён сам да сябе і ўсміхнуўся. За гэтым прыпомніў, што абяцаў сёняня быць на «Галадаі» і тады ўжо, не затрымліваючыся, пайшоў з наберажнай у напрамку да трамвайнага прыпынку.

А цераз некалькі дзён пасля гэтага ў універсітэце чытаў лекцыю прафесар і дэпутат Дзяржаўнай думы Пілацеев.

Калі зала запоўнілася слухачамі, прышоў і адразу стаў каля трывуны, пакланіўшыся аудыторыі, сам прафесар. Быў ён нізкарослым і лысым, з пышнай русай барадой, якая шырока ляжала над прафесаравымі грудзямі. Чорны фрак утульна сядзеў на шырокіх прыўзнятых прафесаравых плячах. Професар стаяў ля трывуны, трymаючы левую сваю руку на стале, які стаяў побач. Растаныраныя, кароткія і пухлыя белыя ягоныя пальцы выразна выдзяляліся на цёмназялённым аксамітавым абрусе. За столом, тварам да лектара, абапёршыся локцем на стол, сядзеў адзін з прафесароў універсітэта. Зала момант маўчала, разглядаючы лектара, а калі ён прыўзняў руку і, лёгенька кашлянуўшы, пагладзіў рукою бараду, што паказвала на пачатак пра-мовы, некалькі чалавек у зале запляскалі.

— Панове!..

Професар гаварыў спакойна і разважліва, то падсту-ваючы шчыльна да самай трывуны, то адыходзячы з-за трывуны ў прастору паміж ёю і сталом.

— ... Прядбачанне магчымасці агульна-славянскага аб'яднання выклікае абурэнне з боку нямецкіх палітыкаў. Германія—небяспечная для славянства сіла...

Прафесар доўга, разважліва і пераканаўча, як здавалася яму, гаварыў пра інтырігі нямецкіх і аўстрыйскіх палітыкгү на Балканскім поўвостраве, дзяякуючы якім нават памітыка руская ў адносінах да балканскага пытания праводзілася па ўказцы нямецкай дыпламатыі.

— Але,—прафесар адышоў ад трывуны,—ім не рэалізаваць сваіх планаў. Заслугай рускай грамадской думкі было тое, што аўстрыйскі план, які пагражаў фактычна поўным эканамічным, а пасля і палітычным заваяваннем Балканскага поўвострава, быў раскрыты. Настрой рускага грамадства перадаліся нашай дыпламатыі, якая вразумела, што Аўстрыя мяркуе стварыць нешта накшталт балканскай федэрациі пад гегемоніяй Аўстра-Венгрыі. Тады,—прафесар адкашляўся і выпіў вады,—і ўзнікла ў Дзяржаўной думе ідэя, якая супроцьстаўлялася аўстрыйскаму плану, ідэя чыгункі, якая злучала-б Адрыятычнае мора з Дунаем. З той-ж пары пачынаецца і фактычнае ажыццяўленне ідэі пра аб'яднанне балканскіх дзяржаў...

Прафесар гаварыў, часта спасылаючыся на свае выказванні па гэтаму-ж пытанию, якія ён рабіў праз газеты і часопісы. Пры гэтым ён часта і самаздаволена, па-асабліваму падкрэсліваючы гэтыя свае слова, паўтараў: «яшчэ ў тулу пару мы прадбачылі», «яшчэ тады мы гаварылі». А калі загаварыў прафесар пра балканскую вайну, зала начала слухаць з больш напружанай увагай і ўзрушанасцю. Адчуваючы гэту ўзрушанасць і ўвагу, прафесар пачаў гаварыць больш патэтычна. Узрушанасць аўдыторыі перадалася і яму. Ён цяпер часцей пераходзіў з месца на месца і правая яго рука ўсё часцей уздымалася ў паветра.

— ... З усіх народаў Еўропы народы Балканскага поўвострава, якія ў гэты час паспяхова вядуць барацьбу з Турцыяй за сваё вызваленне, з'яўляюцца найлепшымі нашымі саюзнікамі.

— Адзінства крыўі,—прафесар гаварыў, раз-за-разам рассякаючы рукой паветра,—крэўнасць моў, адзінства веры і векавая абарона намі, рускімі, іхных інтарэсаў, нарадзілі вялікі і святы саюз славянскіх народаў, які будзе ўзманіца ў бліzkай і ў далёкай будучыні. Вось чаму мы, рускія, так спакойна глядзім на тое, што Турцыя шукае сабе саюзнікаў супроты Расіі. Але самым жыццёвым пытанием на бліzkім Усходзе для нас, для Расіі, з'яўляецца пытанне вольнай дарогі для нашых караблЁў. і з гэтай прычыны мы ўсё-ж не можам, мы не маём права аднесціся абыякава да пытания, хто-ж будзе гаспадаром на Балканах?

У гэтым месцы прамова прафесара набыла яшчэ большую патэтычнасць.

— Перад намі суровае запытанне века: як мы, руская інтэлігэнцыя, павінны паставіцца да вялікай трагедыі, што адбываецца на Балканах? Ці можам мы, ці маём мы маральнае права, мы, рускія, якія так багата зрабілі, каб забяспечыць мір і шчасце адзінакроўных з намі народу ў Дунаі,—ці маём мы права быць спакойнымі сузіральнікамі канчатковай, быць можа, барацьбы прыгнечаных балканскіх народаў з чужаземнымі ўладарамі? Ці можа нічога ўжо не гаворыць нашаму сэру ўсведамленне братэрства па крыві і па веры і памяць аб tym, што зроблена нашымі продкамі для вызваленя румын, славян і грекаў з-пад турэцкага векавога прыгнёту?.. Дзеля самазахавання і свайго спакою мы не маём права,—прафесар не гаварыў, а кричаў, падаўшыся ўсёй сваёй постасцю ў прастору паміж трыбунаю і сталом,—маўчаць і бяздзейнічаць, бачачы пагалоўнае знішчэнне мужчын, жанчын і дзяцей аднае з намі веры, бачачы насмиянне над іхнімі трупамі. Свет павінен ведаць, што шматмільённае рускае сэрца б'еца судадна з сэрцамі тых, хто геройскі, адважна ірве ланцуగі векавога турэцкага прыгнёту. У сваім геройскім святым змаганні за сваю незалежнасць нашы браты, памятаючы вялікую місію Расіі, глядзяць і сёння на нас з вялікай надзеяй...

Калі прафесар скончыў прамову, па зале пракацілася і хвала воллескаў і хвала кароткіх адрывістых гаворак. Прафесар пакланіўся, ледзь схінуўшы ў бок да аудыторыі галаву, адышоў ад трыбуны і сеў. Пасля падняўся, каб націць сабе вады, а напіўшыся, адкінуўся плячыма да крэсла і доўга, не спяшаючыся, выціраў насоўкай успацелы квадратовы свой твар.

Зала голасна і ўзрушана гаманіла. У гомане падняўся з-за стала, з-за цёмнасіняга аксаміту, прафесар, які кіраваў лекцыяй, і абвясціў перапынок. Пасля перапынку зала зноў напоўнілася.

Буднік ішоў спакойна, і так, праведзены ўважлівымі поглядамі ўсія залы, прайшоў да самай трыбуны.

Як і раней прафесар, Буднік, злёгку пакланіўшыся, стаў шчыльна да трыбуны і левую руку паклаў на мяккі цёмнасіні аксаміт стала. Пасля шырокай далонню рукі адкінуў угару з ільба непаслухмянья валасы і, як і прафесар, лёгашка кашлянуў і кінуў з трыбуны ў залу лаканічнае і звычайнае: «панове», якое прагучэла ў поўнай цішыні.

— Прафесар Пілацееву,—гаварыў Буднік,—з'яўляецца

і дэпутатам Дзяржаўнай думы. Гэта абавязвае нас з асабліва вялікай увагай аднесціся да таго, што казаў паважаны Феажціст Антонавіч.

Зала маўчала.

— У працягу стагоддзяў,—гаварыў Буднік,—балканскія народы не мелі сіл, каб пазбавіца ад цяжкога прыгнёту, каб дамагчыся сваёй незалежнасці, каб самім вырашыць лёс свой. Лёс гэтых шматмільённых народаў вырашаўся палітыкамі, уладарамі больш магутнай нацыі. На лёс гэтых народаў пасягалі многія, і ў выніку балканскае пытанне стала пытаннем вялікіх інтрыг єўрапейскай дыпламатіі, у прыватнасці інтрыг аўстрыйскіх і нямецкіх палітыкаў...

Буднік гаварыў і дапытліва ўзіраўся ў залу. Там ён бачыў збянтэжаныя, здзіўленыя твары сваіх таварышоў. Яны ўважліва ўслухоўваліся ў словы ягонай прамовы і не разумелі, да чаго ён вядзе яе. Прямова была яўна не такой, якую павінен быў сказаць Буднік згодна ўмаўленню. І ўжо дапытлівымі і злоснымі поглядамі яны блукалі па ягонаму твару, патрабуючы тлумачэнняў, а высокі і неспакойны Кулікоўскі, трymаючы ў пальцах рукі пенсне, размахваў рукою ў паветры па-над галовамі таварышоў, пытаючы ў іх, як зразумець Будніка.

— Пра ўсё гэта,—казаў Буднік,—гаварыў нам паважаны прафесар і дэпутат Дзяржаўнай думы. І я не маю намеру спрачацца з прафесарам па гэтай часці ягонае лекцыі. Але...

Зала зноўку змоўкла. Кулікоўскі паднёс да твара руку з пенсне ды так і трymаў яе перад вачымі, баючыся не пачуць, што скажа Буднік.

— Але, панове,—сказаў Буднік,—паважаны прафесар і дэпутат Дзяржаўнай думы Пілацеев, гаворачы пра вялікую гістарычную місію Расіі ў мінулым у адносінах да славян, заклікаў рускую грамадскасць перастаць быць спакойным сузіральникам балканскіх падзеяў, заклікаў яе не маўчаць, а дзейнічаць... Расія, па словах паважанага прафесара і дэпутата Дзяржаўнай думы, павінна дзейнічаць. Расія павінна, гэта значыць, выкарыстаўшы момант, умяшацца ў вайну і адараць ад Турцыі частку яе тэрыторыі, як гэта зрабіла Аўстрыя, захапіўшы ў свае рукі Боснію і Герцагавіну, як гэта зрабіла Італія, захапіўшы ў апошній вайне Трыполі... Да такой, менавіта, дзейнасці заклікае прафесар рускую грамадскую думку... Страшны, жудасны твар вайны выглядае з-за заслоны прыгожых прафесаравых слоў. Яшчэ не параслі травою магілы рускіх салдат на палях Манчжурый, а паважаны пан прафесар і дэпутат заклікае умяшацца ў новую вайну...

З самых далёких куткоў зала адгукнулася воллескамі. Воллескі перакінуліся на сярэдзіну залы. Хтосьці падняўся ў пярэдніх радах і, махаючы пальчаткай, крычаў, патрабуючы спыніць прамоўцу. Яго падтымала яшчэ некалькі галасоў з розных месц залы. Тады з задніх месц зноўку запляскалі і закрычалі, патрабуючы, каб пярэднія змоўклі. Зала загаманіла спрэчкамі. Прафесар, які кіраваў сходам, пачаў званіць; званіў настойліва, доўга. А ў агульным гомане гучэў зычны буднікаў голас.

— Ганьба! Ганьба, гаворым мы, бачачы, што над вучонай тогай прафесара, уцелясненнем гуманісці і справядлівасці крыеца мундзір ваяўнічага афіцэра-нацыяналіста. Нарумянены, падсалоджаны патэтычнымі словамі пра дэмакратыю і свабоду, пра крэўнасць славян, прафесарскі шавінізм яшчэ больш прыкры, яшчэ больш брудны, чым голы, нічым непрыкрыты шавінізм палітыкаў-чорнасоценцаў... Мана! Усё гэта мана, прафесар! Дзе ёсьць шавінізм, там няма дэмакратыі, там няма свабоды!..

І калі, скончыўшы прамову, Буднік пайшоў ад трывуны ў залу, зала адгукнулася рэдкімі воллескамі і крыкамі. З пярэдніх месц падняўся рослы, вусаты мужчына ў штацкім. Ён доўга стаяў з разведзенымі ў бакі рукамі, а пасля крыкнуў, звяртаючыся да аудыторыі, у якой знік прамоўца.

— Да як вы смелі? Якая нахабнасць! Хто даў вам права зневажаць?..

За сталом падняўся прафесар, які вёў лекцыю, і абвясціў, што студэнт Буднік трymаў сябе недапусціма, і што другія апаненты слова атрымаюць толькі ў тым выпадку, калі будуць трymаць сябе дастойна і гаварыць па тэмэ лекцыі. І следам за гэтым ён папрасіў прарабачэння ў прафесара Пілацеева за прамову Будніка.

Калі зала крыху супакоілася, ён даў слова наступнаму апаненту, але абарваў ягоную прамову ў самым пачатку.

Той пастаяў хвіліну калі трывуны, спрабуючы гаварыць, але голас ягоны губіўся ў агульным гомане і, махнуўшы рукой, штосьці крыкнуўшы ў залу, чаго не зразумелі, пайшоў назад. З свайго месца падняўся высокі, танклявы Кулікоўскі і, трymаючы над сабою руку з пенсне, пачаў пратэставаць, штрабуючы выслушаць апанентаў. Яго ніхто не слухаў і ён гэтак-жа безнадзейна махнуў рукой і сеў на месца. Тымчасам прафесар Пілацеев падняўся з крэсла, штосьці спяшаючыся сказаў да аудыторыі, і пайшоў у суседні з актавай залай пакой. Тады пайшлі з залы і слухачы, выносячы запальчывыя спрэчкі ў цішыню вуліцы.

Калі самых дзвярэй на вуліцу Кулікоўскі дапнаў Буд-

ніка. Шырока ўсміхаючыся, прытрымліваючы левай рукой пенсне, ён доўга ціскаў Буднікаву руку.

— Ну, гэт-та, калега, здорава вышла. Я нават не чакаў. Ты, ч-чорт, так хітра пачаў, што ніхто не спадзяваўся па-чуць таго, што пасля пачулі... Брава, калега. Сёння-ж я па-стараюся забегчы да цябе і паталкаваць... Брава.. А цяпер іду вось тут, непадалёк...

Кулікоўскі кіўнуў галавой і знік, а Буднік пайшоў да сябе на кватэру.

Пасля шумнай універсітэцкай залы маленькі пакой здаўся незвычайна цесным. Пяць кроکаў ад дзвярэй да стала і кніжнай этажэркі. Два крокі ад крэсла да ложка. Цесна і няўтульна. Буднік падышоў да акна і спыніўся каля яго, узраючыся ў далічынь за раку, у раскіданыя ў беспарядку шматлікія агні вялікага горада. Агні па незвычайнаму іскрыліся за абледзянемлі шыбамі акна. У вушах усё яшчэ жыў гоман актавай залы. Здавалася, што ў вулицы ўнізе, пад вокнамі, ідзе шумны на тоўсту студэнтаў. Захацелася пайсці на вуліцу. Але гадзіннік паказваў на палову дванаццатай ночы. Буднік сеў. Як сеў, неўзаметку падкрайся сон. Ужо ў напоусне ён распрануўся і лёг. А ноччу прачнуўся, як застукалі ў дзвёры. Буднік прахапіўся і, не разумеючы, колькі ён спаў, парашыў, што стукае Кулікоўскі. Уключыў святло. Тады здзівіўся, зірнуўшы на гадзіннік: было чатыры гадзіны ночы. У дзвёры зноў пастукалі.

— Адчыніце!

Нехта незнёмы закашляў за дзвярыма і паціху загаварыў. Буднік зразумеў, што за дзвярыма хтосьці не адзін.

— Адчыніце!—патрабаванне паўтарылася ўжо голасам больш настойлівым.—Вам тэрміновая тэлеграма.

«Паліцыя»,—зразумеў Буднік і ўважліва агледзеў пакой, стараючыся прыпомніць, ці няма ў пакой чаго-небудзь чедзволенага. Памяць працавала напружана і хутка. Супакоены, ён моўчкі адамкнуў дзвёры і адышоў да ложка. У пакой зайшло двое. Жандарм паціху прычыніў дзвёры і застаўся стаяць каля іх, а другі, прывітаўшыся, абвясціў, што зробіць вобыск. Пакуль ён пераглядаў паперы ў стале і кніжкі, якія перакладаў з этажэркі на стол, Буднік апрачнуўся і стаў побач з ім. Калі афіцэр перайшоў да ложка, Буднік зноўку паставіў кніжкі на этажэрку.

— Пане жандармскі афіцэр,—сказаў ён,—вы дарэмна шукаецце. Нічога недзволенага ў мяне няма, ні ў чым злоўчынным я не замешаны.

— Гм... Я буду рад, калі гэта так,—адказаў афіцэр.— А цяпер пакажыце вашыя чамаданы.

— Будзьце ласкавы.

Нічога не знайшоў афіцэр і ў чамаданах. Скончыўшы пошукі, ён зноў падышоў да стала і напісаў пратакол вобыску.

— Падпішыце.

— Але вы не маецце права забіраць гэтых кніг. Яны цэнзураю не забаронены.

— Маркса і Ласаля я забяру. Калі яны будуть нам не патрэбны, мы іх аддадзім вам. Так... А цяпер, зрабіце ласку, збрызгнесь. Вы на нейкі час пройдзеце з намі ў аддзяленне, каб даць такія сякія паказанні. Ключ ад вашага пакоя я перадам вашай гаспадыні. Яна папярэджана і чакае нас...

Вуліца ў гэту пару была маўклівай. Пад нагамі паскрыпваў умेरзлы снег. Ад гэтага холад здаваўся яшчэ большым, і Буднік наставіў каўнер ды глыбока схаваў у кішэні паліта складзельня рукі. Каб сагрэцца, ён шырокая крочыў і, час ад часу ўсміхаючыся, паглядаў, як паспяшае за ім, часта тупаючы нагамі, жандармскі афіцэр. А ззаду, за плячыма ў яго, чуўся неадчэпны рытмічны скрып цяжкіх кроў каў жандарма.

## П А Д З Е Я      Д Р У Г А Я

Назаўтра Кулікоўскі не бачыў Будніка, аднак не надаў гэтаму значання. Але калі не спаткаў Будніка і яшчэ ў працягу трох дзён, гэта яго здзівіла, і ўвечары на трэці дзень ён пайшоў да Будніка на кватэру. Пакой, які займаў Буднік, быў замкнёны, і Кулікоўскі а сразу ж вярнуўся дадому, а назаўтра прыехаў да Будніка з самага ранку. Пакой зноў быў замкнёны. Думаючы, што Буднік спіць, ён пачаў стукаць у дзвёры. Стукай доўга і настойліва, але з пакоя ніхто не абзываўся. Гэта ўсур'ёз ужо ўстрывожыла яго, і ён, пабразгаўшы яшчэ хвіліны дзве дзвярыма, пабег уніз да гаспадыні. Ад яе даведаўся, што Будніка арыштавалі ноччу яшчэ чатыры дні таму назад. Пасля гэтага ён а сразу кінуўся ў універсітэт і там ужо дазваўся, што ў ноч пасля лекцыі Пілацеева арыштавана яшчэ трое студэнтаў. Бязмерна ўсхваляваны, ён уварваўся ў аудыторию ў часе прафесарскай лекцыі па матэматыцы і пачаў патрабаваць, каб студэнцтва пратэставала і патрабавала вызвалення арыштаваных. Ягоная ўсхваляванасць а сразу перадалася і студэнтам. Студэнты вылучылі дэлегацыю з пяці чалавек, якім даручана было перагаварыць з рэктарам універсітэта. А ў часе перапынку қаміж лекцыямі настрой матэматычнае аудыторыі перадаўся і іншым. Пераважная большасць студэнтаў была па-шчыраму абурана арыштамі і адабрыла ініцыятыву матэматыкаў у справе пасылкі дэлегацыі да рэктара.

Калі дэлегацыя прышла да рэктара, ён страшэнна здзівіўся, але дэлегацыю выслушаў. Пасля зусім спакойна сказаў, што пра іарышты ён ведае, але зусім не ведае, з якой яны прычыны зроблены.

— Гэтым я зусім не цікавіўся і не цікаўлюся,—сказаў ён.—Паліцыя ведае, за што арыштоўвае. Гэта яе справа.

— Але як-ж так? — Кулікоўскі першым пачаў спрэчкі з рэктарам. — іх арыштавалі пасля лекцыі пана дэпутата Думы Пілацеева. Гэта дае нам права думаць, што ў прыватнасці Буднік арыштаваны за тое, што асмеліўся спрачацца з панам дэпутатам Думы. — Высокі, танклявы ён стаяў перад рэктарскім сталом, крыху сагнуўшыся, абапёршыся правай рукой на край стала. Левай паходлінна прабаваў, ці не ападае пенсне. — Студэнты абураны. Студэнты патрабуюць тлумачэння. Мы просім вас даўедацца аб прычынах арышту і паведаміць іх нам.

Рэктар спакойна сядзёў, абапёршыся локцямі аб ручкі крэсла, і знізу пазіраў у твар Кулікоўскуму.

— Не! — рэктар адмоўна заківаў галавой. — Я гэтага рабіць не буду.

— Але мы вас просім, студэнты патрабуюць гэтага.

— А я зрабіць нічога не могу. Не буду. Універсітэт — не дэпартамент паліцыі і не жандармскае аддзяленне. Ні да якіх арыштаў мне аніякае справы няма. — Ён прыўзняўся з крэсла і зірнуў на гадзіннік. — Я, панове, сказаў вам усё, што мог. Прабачце, прашчайце...

Кулікоўскі зняў пенсне і пачаў праціраць шкелцы, падоўту хукаючы на іх. Яшчэ адзін момант дэлегацыя нерухома стаяла супроць рэктарскага стала, мяркуючы, што рабіць. Тады адзін з дэлегатаў сказаў:

— Мы вымушаны будзем самі патрабаваць тлумачэння ў ад дэпартамента паліцыі.

Рэктар паціснуў плячыма.

— Як хочаце, панове. Гэта вашая справа, але я не рэкамендаваў-бы рабіць гэтага. — Ён хвіліну памаўчаў, а пасля яшчэ раз сказаў: — Так, я вельмі не раіў-бы рабіць гэтага, панове...

З рэктарскага габінета дэлегацыя вышла незадаволенай. Тут-жэ ў калідоры было вырашана неадкладна напісаць пратэст дэпартаменту паліцыі. На другі дзень пратэст быў адасланы па адресу, і студэнты, чакаючы адказу, заспакоіліся...

Прайшло некалькі дзён. Першая і самая моцная хвалья абуруння, выкліканая арыштамі, уляглася, і пераважная большасць студэнтаў, да якіх звяртаўся Кулікоўскі з пранавою зноўку пачаць справу з пратэстамі, безнадзейна махала ў адказ яму рукамі і раіла спакойна чакаць канца справы арыштаваных. Кулікоўскі злаваў, нерваваўся і адыходзіў ад сяброў і знаёмых, і з тым, як праходзіў час, усё больш і больш замыкаўся ў сабе. А яшчэ прыблізна цераз

чатыры з паловаю месяцы ў універсітэце стала вядомым, што арыштаваных пасылаюць у далёкія губерні на жыхарства ў прыпісных месцах.

Паведамленне пра лёс арыштаваных калег зрабіла моцнае, цяжкае ўражанье на студэнтаў, якія ведалі арыштаваных, але такога абурэння, як самы арышт, яно не выклікала. Кулікоўскага-ж яно з асаблівай сілай уразіла і пакрыўдзіла.

Уесь той дзень Кулікоўскі зусім разгубленым праблукай па гораду. У свой пакой ён прышоў як змерклася. Прышоў зусім стомлены, але не лёг адпачываць, а, не запальваючы святла, доўга блукаў па пакоі з кута ў кут.

Цераз нейкі час, зусім ужо стаміўшыся, ён уключыў свято і сеў да стала. Пачаў штосьці пісаць. Але пісаць было, бачна, цяжка, і ён адкінуў ручку ды пачаў кудлычыць валасы сваімі даўгімі танклявымі пальцамі. Цяжкія неадчэпныя думы не давалі спакою. Было жаданне вызваліцца ад іхнае ўлады. Заплюшчыўшы вочы, ён выцягваў пад сталом на ўсю даўжыню ногі, клаў сабе на патыліцу рукі, сашчэпленыя ў пальцах, і сядзеў так нерухома, сілячыся задрамаць. Але сон не прыходзіў. Мыслі, ад якіх ён хацеў пазбавіцца, ішлі не хаатычна, як да гэтага, а ў строгім лагічным парадку, набываючы сэнс канечне патрэбнага, няўхільнага.

За акном не змаўкаў роўны, прыглушаны гоман горада. У гэты гоман зрэдку ўрываліся крыклівия галасы сірэн аўто і прарэзлівия званкі трамваяў. Ён наўмысля стараўся канцэнтраваць свае мыслі на гэтым, і абуджаная свядомасць, адведзеная на момант знойдзенай сілай волі ў бок ломаную гукаў, якімі жыве горад. Як чалавек, які цвёрда ведае, што няўхільна ідзе да абрыву, да свайго канца, але не хоча гэтага і ў той-ж час не мае сіл, каб не ісці туды, і таму, каб абманіць сябе, ідзе не праста да абрыву, а блукаючы ўдоўж яго, чым толькі падаўжае сваю сцежку, а не абмінае яе.—Кулікоўскі, чапляючыся мыслямі за ўсё выпадковае, імкнуўся адцягнуць увагу ад галоўнага, чым жыў ужо некалькі тыдняў.

Раптам, схапіўшыся з крэсла, ён падышоў да акна і з разгону штурхануў далонямі рамы. Акно расчынілася на ўсю шырыню, і пакой зразу напоўніўся і вільготнай прахладай вясны, і іскрыстымі плямамі далёкіх і блізкіх гародскіх агнёў, і густа сплеченай, багатай гамаю гукаў каменнага горада, і надакучлівым, які рэжа вушы, крыкам галак, што спыніліся нанач на тапалах у бліжэйшым

скверы. Сквер зусім блізка. Голыя, яшчэ бязлістыя, высокія дрэвы роўнай сцяной стаяць побач з суседнімі камяніцамі. Пасля і гэта стала прывычным. Гукі нараджаліся і знікалі.

Знізу даходзіў шоргат шматлікіх ног. Шэрымі ценямі рушылі бесперапынна ў адзін і ў другі бок пешаходы. Лёгшы грудзямі на падаконнік, пазіраў Кулікоўскі ўніз. Шэрый цені ўнізе бязметна сноўдаліся ў адзін і ў другі бок. Ён уявіў сябе паміж іх.—«Нашто я там? Што я там буду рабіць? Каму з іх патрэбен я?»—І раптоўна зачыніў акно.—«А тут? Каму-ж я патрэбен тут?»—Павольна павярнуў галаву і азірнуўся наўкола сябе ў пакоі. У самым далёкім куце белая халодная ў сваёй блязіне печ, каля сцяны ложак, стол, этажэркі з кнігамі, а вакол чатыры сцяны і над імі мярцвяна белая столь. Пакой палохаў пустэчай і маўклівасцю. Тады ён зноўку стаў ля акна, абапёршыся рукамі на падаконнік. Узяў папяросу і доўга здзіўлена пазіраў як дрыжыць рука. З гэтай прычыны запамятаў на папяросу і не закурыў, а нерухома стаяў каля акна, углядаючыся ў далячынъ па-над горадам. Там цэлае мора палымнеючых зыркіх агнёў. За імі патануўшая ў цемры далячынъ расійскіх прастораў. Што там? Што ў той далечыні, дзе мяжуе з цемрай замкнутае кальцо пецербургскіх агнёў?

Расія! Вялікая расійская зямля. А на ёй, як лішай, як кароста, струп'я саламянных расійскіх вёсак. Расія!.. Спаясаная вузкімі паскамі грузкіх, бясконцых вясковых дарог, згубленая ў прасторах лясных, балотных, стэпавых, блукае яна ўпоцемках. Расія!.. Сярод неабдымна вялікіх багаццяў зямлі, на ўсіх скрыжаваннях дарог, дзе пахіленыя ў моху крыжы, яна, апранутая ў пачоснае, абвешаная жабрацкімі торбамі, палахлівая і згорбленая стаіць з працягнутай рукой і, азіраючыся па баках, хаваючы ў схіленых да зямлі вачах і халопскую жывёльнную пакорлівасць, і непамерна вялікую, узгадаваную ў крыві, злосць і няневісць, нізка згінаеща, б'ючы паклоны багатаму купцу і расійскому двараніну, урадніку і становому, земскому начальніку і прыставу, і багатому мужыку-міраеду.

„Ты и могучая, ты и бессильная  
Матушка Русь”...

А ўнізе бесперастанку, шоргаючы нагамі па каменнаму тратуару, усё гэтак-жа не спяшаючыся, сноўдаліся шэрый цені. і Кулікоўскуму захацелася зноўку адчыніць акно і адсюль, з пятага паверха, крыкнуць уніз да людзей нешта крыўднае і абразлівае.—«Нішто нашае не патрэбна ім. Нікому!..»—Знерванаваны ён крута ірвануўся і пайшоў да

стала. Яшчэ стоячы, узяў ручку, але ў момант адкінуў яе і таронка схапіўшы паліто пайшоў з пакоя. Спяшаючыся, замкнуў за сабою дзвёры, як-бы ўцякаў ад каго. Калі ключ дэянкнуў у замку, гэта абрадвала. Было адчуванне, што ўсек ад нечага страшнага. Слухаючы, як б'еща сэрца, сагнушыся, як замыкаў дзвёры, доўга стаяў каля дзвярэй, слухаючы цішыню, якая засталася за ім у пакоі. Пасля, паціху спатыкаючыся, пайшоў ўні.

На тратуары густы струмень пешаходаў захапіў яго і павёў за сабою. Маўклівы, разгублены, ён паціху ішоў за натоўпам. Блукав там доўга, а пасля раптам завярнуўся і пайшоў дадому. Як і раней, ідучы на вуліцу, ён замкнуў за сабою дзвёры і, не скідаючы паліта—было пасля вуліцы халаднавата—сеў да стала. Узяў са стала ручку і на кавалку паперы, які ляжаў на стале, пачаў пісаць.

«Яшчэ ўчора я на многае спадзяваўся, я ва многае верыў. і хоць дарога была згублена, я ішоў вобмацкам, спадзяючыся знайсці яе і сустрэць на ёй сваіх, каму драгавяточны дзень рэвалюцыі. Але замест дарогі—сцяна. Глухая сцяна. Куды ісці цяпер? Назад? Шукаць іншых дарог? Ці можа спыніцца і ладэць жыщё каля сцяны, спадзяючыся, што некалі выгляне сонца і абагрэе? Гэтага я не хочу, а іншых дарог я не бачу, няма іх.

Я ханеў, каб скончыліся буднія дні на зямлі. Я ханеў, каб заутрашні дзень быў запісаны ў календар чырвонай, святочнай фарбай. Але я гартаю лісткі календара і бачу толькі чорныя фарбы. Але перада мною глухая сцяна і сътая ненавісная морда ротмістра.

За сцяной здань далёкай, галоднай, змучанай голадам Расіі. Сцяны мы ніколі не разбурым, бо ніколі мы не зможам сабраць патрэбных сіл, бо мала нас і мы разбрыйліся адзінкамі кожны ў сваё.

Баязліўцы! Гэта мы, мы інтэлігенты, а ніхто іншы, вінаватыя ў тым, што кожны дзень, кожная хвіліна рускага жыцця, цяжкага і жудаснага, кладзеца на душу каменнай глыбай. Глыба гэтая душыщ нас. Прышіснутыя ёю да самай зямлі, мы страцілі сваю волю і смеласць. Усё для нас стала абыякавым, і мы маўчым, хоць і бачым, што ўсё вакол нас, самае лепшае, што жыло ў народзе, забруджана, затоптана ў грязь наваксаваным ботам ротмістра. Мы страцілі назат сілу пратэставаць.

Усё і назаўсёды страчана намі. Вось чаму мэты высокія сталі для нас, для нашага пакалення зусім недасяжнымі. Вось чаму ўстала перад намі, аддзяліўшы нас ад Расіі, глухая сцяна. Услухайцеся! Калі вы не зусім яшчэ сталі глу-

хімі, вы пачуецце, як змучаная, скрываўленая, галодная Расія б'еца ў перадсмяротных сударгах і праклінае нас. Я не хочу слухаць гэтых пракляццяў, і таму я іду ад вас, баязліўцы! Лепш так, чым жыць каля сцяны. Я буду рабіць тое, на што маю яшчэ сілы. Я буду пратэставаць сваёй смерцю»...

Падняўшыся з-за стала, Кулікоўскі скінуў паліто, а тады склаў напісаная невялікім пакетам, сунуў сабе ў кішень і пайшоў да акна. З разгону адчыніў акно на ўсю шырыню, спяшаючыся, ўзлез на падаконнік і, каб не думаць, каб не даць часу развагам, кінуўся ўніз.

Падаў Кулікоўскі з разгону і плашмя, грудзьмі, падкурчыўшы пад галаву руکі, лёг на бруку непадалёк ад тратуара. Залюдненая, гуляшчая ў такую пару, вуліца палахліва шарахнулася ў бок, ускрыкнула і з гоманам стаўпілася каля акрываўленага трупа. Штурхаючы друг дружку, каб зірнуць на труп, упарты лезлі людзі ў натоўп. Лезлі і злосна кричалі адзін на другога. А з боку падыходзілі яшчэ і, дагадваючыся, у чым справа, становіліся на цыпачкі, каб зазірнуць у сярэдзіну натоўпу.

З перакрыжавання вуліц, змеціўшы сумятлівы натоўп, пайшоў паліцэйскі. Ён ішоў, падняўшы ўгару руку, і натоўп пакорліва расступіўся да самай сярэдзіны, адразу зноўку замкнуўшы за паліцэйскім круг. Паліцэйскі нагнуўся над трупам, крануў яго, ці жывы, і пайшоў да тэлефона. А праз сем хвілін яшчэ труп падабрала бальнічная карэта. Тады натоўп, крыху ўсіхваливаны, разышоўся, шпацируючы па тратуарах, а вуліца зноўку жыла, як і да тэтага, шоргатам ног, аганькамі, сірэнамі і шыпячымі свістам аўтамабільных шын, крыклівымі галасамі рамізнікаў і цокатам конскіх капытоў. І цераз хвіліну ўжо нельга было дазнацца, што на запыленым, схаваным у поўэмроку бруку, ляжаў яшчэ зусім нядаўна труп чалавека.

## П А І З Е Й Т Р Э Ц А Й

Раніцой назаўтра Будніка выклікалі з камеры да начальніка турмы, а той абвясціў, што ён вызваліеца і павінен неадкладна-ж у працягу дваццаці чатырох гадзін выехаць у адну з губерань паўночна-заходняга краю для жыхарства ў прыпісным месцы.

Вышаўшы з турмы, Буднік у першым-жа кіёску купіў паперы і, напісаўшы на ёй некалькі слоў, заспішаў у горад. У горадзе ён не пайшоў-адразу да сябе на квартэру, а накіраваўся на пляц, што каля Ісакіеўскага сабора, дзе сустрэўся з хлапчуком-газетчыкам. Аддаўшы хлапчуку запіску, ён зноў-такі не пайшоў на сваю кватэрну, а накіраваўся ў публічную бібліятэку, спадзяючыся спаткаць там патрэбнага яму чалавека.

У бібліятэцы Будніку напаткаць таго, каго ён шукаў, не давялося. Але затое адразу-ж, прыехаўшы туды, ён дазнаўся пра смерць Кулікоўскага.

Калі, задыхаўшыся ад хадзьбы, ён за хвіліну падняўся на пяты паверх і стаў перад дзвярыма пакоя, у якім жыў Кулікоўскі, пакой мылі. Сагнуўшыся над вядром з вадою, выкручвала анучу жанчына—круглатварая, шырокаплечая, стоячы на падлозе шырокімі ступнямі босых ног. Яна здзіўлена зірнула на Будніка і разагнулася. Трымаючы ў руках анучу, якой мерылася збіраць з падлогі ваду, яна сказала:

— Вы, пэўне, да пана студэнта прышлі? Вы, пэўне, нічога яшчэ не ведаецце? Пан студэнт наш гэтай ноччу выкінуўся з акна і разбіўся. Паднялі ў карэту ўжо зусім не жывога... Божа мой,—сказала яна ўсхвалявана,—ён-ж такі худы быў і кволы, што, здаецца, каб на зямлі спатыкнуўся ды ўпаў, дык і то разбіўся-б, не тое, што з такой вышыні...

Буднік маўчаў, разгублена аглядаючы пусты пакой, а жанчына падалася з пакоя да яго і гаварыла яшчэ, прыпамінаючы вясёлы харектар нябожчыка.

— Жыў, вясёлы такі,—казала яна,—добры; як спаткаецца, заўжды загаворыць, пажартуе і раптам такое, што божа мой...

— А запіскі ён ніякай не пакінуў?

— Не. Не ведаю як пры себе, ці было што, а тут нічога такога не знайшлі... А вы хто-ж яму будзеце? Друхылі?

— Так. Я часам заходзіў да яго. Ну, дзякую, бывайце...

Пачынала кружыцца галава, і, адараўшы погляд ад пакоя, ён павольна пайшоў уніз, механічна перастаўляючы ногі з аднае сходкі на другую. Тады адчуў, як авалодала ўсім целам кволасць, і ногі ў каленях пачалі дрыжаць. Узяўся за парэнчу лесвіцы і спыніўся, змеціўши, што жанчына стаіць за дзвярыма, назіраючы за ім.

— А вы нежывога яго бачылі? Можа ён жывы яшчэ?

— Бачыла. Не, ён быў ужо мёртвым. Дзе вы бачылі, з такой вышыні кінуўся, ды կаб жывы...

Буднік пайшоў, паціху ступаючы са сходні на сходню, трymаючыся рукой за парэнчу. Як вышаў на вуліцу, адчуў сябе лепш. Думаў пра свой ад'езд з Пецербурга. Заняты гэтymі думамі ніяк не мог згадзіцца, што гэтая смерць ёсьць факт, што адбыўся ўжо. У залюдненай, гаманлівай і шумнай вуліцы, што бесперапынна жыла рухам трамваяў, бязлікіх раміznікаў і пешаходаў, сярод усяго гэтага гоману, цяжка было паверыць, што чалавек, які яшчэ ўчора блукаў па гэтай вуліцы, сёння не жыве, больш ніколі не будзе сярод жывых.

— Дурань, чорт яго...—прамармытаў ён у злосці, зусім ужо авалодаўши сабой, і, каб хутчэй пазбавіцца ад сумных дум, каб разгубіць тугу, паехаў парадкаваць свае справы з ад'ездам. З гэтymі справамі ён да самага полуночі прабыў у паліцэйскай управе. Адтуль на колькі хвілін заскочыў да сябе на кватэру, агледзеўся і, нічога яшчэ не збіраючы, паехаў да сваёй даўніяй і блізкай таварышкі, якая жыла на Галадаі. Ён быў упэўнен, што таварышка атрымала ягоную запіску і цяпер чакае яго ў сябе на кватэры. Але қалі прыехаў на Галадай, знаёмай дома не было. Не ведаючы, дзе яна і ці ведае яна пра яго лёс, Буднік цэлую гадзіну праблукаў па-над берагам рэчкі Смаленскай.

Вясна ў гэтym годзе рана ўвайшла ў свае правы і напоўніла рэчку мутнай і халоднай водой ледзь не да самых берагоў. Шырока ішла веснавая вада ракой і пад ветрам крылася частымі зморшчыкамі, якія, абганяючы друг

дружку, бесперапынна ішлі за ветрам наўскасяк цераз рэчку да другога берагу. Нізка над горадам ішлі мутныя хмары і ад гэтага вада ў рэчцы была падобна колерам да расплаўленага волава.

Буднік павольна ішоў за ветрам паўз бераг рэчкі. Вецер абганяў яго, забягаў наперад і кружыў па-над рэчкай, падымаяочы з наберажнай пыл і смецце... Ад усяго: і ад поўнае рэчкі, і ад неспакойнага ветру лёгка думалася і пра смерць Кулікоўскага, і пра заўтрашні вымушаны ад'езд у далёкі, згублены ў балацяных прасторах, павет, дзе ён будзе цераз некалькі дзён. Як скроль сон, праступалі даўно пакінутыя па-за памяцю некалі ў дзяцінстве знаёмыя мясціны. Ніzkія, пракураныя дымам смольнай лучыны хаты пад саламянімі стрэхамі, барадатыя твары сялян, адзінокія дрэвы свойскіх ігруш і яблынь і дзічак у дварах каля хат і на межах у полі, а вакол усяго гэтага за полем замкнёны круг сіняватых лясоў. І больш нічога не мог прыпомніць Буднік з тых месц. Цяпер, як ні разу яшчэ за ўвесь гэты дзень, ён адчуў, што горад, у якім вырас і пражыў столькі тод, робіцца недасяжна далёкім. Пройдзе колькі дзён яшчэ і ў адзін з вясновых вечароў ён будзе стаяць дзесці там, за вясковай вуліцай, у полі. Вакол будзе непарушная цішыня і густая цягучая цемра. А гэты горад будзе дзесці на адлегласці тысячы з лішнім вёрст. У полі не будзе анводнага гуку, акрамя ветравых шолахаў, а дзесці, за тысячай з лішнім вёрст, усё гэтак-жа будзе жыць гаманлівы і шумны горад. Праўда, будзе нябачная ніць, якая праз тысячавёрстныя прасторы звяза яго з гэтым велізарным горадам, і па ёй, па гэтай ніці, будзе перадавацца яму як б'еща пульс далёкага горада. Але ці не разарвецца ў адну з хвілін гэтая ніць? І што тады? Трэба быць падрыхтаваным і да гэтага, і да ўсяго, што можа здарыцца, што можа чакаць яго ў тых далёкіх мясцінах.

Буднік дайшоў да суседній вуліцы, якая выходзіла канцом да рэчкі, і пайшоў назад. Ішоў хутчэй. Яшчэ раз пайшоў на кватэрну да сваёй знаёмай, але яе не было дома і на гэты раз. Тады ён напісаў запіску, у якой прасіў таварышку прыехаць да яго, а сам паехаў у горад.

Трэба было спяшацца, бо тра' было яшчэ абавязкова сустрэцца з таварышом па партыйнай большэвіцкай арганізацыі, да якой належалі і Буднік.

Гэты таварыш меў непасрэдныя сувязі з партыйным камітэтам, і Будніку неабходна было з ім умовіцца адносна сваіх зносін з арганізацыяй. У гэтага таварыша Буднік прабыў каля гадзіны. Ён перадаў таварышу неабходныя

сувязі з студэнцкім гуртком і ўмовіўся пра ягонае спатканне з Земянковай. Тут-жэ было ўмоўлена паміж імі, што пакуль не будуць наладжаны яго сувязі з мясцовай большэвіцкай арганізацыяй, ён будзе мець зносіны з гэтым таварышом цераз студэнтку Земянкову.

Вышаў Буднік ад таварыша, як змерклася, і на кватэры ў сябе адразу-ж лёг адпачыць. А праз поўгадзіны прышла да яго Земянкова. Маладая, моцная, рухавая, яна ўнесла ў пакой вулічную веснавую прахладу і гоман і адразу-ж разбудзіла Будніка. Той палахліва падняўся, сеў на канапе і, павітаўшыся з Земянковай, доўга праціраў заспаныя вочы. А Земянкова стаяла перад ім, па-незвычайному радасная, і з рогатам кудлычыла ягоныя валасы, тармашыла галаву.

— Ну-у! Паўлік! Нібы ніколі не спаў ты... ды зірні-ж на мяне, ну, вось так, вось так!..

— Я цябе цэлую гадзіну чакаў каля тваёй кватэры,— сказаў Буднік.—Увесь час блукаў па наберажнай. Дзе ты прападала?

— Я цэлы дзень не была дома. І абедзве твае запіскі атрымала толькі што. Уляцела ў пакой, прачытала і хутчэй да цябе...—Раптам і голас яе змяніўся і твар стаў сумным і сур'ённым.—Але як-жэ гэта так? Паўлік? І галоўнае, так нечакана, так раптоўна! І толькі-ж за гэтае выступленне, так?

— Так. Больш нічога ў іх не было, толькі гэта. Хо-го! Каб яны ведалі большае, тады я паехаў бы не ў паўночна-заходні край, а трошачку далей.

Земянкова села ў крэсле супроць яго і моўчкі пазірала яму ў твар. Яна разумела, што ўсё магло скончыцца значна горш і радавалася, што горшага не здарылася. У такіх-жэ ўмовах былі яшчэ вялікія магчымасці для работы, і яна сказала:

— Добра, што скончылася толькі так. Я вось цяпер разумею, што магло быць...

Ён варухнуў плячыма, нібы штосьці скідваючы з сябе.

— А я аніяк не могу звыкнушца з думкай, што заўтра-ж трэба выехаць адсюль, і выехаць назаўжды. Так... Прыдумалі яны нядрэнна... і ўсё-ткі не зусім хітра прыдумалі, бо яшчэ зусім невядома, дзе я буду для іх больш небяспечным: тут, ці там.—Часу вось нам, Лідачка, каб быць разам, засталося зусім мала. Усяго некалькі гадзін. А яшчэ-ж трэба спаткацца з адным таварышом, з якім я пазнаёмлю цябе. Ты прабач, што я, не пытаючы цябе, умовіўся пра спатканне ў кансерваторыі. Вінавата маё захапленне

«Музыкальной драмай». Перад ад'ездам мне захацелася пабыць там. Вось і ўсё. Я спаткаю таварыша каля касы і адразу ж пазнаёмлю вас. Дзесяці хвілін вам хопіць для таго, каб умовіца пра ўсё неабходнае. Пасля разам, усе трое, мы будзем глядзець спектакль. Гэтага хопіць, каб таварыш запомніў цябе навек... Давай адразу і пойдзем, бо часу засталося небагата. А пасля, Лідачка, калі ты не будзеш пярэчыць, прыедзем да мяне, і апошнія гадзіны прабудзем разам. Мы-ж так рэдка былі разам, і... хто ведае, калі зноўку спаткаемся?..

— Не трэба пра гэта, пасля... Я не хочу пра гэта думыць. І ў нас-жа яшчэ,—яна зірнула на гадзіннік,—адзінаццаць з лішнім гадзінамі нашых.—Узяла ягоную руку.—Мілы ты мой.—І пагладзіла сваёй шырокую ягоную длань.—Хадзем.—Першай паднялася з канапы, пацягнула за руکі за сабой і яго, а потым, пакуль ён чысціў гамашы і апранаў паліто, мітусілася па пакоі, запаўняючы яго сваёй рухавасцю і радаснай гамонкай.

Яшчэ цераз тры з паловай гадзіны яны вярнуліся на кватэру да Будніка і ўсю ноч прабылі разам, а на досвітку Буднік пачаў збіраць свае рэчы, каб падрыхтавацца да ад'езду.

Урэшце ўсё было складзена і, напакаваны да краёу, замкнёны чамадан стаяў каля іхных ног на самай сярэдзіне пакоя; самі-ж яны нерухома стаялі друг супроць дружкі, шукаючы слоў, каб зноўку пачаць гутарку, абарваную з тым, як дзынкнуў у чамаданным замку ў апошні раз ключ.

За сценамі дома ўнізе глуха шумела рака, ды раз-праз, следам за шырокімі, цераз ўсё неба, успышкамі бліскавіц, нараджаліся і знікалі, паступова змаўкаючы дзесяці за горадам, ледзь-ледзь прыглушаныя і па-веснавому урачыстыя грымоты першай у гэтым годзе навальніцы.

Нараджаецца дзень і ўжо можна бачыць, як ледзь прыкметна палымнее высокое неба, мяняючы фарбы. Хутка з вільготнымі ветрамі прыдзе з-за камяніц першы сонечны промені і тады, скінуўшы з сябе апошні след начы, глыбокая і неспакойная рака разгуляеца вясёлымі, іскрыстымі усплёскамі.

— Ліда!—гэтае слова зрывалаца з ягоных вуснаў нечакана. Ён дзвініца свайму голасу, услухоўваеца, як змірае ў яго на вуснах яе імя, і тады зноў упоўгола скліча:

— Лідачка!..

— Што, мілы?—Змораная, яна ўздымае галаву і глядзіць яму ў твар шырока раскрытымі, круглымі, цёмнашэрымі вачымі.—Што?

— Я ўсё яшчэ не веру,—кажа ён,—што мы заўтра не спаткаемся. І зусім не магу ўяўіць, як-жа будзе цяпер? Калі-ж мы зноўку сустрэннемся? Гэта-ж так далёка! А мне-ж назаўжды забаронена прыязджаць у Пецербург... і так далёка...

— Вельмі далёка.—Яна бярэ ягоную руку і, ведучы яго за сабой, ідзе да канапы.—Хадзі, пасядзім яшчэ разам хоць адну хвілінку...

Як селі, Ліда прыхінулася да яго прудзей.

— Ты прасці мяне,—кажа яна праз нейкі час,—што я вось такая нядобрая. Я вельмі добра разумею ўсё, што зрабілі з табою. Мне дужа цяжка. Я надзвычай глыбока ўсё гэта адчуваю і ў той-жа час вось і не ўмею, зусім не ўмею сказаць табе пра гэта... і баюся, што гэта цябе пакрыгудзіць... Не? Не пакрыгудзіць? Ты мяне разумееш?.. Любы ты мой, хароши... Мне вось потым, як ты паедзеш, самой цяжка будзе. Тады я нідзе сабе месца не знайду.

— Але-ж мы яшчэ спаткаемся і вельмі хутка.

— Так, так, мы спаткаемся. Як толькі будзе магчымасць, я збяруся і праста да цябе ў вёску. А як скончу, тады назаўжды прыеду і будзем разам працаваць там. А як мне добра, калі я думаю аб гэтым.

— Так, так, тады мы будзем ужо заўжды разам,—кажа ён, гладзячы яе валасы.—Заўжды...

Рантам, падняўшыся, ён хапае яе сваімі рукамі, уздымае з канапы і, трymаючы рукамі за плечы, цалуе.

— А цяпер хадзэм.

Захінаючыся ў паліто, Ліда першай вышла на вуліцу і за дзвярыма на ганку чакала яго. Была пара, калі яшчэ не бачачы сонца, адчуваеш ягонае свято ўгары, адчуваеш, як цэлай грамадай цеплыні ападае яно на горад і чакаеш першага блеску ягоных променяў на высокіх жалезных дахах і свежай крывянай чырвані ўгары на сценах камяніц.

Збоку глуха шумела рака і поўніла навакolle сваім шумам і маторавым гулам. Над берагамі ракі падняўся белы туман і, сцелячыся нізка, над самай паверхній вады, плыў па рацэ. У тумане плыў па рацэ катэр. Туман густы і нельга бачыць бартой катэра і паверхні вады. Відаць толькі паласаты рознакаляровы флаг на носе катэра і матрос, які стаіць на катэры, заклаўшы ў кішэні руکі. Нерухомы, ён плыве над туманам, як казачны волат, высечаны з чорнага мармура. І, здаецца, што на яго пазіраюць вачыма з-пад нахмураных ілбоў мармуроў, барадатыя асілкі, якія на ўзнятых угору руках трymаюць над сабою грамаду шматпавярховага дома.

Сонца ўстае над зямлёй, разрывае густую тумановую заслону і першымі променямі свеціць праста ў твар. Нараджаеща жыццё ў вуліцах горада, на наберажнай, дзе прыстань, і на рацэ. Спуджаны туман згортваеща клубкамі і, радзеючы, паволі падымаеща ўгору, агаляючы паверхню ракі. Тады яны бачаць, як з'яўляеща над водой борт катэра, а загадкавы, нерухомы матрос знікае ў тумане.

Па вуліцы прайшлі насустрach ім салдаты з вінтоўкамі, пэўне вартавалі ноччу нейкія склады на прыстані. Следам, аблінаючы салдат, праехала чорная арыштная карэта.

Па самай сярэдзіне рэчкі плыве за водою човен. У чаўне, на дне яго, стаіць на каленках мужчына ў паласатай матроскай кашулі. Ён раз-по-раз згінаецца над водой і поўнымі далонямі чэрпае яе з ракі, а тады ў далоні акунае свой твар. Вада цячэ па ягонаму твару і мужчына фыркае, пырскаючы вакол сябе. На другім чаўне, што плыве следам за першым, гэтак-жа на каленках стаіць барадаты мужчына і шырока хрысціца на ўсход.

Вуліцай едуць фурманкі, высока нагруженыя цукамі. Ад прыстані пахне спаленым каменным вугалем, рыбай, пракіслай капустай і нафтай. Адзін за другім ідуць з баржы на прыстань грузчыкі, несучы мяшкі з мукою. Шчыльна набітыя мукой, белыя мяшкі яны асцярожна скідаюць з плеч і ў парадку складаюць іх ярусам на засланы на прыстані брэзент. На грузчыках шызая ад муکі і рваная вопратка і шызыя лапці з аборак. Грузчыкі, як адзін, барадатыя і ва ўсіх іх шызыя бароды і гэткія-ж шызыя валасы, што тырчаць над патыліцамі і вушамі з-пад казырковых быльх салдацкіх шапак. Толькі па росту яны розныя. Паклаўшы мяшкі, яны, не абтрасаючы з вопраткі мучнага пылу, зноў ідуць на баржу.

Да прыстані па рацэ ідзе пасажырскі парабоход. Ён густа дыміць, папераджальна гудзе і грыміць лопасцямі вінта ў вадзе. Змеецішы парабоход, сходзяцца ў кучу, на прыстані мужчыны і жанчыны з чамаданамі, сундукамі, карзінамі і вузламі.

Ідучы побач з Лідай, Буднік моўчкі ўсміхаўся, дзвіячыся, як па-незвычайному хораша ляжыць на яе ілбе ў сонцевай пазалоце кудзярок валасоў. Валасы выбіліся з-пад капелюша і, рассыпашыся залачонымі ніцямі, ляглі цераз увесь яе высокі лоб, сплёўшыся па-над бровом залачонымі кольцамі.

— Белабрысая ты мая! Ты-ж не ведаеш, якая ты прыгожая.

Ён усміхнуўся і нахаду ўзяў яе за руку. Сустрэўся з яе ўсмешкай.

— Вось бачыш! А ты гэтага і не заўважаў раней,—і зарагатала, хітравата ўсміхаючыся на сустрач яму.

З завулка выехаў, наганяючы іх, раміznіk.

— Я стамілася,—сказала Ліда.—Дазай паедзем.

А калі селі і раміznіk пагнаў каня, яны не прыкметлі, дзе адышла рака управа за камяніцы. Ехалі вуліцай яшчэ нешматлюднай, бо было яшчэ дужа рана, і дзівіліся на санлівія, завешаныя фіранкамі, падобныя адно на адно, вонкы кватэр. Зрэдку сустракаўся ў вуліцы дворнік. Пасля дажджу дворнікі лянява пахаджвалі па вуліцы, падбираючы мятою кавалкі мокрых, абарваных тэатральных афіш, кінутых некім газет і папяросных недакуркаў. Ехалі доўгта і дзівіліся на шырокую, асветленую сонцам, мітуслівую спіну санлівага раміznіка і слухалі, як размерна і па-лянівamu спакойна і ад гэтага цяжка стукацяць па бруку конскія капты.

— Ну, вось і прыехалі.

Раміznіk павярнуўся тварам да іх і спыніў каня, тута нацягнуўши лейцы.

У вакзальнай зале душна. З кухні з-за буфета даходзіць у залу пах зваранай кіслай капусты і жаранага мяса. Па залі ходзяць, бразгаючы шпорамі, афіцэры з бліскучымі гузікамі на мундзірах, з бліскучымі шнуркамі і звёздачкамі на эпалетах. Ходзяць яны купкай і носяць за сабою па залі папяросны дым.

Ліда запрапанавала паснедаць, а як селі за столік, угледзелася ў бок да бліжэйшага століка, за якім адзінцом сядзеў малады яшчэ мужчына.

— Хто гэта?

— Прафесар Галынскі, па кафедры хіміі... даволі вядомы ўжо.

Тады Буднік пачаў разглядаць прафесара. У маладога прафесара чисты белы твар з тых, што ў меру даўгія і вузкія. У профіль асабліва вылучаецца высокі пакацісты лоб, і там, дзе навісае лоб над вачымі, лахматыя, па-невызначаному вялікія бровы. Пад бровамі даўтаваты, з гарбінкай на самай сярэдзіне, нос, тонкія губы і пад імі выгнуты наперад круглы, чиста паголены падбародак. Калі прафесар, заўважыўши на сябе ўважлівы погляд, паклаў відэлец і нож і хустачкай выщер рот, ды зірнуў на сустрач студэнту, той змог убачыць светлыя, шырока раскрытыя вочы. Пазіралі яны на студэнта дамытліва і крыху здзіўлена, бо студэнт усё гэтак-жа ўважліва пазіраў цяпер про-

ста ў твар яму і, каб не збянтэжыцца, каб пачаўсякаваму аднесціся да гэтага праз меру ўважлівага погляду, прафесар узяў сарвэтку і доўга ўважліва выціраў ёю пальцы рук, а пасля расплаціўся з афіцыянтам, падняўся і пайшоў з вакала на перон.

На пероне людзей было небагата. І тут, як і ў зале, блукалі па перону афіцэры. Каля сцяны станцыінага будынка, у баку, стаяла, побач з сундукамі, чалавек дванаццаць салдат з вінтоўкамі. Апранутыя па форме, туга падперазаныя папружкамі, яны стаялі вакол сундукоў поўкругам, наўмысля, каб не сустракацца поглядамі з афіцэрмі і не аддаваць ім чэсці. Непадалёк ад іх на сундуках сядзелі два матросы. Яны курылі, рагаталі, перасыпаючы частым рогатам сваю тутарку і наўмысля, як праходзелі каля іх пехацінскія афіцэры, цыркалі скроў зубы на перон перад сабою сліной. Яны не падымаліся з сундукоў, не аддавалі афіцэрам чэсці, і афіцэры, праходзячы каля іх, злосна моршчыліся, стараліся не заўважаць іх.

Непадалёк ад матросаў, сагнуўшыся над чамаданамі, стаіць збянтэжаны насільшчык. Перад ім, трymаючы яго за гузік, стаіць неспакойны, мітуслівы, тоўсценкі чалавек у раскошным дарагім паліто і ў шырокім капелюшы і нешта падоўгу тлумачыць насільшчыку. Насільшчык, відаць, даўно разумее, чаго хоча ад яго гэты нізкі, тоўсценкі чалавек і таму гэтак старана ківае згодна галавою, ды ў каторы раз пяўтарае адно і тое-ж:

— Я, пан, не з такіх, я чалавек казённы, на тое і бляха ў мяне вісіць за нумарам.

Буднік таўсцяка ў твар не бачыць, але адгадвае ў ягонай постациі штосьці знаёмае. Яно, гэтае знаёмае, і ў манерах тлумачыць, і ў высока прыгукненых квадратовых шырокіх плячах. Зашкавіўшыся таўсцяком, Буднік пайшоў па пероне, каб зірнуць яму ў твар.

— Ну, вядома-ж гэта ён,—сказаў Буднік, звяртаючыся да Ліды.—А я ніяк не мог дагадацца, дзе я яго бачыў раней.

— Гэта прафесар Пілацеев? Так?

— Ён.

У гэтых час да Пілацеева падышоў Галынскі. І адразу ж Пілацеев змяніўся. Ён стаў больш важным і больш спакойным. Ёсьць людзі, якія штучна выгадоўваюць у сабе другую, паказную натуру. Ад таго, калі бачыш такога на людзях у асяроддзі ніжэйшых за яго чынамі ці па стану ў грамадстве, складаецца ўражанне аб ім, як аб ганарлівым чалавеку, чалавеку цвёрдай волі. Але варта апінуцца

такому дзесьці ў нязвыклым месцы, у баку ад свайго што-  
дэённага,—у асяроддзі людзей, якія непадуладны яму,  
і тады ўраз, як часовая зопратка, спадае з яго ўся важнасьць  
і ганарлівасць, а застаецца зусім-зусім звычайны, дроб-  
ненькі мітуслівы чалавечак. Да гэтай катэгорыі людзей на-  
лежыў і Пілацею. Алынуўшыся на вакзале, ён разгубіўся.  
Разгубленасць прышла з тым, як ён адчуў сваю залежнасьць  
тут ад шматлікіх, непадуладных яму сіл, у прыватнасці  
і ад незнамага, рыжага насільшчыка. Ён баяўся, што  
насільшчык возьме і сыйдзе кудысьці з чамаданамі, пакі-  
нуўшы яго з пустымі рукамі на пероне, сярод незнамых  
людзей. З'явіўся ў яго раптам і страх перад далёкай да-  
рогай, якую давядзеца праехаць у поездзе. і ад усяго  
гэтага занепакоіўся Пілацею, замітусіўся і нават рукой  
узяў за медны бліскучы гузік рыжага насільшчыка. Але  
варта было прысці Галынскаму, як разгубленасць і мітуслі-  
васць зніклі. Перад Буднікам зноў стаяў ганарлівы, важны  
прафесар і дэпутат думы. Вось ён скуча ўхмыляецца, га-  
ворачы, і больш ветліва, але ўсё-ж зверху неяк усміхаецца  
да Галынскага, маўляў, вы яшчэ, баценька, малады, зялёны.  
А насільшчыку, як падышоў поезд, ён толькі паказаў на  
поезд сваім кійком, нават слова да яго больш не сказаў.

— Ведаеш, Лідуся,—сказаў Буднік, назіраючи за Пілаце-  
евым,—мне хочацца падыйсці да яго і сказаць яму шосьці  
абразлівае.

Ліда нічога не сказала на гэта, узяла толькі ягоную  
руку.

— Паўлік, як-же так?

— Мы хутка спаткаемся. Улетку ты прыедзеш да мяне.

— Я прыеду, абавязкова прыеду,—гаворыць яна неспа-  
койным прыцішненым голасам.—Я абавязкова прыеду.

Натоўп рушыць да вагонаў, штурхает іх локцямі, чама-  
данамі, карзінамі і, азіраючыся, кідае ў іхны бок зласлівыя  
словы прабачэння.

— Так,—кажа Буднік,—значыць еду, пара ў вагон.

Адзін момант яны моўчкі стаялі друг супроць дружкі.  
Потым Буднік, як і ў пакоі, узяў Ліду рукамі за плечы,  
прыхінуў да сябе і пацалаў яе ў вусны.

— Ну, вось і папрашчаліся,—сказаў ён, радасна ўсмі-  
хаючыся.

— Любы ты мой, хароши... Ну, ідзі... А я прыеду...

Пасля яна стаяла каля вагона супроць акна, за якім  
мітусіліся людзі. Калі яны ўпаратковаліся і адышлі, да акна  
прыліп белы знаёмы твар і шырокая далонь руки. Яшчэ  
момант, і рука, як крануўся з месца поезд, захадзіла

па шкле, выдаочы Буднікаву ўсхваляванасць, а Ліда пайшла побач з вагонам, нясмела махаючи рукој, з разгубленай усмешкай на твары. Ішла яна гэтак, аж пажуль абмінуў яе, бразгаючы жалезам, апошні вагон, а тады стала на пероне і стаяла так, пазіраючы ўслед поезду. Цяпер можна было разгледзець яе твар, зусім яшчэ малады, і на ім, над роўным, простым, з ледзь-ледзь прыкметнай гарбінкай, носам, крыллямі цёмна-русыя бровы і паміж імі складку ледзь прыкметных зморшчын, а выпшэй, над высокім ілбом, залацістая кудры бляявых валасоў.

З перона яна пайшла тады, калі поезд зусім знік за камяніцамі горада.

## Н А Д З Е Я Ч А Ц В Е Р Т А Я

Па пясчацай, раз'езджанай дарозе брыдуць дзве фурманкі. Худыя нізкарослыя коні, змучаныя даўгой дарогай, ідуць, схіліўшы дадолу галовы, і, падымаючы капытамі пыл, ляніва, неахвотна адмахваюцца хвастамі ад дакучлівых мух. Коні з боку выглядаюць за дужа маленъкіх ящэ і таму, што на калёсы над драбінкамі паставлены белыя палатняныя будкі. Крохаў за пятнаццаць наперадзе ад фурманак ідзе двое мужчын. У мужчын твары абветраныя, загарэлыя, запыленыя. Шэры пыл густым пластам і на тварах, і на вонратцы. Адзін з іх высокі, шырокаплечы, гадоў трыццаці, з невялікай ящэ, выцвіушай на сонцы, русай барадой. Паверх белай пачоснай кашулі ён падперазаны шырокай салдацкай папружкай. На нагах у яго, як і ў другога, лапці. Ступае ён шырока, размашыста, але нячаста. Ён стаміўся. На твары, на ілбе ў яго кроплямі пот, які змяшаўся з пылам, але ён не звяртае на гэта ўвагі і не спірае поту, як гэта робіць другі, час ад часу падносячы да твара свою далонь. Гэны другі старэйшы за высокага і меншы ростам. У яго густая чорная барада. Даўгую белую кашулю ён увабраў у штаны і па штанах туга падперазаўся саматканым паяском.

Ззаду, побач з другой фурманкай, ідзе высокая худая жанчына. Жанчына ўвесь час паказвае рукой у наваколле, ды нешта апавядзе хлапчуку, які сядзіць на возе, высунуўшыся з будкі. Хлапчуку год адзінаццаць. Ён сядзіць у будцы на рэчах, на мяшках і ўвесь час трymаецца рукамі за нагу. Нага апухла ад нечага, відаць дужа баліць, і ён ўвесь час згінаецца над ёю ды хукае на яе. Час ад часу

жанчына, нагнаўшы пярэдні воз, заглядае ў будку. Там сядзяць двое дзяцей: дзяўчынка год дзесяці і гадоў дзесяці хлапчук. Дзеци яшчэ больш, чым дарослыя, пазагаралі і ад загару, і ад пылу зусім чорныя. Зірнуўшы на дзяцей, кінуўшы ім пару якіх слоў, жанчына зноў адыходзіць у бок і ідзе побач з заднім фурманкам.

Калі фурманкі праехалі мост, што на Хвошчаўцы, так завецца тутэйшая рэчка, уз'ехалі на ўзгорак, тады адразу перад вачыма ў мужчын паўсталі цэлаю паскай саламяныя стрэхі тумен, хлявоў і хат. Мужчыны ажывіліся, яны з цікаўасцю ўзіраюцца ў вёску і часта перакідваюцца словамі, паказваючы ў яе бок рукамі. І па гаворцы і па таму, з якой цікавасцю мужчыны разглядаюць вёску, можна дагадацца, што месцы гэныя ім знаёмыя і яшчэ можна зразумець, што ў гэных месцах яны даўно не былі. Пра гэта сведчыць і тое, як яны раптам спыніліся, пачакалі жанчыну і загаварылі з ёй, паказваючы на высокі гантовы дах, што высіцца над саламянымі. Гаварыў высокі мужчына. Ён, як параўняўся са сваёй фурманкай, дык зазірнуў у будку і сказаў да дзяўчынкі:

— Ну, дачушка, прыехалі дадому. Вунь ужо хаты відаць.

Тады дзеци вылезлі з будкі, сталі на возе на каленках і нерухома стаялі так, углядаючыся ў вёску. Вылез на перадок і хлапчук, які сядзеў у будцы ў заднім фурманцы і, загледзеўшыся на вёску, запамятаў, што баліць нага.

У гэтых акурат час з палявой дарогі на гасцінец вышаў, парашу́ўшыся з фурманкамі, шаптоўскі настаўнік. Як убачыў ён здалёк, яшчэ з поля, фурманкі, парашыў, што едуць цыганы, бо ніхто-ж, акрамя цыганаў, не ездзіць у гэтих месцах з будкай на возе. Цяпер ён здзівіўся, бо і па вопратцы, і па гаворцы людзі гэныя былі зусім падобнымі на тутэйшых, але-ж па ўсіму відаць было, што едуць яны здалёк. Пра гэта сведчылі і патрэсканныя капыты на нагах у коней, і паламаныя пазвязаныя спіцы ў катках і з'езджаныя тонкія шыны, якія не хацелі тримацца на катках і былі прывязаны да іх дротам.

Настаўнік вышаў на гасцінец, пастаяў пакуль фурманкі праехалі, а тады перайшоў гасцінец і дагнаў мужчын. Ён першым павітаўся з імі, зняўшы шапку. Мужчыны разам адкасалі на ягонае прывітанне і пачалі разглядзіць яго, відаць хацелі пазнаць, хто ён такі. Павітаўшыся, маўчалі, чакалі, што незнёмы чалавек абгоніць іх і пойдзе далей сваёй дарогай. Але ён не абганяў, наўмысля ішоў побач з імі, углядаючыся ў іхныя твары. Пасля першым і загаварыў:

— Адкуль гэта едзене, дзядзькі? — спытаў ён. Мужчыны

зразу не адказалі, толькі зноўку зірнулі ўважліва на яго.—  
Відаць здалёк аднекуль?

— Здалёк,—адказаў старэйшы.—З самага таго краю зямлі,—ён паказаў рукою на паўночны ўсход,—амаль з таго свету едзем. А вы хто-ж такі будзеце?—запытаў ён.—  
Можа пана нашага сына, каторы вучыца ў студэнтах?

— Не. Настаўнікам я тут, вось у гэтай вёсцы. Раней вучыўся ў студэнтах, а цяпер мяне з Пецербурга сюды выслали, каб жыў пад наглядам паліцыі.

— А-а, ну, гэта іншая справа,—сказаў селянін.—Я то бачу, што не падобны вы на панскага сына.. Так, высланы, значыць. Так... Багата ў Расіі высланых. Вось і мы былі ў тых краях, куды на катаргу высылаюць, толькі мы ўжо самі туды езділі.

— Перасяленцы?

— Ага, перасяленцы. Езділі на край свету, думалі, што хоць там жыццё знайдзем, аж і там сапраўдная катарга.—Гаварыў, а маладзейшы ішоў моўкі і ўважліва разглядаў незнаёмага чалавека, які называў сябе высыльным.

— А вы як-жа, жылі там хоць трохі, ці адразу-ж і паехалі назад?

— Жылі,—адказаў селянін.—Шэсць гадоў таму назад, як мы паехалі адсюль на перасяленне ў Сібір. Жылі бедна. Зямлі тае столькі мелі, што ні араць яе, ні баранаць, нават курыцу не было дзе папасвіць. А жыць-жа хоцца...

— Хацелася хоць які кавалак ды каб сваёй зямлі замець,—умяшаўся ў гутарку маладзейшы селянін.

— Праўду кажа. А казна-ж да ўсяго ўгаварвала. Вось мы і паехалі.

— Я,—зноў умяшаўся ў гутарку маладзейшы, відаць карцела яму, каб выгаварыцца з новым чалавекам,—усё прадаў: і хату, і хлявы, і зямлю, і паехаў. І ён гэтак. Паехалі вось так, як і цяпер едзем,—ён паказаў на фурманкі.—Толькі што добра тады больш было на вазах.

Старэйшы памаўчаў, а пасля махнуў рукой і сказаў:

— Ну, няхай от ён пра ўсё раскажа.

— Ды ўжо расскажу,—згадзіўся той.—Няхай чалавек паслухае, няхай ведае, якая яна праўда ёсьць на свеце. Ага... Дык вось з'ехаліся мы ў горадзе, багата нас, з усіх валасцей паз'язджаліся, скрэзь, відаць, аднакава людзям смачна жыць. Ну, як з'ехаліся, дні чатыры пастаялі там на палігоне, а пасля пагрузілі нас у ашалоны і павезлі ў Сібір, ў Азію ту ю. Ехалі туды бог ведае колькі часу, а як прыехалі ў Табольскую губерню, куды былі прызначанымі, аказа-

лася, што няма тых зямель, якія нам меркаваліся, занятыя ўжо, і вось зноў мы сядзім, пакуль думала казна, што рабіць з намі. Урэшце далі нам павадыра нейкага, і паехалі мы зноў, паехалі цераз усю Томскую губернию, ужо аж пад Енісейскую. А там прывялі нас у тайгу, дый жывіце сабе, хоць зубамі той лес грызіце...

Ідзе селянін цяжкой і шырокай хадою, гаворачы, пазірае то сабе пад ногі, то ў палявы прастор. І побач, маўклівяя, ідуць і старэйши селянін, і жанчына і з вялікай утатай, як-бы новае што, слухаюць селяніна апавяданне пра свае блуканні па сібірскіх таежных прасторах.

— Ну, тайга, дык тайга, парабілі мы сабе курані і пачалі сяк-так секці лес, ды калупаць зямлю паміж пней. Але што-ж ты з ёю зробіш з той тайгой? Ірваліся колькі сілы ставала, каб хоць што-небудзь пасеяць. За першы год нічога так і не зрабілі. Зімавалі ў зямлянках, голадам пухлі. Некаторыя адразу адтуль уцяклі, мусіць было да чаго уцякаць, а мы куды-ж паедзем? Ды і як-жа ехаць, калі пад нагамі ды вакол такая зямля багатая, сібірская? Рады былі мы, што да яе прырваліся, дык ужо не хацелі з яе сыходзіць. А з вясной і лепш трохі стала: трава вырасла, дык ірвалі яе і варылі есці. І ўжо-ж так рабілі, так рабілі, ні дня таго не ведалі, ані ночы. Трэба было і карчаваць, і хатку хоць якую ставіць.

— Рабілі як ніколі,—кажа селянін.—Жыватамі ўсю тую зямлю выпаўзalі, на карачках па ёй хадзілі, каб хоць што ды пасеяць сваё на ёй...

Старэйши ідзе побач і згодна ківае галаўою, а ў жанчыны вочы распяліліся, набеглі слязмі ад успамінаў.

— А тут вады блізка няма, а тут яшчэ неураджай. Бацька мой змучыўся ў той рабоце, апух з голаду і памёр, а брат, вунь ён ідзе,—селянін азірнуўся назад і паказаў рукою у прасцяг гасцінцу, па якім, следам за фурманкамі, ішоў адзінцом чалавек,—як валіў дрэва, пад яго папаў. Дрэва яго прышіснула, усе духі адзіснула і навек яго скалечыла. Цяпер ён нічога і лёгкага нават рабіць не можа.

— З яго цяпер не работнік,—пацвердзіў старэйши.—Цяпер з ім гора адно, а работы з яго цяпер няма ўжо і ніколі не будзе...

— А ў яго жонка там-же падарвалася і памерла,—перабіў яго маладзейшы.—Каб яшчэ там жыць, дык і самі падохлі-б, як пацуکі. Якое-ж гэта жыццё, калі хоць разарвіся, куды ні кінься, дык ты адзін. У чаго было сыноў троє ці пяцёра вялікіх ужо, той, можа, да чаго і даб'еца. І мы біліся, усё чакалі. Уцякаюць людзі, праклінаюць усё, а мы

сядзім, думалася: а можа бог дасць як абжывемся. Шэсць гадоў так біліся, на карачках ля тых пнёў поўзалі, а цяпер вось назад едзем. І ў ашалонах ехалі і так, ды імем хрыста, як жабракі, па людзях карміліся, каб хация як назад прыбіша.

Ён змоўк.

— А як-жа цяпер? — спытаў настаўнік. — Як-же тут жыць будзеце?

— Тут? — селянін момант маўчыць. — Хто-ж яго ведае... У мяне тут брат яшчэ ёсць, да яго еду. Ну, а жыць, жыць як-небудзь, хоць парабкам, буду. Мо'ж хоць які заработка у панскім дварэ будзе... Неяк буду перабівацца, усёроўна прападаць, ці там, ці тут... Тут можа назусім у двор у парабкі паступлю...

— Вось і ўсё наша жыццё, — сказаў, уздыхнуўшы, старэйши. — Блудзім па свеце, ходзім па зямлі, ды ўсё не па сваёй.

— Ого, каб свая-ж, зямля! Ды хіба пайшоў-бы хто ад яе?.. А то адна дзесяціна, шнуркі, збірай яе па жменьцы...

Як уехалі ў вёску, гаворка спынілася. Твары ў селянін сталі сур'ёзнымі, задумённымі. Яны адышлі ад сваіх фурманак і цяпер ідуць разам з коньмі, тримаючы ў руках лейцы.

Насустрач фурманкам бягучы дзеци і палахліва ціскаючы купкаю ў дварах за плотам. Яны думаюць, што прыехалі цыганы. З хатніх вокан, з двароў і агародаў дзівяцца жанчыны і мужчыны.

Перасяленцы пазнаюць сваіх былых аднавяскоўцаў, і з мужчынамі, якія выходзяць на вуліцу, вітаюцца. Тыя адказваюць на вітанні і падоўту ўглядываюцца ў твары прыезджых, пакуль пазнаюць. А ўжо тады падыходзяць да фурманак і вітаюцца з прыезджымі за руку і ідуць побач з імі па вуліцы.

Спыніліся фурманкі на сярэдзіне вёскі супроць новай хаты Мікіты Шкробата. Гэта і быў той брат, пра якога гаварыў настаўнік селянін. Мікіта вышаў з хаты, адчыніў з двара вароты і, як зайшоў на вуліцу, яшчэ не павітаўшыся з братам, сказаў:

— Ну, вось і Тарэнта прыехаў, — а пасля падышоў да яго і павітаўся, тро разы пацалаваўшыся з ім крыж-накрыж. За гэтым павітаўся, гэтак-же целуючыся, і з Тарэнтавай жонкай.

— Дык паганяй у двор хіба, ды распрагай.

— А ўжо-ж заеду: больш-жя няма куды.

— Значыць у Мікіты гості?

Гэта сказаў адзін з суседзяў, які стаяў на вуліцы.

— А ўжо-ж госці,—згадзіўся Мікіта, але нельга было разабраць, ці рад ён гасцям такім, ці напалохала яго іхнае з'яўленне. Толькі сам ён пасля гэтага ўзяў каня за аброчь і павёў яго ў двор. Тымчасам другая фурманка паехала далей па вуліцы. Як ад'яджала яна, Тарэнта з двара крышнү:

— Ну, бывай, Мікода. Прыходзь, можа разам і тут будзем долі якой шукаць.

— Да ўжо-ж будзем,—адгукнуўся той.

З вуліцы тады частка сялян пайшла на мікітаў двор, а частка пайшла за мікодавай фурманкай. Як распрыглі тарэнтавага каня і выпусцілі яго на гумнішча, самі не пайшлі адразу ў хату, бо нельга было пакінуць на дварэ адных суседзяў, а весці ўсіх у хату Мікіту не хацелася. У хаце палуднаваў каморнік. З гэтай прычыны і астаўся Мікіта стаяць каля бярвення, непадалёк ад тарэнтавых калёс і разам з другімі слухаў, што апавядвае Тарэнта. Яшчэ цераз колькі хвілін прышоў на двор і самы меншы брат іхны, які ездзіў з Тарэнтам у Сібір, Павал. Ён прышоў зусім змучаным, увесь у поце і пылу і, павітаўшыся з усімі прысутнымі, адразу сеў на бярвенне ды, скінуўшы шапку, начаў ёю выщіраць успачэлы твар. Як сеў Павал, усе ўбачылі, што сядзіць ён згорблена, не па гадах сагнуўшыся, і што дрыжаць у яго худыя рукі. Каб скаваць гэнную дрыготку рук, Павал паклаў іх сабе на калені і шапкай накрыў іх.

— Нездароў, значыць, Павал?—сказаў хтось з прысутных. Павал узняў галаву, але нічога не адказаў.

— Вось табе і Сібір,—працягнуў зноў той-же голас.— Вось табе і рай...

— Рай той мусіць горш за пекла,—дадаў другі.

— Рай... Паехалі ў пецярых і ўсе здаровыя, а прыехала назад чацвёра, ды і то адзін калека. Вось табе і рай той.

— Ат, чаго ўжо там наракаць на некага,—перабіў гаворку Мікіта.—Едуць-жа людзі і неяк жывуць там, во што.—У ягоным голасе адчувалася лёгкая раздражненасць.—А то можа паехалі ў нядобрае месца, пасля не захацелі пашукаць лепшага... А гэты,—ён паказаў на Гаўла,—неяк-жа не ўцікаваў за сабою. Хіба-ж бо гэта канечне трэба было яму пад тое дрэва лезці? Каб пільнаўся, дык і не папаў-бы, во што я вам скажу.

— Гэта ты, Мікіта, дарэмна,—адказаў на ягоныя слова Тарэнта.—Табе я не пажадаў-бы такога шчасця, як нам давялося там.

У Тарэнты не было ахвоты гаўварыць. Убачыў ён, што злue брат, што нездаволены ён іхным прыездам, і адразу заходзілі ў галаве думы пра тое, як давядзеца жыць. Побач з Мікітавым дваром, за плотам, былая Тарэнтава сяліба. Цяпер там грады і пасярод град стаіць яшчэ неразбураная, старая стопка. Перад стопкай невялічкі кавалак двара, незанятага градамі, ды ў сажань шырынёй паска, як-бы дарога ад стопкі ў вуліцу. Як ад'язджаў Тарэнта з бацькам у Сібір, дык усіх будынін сваіх лішыліся. Што Мікіту бацька аддаў, а што прадалі чужым людзям. Цяпер на былым іхным дварэ стаяла толькі стопка і невялічкі хлеў. «Давядзеца, мусіць, жыць у стопцы»,—падумаў Тарэнта.—«Ды ўжо-ж так. Абы не назаліць яму»,—гэта пра Мікіту.—«Заўтра-ж і агледжу яе, ды неяк і буду жыць»...—А стопка так і стаіць,—сказаў ён уголас.

— Стаіць,—аазваўся Мікіта.

— Ведала, што ты назад прыедзаш,—сказаў хтось з прысутных.

— А што ты думаеш, з яе можна-такі добрую хату зрабіць,—спяшаўчыся, згадзіўся Мікіта.—Яна яшчэ моцная. і цёплая хатка будзе.

— Давядзеца зрабіць,—эгадзіўся Тарэнта.—Трэба-ж будзе неяк жыць. Неяк памірымся.

— А што-ж там, няхай бог крые.—І відаць было, што Мікіта рад, што вось падказалі людзі выйсце. Так ён думаў, што давядзеца брата пусціць у сваю хату, пацясніцца. Не хацелася гэтага, бо чатыры душы лішня ў хаце,—гэта не раскоша, гэта і чатыры яшчэ раты. Не сядзеш-жа адзін спакойна за стол пад'есці, калі чацвёрта галодных сібіракоў будзе ў хаце сядзець. А пасадзіць іх усіх за стол, добра тады не набярэшся. Пра ўсё гэта паспей быў памеркаваць Мікіта і ад гэтага пачаў злаваць, думаў, што давядзеца ў сваёй уласнай хаце з ядой хавацца. Аж тут загаварыў брат пра стопку, і ўсё яно само неяк ураз вырашылася. Прасячэ Тарэнта ў стопцы акно, падраўнне падлогу, глінай яе пазамазвае і будзе жыць, яму не перашкаджаючы, не тое, што на ваччу кожны дзень. і ўжо калі пазней сядзелі яны ў хаце за полуднем, сказаў:

— А што ты думаеш, са стопкай яно і ў самы акурат выйдзе. Нават і абліядаць у ёй асабліва няма чаго. Толькі што акно хіба яшчэ адно прасекі і тады вунь як жыць можна.

— І я думаю, што добра будзе,—згадзіўся Тарэнта.

— А чаму-ж: і цёпла, і ў сваім дварэ, галоўнае, во што. Дваром, ды агародам можна-ж будзе карыстасцца, неяк яно памірымся ўжо, гаспадаркі-ж тae ў цябе небагата.

— Якая там гаспадарка,—махнуў рукою Тарэнта.—Мусіць николі ўжо яе не нажыву.

— Чаму? Будзеш рабіць, дык неяк і нажывеш. Нажывающа-жа людзі.

На гэтым скончылі полудзень. А пасля полудня адразу пайшлі разам у стопку. Вынеслі са столкі дзежкі, што сталаі там, і раскідалі засекі. Пазней, як пайшоў Мікіта, Тарэнта з Паўлам падраўнялі ў стопцы зямлю, каб можна было глінянную падлогу выбіць, і перад самым змярканнем нанасілі гліны. Назаўтра Тарэнта з самага ранку збіў у стопцы ток і пакінуў яе на ўвесь дзень з адчыненымі дзвярыма, каб хутчэй ток высадах. А яшчэ цераз дзень зрабіў ажно на чатыры шыбіны, і стойка стала ўласнай тарэнтавай хатай.

А яшчэ цераз тыдзень пасля таго, як пасяліўся Тарэнта ў сваёй хаце, адбылася ў іх з братам гутарка пра Паўла. Гэтай гутаркі Мікіта чакаў і да яе падрыхтаваўся раней, бо ведаў, што без яе не абыйціся. Гэная гутарка павінна была ўнесці нейкую яснасць у адносіны трох братоў, павінна была вызначыць месца кожнага з іх у жыцці, якое складалася на мікітавым дварэ. Гэтага ва ўсякім выпадку жадаў Мікіта. Яго палохала няяснасць,—што-ж будзе? Ну, прыехалі, ну, селі на ягонай зямлі, а як-же далей? Няўжо-ж так і будуць усё жыццё блытацца ў яго пад рукамі, замінаць яму жыць? Так меркаваў Мікіта. І да гутаркі пра Паўла прышоў зусім гатовым. Адбылася гутарка надвячоркам. Тарэнта ішоў у двор, а Мікіта з двара. Сустрэліся за хлевам, на сцежцы, якая вядзе да гумна. Як сустрэліся, Мікіта хацеў моўчкі абмінуць брата і схіліў галаву ўніз, але яшчэ раней Тарэнта спыніўся і крыкнуў на курэй. Куры корпталіся ў градах. Тады спыніўся і Мікіта.

— Вось погань, каб іхнага нараду не было, усе грады папсуюць,—сказаў ён і пачаў махаць на курэй рукамі. А як пабеглі куры з града і Мікіта намерыўся пайсці, Тарэнта пачаў таворку:

— Я вось не ведаю, як з Паўлам зрабіць,—сказаў ён.—Каб-жа я хоць троху абжыгуся, а то-ж у самога ў мяне нічога няма, а тут ён... Можа-б ён і ў цябе які час пажыў?

— У мяне?—здзвіўся Мікіта.—У мяне-ж каморнікі, дзе-ж ён у мяне там будзе?

— Месца ён вялікага не зойме.

— А што ён у мяне будзе рабіць?

— Як рабіць? Я-ж гэта кажу, каб ён у цябе пажыў які час, бо мнеч-ж няма на чым трymаць яго. А каб ён рабіць мог, я ў цябе тады і не пытаў-бы нічога.

— Гм... вось табе і на, дажыўся чалавек...

Колькі хвілін яны абодва маўчалі. Пасля, як маўчаць далей нельга было, Тарэнта спытаў:

— Дык як ты?

— Што як?—здэвіўся Мікіта.

— Ну, а наконт таго, каб ён пажыў у цябе. У мяне-ж гэта няма чаго і самому есці.

— А ў мяне лішне добра, ці што? Навошта-ж ён мне? Дзяцей няньчыць, дык у мяне і сваіх нянец хапае, во што. А карміць яго з нейкай ласкі мне няма ніякай раций...

— А як-жа яму жыць?

— А я-ж адкуль ведаю, як яму жыць Дабро-ж у яго нейкае было, мне-ж ён яго не пакінуў.

— Чаўпеш ты нямаведама што.

— Бо і ты-ж чаўпеш. Паехалі, дабро ўзялі. Недзе там скалечыўся, на каго робячы, а я вінен, выходзіць. То дзякую табе за ласку, во што я табе скажу.

— Ат, каб не казаць дрэннага слова, не чалавек ты, Мікіта, душы не маеш чалавечай, братавай...—Тарэнта безнадзейна махнуў рукой і пайшоў на свой двор, а Мікіта пайшоў у гумно.

З гэтай пары і ўсталяваліся паміж братамі суседскія адносіны, якіх жадаў Мікіта. Пачалі яны жыць кожны сам па сабе на сваіх дварах. Тарэнту такія адносіны звязвалі неяк па руках, ніякавата было яму, калі даводзілася сустрэць Мікіту. А Мікіта акурат гэтага і чакаў і таму рад быў, што ўсё ў іхных адносінах ясным стала, дагавораным да канца, што няма чаго больш у гаворках з братам прыкідвацца, прытварацца. Ты сабе жыві, а я сабе жыць буду, як умею,—так сформуляваў ён гэтыя адносіны. Пакуль не было такіх адносін, Мікіту браты ў цяжар былі. Прыйдзе чаго ў хату Тарэнта, няёмка за стол яго не пасадзіць і, хоць не хацеў, а за стол садзіў. Прыйдзе чаго папрасіць пазычыць, ніяк нельга яму ў tym адмовіць. Пазычай, а сам аж мучыўся, бо хто-ж яго ведае, як з яго пасля возьмеш тое пазычанае дабро, як з ім пасля лічыцца. Крэўнасць перашкаджала. А пагаварылі пра Паўла, і ўсё ясным зрабілася. Цяпер Тарэнта ў хату да яго так сабе з-за дробязі не пойдзе, не пусціц туды і дзяцей, каб не назалілі, не прыйдзе і пазычыць, калі ў чым завядзеца патрэба. Так і павялося. Браты пачалі жыць кожны сам па сабе, як чужкія.

Багатае Мікітава жыццё пачалося з таго, што нечакана для ўсіх узяў Мікіта замуж дачку кірпатаўскага багатыра Кажанца Рыгора. У таго дзяцей усяго двое было: сын ды

дачка, і ён дачэ ў пасаг даў дзесяць дзесяцін зямлі. Такім чынам стала ў Мікіты сваіх адзінаццаць дзесяцін. А як паехалі браты з бацькам на перасяленне ў Сібір, ён і іхнью зямлю, троі дзесяціны, адкупіў і тады ўжо замеў аж чатыраццаць. Цесць пасабіў Мікіту і на скацину ўзбіцца, і на новую хату. Хутка замеў Мікіта пару коней, ды ажна шэсць штук кароў і свайго бугая. і жыщё мікітава стала сытым і лёгкім, зайдросным для другіх. Але зямля мікітава была не ў адным месцы. Чатыры дзесяціны былі раскіданы ў палосках па шапятоўскому полю, а дзесяць па кірпатаўскому. Багата было клапот з палосамі і таму, як пайшлі па акрузе весткі пра хутары, Мікіта першым загаварыў пра іх у Шапятоўцы, і загаварыў так, нібы нельга было яму без хутароў жыць больш аніводнага дня. З гэтай жа прычыны, ды яшчэ з некаторых, нікому нявыказанных меркаванняў, як прыехалі ў Шапятоўку каморнікі, Мікіта сам запрапанаваў ім стаць да яго на кватэру. Вечарамі дома даўгія гадзіны выседжваў ён на лаўцы каля каморнікаў, стараючыся хоць чым дагадзіць ім, усё нібы рабіў знейкай там гаспадарскай ласкі. А ўжо на троіцу, як селі ўсёй сям'ёй за полудзень і каморнікі выпілі па чарцы гаспадарской гарэлкі, Мікіта, падліваючы ў чаркі, загаварыў:

— Значыць па-новаму жыць будзем... та-ак я вам скажу, маладзец, хто да такога дадумаўся, душу ён музыцкую нашую зразумеў, во што я вам скажу. Ах, як зразумеў ён яе. Сілы няма ў мужыка па палосках тых бегаць. У каго адна якая дзесяціна там, той, я вам скажу, гуляючы, за тыдзень шнуркі свае абойдзе з сяўнёй і з плутам, а ў каго дзесяць якіх дзесяцін, ці, скажам, чатыраццаць, як у мяне, таму няўпраўка, таму хоць разарвіся. Таму зямлю ў адзін кавалак сабраць хочацца, во што я вам скажу. Каб гэта вышаў раніцою ў поле, а яно ўсё перад тваймі вачымі, куды ні зірні... На душы шырэй ажна робіцца ад дум такіх, пан каморнік,—звяртаўся ён да старэйшага. Той еў, сагнуўшыся над міскай, і маўчаў.— Толькі ў мяне адна загвоздка ёсць,—Мікіта спыніўся каля яго і скліўся над столом, упёршыся ў стол рукамі.— Першое, што зямля мая не ў адным вобчастве: чатыры дзесяціны тут, у Шапятоўцы, а дзесяць там, у Кірпатаўцы. А другое, будынкі ў мяне новыя, нядайна стаўленыя: не абраўшыся я ў іх, а тут зноў перавозь, ды стаў. Сіл у чала-века на такое не стане, во што я вам скажу.

— А можна і без таких турбот абыйсціся.—Каморнік пастукаў лыжкай аб край місکі і паклаў яе на міску зверку.—Можна, скажам, хутар, так нарэзань, каб пасля,

як будзем Кірпатаўку разбіваць на хутары, каб тады другі хутар побач з першым аказаўся, каб уся зямля разам была. А перавозіца, як ты захочаш. Хутар мы табе так выражам, што будзе ў ім і твая сяліба і другім канцом акурат упрэцца ён у кірпатаўскае поле. Клінам вось так зробім.—Каморнік павёў пальцам па стале, абрываючы пляц мікітавага хутара.—Тут вузей ад сядзібы, а тым шырэй, як-бы паласа адна, аж да самага раўчука. А налета адтуль табе прырэжам другі хутар і жыві сабе на здароўе.

Пакуль гаварыў каморнік, Мікіта стаяў, схіліўшыся над столом, не скранаючыся з месца, а з другога краю стала нерухома сядзела мікітава жонка, прагна лозячы кожнае каморнікава слова. Як скончыў каморнік, яна не ўтрымалася.

— Каб-жа вам, паночки, бог здароўечка даў за тое, што і вы нам добра зычыце. Гэта-ж бы жыві тады і не памірай ніколі.

— Вось і будзеце жыць, гаспадынька, будзеце добра жыць. Мы што сказалі—зробім.

— Дай-жа бог вам здароўечка,—зноў тое-ж паўтарыла Мікітіха.—Хай вас бог беражэ.

— Не ведаю я ўжо, чым мне вам і аддзякаваць,—замармытаў і Мікіта, схіляючыся ніжэй над столом, хацеў пакланіцца каморніку.—З бяды вы мяне навек выцягваецце, во што я вам скажу, паночак.

— Мужыцкая бяда і нам родная, самі мы з мужыкоў, да па мужыцкаму дзелу колькі год ужо ходзім. і робім як лепш, каб меней тae бяды было.

— А яе багата, бяды гэтай. Крута мужыку з зямлі, цесна, і мужык неспакойны з-за гэтага. Вунь лапацикія гэтай вясной пана ледзь не забілі, спаліць хацелі, што зямлі не аддаў у арэнду. А ў пятym годзе нашага пана як папатрэслі! У нас і цяпер неспакойныя ёсць,—зноў ён над столом схіліўся.—Ёсць, такія ёсць, што на ўсё пойдуць. Такіх трэба было-б куды-небудзь у Сібір на вольную зямлю пасылаць, во што я вам скажу. Самі не хочуць ехаць, дык іх варта было-б пасылаць туды, ды назад ужо не пушчаць. А то ў мяне браты два яшчэ ёсць. Паехалі дзесьцы з бацькам, а цяпер паведамілі, што назад едуць. Шэсць гадоў прабылі там, а цяпер назад. Гэта не парадак так рабіць, во што я вам скажу. Прыдзе і тут толькі замінаць будзе другому. З-за іх, такіх, тут чалавеку разгону няма ў жыцці. Ім-бы такім, калі ўжо не шанцуе самім жыць, дык ідзі ў парабкі і рабі як след, як табе паложана, а не задавайся, не замінай другім.

Гэтая мікітава гутарка з каморнікамі адбылася на троіцу у часе полудня. А цераз тры яшчэ тыдні прыехаў назад з Сібіры Тарэнта. І ў той-жя вечар, як сабраліся каморнікі спаць ісці, Мікіта ўсунуўся ў хату да іх і сеў на лаўцы, паклаўшы на калені далонямі руکі.

— Вось я і дачакаўся гасцей,—сказаў ён.—Прыехаў, знацца, браг. І як мне з ім цяпер давядзенца, розуму не дабяру.—Цяпер будзе на майм горбе скулой сядзець. З сядзібы я яго не выселю, брат-жя...

— Ну, сядзіба, гэта што-ж, няхай сабе і сядзіць, мы нават яе можам неяк і выразаць, хоць і ў твайм плане. А больш тут нічога. Зямлю-ж ён табе прадаў?

— Ага, прадаў.

— І паперы на гэта ёсць?

— Папер няма, але-ж сведкі ёсць.

— Думаеш, ён чапляцца да цябе будзе?

— Хто-ж яго ведае. Вось парапіца хацеў, як рабіць.

— Ніяк не рабі. Няхай жыве на сядзібе і ўсё. Як жыць, няхай сам сабе думае, табе што... Смешны ты, гаспадар, усё трывожыся, усё неспакойна бегаеш.

— Дзе-ж тут будзе спакойным, калі ўсё яно так вядзеца, усё пра другіх думаць даводзіца. Гэта не спакой, а гора адно, во што я вам скажу. Але дзякую вось, што парапілі, я так яму і скажу: няхай сам за сябе цяпер думae. За мяне ніхто іншы не думаў, во што. На гэтым спакойнай ночы вам...

Ён непрыметна высунуўся з хаты і, ціхенька прычыніўшы дзвёры, пайшоў на сваю палаўіну, дзе заўжды жыў з сям'ёй. А як лёг у ложак, доўга не мог заснуць, усё варочаўся з боку на бок, скідаючи з сябе коўдру, усё меркаваў, хацеў адгадаць, як паставіцца да яго браты. Гэтыя меркаванні мучылі яго, не давалі яму спаць, і таму так бязмерна рад быў Мікіта, калі пагаварыў з братам, калі ўсё галоўнае ў іхных адносінах было даговорана да канца.

З часу гэнай гутаркі адышло ад воч тое, што палохала сваёй невыразнасцю.

А яшчэ праз нейкі час на вуліцы, супроць яго хаты, спынілася панская каламажка і з яе злез Ермалай Трыфанич, панскі аканом. Не чакаючи, пакуль ён пойдзе ў двор, трушком падбег Мікіта да варот, адчыніў іх і пакланіўся аканому.

— Міласці просім, будзьце ласкавы, заходзьце. А можа коней у двор увесці?

Мікіта застыў на месцы, чакаючи, пакуль аканом вытрахустачкай успачэлы твар і адкажа.

— Не трэба, я не надоўта.

— Як ваша ласка. А чаго, дазвольце ведаць, заехалі?

— Каморнікі дома?—замест адказу запыталаў аканом.

— Дома, падвячоркаюць. Ото-ж і выйдуць, я ім скажу.

Гэтай-жа хвілінкі скажу. — і Мікіта, не надзяючы шапкі, кінуўшы ў сенцы, а цераз пару хвілін вышаў назад, драпу-шчаючы наперад ад сябе каморнікаў.

— Дзень добры, панове. Феакціст Антонавіч вельмі прасіў да яго пад'ехаць на гадзіну якую. От, калі маеце час; дык сядайце і плаедзем.

Не даючы каморнікам гаварыць, аканом пайшоў з двара і завярнуў коней. Следам за ім пайшлі і каморнікі.

— Ну, сядайце, панове. Бывайце здаровы,—кінуў ён ужо з каламажкі ў бок да Мікіты, які стаяў на вуліцы. Мікіта збянтэжыўся. Такі нечаканы аканомаў прыезд па каморнікаў здзівіў яго. Хацелася як мага хутчэй даведацца, на што спатрэбліся пану каморнікі. Заняты здагадкамі, ён не адразу адказаў на аканомава развітанне, а ўжо як паехала каламажка вуліцай, нешта збянтэжана прамармытаў і, зачыніўшы вароты, пайшоў на двор да старасты, спадзяючыся хоць што даведацца ад таго. Старасты дома не было і ён хутка вярнуўся да сябе. Павячэраўшы, ён доўга сядзеў на лаўцы каля стала, час ад часу паглядаючы ў акно, ці не едуць каморнікі назад. Але хутка зусім сцямнела, а каморнікаў не было і, не дачакаўшыся іх, Мікіта лёг спаць. Спаў неспакойна і хутчэй не спаў, а доўга ляжаў на ложку, услухоўваючы ў кожны шорах, слухаў, калі бразне ў аконную шыбіну каморнікава рука.

Хата, запоўненая густой цемрай, рабілася цеснай. Згары абвісала чорная столъ, і над ложкам пад столлю ў цемры ценькімі галасамі звінелі камары. Яны падоўгу спявалі, трывожачы сваім піскам і без таго неспакойны мікітаў сон, а пасля раптам садзіліся яму на лоб і змаўкалі. Месца, дзе кусаў камар, нясцерпна свярбелі, і ўзлаваны Мікіта далонямі рук цапаў сябе па твары, давячы камароў. Разбуджаны чуў, як спакойна дышуць дзеци і побач глыбока, з уздохамі, жонка. Прислушоўваўся да іхнага дыхання і пачынаў забывацца, засынаў. Гэта цягнулася да поўначы. Апоўначы, як зусім забыўся ў сне, здалося, што едзе ён кудысь на калёсах, і калёсы тыя на жалезным хаду, лётанька гэтак бразгочуць восі ў калёсных утулках. Бразгат гэтых прыемнаў, песціць слых, і Мікіта доўга ўслухоўваецца ў яго, пакуль з двара ў акно забарарабанілі мацней. Разбуджаны, ён глынуў сліну і ўсхапіўся бегчы да дзвярэй. Папярэдне зірнуў у акно.

— Чаго-ж гэта ён зваў вас? — запытаў Мікіта ў каморнікаў, прапускаючы іх у сенцы. — Справа якая, ці так сабе, на пачастунак?

— На пачастунак, — кінуў малодшы, і Мікіта адчуў, як дыхнула на яго ад каморніка вінным пахам.

— Пачастунак пачастункам, а за тым і справа вялікая, вунь якая справа...

Каморнікі пайшлі ў сваю палавіну, а Мікіта вышаў на двор, пастаяў хвіліну на ганку, пасля паціхеньку зайшоў у сенцы, запёр дзвёры і пайшоў да сябе, растрывожаны каморніковымі загадковымі словамі.

Тое, што трывожыла ў гэты час Мікіту, займала не толькі ягоныя думы, а і думы ўсіх шапятоўцаў, усіх ваколіцных сялян. Калі ў акрузе з'явіліся каморнікі, па ўсёй ваколіцы пайшлі ўпартыя чуткі, што цар, нібы з поваду юбілею дома Раманавых, даў маніфест, якім загадаў панам перадаць сялянству на выкуп лішкі сваёй зямлі. Гаварылася, што акурат, мераючы хутары, і будзе казна наразаць кожнаму панскай зямлі. Шапятоўцам такая гаворка, як нікому, была па сэрцы, бо-ж побач ляжалі широкія прасторы панской зямлі, ад якой спадзяваўся кожны атрымаць нейкі кавалак і сабе. Пра такі маніфест упарта, на кожнай сходцы, дапытваліся шапятоўцы ў каморнікаў. Але каморнікі адказвалі жартамі і ніяк нельга было зразумець, што яны хочуць сказаць.

Гэткімі думамі жыў і Мікіта, спадзяючыся, што прырэжуць зямлі і яму. І калі павёз панскі аканом да сябе каморнікаў, Мікіта падумаў, што гутарка там будзе ісці менавіта пра гэтую справу. Яшчэ больш ён пераканаўся ў гэтым, калі пачуў загадковыя каморніковыя слова і, як лёг у ложак, думашу толькі пра тое, як-бы даведацца хутчэй пра ўсё падрабязна, каб ведаць, што рабіць. Запоўненая такімі думамі, прайшла неспакойна і гэтая мікітава нач.

Цераз колькі дзён пасля таго, як прыехаў Буднік у Шапятоўку настаўніцаць, усе ўжо ведалі, што хоць ён і прыехаў здалёк, аднак-жа прыехаў не ў чужыя месцы, а як-бы на сваю радзіму.

У Шапятоўцы аўтавіўся быў некалі яшчэ салдат-уцякач і заявіў сябе доктарам-ветэрынарам. Звалі гэтага салдата Андрэем, а па прозвішчу Буднікам. І сапраўды, як пасяліўся Буднік у Шапятоўцы, дык і пачаў лячыць і кароў, і свіней, і коней. А за гэтым па ўсёй ваколіцы пайшли пра яго гаворкі, што ён і не салдат зусім, а вучаны доктар-ветэрынар, які меў дзесяці ў горадзе службу, ды спіўся і цераз гэта згубіў сваё месца. Пайшла такая гаворка і людзі паверылі-б ёй ды хутка здзівіліся, бо змецілі, што хоць і заходзіць Буднік у карчму вельмі часта, але п'е зусім мала. Цераз нейкі час ажаніўся ветэрынар на дачце шапятоўскага бабыля-ўдаўца Барабанчыка, чыго прозвішча так і не ведалі ніколі шапятоўцы. Быў Барабанчык кавалём. Жыў адзін з дачкою, а як пайшла дачка замуж, адзінцом застаўся і хутка памёр у сваёй кузні, згарэўшы з гарэлкі.

З дачкой Барабанчыкавай ветэрынар прыжыў сабе сына, Паўла Будніка. Яшчэ цераз год які, як нарадзіўся Павел, жонка ветэрынарава памерла. Так звялося ў Шапятоўцы барабанчыкава кодла і пачалося кодла новае, ветэрынарава.

І можа-б нічога такога цікавага ў ветэрынаравым жыцці і не было-б, каб не давялося яму цераз год і два месцы, як памерла жонка, лячыць у маёнтку панскіх коней. А то пайшоў ветэрынар раз у панскі двор, пайшоў другі, а

пасля нёяк і зусім у двор жыць перайшоў, прызначыла яго пані там як-бы старэйшым для наглядання за статкам ды коньмі. А з той пары і пайшлі пра ветэрынара новая гаворкі. З гаворак-жа тых разумець выпадала, што ўзяла яго пані ў двор не так для жывёліны, як для сябе, каб жыў з ёй заместа мужа, які жыў дзесці ў Пецербургу. Гаварылі пра гэта скроль і ўсе, бо сустракалі пані з ветэрынарам і ў полі, і бачылі, як яна разам з ім і ў мястэчка ездзіла.

А ветэрынар тымчасам жыў у дваре, лячыў жывёлу і пансскую, і мужыцкую, ды гадаваў сына. Як падрос сын, аддаў яго на мястэчка ў навукі, дзе сын і жыў аж да самай пары, калі ветэрынар з Шапятоўкі выехаў.

Сталася так, што паклікаў пан сваю жонку да сябе ў Пецербург, дзе быў і ягоны самы старэйшы сын. Пані спачатку паехала ў Пецербург адна, а цераз месяц які вытрабавала туды да сябе і ветэрынара, зноў як-бы для догляду за коньмі.

Немядома, што такое было ўжо там у іх у Пецербурзе, толькі цераз якіх месяцаў пяць яшчэ, дайшла да шапятоўцаў чутка, што прагнаў пан ветэрынара і той пайшоў рабіць на завод, бо быў ён, акрамя ўсяго іншага, яшчэ і добрым, дасканальным столярам.

А пра тое, што пазней было, расказаў шапятоўцам ужо сам ветэрынараў сын, Павел Буднік. Расказаў ён, што працаваў ветэрынар столярам на заводзе аж пяць гадоў, пакуль яго не забіла там. Працуочы на заводзе, прыладзіў туды і сына, але цераз тры гады, навучыўшы сына рамяслу, настаяў, каб падаўся сын у студэнты, а цераз паню выхлапатаў для сына ў універсітэце месца казённкаштніка. Сам-жа хутка пасля таго памёр.

Гісторию гэную ўсю ад пачатку і да канца за гэты час Павел Буднік чуў ад шапятоўцаў не адзін ужо раз. Бацькава мінулае было назаўжды пахавана разам з ім і таму вобраз бацькаў ва ўяўленні Паўла Будніка паўставаў як нешта зусім мала знаёмае і загадковае.

Пра ўсё гэта і думаў Павел Буднік, цяперашні шапятоўскі настаўнік, ідуцы дадому, і таму, што быў цалкам заняты гэнымі думкамі, ён так спужаўся, калі раптам убачыў, як нешта, чаго нельга было амаль адрозніць ад ценяў, павольна перапаўзло дарогу і зникла ў кустах. Тое, што змеціў настаўнік, і тое, што раптам пачуў, і здзівіла яго, і напалохала. Ён спыніўся. Пачутае было падобна і на чалавечыя стогны, і на вурчанне галоднага хворага звера. Тады настаўнік падаўся яшчэ крыху наперад да кустоў і

ўжо непадалёк ад іх зноў спыніўся і прыслушайся да на-  
ваколля, але не пачуў больш нічога, як і нічога не ўбачыў.

Нерухома стаялі каля дарогі старыя раскарацістя  
дубы і за імі, густа пасярэбраныя расой і месяцам, альхо-  
выя кусты. Нясмела бруілася з-пад хмар на широкія  
шатры дубоў дрыглівае месяца святло. На перасохлым  
дарожным піску пад дубамі непарушна ляжалі іхныя чор-  
ныя цені. Ападаючы на дол цэлай грамадай, цені раскідалі  
вакол сябе мутныя, шэрый пляміны лісцяў, узорылі дарогу.  
А за дубамі, у кустах, поўзalі па лісці ціхія шолахі.

Баяўся варухнуцца, каб не прайшло што-кольвеch па-за  
слыхам, а вачыма палахліва і таропка шукаў, узіраючыся  
ў спакойную густату алешиніку.

На грудзяx у кішэні нясмела цікаў гадзіннік. З гадзінні-  
кавым ціканнем прышло заспакаенне. Яно пасілілася, калі  
з боку кустоў дайшла хвала цёплага ветру і з ёй шып-  
лівы пах свежа-скошанай травы, што не паспела яшчэ  
высахці.

— Пэўне сабака хворы туляецца тут ля кустоў,—  
на поўголоса сказаў настаўнік сам да сябе і крануўся ісці.

Але не прайшоў ён і пяці қроакаў, як з боку кустоў да-  
несліся ледзь чутныя стогны. Цяпер ён ужо зусім выразна  
чуў, што стогне чалавек. Не раздумваючы, ён таропка,  
амаль подбежкам пайшоў да кустоў.

— Хто тут?

Чалавек застагнаў мацней і, ступіўши яшчэ пару кро-  
акаў наперад, настаўнік знайшоў яго. Чалавек сядзеў за  
кустом, у мураве, выцягнуўши перад сабою ногі, і пра-  
цягла, цяжка стагнаў.

— Хто тут?—паўтарыў сваё пытанне настаўнік і схі-  
ліўся над чалавекам. Той застагнаў цішэй і загаварыў, за-  
хліпаючыся, боль перашкаджаў яму ў гаворцы.

— Шкрабатаў я, Тодара Шкрабата сын, Павал...

— А што гэта з вамі? Чаго вы тут? Біў хто?..

— Не.—Чалавек заківаў галавой.—Нічога са мной. Я  
сараваны з Сібіры, дык вось жывот мяне хапіў... зарэжа,  
здаецца...—І следам, за гэтымі словамі, нібы каб сцвер-  
дзіць іхную праўду, чалавек парыўчаста хапіўся рукамі за  
свой жывот, прыгнуўся да саме зямлі і голасна застаг-  
наў.—Не чапайце мяне,—сказаў ён настаўніку, калі той  
нахіліўся, каб падняць чалавека з зямлі.—Не кратайце... так  
яно хутчэй сціхне...

Чалавек згінаўся, трymаючыся абодвумя рукамі за жы-  
вот, курчыўся, прылягаючы ілбом аж да самай зямлі.  
І ўжо не стагнаў, а нема, па-звярынаму, роў праз шчыльна  
сцятыя зубы. Пакуль цягнуўся прыпадак, настаўнік стаяў і

разгублена, не ўмеючы дапамагчы, пазіраў на чалавека. Але хутка прыпадак скончыўся. Чалавек змоўк, паволі выпрастаўся і сядзеў, цяжка дыхаючы, не кранаючыся з месца, не верачы яшчэ, што пакуты скончыліся. Седзячы на траве, ён па-звярынаму дробна дрыжэў і задаволена мармытаў нешта неразборлівае, прыслухоўваючыся, як прыемна сціхе боль. А яшчэ цераз хвіліну, не спяшаючыся, асцярожна падняўся з зямлі.

— Дык чаго-ж гэта вы ў кусты хаваецеся?— запытаў настаўнік, пераканаўшыся, што боль у чалавека прайшоў.

— Людзей саромлюся. Я-ж малады яшчэ... можа вам і равеснік толькі яшчэ.

Настаўнік уважліва ўглядзеўся ў чалавека. Гэта быў далёка яшчэ нестары па гадах мужчына. Але твар ягоны, аброслы барадой і дачасна спаласаваны маршчынамі, сведчыў, што чалавек гэты па старэў без пары, раз і назаўсёды згубіўшы ў адзін час свае сілы. Ён павольна ішоў цяпер поруч з настаўнікам, нясмелая ступаючы на зямлю, баяўся, каб не спатыкнуща.

— Вось так як хопіць, дык хоць жывым у зямлю лезь,— загаварыў ён.— Усяго-б я ацураўся, нічога-б я на свеце не хацеў, каб толькі ў жываце так не баледа... баліць—сіл маіх няма, а людзі не вераць, думаюць—прыкідаюся. А якое-ж тут прыкіданне, калі сарваны я?

І ўжо зусім заспакоены, ён клапатліва і падрабязна апавядаваў новаму чалаўеку пра сваю хваробу.

— А часта бывае такі боль?— запытаў настаўнік.

— Часта. Калі сяджу, нічога не робячы, ці ляжу,— тады амаль і не баліць, а як толькі вазьмуся што рабіць, ды сагнуся раз-другі, жывот і хопіць. Тады кідаюся на зямлю, ды вось так і качаюся па ёй, пакуль сціхне. Як не раблю, нічога ў мяне не баліць, а людзі думаюць, што я гулттайствую, прыкідаюся хворым. А я на братавым карку, як скулянка, сяджу: ем, п'ю, а ў хату з мяне анікай карысці. А брату самому есці няма чаго, сваіх дзяцей няма на чым гадаваць, куды-ж я тут? Такі вось я не патрэбен цяпер нікому, адна назола з мяне. Мне цяпер адно толькі: ці ў старцы ў свет пайсці, ці задушыцца. Жыць мне няма як. У мужыцкім нашым жыцці такія непатрэбныя, хаты імі не падапрэш...

Буднік прыгледзеўся і цяпер толькі зауважыў, што сусед ягоны ідзе, неяк няўдала згорбіўшыся, і было гэта зусім ненатуральна, нібы наўмысля ён не выпростаеца да канца, баючыся, што зноў забаліць жывот.

Як ішлі пад дубамі, Буднік зазірнуў угару, адкуль звісала тусталістае частае голле. Адтуль наплылі на твар гу-

стыя чорныя цені. Яны затрымаліся на твары на адзін толькі момант, потым парадзелі і сплылі і Буднік убачыў, як дрыжэла, пераліваючыся на дубовым лісці, серабрыстае месяцава свято.

За дубамі адразу пачынаўся мурожны поплаў. Тулячыся краем сваім да дарогі, ён далёка ў баку клінам уразаўся ў жыта. Няскошаная, яшчэ ў самай сіле сваёй, трава цяжала ад буйнай расы. Калі выставіць руку і патрымаць яе хоць хвіліну далонню ўгару, адчуеш, як густа кладзеца на далонь раса. Далей, павяртаючы за поплавам у жыта, выпроствалася дарога, даўгая і вузкая.

— У самы раз касіць цяпер,—зноў абазваўся хворы.—Людзі ў двор у заработка будуть хадзіць, а я на прыезбе, як прыкаваны, буду сядзець, з дзецымі, у цацкі буду гуляць з імі... навошта-ж мне гэта?—пакрыўджана пытаў ён.

Ідзе ён па сярод дарогі і шырокімі расходжанымі ступнямі босых ног мякка шлёпае па пяску. А Буднік, павольна перастаўляючы ногі, нейкі час пазірае на свае, пaryжэльня ад пылу, гамашы. Ідзе ён сцежкай каля самага жыта. З жытніх каласоў ападае серабрыстае месяцаза свято, цячэ па саломе і капае на зямлю паміж жытнімі сцёбламі, на сцежку і на гамашы. Гэтым святлом шчодра паліты ўвесь жытнёвы простор. Яно цярушуцца з самай гары, з надхмар'я, дзе, паволі гойдаючыся ў рэдкіх туманах, павіс месяцаў рог.

Цярушуцца і ападае дробнай расой на жыта, а яно, дрымотнае ад коласавай буйнасці, ціхімі хвалямі схіляецца то ў адзін, то ў другі бок па ўсяму простору, як толькі хапае вокам. У такі час ад земляных багаццяў і ад сілы яе ідзе ў чалавека зайздрасць.

— І ніколі мы за ўвесь свой век не пажылі, як людзі, ні разу не пад'елі ўволю,—гаворыць глыбока пакрыўджана чалавек.—А я так-бы рабіў, я-ж так люблю працу...

Як толькі падышлі да сцежкі, што нацянькі вяла праз жыты да гумнаў, ён прыпыніўся, каб развітацца.—Я сюдэй пайду,—сказаў ён, паказаўшы рукой у прасцяг сцежкі на ўзгорак, за якім мясціліся вясковыя гумны.—Я ў пуні сплю, туды і пайду адразу.—Чалавек павярнуў з дарогі і пайшоў сцежкаю, а настаўнік зразумеў, што пайшоў чалавек ад яго на сцежку не таму, што бліжэй, гэтак ісці, а каб не распальваць сябе зайздрасцю да чужога здароўя.

Ідучы па дарозе, Буднік пазіраў услед чалавеку. Вось толькі што хісталася над жытам ягоная згорбленая постаць. Потым плыла над жытамі адна яго галава, а хутка і яна знікла, патануўшы ў жыце за ўзгоркам, а перад вачыма ў Будніка яшчэ нейкі час маячыў вобраз высокага

згорбленага чалавека. Потым і ён, гэты вобраз, растаў, расчыніўшыся ў густым месячавым святле, і знік. А за гэтым ужо і прышла радасць. Была яна, гэтая вялікая радасць, ад сілы і маладосці і была звонкай яна, як і сама маладосць. Радавала ўсё: і адчуwanне поўных сіл сваіх і пачуццяў, і нас克разь прасветленыя месяцам кавалкі хмар, што блукалі ў гары; і рэдкія, у лагчынах, туманы, якіх не кранаў яшчэ вецер, і пакінутая далёка ззаду, чорная паска ценю, што паслалася пад дубамі.

Казачнай велічыні лятучая мыш прылящела з надхмар'я зпоўначы і над паловай зямлі распрастэрла свае шэрыя крыллі. І ціхімі ветрамі ад сенажацей, дзе, дрымотна булькаючи ў крывых берагах, цячэ Хвошчаўка, нясмела дыхнула на дарогу ноч. Ад подыхаў яе ўсё навакол налівалася малочным, працэджаным праз частыя сіты пушыстых хмар, святлом і змянялася. Залацістыя ўздзень, жыты цяпер мутнавата бялелі, а затуленая ценямі знаёмая далечынь сваёй дарогі была казачнай, нябачны канец яе тубіўся дзесьці за небасхіlam, дзе аплывала на зямлю густая цёмная блакіць. У далечыні той плавалі цяпер шматгалосыя непазнаныя гукі і вабілі пайсці за сабой у нязмерны простор зямлі, якому нідзе няма kraю. Ад гэтага не было kraю і маладым чалавечым сілам.

Даўгая і вузкая слалася наперадзе паміж жытамі паска дарагі. З палявых прастораў плылі над дарогай далёкі ѡцёлія ветры.

Калі Буднік ступіў на даўгую шапятоўскую вуліцу, вёска канчала свой перажыты дзень. У рэдкім ужо дварэ парадкавалі, запазніўшыся, жывёлу, ды дзе-ні-дзе курый мужчына, нерухома стоячы пасярод двара ў белай вопратцы, готовы да сну, і пазіраў у неба, каб угадаць заўтрашніе надвор'е.

У другім канцы вуліцы, расцягваючы слова, спявалі дзяўчата. Песня будзіла пачуцці і ўтаймоўвала іх. Спакойна напластоўваючы мыслі, яна прымушала чалавека паникшаму бачыць наваколле і глыбей адчуваць яго.

Ой, насі злота, не хіні к грудзям.

Ой, гаруй гора, не кажы людзям...

Пелі дзяўчата на црызбе пад калядовай хатай.

Цераз колькі хат пасля калядовай быў канец даўгой шапятоўской вуліцы, дзе выходзіла яна дрэгкай грэбліяй, цераз выган у широкі палявы прастор. Там-жа, дзе пачынаўся за вясковымі платамі выган, мясціўся і будынак школы. Калі Буднік прышоў да школы, яго чакалі. На высокім школьнім ганку на лаўцы сядзеў Мікода Жук.

— Мусіць даўно чакаеце?—запытаў настаўнік, беручы мікодаву руку для павітання. А павітаўшыся, сеў на лавачцы насупраць Мікоды.

— Я чуў нешта новае,—замест адказу сказаў Мікода.—Гэта-ж варта-б нешта думаець.—У Мікоды густая, чорная, як смалой аблепленая, барада. Асветленая месяцам, яна блішчыць, а Мікода, гаворачы, гладэіць яе, забіраючы ўсю адразу ў шырокую жменю, падобна, што хоча сцерці з барады густы месяцаў блеск.—Як-же гэта так? І няўжо гэта так і зробіцца?

— А вы думаеце не?

— Дык няўжо-ж на яго нідзе і ўправы знайсці нельга?

— Пакуль знайдзеце ўправу тую, дык і лапцей на ногах не стане.

— Вось табе і на! А вы ўсё сваё.

— Я? Сваё. Па-мойму тут управу шукаць трэба, а не там.

— Загаварыць мужыку трэба?

— Вось іменна, загаварыць. Пайсці і сказаць, што такой панскай ласкі не хочаце.

— А калі нічога?

— Тады трэба паказаць яму сваю сілу, у саміх сабе знайсці на яго ўправу. Тады прымірэе. А не—ён вас усіх у балота загоніць і хаты вашыя з сядзіб у багну сапхне...

Мікода сядзеў моўчкі. Слухаў і пазіраў проста ў твар настаўніку.

— Не трэба быць такімі пакорлівымі. Трэба ўмець агрызнуцца. Пакажыце яму зубы, разумееце? Убачыць зубы, забайцца, каб не ўкусілі. А то б'юць іх, а яны кланяюцца. Зямлю адбіраюць, а яны дзякаваць гатовы... Проста па евангеллю жывуць.

Мікода ўсміхнуўся.

— Гэта Тарэнта ў нас сапраўды па евангеллю. Усё аб справядлівасці думае, на яе спадзяеца, на праўду. Яму што ні кажы, а ён сваё: маўляў, быць таго не можа, каб праўда не перамагла. Нібы ён туго праўду бачыў дзе. Такіх не ўгаворыш, каб зубы паказаць. Для гэтага ўсіх ураз падняць трэба, а нашых хіба падымеш?

— А я думаю, што на гэтым усе сойдуцца, акрамя тых, каму ў цэнтры хутар выразалі.

— Ах, каб-же ўсіх на такую справу ўзняць, тады-б ён не парызыкаў.

Па твары ў Мікоды забегалі зморшчыны, а руکі зняліся з кален і даўгімі агрубелымі пальцамі ёмка ўшчаперыліся

ў краі лаўкі. Трымаючыся за лаўку, схіліўся Мікода ў бок да настаўніка і тады адну руку сціснуў у кулак.—Наших так во біць трэба, а не ўгаварваць.—Кулаком махнуў і цяжка апусціў на калені кулак. Свайго-ж інтарэсу разумець не хочуць. Гаворыш ім, а яны зубы скаляць, ці вохкаюць.

— Ну,—настаўнік усміхнуўся,—вы, дзядзька Мікода, нешта ў злосць вялікую ўвайшлі сёння. Біць іх і без нас б'юць. А трэба, каб адбівацца навучыліся. Каб рука не шапку перад панам здымала, а каб кулак яму паказвала, а то ён так і думае, што мужыцкая рука толькі для таго, каб араць, касіць ды перад ім яшчэ шапку з галавы здымаш...

— Адбівацца, гэта вось і правільна. Гэтага я і хочу.

— А на гэтай самай справе ў самы раз пачынаць адбівацца. Справа гэтая амаль усіх вас за самае балючае бярэ. Вось тут і чапляй іх і лягні за сабой. Прапусціць гэтага так не можна. Па хатах пайсці трэба, гаварыць трэба, сабрацца, ды да яго пайсці і пратэст заяўіць, паслушаць, што-ж ён скажа, а тады паглядзець, дый большае што-не будзь....

— Як гаворыце вы, у мяне аж кулакі свярбяць. Гэта-ж такая справа, такая справа! Ну, не дажджэ ён, каб гэта яму так мінулася. Мусіць забыўся ён ужо на пяты год, дык мы яму прыпомнім, мы яму пакажам і зубы, калі на тое пойдзе. Зайтра я да хлопцаў зайду, пагавару з імі, каб не маўчалі.

— Трэба, каб ён сілу вашу адчуў. Зямлі вы ў Пілацеева не адбераце, не ў тым справа, але сваёй можаце не аддаць. Калі выйдзе так, як хочам мы, а не ён, тады ў другі раз некалі і на большае зможам падняць сялян. Вось што галоўнае. Не аддадзім зямлі, селянін сілу сваю адчуе і ўжо, калі давядзеца, пойдзе і на большае, пойдзе і па пілацеевскую зямлю.

Паміж гутаркай прыслушайся. Буднік да навакольнага і не пачуў больш дзявочай песні. Дзяўчата, відаць, скончылі песню і разышліся па хатах. Хутка сышоў з ганка, збіраючыся дадому, Мікода.

— Ядраная нач,—сказаў ён, скоўваючы жменяй з барады блеск, але прыгладжаная барада яшчэ больш заблішчэла. Каб упэўніцца, што нач ядраная, сышоў з ганка на зямлю і Буднік і, пастаяўшы хвіліну, правёў далонню па валасах.

— Бач ты, адразу валасы пасвяжэлі, аж мокрыя,—і ён паказаў, выставіўши на месяцава святло, сваю далонь.

На выгане дружна крычалі ў канавах каля грэблі люшкі. Далёка ў балоце гукала сава. Ад ракі паволі поўз па аўсах, у бок да балота, туман. Туман набракаў расою,

щяжалеў і, ападаючы з аўса на выган, асядаў у лагчынах і павісаў камякамі на алешнікавым голлі, густа нагортваючыся вакол кустоў.

— Добрая ноч. У такую ноч хоць як рабі, не стомішся. Так... і ўсякая ноч добрая, калі жыць чалавеку добра. Эх-ха!—Мікода глыбока ўздыхнуў і яшчэ раз падаў настаўніку руку.—Дажывем мы-такі з табой, пане настаўнік, да нечага, а? Нешта нейкае некалі будзе, мусіць, нам?

— З зямлі нас нікуды не прагоняць, чаго-ж бедаваць. А покуль тое нешта нейкае будзе нам, дык мы яшчэ пажывем, ды тое-сёе зробім. Так, ці не?

— Ды яно так.) А з зямлі, гэта вы верна кажаце, нікуды нас не прагоняць. Не тут, дык у Сібіры дзе-кольвец, але мусімуць даць нам на ёй месца. Яно так. А я Сібіры дык ужо і не дужа баюся, быў там. Мы нідзе не прападзем. А тымчасам глядзіш, і людзі трохі паразумнеюць. Ну, я пайду, позна ўжо. А дніамі падыйду яшчэ.

Мікода кіўнуў галавой і пайшоў цераз двор у вуліцу і далей цераз яе ў гумны. Хутка там у ценях паміж будынкамі і знікла ягоная постасць. Тады Буднік намерыўся пайсці спаць.

Але акурат як намерыўся ён пайсці на ганак, бразнула нечакана ажніца. Каб паглядзець, што там, Буднік зазірнуў за вугал. Там ён адразу і замецціў мужчыну.

— Чаго гэта вы тут?—крыху збянтэжаны нечаканай супстречай, запытала настаўнік.

— Каля рэчкі хадзіў, глядзеў, каб коньмі паплавы хлопцы не патравілі, а адтуль і пайшоў нацянькі цераз ваш двор, во што... Так што добра гэта вам. Вы можа спалохаліся? Я гэта так нечакана, а гэта-ж і позна.

Настаўнік прамаўчаў.

— А ці не чулі гэта вы, што лапацицкіх мужчын заарыштавалі, бульбу пансскую, скораспелку, яны з поля кралі: капалі ды зносілі сабе дадому. Я гэта ад швагра ўведаў, Мірон Кажанец з Кірпатаўкі, можа чулі? Ён у жандармах службы, дык са становым быў там, следства вялі. Казаў ён, што пападзе гэтым, лапацицкім. А можа і не?

Буднік зноў прамаўчаў.

— Мусіць-такі засудзяць людзей,—сказаў селянін.—А як на мой розум, дык і няма за што судзіць іх, во што. Каб было што есці, не пайшлі-б яны бульбы тае красці.

— А твайму швагру, Мікіта, мусіць добра жывецца?—перабіў селяніну гаворку настаўнік. Ён прыпомніў, што бачыў Мірона Кажанца гэтай вясной у Шапятоўцы на ве-

чарынцы. Жандарм пахвілінна закручваў свае кароткія вусы і, танцуочы, цяжка тупаў ботамі, аж уздрыгвала зямля.— «Такімі ботамі ўсё ў зямлю ўтаптаць можна», падумаў тады Буднік і ўесь вечар не мог пазбавіцца ад гэнай думкі. Уесь вечар стаяў у ягоным уяўленні вобраз жандарма з вусамі пруткай шчаціны, абулага ў цяжкія, падкаваныя жалезам, боты. Гэны вобраз жывым паўстаў у ягонай памяці, і цяпер Буднік падумаў, што Кажанец пэўне злосна ёй лапаціцкіх мужчын кулакамі па тварах, па грудзях і, б'ючы, зусім не думаў пра тое, каго б'е.—Лёгкі хлеб у твайго швагра,—сказаў настаўнік.—Кamu кулаком у зубы тузане, каго бізуном па спіне шлёгне і жыве сабе. Ні малёў тых табе, ні ўтомы. Толькі няхай-бы ўжо і радню патроху цягнуў за сабою на гэны хлеб.

— Хлеб ягоны няцяжкі,—этадэйся селянін,—а пра радню ён не вельмі што спагадае. Ды вы думаецце? Ен хоць і швагер мне, а я, далібог-жа, не пайшоў-бы ў такую службу, а калі-б і пайшоў, то хіба з'ехаў-бы куды далей ад дому, во што. А то-ж вакол усё свае людзі, усе ведаюць, а ты арыштоўрай іх, цягай. Каб хоць чужыя, незнёмыя, во што...

— Э, чаго там глядзець на тое, што свае. Мала што свае. Няхай не крадуць! А то, бач, захацелася ім бульбы панская.—Гаворачы, Буднік пазіраў праста ў твар селяніну і хітравата ўсміхаўся.—Дзіва што! Панская бульба, ведама, смачная, але-ж яна панская, а не іхная.

— Ну, можа ў людзей не было чаго есці, во што, скажу я вам.

— Няма чаго есці? Дык памірай з голаду, раз няма чаго есці; мала што, прычым-жа тут панская тая бульба, а? Э-эх ты, Мікі-та! А як па-твойму?

— Я ў гэтых мала разбіраюся,—адказаў селянін.—Нам гэта невядома, гэта вам больш ведаць.

— Чаму мне? Мая справа дзяцей вучыць, каб бацькоў слухаліся, каб богу маліліся, каб паноў паважалі...

— Дзеци дзецымі, а старым сваё трэба, во што я вам скажу. Можна часам, і расказаць ім тое-сёе канешне, тым, каторыя больш панятлівыя, каторыя лішне нідзе нічога не скажуць...

— Ого! Ай да Мікіта! Ха-ха-ха! Маладзец ты, Мікіта. Далібог—маладзец! А скажы, ці плоцяць яны табе хоць колькі за тое вось, што ты пераказваеш швагру ўсё, што дзе было, што хто гаварыў... А? Ці можа ты гэта так, з добрай ласкі, робіш? Няхай-бы ж хоць троху плацілі, гэта-ж праца не абы якая, не тое, што лёгкая каторая...

Гаварыў Буднік і, пазіраючы проста ў твар селяніну, усміхаўся, а той збянтэжана лыпаў вачыма і адводзіў погляд свой ад настаўнікаў вачэй.

— Што вы, што вы гэта, пане настаўнік,—спуджана загаварыў ён.—Я такой справай не займаюся, няхай мяне бог пакарае, калі што якое, во што. Па мне, няхай, што хочуць, гавораць і то мне нічога, во што. Гэта вы, пане настаўнік, крыўдзіце мяне. Я... ды няхай мне язык вось тут на месцы адсохне, во што, калі я што якое хоць калі пераказаў яму.

— Ай, які ты хітры, Мікіта.—Буднік зарагатаў.—На-  
вашта-ж табе ад мяне хавацца? Я-ж ведаю. А ты і богам  
клянешся і языком сваім... э-э, гэтага не трэба. Служы,  
браце! Гіне мужык, есці няма чаго, лезе ў пельку, а ты  
яму падсабі, падсабі ўлезці туды, добрую справу зробіш,  
начальства пахваліць, медаль калі-кольвец можа дасць, калі  
ўдала служыць будзеш...

— Вы гэта дарэмна, пане настаўнік, напалі на мяне.  
Дарэмна мяне пакрыўдзілі сваімі словамі. Я да швагра  
свайго ніякага касацельства не маю, во што.—Што ён мне?  
Хлебам ён мяне не корміць...

— А ты не крыўдуй. За праўду якая-ж крыўда? Казён-  
най службы сароміца не трэба. Служы, Мікіта! Цісні  
капейкі. Э-эх ты, Мя-а-кіта!—кроў паганая. Ну, ідзі спаць.—  
І, не развітаўшыся, Буднік узбег на ганак і пайшоў у ква-  
тэрну, замкнуўшы за сабою дзвёры. Мікіта-ж пастаяў яшчэ  
хвіліну на дварэ, а потым азірнуўся на школьны ганак,  
паказаў ганку кукіш і пасунуўся на вуліцу.

## П А Д З Е Я      Т О С Т А Я

Сыта палуднавалі. Пасля полуdnя адпачывалі ў пакоях, а пазней, напіўшыся кавы, гулялі ў садзе, блукалі па сцежках, пасыпаных жоўтым пяском і гутарылі.

Пілацееву ільсціла, што малады і даволі вядомы прафесар-хімік Галынскі, вядомы ў Пецербургу, як крайні радыкал у сваіх палітычных пераконаннях, прыехаў да яго на час летніх вакацый. У Пілацеева ў сувязі з гэтым былі свае меркаванні. Ён дэпутат Дзяржаўнай думы. Як такі, ён лічыць сябе пераконаным земцам. Слава такая даходзіць і ў гэныя месцы, на ягоную радзіму, і Пілацееву хоцацца, каб гэная слава стала большай. А пашырэнню такой славы, як нішто іншае, можа садзейнічаць прысутнасць Галынскага, ягоныя разважанні ў прысутнасці пілацеевскіх суседзяў і знаёмых.

— Вось сюдэю хадземце, я пакажу вам пітомнік. Гэта справа майго агранома... Незвычайны чалавек, я вам скажу.

Па-над сцежкаю плавалі ў цёплым паветры пярэстыя матылі, снавалі ў паветры ўзорыстыя фантастычныя тканіны. Нізка над самай зямлёй гудзелі чмялі і пчолы. Сытыя ад мёду пчолы падалі на пахучыя краскі і калыхаліся на лёгкіх іхных сцяблах, упіваючыся салодкім ліпкім мёдам. А над густым царствам красак, паклаўшы цяжкое ад пладавіны галлё на арэхавыя падпоркі, стаялі радамі шырокія куртатыя яблыні. З галін спакойна і ўрачыста звісалі буйныя яблыкі. Яблыкі загаралі на сонцы, ружавелі, наліваліся празрыстым вінным сокам і пахлі. Пахла яшчэ скошаная ў ранку павяўшая трава.

Збоку, паміж бэзавых белых кустоў, мільганула і знікла

чясь постаць, а яшчэ цераз хвіліну Галынскі ўбачыў агранома. Ён сядзеў на лавачцы побач з жонкай Пілацеева.

Паходзіў аграном з сям'і гарадскіх мяшчан-крамнікаў, але ў гэтай прафесіі быў няўдачнікам і хутка выбраў другую, не па свайму паходжанню, і любіў пакпіць над крамнікамі, гэтым самым як-бы помсцячы ім за тое, што не прынялі яны яго ў сваё асяроддзе. Кліў над імі, друкуючы ў мясцовай павятовай газете вершаваныя фельетоны, бо быў акрамя ўсяго іншага і літаратарам. Гэнную сваю працу ён больш за ўсё паважаў, а на прафесію земскага агранома глядзеў як на крыніцу, што дае яму сродкі для жыцця.

Зімою аграном часцей за ўсё жыў у горадзе, а на лета прыезджаў у пілацеевскі маёнтак, блукаў па лесе і па полі, зредку даючы такія-сякія парады панскаму аканому, і пісаў вершы.

Пілацееву да агранома неяк прывык і пасябраваў з ім. Падабалася яму аграномава церазмерная ветлівасць і паслух-мянасць і яшчэ тое, што ўмеў аграном вельмі прыгожа гаварыць. Калі збираліся да Пілацеева паны суседзі, аграном заўжды быў цэнтрам увагі. Ён скрэзь патрапляў у пару: там анекдот раскажа, там усміхнецца акурат у патрэбную хвіліну, там слова трапнае кіне, а то, як засумуюць госці, пачне забаўляць іх і развязеліць, прымусіць зарагатаць. Што-ні-што паспей пачуць пра яго і Галынскі і таму не без засікаўленасці запытаў у Пілацеева, хто такі ягоны аграном.

— Сузон Іванавіч—цікавейшы чалавек, карысны чалавек. Калі-б ён раптам знік, мне чагось нехапала-б. Гэта тып інтэлігента з народу, якіх мала, якія дужа патрэбны, без якіх мы шмат у чым як без рук. Я над гэтым не раз думаў, назіраючы за студэнтвам. Ён мог-бы быць узорам для нашай моладзі.

— Можа быць, можа быць.

— Вы не верыце? А я пераконаны ў tym, што ён спадабаецца і вам, Міхail Палікарпавіч.

— Можа быць, я не спрачаюся. Я толькі хочу сказаць, што мы задужа багата ўзорам прыдумваем для нашай моладзі і, выбіраючы іх, кіруемся толькі сваімі густамі. З гэтай прычыны моладзь наша не ўмее быць падобнай на тых, каго мы раім за ўзор для яе.

— Прабачце, але мне здаецца, што ў вас гэта ў прывычку ўвайшло: абавязкова і ўва ўсім пярэчыць агульна-принятыму.

— Гм... а пры чым-ж тут агульнапрінятая?

— Я маю на ўвазе нашыя спречкі аб дзейнасці земстваў, паколькі Сузон Іванавіч акурат і з'яўляецца працаўніком земства. Такіх працаўнікоў па ўсёй Расіі дзесяткі тысяч. Іхная роля ў жыцці рускага народу немаленькая. Па-аднаму, непрыкметна, яны робяць велізарную справу наладжэння сельскагаспадарчай культуры...

— Прабачце, Феакціст Антонавіч, я дужа мала часу ў вас, але мне здаецца, што аграном ваш не бывае на сялянскім полі.

— Гм... Гэта не зусім так. І пры тым самае важнае паказальнае поле, а яно на мяжы з сялянскімі палосамі. Яны маюць магчымасць бачыць непасрэдную карысць, якую даюць аграномавы парады. Вы, Міхail Палікарпавіч, не хоцаце бачыць маштабаў нашай дзейнасці. Уся Расія ахоплена дзейнасцю земстваў. Уявіце сабе гэта і вы адчуце грандыёзнасць нашай дзейнасці. Земства—гэта ўцелясненне сапраўдных інтарэсаў народу.

— І ўсё-ж гэта толькі крошкі, калі браць Расію з яе патрэбамі. Радзіма наша шмат у чым вінавата перад рускім народам. Нашаму пакаленню варта-б скінуць са сваіх плечіх грахі нашых продкаў. Скінуць іх можна смелымі дзеяннямі, справамі. А ў планах земцаў, Феакціст Антонавіч, мне здаецца, больш меркаванняў, чым справы.

— Гэта няпраўда. Няпраўда, Міхail Палікарпавіч. У маладосці руکі задужа вялікія, яны ўсё адразу захапіць хоцуць. Маладосці скрэзь цесна, усяго мала. Палітыка за гэта маладосці і не любіць, палітыка з-за гэтага заўжды з маладосцю ў сварцы.

— Маладосць не загана.—Галынскі адкінуўся ў бок і, сагнуўшыся, падняў жменю скошанай травы, паднёс яе да твара.—Чалавецтва тады толькі і было-б шчаслівым, калі-б ішло да сваіх ідэалаў крокамі маладосці, а не старасці, якая баіцца неасцярожных крокau і таму часцей за ўсё ахвотней топчацца на адным месцы, а не ідзе наперад. Як нідзе, гэта шкодна ў Расіі. Расіі, Феакціст Антонавіч, патрэбна дэмакратыя, шырокая, сапраўдная, чистая дэмакратыя, якая паставіла-б Расію маральна поплеч з передавымі єўрапейскімі дзяржавамі. А то нас хутка абгоніць Кітай, так-так, нават Кітай. Нам патрэбна такая дэмакратыя, якая мела-б маральнае права гаварыць ад імя ўсяго рускага народу і народаў, якія насяляюць Расію. Дэмакратыя, якая раз і назаўжды скончыць з дэспатыяй. А пакуль што вялікім дакорам для Расіі, для нас, стаяць у нас перад вачыма такія падзеі, як

Пецербургскія студзеньскія пятага года. У гэтым пракляцце  
Расіі, наша ганьба...

— Ну, Міхаіл Палікарпавіч, гэтак нельга. Патрэбна большая цвярозасць. У палітыцы цвярозасць самая неабходная якасць. Палітык не мае права гарачыцца і, прабачце, хапаць цераз край, як гэта робіце вы, мой малады сябра.

— Вы патрабуеце большай цвярозасці? Добра. Я буду разважаць так, як вам хочацца... Расія эканамічна і культурна засталася далёка ззаду ад ёўрапейскіх дзяржаў. Прывына гэтаму—дэспатычны парадак. Дэмакратыя будзе велізарным стымулам да прагрэсу. Дайце Расіі сапраўдную дэмакратыю і цераз два дзесяткі год, а можа яшчэ і раней, яна стане ў адзін рад з перадавымі цывілізаванымі краінамі Еўропы. Расія скіне тады з сябе ўсе сляды азіятчыны. Вось, паважаны Феакціст Антонавіч, мой план, выкладзены зусім цвяроза.

— Я разумею вас, Міхаіл Палікарпавіч, але зразумейце-ж і вы мяне. Паспрабуйце зрабіць гэта і вы ўбачыце вялікую крэўнасць нашых ідэалаў. Хіба-ж мы не таго самага хочам?— Пілацееў шырока развінуў руکі.— Толькі мы, Міхаіл Палікарпавіч, змагчымасцямі лічымся, а вы не хочаце лічыцца. Земцы не ворагі дэмакратыі, але саюзнікі, так-так, самыя блізкія яе саюзнікі. Нашыя ідэалы гэта і ёсьць рэальнае ўвасабленне той дэмакратыі, пра якую вы гаворыце. Так-так, так яно і ёсьць, і іншай формы для сваёй дэмакратыі вы не знайдзеце. Мы робім для народу і ад яго імя.

Сцежка павяртала за кусты малінніку. І адразу на завароце Пілацееў змоўк і спыніўся, углядаючыся ў прасцяг саду, дзе купкай стаялі дзеци, а пасля рашуча пайшоў да іх проста па садзе. Следам за ім пайшоў і Галынскі. Калі падышлі бліжэй да месца, дзе былі дзеци, Галынскі спалохана спыніўся.

На дрэве, на таўстой галіне, сядзеў Пілацееў-студэнт і трymаў у руцэ канец вяроўкі, якая была наматана ў некалькі столак на галіну. Каля дрэва поўкругам стаялі дзеци, а пасярод іх, на вяроўцы, вісеў стары аканомаў сабака. Студэнт то шморгаў вяроўку ўгору і падымалі сабаку над зямлён, то апускаў яго дадолу. Вяроўка сціскала сабаку горла і ад болю сабака, калі яго падцягвалі ўгору, пішчэў, выгінаўся і падкідваў у паветры сваё старое цела, каб гэтым аслабіць вяроўку, якая душыла за горла, і дрыгаў заднімі лапамі, шукаючы, каб у што-кольвец уперціся імі. Лапы апоры не знаходзілі і дрыгалі ў паветры, а дзеци рагаталі следам за студэнтам. Студэнт шморгаў за вяроўку, пры-

цмокваў языком і пакрыкваў на сабаку. Урэшце, акурат, калі Галынскі з Пілацеевым падышлі ўжо зусім блізка, сабака павіс нерухома, выставішы перад сабою лапы, а потым з адчаем замахаў лапамі, каб учапіцца імі за вяроўку, закруціў галавою, ловячы вяроўку зубамі, але не злавіў яе і, абяссілеўши, павіс, драпаючы лапамі перад сабою паветра.

— Кіньце! Што вы робіце!

Галынскі кінуўся да дрэва, але яго абагнаў Пілацеев-бацька. Ён выхапіў з сынавых рук вяроўку, шмаргануў яе да сябе і цела сабачае паступова, як разматвалася вяроўка, абсунулася на зямлю. Дзеці прыціхлі і адышлі ў бок. Студэнт насядзеў яшчэ хвіліну на дрэве, збянтэжана ўсміхаючыся Галынскаму і, не знайшоўши ў таго спачування свайму ўчынку, спрыгна саскочыў з дрэва на зямлю.

— Вельмі цікаўна назіраць, як кане сабака,—сказаў ён.

— Сорам!—угневана сказаў да студэнта бацька.—Чорт ведае, чым ты займаешся. Сорам, Адам.

Галынскі разгублена азіраўся наўкола і маўчаў. Было жаданне падыйсці да студэнта і з абурэннем сказаць яму адно толькі кароткае і грубае слова, але ён гэтага не зрабіў і толькі здзіўлена павёў плячыма. Ён нічога не сказаў студэнту і тады, калі той зноў загаварыў пра сабаку.

— Бачылі, як яна драпала кіпцюрамі паветра? Істынкт. Шукала, каб за што-кольвец зачапіцца і выратавацца.

Цяпер ужо хацелася моўчкі падыйсці і стукнуць студэнта па твары. Бацька разгадаў маўчанне Галынскага і яшчэ раз сказаў да сына:

— Не разумею, як гэта прышло табе ў голаў такое глупства? Сорам... Чорт ведае, што такое. Ты мяне гэтым зусім здзвівіў, я цябে не разумею... Ідзі, скажы, каб сабаку выкінулі з саду. А вы, Міхail Палікарпавіч,—звярнуўся ён да Галынскага, разумеючы, што той хоча застацца адзін—пэўне пойдзеце адпачыць? Ідзіце, а я займуся гаспадарчымі справамі.

Галынскага Пілацеевы змясцілі ў пакоі сваёй хатній бібліятэкі. Невялікі ўтульны пакой бібліятэкі мясціў у сабе цяжкі пісьмовы стол і дзве шырокія шафы. Да іх цяпер далучыўся яшчэ драўляны шырокі і нізкі ложак. Усё: і стол, і ложак, і кніжныя шафы былі зроблены цярплівым майстрам, які быў і надзвычай удалым рэзбяром. Цяжкі стол упіраўся ў падлогу чатырма моцнымі звярынымі лапамі з выпушчанымі кіпцюрамі, а з-пад краёў яго ўва ўсе бакі паглядалі злосныя сабачыя пысы з аскаленымі зубамі. Па дубовых спінках ложка віліся кляновыя галіны ўперамешку з дубовымі, з якіх, паміж лісця, звісалі жа-

луды. Але прыгажэй за ўсё былі зроблены шафы для кніжак.

Шафы выстаўляліся напаказ сваімі багатымі, уквеченнымі дзівоснай рэзьбой, краямі, непадобнымі адзін на адзін. То ад самай падлогі віўся ўгору густым вянком спелы пажоўклы хмель; то абвісалі цяжкімі гронкамі спелыя чырвоныя вішні; а то раптам шырока раскідаўт сваё веце пышны ружовы куст. І ўва ўсім гэтым, пад запклённымі дзверкамі, мясціліся ў кружках выразаныя на дубе барэльефам твары вядомых пісьменнікаў і паэтаў даунейшых часоў. За ўсім гэтым панавала спакойная эмроначасць, хаваючы ў сабе шчыльныя рады дарагіх і рэдкіх кніжак. Галынскі звычайна падоўгу выстойваў перад шафай раней, чым адчыніць яе дзверцы і з-за шкла ў дзверцах любаваўся кніжкамі, стараючыся адгадаць іх. У такія хвіліны ён клаў на шкло далонь рукі і слухаў, як ідзе ад шкла да рукі прыемны халадок і з ім спакой. Калі шкло награвалася ад рукі і рука пераставала адчуваць гэны холад, ён адчыняў дзверцы і зноў стаяў перад кнігамі, выбіраючы, якую-б узяць у рукі. На гэты раз ён больш, як звычайна, прастаяў калі шафы ў прасторы паміж яе расчыненымі дзверцамі. Быў тут свой асобны скаваны свет. Ад кніг ішоў своеасаблівы пах. Шчупаючы вачыма іхныя вокладкі, Галынскі адгадваў назвы кніг і тады пачыналі ажываць у ягоным уяўленні даўно знаёмыя вобразы людзей. Некалі яны жылі, блукалі пешшу і ў карэтах па неабдымных прасторах Расіі і еўрапейскіх дзяржаў, жылі ў сваіх маёнтках, служылі ў дэпартаментах і казённых канцылярыях, дзейнічалі, а пасля, скопленыя пяром аўтароў, паслухмяна ўвайшлі ў кніжны свет, каб час ад часу, ажываючы са старонак кніг, напамінаць аб сабе і сваім часе. І цяпер жывымі бачыў іх Галынскі. Яны выглядалі з цёмнай глыбіні шафы, з-за шчыльных радоў кніг, выскальваліся ў злосных, саркастычных ухмылках, смяючыся над ім і яго сучаснікамі.

Разам абеімі рукамі ён шчыльна прычыніў дзверцы шафы і адышоў да стала. На стале ляжаў томік вершаў. Белыя старонкі з калонкамі вершаў заціснуты ў масіўную, цёмнага колеру, вокладку. Кніга такая закліканы абуджаць панурыя пачуцці. Галынскі падняў кнігу са стала і наўгат разгарнуў яе.

Уж слишком отрывочна жизнь и вселенная:  
К профессору-немцу пойду непременно я;  
Наверное жизнь не оставит он так;  
Системы придумает, даст им названия...  
Надевши халат и ночной свой колпак,  
Он штопает дырки всего мироздания".

Галынскі прачытаў верш і, не стрымаўшыся, раптам голасна зарагатаў.

— Ха-ха! У самы-б раз пачытаць гэта прафесару земцу... Ха-ха-ха! — і гэтак-жэ раптам змоўк. — А мне?.. — зноў наўгад разгарнуў кніжку і, шырока ўсміхаючыся, некалькі раз голасна прачытаў радкі, якія трапілі на вочы.

„Как дивно солнце ни свети,  
А все ж оно должно здайти”.

Тады згарнуў кніжку, паклаў яе на стол і, асцярожна ступаючы па падлозе, каб не парушаць цішыні, што ўсталівалася ў пакоях, пайшоў на веранду. Парашыў ён пасядзець колькі хвілін на верандзе, а пасля сходзіць на вазера пакупацца. Апнуўшыся ў суседнім з верандай пакой, ён спыніўся і застыў на месцы. На верандзе Пілацееў гутарыў з сваім аканомам. Аканом, высокі, цяжкі чалавек, щэлтыя дні снуето дзесьці ў полі, то па дварэ, тупаючы цяжкімі ботамі, з высокімі, аж за калені, халявамі і бесперастанку выцірае вечна ўспашелы свой лоб. Галынскага асабліва здзівіла адна аканомава прывычка. Ён ніколі не адзяе на галаву шапку, але абавязкова носіць яе з сабою ў левай руцэ, куды-б не ішоў, ці далёка, ці блізка. У аканома на галаве лысіна. Лысіна заўжды потная, але аканом выцірае пот толькі з ілба: правядзе насовачкай па ілбу раз, другі, сатрэ з ілба пот і, акурат, калі Галынскому хочацца, каб ён выцер і лысіну, схавае насовачку ў кішэнь. Ад гэтага заўжды назаляе Галынскому неадчэпнае жаданне выняць з кішэні свою насоўку, падыйсці да аканома і сцерці з ягонай лысіны пот, які трymаецца на ёй густымі буйнымі кроплямі.

За час, які жыве ў гасцях у Пілацеева Міхайл Палікарпавіч, ён змеціў шмат чаго новага для сябе ў натуры Пілацеева. Гэнае новага і цікавіла, бо неяк не вязалася яно з агульным уяўленнем аб прафесары Пілацееве, дэпутаце Дзяржаўнай думы.

Здзівіла Галынскага ягоная хітрасць, уменне прытварца. Пра што-б ён не гаварыў у прысутнасці старонініх, ён заўжды ўмее быць незвычайна спакойным і добрым. Спакой асабліва ў пальцах рук. Гаворыць ён, паклаўшы тоянкія пальцы рукі на краі стала, і трymае іх выцягнутымі, нібы напаказ выстаўляе. А Галынскі адгадаў, што робіць ён гэта свядома, так, каб па руцэ кантроліяваць сябе. Спакой і добрасць у Пілацеева знікае, калі ён гаворыць з кім-кольвеch адзін-на-адзін, ці то з аканомам, ці то з жонкай. У такі момент акурат і патрапіў цяпэր на веранду Галынскі. Пілацееў стаяў, перавесіўшыся цераз стол, ушча-

перыўшыся рукамі за край яго, і не крычаў, а злосна шыпей у бок да аканома. Аканом стаяў перад ім і, спадохана камечачы шапку, зусім як селянін, апраўдваўся. Калі на веранду вышаў Галынскі, Пілацееву хуценька адхінуўся і сеў за стол і, яшчэ не паспейшы схаваць злосць зробленай усмешкай, сказаў:

— Патравілі мужыкі сенажаць. Цэлы табун кароў па сенажаці прайшоў, а Ермалай Трыфанаўіч,—ён кіўнуў галаўой у бок на аканома,—не забраў табуну, пашкадаваў мужыкоў. А ім прашчаць нельга. Чым больш ты ім просціш, tym больш яны табе нашкодзяць.

Аканом змаўчаў, а Галынскі папрасіў прабачэння, што перашкодзіў ім, і пайшоў у сад. З’явілася думка, што гаворкі пра земцаў і іхныя ідэалы былі для Пілацеева наકшталт аканомавай прывычкі настіць з сабою шапку і ніколі не адзяваць яе на галаву. Гэтая гаворкі былі ў значнай долі модай і былі для знаёмых, для гасцей і агулам для староніх. У гэтым быў і адзін з сакрэтаў прывязанасці да агранома, без якога Пілацееву нехапала цэльнасці. Сувязь з аграномам, з гэтым земскім дзеячом, толькі лішні раз падкрэслівала перад старонімі лібералізм самога Пілацеева.

Перад tym, як пайсці да возера, Галынскі прысёў на лавачцы каля бурштынавага куста. Хутка мімаходзь па садзе, тупаючы цяжкімі ботамі па нагрэтай сонцам зямлі, прайшоў аканом. Ён ветліва заківаў Галынскому галаўой, махнуў рукою з насоўкай і выцер успашель лоб, а тады нешта сказаў пра гарачыню. Галынскі сказанае толькі адгадаў, бо слоў не пачуў. І ветліва ўсміхнуўшыся яму, гэтак-жа нешта невыразнае сказаў пра надвор’е. З гэтым падняўся з лавачкі і пайшоў да возера.

Далёка ў лесе, за возерам, дзе плыло над верхавінамі дрэў вячэрняе сонца, трубіў пастух. Над возерам лёталі, сцелячыся па-над самай вадой, ластаўкі, дзесяці ў берагах блізка былі іхныя гнёзды. Ветру зусім не было і вада ў возеры стаяла спакойнай, без ніводнай рабінкі. Прахладная глыбіня азёрная была цёмнасінай, а ў ёй, як застыглыя, нерухома ляжалі лёгкія пуховыя шматкі белаватых хмар.

У баку, улева ад месца, дзе стаяў Галынскі, бераг азёрны зарос густым чаротам і асакой. Там, каля чароту, мітусіцца рыба. Час ад часу, гуляючы, выскачыць рыба над паверхніяй вады, блісне серабрыстай луской на сонцы і цяжка плёхненцца назад у ваду, парушаючы яе люстэрны спакой. Тады нараджаюцца на вадзе і бягучы у бакі па возеры, забіраючы ўсё большы і большы простор, роўныя,

як-бы кім размераныя, кругі. Рыба пойдзе далёка на халоднае азёрнае дно, а қругі ящэ доўга жывуць, пакуль не сатруща з люстэрна-гладкай павэрхні вады.

На другі бок возера, над самым яго берагам, стаяць высокія, гонкія алешины, глядзяцца ў вадзянную чистую прахладу і ўбіраюць яе ў сябе густым лісцем, схіленых да самай вады, галін. Захацелася Галынскому ўвайсці ў ваду і паплыць аж туды, да тых дрэу.

Не спяшаючыся, скінуў ён з сябе вопратку і хвіліну стаяў голы над вадою, дзівячыся ў яе празрыстасць. Пасля шырока развінуў рукі, напружкы мускулы і звёў іх кулакамі ля плячэй. Дыхаў поўнымі грудзямі і дзівіўся, як высока ўздымаюцца грудзі і як на-многа раздаюцца яны ў шырыню. З паднятымі да плячэй рукамі, пайшоў у ваду. Вада абдала ногі холадам і рукі ад нечаканага холаду выцягліся ўдоўж цела. Вада рабілася глыбей і холад падымаўся па целе вышэй і вышэй. Вось ён пад самымі каленімі і гэта асабліва непрыемна. Вось і калені ў вадзе і яна шчакоча холадком бёдры. Вышэй і вышэй. Тады цела раптоўна лягло на ваду, а рука, закінутая далёка наперад, грэбла пад цела празрыстую, тугую яе глыбіню.

Хутка рукі стаміліся і Галынскі лёг на ваду плячымі. Ляжаў спакойна, не напружаючы сіл, і ледзь прыкметна час ад часу пашавельваў плячымі.

Лежачы, дзівіўся на свае грудзі. Правай рукой чэрпаў ваду і паліваў ёю грудзі і твар. Прыйемна было адчуваць сябе дужым і радасным. І ад таго, што адчуў сілу, зноў павярнуўся тварам да вады і паплыў наперад. Быў ён у гэты час на самай сярэдзіне возера. Алешины з другога берагу ўсё былі далёкімі, недасяжнымі. Пралпыўши ящэ колькі, Галынскі зноў адчуў стомленасць у руках і падумаў, што да берагу не даплыве. Зірнуў у ваду. Вочы ўбачылі чорную бездань і тады знізу пайшло па целе холадком адчуванне далёкага дна, якога нагамі не дастаць. Нарадзіўся страх і скаваў цела і рукі. Спяшаючыся, ён павярнуўся, каб плыць назад. Рукі ўздымаліся над вадой і білі па вадзе часцей, як трэ' было. Страх, што можна страпіць сілы і ўтапіцца, авалодваў Галынскім. І ён адчуў, як твар пакрыўся потам. Ацяжалелі ногі і ападалі ў ваду, цягнулі туды за сабою цела. Так здавалася Галынскому. Спалоханы, ён ящэ часцей замахаў рукамі, пачаў, згубіўши над сабою ўладу, бязмэтна біць па вадзе нагамі. Рукі ў момант стаміліся і адмаўляліся працаўца. Нагу схапіла сударга. Каб выратавацца, ён паспрабаваў зноў легчы на спіну і адпачыць, але як толькі лёг на спіну, адчуў, што

цела не хоча тримацца на вадзе і тады зноў хутчэй лёг на ваду грудзямі і, ужо зусім не валодаючи сабою, плыў наўздаагад у напрамку да берагу, плыў, пахвілінна акунаючыся ў ваду ледзь не ўсёй галавой. Вада наплывала ў рот, у нос і вуши і перамагала, перашкаджаючы дыханню. Стомленае цела не хацела тримацца на вадзе і ўсё часцей і часцей зрывалася, ападаючы ўніз у чорную бездань. Здавалася, яшчэ адзін момант і ўсё будзе скончана, бо руки адмовяцца грэбсці. Захацелася крычаць, клікаць кагось на дапамогу.

— А вы спакайней,—сказаў нехта з боку.—Лягайце грудзямі на маю руку, вось так.

Галынскі адчуў, як нешта лягло пад грудзі і прыўзняло іх, і тады-ж убачыў, што побач з ім плыве зусім незнаёмы яму чалавек. Прысутнасць гэтага другога адразу вярнула ўпэўненасць у сваіх сілах.

— Прабачце. Я вельмі ўдзячан вам. Без вас маё становішча было-б даволі незайдросным.—Ён паспрабаваў усміхнуцца.—І ўмею добра плаваць, а вось неяк здаў, раптам, нечакана... Вельмі ўдзячан. Цяпер я паплыву сам.

— Гэта здараецица. Варта згубіць упэўненасць і цела пачынае ісці на дно.

— Я хацеў даплыць да таго берагу,—Галынскі кіунуў галавой у бок алешын.—Пасля зірнуў пад сябе ў ваду і збаяўся, што не даплыву, і страціў сілы.

Падплылі да берагу. Першым на ногі стаў і палез на бераг незнаёмец. З берагу ён нагнуўся, каб падаць Галынскаму руку. Падымаючыся за яго рукой з вады, Галынскі цяпер змог разгледзець рослагу, шырокага ў плячах, мужчыну.

— Цяпер адпачніце, прафесар,—запррапанаваў незнаёмец, і Галынскі, здзіўлены такім зваротам, уставіўся поглядам у ягоны твар.

— Я сустракаў вас яшчэ ў Пецербурзе,—выглумачыў незнаёмец.

— З кім-жа я маю гонар гаварыць?

— Я тутэйшы настаўнік. Спрабаваў вучыцца ў Пецербургскім універсітэце і ў тыя часы часта чую ваша імя.

— Як разумець вашае «спрабавалі вучыцца»?

— Па раду прычын я вымушан быў пакінуць універсітэт. Гэта не можа цікавіць вас.

— Наадварот, нават вельмі цікавіць і, калі можаце, я прасіў-бы назваць прычыны.

— Я быў арыштаваным, а пасля мяне паслалі сюды жыць.

— Нават так? Вашае прозвішча дазвольце ведаць?

— Буднік, Павел Андрэевіч.

— Вельмі рад. Буду рад бачыцца з вамі.—Галынскі цяпер яшчэ ўважлівей агледзеў незнаймца з ног да галавы.—Вы, пэўне, зможаце багата цікавага расказаць з жыцця сялян.

— Цікавага, уласна кажучы, мала. Жыццё тут напоўжабрацкае, галоднае, цяжкае.

— Прафесар Пілащэй, тутэйшы абшарнік, гаварыў мне, што суседня вёскі цяпер выдзяляюць на хутары. Я думаю, што гэтак будзе значна лепш.

— Думаю, што не так. Бядя ўся ў зямельным голадзе. А хутары зямлі не прыбавяць.

Гаворачы, настаўнік апрануўся і тады пайшоў за Галынскім да месца, дзе ляжала ягоная вонратка. Калі апрануўся і Галынскі, яны селі на ўзгорку, на мураве. Настаўнік сядзеў, шырока расставіўши ногі, і пальцамі выскубваў з зямлі калівы муравы.

— У тутэйшых вёсках процентаў шэсцьдзесят сялян не маюць да чаго рук сваіх прыкладці. Ім няма работы,—сказаў ён.

— Але ўсё-ж рэформа, мне здаецца, значна аздаровіць сельскую гаспадарку ў Расіі. Яна ўздыме агульны ўзровень сельскагаспадарчай культуры. Мне здаецца, што сялянства ў значнай долі галадае таму, што знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад стыхійных сіл: ад пяскоў, ад засухі, ад забалочвання. Няўзброеная ведамі, яно бездапаможна ў барацьбе са стыхійнымі сіламі прыроды.

— Селяніну перш за ўсё зямля патрэбна, прафесар, а не рэформа. Зямля і сродкі. Над большасцю сялянскіх хат вечна вісіць Дамоклаў меч нядоімак. Вечна стаіць здань голаду. Хутары гэтага не знішчаць.

— А ўсё-ж такі. Гэта развязвае ініцыятыву тых, хто мае зямлю. Да ўсяго карысная дзейнасць земстваў...

— Хутар развязвае ініцыятыву багатага,—перабіў яго настаўнік,—а земствы, што-ж, яны не для селяніна. Гэта споўса дваранская. Аграном земскі сядзіць на пансікім дварэ. Гласныя ад сялян у земстве, па сутнасці, зусім безгалосыя, там галасоў больш дваранскіх, чым сялянскіх.

— Што-ж, па-вашаму, трэба?—Галынскі цяпер адчуў, што ў сваіх развагах ён пачынае абапірацца на аргументы, якія чуў ад Пілащэева. Хацелася і цяпер загаварыць пра неабходнасць дэмакратычнага ладу для Расіі, але не ўяўляў, якім ка́кім зместам у дадзенай справе, у пытанні пра зямлю, зможа ён напоўніць гэтае разуменне дэмакратыі і таму маўчаў, слухаючы настаўніка.

— Спрабавалі аслабіць зямельны голад перасяленнем,— гаварыў настаўнік,— але ніхто не ведае, ці ёсьць патрэбныя для гэтага запасы вольных зямель. Большасць перасяленцаў, прамучыўшыся ў тайзе некалькі год, варочаеща жабракамі назад. А хутары? Ну, што за хутар з двух дзесяці? На гэты хутар селяніну трэба перанесці ўсе свае будынкі. Будынкі старыя. На месцы яны стаяць, а крані—рассыплюцца. Такія хутаране стануть сапраўднымі жабракамі...

— Даўк што-ж, ідэя аб дадатковым надзяленні зямлём?

— Ва ўсякім выпадку такая ідэя жыве ў масах сялян, а падзел на хутары зрабіў яе надзвычай папулярнай.

— Але-ж гэта пагражае новымі непарарадкамі?

— Пагроза непарарадкаў, пане прафесар, будзе жыць да туль, пакуль панская зямля не прайдзе ў рукі сялян.

— Так, можа быць, можа быць. Але справа ўся ў метадах. Мне здаецца, што вы ўсё-ж недацэньяеце ролі гэтай рэформы і ролі асветы. Рост культурнасці абудзіць ініцыятыву, знайдуцца крыніцы прылажэння сіл, вырасце праслойка моцных сялян, падымеца ўзровень ураджайнасці...—Галынскому здалося, што ён знайшоў патрэбныя аргументы.— Такі селянін не захоча доўгі час хадзіць пад ферулай урадніка. Ён пачне патрабаваць гарантый палітычных свабод. Такі перад панам шапкі скідаць не стане... на такіх можна будзе абаперціся ў справе заваявання далейшых рэформ...

— Такіх будзе два-тры на вёску, а сотні ўсё-ж такі застануцца без зямлі і галоднымі. Зямля патрэбна. Пытанне пра зямлю вырасце ў вялікую сілу і адыграе калі-небудзь у рускіх падзеях на апошнюю ролю. Ну, бывайце, я павінен пайсці. Буду рад спаткацца з вамі і пагаварыць.

— Вельмі рад нашаму знаёмству, бывайце.

Настаўнік надзеў шапку і пайшоў ад возера нацянькі па асінніку, а Галынскі паволі пайшоў у двор, абдумваючы тое, што пачуў ад настаўніка і тое, што гаварыў сам. І за сябе стала крыўдна, бо ўсё, што гаварыў, цяпер не пераконвала і яго самога.

На верандзе ў дварэ Галынскі засціг агронома, Пілацзева і яшчэ двух незнаёмых. З імі Галынскага пазнаёміў сам Пілацзеў.

— Каморнікі,—сказаў ён,— праводзяць працу ў суседній вёсцы.—Пасля зірнуў з веранды ў бок, дзе заходзіла сонца.

— Дзіўна. Я, здаецца, яшчэ ніколі не бачыў такога сонца.

Галынскі зірнуў на захад. Вялікае сонцева кола, палымнеючы, кацілася па абрыву палёў за садам і краем сваім

ледзь-ледзь краналася зямлі. На зямлі ляжалі даўгія, шырокія цені дрэў і ўзоркаў. Зямля супроць сонца чарнела і было падобна, уздымалася краем угару насустрач сонцу. Яшчэ колькі хвілін і сонца знікне, а пакуль яно гулліза кружыцца, павісаючы променем на галінах самых далёкіх у садзе дрэў, на абрыўках хмар, што не паспелі сыйсці за небасхіл. Хмары, апаленныя сонцам, таюць і распльываючы па небасхіле. Голле дрэў згінаецца да зямлі, а сонцаў круг растае, аплываючы па краях, расцякаецца па небасхіле над самым краем зямлі густой чырваниню.

— Дзіўны вечар,—сказаў Галынскі і эмоўк, слухаючы гаворку гаспадара з каморнікамі.

Водбліскамі толькі што адышоўшага дня ярка палымнела яшчэ на заходзе неба. Яшчэ начныя змрокі нямелася туляліся ў лесе за рэчкай. Яшчэ толькі ў лагчыне над берагамі і над рэчкай паслаўся лёгкі шызы туман, а да вееранды падышоў ужо летні вечар і стаяў за верандай, дзвівачыся на яе з-за парэнч, густа аплеценых зялёным хмелем. Вечэр адчуваўся ўва ўсім: і ў навакольнай празрыстай цішыні, і ў няспынных, хоць і нямелых яшчэ крыках цвіркуноў, і ў ажыўлённым камарыным піску і дзынжані жукоў. І яшчэ плыў вечар над зямлёю лёгкімі посвістамі ў крыллях запозненых качак, што спяшаліся да возера.

На веранду прынеслі з пакояў лямпы і вячэру. І адразу за верандай змрокі сталі гусцейшымі, вечар падышоў яшчэ бліжэй. Большай стала і прахлада.

Галынскі сеў за стол. Ён пазіраў на прысутных і ніяк не мог вызваліцца ад дум пра гутарку з настаўнікам. Слухаў, як булькае ў самавары вада, а перад вачымі паўставалі вобразы, народжаныя словамі настаўніка.

— Як-жа жывецца тут, панове?—запытаў Пілацееў, звяртаючыся да каморнікаў.

— Незвычайна добра,—адказаў старэйшы.—Жыццё тут незвычайна добрае.

— Гэта правільна,—згадзіўся аграном.

— Гэта чыё-ж жыццё такое?—зусім нечакана для самога сябе кінуў словамі Галынскі і, улазіўшы ў словах злосць, эмоўк. Яму не хацелася ў гэты момант спрэчак, бо адчуваў, што будзе ў спрэчках раздражлівым і злосным і таму застаўся задаволеным, калі на ягоныя слова ніхто не азвяўся.

— Так, панове, жыць нядрэнна, жыццё—рэч добрая.— Гэта гаварыў Пілацееў. Ён сядзеў, як звычайна, адкінуўшыся да спінкі ў крэсле, так менш прыкметнай была ягоная нізкаросласць, і павольна гаварыў, тримаючы на стале руку з выцягнутымі на ўсю даўжыню пальцамі.—У сілу

сваіх абавязкаў я вымушаны жыць у сталіцы, а я надзвычайна люблю вёску. Хочацца быць бліжкім да зямлі. Мяне зямля лечыць. Вы разумееце, панове, зямля—гэта ўвасабленне сілы і прастаты, добраці і спакою. Блізкасць да зямлі робіць людзей добрымі і працавітымі, дадаў-бы я яшчэ, робіць іх па-свойму мудрымі. Хіба не праўда?—ён дапытліва азірнуўся на прысутных.

Каморнікі нерухома сядзелі, услухоўваючыся ў кожнае яго слова, і старэйшы па хвіліна, ладзь не за кожным словам Пілацеева, згодна ківаў галавою. Аграном сядзеў, трymаючы ў пальцах відэлец, круціў яго, а Галынскі курыў і нервова барабаніў пальцамі пастале.

— Вялікая сіла ў зямлі,—гаварыў Пілацеев,—а мы гэтага яшчэ да канца не зразумелі. У Расіі багата зямлі. У Расіі, панове, багата багатай зямлі...

— І на гэтай багатай зямлі ў Расіі багата галодных і безземельных,—не ўтрымаўся ад рэплікі Галынскі.—А рускія гарады кішаць беспрацоўнымі...

— Але, Міхаіл Палікарпавіч, гэта пакуль што няўхільна...

— Чаму няўхільна? Гэта было-б зразумелым у беднай бясплоднай краіне, але-ж гэта ўсё мае месца ў багацейшай Расіі, у Расіі з яе казачнымі багаццямі. Бюракратыя руская задушыла ўсякую энергию, усякую ініцыятыву, і галоднае сляпое насельніцтва ходзіць па краіне, шукаючы работы, ходзіць па гэтых багаццях...

— Дайце Расіі чутачку большую канстытуцыю і вы не пазнаеце яе.

— Што-ж канстытуцыя? Канстытуцыя-ж, маецца?

— Ну, па-вашаму, пашырэнне дэмакраты...—Гілацеев на гэны раз карыстаўся ягонымі аргументамі. Галынскому хацелася запярэчыць і словам пра дэмакратыю, але прыпомніў, што раніцою сам аб дэмакратыі гаварыў, і змаўчаў.

— А пашырэнне дэмакратыі, панове, зменіць Расію. Расію ахлыне гаспадарчая ініцыятыва. Знікнё тады наша расійская нерухомасць, наша гультайства. Рускі народ самы здольны з усіх народаў Еўропы, ён яшчэ нічым не сапсанаваны. Ён вылучыць і сваіх здольных прамыслоўцаў, і сваіх разумных дзеячоў дзяржаўных і тады пабачым, ці не прыдзе Еўропа, каб і ў нас павучыцца таму-сіму.

— Добра, але куды-ж дзенуцца сотні тысяч безземельных, галодных сялян?

Пілацеев уважліва зірнуў на Галынскага, стараючыся разгадаць ягоную раздражлівасць, і заківаў галавою.

— Вы, Міхаіл Палікарпавіч, нешта не ў гуморы сёняня. Вы наўмысля не хочаце разумець самых прастых речак.

— Што-ж, я, Феакціст Антонавіч, вельмі дрэнны палітык.

— Ну, тэта няпраўда.

— Чаму-ж няпраўда? Я зусім, напрыклад, не разумею, чым жывуць, якім ідэаламі жывуць сёняя палітыкі, пачынаючы ад самых крайніх соцыялістаў і канчаючы земцамі...

Гэта было ўжо зусім свядомым выпадам супроць Пілацеева. Пілацееву зразумеў гэта, але, каб не спрачацца, пастараўся загладзіць агульную збянтэжанасць, перавёўши гутарку на іншае.

— Міхаіл Палікарпавіч—дабрэйшы чалавек,—сказаў ён, звяртаючыся да агранома.—Вялікі філантроп і палітык у больш шырокім сэнсе гэтага слова, чым мы. Палітычныя пераконанні Міхаіла Палікарпавіча можа быць менш практычныя, чым нашы, затое больш агульначалавечыя.—Патвары ў яго прабегла лёгкая, ледзь прыкметная ўсмешка. Галынскі гэту ўсмешку адгадаў, але абмежаваўся тым, што падзякаваў Пілацееву за тлумачэнне ягоных палітычных пераконанняў. Пілацееву тымчасам папрасіў прабачэння і дазволу заніцца з каморнікамі гаспадарчымі справамі. Галынскі падняўся, развітаўся і пайшоў да сябе.

Апынуўшыся ў сябе ў пакой, Галынскі паспрабаваў разабрацца ўва ўсім, што цэлы дзень займала ягоныя мыслі. Калі гаварыў, усё здавалася ясным, непахісна верным. Але варта было хоць каму запярэчыць яму, як знікала тэнная непахіснасць, і тады з усёй сілай давала адчуць сябе адсутнасць цвёрдай глебы пад ногамі, таго, на што можна было-б абаверціся. І вось гэтай апоры не было. Разуменні, якімі ён аргументаваў свае мыслі, былі пустымі, не мелі канкрэтнага реальнага зместу. Ён стараўся напоўніць іх гэткім зместам і здавалася, што робіць гэта паспяхова. За словамі аб дэмакратыі паўставаў, хоць і цміяны яшчэ, ценъ новай Расіі. Але прыходзіў выпадковы чалавек, народны вучыцель, і пачынаў гаварыць пра зямлю. Тады ценъ новай Расіі, створанай ім у выабражэнні, засланяўся жабрачымі постаянімі галодных сялян. Постаці брылі адна за другой натоўпамі, і вобраз новай Расіі знікаў, расчыніўшыся ў струмені галодных людзей, а ён адзін бездапаможны стаяў у баку, не ўмеючы пасабіць гэтым галодным, не ўмеючы захаваць у памяці вобраза, які стварыў для сябе і Расіі. Так было і на гэны раз. Стомлены гэтымі мыслімі, ён распрануўся і лёг, каб хутчэй заснуць. І тады ўзбрыйлі на памяць, абудзіўшы ўсмешку, радкі з верша:

“Как дивно солнце ни свети,  
А всё-ж оно должно зайти”.

А за гэтым прышоў сон.

## Н А Д З Е Я С Ъ М А Й

Каморнік, падняўшы ўгору рукі, шырока раскінуў іх над плячыма і, заплюснуўшы вочы, глыбока, доўга пазяхаў. А калі апусціў рукі і зірнуў перад сабою, убачыў гаспадара.

— Ну, Мікіта Тодаравіч, рыхтуйся з сіламі, зямлі падбавіцца,—сказаў ён.

Мікіта застыў на месцы, нахіліўшыся ў бок да каморніка.

— Зямлі цяпер у Шапятоўцы здорава прыбавіцца, так што ты не зявай.

— А вы не жартуйце,—з сілай выціснуў з сябе Мікіта.

— Якія-ж жарты, чалавеча, калі пан вам усё сваё балота аддае...

— Так...—Мікіта яшчэ ніжэй скліўся і рукой упёрся ў ложак.

— На балоце тым дзесяцін гэтак чатырыста, а ён аддае вам іх за дзвесце і без усякай прыдачы, проста ў адмену.

— Ну?..

— Вось і ну. Не разумееш?

— Чаму-ж не разумець? Толькі нешта яно для нашых як-бы крыўдна будзе, во што...

— Крыўдна? Як-жа крыўдна, калі ён вам дзве дзесяціны за адну аддае.

— Але-ж там балота, якая-ж яна зямля там? Там-же нават і асака расце толькі з краю.

— А вы гуртам возьмече, канавы пракапаеце, і будзе ў вас тады залатая зямля. А галоўнае па адной дзесяціне зусім дарэмна прыпадае вам...

— Вы, пане каморнік, жартуеце, а для нас зямля яна самае важнае. Дзвесце дзесяцін у нас адрэзаць, гэта, як хочаш, дык кожнаму забаліць. Гэта па жывому рэзаць давядзеца. Як-жа-ж цяпер? З хутарамі як-жа будзе?

— Некаторая перамерка будзе. Поль тут нарэжам, а сенажаці там, на балоце. Давядзеца нейкі кусок і табе там даць.

— Якія-ж там сенажаці? — Мікіта выпрастаўся і стаяў з разведзенымі ў бакі рукамі. — Гэта-ж, не дай бог, пекла, а не сенажаць. Гэта-ж прапасці трэба...

— Табе што? Табе мы і тут каля речкі нямы кавалак дадзім, ды з кірпатаўскага боку яшчэ. Табе то плакаць няма чаго.

— Я і не плачу, — Мікіта ўраз паспакайнеў. — Я гэта да таго кажу, што людзям будзе дужа-ж крыўдна, во што... А тымчасам апранайцеся ды ідзіце снедаць, аладачак напыкла жонка свежанькіх...

— Зараз прыдзем, дзякую, Мікіта Тодаравіч. А ты не палохайся. Твая справа пэўная.

— Яно дзякаваць вам. — Мікіта ля дзвярэй яшчэ спыніўся. — Гм... не паніць мне аднаго толькі, адкуль гэта нашыя-некаторыя пра гэта яшчэ раней дагадваліся?

— Пра адмену?

— Ага. Па вуліцы ўчора гаварылі ўжо. Яно, праўда, не дужа хто верыў, бо і пра іншае-ж гаворкі ўсё ходзяць, як вам вядома, аж тут, во што... Вось табе і прырэзка...

У гэты-ж час акурат прыехаў у Шапятоўку панскі аканом. Спыніўся ён насупроць Тарэнтавага двара. Тарэнта з хаты вышаў без шапкі, у белай пачоснай кашулі. Ён здалёк яшчэ прывітаўся з аканомам, пасля адкінуў варотцы і вышаў на вуліцу.

— Якая-ж гэта да мяне ў паноў справа?

— Справа не да аднаго цябе. Можа-б ты старасту сказаў, ды хлапцоў паклікаў, каб сыйшліся. Пагаварыць трэба пра зямлю.

— Клікнуць можна, цяпер яшчэ ўсе па хатах, снедаюць. А тымчасам праедзьце яшчэ троху, да суzonавай хаты, там ужо ў нас заўжды збіраюцца.

Тарэнта адразу і пайшоў наперад па вуліцы, а следам за ім паехаў і аканом. Каля суzonавай хаты Тарэнта спыніўся, сказаў аканому пачакаць трошкі, а сам пайшоў назад у вуліцу, каб наказаць старасту, ды яшчэ таму-сяму з мужчын.

З хаты да аканома зразу-ж вышаў Сузон. Павітаўся ён

з аканомам, прывязаў ягонага каня за рабіну, што расла на дварэ ў яго калія вуліцы, а тады запрасіў аканома пасядзець на прызбе. Яшчэ цераз пару хвілін вынес з хаты невялічкі ўслон.

— Сюды сядайце, а то на прызбе штаны забрудзяцца.

Хутка вярнуўся Тарэнта. Пасля прышоў Хвойчык-салдат і яшчэ некалькі мужчын і каморнікі. Мужчыны прыходзілі адзін за другім і поўкругам становіліся на сузонавым дварэ ды закурвалі, пакуль яшчэ маўклівія, негаваркія. Толькі час ад часу кіне хто слова і зноў маўчыць, слухаючы, як практикуецца ў заўсёдашніх сваіх жартах Хвойчык.

— Пану аканому наша шанаванне,—кажа Хвойчык, нізка згінаючыся ў паясніцы.—З самым сонцем нешта вы да нас прыехалі, ці не з добрым чым?

— А калі-ж гэта я да вас з паганым ездзіў?

— Нешта і я таго не прыпомню. Дык ці з прырэзкай пан да нас, ці з абрезкай?

Мужчыны нарыйтаваліся слухаць, што скажа аканом. Стаялі моўчкі.

— Я да вас, хлопцы, не жартаваць прыехаў,—сказаў ён, падымаючыся з услона.

— А мы-ж як-бы і не жартуем? Пану, пэўне, весела жыць, што яму ўсё жартам здаецца.

— То добра, то добра, пане мой каханы, калі ты не жартуеш. І я прашу цябе памаўчаць.—Аканом дастаў знутраной кішэні складзеную ў чатыры столкі паперу, разгарнуў яе асцярожна і перадаў каморніку.—Вось пан каморнік няхай прачытае, а жарты, пане мой каханы, на іншы раз адкладзем.

Каморнік узяў паперу, правёў перад тым, як чытаць, рукой па твары, выцер губы, пасля павольна, слова за словам, прачытаў напісаное на паперцы.

Як толькі ён скончыў, некалькі мужчын, у тым ліку і стараста, пацягнуліся рукамі да паперкі.

— Гэта калі-ж той праект быў, каб рабіць адмену? Хто гэты праект сачыняў?

— Праект складалі мы, зыходзячы з меркаванняў мэтазгоднасці,—адказаў каморнік.—Намі ўлічвалася малазьмellе і тое, што такая адмена пазбавіць вас ад залежнасці ад панскіх зямель, якія абкружаюць вас...

— Вось вам, хлопцы, і прырэзка, а вы ўсё не верылі,—сказаў Хвойчык зусім спакойным голосам, пры агульным яшчэ маўчанні.

— І якая прырэзка,—падтрымаў яго Мікода Жук,—хочаш касі, хочаш дровы сячы, хочаш плавай...

— Ты гэта, Мікода, кінь, гэта табе не жартачкі, зямлі лішаюць, поля сухога лішаюць, а ты!..

— І ўзапраўду, няма чаго жартаваць, няма чаго зубы скаліць. Радасць тут невялікая!

— Іч, надумаліся! Праект сачынілі!

— Але як жа-ж гэта?

— Які-ж гэта закон дазволіў рабіць так, а?

— Гэта-ж не дай бог! Гэта-ж зусім прападаць тады.

— А вы паслухайце раней толкам, што да чаго,—каморнік падняў руку, каб змоўклі.—Тут крычаць няма чаго, тут усё па закону зроблена. Адмена такая прадугледжвае вашня-ж выгады. Вам не давядзеца плаціць пану за пасбішча і дзвесце дзесяцін зямлі вы зусім дарэмна атрымоўваеце.

— Сам тую зямлю вазьмі!

— Хай ён задавіцца той зямлёй!

— Надумаліся, аформілі, закон знайшлі!

— Але-ж, для нашай выгады.

— Каб ён так на тым свеце сабе выгадаў!

— Як-жа, выгада, прастор: сядай на купіну і воўкам вэй, весела будзе.

— А ты кінь, Мікода, кінь зубы скаліць...

— Я зубы скалю?—Мікода, варочаючи локцямі, пайшоў церазнатоў да каморніка і нечакана ўзяў з ягоных рук паперку, падняў яе ўгару.

— Вось хто зубы скаліць, з нас насміхаючыся. А я да таго кажу, што дурнямі быць не трэба,—маўчаць не трэба. Яны закон знайшлі, і мы закон на закон знайдзем...

— Адмена законная,—скептычна кінуў каморнік, беручы з мікодавай рукі паперку.

— А ты з рук яе не рві,—азірнуўся Мікода на каморніка.—Паперы з рук не рві. Калі законная, я не з'ем яе, не парву, а мне яна для слова патрэбная. Кажаш, па закону ўсё? Кажаш, што мы на яе закону не знайдзем? А можа мы і шукаць таго закона не будзем, а возьмем і не дадзім пану зямлі, няхай ён на нас закону пашукае. Вось ці знайдзе ён яго, мы тады паглядзім. Вось я табе якое скажу і панскому аканому. Няма чаго зямлю адбіраць. Мы па ёй на карачках век свой поўзалі, мы яе жыватамі сваімі выраўнялі, а ты нам балота хочаш даць?—Мікода змоўк, пазираючи проста ў твар каморніку. Каморнік бачыў перад са́мымі вачыма злосныя мікодавы очы, чорную ягоную

бараду, адчуваў на сваім твары ягонае гарачае парычатае дыханне і спалохаўся, адышоў на крок назад.—Балота нам не трэба. За балота мы сваёй зямлі не дадзім!

У натоўпе загаманілі, пачалі ціскацца наперад мужчыны, каб адтуль крыкнуць свае слова. Пазбіраліся каля натоўпу і жанчыны з дзецьмі, запрудзілі ўесь суzonau двор.

— Праўду кажа! Няма чаго дурнямі быць! Няма чаго маўчаць!

— Пайсці і сказаць яму, так і сказаць!

— Якой хваробы хадзіць яшчэ, няхай сам ідзе, калі яму трэба!

— Не даваць зямлі!

Крычалі, спяшаючыся, перабіваючы друг дружку, нібы не крыкні яны і зямля перастане быць іхнай, адмена стане тады зусім законнай.

— Не даваць! Сілай не прыдзе браць!

— Коллем яго, калі сілай прыдзе браць!

— А ты, пане мой каханы, пра колле крычы, ды асцерагайся,—аканом падняўся на цыпачкі і зазірнуў у натоўп, каб адгадаць, хто крычаў.—За такія слова ў суд...

— Пацалуй сам сабе, перагніс... Судом ён страшыць.

Аканом зноў падняўся на цыпачкі.

— Я, пане мой каханы, знайду цябе, не хавайся. Я табе пацалую, пане мой каханы, а не сабе. Так пацалую...

Яго перабіў Mіkіta. Ён аднекуль збоку вылез і закрычаў, махаючы рукамі на мужчын.

— Ну, чаго мы крычым, а? Ці мы не людзі, што так вось лаемся, нібы той, што з-пад лазні. Тут-жа пра закон справа ідзе, во што, я вам скажу. А раз закон, дык неяк яно па-іншаму трэба. Гэта-ж ні то, што нехта прышоў у тваю клець і бярэ дабро. Тут-жа можна і ласкавей неяк пагаварыць, во што...

— Ласкавы ты вельмі, як-жа. Унь брата ў хату не пусціў, такі ласкавы.

— Не твая тая справа, во што; брат мой, а не твой.

— Ён ласкавы, яму што-ж, яму дагодзяць. Хабару даў, падмазаў...

Пры гэтых словах пачырванеў каморнік, кінуўся быў наперад, але ў час стрымаў сябе і нічога не сказаў, скептычна скрывіўшы губы.

— А ты бачыў? Ты бачыў, як я падмазваў? Ты гэта бачыў?—Mіkіta лез праз натоўп да Хвойчыка, налязаў на яго, крычаў і пырскаў у твар слінаю.

— А ты не плюйся, адыйдзі, ну!—Хвойчык рукой узяў  
Мікіту загрудкі і паціху адпіхнуў ад сябе.

— Ты мяне не штурхай, во што, ты мяне не чапай!—  
Мікіта лез яшчэ.—Ты мне кажы на тое, пра што пытаю!..

— А ты адыйдзі! Ураз адыйдзі, а то носам зямлю за-  
арэш...

— І ты не гарачыся, Міхалка. Не чапай яго, смярдзе́ць  
будзе...

— Толькі што.

— Ды пра справу трэба-ж нешта думаць, а не тузазца.

— Праўда-што.

— Думаць тут няма чаго,—зноў загаварыў Мікода.—  
Мы тут не бунтаваць сабраліся...

— А падобна на тое, пане мой каҳаны.

— Няхай пану тое не зdaeцца. Я мяркую, што мы збя-  
рэмся колькі там і сходзім сёння да Пілацеева, скажам сваё  
слова яму...

— А як ён нічога?

Натоўп прыціх.

— Нічога? Тады не дадзім. Не дадзім і ўсё, няхай ён  
на нас управы шукае...

Аканом падаўся наперад, надзеў шапку і пайшоў да  
каня. Каня сам адвязаў ад рабіны і ў руках павёў на вуліцу,  
а ўжо там сеў у сядло. Аканомаў конь затупаў на месцы,  
закруціў галавою, бразгаючы цуглямі, а як круціўся, гой-  
далася ў сядле шырокая аканомава цела і сядло рыпела  
цупкай, новай яшчэ сырыцай. Побач з канём стаяў цяпер  
Тарэнта. Ён за ўесь час не сказаў аніводнага слова і ця-  
пер моўчкі пазіраў то на запыленыя конскія капыты, то на  
вялікі аканомаў бот, пастаўлены ў заржавелае стрэмя сядла.

— Я, людзі мае каҳаныя, паеду ўжо,—кінуў аканом  
зверху, а вы як сабе хочаце рабіце.

— Праязджай, праязджай сабе, пан,—падняў галаву Та-  
рэнта.—У справе мы разбярэмся, праўду знайдзем, нідзе  
яна не дзенецца. Праўды і пану схаваць не ўдасца, вылезе...

— Ты, пане мой каҳаны, пра якую праўду гаворыш?

— А пра туую самую.

Аканом падабраў у руку повад і пагнаў каня, тузануўшы  
яго ў бок нагамі. Тады Тарэнта, памаўчаўшы, як-бы сам  
да сябе, сказаў:

— Іч ты, надумаліся! У старца торбу адабраць рашы-  
ліся...—Як сказаў гэта, скамяніўся і загаварыў да ўсіх.—  
Да яго, раз ён так робіць, хадзіць няма чаго. Трэба вышэй

прауды шукаць. У губернію напісаць трэба, скардзішча, а да яго чаго-ж хадзіць? Ён ад свайго не адступіцца.

— Ды канешне-ж не адступіцца.

— Дык чаго-ж ісці тады? Я-ж і кажу да таго.

— А ты думаеш у губерні прауду знайдзеш? Там жк у Сібіры мы долю знайшлі сваю...

— А што-ж, па-твойму, ужо нідзе прауды няма? Знайдзеца-ж недзе...

— Прауду знайдзем, як не дадзім і ўсё.

— За такую прауду судзіць могуць.

— Няхай і судзяць. А пакуль тое будзе, дык мы сёня да яго сходзім і скажам, што на адмену не згодны. Вось і ўсё. Я вось пайду, можа Міхалка ды ты, ды Сузон, яшчэ можа хто.

— Ахрэм няхай яшчэ.

— Ага, ён-жа стараста.

Пасля полуудня, надвячоркам ужо мужчыны накіраваліся ў панскі двор. Як ішлі па садзе, нагналі Міхаіла Палікарпа-віча, павіталіся з ім і моўкі абмінулі яго. Сяляне адразу прайшлі ў двор да веранды і там спыніліся, а Міхайл Палікарпавіч зайшоў на веранду.

Праз нейкі час на веранду вышаў Пілацеев. Сяляне за-кашлялі і паціху амаль разам прывіталіся.

— Што-ж гэта вы да мяне талакой цэлай прышлі, які інтэррас маеце?— запытаў Пілацеев, падрабляючыся пад сялянскі говор.

— Інтэррас маем вялікі.

— Несправядлівасць вышла.

— Несправядлівасць? У чым-жа?

— Так, несправядлівасць. Не па-праудзе вы надумаліся адмену рабіць. і гэта не толькі што па-зямному не-справядліва, а і па-божску.

— Гм... ну?

— Пра гэта ў нас і гаворка.

— Аканома вашага мы бачылі і каморніка. Усё ў іх быццам-бы і па закону аформлена, толькі мы не ведаем, хто афармляў такое...

— У павеце афармлялі, там дзе след, па ўсіх правілах, фальши ў гэтым няма.

— Фальш у тым, што ты, пан, ад нас поле бярэш вырабленае, чыстае, угноенае, а нам багну балотную даеш.

— Але-ж я зрабіў гэта для вашай карысці. Я бяру дзве-сце дзесяцін пяску, пяску-ж, якое-ж там поле ў вас, і ціпцу няшчаснага, а зам даю чатырыста, ажна чатырыста дзесяцін,

па дзве за адну, даю гатовую сенажаць. А як пракапаеце  
канавы такія-сякія, будзе вам сена хоць заваліся.

— Якое-ж там сена, пан, туды-ж нагой ступішь нельга,  
там-жа ж і асака расці не хоча, адна вада.

— Ваду ў канавы спусціце.

— Якія-ж там канавы? Хто-ж гэта іх нам капаць будзе?

— Ха-ха-ха!—Пілацеёў зарагатаў.—А вы хочаце, каб  
нехта выкапаў? Ну, ведаеце, давайце лепш так гэта, па-  
суседску. Справа гэтая зроблена па закону і гаварыць пра  
яе мне з вамі няма чаго. А каб было па-суседску, давайце  
лепш пагаворым пра пасбішчы, прагон. І легам вы майм  
карыстаецеся, і лазой, і луццём. Хіба не так? А? Ніводна-  
га-ж палена дроў вы ў казны не купляце, усё-ж на майм  
балоце жывіцесь.

— Лесу мы вашага не чапаем, гэта вы дарэмна.

— Дарэмна? Кажаш дарэмна? А калі злаўлю, а? Вось  
яно адно на адно і выйдзে. А шкоды вы мне сколькі ро-  
біце? Днямі толькі чаго нарабілі вунь. І я не хацеў з вамі  
апастырацца, не забраў кароў.

Сяляне маўчалі.

— А работу дзе знаходзіш? З каго жывеце? І за жніво,  
і за касьбу, і за ворыва, за ўсё з мяне. Тысячы ў мяне за-  
рабляеце...

— Гэта мы сваім мазалём зарабляем. Гэта мы, дзе хо-  
чаце, заробім.

— Дзе хочаце? Ну, пашукайце. Дарогі ў свет шырокія,  
можа і лепшша што знайдзезе.

Гаварыў ад сялян амаль увесь час толькі адзін. Іншыя  
толькі час ад часу падтрымлівалі яго, згаджаліся з ім.

Гэта быў самы высокі, сярэдніх год мужчына. Галын-  
скому кінулася ў очы як ён увесь час у гаворцы напамінае  
Пілацееву аб справядлівасці.

— З-за гэтага толькі і прышлі?—пытаў Пілацеёў.

— Гэта для нас, пане, самае вялікае. Мы справядлівасці  
хочам і да цябе, як да вучонага і як да дэпутата, прышлі  
пагаварыць, каб ты, пане, ад адмены адмовіўся.

— А калі я ад яе не адмоўлюся?

— Тады мы пойдзем у іншым месцы праўды шукаць.

— Нікуды мы не пойдзем,—умяшаўся ў гутарку другі  
селянін,—а не возьмем адмены і ўсё.

— Як гэта не возьмезде?

— А так што не возьмем. Самі сваё поле араць будзем.

— Але-ж яно маё. Яно ў хутары вашыя не ўвойдзе.

— А гэта ўжо як яно хоча, увойдзе ці не, толькі мы яго пану не дадзім.

— Не дасце? Хо-го! Хто-ж гэта вас такім гаворкам на-вучыў, а?

— Самі мы вучаныя, вучыць нас на такое не трэба. Як няма чаго есці, такая навука сама ідзе.

— А ты хто, стараста?

— Стараста вось ён, а я, як з іншыя, я ніхто.

— Чаму-ж ты тады ад усіх гаворыш?

— Усе так гавораць, дык і я гавару.

— Праўда-ж, што ўсе,—падтрымалі яго галасы.

— Бо ўсіх гэта чапае, а не яго аднаго.

— Ага... значыць, кажаце, не дасце адмены?

— Не дадзім.

— А хто-ж гэта ў вас пытаць будзе, а? Зямля тая мая. Яна ў хутары не ўвайшла, не увойдзе і... усё, можаце ісці.

Раптам усталівалася цішыня, Пілацееў пайшоў да сябе ў пакоі. А яшчэ цераз хвіліну адзін з сялян сказаў:

— Бач, які хітры! Яго зямля... ну, што-ж ты скажаш?..

— То як-жа будзе? Можа-б пайсці туды, папрасіць...

— А ўсёроўна прападаць, ці так, ці так: не дадзім і ўсё, чаго за ім бегаць? Сабакі мы ці што? За сваю зямлю, ды яшчэ бегаць, прасіць... ані дажджэ ён, здохне!..

Хтось з сялян голасна, на ўесь двор, вылайаўся. Тады разам з гоманам яны пайшлі назад цераз сад, а следам за імі пайшоў і Міхаіл Палікарпавіч. Пайшоў да возера. Тоё, што яму давялося пачуць, і здзівіла яго, і балюча ўразіла. Было жаданне пайсці зараз-жа да Пілацеева і пагаварыць з ім. Была ўпэўненасць, што варта сказаць Пілацееву, што гэта нядобра, што гэта не варта інтэлігента, вучонага, і ён ліквідуе ўсю гэтую непрыемную справу з зямлём. Некалькі разоў Гальскі парываўся падняцца і пайсці ў дом, ды нешта стрымлівала. Але не хацелася пакідаць гэтай справы і так, як яна была.

«Урэшце ўсё гэта можа прывесці да вялікіх непараizu-менняў. Лепш урэгуляваць пытанне па-іншаму».

Парашыў адшукаць настаўніка і зразу-ж падняўся і сцежкаю ад возера пайшоў да вёскі. Як ішоў, падумаў, што вось зусім нечакана для самаго сябе ўмяшаўся ў такую важную справу. У гэтым знаходзіў нейкае задавальненне. Гэтае задавальненне пераконвала ў неабходнасці зрабіць, што надумаўся. Заняты гэтымі меркаваннямі, не заўважыў, як падышоў да самай вёскі. Пры самым уездзе

ў вёску стаялі дзве фурманкі з сенам. Каля фурманак сыйшлося некалькі мужчын, а сярод іх быў і настаўнік. Яны пра нешта вельмі ўважліва апавядалі настаўніку, а той моўчкі слухаў. Калі падышоў Галынскі, сяляне змоўклі і хутка паехалі.

— Я вельмі рад, што так хутка знайшоў вас,—сказаў Галынскі, падаючы настаўніку руку.—Калі маеце час, я праціў-быў прайсціся са мною.

— Час у мяне ёсьць. Я вас слухаю.

— Справа тычынца вашых сялян і Пілацеева. Мне давялося чуць гутарку Пілацеева з дэлегацыяй сялян. Я не ведаю падрабязнасцей. Гутарка ішла пра адмену.

— Я гэтую справу ведаю. Пілацееву дамогся таго, што землеўпарадчая камісія зацвердзіла праект адмены, выгадны для яго. Ён пераступае чатырыста дзесяцін зусім дзікага, бескарыснага балота сялянам і за гэта бярэ дзвесце дзесяці іхнага поля і сенажаці, якія мяжуюць з ягонай зямллёй.

— Так, так я прыблізна зразумеў з гутаркі, што справа ў такой адмене. Гутарка ні да чаго не прывяла, і я баюся, што з усяго могуць выйсці вялікія непрыемнасці для абоўдву бакоў.

— Чаму?

— Пілацееву вельмі цвёрда намерыўся ажыццяўіць гэты праект, а сяляне заявілі, што зямлі не дадуць.

— Так і заявілі?—Буднік запытаў гэта з асаблівай нейкай цікавасцю.—Сказаў, што зямлі не дадуць?..

— Так.

— Значыць, добра. А я думаў...

— Як добра? Гэта-ж і кладзе пачатак для непрыемнасцей, пра якія я гавару.

— Але-ж, прафесар, для сялян не можа быць большай непрыемнасці, чым аддаць за нішто дзвесце дзесяцін сваёй зямлі. Якія-ж непрыемнасці яшчэ?

— Ну, а калі яны пачнуць не аддаваць?

— Калі гэта будзе і калі ім удасца зямлі не даць, гэта будзе велізарнейшым плюсам у палітычным росце сялянства.

— Але-ж справа дойдзе да суда? Пры чым-жа тут гэты плюс?

— Усіх судзіць не будуць, гэта будзе нявыгадным, але затое гэта будзе добрым урокам і для Пілацеева, і для другіх. Пілацееву, прабачце, нягоднік. Я ведаю яго па Пецербургу. Я ніколі не думаў, што ён сумленны ў пытаннях

так званай вялікай палітыкі, але я ўсё-ж не думаў, што ён такі, такі вось у пытаннях адносін да сялян. У гэтых спра-вах у яго нават няма малейшага прайяўлення таго, што прынятая называець чалавечнасцю.

— Добра, я не буду спрачацца з вамі пра якасці Піла-цеева. Але мне хочацца, каб вы ўзялі гэную справу ў свае руки.

— Я вас не зусім разумею.

— Бачыце, я пераконаны ў тым, што Пілацееў робіць несправядліва і калі-б сяляне паскардзіліся, мне здаецца...

— З гэтага нічога не выйдзе. Скаргі сялянскія ні да чаго не прывядуць.

— Калі-б за справу ўзяліся вы...

— Шукаць, справядлівасці ў казённых канцылярыях, дзе сядзяць такія-ж дваране, як і Пілацееў, гэта крыху смешна.

— Усё-ж такі лепіш гэта чым канфлікт.

— Наадварот, прафесар.

— Як-же наадварот? Ну, я разумею, калі стаяць на ва-шым пункце гледжання, гэта было-б лепіш, калі-б такі кан-флікт, хаця я ні ў якім разе яго не адабраю, калі-б, скажам, такі канфлікт наспеў у маштабе ўсёй Расіі, калі-б гэта насіла харектар сялянскай аграрнай рэвалюцыі; але-ж тут вы маеце справу з адным зусім нязначным фактам, з кан-фліктом, у якім абавязкова прайграюць сяляне.

— Чаму вы так думаеце, прафесар?

— Ну, што-ж, хіба вы не разумееце? Зямлі не аддаць яны-ж не здолеюць.

— Чаму-ж не здолеюць?

— Таму хаяць-б, што фармальна ўсё зроблена па закону.

— У законаў не такая вялікая моц, як вы думаеце, пра-фесар. Уся справа ў тым, каб не сяляне хадайнічалі, а каб пачаў хадайніцаць Пілацееў. Калі сяляне будуць трымашца да канша, гэта акажа даўленне і на канцылярю, там, уверсе. У такім выпадку сяляне могуць выіграць значна хутчэй.

— Я думаю, што можна дамагчыся зусім спрэядлівага развязання гэтага канфлікта.

— А я ў гэту спрэядлівасць не веру. Не вераць у яе і сяляне. У нас, прафесар, ёсьць адзін селянін, Шкро-бат Тарэнта. Ён самы існы паборнік спрэядлівасці. Ён, здаецца, быў сярод дэлегацыі, але, як відаць, ён таксама не вельмі моцна верыць у існаванне такой катэгоріі, як спрэядлівасць. Да звольце мне сказаць тое, што я думаю.

Ні ў якую справядлівасць у дадзеных расійскіх умовах, якая бараніла-б інтарэсы селяніна перад дваранствам, ці рабочага перад заводчыкам, я не веру. Яе няма і не можа быць. Інакші дваранства павінна быць несправядлівым у адносінах да самога сябе. Так... і я зраблю ўсё магчымае, каб сяляне ў такую справядлівасць не верылі. Інакшага я рабіць не буду! Прабачце, але ўзяць на сябе ініцыятыву ў шуканні такой справядлівасці я не могу і зраблю ўсё, што змагу, каб сяляне яе не спрабавалі шукаць. Рабіць адваротнае, значыць сяяць дарэмныя і шкодныя ілюзіі, што такая справядлівасць існуе, а яе няма, прафесар.

— Але ўсё-ж-ткі? Вы забываецце, што акрамя фармальнай законнай справядлівасці, ёсьць яшчэ справядлівасць, як выяўленне пачуцця гуманнасці, чалавечнасці, тое, што вышэй усякіх фармальных законаў. Яно адыхрывае вялікую ролю ў справе ўплыву на фармальныя дзяржаўныя законы.

— Часцей бывае наадварот. Шукаць такой справядлівасці ў дадзеным выпадку справа яшчэ менш паспяховая, чым калі-б шукаць справядлівасці фармальна-законнай.

— Можа быць, можа быць. Я бачу, што вас пераканаць у чым-небудзь дужа цяжка. Я вельмі шкадую, што вы адмаўляецца накіраваць гэную справу ў напрамку, які я прапанаваў. Я пераконаны, што калі-б вы ўзяліся за гэта, справа скончылася-б у карысць сялян.

— Усё можа быць, але я за такую справу брацца не могу, прафесар. Гэта 'справа адвакатаў'...

— А не рэвалюцыянераў?

— Вы ўгадалі, прафесар.

— Прабачце, што я прышоў да вас з такой прапановай. Галынскі паціснуў руку настаўніку.

— Бывайце, прафесар.

Галынскі пайшоў, а настаўнік яшчэ доўгі час стаяў на сцежцы, пазіраючы ў далечынь за раку. Там пад самым небакраем плылі цёмныя, густыя хмари. Час ад часу там успыхвалі бліскавіцы і тады за хмарамі прыглушана вурчэў тром. Туды, у напрамку да рэчкі, ішоў Галынскі, і настаўнік яшчэ доўга назіраў, як чарнела прафесара постаць, вырысоўваючыся на небасхіле. Калі Галынскі знік у прыда рожных кустах, настаўнік, спяшаючыся, пайшоў у вёску.

А ў сваім пакой настаўнік знайшоў на стале ліст. Як пазнаў почарк, разарваў канверт і застыў калі акна над густа спісанымі лісткамі паперы.

«Любы мой, дарагі, хороши! З найвялікшай радасцю я чакаю нашага спаткання. Я лічу дні. Іх засталося не так

багата. А за імі столькі радасці. Цэлых дзесяць дзён мы будзем разам. Праўда, гэта зусім небагата, але-ж я мірусь з гэтым, калі думаю, што на лета ўжо зусім прыеду да цябе, прыеду, каб быць нам заўсёды разам. Нам будзе хораша, праўда? Я-ж так моцна, так горача люблю цябе. Ці чакаеш ты мяне? Ці хочаш, каб я прыехала? Напісала гэта і сама сябе лаю, бо дурань я за такія слова, бо хіба-ж ты можаш не чакаць мяне?..»

— Якая дзівачка ты,—Буднік павярнуўся тварам да стала, на якім у белай папяровай рамцы, зробленай ім самім, змяшчалася картка Ліды Земянковай. Радасная яна, як жывая, пазірала з карткі проста ў твар яму і ўсмешкай дражніла.— Яшчэ як рад буду, яшчэ як чакаю, а ты не верыш, белабрысая? Вось прыедзь толькі хутчэй.

А тады зноў чытаў ліст.

«... Твой апошні ліст я чытала сваім. У нашай радні ў доме шмат хто захварэў. Хвароба пачалася на tym тыдні. Хворых адвезлі ў больницу. Дыятназ пакуль невядомы і як доўга яны прабудуць там, хто ачуяне, цяжка пакуль што сказаць...»

— Малайчына ты, Ліда,—ён зноў павярнуўся тварам да карткі.—Разумная ты маё, харошая...

«... Нашы вельмі рады, што ў цябе ўсё добра са здароўем. Ты малады яшчэ і павінен сваё здароўе берагчы, ставіцца да яго асабліва ўважліва. Вельмі дзякуем за наўіны. Ад усіх нашых табе прывітанне. Як атрымаеш мой ліст, адразу-ж напіши адказ. Я буду чакаць твайго ліста і часу, калі спаткаю цябе, роднага свайго, любага...»

Неба яшчэ не змянілася колерам, а знізу ад зямлі, дзэрэчка, падняліся змрокі. Яны гусцелі, перамяшаўшыся з туманамі, і плылі па зямлі ад рэчкі, запаўняючы сабою на-ваколле. Непрыкметна пракрадаліся ў пакой, і з кутоў, з усіх бакоў, насоўваліся на стол, які стаяў непадалёк ад акна. А з двара яны гэтак-жа насоўваліся на будынак школы. Хутка ўсталоцца вечар. Тады Буднік запаліць лімпу і на маленьких, вузкіх лістках паперы будзе пісаць адказ на атрыманы ліст. А пакуль ён стаіць калі акна, абапёршыся на лушняк плячом, і перачытвае яго, аддаючыся ўспамінам. Час ад часу на твары ў яго нараджаецца радасная, ледзь прыкметная ўсмешка. Тады ён павяртае голаў у бок стала, адкуль, абкружаная змрокамі, наступрач яму пазірае Ліда, і паціху, ласкова называе яе імя.

## Н А І З Е Я В О СЬ М А Й

Рыпнулі дзвёры ў сенцах, паціху адчыніліся і зачыніліся хатнія. Хата сустрэла цеплыней і прымешаным да яе пахам пракілага свінога цеста. Насустроч узняўся з-пад стала сабака і, пазяхаючы, выцягнуўся на падлозе. Пазяхаючы, запішчэў.

— Глядзі-тка! Гэта-ж ён у хаце сядзіць, каб яго ваўкі зарэзалі. Вон пайшоў!..

Гаспадыня злезла з палка і затупала на сабаку нагамі. Тупала босьмі нагамі па глінянай падлозе і сабака не баляўся. Ён паставаў хвіліну на сярэдзіне хаты, мяркуючы, куды-б схавацца, калі гаспадыня ўзлуе, а калі яна адчыніла дзвёры, не спяшаючыся, пайшоў з хаты. На дварэ ці то ад злосці, што выгналі з хаты, ці то з другой прычыны, забрахаў, і, брэшучы, пайшоў да хлява.

Гаспадыня пазяхнула, зачыніўши дзвёры, перахрысцілася і зноў палезла на палок да дзяцей. А Павал зняў з біла над палком стары кажух, ускінуў яго на сябе і моўчкі пайшоў з хаты. Яго ніхто не спыніў, не запрапанаваў павячэраць і ад гэтага стала крыўдна, хоць сам-жа гэтага і жадаў, хоць сумысля для гэтага і не пайшоў у хату раней, калі там вячэралі.

Каля хлява Павал прыпыніўся і лёганька свіснуў. Гэта ён клікаў за сабой сабаку. Сабака моўчкі вылез з-пад варотніцы і, віляючы хвастом, пачаў лашчыцца. Калі Павал пайшоў, ён гэтак-же спакойна пацёгся следам за ім.

У пуні, у самым далёкім куце, ляжала леташняя жытнія салома. Туды першым ускочыў сабака і пачаў масціца спаць, а за ім, разварушыўши троху салому, каб была мягчэй, лёг і Павал.

— Ну, спі, Мурза,—сказаў, звяртаючыся да сабакі.—Спі, браце,—і далонню ў цемры наўгад намацаў сабачую спіну і пагладзіў яе па мяккай шэрсці. Сабака пакорліва выгнуў спіну, пацёгся галавой бліжэй да Паўла і задаволена застукаў па саломе хвастом.

У гэтых момант прышоў у пуню Тарэнта. Ён пастаяў нерухома ў адчыненых варотах, прыслушаўся, крануўся быў пайсці назад, але затрымаўся і цераз хвіліну зайшоў у сядэзіну пуні.

— Ты спіш?—шыбнуў Тарэнта пытаннем ў цёмны кут і насяржана прыслушаўся. У куце зашамацела салома. Гэта Павал падняўся і сеў на саломе, а замест адказу закашляў

— Трэба нам з табой да нечага дайсці,—сказаў Тарэнта, стоячы на сядэзіне пуні.—Жыў ты ў мяне тры гады,—голос тарэнтаў знервавана дрыжэў і паступова выроўніваўся з tym, як ён гаварыў больш.—Я цябе з хаты не гнаў, і цяпер не ганю, жыві сабе, але ты-ж сам ведаеш, як мне даводзіцца...

Пуня адказвала на Тарэнтавы слова глыбокім маўчаннем, і слова ў цемры глухлі і губіліся, і было падобна, што чалавек гутарыць з самім сабою. Ад гэтага голас яго то мацинёў, то зноў рабіўся кволым, нясмелым.

— Я кажу, што трymаць цябе болей мне няма як,—раптам вырвалася ў брата пасля кароткай паузы.—Мae харчы, ты сам ведаеш, якія. Адным словам, няма пра што тут доўга гутарыць, бо каб было на чым, дык тады жыві сабе і ўсё, а так я-ж адзін на ўсіх вас не нараблю: і на цябе, і на дзяцей сваіх...

Ён змоўк і стаяў, не кранаючыся з месца. Праз шчыліну паміж дошчак у шчыце свяціў у пуню месяц. Свяцло вузенькай паскай ляжала на тарэнтавай шапцы, на шчаце каля вуха і на свіце. Было ад гэтага ніякавата, думаў ён, што з цёмнага кута пазірае на яго Павал і бачыць ягоны твар, але не мог скрануцца з месца, так і стаяў пасярод пуні, чакаючы паўлавага адказу на свае слова. А Павал бачыў, як знервавана шавеліцца братаў твар, і, наглядаючы за ім, маўчаў, бо не зусім добра зразумеў, ён, чаго хоча той.

— Дык куды-ж гэта мне цяпер дзецца?

Павал запытаў і змоўк, а пасля ні то крыўдуючы, ні тэ пытаяючы ў брата парады, дадаў:

— Хіба ў старцы мне пайсці, ці што?..

І больш не сказаў ані слова.

— Дык што ты мяне дакараеш? — пакрыўджана азваўся Гарэнта. — Хіба-ж я вінаваты ў тым, што ты такі?.. Ці гэта ўсё гора мне аднаму трэба? Мо’-ж і Мікіта не хвор спагадаць брату, у аднаго-ж бацькі радзіліся. — і каб апраўдаць сябе, дадаў: — каб было на чым табе сядзець у мяне, дык тады сядзі сабе, я тады нічога не сказаў-бы табе...

— Я цябе не дакараю, чаго-ж мне цябе дакараць? А да Мікіты я не пайду, не згадзіўся-ж ён мяне тады ўзяць...

— Рабі, як сабе хочаш, але трymаць цябе болей у мяне няма сілы... Мікіта гэткі-ж брат табе, як і я, аднаго бацькі дзеци...

Тарэнта пастаяў колькі хвілін яшчэ, чакаў, можа яшчэ што скажа Павал, але нічога не дачакаўся і пайшоў, прычыніўшы за сабою вароты.

Калі братавы крокі сціхлі, Павал лёг і нацягнуў на галаву кажух. Нейкі час ён ляжаў нерухома і спакойна ляжаў побач з ім Мурза. А пасля гаспадар доўга моўчкі варочаўся і, выпростаючыся на ўесь рост, рыўся галавой глыбей у салому і паціху стагнаў. Сабака падняў галаву, прыслушаваўся і пачаў пысай шукаць гаспадаровага твара. Але твара ён не знайшоў, не мог падабрацца галавой пад кажух. Гаспадар маўчаў, а сабака адчуў, як заварушыліся, нібы ў ліхаманцы, каліяныя лапікі на старым кажусе. Нешта адгадаўшы, падаўся сабака яшчэ бліжэй да гаспадара і, аблізваячы языком гаспадараўшы шапку, паціху працягла пішчэй і раз-по-раз кратай лапай кажух у месцы, дзе, па ягонаму ўяўленню, было гаспадарова плячо.

А тымчасам Тарэнта проста з гумна прышоў на мікітаў двор і адразу паліпаў яму ў акно. Мікіта толькі што паклаўся спаць і задрамаў. Ён падхапіўся з ложка і падаўся да акна, прыглядаючыся, каб пазнаць, хто там стукае ў такі позні час, а пазнаўшы брата, у адной бляізне вышаў на двор.

— Чаго гэта ты ў такі час ходзіш? Мо’ што? — ён не дагаварыў, устрывожаны нечым неадгаданым.

— З Паўлам я ото гутарыў... — Тарэнта гаварыў, пазіраючы сабе пад ногі, і дзівіўся мімаходзь на левае крысо сваёй парыжэлай світы.

— А-а! — працягнуў, здагадаўшыся, Мікіта і, заспакоены адгадкай, шырока, на ўесь рот, пазяхнуў. — Дык што?

— Дык што? Дык што? — узлавана перадражніў яго Тарэнта. — Табе ўсё нічога, а што гэта я каму падраджаўся хіба да смерці карміць яго, рабіць на яго, ці што? Мне ёсць на каго рабіць. Поўная хата вунь, раблю, ды ніяк

нарабіць на іх не магу, а ты-ж, здэцца, гэткі-ж брат яму, як і я. Заўтра ён да цябе прыдзе, я адправіў.

— Я яго да сябе не прасіў,—спакойна сказаў Мікіта.— Патрэбы я ў ім анікай не маю.

— А я маю патрэбу, што я кармлю яго цэлыя тро гады?

— Ты пасля бацькі дабро за яго ўзяў.

— Я табе тое дабро аддам, з'еш ты яго. Дабро ўзяў! А лячыў я яго за якія грошы? і сваё вунь дабро аддаў на гэта.

— Вельмі ты ўжо багата перадаў там.

— А можа ты свайго перадаў, га? Яшчэ ўпікае...

— Я не перадаваў, бо я-ж і ягонага не браў.

— А зямлю арэш?

— Зямлю я купіў, і ты зямлёй мяне не ўпікай.

— Багаты, а сэрца не маеш, як воўк.

Мікіта наступіў нагою на камень, доўга і ўпарта ўціскаў камень у зямлю і злаваў, што нельга разабраць, ці то нага падаецца мякаццю, ці то зямля.

— Ён заўтра да цябе пярайдзе. Я сказаў яму, што больш трymаць яго не буду, няма на чым.

— Хм...—Мікіта варухнуў плячыма і злосна адштурхнуў нагою камень.—А чаго-ж гэта ён да мяне прыдзе? Я-ж яго не прасіў ісці.

— А куды-ж ён пойдзе?

— А куды хоча, няхай ідзе, мая справа якая?

— У старцы гоніш?

— Няхай сабе і ў старцы ідзе. Ці ў яго аднаго такая доля? Па старцах людзей багата ходзіць...

— Тфу!—Тарэнта злосна з сілай плюнуў сабе пад ногі і, завярнуўшыся, пайшоў з двара. Каля варот яшчэ спыніўся і кінуў у бок да Мікіты:

— Нібы гэта мне аднаму трэба... Ды няхай яно ўсё пропадам прападзе, няхай згарыць, што мне. Я гэта не абзадачваўся карміць яго да самай смерці...

Мікіта, не даслухаўши да канца братавых слоў, пайшоў у хату.

А назаўтра абодвух братоў здзівіла, калі ў працягу цэлага франку Павал не прышоў дадому. Зразу-ж пасля снедання Тарэнта пайшоў у гумно. На саломе ляжаў пакінуты Паўлам кажух, а самога яго не было. Тарэнту рупіла дазнацца, куды пайшоў Павал. Рупіла і таму, што баяўся, каб не нарабіў брат з сабою чаго нядобрага і таму яшчэ, што была надзея, што ўрэшце Павал пайшоў кудысь у

людзі, далей ад дому. Вось чаму, калі не прышоў Павал дадому і ў працягу цэлага дня, не прышоў і нанач, Тарэнта паспакайнеў, паразыўши, што Павал пайшоў жабрачыць. Каб зусім упэўніцца ў гэтым, схадзіў на другі дзень пад вечар Тарэнта ў Кірпатаўку да радні, хацеў дазнацца, ці не ў іх часам Павал. У радні Паўла не было і, заспакоены, ён павольна ішоў дадому палязымі сцежкамі. Сцежка вілася то сярод нязжатай ящэ ярыны, то пожнямі, на якіх стаялі ў бабках снапы жыта і ярыны. Стаялі бабкі даўгім радам, адна за адной, па ўсёй вузкой паласе. Час ад часу трапляла паласа шырэйшая і снапоў на ёй было больш, бабкі стаялі на такіх у два рады. Паміж палос даўгія чубатыя межы. На межах трава дзікая і лазняк, і маладыя хвойкі. Межы канцамі сваімі ўпіраюцца ў бальшак, за якім сцелецца шырокі абшар панская зямлі. Той абшар для Тарэнты стаў больш знаёмым за гэнае лета. Дзень у дзень ідзе ён туды ў заработка: то жаць, то касіць, то прыбрываць снапы. Ходзячы марыць аб сваёй зямлі, ящэ не знайдзенай тут.

Па-над полем плывуць лёгкія мяккія ветры. Ад вятроў шамаціць спелае калоссе ў снапах, састаўленых бабкамі. Далёка, куды сплываюць вятры, над балотам чарннее ўпочемках малады ящэ лес. Густая цемрадзь вісіць над тым лесам, а Тарэнта спыніўся ў полі і блукае ў той далечыні вачыма, шукаючы ў яе нямотнасці адказу на свае мары. Нерухома, як укопаны, стаіць ён. Нешта неабдымна вялікае, урачыстае і трывожнае прышло ў чалавека ад шырокага палявога прастору, ад прахлады і цішыні, узяло чалавека ўчэпістымі рукамі сваімі за самае балючае, спыніла яго, і тады чалавек, як ніколі ящэ блізка, убачыў самога сябе, зразумеў сваю прыкованасць да зямлі, сваю вечную ад яе залежнасць і сваё бяссілле. Дзяцінства, юнацтва, маладосць, сілы ўсе,—усё будзе аддадзена ёй. Рахманым зверам ляжыць зямля спрадвеку вакол гэтага чалавека і бярэ ад яго ўсё, бярэ назаўжды, не вяртаючы ўзятага, даючы яму ад сваіх вялікіх скарбаў толькі жабрацкую долю.

Усё жыццё чалавек гэны прагне большай блізкасці да зямлі, спадзяючыся ў гэней блізкасці знайсці самога сябе, гаспадара. А зямля ляжыць вакол яго, поўная загадкавасці, вабіць сваёй блізкасцю, дражніцца сваімі багаццямі і не пераступае іх.

— Каб хоць колькі, каб хоць кавалачак нейкі мне сваёй зямлі, хіба-ж бы я тады жыг' так?.. Хіба-ж бы шляўся па чужому, губячы там свае сілы? Эх-ха!..

Тарэнта азірнуўся наўкola па полі і пайшоў. Не спы-

няючыся, ішоў да самага свайго двара, а ў варотцах спыніўся, упёршыся поглядам у чорную пляміну свайго акна.

З-за хмар ледзь-ледзь прасвечваў месяц і па дварэ паўзлі мутныя, ледзь прыкметныя цені іх. Пад ценямі, нізкая, натапырыўшыся страхой і няроўнымі вугламі, стаяла былая столка, цяперашняя ягоная хата, цёмная і маўклівая.

— «От, здохнеш у гэтай хаце і ніхто табе не дапаможа, ніхто па табе не спагадае».

Да хаты ўсяго некалькі кроکаў. Перад вачымі ляжыць з адбітм краем камень з жорнаў. Ён замест ганка. За ім невысокі парог і вузкія дзвёры. Дзвёры, як адчыніш, трымай за клямку, а то адкінуцца аж да сцяны, а перад тым, як стукнуцца аб сцяну, заскрыгочуць, каўзануўшыся па глінянай падлозе. Варта-б хутчэй пайсці ў хату. Там напэўнене стаіць, прыхінуўшыся плячыма да печы, высокая і маўклівая ягоная жонка, чакае яго, каб разам вячэраць. У жонкі на шчаце пад вокам бародаўка. Падобна бародаўка на слязу, і Тарэнту здаецца часта, што жонка нечага плача. Гэта адтаго, што вобраз жонкі вечна стаіць перад вачымі ў яго цяжкім дакорам за жыццё, якога не здолеў наладзіць ён і для яе, і для сваіх дзяцей. Цераз гэта і не хочацца ісці ў хату і Тарэнта пазірае ўправа на суседскі гарод. За плотам сярод канапель стаіць там пудзіла, стаіць, здзіўлена растапырыўшы ў бакі рукі, і цікуе за ўсімі з-пад нізка насунутай на колік шапкі. Раздражняе Тарэнту пудзіла, бо заўжды здаецца яму, што нехта жывы стаіць там, сярод канапель, і цікуе за яго дваром.

— Чаго-ж гэта ты, як аслуپянелы, стаіш?

Тарэнта не чуў, як вышаў з яго хаты Мікіта і падышоў да яго. Ад нечаканасці перапалохаўся і пачаў адплёўвацца.

— Я наўмысле зайшоў да цябе. Ты з ім, з гэтым, часта гаворыш тое-сёе, дык глядзі, во што. Чалавек ён палітычны, пад наглядам жыве. Ён тут водзіць хэўру, пакуль свайго даходзіцца, во што...

У Мікіты на круглым прыплюснутым твары скучанкай тырчыць маленъкі кірпаты нос, тырчыць над самай губой так, што аж няма дзе вусам расці, і яны падаліся ў бакі і ўгару.

— І ў каго ты толькі ўдаўся такі? На чарта табе такім займацица, а? Думаеш разбагаееш, калі чалавека ўтопіш? Глядзі; Мікіта, некалі і ты даходзішся.

— Мне няма чаго даходжвацца. Я ото цябе, як брата, папярэджваю, і ўсё. Не паслухаеш, дык некалі памянеш маё слова, во што.

Мікіта пайшоў да сябе, а Тарэнта зайшоў у хату, павячераў і, сказаўши жонцы, што сходзіць, зірне на выгане каня, зноў пайшоў.

Конь зафыркаў, сагнуўшыся пысай па роснай мураве, і паскакаў у бок ад канавы. Праскакаўши некалькі крокуў, ён спыніўся, прыслухаўся да наваколля і, апусціўши голаў долу, зашамацеў губамі ў мураве. Тарэнта пастаяў яшчэ колькі хвілін на дарозе, пазіраючи, як грызе конь, і пайшоў назад у вёску на сузонаў двор.

Хата Сузона Каляды паміж суседнімі зусім губіцца. Увечары гэта яшчэ больш у очы кідаецца. Увечары давыдзюковы бярэзіны, і так высокія, яшчэ больш угару лезуць і засціць густым галлём, засланяюць неба над вуліцай і над сузонавым дваром. А ўслед за бярэзінамі лезе ўгару вострым гонтавым дахам і давыдзюкова хата. А з другога боку, адварнуўшыся глухой сцяной да калядовай сядзібы, стаіць хата Піскуні Арцёма. І калядова хата, не ведаючи, куды ёй кінуцца, збянтэжана стаіць пасярод неабгароджанага двара, натаптырыўшыся саламянай стрэхай і няроўна абрезанымі вугламі, ды ад збянтэжанасці яшчэ ніжэй прысядае да зямлі. Па вышыні яна акурат у рост Хвойчыку Міхалку. Ён стаіць каля хатній сцяны, абапёршыся на яе плячыма, а шапка ледзь не кранаецца яе страхі. Высокі, дужы ў плячах, ён, як-бы наўмысля, падпёр плячыма сузонаву хату, каб яна не абурылася.

— Ну і хата-ж у цябе, Сузон,—кажа ён, варухнуўши плячыма,—каб піхнуў, дык і абярнулася-б.

— Княжацкі палац, а не хата.

— А ў цябе, Тарэнта, лепшая?

— Я-ж табе не раўня, ты-ж гаспадар, а я бабыль, на чужым сяджу.

— Гаспадар, толькі што...

У гэтых час прышоў на сузонаў двор і настаўнік. Ён павітаўся, падаўши ўсім руку, і спыніўся побач з Тарэнтам. З ім першым і загаварыў.

— Як-же будзе, дзядзька Тарэнта? На-днях-ж апаначне поле заворваць, не слухае вашай справядлівасці ён, а?

— У паноў, відаць, справядлівасці няма. А вышэй каб пайшоў, можа і знайшоў-бы яе.

— Няма яе і там і часу-ж няма шукаць. Справа не ў гэтым. Справа ў тым, каб зрабіць ўсё як мага дружней і лепш, так, каб не было ім за што ўчапіцца. Як, мужчыны? Гаварылі з імі?

— Гаварылі. Араць ні за што не дадуць.

— А калі стражнікі прыедуць?

— Усёроўна не дадуць.

— Галоўнае, каб тады не спалохаліся ды не разбегліся. А яшчэ думка ў мяне ёсь, што можа-б варта зараз-жа, звончы снапы, пачынаць самім поле араць, не чакаючы яго. Як зааруць, яшчэ мацней будуць трывмацца. Як па-вашаму?

— Так і па-нашаму. Я бо думаю, што так лепш будзе. Пакладзе чалавек сілу на ворыва, тады крыўда яшчэ большая будзе.

— Значыць трэба з усім пагаварыць заўтра-ж, каб так і рабілі: няхай звончы снапы і зараз-жа, следам, аруць. Трэба ўсё рабіць, каб не вам бегаць ды шукаць на яго ўправы, а каб ён бегаў. А яму хутка і ў Пецербург ехаць... Адным словам, трэба ўсё рабіць неадкладна і рабіць усім разам. Пакуль ён сюды-туды кінецца, поле будзе заворана, а тады няхай сабе і стражнікаў вядзе, тады яны нічога не зробіць... І глядзіце, хлопцы, каб хто з іх на вас не паказаў.

— Нашыя людзі не такія...

— А каго дык і вельмі трэба сцерагчыся,—сказаў Тарэнта, прыпомніўшы сваю гутарку з Мікітам.—Так і не ўгледзіш, як выкажуць, хто пачаў ўсё гэта. Ёсьць такія, вунь хоць-бы і брат мой, Мікіта...

— Мікіту прыстрашиць можна.

— Дужа ты яго прыстрашиш. Гэта-ж не чалавек, а я сам не ведаю, што. Ён гэта мне сёння нешта намякаў ужо, каб я не вельмі важдаўся з вамі.

— Яго прыстрашиць трэба,—паўтарыў Міхалка,—з ім няма чаго цацкацца.

— Гэта няхай тады хто-небудзь адзін зробіць,—заўважыў Буднік.

— Я і зраблю. Вось зараз-жа пайду і пагавару з ім. Тошна яму зробіцца.

Цямнела. Месяц знізіўся і згубіўся ў хмарах. Усё больш і больш назолліва лезлі да людзей камары. Яны ліплі да твара, да рук, да ног, усмоктваліся ў чалавече цела. Людзі барапліліся ад камароў і злавалі.

— Хадземце,—запррапанаваў настаўнік.—Заўтра-ж толькі пагутарце з мужчынамі, ды трэба дзейнічаць, не трэба ўпусканіць часу. А ты, Міхалка, з Мікітам будзь асцярожным: прыстраш сабе, але яму асабліва не прагаварыся.

— З ім я пра што-ж гаварыць буду? Яму я скажу толькі камплементаў пару і ўсё.

Мужчыны зарагаталі і пайшлі ў вуліцу, а Сузон застаўся стаяць на месцы. Калі адышліся мужчыны хаты на трох, ён

намерыўся пайсці ў хату і тады-ж зауважыў, як нехта пералазіў цераз плот з ягонага агароду на старастаў. Подбежкам ён кінуўся ў агарод, але пакуль падбег туды, больш нікога не ўбачыў і пайшоў у хату, парашыўши заўтра раніцою сказаць пра гэта настаўніку.

Тымчасам Міхалка прышоў у мікітаву хату. Жонка мікітава сядзела пры лучыне, а Мікіты дома не было.—Не ведаю куды гэта ён сцёгся,—сказала яна на міхалкава запытанне.—Ды пасядзі ўжо, нікуды-ж не дзенецаца, прыдзе.

І сапраўды, цераз колькі хвілін ён прышоў. Прыйшоў, задыхаўшыся, нечым устрывожаны. Змеціўши ў хаце Міхалку, збянтэжыўся і доўга стаяў ля парога, абтрасаючы світу.

— Дзе гэта ты хадзіў поначы?

— У гумно?—жонка хацела яшчэ нешта сказаць, але

Мікіта перабіў яе.

— Ты вось сядзі, калі сядзіш. Трэба было, дык хадзіў, мо’-ж парадку ніхто не навядзде.—А знайшоўши сабе апраўданне, ён паспакайнеў і загаварыў да Міхалкі.

— Нешта-ж ты гэта позна, гэта-ж ніколі не было такога?

— А як патрэба з’явілася, дык і прышоў. Даў выйдзем на якую хвіліну на двор.

— Сакрэт які ў цябе, ці што? Ну, хадзем.

Міхалка падняўся з лаўкі і пайшоў следам за ім. А ў сенцах, як адчыніў Мікіта дзвёры, сказаў:

— Ты нашто апастыраешся з людзьмі, Мікіта, а? Чаго ты ходзіш там, дзе табе не трэба?

— Як гэта я хаджу, дзе не трэба? Што ты, чалавеча, чаўпеш?

— Я не чаўпу. Адно скажу, што ногі людзі перабіць могуць, калі будзеш лезці не ў сваё. Не ў свае аглоблі не ўпрагайся, Мікіта. Дабра з гэтага не будзе.

Мікіта спалохаўся, парашыў, што яго бачылі і пазналі.

— Далібог-жа я ото ад рэчкі ішоў, цераз сузонай двор, аж бачу вы там, дык я па агародах пайшоў...

Міхалку такое мікітава признанне аж падмыла.

— Дык ты і сёння бегаў за намі? І падслухаў, а?

— Далібог-жа нічога я не чую, ад рэчкі ішоў я, во што.

— Ты мне не спавядайся, я не поп. А толькі калі ты хоць каму пра ўсё гэта скажаш, тады памятай, так гэта табе не абыйдзеца. Я наўмысля пайшоў, каб гэта сказаць табе.

— Вось табе і на! што гэта ты, чалавеча? Ці мне ўжо нельга і па зямлі хадзіць? Што-ж гэта вы надумаліся? За каго-ж гэта вы мяне лічыце? Ці я вораг сабе, ці што? А ні

дай бог, што цяпер здарыцца, дык я пакутваць павінен?  
Што-ж гэта вы, хлопцы, бога не маце, ці што?

— Я табе сказаў, што трэба было, і ўсё. А ты памятай...

Міхалка пайшоў, а Мікіта, разгублены, спуджаны яго-  
нымі словамі, яшчэ доўга стаяў на дварэ, пакуль крыху  
супакоіўся, і толькі тады пайшоў у хату. У хаце, зацікаўле-  
ная tym, што прыходзіў Міхалка, чакала жонка і сустрэла  
яшчэ на парозе пытannем.

— Чаго, чаго? Усё табе ведаць хочацца,—злосна бурк-  
нуў на яе Мікіта і са злосцю бургануў на палок з сябе світу.

— То чаго гэта цябе ўскруціла? Якое ліха яшчэ, чаго  
ты?

— Таго, што жыць вунь мне няма як, па зямлі ўжо хадзіць  
нельга мне. З'ядзяць можа хутка, тады от парадуешся...

Жонка больш нічога не пытала, каб не ўводзіць яго  
у злосць, баялася, што пачуюць сварку каморнікі. Мікіта-ж  
моўчкі павячэраў і лёг спаць, а ўжо ў ложку расказаў  
жонцы пра сваю гутарку з Міхалкам.

## П А Д З Е Я      Д З Е В Я Т А Я

Ц ераз тры дні ўвечары ў школу да Будніка на пашто-  
вых конях прыехаў з пакетам стражнік. Пакетам  
Будніку прапанавалася неадкладна-ж з'явіцца да ўрад-  
ніка, каб даць некаторыя тлумачэнні на цэлы рад пытан-  
няў, звязаных, як было напісана ў пакеце, з ягонай службай.

Яшчэ цераз два дні павінна была прыехаць Ліда, і Буд-  
нік падумаў, што калі нічога асаблівага не крыеца за  
словамі, напісанымі ў пакеце, ён зможа проста з воласці  
праехаць на станцыю і сустрэць яе. Ён нават рад быў не-  
калькі такому выпадку. Ведаючы, што Ліда прывязе з са-  
бою што-ні-што з партыйнай літаратуры, ён меркаваў як  
вышкарыйстае яе, што зможа не асабліва хавацца з ёю, калі  
з гутаркі з ураднікам высветліцца, што яны ні ў чым сур-  
ённым яго не западозрылі. І заадно меркаваў як-бы лепш  
сустрэць Ліду ў сваім пакоі. Ён парашыг ю неадкладна-ж  
папрасіць жанчыну, якая даглядала за школай, каб яна да-  
гледзела і ягоны пакой. Трэба было спішацца і ён паслаў  
за жанчынай хлапчука, а сам пачаў рыхтавацца ў дарогу.

Жанчына хутка прышла. Здзіўленая такімі нечаканымі  
і познімі зборамі ў дарогу, яна запытала настаўніка, ці  
надоўга ён едзе.

— Дні на тры. Раней у воласць, да ўрадніка, вось нешта  
пакет прыслалі, а пасля на станцыю, сустракаць буду ня-  
весту.—Ён усміхнуўся, эмеціўны на твары ў жанчыны  
здзіўленне.—Так, так, нявесту, у госці да мяне едзе. Вось  
я і хочу прасіць вас, цётачка, каб прыбраці ў мяне хоць  
троху, а то-ж я такога беопародку тут нарабіў, што яна  
спужаецца і ўцячэ назад.

— Дык гэта праўда?

— А як-жа вы думалі. Самая што ні на ёсць праўда. Цераз два дні на трэці чакайце, прыеду ўжо не адзін.

— Ну, дай бог шчаслівай дарогі, калі так.

Стражнік стаяў на дварэ калі коней. Калі Буднік, развітаўшыся з жанчынай, пайшоў садзіща, сеў за ім і стражнік, і хутка, як паехалі, пачаў драмаць. Тады Буднік, узіраючыся ў ягоны твар, прыпомніў Пецербург і свой арышт. Мільганула здагадка, што за ўсім гэтым выклікам цераз пакет можа хавацца таксама арышт, але ў гэта не верылася, калі бачыў перад сабою спіну паштовага рамізника і спакойны санлівы твар стражніка, які зусім не сачыў за ім, нічога не патрабаваў ад яго, а спакойна драмаў, скіліўшыся галавой на сена. Можна было сыйскі з каламажкі і пайсці ў лес: ён-бы не толькі не затрымаў, ён нават не пачуў-бы. Хутка, каб больш упэўніцца ў tym, што ўсё гэта не хавае за сабою нічога сур'ёнага, Буднік папрасіў рамізника спыніцца, а сам злез і адышоў у бок ад дарогі. Стражнік прачнúўся, разбуджаны гаворкай, але нічога не сказаў яму, і калі Буднік прышоў і зноў сеў на сваё месца, ён, як і раней, драмаў. Гэта зусім супакоіла і Буднік аддаўся марам пра блізкае спатканне і ўспамінам пра далёкі, даўно пакінуты Пецербург і пра сваіх, пакінутых там, таварышоў.

У гэты-ж вечар збіраўся ў дарогу, у Пецербург, і Міхаіл Палікарпавіч Галынскі. Склаўшы свае рэЧы, ён перад заходам сонца пайшоў да возера, каб паблукати па яго беразе і пасядзець на сваім звыклым месцы. Як і заўжды, ён сеў на лавачцы і пачаў узірацца ў супроцьлеглы бераг возера, над якім высокай сцяной стаялі алешины. Стаялі дрэвы, нерухома, а над імі, над берагам, над самай вадой, сядзеў чалавек. Ён сядзеў, згорбіўшыся, падагнуўшы пад сябе ногі так, што галава ягоная амаль ляжала на каленках. Галынскі доўга, аж да стомы ў ваччу, узіраўся ў чалавека, хапеў спаймаць у ягонай постаці хоць адзіны рух, але чалавек не кранаўся з месца, сядзеў нерухома. Калі ног у яго гэтак сама нерухома ляжыць нешта чорнае.

Калі Галынскі намерыўся адвесці свой погляд у бок, чалавек шавяльнуўся, варухнуў галавою, зірнуў на возера, навакол сябе і, крыху падняўшыся над сагнутымі нагамі, няўдала кінуўся ў ваду. Галынскі ўсхапіўся з лаўкі і застыў на месцы. Над вадою цераз момант мільганула два разы галава, узняліся, хапаючыся за ваду, рукі, мільганула белая кашуля і ўсё знікла. Чорнае, што ляжала калі ног у чалавека, аказалася сабакам. Як боўтнулася вада, сабака

падняў голаў, насцярожана азірнуўся, прыслухаўся і, калі ўбачыў на вадзе галаву свайго гаспадара, забрахаў, бегаючы па беразе, і кінуўся ў ваду. Ён доўга з піскам плаваў па возеры, соваў у ваду пысу, фыркаў і зноў пішчэў. Стаміўшыся-ж, вылез на бераг і, не страсануўшы з сябе ваду, пачаў выць. Тады Галынскі пабег у двор.

Човен падцяглі па прыбярэжнаму піску да вады і не паспей Галынскі сесці на лавачку, як парабак спіхнуў човен у ваду. На вёслах сядзеў панскі конюх, а маладзейшы парабак, як паплылі, адпіхнуўся яшчэ ад берагу восцямі і човен роўненъка пабег з-пад вёслаў па гладкай паверхні возера да другога берагу, дзе выў сабака. Калі човен наблізіўся, сабака кінуўся ў ваду, падплыў да чаўна і з піскам паплыў назад, ведучы за сабою човен да месца, дзе ўтапіўся яго гаспадар. Конюх узяў восце ў руکі, стаў у чаўне на каленкі і апусціў восце ў ваду.

— Ён дзе-кольвец тут і ляжыць,—сказаў ён, мацаючи азёрнае дно.—Сплыць далёка не сплыве, вада тут дужа павольна ідзе.

Дно было далёка. Восці стукалі жалезным рогам у дно, нічога не знаходзячы, а з дна падымаліся на паверхню вады бурбалкі. Тады падаліся з чоўнам трошачкі ў бок. Там восці і натрапілі на тапельца.

— Здаецца, знайшоў,—сказаў конюх,—і паціху пачаў падымашь востце ўгару. З дна густа пайшлі па паверхні бурбалкі, успыла жоўтая муць, а з яе, зачэпляная восцямі, выплыла белая пачосная кашуля ды мільганула, крутнуўшыся, і зноў скавалася ў ваду чалавечая галава.

— Бяры рукамі, каб не ўпаў.

Маладзейшы ўхапіўся за кашулю рукою, а конюх паволі павёў човен пад бераг, дзе можна было лёгка вылезці на зямлю.

Човен ткнуўся тупым носам у мяккі бераг і стаў. Конюх, спышаючыся, вылез з чаўна, папрасіў Галынскага патримаць човен, а сам нагнуўся над вадою і пацёг тапельца на бераг. Тапельца паклалі на беразе на траве. Непадалёк ад яго сеў сабака і ўстрывожана ціха пішчэў. Галынскі нагнуўся над тапельцам і прыслухаўся да сэрца. Следам за ім прыслухаў сэрца і конюх, і злёгку ўсміхнуўся, сказаў:

— Капут яму, пане. Дзе-ж ён будзе жывым, паляжаўшы ў такой вадзе. Не-е ўжо.—А пасля, прыгледзеўся да тапельцевага твара, паведаміў:—Гэта Павал Шкробат з Шапятоўкі, селянін тутэйшы.

— А як-жа гэта ён, чаго?

— Наўмысля пэўне. А то што-ж яму было рабіць? Ён быў сарваны, працаца жывот не даваў, бо як возьмецца за што, яго і сагне крукам. Такі чалавек ні да чаго ў жыцці.

Конюх памаўчаў. Ён доўга ўглядзеўся ў пасінелыя, худыя тапельцавы ногі, на якія садзіліся камары, потым пайшоў да куста, наламаў галля з алешицку і ім пакрыў ногі і твар.

— Браты цяпер рады будуць,—сказаў ён,—хоць неяк рукі ён развязаў ім.

Галынскага слова конюхавы здзівілі і крыху спалохалі сваёй грубай праудзівасцю.

— Яму, небараць, больш і ходу не было як сюды от.—Ён кіўнуў галавою ў бок возера.—Як па-нашаму, дык так яно лепш, раз ужо чалавек ні да чаго няздатны, раз такое здароўе,—дадаў ён яшчэ, змечіўшы, што Галынскі не разумее яго.

Непадалёк ад тапельца, пад дрэвам, ляжала невялікая старая торба. Конюх адышоўся, падняў торбу і зірнуў у яе. У торбе ляжала некалькі скібак чорствага хлеба і каля дзесятка спечаных бульбін.

— Ён, відаць, па стардох хадзіў,—сказаў конюх.—Ну, то гэта ўжо не жыццё, я вам скажу: хадзі, прасі, ды няхай яно згарыць, лепш ужо так от.

Ад тапельца маладзейшы парабак пайшоў у вёску, каб наказаць радні, а Галынскі з конюхам на чаўне паплылі назад на свой бераг. Там Галынскі сеў на лавачцы.

За плячыма прывычна шамацела асіннікае ліске. Над галавой звінелі камары, а вочы блукалі па гладкаму чыгстому прастору вады, цёмнаму ў густой сіняве сваёй, на якой жылі звонкія, у вячэрнія цішы, усплескі рыб.

Дзесяці блізка суседзіла ноч, хоць і было яшчэ зусім відна. Падкрадалася ноч ледзь прыкметнымі шолахамі ў кустах з-за плеч і з вялікага лесу, што на той бок возера, дзе ляжыць тапелец, і з самага аэранага дна падымеца нач. Русалкай з падання хутка падымеца нач з аэранага дна, стане над возерам і шырокі распусціць круг галавы свае чорныя, пышныя валасы. Цёмнымі пасмамі пацягнуцца яны ў наваколле, злучацца там з зямлёй і лясамі і тады кане зямля ў дрымотную бездань. Чистая і звонкая ўсталюеца на зямлі цішыня і будуць у ёй гукі больш выразнымі і акругленымі, і мыслі будуць гэтак-жэ больш акругленымі, дадуманымі да свайго канца. Чалавеку тады захочацца большага, чым яму дадзена, і сябе ён адчуе здольным на большае і на смялейшае, чым робіць штодзень. Захочацца шырокімі і смелымі крокамі волата праісціся па

зямлі і абвясціць людзям новае і радаснае, у чым жыве  
спрадвечная іхная мара пра лепшае, пра больш шчаслівае.

Ад дум Галынскага адварвалі галасы, якія раптам узніклі  
на другім беразе каля тапельца. Відаць, прышлі туды ся-  
ляне цэлай групай, каб забраць пажойніка ў хату. Галынскі  
па галасах адгадваў, як сяляне бралі тапельца на рукі, як  
паклалі на калёсы. Хутка галасы прымоўклі і ў цішыні за-  
бразгалі па лясной дарозе колы. Тады Галынскі пайшоў да-  
дому. Там ён доўга яшчэ сядзеў сярод Пілацеевыхых, апавя-  
даючы ім пра здарэнне з тапельцам. Спаць лёг позна, а  
раніцою адразу ж паехаў на станцыю.

Ранак быў ядраным. Сонца, адрываючыся ад зямлі, плы-  
ло ў гару, і награвала зямлю, але яшчэ не было горача. Коні  
дружна беглі рысцю, падымуючы капытамі пыл. Пыл не  
паспяваў падняцца і кружыўся пад каламажкай, а 'пасля  
цэлымі слупамі доўга стаяў над дарогай. Галынскі зажмур-  
ваў ад сонца вочы і ўглядаўся ў дарогу наперадзе.  
Хутка ён змеціў на дарозе трох коннікаў і наперадзе ад іх  
некалькі чалавек, якія ішлі пешшу. Галынскі сядзеў, не  
адрываючы ад дарогі погляду, аж пакуль не нагналі кон-  
нікаў. Калі каламажка начала наганяць іх, коннікі з'ехалі  
ў бок з дарогі і спыніліся. Спыніліся і тыя, што ішлі пеш-  
шу. Галынскі зразумеў, што вядучь арыштаваных. Ад гэтага  
стала няёмка. Абмінаючы іх, Галынскі прыўзняў шапку і  
павітаўся. Сяляне адказалі на прывітанне і тады пайшлі,  
а Галынскі прыпомніў, што бачыў старэйшага, з чорнай  
барадой, і другога, высокага русага, на дварэ ў Пілацеева.

«Няўко-ж за гэтую справу з зямлей?»

Ён звярнуўся з пытаннем да фурмана, але той пра  
арысты нічога яшчэ не ведаў.

Галынскі азірнуўся назад. Абкружаныя пылам, узнятым  
коньмі і каламажкай, ішлі па пясчанай дарозе арыштаваных,  
а за імі, на адлегласці некалькіх кроакаў, ехалі конныя  
стражнікі. Галынскі падумаў, што сяляне ў гэты момант  
пазіраюць на яго з дакорам, і адтаго таропка адвёў погляд  
ад іх. Ехаў, пазіраючы сабе пад ногі, сагнуўшыся, яшчэ  
доўгі час баяўся падняць галаву і азірнуцца, а калі азірнуў-  
ся яшчэ раз, постаці арыштаваных сялян і стражнікаў былі  
ледзь прыкметнымі над далёкім узгоркам. Захацелася хут-  
чэй ад'ехаць ад гэтих месц, дзе давялося ўбачыць так  
багата цяжкога і незразумелага, захацелася да сябе ў Пецер-  
бург, у спакойную адзіноту, каб там адбумаць бачанае і зра-  
зумець яго, разобрацца ў ім, каб там вызваліцца ад пачуцця  
бездапаможнасці, якое нарадзілася тут, у гэтих месцах, і  
цяпер ціснула на мозг, прыгнечвала і не давала спакою.

## П А Д З Е Я      Д З Е С Я Т А Я

У купе, да Ліды, у якім яна доўгі час ехала адна, зайшло двое новых пасажыраў. Адзін з іх нізкарослы і каранасты, лысы, з добрымі светлымі вачыма, як распрануўся ў вагоне, дык засумяціўся, раскладаючы па палічках свае чамаданы і вузлы, а другі сеў да акна паважна, праз меру спакойны ў гэтай паважнасці, і разгарнуў свежы нумар газеты. Быў гэты худашчавым, высокім, гладка прычансным і ўвесь, ад прычоскі да даўгіх пазногцяў на пальцах левай рукі, быў задужа ён далікатным і адтаго непрыемным.

— Прабачце, я ўстываць буду.

Ліда падняла голаў і аправіла на пляцах сукню. Тады пасажыр, які раскладаў свае рэчы, пакланіўся ёй і вышаў з купе, а другі моўчкі сядзеў, закрыўшыся газетай. Ліда скінула з сябе коўдру, седзячы на лаўцы, яшчэ раз агледзела сукню і, падцягнуўшы да сябе ногі, пачала апраўляць панchoхі. Вачыма ўвесь час сачыла за суседам, які нерухома сядзеў, закрыўшыся газетай. Спусціўшы панchoху, Ліда зацівалася сваёй нагой і, гладзячы далонню гладкую выпукласць свайго калена, усміхнулася. Пасля зноў нацятнула на нагу гладкі шоўк панchoхі і, ужо зусім гатовая, спусціла ногі ўніз і надзела чаравікі. Была яна радаснай па-дзяцінаму. Радасць была задзірыстай і неспакойнай. Ад гэтага, выходзячы з купе, каб пайсці памышца, яна кінула да свайго суседа:

— Я даўно ўжо гатовая, вы смела можаце адкрыцца,— і, не даслухаўшы, што сказаў ён, вышла. А ў калідоры, звяртаючыся да другога свайго суседа, запытала:

— Скажыце, хто такі наш сусед па прафесіі?

— Здаецца аграном. Земскі аграном,—адказаў той, не-  
калькі збянтэжаны такім нечаканым запытннем.

Стоячы ўжо над умывальнікам перад люстэркам, Ліда  
аблівала твар вадой з поўных далоней. Пасля дзівілася,  
як сцякае з твара вада, капаючы цурком з кончыка носа,  
зноў смяялася і падоўгу прамывала вочы, не ведаючы, на-  
што патраціц лішак сіл і радасць. Радасць была бязмерна  
вялікай, такой, калі хочацца абавязкова падзяліцца ёю хоць  
з кім, хто згódзіцца выслушаць. Яшчэ чатыры прыблізна га-  
дзіны і канец дарозе, а там спатканне, так даўно чаканае.  
Уяўляючы ўсё гэта, Ліда жмурыла ў усмешцы вочы і шап-  
тала да некага ласкавыя, пышчотныя слова.—«Любы ты  
мой, харошы, родны».—Слухала свой голас і зноў жмуры-  
ла вочы, а тады набірала яшчэ поўныя прыгаршчы вады  
і акунала ў іх твар.

Калі прышла ў купе, суседзі вялі паміж сабою, відаць,  
даўно, яшчэ да поезда, пачатую гутарку. Гаварыў больш  
маладзейшы, а другі час ад часу пярэчыў яму ці, не зга-  
джаючыся з яго меркаваннямі, выказваў сваё і не для  
таго, каб спрачацца, а так, каб сказаць тое, што думае.  
І адчувалася ў ягоным голасе да ўсяго нейкая палахлі-  
васць.

— Вайна,—гаварыў ён,—нясе ў сабе вялікую сілу разбу-  
рэння, так-так, і вы, Сузон Іванавіч, дарэмна, дарэмна вы-  
гаворыце, што вайна танней можа абыйсціся, чым мір.  
І няхай чатыры мільёны салдат у Еўропе і няхай яна на-  
армію і флот страціла за леташні год чатыры мільярды  
рублёў, але за тое-ж людзі, жывыя людзі асталіся. Гэта  
даражэй, чым што, так-так, даражэй...

— З'вашага пункту гледжання, але не з пункту гле-  
джання агульна-народных інтарэсаў.

— Як жа-ж так?—здзвіўся той.—А якія-ж мае пункты  
гледжання? Вось я, скажам, настаўнік, дзяцей вучу. Дзеці  
маюць бацькоў, адзетыя, нябосыя, а тады бацькоў забяруць,  
каго заб'юць, каго скалечачь. Ну, гэта, ведаце, няхай лепш  
міне яно, такое, так-так.

Лідзе гэная гутарка напомніла Пецербург. Апошнія ме-  
сяцы Пецербург жыў тэмай вайны, якой яшчэ не было, але  
якую прарочылі і ўгадвалі. У друку ўсё яшчэ жыло вод-  
гуле нядайний балканскай вайны. Журналісты стараліся  
адгадаць апошнюю арыентацыю Турцыі і балканскіх дзяр-  
жаў.

Газеты пісалі пра імкненні ваенай партыі Аўстрый і ня-  
мецкага мілітарызма. Прыпамінаючы святкаванне стогадо-  
вага юбілею руска-французскай вайны, газеты праслаўлялі

палітыку Расіі, абвяшчаючы яе палітыкай міру, і кідаліся папераджальнымі пагрозамі па адресу невядомых яшчэ ворагаў і ліслівымі паклонамі ў бок магчымых саюзнікаў. Таўстыя часопісы змяшчалі вялікія рэфераты прафесароў і палітычных дзеячоў, рускіх і замежных, у якіх абміркоўваліся зусім несхавана пытанні эканамічных інтарэсаў, якія будуць звязанымі з вялікай ёўрапейскай вайной, і пытанні, якія былі тэмай гутаркі і лідзінных суседзяў па купе, у якіх палітыкі даводзілі, што захаванне міру каштует народам на многа больш, чым выдаткі, якія былі-б зроблены, калі-б узнікла ёўрапейская вайна. Ба ўсім адчувалася незвычайная раздражлівасць і нервовасць. Было падобна, што дзесяці зусім блізка, хоць і ў баку яшчэ, блукае здань вайны. Палкія публіцысты штурхалі гэтую здань да актыўных дзеянняў і былі нездаволены, што народы так доўга затрымліваюцца.

— Дык няўжо-ж такі можа ўзнікнуць вайна? Гэта, Сузон Іванавіч, страшна, гэта вялікая бяда, так-так, страшная бяда.

— Зусім натуральна, можа і можа не ў далёкім часе.

Лідзе не хацелася слухаць гэтай гутаркі, не было жадання ўмяшашца ў яе і яна пайшла з купе ў калідор. Перад спатканнем, якога яна так доўга чакала, ні пра што іншае не хацелася думаць. У калідоры яна стала каля акна. Поезд ішоў сярод поля. Непадалёк ад чыгункі паказваліся вёскі. Яны вынікалі з-за ўзгоркаў і хутка знікалі, адыходзячы ў далічынъ. Тады перад вачыма слаліся паліявыя прасторы. За полем сінелі лясы, а перад імі на сенажацах, густа, на кожнай паласе, стаялі невысокія прысадзістывія, з вострымі вярхамі, стагі. Пасля лес, непрыкметна падкраўшыся, абкружваў чыгунку і поезд ішоў у цяні паміж дрэў, сеючы вакол сябе пасілены водгулем жалезны гоман.

Лідзе хацелася, каб хутчэй была патрэбная станцыя. Яна застыла каля акна, зачараўваная сваімі думамі. Хацелася разгадаць, які ён, ці не змяніўся. На адзін момант падыходзіў нечакана смутак, але яна адганяла яго, аддаючыся марам. Насустроч поезду дуў мяккі і ўплыў ветру. Яна высунула ў акно насустроч ветру голаў і, зажмурыўшы вочы, адчуваючы, як кранаецца твара вецер, думала пра першы пацалунак пры спатканні, адчувала яго сваімі вуснамі і тады, выставіўшы ў акно рукі, цягнулася імі ў загубленую за лесам далічынъ.

Перад апошнім перагонам зайшла ў купе і прыгатавала рэчы. Калі поезд пайшоў ад станцыі, апранула паліто і зноў вышла ў калідор. Яшчэ цераз нейкі час вынесла туды

і чамадан. Час ад часу высоўвала ў акно галаву і пазірала наперад поезду, ці не відаць станцыі. Станцыі не было, і Ліда была задаволена гэтым, хацелася авалодаць сабой перад тым, як выйсці з поезда. Але з тым, як набліжаўся поезд да станцыі, яна яшчэ больш хвалявалася.

Поезд прайшоў па маству над рэчкай і цераз чатыры хвіліны спыніўся насупраць чырвоных сцен даўгога казённага будынка станцыі. На момант Ліда замерла на месцы, узіраючыся ў натоўп людзей, які пайшоў ад станцыі да поезда. Пасля, як пайшлі з вагона яе суседзі па купе, скапіла чамадан і, спяшаючыся і адтаго блытаючыся ў дэвярах, пайшла за імі. Выходзячы з вагона, адчула, як забілася нястрымна шырока і часта сэрца, а рукі і цела ўсё акволела, і ногі пачалі дрыжэць. Думала, што выйдзе з дэвярэй вагона і ўбачыць яго, падасць яму руку. І ад гэтага ўсхваляваная і радасная, ледзь прыкметная ўсмешка шавяліла вусны. Зыходзячы на сходкі, зірнула ў натоўп, але таго, каго чакала спаткаць, не было. Ураз сышла з вуснаў усмешка, сэрца, скопленае трывогай, сціснулася і забілася часцей і не так шырока. Павольна, з расхрыстаным паліто, яна пайшла ад вагона ў бок да станцыі, ўсё яшчэ спадзяючыся на нешта. Яе абкружылі раміznікі, пыталі, ці далёка ехаць і прапанавалі свае паслугі. Не звяртаючы на іх увагі, блукаючы поглядам сярод людзей, што асталіся на дварэ паміж поездам і будынкам станцыі. Ліда ішла, ўсё яшчэ не губячы надзеі. Але таго, каго чакала, не было і ў пустым забруджаным зале станцыі, не было і на пляцоўцы за вакзалам. Не ведаючы, што рабіць, зусім разгубленая, яна моўчкі стаяла на высокім станцыйным ганку, абкружаная раміznікамі. Раміznікі наперабой нешта гаварылі ёй, а яна не слухала іх, думала, што зрабіць: ехаць туды ці пачакаць поезда і, захаваўшы крыгуду, паехаць назад? «А можа ён не атрымаў тэлеграмы? Ці можа быць захварэў, што-ж гэта я?». — і ўжо не пярэчачы, калі раміznік узяў з яе рукі чамадан, пайшла за ім. У высокіх мажарах, засланых сенам, на сундуках і карзінах сядзела ўжо чацвёра чалавек. Гэта былі, як пасля высветлілася, местачковыя пагулянскія жыхары. Яны спаткалі Ліду, доўга разглядаючы яе, стараючыся прызнаць у ёй знаёмую, а не прызнаўшы, запыталі, адкуль і куды яна едзе і тады пачалі, запамятаўшы на яе, гаварыць пра сваё. Фурман пайшоў яшчэ да вакзала, але хутка вярнуўся, не знайшоўшы болей пасажыраў і, пры масціўшыся наперадзе, так, каб паставіць на аглоблі ногі, пагнаў коней.

Калі пабеглі рысцю коні і мажары забразгаталі жалезам тоўстых шын па шасе, Ліда пачала пераконваць сябе ў тым, што той, каго яна чакала спаткаць, не прыехаў па нейкай важнай прычыне.

Коні беглі рысцю. Мажары ўздрыгвалі, ляскаталі жалезам і перашкаджалі думаць. Пасажыры, прыгрэтыя ранішнім сонцам, пачалі драмаць, а Ліда прымасцілася, як ямчэй, і, аблакіціўшыся на драбінкі мажар, моўчкі пазірала ў поле.

У мястэчку Ліда на некалькі хвілін зайшла ў харчэйню, каб папалуднаваць, а пасля наняла рамізніка і паехала да лей. Надвячоркам, ужо зусім змучаная дарогай, калі павольна крочыў ляны і стомлены конь, і з'езджаная каламажка пахвілінна бранчэла старымі рысорамі, Ліда задрахала. А калі прахапілася і раскрыла вочы, выязджаў з лесу. У гэты момант рамізнік павярнуўся тварам да яе і паказаў пугаўём у напрамку да зарасніку, які бачан быў наперадзе на ўзгорку.

— Вось там і Шапятоўка, зусім ужо блізка.

Ліда паднялася з месца, стала ў каламажцы, але нічога яшчэ не ўбачыла, акрамя зарасніку. Цяпер вярнуўся настрой, які быў ў вагоне. Зноў, занятая думкамі пра спатканне, яна захвалявалася і папрасіла рамізніка падагнаць каня. Цяпер хацелася як мага хутчэй даехаць да вёскі. Уяўляла як уедзе ў вёску і знайдзе школьні будынак. Калі ён у сваім пакоі, ён выйдзе на ганак і ад нечаканасці, калі не атрымаў тэлеграмы і не ведае пра яе прыезд, разгубіцца. А яшчэ лепш, думала Ліда, калі-б яго ў пакоі не было. Тады яна зайшла-б туды і моўчкі чакала-б яго. Знайшоўшы яе ў сваім пакоі, ён быў-бы бязмерна рад. Яна чакала-б яго, як заўжды там, у Пецербурзе, згарнуўшыся дзе-небудзь на канапе ці на лаўцы. А пасля яны цэлы вечар сядзелі-б побач,—яна расказала-б яму багата цікавага пра сябе, пра Пецербург і пра іхных агульных таварышоў.

Па вясковай вуліцы конь ішоў ціха, і Ліда, ужо не ўмечы ўсядзець на месцы, разглядала вясковыя будынкі, старавочыся адшукаць школьні. Здавалася, што конь ідзе задужа павольна, нездаволеная маруднай яздой, яна некалькі раз парывалася сыйсці з каламажкі і пайсці пешшу.

З двароў на Ліду пазіралі дзеци і жанчыны. Жанчыны некаторыя выходзілі з двароў на вуліцу, віталіся з Лідай, ішлі следам за каламажкай, разглядаючы яе. Непадалёк ад школы адна з іх падышла да каламажкі.

— Вы гэта, паненачка, мусіць да нашага настаўніка прыехалі?

— Так. А вы яго ведаеце?

— А як-жа, ведаю, добра ведаю, ён і казаў мне, што вы прыедзеце...

— Гаварыў?

— Гаварыў і так рад быў, што вы прыедзеце.

Абрадваная гэтымі словамі, Ліда ўсміхнулася.

— І сказаў, што прыедзеце вы разам, прасіў, каб я пакой прыбрала.

— Яго няма дома?—Ліда паднялася і схапіла рамізікі за плячо.—Стойце.—Лідзе хацелася разабрацца ў тым, што гаворыць сялянка.

— Я-ж і кажу, што ён папрасіў мяне прыгатаваць пакой, а сам паехаў у воласць, нейкі пакет яму стражнік прывёз быў. Паехаў і сказаў, што адтуль па вас паедзе і прывязе. Я вось гэта і гляджу, што вы адна едзеце... Няўжо-ж размінаваліся дзе, ці што?

— Кажаце стражнік прыязджаў? Даўно?—у Ліды міль-ганула думка пра арышт.

— А ўжо трэці дзень сёння. Акурат увечары паехаў...

— Значыць, яго арыштавалі,—хутчэй падумала, чым сказала Ліда.

— Што вы, паненачка? завошта-ж? не дай бог!

— А за што нашых арыштавалі?—гэта ўмяшалася ў гаворку яшчэ адна з жанчын. Цяпер іх сабралася аж восем.

— А майго за што арыштавалі?

— І вашых арыштавалі?— Ліда сышла з каламажкі.

— Арыштавалі. На досвіці прыехалі стражнікі, забралі і пагналі ў воласць. Дык мусіць і настаўніка, раз іх, бо ён-жа гэта з імі больш і гаварыў, ніж з кім другім.

У тым, што Буднік арыштаваны, не было сумнення. Заставалася дазнацца падрабязней прычын арыштаў і ехаць назад.

— Я хацела-б пераначаваць у каго-небудзь,—сказала Ліда.

— У мяне і паначуйце,—запрапанавала жанчына, якая першай загаварыла з ёй.

Ліда пайшла за сялянкай, а следам за імі паехаў, завярнуўшыся, і рамізік. Побач пайшлі і сялянкі, што былі сабраліся ў вуліцы. Разам яны пайшлі і ў двор. Калі гаспадыня пабегла ў хату, каб там крыху ўпараткавацца, тая з жанчын, што гаварыла пра арышты, цяпер зноў пачала тую-ж гаворку.

— Не дай бог, што ў нас робіцца тут. Вось узялі, па-

гналі, а куды, а за што, каб жа ведаў хоць хто. Не-ж за тое маюць права забраць, што схадзілі да пана?

У хаце гаспадыня падмятала падлогу і, спяшаючыся, мокрай анучкай выцерла лаўкі, калі зайшла ў хату Ліда. У хаце было цесна і цёмна. Гліняная падлога, збітая, відаць, даўно, была няроўнай. Над галавой тоўстымі бэлькамі на-вісла столъ. На жэрдцы, падсунутай пад бэлькі, вісела калыска. За калыскай на паліцах, што былі замест ложка, моўчкі непрыкметна сядзела дзяўчынка і, паставіўшы на початку босую ногу, гойдала калыску, ды з-за калыскі ня-смела пазірала на Ліду, бліскаючы парай палахлівых воч.

— У калысцы сын, шосты месяц яму,—вытлумачыла гаспадыня.—А—гэта нянька ўжо. Сарамлівая дужа. З таго, мусіць, што расце вось гэтак, адна. Сама я на рабоце ўсё, няма каму даглядаць.—Гаспадыня паставіла на стол перад Лідаю кварту з малаком.—Вось хоць падсілкуйцесь трошкі з дарогі, пакуль вячэра. Позбачце ўжо, што харчы тайкі... Бедна мы жывём,—вытлумачыла гаспадыня.—Зямлі ў нас сваёй няма; хлеба няма свайго. А цяпер яшчэ і гэтае няш-часце... Як катаражнікі жывём...

— А яны што-ж рабілі?—пераўяла Ліда гутарку на другое.—Чаго яны хадзілі да пана?

— Зямлю сваю каб не даць.—Гаспадыня падрабязна расказала Лідзе пра гісторыю з адменай.—А ў майго-ж той зямлі і няма, але пайшлі-ж—захацелася ім чужое за-стойваць. Пайшлі і пану сказалі, што зямлі яму адменьваць не дадуць. Можа яшчэ нагаварылі яму чаго і недалікатнага, дык цяпер будуць пакутываць.

— І Павел Андрэевіч хадзіў?

— Настаўнік?—Не, ён не хадзіў, ён толькі гаварыў часам з мужчынамі, раіў тое-сёе. Яго, відаць, цераз гэта і ўзялі. Ды можа-ж ён яшчэ і не арыштаваны?

Была мільганула такая думка і ў Ліды, а за ёй думка, каб астасца яшчэ на некалькі дзён і пачакаць. Але зразумела, што гэта будзе дарэмнай надзеяй. З ўсяго, што расказала сялянка, можна было зразумець, што Буднік арыштаваны. Калі толькі па справе, пра якую расказала сялянка, тады можна будзе спадзівацца, што цераз нейкі час ён вызваліцца. Але магло быць і іншае. Паліцыі магло быць вядомым большае, і тады неабходна было, не трачычы часу, неадкладна ехаць назад і папярэдзіць аб усім сваіх у Печербурзе. Заставацца тут нельга было, каб не ставіць пад пагрозу арышту і сябе. Памеркаваўшы пра гэта, Ліда вышла да рамізніка і сказала яму, што хоча ехаць ноччу, адразу-ж, як адпачне конь.

## ПАДЗЕЯ АДЗІНАЦЦАТАЯ

Тое, што здарылася, адбылося так раптоўна і так нечакана для большасці шапятоўцаў, што яшчэ доўга пасля, прыпамінаючы гэтых падзеі, шмат хто з іх не мог вытлумачыць, чаму пайшлі яны той ночы на панскі двор.

Быў будні дзень. За два дні перад tym, не дачакаўшыся, калі прыдущы дадому арыштаваныя, шапятоўцы выехалі ў поле, каб самім узараць свае шнурывы, што папалі ў зямлю, адбітую Пілацееву ў адмену на балота.

Дзесяткі па два баразён прагналі, калі на поле прышоў каморнік. Ходзячы па палосах, ён паспрабаваў з адным, з другім пагаварыць, каб адраіць араць, але хутка, закурывшы калі Хвойчыка, ён безнадзейна махнуў рукой і пайшоў у вёску.

Пазней, перад самым полуднем ужо, на поле прыехаў панскі аканом. Ён рысцю, з крыкам уз'ехаў на свежую раллю. На паласе, на якую ўз'ехаў аканом, араў Піскун Арцём. Апынуўшыся адзін на адзін перад аканомам, Арцём быў спалохаўся і спыніў каня. Баючыся, каб хаця не ўзваліў аканом на яго ўсю віну, ён пачаў быў апраўдвацца.

— Ці-ж я адзін ару, ці я пачаў? Аруць усе, дык і я ару. Але калі аканом загадаў ехаць дадому, ён запярэчыў.

— Калі ўсе паедуць, дык і я паеду, я не супроць, але адзін я не паеду. Што-ж я, людзі араць будуць, а я буду пазіраць на іх? От, ганіце іх,—ён паказаў рукой на іншых,—то і я паеду.

Ад Піскуну аканом упоперак палос паехаў па раллі да другіх. Каля кожнага ён спыняўся і загадваў неадкладна-ж ехаць дадому. Пагражаў, што паадбірае плуті. І ўвесь час

выціраў насовачкай успацелы лоб. Як пачаў ён ездзіць, некаторыя мужчыны, не жадаючы адзін на адзін сустракаца з ім і каб смялей было адчапіцца ад яго, сынліся жаля Хвойчыка, нібы закурыць да яго прышлі. Яны стаялі на раллі вакол Міхалкі, закурвалі і моўчкі слухалі аканомавы пагрозы. Пасля Хвойчык не ўтрымаўся.

— А ты паспрабуй, можа і адбярэш плугі.

— Ты маўчы! — прыграziў яму аканом. — Я цябе даўно ведаю, хто ты такі.

— То я вельмі рад, што ты мяне ведаеш.

— Пабачым, ці доўга ты парадаўшся, пане мой жаханы, вось пабачым.

— Ты вось патыліцу вытры, бач успацеў, папрацаваў бедны.

— Для пана стараецца...

— Расходзіўся!

— Я цябе ў астрог пасаджу! На катаргу сашлю!..

Аканом сагнуўся з сядла і засіпеў Хвойчыку ў твар.

— Не сіпі, як гадзіна! — Міхалка кулакі сціснуў і адышоў на крок. — Глядзі, каб самога куды не саслалі... — Сказаў тэта і пайшоў да плуга.

— Некалі мне з табою важдацца.

— Дык я з табой яшчэ паваждаюся. — Аканом завярнуў каня і паехаў на дарогу. — Хочаце араць? — крикнуў ён ужо едучы і скрывіў твар хітраватай усмешкай, — арыце, арыце! Арыце, калі ахвоту маец!

З гэтym ён і паехаў. Араті мужчыны і на другі дзень, і ў гэты дзень на поле ўжо ніхто не прыехаў. Не прыехаў ніхто і ў дзень, калі жанчалі даворваць. Стомленыя працай, узбуджаныя насцярожаным чаканнем, — што-ж будзе? — шапятоўцы раз'ехаліся па дварах, умаўляючыся, каб заўтра выехаць і пасеяць на ўзараным жыта. У гутарках пра сяўбу прайшоў і канец дня. А надвячоркам, акурат як заходзіла сонца, у Шапятоўку прыехаў хлапчук з двара. Уехаў ён у вуліцу з усяго разгону і, едучы, закрычаў. Перапалханыя крыкам, мужчыны павыскаквали з хат і бягом кінуліся з двароў у вуліцу, дзе спыніўся хлапчук. Не злаячы з каня, ён размахваў рукамі, цяжка дыхаў, і, глытаяючы слова, расказаў, што прыслалі яго парабкі з двара. Прислаўши, наказалі, каб папярэдзіў, што загадаў пан, выехаць парабкам у поле і ўкругавую абехаць сейлкамі ўзранае шапятоўцамі поле.

Навіна, якую прывёз хлапчук ад парабкаў, громам звалілася на шапятоўцаў і ў момант сабрала ўсіх іх на вуліцы:

і мужчын, і жанчын, і дзяцей. Напалоханыя такім нечаканым зваротам справы, некаторыя мужчыны замітусіліся па натоўпе, яшчэ больш раздражняючы яго, пасіляючы крыкі лівы гоман, які стаяў у вуліцы. Ніхто не ведаў, што рабіць, куды кінуцца. Пайсці праганяць парабкаў з поля,—тэта будзе самаўпраўствам. Пра гэта крычаў і стараста і хтоні-хто з мужчын, якія парашылі, што лепш, каб не было гэтай справы з зямлёй, і ўжо даўно гатовы былі ачурацца яе, але не рабілі гэтага, паколькі не рабілі гэтага ўсе. З другога боку, усе разумелі, што калі даць пану засенць поле тады наўрад ўжо ці ўдасца ўтрымаць яго ў сваіх руках. І ўсе ведалі, што дзейніцаць трэба хутчэй, што нельга марна траціць часу.

— Дык рабіць-жа што будзем? Чаго-ж гэта мы базар адкрылі тут? Да якой-жа гэта пары мы маўчаць будзем?

— Дзе Міхалка дзеўся?

— Ісці трэба! З поля прагнаць!

— Мала толку з таго будзе, што мы толькі праганяць яго будзем.—Міхалка, які стаяў у натоўпе маўклівым, за-гаварыў.—Чулі як ён пазаўчора крычаў, катаргай пагра-жаў? Мы яго праганяць будзем, а ён нас па-аднаму ў астрог пасадзіць. Тут не ганяць трэба. Тут такое сказаць трэба, каб яму больш не захацелася і нагой ступіць на нашу зямлю. Годзе з імі важдацца нам! Годзе прасіць ды кланяцца за сваё добро. Ці ў нас рук няма? Ці ў нас кулакоў няма?—Ён падняў над натоўпам сціснутыя ў кулакі руки.—Ці мы ўжо зубоў не маем? Ён думае, што мы маўчым, дык мы рахманыя! Мы кусацца ўмеем. Мы так укусіць можам, што ажна тошна стане яму. Няма чаго патураць яму. Яму зямлі нашай захацелася? аддай! Яму таго захацелася? аддай! Яму можа яшчэ і жонкі чыёй захочацца? Годзе патураць! Не парабкаў праганяць, а на двор пайсці, і паказаць яму, дзе яго месца. Пяты год яму паказаць, калі забыўся! Няма чаго баяцца! Астрогі ўсёроўна для нас збудаваны!..

Міхалка ірвануўся з месца і пайшоў па вуліцы, а за ім, вакол яго, пайшоў гаварлівы, узбуджаны ягонымі словамі і злосцю за зямлю, гатовы на ўсё, натоўп сялян.

Сонца закацілася за лес і адразу стала цямнець. З-за небасхілу вышла, шырока займаючы неба, цёмная хмара і завурчала перакатамі грому. У гэты-ж час ад шапятоўскіх агародаў выбег у поле чалавек. Спяшаючыся, азіраючыся, каб ніхто яго не ўбачыў, ён пабег нацянкі цераз поле. Бегучы, ён увесі час азіраўся назад, адкуль даносіўся гоман чалавечых галасоў. Пілацеў пасля вячэры пра нешта гу-

тарыў з аканомам, калі з саду да веранды прыбег, засопшыся, гэны чалавек.

— Ратуйцеся! — крыкнуў ён, узбягаючы на веранду. — Нашы на двор ідуць. Кажуць, пяты год мы яму пакажам, калі забыўся! Усе ідуць, як адзін. Злосныя. У злосці ўсягонарабіць могуць. А я нацянькі цераз поле пабег, каб хая папярэдзіць, каб хаця сказаць...

— Дзякую! — Пілацеёў кінуў гэтае слова, а сам пабег у пакоі. Пасля выскачыў з пакояў ужо апранутым у паліто. Хутка за ім выбегла перапалоханая жонка і сын. На дварэ, дзе канюшні, аканом з парабкам-конюхам запрагаў коней. Яшчэ цераз тры мінuty коні пад'ехалі да ганка.

— Я, папа, не паеду, — раптам сказаў Пілацеёў-студэнт. — Я паспрабую пагаварыць з імі.

— Глупства кінь! — крыкнуў бацька. — З імі мнё няма аб чым гаварыць. З імі заўтра стражнікі пагавораць, а не ты.

— Але, папа, не думаецце-ж вы, што гэта бунт? Гэта-ж смешна...

— Гэта нясмешна. Мець справу з дзікім, аслепленым злосцю натоўпам, гэта нясмешна. Зараз-жа сядай і паедзем.

Чалавек, які прыбег на пансki двор, усё яшчэ стаяў калі веранды. Цяпер і ён падышоў да фаэтону. — Трэба ехаць, панічок. Бог ведае, чаго яны надумаліся. Кажуць, пяты год яму прыпомні...

— Ну, гэта, ведаеце, глупства. А ў агуле, як ҳочаце, я магу і паехаць, — і адразу-ж следам за бацькам, палез у фаэтон.

— Шчаслівай дароті, пане, — кінуў чалавек, як крануліся коні, і пакланіўся.

— Дзякую, пасабі тут Ермалаю Трыфанаўічу за дабром прыгледзець, калі што якое...


— Дзякую, пане.

Коні ірвануліся і рысцю пайшлі з двара. Было зусім ужо цёмна і, як заўжды перад навальніцай, ціха. І Пілацеёў, як паехалі па пясчанай дарозе, пачуў злева ў полі гоман. Гоман, нарастаючы, набліжаўся да ягонай сядзібы, нёс у сабе пагрозу ёй. А з правага боку набліжалася навальніца. Сіняватыя агні бліскавіц успыхвалі то тут, то там, бегалі па чорным полі хмары, скрыжоўваліся, на момант знікалі і зноў ірвалі на кавалкі чорную заслону хмар. І разам з гэтым, не змаўкаючы, грымеў гром.


Як выехалі на бальшак, Пілацеёў загадаў спыніць коней і азірнуўся. У прасвеце паміж высокіх тапалёў чарнелі будынкі ягонай сядзібы. У баку, дзе сядзіба, угары над ёю, пахвілінна бліскала маланка, і ўжо не змаўкаючы, а толькі

прыціхаочы на момант, гойдаліся над небасхілам зласлівя  
грымоты. А з поля, як прыціхалі грымоты, даносіўся томан  
чалавечых галасоў. Роўным струменем, не змаўкаючи, то-  
ман плыў па-над полем страшнай, неразгаданай сілай і па-  
гражая паглынуць у сабе пілацеевскую сядзібу. Потым  
томан перарос у крыкі. Нехта на некага тукаў, нехта кры-  
чаў, каб кагось лавілі. У крыкі ўмішалася конскае іржанне.  
Затарахцелі па няроўнай дарозе колы. Пілацеев здагадаўся,  
што ўцікаюць з поля, накіраваныя туды аканомам з сеял-  
камі, парабкі. Ад усведамлення свайго бяссіллі і ад элосці  
хацелася Пілацееву кінуцца і плакаць. Штосьці камяком  
падвярнулася да горла, перашкаджала дыхаць.

— Паганяй! — Пілацеев падняўся з месца і тузануў у  
плячу фурмана. — Паганяй! — прахрыпец ён яшчэ раз, злосна  
сапучы таму ў латыліцу. Фурман шмаргануў за лейцы,  
сцебануў коней пугай, і коні рысцю ірвануліся з месца.  
Пілацеев, як стаяў, упаў на сядзенне. Фурман гнаў коней  
шпарчэй і шпарчэй. Фаэтон то роўна каціўся па выбітых,  
раз'езджаных калінях, то зыбаўся на выбоінах, і тады Пі-  
лацеев згінаўся і, шырока растапырыўши руکі, халаўся імі  
за фаэтон, каб не ўласці.



||





трымаўшы свежае папаўненне на месца згубленых на пазіцыі, батальён, пасля не-калькіх дзён адпачынку, ноччу зноў рушыў у акопы, пакідаючы за сабою ў тылу напалову разбуранае сяло. З сяла, перапоўненага лазарэтамі і казакамі, выходзілі падбадзёранымі, адчуваючы за сабою жывых людзей. Але бадзёрасьць знікла, як апънуліся ў некалькіх кілометрах ад сяла сярод поля. Знік размераны цвёрды крок і ногі затупалі блытана і нясмела, кожны ішоў, як яму было ямчэй. Салдаты зараслі бародамі. На тварах загар і пыл. На гімнасцёрках грязь, перамешаная з потам. На кожным шынеле у скатку, паходны мяшок за плячыма, кацялак каля папружкі і на плячи на рамні віントоўка. Шкробат бачыць іх побач з сабою, вакол сябе, адчувае іх локцямі сваіх рук. Шмат каго з старых акопнікаў ён ведае. Яны ідуць разам, купкамі, вылучаючыся сярод новых. Іх не дужа багата. Большасць іх засталася пасля баёў забітымі на полі ці ў нямецкім палоне, як хадзілі ў атаку, а шмат хто папаў адтуль у лазарэт. Старыя акопнікі ведаюць, куды ідуць, і, занятыя сваімі думамі, кронача маўкліва, як цені. Маўклівасць іхная перадаецца навічкам і палохае іх. Адтаго Сузону, які ідзе поплеч са Шкробатам, здаецца задужа цяжкой і віントоўка, і паходны мяшок, і кацялак, які матляеца каля папружкі і злёгку дзынкае, стукаючыся аб гузікі на рукаве гімнасцёркі. Яны гнуць Сузона да зямлі, скруваюць плечы і ўсё цела, таму і рукі

і ногі як быццам-бы звязаныя. Рукой ён стрымлівае кацялок, каб не звінеў, і, каб не адставаць, стараецца ўвесь час ісці ў нагу з Тарэятам Шкробатам. Угары зоры патанулі ў святле поўнага месяца. Аблітае месяцавым святлом, усё наўкола застыла, і ў напружанай блакітавай цішыні крокі салдацкія, цяжкія і няўпэўненныя, званчэй, як заўжды. Яны палохаюць. Здаецца, хаваецца дзесяці паблізу страшная, неразгаданая небяспека і хочацца, каб крокі былі цішэйшымі.

— Кажаш цяжка жывуць? — Шкробат гаворыць у поўголоса, павяртаючы галаву ўправа да Сузона. — Там цяжка, а тут яшчэ горш: ідзі вось, падстаўляй галаву пад кулі. Я ўжо чацверты раз гэтак вось іду ў акопы. Пакуль што цэлы, а заўтра можа заб'юць...

Сузон маўчыць, алे крокі ягоныя робяцца яшчэ больш нервовымі, збіўчывымі. Шкробат бачыць, як блішчаць на ягоным твары краплі поту. Ён кранае яго за руку гімнасцёркі на плячы і адчувае, што гімнасцёрка вільготная ад поту.

— Спакайней ты ідзі, а то зусім заморышся.

— Калі-ж дужа цяжка...

Шкробат прыпамінае, як яны, чатыры дні таму назад, выпадкова спаткаліся. Рэзервную роту, у якой быў Сузон Каліяда, прыслалі на палаўненне. Рота прышла надвячоркам і спынілася на вясковай вуліцы. У гэты час ад фронта ў напрамку да дывізійнага лазарэта везлі паравеных. Везлі даўгім абозам і на казённых вайсковых і на сялянскіх фурманках. Цяжка паравенныя ляжалі па-двоем на калёсах. Якія маглі сядзець, сядзелі па-шэсць, па-сем чалавек. Хто мог ісці, ішоў пешшу. Салдаты з рэзервной роты натоўпам сталі калія дарогі, па якой праезджаў абоз. У гэты час на пярэдняй фурманцы з паравенным здарыўся прыпадак. Ён пачаў кідацца з калёс, ірваў на сабе перавязку і біўся аб калёсы. Селянін, які вёз паравенага, спыніў фурманку і пабег з крыкам, шукаючы сястру. За пярэдняй фурманкай спыніўся і ўвесь абоз. Тады салдаты падышлі да самых вазоў, палахліва агляджаючы паравеных. Сузон стаяў калія самых калёс. На калёсах ляжала двое. На галовах у іх чырвона-бурыя павязкі, кроў, змешаная з пяском. На другім возе, што побач, паравенныя сядзяць з абвязанымі тварамі, з падвязаннымі рукамі.

— Дай, зямляк, закурыць.

Сузон дойгліваў рукой, спяшаючыся, выняў з кішэні кісет з табакай і, перагнуўшыся цераз калёсы, на якіх ляжалі паравенныя, падаў табаку. А калі ў другі раз са-

гнуўся над калёсамі, каб узяць ад парапенага кісет, раптам адчуў, як знізу скапілі яго загрудкі нейчыя руکі. З хрыпам, спрабуючы падняць з саломы абвязаную, абмазаную крывёю гадаву, парапены скачанелымі пальцамі ўхапіўся за сузонаву гімнасцёрку, а поглядам нерухомым, ашклянеўшымі вачыма, упёрся яму ў твар. Скачанелыя пальцы курчыліся, камячылі ў жменях гімнасцёрку, падбираючыся вышэй да горла. Спіну абдало холадам, і, спуджана ўскрыкнуўши, Сузон ірвануўся з рук парапенага і адскочыў ад калёс. Бледны, як палатно, ён увесь дрыжэў, не валодаючы сабою, калі пачаў раптам знаёмы голас.

— А ты, зямляк, не бойся. Бач, і сам спужаўся і яго ледзь не ўдарыў. Яшчэ не такое ўбачыш...

Твар у салдата, які гаварыў, загарэлы, запылены і русая невялікая барада. Сузон, прыгледзеўши, пазнаў салдата.

— Тарэнта? А я вось спужаўся...

Ён азірнуўся на парапеных. Абоз зноў крануўся і пахаў далей.

— Каб толькі такое бачыць.—Тарэнта махнуў рукой,—гэта-ж яшчэ хоць жывыя, перавязаныя...

У той вечар яны разам вячэралі, запізаючы варам без цукру, і Тарэнта слухаў Сузонава апавяданне пра жышцё ў даўно пакінутай Шапятоўцы. Дзень за днём ён прыпамінаў перажытае, прыпамінаў знаёмых і пра кожнага распытаў, дома ён, ці на вайне. І хоць чатыры ўжо месяцы прайшло, як быў Сузон у Шапятоўцы, расказане ім было такім новым і блізкім, што здавалася Шкробату зусім нядаўна бачаным на свае ўласныя вочы.

Рота, з якой прыбыў Сузон, прышла на папаўненне батальёна, у якім служыў Тарэнта, і яны разам ужо ідуць у акопы.

— Памятаеш,—пытае Шкробат,—тады мы ў астрозе думалі, што горай няма жыцця ўжо. Аж яно ёсць, вось дзе яно. Хай-бы ж цяпер узялі ды ў астрог заперлі... Сядзеў-бы, ды знаў-бы, што жывы будзеш, а то, бач, бухаюць, спакою на іх няма...

Наперадзе чуліся гарматныя стрэлы. Яны то змаўкалі зусім, то грымелі рэдка, па-аднаму, то разам цэлымі залпамі. Як змаўкалі гарматныя стрэлы, тады выразна чуліся віントовачныя. І зноў, то залпамі, то адзінкамі. Зрэдку ляскаталі кулямёты. Пасля ўсё змаўкала і над полем панавала напружаная блакітавая цішыня і ў ёй блытаныя, стомленыя крокі салдат.

Хутка ўбачылі наперадзе былу вёску. У вёсцы не за-

сталося аніводнай будыніны. Толькі шкілетамі ў баку ад вуліцы, дзе былі гумны, тырчэлі голыя чорныя азяроды, а па баках вуліцы бялелі, пры месяцавым святле, уцалелыя печы. Печы стаялі пасярод абвугленых, недагарэўшых галавешак.

— Бачыш, чаго нарабілі? — Шкробат паказвае рукою на вогнішча. — А людзі кінулі ўсё, рынулі і паўцякалі, каб хаяці самім выратавацца. Я вось думаю цяпер, што можа і лепш зрабіў, што Сібір тады кінуў. А то пяўся-б, пяўся-б і ўсёроўна пайшоў-бы на вайну, нічога не нажыўшы для сябе. А так, калі жыў буду, можа і пажыву яшчэ, бо цяпер-то ўжо хоць што, ды новае будзе ў парадках, не можа быць, каб так сабе людзі столькі пакутвалі... Не можа быць, каб цяпер зямлі не далі тым, хто на фронтах нацерпіцца столькі... гэта ўжо, як хочаш, але толькі так быць не можа, як было... А ты, часам, нічога не чуў пра настаўніка? Ніхто не гаварыў?

— Не, нічога не чуў.

— Мусіць саслалі на катаргу...

Угары ў паднябесі, асветленыя месяцам, непрыкметна праплывали кавалкі хмар. Яны праходзілі пад месяцам, на момант хаваючы яго, і тады па зямлі павольна сунуліся іхныя мутныя цені. Пад ценямі змееціў Сузон за вёскай, што каля кустоў, пры дарозе мітусіцца постасі людзей. Калі падышлі бліжэй, разгледзеў каля кустоў коней, запрэжаных у санітарныя двуколкі. З дарогі з-за кустоў прыяджалі двуколкі, і тады санітары здымалі з іх параненых і клалі на зямлю.

— Параненыя!.. — Сузон палахліва ўздрыгнуў і падаўся ў бок ад дарогі, штурхаючы ў бок і Шкробата. Параненыя ляжалі на зямлі, чакаючы перавязкі і цяжка стагналі.

— Недалёка фронт, — сказаў Шкробат. — Параненых адтуль на руках выносяць, а сюды падвозяць на конях. Тут перавязачны пункт. Хутка мы спынімся, акопы хутка.

Як-бы для того, каб пацвердзіць ягоныя слова, зусім блізка прагрымела некалькі віントавачных стрэлаў. Пачалі супракацца коннікі і пехацінцы, якія рушылі ад пазіцыі ў тыл, шукаючы бліжэйшага штаба. Гэта і была жывая сувязь штаба з фронтам. Хутка прыехаў коннік да камандзіра батальёна і перадаў загад. Батальён раз'яднali па ротах і ротамі ў паасобку павялі наперад. Рота, у якой былі Шкробат і Сузон, хутка прышла ў сад і моўчкі размясцілася там пад дрэвамі. Яшчэ ротны аддаваў загад узводным, яшчэ вылучалі дазоры, а стомленыя салдаты, расклалішы шынялі, клаліся на мураву пад яблыні і засыналі.

Над усім пануе мёртвая цішыня. Цішыня нараджае страх, палохае. Сузон моўчкі ляжыць са Шкробатам і прыпамінае час, калі іхнью роту разам з іншымі высыпалі на фронт. Вайна, фронт, параненая і забітая—усё гэта было далёкім, нерэальным, усё гэта было цяжка ўявіць. І таму ні пра смерць, ні пра раны не думалася, калі крануўся ноччу эшалон са станцыі, пакінуўшы за сабою пабліднеўшы ў белаватай імгле туманаў жоўтая і чырвоныя агні семафораў. Эшалон мінаў перагон за перагонам. На станцыях усё менш і менш сустракалася штацкіх. Станцыі былі перапоўнены салдатамі. Пасля досвіццем, эшалон прышоў на станцыю, пра якую гаварылі, што яна спалена нямецкім аэрапланамі. Нехта крыкнуў у вагоне аб гэтым і ўсе кінуўся з вагона, каб зірнуць на разбітую немцамі станцыю. Побач з чыгункай тырчэлі з руін рэшткі цагляных сцен. На сценах, праваліўшыся ў сярэдзіну, вісেў пакручаны жалезні дах. Побач са сценамі высокія абвугленыя ствалы тапалёў з голымі чорнымі сукамі.

Сузон прыпомніў тую станцыю, калі ўбачыў перад вачыма цяпер разбураны будынкі былога мястэчка... Тут, кали саду, відаць быў вінакуранны завод. Завод разбіты. Уцалелі толькі яго бакавыя сцены, і над сценамі, перарэзваючы наўскасяк зорнае неба, раскарачыўшыся на ўсю шырыню іх, высокія кроквы.

Сузон ляжыць жыватом на зямлі, углядаючыся ў дзялячынь за сад, дзе, па яго думцы, немцы, і не можа, баіца пакласці на мяшок галаву і заснуць.

Досвіткам за садам падняўся белы густы туман. Салдат разбудзілі і пагналі з саду ў акопы. Як ішлі цераз сад, Сузон убачыў яшчэ, што ў садзе ляжаць павыварочваныя з карэннем дрэвы. У садзе былі ямкі, вырытыя знарадамі, і ў ямках, пасля нідаўнага дажджу, стаяла поўна вады. За дрэвамі ўправа відзён быў, з белымі ажаніцамі, дом. Дом быў зусім нікрануты, толькі без шыб у вокнах. Шыбы павыпадалі, як разрываліся ў садзе знарады. Непадалёк ад акопаў, дзе канчаўся сад, калі куста ляжаў забіты салдат. На ім шынель у скатку, кацялак, невялічная рыдлёўка. У мураву ўшчаперыліся ягоныя скурчаныя пальцы. Як праходзілі калі забітага, Сузон адчуў, як задрыжэлі ногі і па-незвычайному абраадваўся ён, калі ўвайшлі ў акопы. Цяпер ён змог разгледзець, што наперадзе, перад акопамі, за калочым дротам цячэ невялікая рака. Рака цячэ паўсамае мястэчка, і побач з ракою, то выходзячы за мястэчка, то туляючыся да самых mestачковых старых, разбураных будынкін, цягнуцца акопы.

Калі ўзышло сонца, туман з рэчкі сышоў, і Сузон убачыў управа ад сябе на рэчцы разбураны мост. Сярэдзіна маста правалілася і апала ў ваду, і ў ваду апаў, зачапіўшыся краямі за сваі, канец маста, які выходзіў у бок мястэчка.

— Галавы, глядзі, не высунь,—папярэдзіў Сузона Шкрабат, і Сузон палахліва прыгнуўся, асядаючы на дно акопа. Седзячы, прыхінуўся плячыма да дошчак, якімі былі абаўты акопнага сцены. Але як толькі сеў ён, з боку немцаў пачуліся віントовачныя стрэлы. Спачатку адзінкамі, пасля гусцей і гусцей. Стравялі злева. Тады па акопах забегаў узводны. Па акопах ад салдата да салдата папоўз загад нарыхтавацца да стральбы. Салдаты таропка паднімаліся з месца і, зараджаючы вінтоўкі, становіліся да бойніц. Над акопам праляцелі са свістам, свідруючы паветра, першыя нямецкія знарады і разарваліся далёка за акопамі. Пасля, намацаючы лінію акопаў, знарады пачалі падаць бліжэй, уздымаючы ў часе разрываў цэлья горы зямлі, жудасны грукат і звон і танклявы свіст, які пакідалі за сабою, адлятаючы ад месца разрыва жалезныя аскабалкі знарадаў. Перапалоханыя салдаты ўжо даўно стаялі, як прыкананыя, прыгутліўшыся да акопнай сцяны, і стравялі за раку, але ўсё часцей і часцей яны азіраліся назад, заміраючы ў жудасным чаканні, што чарговы знарад упадзе ў акопы. А знарады клаўся ўсё бліжэй і бліжэй. За плячыма ў салдат блукала па полі смерць. Яна не спяшалася прыйсці ў акопы, адкуль наступрач ёй час ад часу пазіралі людзі шырока раскрытымі, палахлівымі вачымі. Закружыўшыся ў віхорных скоках, яна наслілася над полем за акопамі і папярэджвала аб сваім прыйсці. Вось яна зусім ужо блізка. Ужо аскабалкі чыгуну звіняць над самымі галовамі. Яшчэ момант і перад вачымі ў салдат узнялася чорная сцяна пяску і дыму і сыпанула зямлём у акоп. Пасля яшчэ і яшчэ. Чорны віхор з грымот, звону і свісту закружыўся над акопамі, перад вачымі ў перапуджаных салдат. Салдаты дрыглівымі рукамі падабралі з акопа вінтоўкі і з перакошанымі стожахамі тварамі падезлі з акопаў, а пасля, як хто, папаўзлі і пабеглі ад акопаў у тыл, за мястэчка, дзе зелянелі ў лагчыне густыя кусты алешніку. Сузон не памятаў, як ён вылез з акопа і пабег. Бег доўга, прыгнуўшыся да зямлі, трymаючы ў правай руцэ вінтоўку. Ззаду грымелі, разрываяючыся, знарады і густа, з пераборамі, ляскаталі кулямёты. Над галавой, свідруючы паветра свістам, ляцелі знарады з рускай батарэі, але Сузон не спыняўся, бег, азіраючыся час ад часу па баках, каб не адараўца ад дружіх. Пасля лёг на зямлю і папоўз, бо так зрабіў салдат, які

бег побач, крокаў на дзесяць ад яго. Спыніліся ў лагчыне і пачалі акапвацца. Акапаўшыся, праляжалі ў ямках да вечара, а тады, падагнаныя афіцэрамі, паўзлі зноў на старую пазіцыю. Стральбы не было. Зноў над усім панавала жудасная цішыня. Па полі, па якому раніцю беглі яны ад акопаў, хадзілі санітары і падбіралі параненых, а падабраўшы, неслі за мястэчка да дарогі. Тады і ўбачыў Сузон, як пранеслі санітары Тарэнту Шкробата. Неслі яго на шыялі, і тарэнтавы ногі, звісаючы з шыяля, бездапаможна матляліся над зямлёй, кранаючы яе заднікамі чобатаў. Пазнаўшы Шкробата, Сузон мятнуўся да санітараў, хацеў спыніць іх, але санітары таропка прайшлі міма. Наўздангон ім ён крыкнуў яшчэ, пытаючы ці жывы, але санітары не адказалі. І тады, адчуўшы сябе ў адзіноце, ахоплены страхам, што можа быць забітым, ці параненым, ён азірнуўся па баках, і спяшаючыся, папоўз да салдата, які ляжаў улева ад яго. Поўз, сударгава сціскаючыся, часта і цяжка дыхаючы, хапаючыся за зямлю дрыглівымі пальцамі.

На другі дзень Сузон быў паранены ў левае пляча і пасля перавязкі быў накіраваны з партыяй параненых у вёску, дзе змяшчаўся дывізійны лазарэт. Перад самай ужо адпраўкай, як ад'яджаў абоз, ён па дарозе падышоў да кіпіцільніка ў санітарным атрадзе. Там, нацэджваючы з кіпіцільніка ў баклажку сабе вады, напаткаў знаёмага. Гэта быў худашчавы, высокі мужчына ў акулярах, у санітарнай форме. Прыгледзеўшыся да яго, Сузон пазнаў былога земскага агранома Ягуплу, які жыў у Пілацеева.

— Я вас ведаю,—сказаў Сузон, неяк нечакана для сябе, абраўшыся, што напаткаў знаёмага.—Вы жылі ў нашых месцах у панскім дварэ.

Той адказаў на прывітанне і ўважліва ўгледзеўся ў сужонаў твар.

— Мяне вы наўрад ці пазнаеце, дзе там!..

— Чаму-ж? Ты з Шапятоўкі?

— Ага. А вы-ж як тут?

— Я ў санітарным атрадзе.—Ён яшчэ раз уважліва ўгледзеўся ў Сужонаў твар.—У акопах быў?

— Ага, паранены вось у пляча,—ён паказаў перавязане пляча, адхінуўшы каўнер гімнасцёркі.—Са мной у акопах быў яшчэ той, калі памятаеце, самы высокі, Шкробат Тарэнта. Яго паранілі на дзень раней, чым мяне. Я не ведаю, ці жывы ён, бо, як неслі, без памяці быў...

— Гэта русы такі?

— Ага, ён.

— Нешта я яго не сустракаў тут...

— Дык можа памёр?—Сузон палахліва выпрастаўся і  
далытліва зірнуў Ягуилу ў твар. З кранта на зямлю цёк вар.

— Не ведаю. Крант закруці. Н-ну, бывай здароў, шчалівай папраўкі.—Ён паднёс да казырка кончыкамі пальцаў руку і пайшоў у напрамку да лазарэта, а Сузон прыкруціў крант і моўчкі стаяў перад кіляцільнікам, не ведаючы, што рабіць. Было жаданне пайсці следам за Ягуплам у лазарэт і папрасіць яго даведацца, ці жывы яшчэ Шкробат. Але па дарове з вёскі рушыў ужо абоз, з якім павінен быў ехаць і ён. Калі абоз ад'едзе далёка, ён наўрад ці зможа пасля дагнаць яго, будзе перашкаджаць шпаркай хадзе рана. А прайсці пешшу ўсёй дарогі не хопіць сіл. І каб не асташца, ён пайшоў за абозам.

З лясной дарогі вышаў чалавек і, кінуўшы сабе пад ногі мяшок, які нёс у руцэ, сеў на капец. З капца тырчэў новы дубовы слупок, на абцёсаным баку яго быў выпалены дзяржаўны герб. Слупок паказваў мяжу паміж панскай зямлёй і шапятоўскай. Чалавек у старым шынялі. На нагах у яго салдацкія боты з ніzkім халівамі. На плячах, на шынялі шэрыя з сукна апалеты і на шэрай шапцы-кучомцы салдацкая кукарда. А за плячыма салдацкі паходны мяшок, поўна набіты рэчамі. Да мяшка прывязаны кацялак і бляшаная квартка. Як сеў чалавек, зняў мяшок з плеч і паклаў яго пад ногі сабе, побач з другім, а тады пацёгся, размінаючи плечы. Відаць, быў ён стомлены даўгай дарогай і рад быў адпачыць. Адпачываючы, разглядаў уважліва, што трапляла на вочы.

Перад вачыма далёка наперадзе злева відзеяно роўны рад тапалёў, якія цягнуцца абаналі дарогі, што вядзе ад бальшака ў панскі двор. Правей ад тапалёў з-за ўзгоркаў тырчаць аздзінкамі дрэвы і віецца каля дрэў слупкамі шызы дым. Чалавек дагадваецца, што за ўзгоркамі хаты. У хатах у гэтую пару пачынаюць тапіць печы. Яшчэ правей палявая прастора, шапятоўская і панская зямля. Па полі дзе-ні дзе рассяліліся хутарцы. Чалавек хоча прыпомніць, дзе тут чый хутар, але погляд ягоны затрымліваецца на самым блізкім хутары, што непадалёк ад лесу. На пясчаным узгорку, над самым краем балотца, што зарасло ніzkім хвойнікам і алешнікам, стаіць непакрыты хлеў-trysцен; чацвертая сцяна з жэрдак. І на жэрдкі, якія ляжаць на сцянах пад кроквамі, накіданы яловыя лапкі. Імі і прыкрыты хлеў.

Побач з хлевам маленькая хатка, да якой прыстаўлены высокія нахіленыя жэрдкі. Так зрабіў гаспадар каля хаткі сенцы. І больш ніякіх будынін. Двор не агарожаны.

Пакуль чалавек разглядаў хутарскія будынкі, з лесу, заплікаючы шынель на гузікі, вышаў ягоны спадарожнік. Ён прысеў поплеч з першым. Ён на багата ніжэй за першага і драбней у целе. Як і першы, ён у салдацкай адзёжы. Пусты левы рукаў ягонага шыняля запіхнуты ў карман.

— Бач, рассяліся!—першы махнуў у бок поля рукой, паказваючы на хутары.

— А такі пераехалі некаторыя,—згадзіўся другі.— А чый-жа гэна хутар?

— Ці ты забыўся? Ці ты не пазнаў ганорыкавай хаты?

— Дык гэта сымонаў хутар? А дзе-ж яго гумно?

— Вунь там мусіць,—паказаў першы рукой у бок за хату, дзе тырчэў голы стажар.

— Пад'ехалі людзі,—сказаў другі.—Вунь, як пад'упалі з-за гэтых хутароў, ды з-за вайны. Як цяпер і жыць?..

— Хто пад'упаў, а хто і падняўся, ды яшчэ і як. Мы вось там зямлю крывёю палівалі, а Давыдзюк тут панаваў...

— І Мікіта ваш...

— І Мікіта панаваў, іх вайна не ўкусіла.

— Не пайму я, што цяпер будзе з усяго таго: ні то вайна, ні то мір, і ніхто нічога не ведае, як будзе з зямлём...

— Чаму ніхто не ведае? Цяпер, брат, таго не будзе, што было. Цяпер ён так не паздзекуецца, як тады,—першы пагразіў кулаком у бок да панскай сядзібы.—Тады гэта людзі пайшлі не ягоную адбіраць, а каб сваёй хаця не аддаць, і то ён казакаў вытрабаваў, наздзекваўся з людзей. Вось няхай цяпер гэта зробіць! Цяпер калі пойдзем ужо, дык і сваю назад адбярэм і ягоную возьмем і казакаў не прывядзе, не будзе адкуль прывесці.

— А каб і прывёў, дык-бы людзі, пабачыўши смерць, не цырамоніліся-б з імі доўга...

— Цяпер не тое... Цяпер, Сузон, зямля будзе. Не можа быць, каб зямля нашай не была. Людзі-ж цяпер за яе зубамі ўшчаперацца, ды не дадуць. Ого! зямля... Я, бывала, у экотках сяджу, пазірую на поле ды думаю, што ў мяне вось сваёй зямлі няма. Думаю, а ў самога аж слёзы бягуть ад крыўды, за што, думаю, пакуты я прымаю тут... Цяпер таго не можа быць. Без зямлі нам і жыць няма чаго. Гэта тады жылі, баяліся, чакалі нечага, на нешта спадзяваліся, думалася, а можа як-небудзь выбешся, раз ішло яно ўжо так па парадку аж ад бацькоў самых. А пачынаць нанава ўсё— няма як нам. У нас адны рукі голыя, а то дык і рук

няма,—ён зірнуў на спадарожніка, у якога левы рукаў быў запхнуты ў карман шыняля.—Купляць нам зямлю хіба за кукіш толькі... Не-е! Цяпер яе купляць ніхто не будзе. А інакш за што-ж ваявалі? Цяпер, брат, парадак не той будзе, не стары рэжым...

Гаворачы, чалавек падняўся, ускінуў на плечы сабе мяшок і, пачакаўшы спадарожніка, пайшоў з ім па дарозе да ўзгорка, над якім уздымаўся слупамі шызы дым.

— Ну, а як бывае ды не дадуць зямлі, а? Як-жа тады?

— Чаму не дадуць?

— Ну, а хто-ж яго ведае? Зямля-ж яна панская, усё-ж такі нейкі закон на яе будзе мусіць.

— Ну, канешне-ж, будзе рэвалюцыйны закон. І тады вось няхай паспрабуе ён нэ даць!

— А як бывае, закон не такі будзе?

— Як гэта не такі? А які-ж іншы закон быць можа цяпер? Што-ж гэта, стары рэжым, ці што? Ты ўжо аб гэтым не гавары. Якія-ж яшчэ законы іншыя? Рэвалюцыя яна тут уся, у зямлі. Законы цяпер сам народ пісаць будзе, а не міністры, як пры цары. А ў народзе скроў аднакава. Народ супроць сябе выдаваць законаў не будзе... Я вось газеткі з сабой каторы месяц ужо нашу, каб сваім, як прыеду, пачытаць.

Чалавек шырока крочыць па вільготнай зямлі, пакідаючы на ёй глыбокія сляды. Спяшаючыся паспіваць за ім, ідзе Сузон. У твар ім дуе з-за ўзгорка, ад ракі, вільготны вецер.

— Паноў гэтых,—чалавек паказвае рукой у бок сядзібы,—як ветрам ліст з зямлі знясе. Годзе ім панаўцаць.

— А я ў гэта мала ўнікаў,—кажа другі.—Як адrezалі руку, дык пра іншае што і думаць не мог. Што-ж я без руکі? Хіба можна ў гаспадарцы без руکі? Тут і дзве руکі маеш, ды ніяк нэ наробішся, а з адной што-ж я зраблю?— скардзячыся, выстаўляе Сузон наперад сваю адну руку і тримае яе перад сабою, растапырыўшы пальцы, як-бы дзівіца, што задужа малая ў рукі далонь.

— Неяк пражывіш, чаму-ж...

— Гібець буду, а не жыць...

І адразу ў першага знік настрой добры, з якім ішоў ён усю дарогу. Ідучы, нёс пачуццё радасці, што вось застаўся жыць, а цяпер ідзе дадому, ідзе як-бы і назусім ужо, а дома сустрэнэ жонку, дзяцей, адпачне і ад дарогі даўгой і ад вайны. Думаючы пра ўсё гэта, ён ані разу не падумаў пра тое, як жывуць дома без яго. Адтаго, як затаварыў Сузон пра свою руку, бядуючы, як давядзеца жыць, тады перад вачыма паўстаў вобраз цеснай, нізкай хаты з голымі

паліцамі, на якіх, відаць, даўно ўжо не ляжаў печаны хлеб. «І чым яны толькі жывуць там?»—гэтае пытанне паўсталага перад ім нечакана, першы раз за ўесь гэты дзень.

Цераз некалькі мінут яны ішлі па шапятоўскай вуліцы. Вуліца за гэтыя гады змянілася мала. Хто-ні-хто выбраўся на хутар і цяпер сяліба пуставала. На некаторых сялібах не было ўжо хат, але стаялі яшчэ неправезенымі то хлебушок які, то варыўня, то клець. Прайшоўшы яшчэ нейкі час, яны папрашчаліся. Сузон пайшоў далей па вуліцы, а той, што заставаўся, дрыглівай рукой адкінуў з-за колічка вароты і ўсхваляваны, спяшаючыся, пайшоў у хату. У хаце поўэмрок, ужо вечар і чалавек доўга не можа разгледзець, ёсьць хто ў хаце ці не. Толькі ўжо, як скінуў з плячэй мяшок і паклаў яго на лаўку, ды на яго кінуў шапку, тады ўбачыў, што з кута ад палка ідзе да яго рослая высокая дзяўчына.

— Тата!

Дзяўчына ўскінула на ягоныя плечы свае руکі і кранулася щёплай шчакой яго твара, а ён узяў яе за плечы і за паясніцу і пацалаваў у губы.

— А дзе-ж маці? Кастусь дзе?

— Мама кросны тчэ ў Давыдзюка. Ахрэміха парадзіха, дык нанялі маму, каб да фэста саткаць. А Кастусь кароў яшчэ не прыгнаў. У дзядэйкі пасе. Я пабягу маме скажу, што ты прыехаў.—Дзяўчына схапіла з жэрдкі старую мультановую хустку з брыжкамі і, ускінуўшы яе на галаву, бягом пабегла з хаты цераз двор у вуліцу, а бацька тымчасам скінуў з сябе шынель і павесіў яго на крук над лаўкай. Цяпер, застаўшыся адзін у хаце, ён пачаў аглядаць яе. Голы, не засланы абрусам стол. Той-же палок, прыкіданы старымі коўдрамі і розным рыэзём з адзёжы. Нізкая, збітая з гліны печ. Насупраць печы, каля сцяны, услон. На ім вядро драўлянае, а каля вядра з лубка каробка і ў ёй некалькі печаных бульбін. Над усім нізкая столь, а ўнізе ўсё тая-ж гліняная падлога, ужо няроўная, выбітая нагамі. Над галавой за бэлькамі шамацелі прусы. Прусы поўзали і па сцяне.

Стоячы пасярод сваёй хаты, чалавек адчуў цяпер, што яму німа куды больш ісці, не трэба ісці, што дарога скончана і ён дома, у сваёй уласнай хаце. Дзесьці далёка засталася вайна, перапоўненны салдатамі эшалоны, лазарэт, і вось ён вольны, сам па себе, нікому не пад'уладны чалавек. Захацелася хутчэй і паўней адчуць гэнную вольнасць. Для гэтага трэба было пайсці да людзей і гаварыць з імі. Пакуль не было людзей, не было ўпэўненасці, што ўсё,

чым жыў тэтыя тры гады, скончана. Было адчуванне ня-  
стачы ў нечым вельмі важным і патрэбным.

У гэты час у хату, задыхаўшыся, убегла дачка і сх-  
піўши нахаду з галавы хустку, шыбанула яе на жэрдку.—  
Зраз прыдзе мама. Я ёй сказала, што так нехта прышоў,  
не сказала, што ты.—і широка радасна ўсміхнулася ды  
запляскала ад захаплення далонямі.—Вось цікава будзе.

За ёй ўсміхнуўся і бацька.

— Ну, як-же вы ходы тут?

— А вось так.—Марыля (так звалі дзяўчыну) развяла  
рукі, паказваючы імі хату, усю адразу, маўляла, вось і ўсё,  
чым жывёй. За акном на дзарэ мільганула постаць маці.  
Марыля, як убачыла яе, зноў запляскала далонямі і стала  
ў куце калі палка.—Ты-ж маўчи толькі,—сказала яна да  
бацькі.—Няхай яна цябе пазнае.

У хаце было зусім цёмна. Маці ўвайшла ў хату, і як  
прычыніла за сабою дзвёры, разгублена спынілася на мо-  
мант, а тады пайшла да стала, калі якога сядзеў муж-  
чына.

— Тарэнта! Ты тэта! Божа-ж ты мой!..—кінулася на  
шыю мужу, які падняўся насустрэ ёй з лаўкі. Пасля, вы-  
ціраючы фартуком вочы, ўсміхнулася.—А яна-ж не ско-  
зала, што ты прышоў.

Марыля зарагатала.

— Мне цікава было, ці пазнаеш ты тату.

— Ну вот, каб яшчэ не пазнаць...—жонка замітусілася  
га хаце, расклала на комінку агонь, стол заслала абрусам  
і пачала гатаваць вячэру. Управіўшыся калі вячэры, села  
на ўслон з другога канца стала і тады толькі асмелілася  
запытаць, ці надоўга прышоў дадому муж.

— А ўжо зусім. Хай без мяне ваюць, я наваяваўся за  
тры гады. Дый вайне мусіць хутка канец, усе салдаты з  
фронта паўцякаюць хутка.

— Ну, а як-же галава ў цябе? Ці не баліць з таго?—  
абрадваная словамі мужа, яна паднялася і пайшла да яго.  
Рукой адной абаперлася на стол і, схіліўшыся да мужа,  
далонню другой рукі, павяла па яго твары. Спыніла руку  
як намацала пальцамі на ілбе ў яго ямінку.—Божа-ж мой!  
Без вока мог застацца...

— А каб троху ніжэй, дык і не было-б вока.

І ад радасці, што жывы муж і што засталося цэлым  
ягонае вока, захацелася ёй пакласці мужу на плечы рукі,  
цаляваць яго і галасіць ад радасці. Але саромілася і яго  
і дачкі і толькі сказала перад тым, як адыйсці:

— Тарэнтачка... божа-ж ты мой...

А дачка падышла да бацькі і таксама пальцамі пама-  
циала на ілбе ў яго ямачку, пакінутую ранай.

— А як-жя куля?—запытала яна.

— Куля ўвайшла тут, а вышла вось дзе.—Бацька сваёй  
рукой намацаў яшчэ другую яміну на галаве. Тады і дачка  
і маці заўважылі, што маленькая мясцінка на галаве ў  
бацькі не зарастает валасамі, а вакол яе пучок зусім белых  
валасоў. І яшчэ, ведучы па яго галаве далонню, пераби-  
раючы пальцамі ягоныя валасы, жонка прыгледзелася да  
прыкметна серабрыстых, пасівеўшых.—І сівых валасоў ужо  
багата ў цябе,—сказала яна і яшчэ раз правяла па галазе  
рукой.

— А ты хіба памаладзела за гэты час?—ён усміхнуўся.

— Так і я памаладзела, акурат...

У гэты час у хату прышоў і Кастусь. Ён скінуў з плеч  
світу, паклаў яе на запечак і туды-ж паклаў лапці, якія  
разуў яшчэ, відаць, на дварэ. Як паклаў лапці, стаў кали  
комінка і пачаў углідзенца ў бацьку.

— Ідзі-ж хоць прывітайся з бацькам.—Маці стаяла не-  
падалёк ад стала і усміхалася абрарадаваная, што сабралася  
у хаце ўся сям'я.

— Тата?—Кастусь здзіўлена зірнуў дапытліва ў бок,  
дзе сядзеў бацька, і пайшоў да яго.

— Ці вучыўся-ж ты хоць гэтую зіму?

— Вучыўся, а як-ж.

— Мы з Марыляй ужо рабілі ўсё, каб хоць яму як ву-  
чыцца.

— Цяпер-та ўжо лягчэй будзе ў навуку пайсці,—сказаў  
бацька.—Цяпер навука для ўсіх будзе. Рэвалюцыя ўсім  
дзвёры адчыніць... Цяпер можа за рэвалюцыяй і зямлі як  
сваёй прыдбаем, будзе на чым жыць, тады вучыцца сабе,  
можа куды і вышэй падасціся.

— Каб-жа ж зямля...—жонка глыбока ўздыхнула:—Бо-  
жачка-ж ты мой. Рабіла-б, здаецца, ад цёмнага да цёмнага,  
не цягалася-б па людзях. А то як прыдзе лецейка, дык і  
цягнешся дзень у дзень, ды ўсё не на сваё, усё на чужое...

— Некалі і на сваё пойдзеш, не ўсё-ж нам па чужому  
хадзіць.

— Каб-жа ж таго дачакацца мне...

Тарэнта падняўся і ўзяў з лаўкі свой мяшок. Адвязаў  
ад мяшка кацялок і кварцу, а пасля паклаў яго на стол і  
пачаў развязваць. Да стала падышлі Кастусь з Марыляй і  
сталі поруч з бацькам, а маці адышла, падклала на комі-  
нак свежай лучыны і вярнулася на сваё месца, толькі не  
села, а стала на ўслон каленам і нахілілася над сталом,

абапёршыся на яго локцямі. Бацька развязаў мяшок і выцяг з яго акопную салдацкую рыдлёуку.—Дзяржанне можна будзе зрабіць,—сказаў ён, перадаючы рыдлёуку ў рукі сынку.—Яна хоць малая, але ўскапаць ёю ўсё можна.

— Дзіва што можна...

За рыдлёуай дастаў няношаную салдацкую гімнасцёрку і штаны. Гімнасцёрку ўзяла ў рукі жонка, разгарнула перад вачымі над сталом.

— Зусім-жа яшчэ новая, няношаная.

— Няношаная.

— На святы тату добра будзе.

Яшчэ дастаў дзве пары падношанай бялізны і пару новай. Пасля выцяг новую зусім шапку-кучомку.

— Добра будзе Кастусю на зіму.

Кастусь абрадвана ўзяў шапку, надзеў яе на галаву, і адплікнуўшы адгарнуў яе верх і закрыў ім патыліцу і вушки. Шапка была вялікай, кастусёва галава зусім схавалася ў шапцы, налязае шапка ажна на вочы.

— Троху мусіць велікаватая толькі?—бацька пазірае на Кастуся, а той рукой адпіхае непаслухмянную шапку ўгару з ілба.—Не, нічога будзе, трошачку толькі велікаватая.

— А гэта вось боты старыя,—кажа бацька, выцягнуўшы з мяшка зношаныя, са збітymі абцасамі, ссохлыя боты. Перад тым як перадаць іх жонцы, круціць у руках, разглядае.—Трэба будзе абцасы падбіць, ды дзёгцем памазаць, і будзе добра табе,—гаворыць ён да жонкі і перадае боты ў яе руки.

— Зносіш і сам, не вельмі яны мне спатрэбяцца, па хаце тупаочы...—Але боты ўзяла і агледзела іх гэтак-жа, як рабіў муж.

— Ідзі, Марылька, падкладзі лучыны,—загадала маці і начала збіраць са стала рэчы, а Тарэнта згарнуў мяшок і таксама аддаў яго жонцы.

— Пасаг вам прынёс,—сказаў ён.

Хутка ляглі спаць. Перад сном жонка дастала з сундучка пару чыстай бялізны.

— На, перадзенься, а то з дарогі... Толькі ты, мусіць, прывык да панская, а тут пачосная.—Жонка засміялася і, пакуль распранаўся муж, затушыла на комінку галавешкі, якія не паспелі дагарэць. Пасля ўпоцёмку, кладучыся спаць, паклала руку на мужава плячо і далонню правяла па голай спіне.—Які ты худы, косці адны. Гаварыла шэптом.—Адны косці. І жывата зусім няма, бач, падцягнула як, адна яміна, а не жывот...

— А ў цябе не падцягнула? Ці можа ты нагадавала

жывот тут без мяне, а?..—сказаў гэта і абыяў жонку, ту-  
лячы яе да сябе.

— А ты яшчэ што скажы. З кім-жа гэта я матла нагада-  
ваць яго? Не да таго мне было тут...

Пазней, калі зморанае цела акволела і вочы, стомле-  
ныя ўгляданнем у цемру, закрыліся ацяжалелымі павекамі.  
у галаве пачалі раіцца сны. Сны вярталі ў мінулае, у пера-  
жытая.

Цёмная ноч. Такая цёмная, што за пару крокаў нельга  
разгледзець чалавека, бачыш толькі, як мітусіцца ягоная  
постаць. Чорна ўнізе, дзе нябачныя лужыны вады і глы-  
бокая грязь, размокшая ад дажджу гліна, грузкая і ліпкая.  
Чорна і ўгары, дзе навісла густая дажджлівая хмара. Яна  
вісіц над самымі галовамі і бесперастанку лъе цэлымі  
струменямі халоднай вады. Ужо прамоклі шапка, шынель,  
ужо няма на целе аніводнай сухой ніткі. Стомленыя ногі  
шлёпаюць па лужынах, поўных вады. Гліна наліпае на чо-  
баты і робіц іх да немагчымага цяжкімі, ледзь паднімаеш  
нагу. На плечы цісне мокры, ацяжалелы мяшок. Сырыцы  
рэжуць плечы. Хоць-бы на адну хвіліну спыніцца, па-  
стаяць. Але трэба ісці. Трэба, карыстаючыся цемрай, ады-  
йсці на наступную пазіцыю. І ад усвядамлення таго, што  
ісці яшчэ далёка, хочацца кінуцца на зямлю, хоць грязь  
там, хоць вада, і, закрышы шынелем голаў, ляжаць, ля-  
жаць без канца. Але наўкола замкнутым кругам гойдаюцца  
прад вачыма чорныя гарбатыя постаци і дакучліва, не  
змаўкаючы, шлёпаюць па грязі ацяжалелымі ногамі.

Раптам за плячыма ўзвілася ракета і разарвалася вы-  
сока ўгары, брызнуўшы ў цемру асляпляючым зыркім  
святылом. За ёй яшчэ і яшчэ ў розных месцах. Пасля з-за  
небасхілу, рассоўваючы цемру, падняўся высока ў неба  
велізарны слуп святла. Момант адзін ён хістаўся, стоячы  
проста над зямлёй: было падобна, быццам людзі натоў-  
пам паднялі гэты гіганцкі слуп і хоцуць паставіць яго  
моцна на зямлі, каб стаяў ён нерухома і асвятляў зямлю.  
Яшчэ хіснуўся слуп у адзін, у другі бок, на момант замёр  
нерухома, устаўшы над зямлёй, а пасля павольна пачаў  
падаць на зямлю, схіляючыся над небасхілам. З гэтым вы-  
ныронуў з-за небасхілу другі слуп святла і, то скрыжоўваю-  
чыся, то рассоўваючыся па баках, яны заходзілі па-над  
землёй. Нехта страшны працягнуў з-за небасхілу даўгія  
свае вогненые руکі і абмацвае імі зямлю, чатосці шукае  
на ёй. Вось ён узмахнуў рукою над галовамі шчыльнай  
рухавай масы згорбленах ценяў, што ідуць па грязі ў  
цемры, і цені міжвольна прыгнуліся да зямлі, убіраючы  
глыбей у плечы галовы. Пасля абедзве руکі павольна

зблізіліся, як-бы збираючыся абняць гэты строй ценяў, і захадзілі па строі, абмацаючы кожнага ў паасобку. Цені палахліва замітусіліся і, яшчэ не даслухаўши каманды, мятнуліся ў бакі па полі і пабеглі наперад, стараючыся ўцячы ад страшных, усёвідущых рук. Але ўцячы нельга было. З-за небасхілу адзін за другім паляцелі шыпучыя клубкі агню. Яны падалі ззаду, наперадзе, з бакоў, сярод самай гушчы мітуслівых згорбленых людскіх ценяў і з грукатам, са звонам ірваліся, засланяючы сабою свет. Каб уцячы ад іх, каб выратавацца ад смерці, ён, Шкробат Тарэнта, салдат сто трыццаць сёмага Сімбірскага палка, кінуўся на зямлю рукамі ў грузкую, ліпкую гліну і папоўз па ёй, месячы яе каленямі ног, цягнучы за сабою па гліне без меры цяжкія свае ногі. Вакол яго падаюць палымнёчыя клубкі, разрывающа, шыбающа ў цемру кавалкамі чалавечых цел, а над усім поўзаюць даўгія, страшныя вогненые руки. Ён паўзе, нясмела паглядаючи цераз плячо ўтару, і не заўважае, як перад вачыма вырастает плот. На плоце, перакінуўши нагу цераз нагу, сядзіць чалавек і, скалячы на яго знізу з-пад абвілага чэрата з ашчэрнага рота зубы, пляскае далонямі вялых абвіслых рук, як-бы смеючыся над ім. Ён кідаецца ў бок, але з зямлі раптам падымаецца чалавечы шкілет, акурат такі, як бачыў ён некалі ў адным з гарадоў у магазіне, і ракам паўзе на яго, пазіраючи ў твар яму нерухомымі ямінамі з чэрата. Ускрыкнуўши, ён кідаецца ў другі бок, але і адтуль паўзе гэткі-ж самы шкілет. Тады, каб нічога не бачыць, ён нацягвае на галаву шынель і кідаецца тварам у гразь. І тады чуе яшчэ, як ціха пляскаюць абвялялія далоні мерцвяка, што сядзіць на плоце. Каб не чуць іх зусім, ён усё больш і больш нацягвае на галаву шынель і рыецца галавою ў мяккую гліну палявой дарогі.

— Тарэнта, Тарэнта! Божа-ж мой! Чаго-ж ты... Устань!..

Праснушыся, ён бачыць, што не ляжыць на ложку, а стаіць на ім каленкамі, зарыўши галавой у падушку. Галава захутана коўдрай. Пад коўдрай горача і няма чым дыхаць. Скінуўши з галавы коўдру, ён садзіцца на ложак і бачыць, што на ложку сядзіць побач спалоханая жонка. Яна трymае сваю руку на ягоным плячы і ён адчувае, як дробна і часта дрыжыць усё яе цела.

— Божа-ж мой, што з табой? Тарэнтачка!..

— Нічога... — ён прыпамінае сон і, усё яшчэ не вызваліўши ад страху, уздрыгвае...

— Што гэта? Можа запаліць на комінку?..

— Нічога... не трэба. Хочу піць. — Ён падняўся, пайшоў па хаце да ўслона, дзе стаяла вядро з вадою і доўга,

цяжка глытаючи яе, піў з кварты ваду. Пералежаная рука дрыжэла, і дрыжэла ў руце кварта, бразгаючи аб зубы. Напіўшыся, ён зноў моўчкі лёг:—Кладзіся,—сказаў ён да жонкі,—чаго-ж сядзіш? У мяне гэта сон... а часамі, як і не сплю, дык такое перад вачыма ходзіць... Ляж, спі...

Жонка лягла, праправіўши коўдру, і дрыглівай рукой абняла мужа за плечы, тулячыся да яго грудзей, а пасля пачала моўчкі, ласкова гладзіць рукой яго, стараючися супакоіць.

Раніцой назаўтра Тарэнта зайшоў да Мікіты, але перакінуўся некалькімі словамі з ім і пайшоў дадому. Дома, на сваім дварэ, не ведаў, за што ўзяцца. Хата старая, спарахнелая. З ёй нічога не зробіш, яе не наладзіш, яе лепш не чапаць. Гэткі-ж стары і хлеў. І ў хляве ўся тарэнтава маё масць: худы, кашлаты конь. Тарэнта адчыніў вароты і каня з хлева выгнаў на двор.—Ідзі хоць пабадзяйся троху па кустах.—Прычыніў хлеў і пагнаў каня ў вуліцу, а адтуль на прагон. Як загнаў каня ў зараснік, зайшоў да Сузона. Двор сузонаў быў усё гэткім-жа, як трывады таму назад, але хата яшчэ больш прынізілася да зямлі.

У хаце было цесна і накурана. На лаўцы каля самага стала сядзёў зусім незнаёмы чалавек, немалады ўжо: год так пад сорак сем; побач з ім сядзёў Мікода Жук, далей Сымон Ганорык. А з другога боку каля стала сядзёў старадавні поплеч з Сузоніхай. Перад імі непадалёк ад стала стаяў сам Сузон і, размахваючи рукой, апавяддаў пра фронт. Правая яго рука то выпроствалася на ўсю даўжыню, то адыхадзіла ў бок, то згіналася, падымаяючыся ўгару з тым, як ён гаварыў, а следам за ёю куксай варушыўся пад гімнасцёркай пакінуты каля самага пляча кавалак левай рукі і ад гэтага баўтаўся каля ягонага боку пусты рукаў гімнасцёркі. Змеціўши гэны рукаў, Тарэнта доўга не мог адараўца ад яго погляду. Рукаў прыгадаў яму абвіслыя руکі мёртвага салдата, якога ён бачыў у сне.

— Ты ім пра вайну не расказвай, не пужай іх, няхай лепш яны пра сваё раскажаўць.—З гэтымі словамі Тарэнта падаў усім прысутным руку.

— А чаму-ж, няхай расказвае, нам паслухаць цікава.

— Каб цябе, Ахрэм, у акопы на поўгода, можа-б тады не было цікава. Цікавасць тут бач якая?—ён паказаў на сузонаў пусты рукаў.—Тут хочацца, каб хаця як запамятаць на яе, а табе цікава.

— Цікавасць, правільна, што малая,—умяшаўся ў гутарку настаўнік. Гэта і быў той незнаёмы чалавек, што сядзёў каля самага стала.—Цікавасць шкодная. Ненавідзець трэба вайну. і я таму за большэвікоў галасаваць

буду, калі давядзеца, што яны першыя супроць вайны, так-так, першыя лозунг міру абвясцілі.

— І пра зямлю ў іхнай праграме так як след сказана. У самы раз мужыку гэтая партыя

— А на маё меркаванне, Іван Пятровіч,—стараста ў гутарцы ўвесь час звяртаўся толькі да настаўніка,—для музыка самай падхадзяшчай будзе партыя эсэраўская, я так паняў з газет, калі вы чыталі...

— А ты за якую партыю, Тарэнта, а?

— Я? Чорт іх там разбярэцца, якая з іх лепшая самая. Чуу я і тых, і гэтых.

— Ну?

— А пайду за той, якая жыць мне дасць. Больш мне нічога ад іх не трэба...

— Хо-хо! Нічога яму больш не трэба, толькі жыць. Яно, брат, у гэтым і ёсць усё.

— Тарэнта за большэвікоў будзе,—сказаў Мікода.

— Шчэ не ўгадаў, можа акурат і за эсэраў.

— А ну іх усіх да мацеры! Вы мне раскажыце вось лепш, як жывяцё, як у вас тут? Можа краналі ўжо зямлю ягоную?—Тарэнта кіўнуў галавой у бок да акна.

— Як гэта краналі?

— Ну, як? Ці-ж ты думаеш, што яна яму ўся так і застанецца? Ну, гэта годзе. Годзе, мы без зямлі насядзеліся... Рэвалюцыя недарма рабілася. Гэта да рэвалюцыі вы так жылі,—раптам напаў ён на Давыдзюка,—што над сваім братам-музыком наスマхаліся, у адну дудку з панам іграли і не было на вас справядлівасці нідзе. А цяпер будзе...

— Што-ж гэта я табе зрабіў такое, што ты на мяне напаў?

— Мала што ты мне зрабіў?.. усе вы рабілі...

— Ну, то Тарэнта за большэвікоў будзе,—зноў сказаў Мікода.—А зямлі пакуль што не чапалі, чакаем, як яно там, які закон будзе.

— А другіх законаў і быць не можа, як такія. Якія-ж яшчэ могуць быць законы?

— Вось тады і пойдзем браць зямлю. Тады ўжо і сваю назад адбярэм і ягоную возьмем...

Ад Сузона Тарэнта пайшоў у поле. Трэба было паглядзець каня, а да ўсяго цягнула паходзіць, падзвінца на месцы, у якіх даўно не быў. Каня ён хутка знайшоў у зарасніку. Зараснік быў паміж хутарамі Сапуновым і Піскун новым. Атрымаўшы ў хутары зараснік, ні Сапун, ні Піскун кустоў не выцярэблівалі. У зарасніку пачалі пасвіць сваіх коней ды цялят, куды ганялі іх з вёскі, бо ні той, ні другі яшчэ на хутар не перабраліся, а ўжо за імі пачалі пускаць

туды сваіх коней і іншыя. І цяпер, калі ў зааснік прышоў Тарэнта, тут пасвіўся не адзін яго конь. Але з усіх коней пазнаў ён толькі гнядую мікодаву кабылу і старога сапуновага чорнага каня. Конь смутным стаяў каля куста і доўга заблытаючы ў галлі няроўную сваю рэдкую грыву, цёрся шыйя аб куст. Цёрся злосна, настойліва і ад злосci, што гнецца куст, тупаў патрэсканымі капытамі. Тарэнта паставаў і адагнаў каня ад куста. Той праскакаў некалькі крокоў і спыніўся каля маладых ялін і зноў, выцягнуўшы голаў, пачаў церціся шыйя. Непадалёк ён напаткаў яшчэ коней. Было іх двое: высокія, худыя, з ablезлымі шыйямі, з рэдкім валоссем на хвастах. Такіх можна бачыць у войску. Калі яны падаюць, калі робяцца здольнымі толькі на тое, каб хоць насіць худое сваё цела, іх збываюць сялянству, беручы за іх добрых, моцных коней. Так, пэўнے, падалі яны і да шапятоўцаў. Ад коней Тарэнта пайшоў у поле. На колішній мяжы, дзе была яшчэ іхная бацькава паласа, расла груша-дзічка. Расла яна над самым ярам на ўзгорку і шырокім шатром раскінула над узгоркам калючае сваё вецце. Вецце шуміць лісцем ад ветру, які плыве па-над полем. У полі стаяць на ўзгорках, раскіданыя адзінкамі, хутарскія будынкі. На многіх няма стрэх. Вакол іх шэрая пустеча поля, кінутага пад аблог, і лапікі жыта, што высپывае, і зялёныя лапікі ярыны.

Над полем носіцца восеньскі вецер і аплывае ўдол за полем, дзе глухой сияной стаіць балотны хвойнік. Хвойнік на балоце расце на купінах. Ён там куртаты, нізкі і напалову сухі. Не паспейшы ўзрасці, ён падсыхае ў галлі, гніе ў карэнні і ападае ў мох, які засмоктвае яго на саме сваё дно. Мох на балоце густы, спорны. Ён вырастает хутка і разрастаетца шырока. Выростаючы, паўзе з балота на шапятоўскія сенажаці, густа аплытаючы прыбалотны край іхны бурым сваім кажухом, а мятылюжкі, пажарніца ды асака пачынаюць адыхадзіць далей у глыб сенажацей, назаўжды пакідаючы свае ранейшае месца імхам, хвашчу і бабкам.

Ранній вясной стаіць балота непрыступнай зялёной цытадэллю над нерухомымі вадзянымі прасторамі. Улетку раніцай і ўвечары стаіць над балотам густая туманозая заслона. Улетку балота, дзе сушэй, часта гарыць. Тады цэлья тыдні стаіць над балотам, аплываючы з ветрамі за небасхіл, воблака дыму.

Увесень, як пачынаюцца частыя ў гэтых месцах дажджы, дробныя і спорныя, з балотнага дна, з-пад імхоў, уздымаеца вада і затапляе прывычныя свае берагі. Росна балоце лес. Бацькі дзядоў шапятоўскіх звалі высоз-

ныя дубы, ёлкі, алешины і зрабілі з іхных ствалоў кладкі, каб хадзіць за балота рабіць на панскасе поле. Кладкі асели на балотнае дно, зараслі мохам, і цяпер не ўсякі ўмее на-  
машаць іх пад вадой, пад імхамі сзаёй нагой.

Позна ўвосень і зімой на балоце выюць ваўкі. Стаямі блукаюць ваўкі па балоце, часта выходзячы адтуль за здабычай, і ў такія часы часта павольнай рыссю перабя-  
гаюць усю шапятоўскую вуліцу. Крокі ў ваўкоў частыя і, цяжкія і восеніцкай ноччу з хаты выразна чуваць, як бя-  
жыць іхны табун па вуліцы і, тулячыся да аконных шыб,  
людзі доўга і дапытліва ўзіраюцца ў вулічную цемру.  
Выюць ваўкі на балоце ў даўгія зімнія ночы і тады, калі  
высока ўгары над хвойнікам стаіць поўны месяцаў круг,  
і тады, калі кружацца над балотам сумятлівия снежныя  
завірухі.

Тарэнту хочацца пайсці да балота. Ён думае, што вось  
прышоў з вайны, прышоў, калі добра ўсё абыдзеца,  
як-бы зусім. Трэба пачынаць жыць. Але дзе-ж пачынаць?  
Усё жыццё ён насіў у сабе ўзгадаваную мару пра зямлю,  
пра жыццё на сваёй уласнай зямлі. За тры гáды, якія пра-  
быў ён у салдацкіх казармах, у набітых людзьмі эшалонах,  
у акопах і ў лазарэце, мара выспела, вырасла ў вялікую  
сілу, якая і вяла яго за сабою. Яна, гэная сіла, прывяла і  
дадому. Як ішоў дадому, ўсё здавалася ясным, прастым:  
прыйсці і пачынаць жыць па-новаму, не так, як жыў да  
вайны.

А прышоў вось дадому і зразу адчуў адсутнасць нечага  
вельмі важнага. Гэтым важным была зямля. Нехапала яе.  
А значыць даводзілася пакуль што пачынаць жыццё та-  
кое-ж, як было некалі. Гэтага не хацелася. І не хацелася  
з гэтай прычыны ісці дадому на свой двор. Не было там  
да чаго рук прыкладзі.

І ён стаяў на ўзгорку, пад грушай, заняты сваімі ду-  
мамі, не заўважаючы, як праходзіць час. Апамятаўся, як  
зарыкалі на дарозе каровы. Набліжаўся вечар. Пастухі  
гналі кароў з пашы дадому. На дарогу вышаў акурат на-  
сустрач статку і, спыніўшыся каля дарогі, здзівіўся. Сярод  
статку ён не ўбачыў аніводнага вала. У статку ішоў у са-  
май сярэдзіне толькі адзін рослы рабы бугай. Ішоў ён  
спакойна і ўпэўнена, ведаючы, што ніхто яго не патрыва-  
жыць, і сумаваў, што няма з кім пабіцца. Адтаго, змееці-  
шы новага чалавека ў нязвычайнай адзежы, ён стаў на рас-  
карачаных нагах, схіліў да зямлі кароткую сваю галаву,  
чмыхнуў, раздуваючы ноздрамі дарожны пясок, і зароў  
буйна і задзірыста, б'ючы сябе цяжкім хвастом па крутых,  
сытых баках, падкідаючы ўгару з зямлі нагамі пясок. І ад-

разу каровы адыйшліся ў бакі, абганяючи яго, а маладыя бычкі захадзілі вакол яго, нюхаючи раздутымі ноздрамі паветра.

Пастух падышоў і ляснуў пужкаю, разганяючи маладых, пасля шлёгнуў пугай бугая.

— Што-ж гэта, Ярома, у тваім статку валоў няма?

— Валоў?.. Гм... Ен валоў захацеў. Ты глянь колькі кароў засталося, а ні то валоў. Усе там!—Ярома махнуў некуды ў прастор рукой.

— Вайна паела?

— Яна ёсё паела: і валоў, і хлеб, і людзей.

— Вайна хутка скончыцца, Ярома.

— І я чуў, што скончыцца, гдзе ўжо.

— Ну, а як ты жыць цяпер думаеш, Ярома? Зямлю думаеш браць?

— Зямлю? А дзе-ж я яе вазьму, тую зямлю? Дый на што яна мне, да чаго?—ён зірнуў на свае руки.—Носам я яе не ўзару...

— Ну, канём узарэш, каня купіш, хлеба-ж у цябе цяпер больш, чым ва ўсіх...

— Які там хлеб?.. І сіл у мяне на зямлю няма ўжо.

— А я вазьму сабе зямлі, я яшчэ пажыву. Вось, брат, жыў-жа я, як і ты, ні кала, ні двара, а цяпер хоць пажыву як людзі...

— То ўжо хіба чуваць што пра зямлю?—запытаў пастух.

— Яшчэ пакуль нічога не чуваць. Але-ж справа тут ясная. Зямлі цяпер павінны даць, каб на зіму чалавек мог ўжо і пасеяць тое-сёе... Так, брат, цяпер пажывем можа троху і мы, як людзі, не ёсё-ж нам гібець. Як ты думаеш, Ярома, пажывем?

— Табе чаму-ж не пажывь, раз зямлі дадуць, ты яшчэ не зломак.

— Да не зломак яшчэ,—згадзіўся Шкробат і зірнуў на сябе, як-бы хацеў пераканацца ў сваёй яшчэ вялікай сіле.

Дома Шкробат накалоў лучыны, занёс яе ў хату і ўжо да ночы больш нікуды не пайшоў з сваёй хаты. Так быў пражыты першы дзень яго пабыўкі, а за ім бясконцым ланцугом пацягнуліся другія дні, падобныя на гэны, запоўненныя працай на панскіх сенажацах і напружаным чаканнем, што ў адзін з іх будзе ўрэшце знайдзена тое, што шукае ён ўсё сваё жыццё. У гэтым чаканні прайшоў і канец жніўня. І можа-б доўгі яшчэ час нічога не змянілася-б у жыцці шкробатавым і ў жыцці шапятоўцаў, каб не трапіла неяк Тарэнту Шкробату ў адзін з дзён пабыць у Пагулянцы ў воласці.

## П А Д З Е Й Т Р Э Н Й Й

У воласці, у зборным пакоі, калі зайшоў туды Тарэнта, каля стала цэлым натоўпам стаялі сяляне. За столом на шырокім даўгім услоне сядзеў салдат. Ён нешта чытаў. Чытаў голасна і павольна, так што кожнае слова запаміналася.

— «У сучасны момант,—чытаў ён,—на месцах будуць утвораны прыміръцельныя земляробчыя камеры для добраахвотнага пагаднення паміж сялянамі і землеўласнікамі...»

... Пытанне пра арэнду зямель, якія пустуюць; таксаме спешна распрацоўваецца. У імя агульнага парадку прашу кіравацца пастановай Часовага ўрада і не ўстанаўляць самавольна падабенства законаў».

Тарэнта пачаў толькі канец прачытанага. Ён стаяў нерухома на месцы, як укананы, але нічога не зразумеў і таму, як змоўк салдат, пачаў праціскацца да стала.

— Ты, зямляк, пачакай—амаль крыкнуў ён, змеціўшы, што салдат згортае паперку, з якой чытаў, і мерыца пакласці яе ў адварот рукава.—Я ў гэтым нічога не разабраў...

Мужчыны праpusцілі Тарэнту да стала, чакаючы пачуць яшчэ нешта, і зноў згрудзіліся вакол стала шчыльным кальцом.

— У чым ты нічога не разабраў?—запытаў салдат. Ён сядзеў усё гэтакі-ж спакойны на сваім месцы, а перад ім, скіліўшыся над сталом, стаяў Тарэнта. Рукой адной Тарэнта ў стол упёрся, а другую працягнуў да салдата, пакзываючы на ягоную паперку.—А што ты тут хацеў раз-

браць?—запытав салдат.—Ды ці ты гэтага не чытаў? З вясны-ж яшчэ, здаецца, на сцяне вісела, мог-бы і прачытаць.

— Я таго не ведаю, дзе яна вісела, а ты яшчэ раз прачтای, дай разабрацца ў тым, што напісана.

— Разабрацца ў гэтым—лёгка разбярэшся, калі галаву маеш,—сказаў салдат і падняўся з-за стала, трymаючы ў руце паперку.—Вясной началі дзе-ні-дзе мужычкі пансскую зямлю браць, засяваць. Думалі, раз рэволюцыя, раз цара скінулі, дык зямля і іхная...

— А чыя-ж зямля?

— Ну, вось і ён, аказваецца, акурат гэтак-жа думае.

— А ты не жартуй! Ты хто такі будзеш?

— Хто я, гэта, зямляк, справа не такая важная. Важна, што міністр Шынгароў мужычкоў такіх да парадку заклікае, абяцаючы ўсё па закону зрабіць. Ну, а гэта вядомая реч...

У Тарэнты ад цеснаты і ад напружання на ілбе выступіў пот. Ён зняў з галавы шапку і шапкай выцер лоб,— Ты скажы, як-же з зямлёй, раз ён закон абяцае, а браць не можна. Які-ж тады закон?..

— А вось які закон: цара скінулі, а паны ды падпянкі розныя засталіся. Дык што-ж ты думаеш, што яны табе самі, ды яшчэ па закону зямлю аддадуць? Ім абманіць мужыка пакуль што трэба, вось і цягнуць ды абяцанкамі яго кормяць. Маўляў, сам не бяры, мы вось камеру ўтворым, а вы там тады ўжо з панамі і згаворыцесься, ці вас згавораць, якую зямлю вам пан у арэнду здасць, ды за якую цану здасць.

— Як гэта ў арэнду?—думка працавала напружана і шпарка, стараючыся ўлавіць сэнс у тым, што гаворыць салдат. Гэта трэба было зрабіць як мага хутчэй, бо адчуваў Тарэнта, як з незвычайнай шпаркасцю разбураюцца планы, якімі жыў ён гэныя месяцы пасля рэвалюцыі, як знікаюць надзеі, вынашаныя ў адзіноце, правераныя ў гутарках і спрэчках са сваімі аднадумцамі. Усё было зусім прастым, выразным. Ён і думкі не дапускаў, што з зямлёй можа быць неяк інакш, не так, як гэта ўяўляў сам ён.— Ты пачакай,—папрасіў ён салдата.—Пра якую-ж арэнду ты гаворыш? Якая-ж арэнда, раз зямлю народу перадаць павінны?

— У вас пан ёсьць?—запытав салдат замест адказу.

— Ёсьць. Пілацееў у нас.

— Зямлі ў яго сколькі?

— Удоб'я тысячи чатыры, ды балотнай...

— А ў вас ува ўсіх сколькі?

— У нас і палавіны таго няма.

— Дык чаму-ж гэта ты думаеш, што ён аддасць вам зямлю па сваёй волі?

— Ды не ён аддасць, улада аддасць.

— А ўлада чыя-ж? Твая, ці ягоная? Ты вось салдат, і я салдат, ведаем як на фронце было. Пакуль не сарвалі з яго каторага эпалеты, пакуль не пырнулі таго-сяго штыком, дык хоць і рэволюцыя, хоць і свобода, а ён усё ў морду меціўся нашаму брату. І тут тое-ж самае. Цара скінулі, а князі ды абшарнікі засталіся: Львоў, Гучкоў, Мілюкоў, Шынгароў... Нябось твайго прозвіща няма сярод іх? А ім аднаго і хочацца, каб хаця зямлі як не аддаць. Яны закон абіцаюць, а які-ж, як ты кажаш, закон можа быць? Калі-б хацелі зямлю аддаць, дык закон на гэта лёгка напісаць, думаць тут багата не трэба вельмі. А вось яны думаюць, думаюць, каб як хітры выкруціца, каб не аддаць зямлі. Яны табе арэнду падсунуць, можа балота тое, што казаў, прададуць...

— Так...—Шкробат стаяў насупроць салдата, абеімі рукамі ўпёршыся ў стол. Пад правай рукой, заціснутая ў пальцах, ляжала на стале шапка. На ілбе і на шчаках пад вачыма буйнымі кроплямі выступіў пот.—Так,—сказаў ён яшчэ раз, стараючыся ўлавіць у салдатавых словах самае галоўнае,—а што-ж тады рабіць?

— Браць зямлю трэба. Ты на фронце быў?

— Ну?..

— Салдацкія камітэты на фронце бачыў? Дык вось свае такія камітэты ўтвараць трэба і браць зямлю і даваць яе тым, у каго няма, у каго мала. Па другому тут няма чаго думаць, другога ты і да смерці не дачакаешся. Я, землякі, гэта не для добра слова кажу, не для таго, каб пагаварыць толькі. Сам я салдат Ізмайлаўскага палка. Вясной у нас таварыш Ленін быў. Таварыш Ленін салдат праціў, як перадавых з сялян, пасабіць сялянству разабрацца ў палітыцы. Я ад палкавога камітэта прыехаў, вось дакумент мой.—Салдат адхінуў палу шыняля, дастаў з кішэні дакумент і, разгарнуўшы, паклаў яго перад сабою на стол.—І таму я не ад свайго імя гавару і че сваім словамі, а словамі таварыша Леніна Цара сёння няма ў Расіі, але пануюць капиталісты і абшарнікі, у іхных руках улада, а не ў руках народу, а трэба, каб знізу і да верху, ад тваёй вёскі глухой,—рукой паказаў на Тарэнту,—да Піцера, каб улада належала Советам рабочых, салдацкіх, батрацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Толькі такая ўлада і перадасць зямлю. Я прыехаў сюды пасабіць вам, паколькі я сам з тутэйших месц. і табе, зямляк, на сябе справу трэба ўзяць. Да-

дому прыедзеш і збірай сваіх, камтэт выбрайце, ды ня-  
хай камітэт і забірае зямлю... А чакаць няма на што,  
справа—ясная. Тут справа такая ціпнер, што ці мы зямлю  
возьмем і засеем з восені, ці паны нас абкруцяць... Вось і  
ўсё.—Салдат узяў са стала дакумент і падаў Тарэнту.

— Гэта точна, што ты Ізмайлайскага палка,—сказаў  
Тарэнта, аддаючы дакумент назад. Ён узяў са стала шапку  
і зноў шапкай выцер успацелы твар. Пасля надзеў шапку  
і пайшоў ад стала да дзвярэй. Але каля дзвярэй спыніўся  
зноў.

— Ну, а замацаваць за кожным як-жа тую зямлю, калі,  
скажам, мы яе ўзялі-б?

— А так і замацоўвайце камітэтам. Галоўнае каб пасеяць  
на зіму, а вясной разбярэцеся, да вясны ўся наша ўлада  
будзе, а не іхня...

Не даслухаўши, што яшчэ скажа салдат, Тарэнта  
вышаў з воласці, адвізаў ад плоту каня і, нікуды больш не  
заязджачы, паехаў дадому. Было адно жаданне, як мага  
хутчэй даехаць дадому, пагаварыць з Мікодам і нешта  
рабіць, рабіць хутчэй, бо, здавалася, прапусцяць яны яшчэ  
колькі дзён і тады ўсё загіне. Распалены гэткімі думкамі,  
ён старанна шморгаў за павады, падганяючы каня і пахві-  
лінна тузаў яго пад бакі ботамі. Ад такой неспакойнай  
яды балелі ногі. Конская спіна рэзала, было цвёрда ся-  
дзець на ёй і Тарэнта раз-по-раз саскаўваў з каня і цятнью  
яго за повад за сабою, мераючы дарогу шырокімі, крыху  
неровымі крокамі.

Да Шапятоўкі пад'ехаў Тарэнта, як зусім змерклася.  
Словы салдатавы не выходзілі з галавы. Яны хвалявалі,  
хацелася як мага хутчэй пераказаць іх і іншым. Таму, як  
прыехаў на свой двор, зайшоў толькі ў хату, каб паказаць  
ца, і зараз-же пайшоў да Мікоды. У мікодавай хаце, як  
прышоў ён туды, плячыма да дзвярэй стаяў нехта ў сал-  
дацкай гімнасцёрцы і гаварыў амаль зусім падобнае да  
таго, што чуў Тарэнта ад салдата ў воласці. Ужо Тарэнта  
гатоў быў падумаць, што прыехаў такі салдат і ў Шапя-  
тоўку, як той павярнуўся тварам настурч яму, і Шкробат  
пазнаў Міхалку Хвойчыка.

— Вось табе і на!—сказаў Тарэнта, вітаючыся з ім.—  
Я толькі думаў што от прыеду і здзіўлю іх, сказаўши што,  
аж і ён тое самае гаворыць.

— А ты дзе-ж што пачуў такое?

— Вось пачуў-жа, у воласці.

Тады ўсе, хто быў у хаце, прыціхлі, далі Тарэнту рас-  
казаць пра пачутае. Усё, што казаў Хвойчык, было ціка-  
вым, дражніла жаданні, якія цэлымі гадамі наслі яны ў

сабе, але здавалася яно чамусьці далёкім, пэўне таму, што здалёк прыехаў і прывёз усё гэта Хвойчык. Але калі пачулі тое-ж саме ад Тарэнты, калі пачулі ад яго, што пра гэта, не хаваючыся, гаварыў салдат, які мае спецыяльныя дакументы, які для гэтага і прыехаў ажна з Петраграда, тады ўсё гэта паўстала ў новым, іншым святле.

Першым пасля Тарэнты абазваўся Мікода.

— Ага,—сказаў ён,—значыць і па другіх месцах людзі гэтак-жа думаюць? Ну, то няма чаго баяцца і нам.—Як ты думаеш, Іван Пятровіч?—звярнуўся ён да настаўніка.

— Як я думаю? Думаць можна на розны лад, але справа такая, калі быць праудзівым: поўгода прайшло, як рэвалюцыя адбылася, а сяляне ўсё яшчэ чакаюць сваёй долі, ім усё яшчэ пррапануюць пачакаць. Вось тут і законнае пытанне, ці варта чакаць? І чаго дачакаешся?

— Калі-ж тут чакаць ужо? Сеяць трэба!

— Правільна! Якое тут чаканне можа быць?

— Ды і не мы-ж адны, урэшце, такое робім, усе так робяць.

Пасля гэтага яны доўгі час яшчэ раіліся, скучыўшыся каля стала. Было гэта неабходна, каб замацавацца на згавораным, бо от так у гутарцы ўсё здавалася больш ясным і поўным.

Назаўтра пад поўдня сабралі на сузонавым дварэ людзей. Збіralі самі, без старасты, і збіralі не ўсіх, а толькі тых, у каго зусім няма зямлі, ды ў каго яе мала. Аднак на збор прышлі ўсе.

— Сышліся мы па вялікай справе,—сказаў Тарэнта, як сабраліся.—На дварэ восень, людзі пасяялі амаль, а мы ўсё нечага чакаем, гледзячы на лілацеюскую зямлю. А я думаю, што чакаць няма чаго, раз рэвалюцыя поўгода таму назад як была. Зямля народная павінна быць.

— А дзе-ж закон?—вытыркнуўся наперад стараста.—Па якому-ж гэта праву ты зямлю возьмеш?

— Зямля народная, гэта ясна, для гэтага і рэвалюцыя была і пакуль там нехта да закона дадумаецца, нам сеяць трэба, нам няма чаго чакаць. А як і што будзе, пра тое нам раскажа Іван Пятровіч.—Рукой паказаў на настаўніка, які стаяў побач.

Настаўніка слухалі з вялікай увагай і не адзін чалавек не запярэчыў, калі настаўнік запрапанаваў скласці камітэт, назваўшы прозвішчы Шкрабата Тарэнты, Мікоды Жука, Хвойчыка Міхалкі, Сузона Каляды, Ганорыка Сымона і сваё. За гэтым некалькі хвілін маўчалі. Настаўнік перапісаў на паперы прозвішчы камітэтчыкаў і падаў паперу бліжэйшым, каб на ёй распісаліся.

— Гэта правільна,—пахваліла настаўнікаву выдумку не-  
калькі галасоў,—каб пасля не казалі, што мы нічога ве-  
даць не ведаем...

— Каб, калі ўжо давядзеца адказваць, дык усім, а не  
аднаму каму.

— А калі я не згодзен на такое?—запытаў стараста.  
Яго ўраз падтрымаў Мікіта і яшчэ некалькі чалавек.

— То цябе ніхто і не просіць. Я, хлопцы, пра гэта і  
сказаць хочу. Зямлю мы таму дадзім, у каго яе няма, ды ў  
каго мала. А табе, Ахрэм, ды Піскуну, ды Сапуну, ды  
Мікіту нашаму, то, я думаю, няма чаго даваць, хопіць з іх  
і той, што маюць.

— Дык то-ж свая!—закрычаў Мікіта.—Якое-ж ты  
маеш права пра ту ю зямлю гаварыць, упікаць мне той  
землём? Га? Ен ні дась!..

— Ага, а як-жа, асэсар то такі!

— Дык вы-ж падпісаць паперы не хочаце?

— Папера сваім чарадом, а зямля сваім чарадом.

— Гэта то ўжо не так.

— А мы можа той зямлі і браць не будзем, не дужа на  
яе пагалімся, але толькі ў такой справе праўда павінна  
быць.—Стараста загаварыў спакайней.—Не тое, што вы яе  
возьмеце, а другім не дасцё. Хто дасць ці не дасць, гэта  
справа яшчэ далёкая, але мы можа яе і самі браць не  
будзем...

— Дык чаго-ж вы крычыцё тады?

— Бо ты-ж дужа крычыш, голас падняў свой.

Тарэнта зірнуў згары на мікітаў твар...

— Нешта ты расходзіцца сёння. Можа лепей было-б,  
каб памаўчай?..

Мікіта нешта буркнуў і адышоў да старасты.

— А цяпер, Іван Пятровіч, можа зразу і пойдзем,—за-  
прапанаваў Тарэнта.—Непарадку ў нас ніякага не будзе:  
зробім мы ўсё чын-чынам, як след.

З гэтym і пайшлі. Пайшлі спачатку толькі камітэтчыкамі;  
мужчыны заставаліся нейкі час на сузонавым дварэ, пасля  
нейкі само так вышла, усе як былі, пайшлі вуліцаю ўслед  
за камітэтчыкамі.

Хутка з дарогі Тарэнта звярнуў на поле і пайшоў да  
двара нацянькі. Зрабіў ён гэта не таму, што ісці так было  
значна бліжэй, а таму, што хацелася перайсці поле, якое  
цераз нейкі час будзе можа і ягоным. Пра гэта і думае ён  
цяпер. Прагна аглядаючы вачыма поле, мяркую ён, дзе бы-  
ло-б лепш узяць зямлю яму самому, ці то тут, бліжэй да  
дарогі, ці можа па той бок двара ад рэчкі, дзе і высокага

поля троху ёсць, і нізіна ёсць. Заняты гэтымі меркаваннямі, ён маўчыць. Слухае, як мякка ступаюць ногі па жытнішчы.—«Як пух, мяккая,—думае ён,—вырабілі людзі, сваю так не выраблялі».—Нагнуўся і рукой падняў з пожні камяк зямлі. Зямля сухая. Пальцамі расцёр яе і са жмені съпануў па пожні, пасеяў. І з гэтым парашыў, што зямлю сабе возьме аваўязкова каля рэчкі. Ён прыпомніў, як часта даводзілася быць каля рэчкі на паплавах. Улетку там жоўцень красак і густы сакавіты мурожны насціл. Як зморышся, пад сонцам косячы, хочацца тады ўпасці на густую мураву, схіліцца над самай вадой рэчкі і піць яе губамі проста з ракі, піць доўга, аж пакуль не прагоніш дакучлівай смагі. А напіўшыся, легчы ў мураве тварам да зямлі і хоць некалікі хвілін ляжаць, раскінуўши руکі, ляжаць так, каб увесь твар быў у травянай мякаці, каб дыхаць даўкімі пахамі чорнай ліпкай зямлі і каб вочы бачылі зусім зблізу, як сплялося ў зямлі травяное карэнне. Паляжаць так і тады перавярнуцца і легчы тварам дагары, каб над галавой была сінь нябес, ды лахматыя атрускі белых далёкіх хмар.

— Трава ці расліна, скажам, каранямі, а чалавек і рукамі і зубамі за зямлю трymаецца,—газорыць ён уголас, але ні да каго не звяртаючыся, і ідзе полем, мераючы яго шырокім крокамі.—Усё з зямлі жыве. Усё за яе трymаецца і лішні ты чалавек на зямлі, калі не маеш свайго ўласнага месца на ёй, ці калі, скажам, цесна табе на такой вялікай планідзе, калі вузак твой шнур на ёй. Зямля таго любіць, хто цвёрда на ёй стаіць, хто шырокім крокам мерае на ёй сваю часціну... А тут столькі людзей без зямлі сядзелі, гладам душыліся...

Непрыкметна падышлі да пансага двара. У дварэ пачалі збірацца парабкі. Нехта папярэдзіў і аканома, што ідуць людзі, а ён адразу-ж папярэдзіў і паню. Таму, калі прышлі камітэтчыкі ў двор, пані з аканомам стаяла на верандзе, падрыхтаваная да нечаканай сустрэчы. На прывітанне камітэтчыкам яна адказала, ледзь кіўнуўши галавою, трymаючыся з гонарам, які вынесла з пакояў.

— Мы па справе прышлі,—загаварыў з ёю Шкробат,—цэлым камітэтам.—Ён узяў ад Івана Пятровіча паперу і паказаў ёй.—Пакуль пані чытала напісане на паперы, нічога яшчэ не разумеючы, толькі смутна ўгадваючы ва ўсім гэтым нешта нядобрае для сябе, Шкробат маўчаў. Загаварыў зноў, як яна аддала назад паперу.—Справа наша аб зямлі. Зямлю мы, пані, ад цябе забярэм...

За плячыма ў абшарніцы стаяў, трymаючы ў руцэ шапку, аканом. Ён паходзіў з паплаваў на саўгасі, якіх

лахліва паглядаў то на камітэтчыкаў, то на парабкаў, якія  
сышліся да вееранды.

— Як гэта так вы забярэце зямлю?

— А так і забярэм, камітэтам, вобчаствам.

— Я вас пра гэта не пытаю, я пытаю, па якому гэта  
праву?

— Права ў нас ёсць, правы нашы рэвалюцыя адкрыла,  
чяпера у вас правоў менш будзе.

— Калі вы будзеце грубіць, я адмоўлюся гаварыць з  
вамі.—Абшарніца хвалявалася і чырванела ад злосці.

— Гэта, скажам, як вам захочацца. Мы рабіць вам бес-  
пакойства ніякога не будзем, нам вы непатрэбны. Мы  
толькі сказаць прышлі, папярэдзіць, як гэта гаворыцца,  
што зямлю забярэм, каб у вас лішніх турбот не было.

— Вы,—абшарніца падалася на крок бліжэй да Тарэн-  
ты,—вы думалі над тым, што вы робіце?

— Гэта будзьце ўпэўнены.

— Мы не без галоў.

— Робім тое, што нам след рабіць.

Парабкі ўнізе зашапталіся. Хутка прышло чалавек сем  
сялян яшчэ, а за імі і ўсе, хто быў у Шапятоўцы на сход-  
дзе. Ішлі яны з гоманам, у якім вылучаліся задзірастыя  
жартайлівія галасы. Гэты гоман ды спакойныя галасы  
камітэтчыкаў напалахалі абшарніцу. Яна адчула сябе  
бездапаможнай. Пад горла падгарнулася камяком крыўда  
і злосць і перашкаджалі дыхаць. Ад гэтага закружылася  
галава, ногі акволелі, і яна не паспела пайсці ў пакоі, як  
была надумалася, а нясмела, хістаючыся, адышла назад  
і апусцілася ў крэсла. Аканом падханіў яе пад руکі і паса-  
біў сесці.

— Божа мой!—абшарніца рукой схапілася за грудзі,  
пасля паднесла руку з насоўкай да воч.—Божа мой, што-ж  
гэта такое?

— А ты, пані, дарэмна не расстройвайся,—Тарэнта  
азірнуўся на сваіх.—Мы табе беспакойства ніякага не  
зробім...

Абшарніца адваяла ад воч насоўку і, тримаючы дрыглі-  
выя рукі перад тварам, прастагнала:

— Божа! І яны яшчэ здзекуюцца.—Заплакала, але цераз  
хвіліну застукала кулакамі па крэсле.

— Вон! Вон з майго двара!—Схапілася з крэсла і злос-  
ная, чырвоная ад злосці, пайшла на мужчын, паказваючы  
рукой з веранды.—Вон! Я не хочу з вамі гаварыць, я не  
хочу бачыць вас.

З веранды падаліся былі тады сыйсці некаторыя. Падаўся

назад Тарэнта і Мікода, а настаўнік разгублена адышоў у бок, і яна пайшла на Сузона, рукой схапіла яго за гімнасцёрку на плячи адрезанай рукі, хацела так павярнуць яго з веранды. І ўжо ўсе чакалі, што Сузон пойдзе ўніз, і ўжо настаўнік, баючыся, што абшарніца і яго возьме так за плячи, бокам падаўся ўніз, як адбылося нешта нечаканае. Сузон, як схапіла яго абшарніца за плячи, зразу разгубіўся быў, але калі шмарганула яна за рукаў і кранула пальцамі, уразіла нядайна загоеную рану, раптам уздрыгнуў увесь, збліг і зразмаху сваёй адкінуў яе руку ў бок.

— Ты мяне не чапай! Рукамі не тузайся!.. Сука старая!..

У Сузона ў момант твар укрыўся кроплямі поту, шчокі пачалі падрыгваць.

Зірнуўшы ў твар яму, Пілацеіха падалася назад, ускрыкнула, як назваў яе сукой, і, уцякаючы ў пакоі, істэрычным голасам пачала кричаць, пагражаяочы законамі. За ёй у пакоі падаўся і аканом. Цераз нейкі час ён вышаў адтуль, моўчкі прайшоў каля мужчын і загадаў фурману запрагаць коней. Хвілін цераз пятнаццаць Пілацеіха, хаваючы ў поглядзе пагрозу, прайшла да фаэтана, села і паехала з двара.

Пакуль адбывалася ўсё гэта, мужчыны маўчалі. Сузон стаяў сярод купкі мужчын і ўсіхваливала гаварыў, што яму ўжо надакучыла цярпець, што ён нічога не бaiща, хоць-бы і катаргі, што калі-б яшчэ Пілацеіха кранула, ён штурхнуў-бы яе так, што аж паліцела-б. А камітэтчыкірайліся, што зрабіць. Да іхнай гаворкі, кryху збянтэжаныя ўсім, што ўбачылі, прыслухоўваліся сяляне. Было сярод сялян і некалькі жанчын, тыя, у каго забралі мужчыну на вайну. Самай бойкай сярод жанчын была ўдава Вера Заньковіч. Маладая, моцная, заўжды вясёлая, была яна сярод жанчын самай знатнай. І хоць, сабраўшыся дзе-небудзь прылучыне, любілі бабы шапятоўскія пасакатаць пра Веру, пашагтацца пра тое, як яна на каго з хлапцоў зірнула, нават паганіць яе за тое, што вось яна дзе ні пойдзе, дык усюды ёй нешта весела, усё-ж любілі яе, любілі і за весялосць і за тое, што нікому і нідзе яна не пераступіць свайго. І цяпер, адчуваючы сябе роўнай сярод мужчын, яна першая падала параду камітэтчыкам, што рабіць.

— Хай сабе і едзе, думаг, што нехта збаіцца яе. А вы бярыце там паперы якія, калі трэба, і мерайце зямлю, а няма папер, без іх. Усёроўна-ж пасадзяць вас,—усміхнулася яна, дражнячы,—нікуды-ж вы не падзенецца.

— Ды яно і праўда, скажам аканому, каб пайшоў з намі, і будзем адбіваць участкі кожнаму па парадку.

— А каморнік-жа хто ў нас?—ажывіўся натоўп, падбадзёраны такім канцом.

— А навошта каморнік?

— Каморнік у панскую карысць мераў, а мы сабе самі.

— На-вока!..

— На крывую бярозу мяжу павядзэм...

І з гэтым пайшлі. Мералі перш ад рэчкі. Непадалёк ад сядзібы канчалася паласа канапляніку. Паўз канаплянік і пайшлі камітэтчыкі, з сажонкай, якую зрабіў нехта ўжо на панскім дварэ. Як адмералі дзвесце сажняў, спыніліся і азірнуліся назад, ці далёка.

— Вузка, гані яшчэ.

— Гані, позя хопіць.

Калі ў другі раз спыніліся, тады забілі ў зямлю сыры, зацясаны тут-же калок. Забіваў калок Мікода. Ён старанна біў па калу абухом сякеры і ўсё рукой спрабаваў, ці годзе біць, каб нялёгка было выцягнуць яго пасля з зямлі. І на поле, як і ў двор, прышлі ўсе шапятоўцы. Усім хацелася на свае вочы бачыць, што робіцца, дзе каму які ўчастак адаб'юць.

Забіў Мікода калок і, разагнуўшыся, запытаў:

— Дык чыя гэта мяжа будзе?

— Ага, каму-ж гэта запішам?

На запытанне ніхто не адказаў. Па тварах ува ўсіх пра-бегла разгубленасць. Мужчыны пачалі хвалявацца, пары-ваючыся і не асмельваючыся загаварыць. Гэткім-жа разгуб-леным стаяў моўчкі сярод усіх і Тарэнта Шкробат. Ён быў неспакойным. Вось-вось намерыцца загаварыць і нічога не скажа, усё пазірае то ў бок пад рэчку, то туды, дзе пры-азёрныя сенажаці.

— Тарэнту запісаць трэба,—запропанавала Вера, разга-даўшы ягоныя меркаванні.

— Яно можна і другому каму,—нейкім па-незвычайнаму ціхім голасам сказаў Тарэнт,—а можна і мне.—Апошнія слова сказаў зусім ціха.

— А чаму гэта, канешне, Тарэнту гэны кавалак?—запы-таў нехта.

— А таму, што яму,—адказала Вера.—Вось не табе, а яму.

— Ну, гэта ты тут парадкі не ўстанаўляй, кыш на се-дала к пейню!

— Каб-жа з цябе добры певень быў, а то грэбень у цябе авбяў зусім...

Мужчыны зарагаталі.

— Так і пішыце за Тарэнтам гэны кавалак,—кары-

стаючыся тым, што павесялелі ўсе, запрапанавала Вера яшчэ раз.—Ён у нас самы беззямельны, як ёсць.

— Ну, пішы там, Іван Пятровіч,—сказаў Мікода,—хай па яе хоць раз будзе.

— Шчэ не раз па-мойму будзе,—агрызнулася, усміхаючыся, Вера, узяла з хвойчыковых рук сажонку і пайшла з ёй паўз канаплянік, мераючи сажань за сажнем, пахвіліна павяртаючыся да іх тварам, укрытым усмешкаю.— Я сама сабе адмераю,—вытлумачыла яна свой учынак.— Не давяраю мужчинам, яны ўсё мяркуюць, каб як бабу абманіць.

— Дужа цябе абманіш.

— А ты паспрабуй,—Вера ўскінула насустроч Хвойчыку ўхмылку, падражніла ўхмылкай і лайшла наперадзе ўсіх з сажонкаю.

— А чаму гэта ты сабе тут мераеш?

— Бо хочу ў Тарэнты суседкай быць.

— Упадабала хіба?

— Нё-ж цябе ўпадабаю, такога нягеглага!

І зноў адгукнуліся мужчыны рогатам. Участак, які адмерыла Вера, запісалі на яе імя. Сажонку Вера пасля гэтага перадала Хвойчыку.

— Ідзі мерай, мне ўжо хопіць.

Канчалі мераць на другі дзень, акурат у пару, калі з воласці вярталася Пілацеіха. Змеціўши панскіх коней, сяляне зацікаліся, ці не спыніцца фаэтон і ці не выйдзе з яго хто-небудзь з валасных, але фаэтон праехаў, не спыніўшыся, аж да сядзібы. На поле гэтак сама ніхто не прышоў. Аднак яшчэ цераз дзень у Шапятоўку прыехаў валасны старшына. Зайшоў ён да старасты, пасядзеў у таго, папалуднаваў і паехаў назад. А яшчэ цераз некалькі дзён даведаліся шапятоўцы, што Пілацеіха паехала ў Петраград да мужа.

Гэта былі першыя дні верасня, сонечныя, цёплыя, у якія звычайна ў гэтих месцах канчаюць сеяць азімае жыта. Але ў тысяча дзесяцьсот семнаццатым годзе восеньская сяўба зацягнулася ў Шапятоўцы на больш, як калі. І кожнага, хто трапляў у гэныя дні ў Шапятоўку, дзвіла, што сеюць усе разам. У некалькі дзён увесь простор пілацееўскага поля чарнеў свежа-забаранаванай раглёт. Хутка рагллю барознамі падзялі на роўныя, пакатыя загоны, а яшчэ цераз некалькі дзён жыта ўзышло. Яшчэ з вечара, аглядаючы поле. Тарэнта часта згінаўся над загонам і прыглядаўся да зямлі. Зямля была голай. Дзе-ні-дзе выскальвалася травіна, але жыта яшчэ не ўзыходзіла. На паверхні загонаў дзе-ні-дзе ляжалі зерні, не прысыпаныя зямлём. Зерні былі зусім яшчэ

не крануты праастаннем. Згінаючыся над загонам, Тарэнта то запіхаў зерне такое ў мяккую раллю, то клаў на зерне зверху камяк зямлі, каб пад зямлёй зерне хутчэй разапрэла і ўышло. Назаўтра Тарэнта зноў прышоў на поле і не пазнаў яго. Было зусім яшчэ рана. Сонца падымалася над зямлёй з-за балота, кладучы на загоны мяккія, косья свае промені. Па загону разам з сонцавымі променямі цягнуўся даўгі тарэнтаў цень, губячыся галавою ў далечыні каля рэчкі. Пазіраючы ўслед свайму ценю, Тарэнта змееціў, як змяніеца колер зямлі. Чым далей ад ног, тым мякчэй гэны колер, тым гусцей на ёй зялёнае, ледзь прыкметнае яшчэ адценне, а самы ўзорак, густа асветлены сонцам, шчацініца зеленаватай пазалотай.

«Уышло!—Тарэнта застыў на месцы, пасля сагнуўся і сеў на карачках перад загонам, узіраючыся ў ўёмна-шэрую зямлю. Ён сядзеў з прыканым да зямлі поглядам і, углядаючыся ў яе, шукаў на ёй нясмелых, ледзь прыкметных каліў маладога жыта. Вось яны, адно, другое, трэцяе... пятае... дванаццатае... яны зусім яшчэ непрыкметныя, кволенъкія. Далей ад яго, асветлены сонцам, яны больш прыкметныя, а перад вачымі Шкробат ледзь адрознівае іх ад зямлі. Шукаючы іх, ён водзіць па-над загонам рукою з выцягнутым пальцам.—Вось... і вось... і вось яшчэ...»

Вочы доўга ўглядаюцца ў адно месца, пакуль палец кранаеца каліва, якое аказваеца маленькім кавалачкам ад травіны. Жытніх каліў мала, яны рэдкія, і вочы стамляюцца, шукаючы іх, але Тарэнта ўсё гэтак-жэ сядзіць перад загонам на карачках. Здаецца, што ён бачыць, як узыходзяць новыя калівы. Пад лёгкім пакровам шэрых пясчын ён адгадвае іх. Лёгка, ледзь-ледзь ён кранае пальцам пясчынкі, разгортвае іх і намацвае мяккіню пальца нежны востры канец жытняга паасткі. Тады здаецца яму, што ледзь прыкметна варушыцца пясок вакол па загону, як хапае погляд, і вочы бачаць, як, пракалоўшы тонкую плеўку з пясчынак, вылазяць з зямлі новыя паасткі, якіх яшчэ не было.

— Уышло хіба?

Тарэнта паволі, адараўшы погляд, уздымае голаў угару ад загонау і бачыць перад сабой братаў твар. Брат таксама крыху сагнуўся над загонам, углядаючыся ў зямлю.—Жыта то тут лобрае будзе,—кажа ён,—шчэ якое добрае.

Слухаючы яго, Тарэнта падымаетца з зямлі, выпростаеца.

— Што ты тут робіш?—пытае ён у брата.

— Пагаварыць з табой хочу, во што. Мне, канешне,

зямлі той панскай можа і зусім не трэба, ні аб тым гаворка,  
'шчэ невядома, што з усяго таго будзе, але ты-ж брат,  
во што...

— Ну?

— То на што табе пры чужых людзях гаворыць рознае,  
што таму, ці другому зямлі не трэба. 'Шчэ ці зыйдзе што  
з той зямлі, я ні пра яе гаворку вяду, але нам-жа век  
разам жыць, во што. Мо'-ж не раз яшчэ за тым, ці за дру-  
гім давядзеца паткнуцца ў двор, во што, дык можа і не  
варта было-б апастырацца.

— А што я табе такое, скажам, зрабіў, што так ты  
захадзіўся?

— А чаго-ж ты крычыш на людзях, што Мікіту зямлі  
не трэба? Яно можа і не трэба, гэта як я захочу, але  
чаго табе, канешне, крычаць пра тое, во што! 'Шчэ і вы  
той зямлёй ці пакарыстаецеся? Гэта мала што значыць,  
што нехта нейкі там набрахаў. Без парадку-ж яно не абый-  
дзеца, каб што захацеў, тое і зрабіў.

— Але чаго ты да мяне прыстаў як смала тая?

— Таму і прыстаў, што думаю, як брат родны, мог-бы  
ты і памаўчаць, во што.

— Дык-жа ты сам кажаш, што табе зямлі не трэба.  
Чаго-ж мая гаворка цябе так уразіла?

— Гэта мая справа, што я сам кажу...

— Ну, а то мая...

— Дык ты-ж можа брат мой? во што...

— А які-ж ты брат? Ты запамятаў ужо, як Паўла на  
той свет загнаў?.. На гэта ты ўжо запамятаў? Тады дык  
ён табе не быў братам? Тады ты з жандармам гэтым сваім  
круціўся, да паноў, як сабака, бегаў... Тады не бараніў, як  
брата ў астрог вялі, а можа,—Тарэнта падаўся бліжэй да  
яго,—можа ты навёў тады стражнікаў? Нешта-ж ты па за-  
вуголлю бегаў, часам бачылі... Скажам, чалавек на катарзе  
не цераз цябе?.. А цяпер ты, як паноў напужалі, як жан-  
дармаў пабілі, спалохаўся? Я яшчэ да твойго швагера дабя-  
руся, нідзе ён ні дзенеца...

Мікіту братава злосць напалохала не на жарт. Ён стаяў  
перед ім на багата ніжэйшы, баязлівы і часта лыпаў вачыму.  
Ад страху і ад крыўды, што страшыць родны брат, ён  
захваляваўся і спачатку не здолеў ніводнага слова сказаць,  
толькі цяжка дыхаў, пазіраючы ў твар брату; а як саўладаў  
з сабою і змог загаварыць, сказаў толькі адно:

— Я людзей не тапіў, стражнікаў не наводзіў, во што,  
і ты мне не ўпікай такім... ды падумай, можа яшчэ давя-  
дзеца чаго і да мяне патыкнуцца,—дадаў ён пасля карот-  
кай паузы і, больш нічога не сказаўши, пайшоў з поля.

Тарэнта на гэтыя слова змаўчаў брату, толькі ад злосці плюнуў сабе пад ногі, ды як папаўся пад ногі кавадак дзёрну, з усёй сілы адшвырнуў яго нагою ў бок. За гэтым, пастаяўши яшчэ троху на месцы, пайшоў каля жыта да рэчкі. Да рэчкі ішоў па-незвычайнаму хутка, хоць спяшацца не было 'патрэбы, а як прышоў да рэчкі, лёг над берагам на мураве і, адкінуўши ў бок шапку, каб не ўпала з галавы ў рэчку, намерыйцца піць ваду. Аднак піць зразу не стаў, бо крануў рукой на самым беразе зямлю і з зямлі на ваду пасыпалася смецце. Пакуль спльвала смецце, ён ляжаў над вадой, углядаючыся ў спакойнае і павольнае цячэнне ракі, і слухаў як супакойваецца сэрца. Лежачы на зямлі, ён выразна чуў, як яно б'еца, а піць пачаў, як зусім супакоўся і як сплыло з вады смецце, і піў доўга, смагла, а пасля падняўся на коленкі і доўга выціраў рукою змочаны ў вадзе твар.

## П А Д З Е Я Ч А Ц В Е Р Т А Я

Чалавек, які так моцна зацікаў Тарэнту, прыехаў на павятовы сялянскі з'езд пад самы канец. У велізарным халодным памяшканні гарадскога тэатра дэлегаты сядзелі ў радах на крэслах і чакалі галасавання рэзалюцыі. Былі тут і барадатыя дзядзькі ў баранніх шапках, у кажухах і ў армяках і былі, шмат! хто, у салдацкіх шынялях; яшчэ не змененых на вясковую вопратку. У шынялі і ў салдацкай шапцы-кучомцы, толькі без кукарды ўжо, быў і Тарэнта. Ён сядзеў у адным радзе з салдатам, якога некалі яшчэ бачыў у воласці. На з'ездзе салдата гэтага Тарэнта сустрэў у гэты вечар, як уваходзілі ў тэатр і вельмі лёгка пазнаў яго. Разгаварыўшыся, яны сели ў адным радзе і цяпер былы салдат Ізмайлаўскага палка слухаў тарэнтава апавяданне пра тое, як яны бралі пансскую зямлю.

І вось акурат у гэты час паўз іхны рад прайшоў высокі, шырокаплечы, малады яшчэ мужчына ў чорным штацкім паліце. Убачыўшы яго, Тарэнта здзвіўся, што ў твары гэтага чалавека дужа багата як-бы знаёмага. Ён быў улэўнен, што дзесьці бачыў яго некалі, але дзе, прыпомніць не мог. Можа і прыпомніў-бы, калі-б прыгледзеўся да таго чалавека ўважлівей, але чалавек прайшоўся цераз залу на сцэну. Цяпер, хоць і бачыў яго Тарэнта, пазнаць было цяжка, бо дужа далёка. Аднак, Тарэнта змоўк і ўважліва пазіраў на сцэну.

— Гэта таварыш Андрэй,—сказаў салдат, заўважыўшы цікавасць, з якой Тарэнта разглядаў прайшоўшага чалавека.—Ён старшыня рэйкома. Ты яго ведаеш?

— Не ведаю, але мне здалося, што нібы я яго дзесьці бачыў.

Чалавек, якога салдат назваў таварышом Андрэем, прайшоў на сцэну і, клікнуўши ад стала яшчэ двух вайсковых, адышоў з імі крыху ў бок. Там нешта сказаў ім і зараз-жа паказаў нейкую паперку. Вайскоўцы прачыталі паперку і разам са старшынёй рэўкома пайшлі са сцэны за кулісы. Цераз момант адзін з іх вярнуўся і адазваў ад стала яшчэ чатырох чалавек у штацкім і іх таксама павёў за кулісы. Зацікавіўшыся тым, што робіцца на сцэне, салдат, які гутарыў з Тарэнтам, падаў яму на развітанне руку і сам пайшоў на сцэну. Паседжанне з'езда не пачыналася, і па зале перакатваліся ціхім хвалімі гаворкі. Зала глядзела на старшыню, які кіраваў паседжаннем, і чакала, што ён скажа, а ён маўчаў, трymаючи ў руках званок, ды раз-по-раз аглядаўся назад за сцэну. Па таму, як нерваваўся старшыня, паглядаючи за сцэну, зала пачала адгадваць, што ёсьць нейкая нечаканая навіна і яшчэ больш прыціхла. Поўная-ж цішыня ўсталявалася ў зале, калі з-за сцэны прышоў з другім старшыня рэўкома і, не сядаючи на месца, аб нечым загаварыў да членаў прэзідыума. Гаварыў ён ціха, так што з залы не было чуваць ніводнага слова і члены прэзідыума слухалі яго, скучыўшыся, схіліўшыся галовамі да яго. Пагаварыўшы, ён разгарнуў у руцэ спісаную чарнілам паперку і паціху прачытаў яе. Як скончыў чытаць, дэлегаты, члены прэзідыума, заківалі, у знак згоды з напісаным, галавою, а тады селі на свае месцы і зашыпталіся. Калі сеў і той, каго ведаў цяпер Тарэнт, як таварыша Андрэя, з-за стала падняўся старшыня з'езда і даў слова аднаму з дэлегатаў для зачытання рэзалюцыі па дакладу аб бягучым моманце. Дэлегат падняўся, расплікнуў кожух і, не спяшаючыся, пачаў чытаць рэзалюцыю.

... «Кастрычніцкай рэволюцыяй,—чытаў ён,—нізынуты Часовы ўрад, урад нашых векавых прыгнятальнікаў, капиталістаў і аблешарнікаў, якім патурала кучка згоднікаў. Восем месяцаў гэтая кампанія, прадаючи справу рэволюцыі, вяла братабойную вайну і гнала на ўбой, пад пагрозай смяротнай кары, дзесяткі тысяч салдат і рабочых. Бурнымі струменямі лілася братэрская кроў. У праклятай бойні знішччаўся цвет працоўнага народу. Усё маладое і здаровае чалавецтва аддавала свае жыцці, паліваючи крывёю, усцілаючи касцямі зямлю, у інтэрэсах векавых прыгнятальнікаў, аблешарнікаў і фабрыкантаў усяго свету. Працоўны народ, які вынес шматвяковае рабства царскай сваволі, працоўны народ, які больш трох гадоў пераносіў усе жудасці крылавай вайны, працоўны народ, які падняў штандар Лютаўскай рэволюцыі і скінуў ненавісны, згніўши царызм, запла-

ціўшы за ўсё гэтае мільёнамі жыццяў і струменямі сваёй крыві, усё вынес на магутных плячах сваіх. Аднак, быльня прыгнятальнікі не пазбыліся сваіх мар пра тое, каб зноў забраць у свае лапы рабочых і сялян, увеселіца працоўны народ і задушыць справу міру, зямлі і свабоды. Яны займаюцца рознымі правакацыямі, арганізоўваючы белыя банды і палкі, каб кінуць іх са зброяй на працоўны народ, каб адабраць ад народу ўладу, зямлю і свабоду. Для гэтага яны фарміруюць нацыянальныя палкі, якія служаць апорай рабаўнічай буржуазіі, з'яднанай вакол беларускай рады. А таму мы, сяляне, дэлегаты сялянскага павятовага з'езда, признаючы ўладу сялян, салдат і рабочых—Советы сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў, давяраем і абяцаем поўную падтрымку Советам народных камісараў, якія стаяць на стражы заваявання рэвалюцыі, як ісцінна народнай ўлады, якая толькі адна і можа даць справядлівы мір і братэрства народам.

Няхай жыве народная ўлада ў твары Советаў народных камісараў і Совет сялянскіх, рабочых і салдацкіх дэпутатаў!

Няхай жыве ўсеагульны дэмакратычны мір і братэрства народаў!

Няхай жыве рэвалюцыя салдат, рабочых і сялян!»

У зале была напружаная цішыня. Нерухома сядзелі дэлегаты з'езда, слухаючы рэзалюцыю. І калі старшыня запрапанаваў галасаваць за рэзалюцыю, падняліся руکі ўсіх, што сядзелі ад пярэдніх да самых далёкіх задніх радоў. І тады, як-бы ўзняты з месца гэтымі рукамі, з-за стала падняцца старшыня рэўкома.

— Мы толькі што,—сказаў ён,—прагаласавалі рэзалюцыю, якой далі абязцанне Советам народных камісараў падтрымліваць іх да канца. Мы зрабілі гэта таму, што Советы сапраўдна народная ўлада, якая дала народу мір, зямлю і свабоду. Але гэтыя народныя заваяванні, здабытыя ў крывавым змаганні, ворагі народныя хочуць адабраць назад. Контррэвалюцыянёры ўсіх нацый, што насяляюць Расію, не могуць прымірыцца з урачыстасцю рабочай і сялянскай рэвалюцыі. З усіх бакоў яны збираюцца на совецкую ўладу. Апошнія свае сілы збірае контррэвалюцыя, каб даць яшчэ раз бой рабоча-сялянскай рэвалюцыі. Слуга і апрычнік Мікалая другога, царскі жандарм Доўбар-Мусніцкі, па прыкладу зраднікаў Карнілава, Каледзіна і Дутава, перайшоў адчынена ў стан контррэвалюцыянераў і ўчора абвясціў, што польскі корпус з гэтага дні знаходзіцца ў стане вайны з рускім народам.

Абвяшчаючы нам вайну, гэты контррэволюцыянер спрабуе гаварыць ад імя польскіх салдат. Здраднік польскага народу, які раней пайшоў на службу да крывавага цара і за трыццаць срэбнікаў, стоячы на чале казакаў, расстрэльваў польскіх рабочых і сялян, сёння, падкуплены ворагамі народу, хocha зрабіць з польскіх салдат зброю і іхнымі рукамі расстрэльваць рускіх і беларускіх рабочых і сялян. Мы верым, што польскія салдаты не пойдуць за гэтым царскім апрычнікам. Але мы ведаєм, што за ім пойдуць тыя, хто, прыкрываючыся лозунгамі свабоды польскага народу, думае пра свае маенткі, капиталы, фальваркі і даходныя чыны. На барацьбу супроща іх мы павінны паднімць свае сілы. Мы не дадзім абшарнікам і генералам задушыць нашу рэволюцыю! Хай ведае Доубар-Мусніцкі і ўся яго хэўра, што мы да апошняй кроплі крыві будзем біцца за совецкую ўладу, за сваю справу. Хай ведае гэнны кат рабочых і сялян, што на акрываўленых за гады імперыялістичнай вайны палях Беларусі ён сустрэне магутную сцяну ўзброеных рабочых і сялян, аб якую будзе зломлены штык контррэволюцыі. Сілы рэволюцыі растуць і мадніеюць. Новыя і новыя тысячи рабочых, парабкаў і сялянскай бедніаты ідуць у чырвонагвардзейскія палкі, каб бараніць сваю справу, справу сваёй рэволюцыі, каб не аддаць назад абшарнікам і капиталістам зямлі, фабрык, заводаў і свабоды. Я веру, што і многія з вас, таварышы, у адказ на абвешчаную нам буржуем-генералам вайну, як адзін, увалююцца ў рады Чырвонай гвардыі і пайстапаць на абарону совецкай улады і рэволюцыі!

Далоў, таварышы, бандытаў-генералаў, царскіх апрычнікаў!

Далоў здзекі над рабочымі і сялянамі!

Няхай жыве рэволюцыя!..

Калі была скончана прамова і сціхлі волескі, падняўся старшыня з'езда і абвясціў, што тыя з дэлегатаў, хто хоча да канца бараніць заваяванні рэвалюцыі, хто не хоча аддаць назад зямлі абшарнікам, могуць запісацца ў члена презідуума—у старшыні вайсковага аддзела Совета рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў і будуць накіраваны ў часці рабоча-сялянскай Чырвонай гвардыі.

— Трэба зразумець,—сказаў ён,—што рэволюцыя вызвала ўесь прыгнечаны народ і нам трэба даражыць сваімі. У нас багата ворагаў. Але няхай ведаюць яны, што і ў нас знайдзеца даволі сіл і свядомасці для таго, каб не даць магчымасці зноў надзею на працоўных ярмо прыгнёту. Таварышы! Як сын працоўнага народу, я абвяшчаю сябе з

гэтага моманту чырвонагвардзейцам. Я троны гады прасядзеў у акопах, як ваявалі з немцамі. На фронце я быў сем разоў паранены. Але тады я праліваў сваю кроў на карысць абаронікаў і капиталістаў. Цяпер я пайду на фронт супроты іх, за інтарэсы рабочых і сялян, за свае крэўныя інтарэсы...

Быў старшыня з'езда ў сялянскім кажуху, але ў салдацкай гімнасцёрцы, падперазанай салдацкай папружкай. Пакуль гаварыў ён, рукі ягоныя ад таго, што хваливаўся, дрыжэлі і ён блукаў рукамі па стале, беручы то званок, то шапку, то паперу, якая ляжала настале. Браў і зараз-жа зноў клаў. І па ўсюму адгадаў у ім Тарэнта свайго чалавека, такога-ж, як сам, беззямельнага мужыка.

У даўгой і шырокай тэатральнай зале, асветленай некалькімі цмянымі электрычнымі лямпачкамі, поўзмрок. У поўзмроку, размісціўшыся на крэслах, сядзяць вакол Тарэнты маўклівыя, задумённыя людзі. Яны сабраліся ў гэную залу з усіх канцоў. З усіх дваццаці двух валасцей павета, з самых далёкіх і глухіх вёсак, дзе пакінулі свае хаты. Пазіраючы на іх, Тарэнта хоча адгадаць, пра што яны думаюць. Ён у гэты час адчувае, як далёка цяпер свая хата, і адчувае, якім бездапаможным будзе ён у ёй адзін, калі паедзе туды і сутыкнецца з сілай, якая, здавалася, пільнуе яго іх усіх, хто сабраўся тут. Як ніколі яшчэ за ўесь гэты час, ён упершыню адчуў няўпэўненасць у tym, што ўзятая ім і засяяная жытам зямля, ягоная зямля. Варта яму адхіліцца думкамі ад чаго іншага, і ён бачыць перад вачымі сваю шырокую паласу, падзеленну на роўныя, простыя загоны. Гэная паласа цяпер належыць яму. Ён знайшоў сваё месца ў шырокіх палявых прасторах зямной планеты. Укрытая снегавымі завеямі, ляжыць ягоная паласа, не кранутая яшчэ нікім іншым, і ён адчувае яе ў сябе пад нагамі і цяпер, седзячы тут, у поўзмрочнай зале тэатра. Але тое, што ён пачуў, пасяяла трывогу. Ён раптам адчуў, якая вялікая адлегласць паміж ім і той ягонай зямлём. Здавалася, адлегласць гэная запоўнена ўжо варожымі сіламі, што цікуюць яго, што спрабуюць перагарадзіць яму дарогу да свайей зямлі. Ён адчуваў, як балюча нацягваецца ніць, што звязвае яго з зямлём. Здавалася, яшчэ нейкі час, і ўсё прапала. І ледзь валодаючы сабою, высокі, шырокаплечы, ён падняўся з крэсла і, трymаючы ў руцэ шапку, пайшоў цераз залу на сцену. Са сцэны на яго пазірала паўтара дзесятка воч, і сотні воч праводзілі з залы. Падняўшыся на сцену, ён спыніўся каля стала і паклаў на стол, на паперы, сваю шапку.

— Хіба нам не ўелася яшчэ ў печань вайна? — запытаў

ён раптам, звяртаючыся да залы, і зала настражылася, гатовая нешта адказаць яму, і людзі з прэзідыума павярнулі да яго галовы, чакаючы, што ён скажа далей.—Хіба мала крыві пралілі мы па акопах?—Нямала! Ні ў каго з нас няма ахвоты ваяваць, кожнаму, ведаю я, хochaща дасядзеца як хутчэй, і паехаць дадому. Але што-ж там дома ў нас? А ці не будзе так, што прыедзем мы па-аднаму дадому, а нас усякія Доўбар-Мусніцкія ды таму падобныя за горла возьмуць, перадушыць нас па-аднаму? Не будзе нам спакою дома, як сабе хochaце. Не будзе нам веры ў тое, што зямля наша, гэта наша зямля, пакуль будуць шляцца па зямлі буржуі ды генералы розныя. Перадушыць іх трэба, кончыць з імі трэба, а тады спакойна можна будзе дадому ехаць і араць там, і сеяць, і касіць. А цяпер няма нам ходу дадому. І таму я таксама авбяшчаю сябе чырвонагвардзейкам. За цара ваяваў, за капиталістаў, буржуяў, дык і за сябе паваюю, так што прашу запісаць там Тарэнту Тодаравага Шкрабата.—І не паспей старшыня рэйкома падняцца з месца, ён вельмі ўважліва ўвесь час угляджаўся ў Тарэнту, а пры апошніх тарэнтавых словах прыўзняўся з крэсла і намерывуцься нешта сказаць яму, як Тарэнта ўзяў са стала шапку і, спяшаючыся, пайшоў у залу, на сваё месца.

У зале падняўся гоман. Дэлегаты гаварылі паміж сабою, аб нечым раіліся, спрачаліся, падымаліся з месца і зноў садзіліся. Асобныя пралазілі па радах паміж крэсламі і ішлі да сцэны. Хутка перад сцэнаю і ў праходзе згрудзілася некалькі дзесяткаў дэлегатаў, а тыя, што засталіся на сваіх месцах, падняліся з крэсламі і стаялі. Калі-б старшыня рэйкома мог у гэты час уважліва ўглядзеца ў залу, ён зауважыў-бы, як асобныя з дэлегатаў знерававана і спяшаючыся прабіраюцца цераз натоўп да сцэны; як другія ў като-ры ўжо раз парываюцца пайсці туды і не асмельваюцца, за-стаючыся на месцы; як некаторыя разгублена хаваюцца за плечы тых, што стаяць наперадзе ад іх, каб не быць зауважанымі; як урэшце, хто-ні-хто з іх, паціхеньку крадучыся каля сцяны, спяшаўся да бліжэйшых дзвярэй, каб на гэты час выйсці з залы. Але ён быў заняты іншым. Разам з другім яшчэ членамі прэзідыума ён адно за другім упісваў прозвішчы дэлегатаў з'езда ў паслужны спісак N-скага пя хотнага стралковага чырвонагвардзейскага батальёна. Калі запіс быў скончаны, было адзінаццаць гадзін ночы. З гоманам вышлі дэлегаты з'езда з тэатра на цёмную гарадскую вуліцу. І тады нехта, як-бы жартуючы, адышоў у бок крыху і крыкнуў:

— Смір-р-на! Батальён, стройся!..

Дэлегаты спыніліся і змоўклі. Тады той-жа голас ужо ўсур'ёз запрапанаваў:

— А давайце, таварышы, пройдзем па горадзе строем, ды з песнямі. Нябось багата яшчэ ў горадзе буржуяў розных сядзіц, пазашываўшыся па кутках, дык няхай чуюць... Мы не спім, мы іх, калі захочацца ім вылезці, хутка на зуб восьмем...

— Ну, от выдумаў,—запярэчыў быў нейчы голас, але яго заглушылі дзугія.

— Чаго там выдумаў!..

— Правільна!

— Стройся!

— Прынімай улева!

А пасля над усімі голас першага, які запрапанаваў ісці строем.

— Батальён, у дзве шарэнгі стройся!.. Раўняйсь!.. Батальён, смірна!.. Рады ўздвой!.. На пра-а-гоп!.. Па-чатыры ў шарэнзе, батальён, шагам арш!.. Аць, два! аць, два!.. Аць, два!..

Мерна гойдаючыся ў радах, ахутаных цемрай і мяцеліцай, ішлі па вуліцы дэлегаты з'езда. Горад яшчэ не спаў. Яшчэ свяцілася свято з дамоў і з-за фіранак, павешаных на вокны, і цераз шчыліны ў акяніцах. Паміж дамамі кружыўся, уздымаючы завіруху, вецер. Вецэр злосна кідаўся на сцены дамоў, бразгаючы акяніцамі і паржавельмі за вайну старымі шыльдамі. Вецэр гнаў перад сабою мяцельные белыя табуны, уцякаючы ў далёкі канец галоўнай вуліцы, туды, дзе матляеща на ветры гдзінокі цмяны ліхтар. А за ветрам па вуліцы ішлі радамі людзі, і за імі доўгі час рушыла цішыня. Цішыню парушалі толькі посвісты мяцельнага ветру, ды прыглушаны, мяккі ў снезе, роўны тупат соценъ ног. А ў цішыні нарадзіўся і, падняўшыся над строем, паплыў голас песні, якая прышла на вусны запявалу сама сабой і якая, як ні адна іншая ў гэты момант, паглынула ў сабе настрой людзей, што ішлі ў страй.

„Вихри враждебные воют над нами,  
Темные силы нас злобно гнетут,  
В бой роковой мы вступили с врагами,  
Нас еще судьбы безвестные ждут“.

Людзям было прасторна ў вузкай гарадской вуліцы. У людзей жылі думы пра зямлю, пра свабоду і пра сілы, якія збіраюцца дзесьці за заснежанымі прасторамі, каб адабраць і зямлю, і свабоду ў іх. Людзі ішлі з цвёрдым намерам не аддаць нікому ні зямлі, ні свабоды, былі ўпэўнены, што нікому не аддадуць іх і, як ніколі, адчувалі сваю

сілу. І таму як дацягнуў запявала апошняе слова, дзесяткі галасоў няроўных, але ўпэўненых, падхапілі песню, узнялі яе ўгору і запоўнілі песняй пустынную вуліцу.

„Знамя великой борьбы всех народов  
За лучший мир, за святую свободу“.

У страй, у пярэднім радзе, ішоў чырвонагвардзеец Тарэнта Шкробат. Перад радам, у якім ішоў ён, чалавек у вайсковым нёс сцяг. Ён ступаў шырока і ўпэўнена, у такт песні. Ззаду, з-за строю, налятаў мяцельны вефер і разгортваў палотнішча сцяга, адносячы яго наперад, куды ішоў строй, куды за ветрам неслася і песня, словамі якой думаў у гэты час Тарэнта.

А наперадзе, у канцы даўгой вуліцы, паказваючы строю дарогу, гойдаўся на слупу адзінокі цмяны ліхтар.

## І А Д З Е Я Н І Я Т А Я

Д зень выдаўся мяккі, з адлігай. Над зямлёю зыбаліся ў вятрах туманы. У туманах павольна, засцілаючы даражны адхон густым дымам, пад'язджаў да горада поезд.

Галынскі даўно праснуўся і агледзеў вагон. Яму халодна, бо ў вагонным акне разбіта шкло, у акно дуе вецер. Яму даўно хочацца злезці з паліцы і, стоячы, сагрэцца, але злезці няма як, вагон шчыльна набіты людзьмі, і ён ляжыць, ухутваючысѧ ў паліто, падмінаючы верхнюю палу паліта пад сябе, тлыбей насоўвае на галаву капялюш, а руکі ўсё глыбей і глыбей засоўвае ў рукавы і, лежачы так, дыхае сабе пад паліто на грудзі.

Вагон шчыльна набіты вайскоўцамі і штацкімі. І вайскоўцы, і штацкія з мяшкамі і сундукамі, калі-б пайсці па вагону, давялося-б ісці па сундуках і мяшках, пераступаючы цераз людзей, якія, скурчыўшыся, спяць на падлозе, абшчаперыўшы рукамі свой мяшок.

На ніжній паліцы насупроць Галынскага сядзяць двое вайковых. На іх паношаныя шынялі, але затое новыя сінія штаны і добрыя хромавыя боты. Побач з імі жанчына, сялянка, трymаючы на каленях у сябе мяшок, поўна набіты нечым, і каля яе двое дзяцей.

— Значыць зноў вайна,—кажа яна,—і невядома калі ўжо яна скончыцца, калі вы дамоў паварочаецца.

— Ну, гэта то вядома, мы цяпер дадому едзем, мы на-вяваліся, з нас хопіць, цяпер няхай ваююць дурні, каму не прыелася вайна.—Вайсковец сядзіць, адхінуўшыся пля-

чыма да акна, і ад ветру паставіў каўнер шыняля.—Нам вайны годзе, цётачка.

— А мой-жа прыслаў ліст, піша, што не прыедзе яшчэ дадому, піша, што полк іхны падаўся ў гэтыя, у большэвікі.

— Відаць, не сядзеў у акопах, калі яшчэ мала.

— Як-жа не сядзеў? Як пайшоў, дык усё па акопах, аніводнага разу і на пабыўку не прыехаў.

— Значыць дурань,—спакойна заключыў вайсковец.

Жанчына змоўкла, але ў гутарку ўмішаўся Галынскі.

— Як-жа гэта вы так разважаеце?—запытаў Галынскі.— Улада-ж цяпер, здаецца, ваша, а не буржуйская. За яе паваяваць вам варта было-б.

Вайсковец зірнуў на Галынскага, штурхануў локцем таварыша і, падняўшыся з месца, выцягнуўшы шыю, зазірнуў Галынскаму ў твар, пад каўнер паліто.

— А-а! Буржуй загаварыў, здрасце... Наша вам...

Галынскага гэта зблінтэжыла.

— Я прасіў-бы вас, грамадзянін, нэ крыўляцца, гэта некрасіва...

— Іч ты! Не-кra-si-i-ва яму! А калі мне красіва, а? Што ты на гэта скажаш мне? Яму некрасіва! Табе красіва, каб наш брат ваяваў за цябе, ці за бацькоў тваіх, ды за ўсякую сволач паганую. Не-е, жартуеце! Улада цяпер наша, цяпер мы вас на вайну пагонім, цяпер зы за нас паваюцце. Паставім вас, паставім кулямётік ззаду і гайду, пайшли. А не захочаце ісці, мы вам патылічкі кулямётікамі прычэшам...— Гаворачы, вайсковец паказваў рукамі, як ён будзе страляць з кулямёта.—Хо-го! Вось тады вы і паспрабуеце, што ёсць вайна. А шубу тваю буржуйскую сабе возьмем, і капялюшык возьмем.

— Я прасіў-бы вас, грамадзянін, не грубіць. Вы салдат, сорамна!..

— Сорамна?! Бач ты! сароміць пачаў, нежнасцей захацеў. Мінуліся часы вашы, нежныя, буржуйскія, не тады жывеш! Ты такога бачыў?—пытаў ён у таварыша, штурхаючы таго ў бок локцем. І пасля абое заліваліся рогатам. А вакол на мяшках, на сундуках сядзелі людзі, вайскоўцы і штэцкія, і з цікавасцю назіралі за гутаркай вайсковага з буржуйскай шубай, чакаючы, чым яна скончыцца.

— Гэта свінства, грамадзянін салдат,—сказаў Галынскі, падняўшыся на паліцы.

— Што-о?—салдат адхінуўся ад акна.—Свінства?..

— Так, так, нават больш, чым свінства, гэта хамства, прастое хамства.

— Ты мяне свіннёй абзываць? Хамам? А гэта нюхаў?—  
ён выставіў Галынскому кулак.—Я табе такое свінства  
задам...

— Замаўчыце! Я гаварыць з вамі не хочу!

— Дык я з табой пагавару.—Салдат намернёся пад-  
няцца з месца і пачаў выблытваць ногі з сундукоў, якія  
стаялі ў праходзе паміж ніжнімі лаўкамі.—Але не паспей  
ён падняцца, як з боку аднекуль падышоў яшчэ вайсковец.  
Ён, нічога не гаворачы, скапіў салдата за каўнер шыняля  
і пасадзіў назад на лаўку.

— Ты сядзь!—крыкнуў ён да салдата.—Ты да чалавека  
не прыставай, калі не ведаеш, хто ён... Ты можа ў тысячу  
раз горшы буржуй.

— А ты адкуль такі ўзяўся?—падняў быў галаву салдат.

— Адтуль, адкуль і ты, а толькі, калі не замаўчыш, я  
табе вытлумачу гэта падрабязней.

— Ну, не пужай, не дужа такіх баймся.

— А вось тады збаішся... Расхадзіўся, ён буржуяў  
у вагоне біць будзе! А сам в фронта зайцам бяжыш? На  
фронт супроць буржуяў не хочаш?.. Ведаем мы вас, такіх  
рэволюцыянеру! Вам-бы толькі ўхапіць што!

Вайскоўца падтрымалі другія пасажыры і салдат змоўк.

Поезд падыходзіў да горада. Горад то паказваўся камя-  
ніцамі з-за ўзгоркаў, то знікаў, хаваючыся за іх. Пасля  
праехалі мост і хутка поезд спыніўся супроць даўгога  
станцыйнага будынка. Галынскі ўзяў з паліцы свой чамадан  
і моўкі пайшоў з вагона. Ён і не азірнуўся, калі салдат  
яшчэ кінуў наўздангон яму лаянкай. Было крыўдна і ад  
крыўды, нічым не заслужанай, цяжка. Адтаго і станцыйны  
двор прайшоў гэтак-жа моўкі, спяшаючыся, стараючыся,  
не глядзець на людзей. Не таргуючыся, узяў рамізніка  
і папрасіў яго ехаць як мага хутчэй. Хацелася хутчэй да-  
сябе, у сям'ю і ў адзіноту, каб адпачыць. Думкі, як ехаў,  
былі пра бацькоў, якія жылі ў гэтым горадзе. Але ў гэныя  
думы раптам урываліся ўспаміны пра вагонны інцыдэнт і за-  
гэтым, з яшчэ большай сілай, чым там, у вагоне, нарастала  
крыўда. У жыцці, якое пачалося, Галынскі адчузаў сябе  
разгубленым, бездапаможным. Ён хацеў-бы прыняць гэтае  
жыццё, але шмат што ў ім палохала яго, было незразуме-  
льным, і ён чакаў, што ўрэшце, у нейкі час, усё ўтаймуеца,  
стане больш прастым, больш лёгкім для разумення.

Раміznік спыніўся перад ганкам двухпавярховага дома.  
Усхваліваны Галынскі ўзбег на ганак. За дзвярыма калі-  
дорчык, пасля злева дзвёры ў большы калідор і там за дзвя-

рыма старая маці. Яна абрадуецца, убачыўшы сына, пэўне будзе плакаць, трymаючи руکі на яго плячах. Калі ўзяўся рукой за знаёмую дзвярную ручку, рука задръжэла, шмаргнула дзвёры і адчыніла іх на ўсю шырыню. Ад акна, з-за акуляра, здзіўлена зірнула насустрach маці, ускрыкнула ад радасці і, знімаючи акуляры, пайшла насустрach сыну.

— Міша! Ты?!

Доўга цалавала яго твар, гладзіла рукой яго валасы, зноў цалавала твар і абмацвала рукамі ягоныя плечы і ўвесь час радасна, неяк разгублена, усміхалася праз наплыўшыя на вочы слёзы. Насустрach ёй усміхайся і сын, запамятаўшы на ўсё, што было ў дарозе, і, не выпускаючи з сваіх рук яе локцяў, за якія былі закасаны рукавы кофты, павёў яе сесці на канапу і пачаў расказваць пра сябе і пра Петраград.

— Бацька абрадуецца, не паверыць, ты-ж так нечакана прыехаў. Бацька твой рэволюцыянер, большэвік, цэлымі суткамі прападае дзесьці ў іх, ды ў лазарэтах. Нават сам Андрэй, ці Андрэй іхны прыязджаў да яго, раіўся аб нечым. Пра Андрэя таго бацька гаворыць, што дужа разумны ён і культурны чалавек.—З гэтymі словамі маці скапілася з канапы.—Вось табе і на. Балбачу, а каб накарміць цябе, дык і запамятала. Ты распраніся, памыйся ідзі, а я хуценька на прымусе згатоўлю чаго-небудзь.—Але пайшла не да прымуса, а ў спальню, і як прышла адтуль, сказала сыну, што прыгатавала яму чистую бялізну і новы гарнітур.—Зусім я разгубілася ад радасці, не ведаю, што і рабіць, запамятала, што ты з дарогі.

Галынскі пайшоў у спальню і адтуль хутка пачуў, як засіпей на кухні прымус. Было ўтольна і хораща. Усё супаківала, і захацелася, як багата год таму назад, адчуць сябе юнаком, каб гэты час, пакуль будзе дома, ні пра што не думаць.

Калі акна на стале ляжалі кнігі, нейкія патеры, склянкі, вата і бінты. І гэта было, як і раней, як заўжды, Побач са спальню быў бацькаў габінет, дзе ён працаваў і дзе прымаў пацыентаў. Захацелася праісці туды. У габіненце гэтак сама было як і ў апошні раз, калі ён быў дома. Тая-ж мэбля, усё на тым-же месцы. Нескрануты з месца стол з прыладамі, шафа, тумбачкі, усё было на сваім месцы і на сваім месцы вісеў белы, чысценкі бацькаў дамашні халат, які надзяяў ён, прымаючи хворых.

У габінет прышла маці. Рукі свае яна трymала перад

сабою голыя, з закасанымі за локці рукавамі, і ўсё яшчэ, як і адразу пасля сустрэчы, абрадвана ўсміхалася.

— Глядзіш? Усё ў яго як і было. У прывычках ён вялікі кансерватар, не можа цярпець, калі хоць паперку на стале з месца скранеш. А вось, здаецца, і ён ідзе.—Прыслухаўшыся да кроکаў у калідоры і да знаёмага ціхага пакашлівання, сказала яна. А калі бацька зайшоў у пярэдні пакой і зняў з ног галоши, ды скінуў з плеч паліто і павесіў яго, маці павяла насустрach яму сына. Абое былі рады, абое разрагаталіся, калі бацька ад здзіўлення спыніўся сярод пакоя і, зняўшы акуляры, пачаў праціраць шкелцы, а пасля зноў надзеў іх і толькі тады пазнаў сына.

— Ба! Гэтак-жа нельга, нечакана... Ну, хадзі пацалуемся, ды я хоць зблізу пагляджу на цябе, які ты стаў.— Бацька расцалаваўся з ім, а тады, пакашліваючы, сеў у крэсла.— Змарыўся, да чорта багата работы... Ну, а ты як-жа? Знайшоў сябе, ці яшчэ не? Я для сябе гэтае пытанне проста вырашыў: людзям патрэбна мая дапамога, я дапамагаю, а мне большэвікі не перашкаджаюць, нават, наадварот, яны рады кожнай новай справе. Старшыня рэйкома наш цікавейшы чалавек. У павятовым гарадку грамадскі нядзельны універсітэт адчыніў, упрасіў мяне чытаць там лекцыі аб медыцынe і прыродазнаўстве. Супроць папоўшчыны ваюем.

Слухаючы яго, Галынскі зайдзросціў бацьку. Ён таксама спрабаваў проста вырашыць пытанне пра сваё месца ў жыцці, але не мог. Думаючы пра гэта, ён сказаў бацьку:

— Я таксама хочу прыняць гэту рэвалюцыю, але ў ёй веъмі багата жорсткага. Рэвалюцыя павінна быць чалавечнай...

— Не ведаю, У нас тут у правінцыі пакуль што ніякіх жорсткасцей не было. Можа ў вас, у сталіцы, і больш жорсткасці, можа быць, там-же буржуюй багата, а?..

Апошнія слова бацькавы Галынскага спалохалі. Ён раптам прыпомніў вагон, сваю гутарку з салдатам.

— Вось гэтая тэрміналогія,—сказаў ён,—я яе чую у вагоне ад салдата, які ўцякае з фронта...

— Цябе палохае тэрміналогія? Глупства гэта.

— Не толькі яна. За тэрміналогіяй ідуць справы...

— Ну, не ведаю, не ведаю, я не хочу спрачацца, давай лепш папалуднуем, а паспрачацца яшчэ паспееем. Вось цябе звесці-б з нашым рэйкомаўцам для спрэчак, ён цябе хутка супакоіў-бы, а я не ўмей і не люблю... Я з рэвалюцыяй пакуль што мірна жыву, я са сваёй работай знайшоў месца ў ёй... Кармі, Кацярына Паўлаўна, кармі,—звярнуўся ён да маці.

Пасля абеда Галынскі лёг адпачыць і прачнуўся толькі ноччу, гадзіне аб адзінаццатай. У пакоі было цёмна. Толькі маленькая паска святла прасочвалася ў шчыліну паміж лушняком і прычыненымі дзвярыма з суседняга пакоя, а з-за вокан аднекуль у пакой даходзіла песня. Яна то мацнела, то сціхала з тым, як прыходзіў пад вонкы вецер. Вецер сыпаў у вонкы снегам, снег шуршэў на аконных шыбах, насвістваў у шчылінах паміж сцяной і акяніцамі дома, і тады прыціхала песня, як-бы аддалялася, але адыходзіў вецер, абсунуўшыся снегавой вонраткай кудысьці ўніз, і песня мацнела.

Галынскі нерухома ляжаў на ложку.

У суседнім пакоі пратупалі мяккія матчыны пантоплі. Тады Галынскі падняўся з ложка і паклікаў яе. Маці прышла ў спальню з лямпай, трymаючи яе перад сабою.

— Я наўмысля не пабудзіла цябе вячэрца, хацела, каб адпачыў з дарогі.—Маці падышла і паставіла лямпу на стол.—Ты не ўставай, я падам табе вячэру сюды.

Маці пайшла са спальні і хутка вярнулася назад, несучы вячэру. Пасля гэтак-жэ прынесла чаю і сама сядзела на крэсле супроты сына, пакуль ён вячэрала.

— Ты мяне, мама, корміш як хворага, у ложку..

— Але-ж вельмі позна, навошта-ж уставаць.

— Я спаў-бы і ящэ, калі-б не песня.

— Відаць пайшли чырвонагвардзейцы, яны часта ноччу ходзяць. Што-ж, Міша, будзе з усяго гэтага?

— Я не ведаю. Можа некалі будзе і добра, калі ўсё гэта скончыцца, а пакуль што будзе багата ахвяр і неапраўдана-жорсткага. А ў агуле, мама, я не ведаю, што будзе. Я хацеў-бы, каб працеваць вось так, як бацька, але я так не ўмею і шкадую, што не ўмею...

— А бацькі ўсё ящэ няма,—паведаміла маці, перабіўшы сына.—Усё дзесьці ў гостпіталі ящэ, ён заўжды вечарамі наведвае аперыраваных.

— І не ведаю, ці навучуся,—скончыў сын сваю думку.—Інтэлігенцыя ва ўсім гэтым, мама, як-бы зусім лішняя, не патрэбная. Ваяваць яна не ўмее, а вучыць няма каго...

— Усё гэта неяк пройдзе... Ты спі, Мішанька, адпачывай, а я пасяджу ящэ, пачакаю бацькі.

Калі маці сабралася пайсці, Галынскі запытаў у яе пра Пілацееву.

— Яна пакуль тут у сваім доме. Хоча паехаць да мужа і бацца пакінуць дом.

— Ну, а ён, Пілацеев, як-ж.

— Хоча паехаць за мяжу...  
— А сын? Ён усё яшчэ ў войску?  
— Не ведаю. Пэўне там яшчэ...  
— Ну, спі, я пайду...

А назаўтра пасля снедання Галынскі пайшоў наведаць Пілацееву. Жыла Пілацеева ў сваім уласным доме, які мела ў гэтым горадзе. Гэта быў прыгожы аднапавярховы будынак, пастаўлены ў глыбіні двара, у садзе, наводдаль ад вуліцы. Раней Пілацеевы наязджалі сюды толькі час ад часу, на некалькі дзён, а ўвесь час у доме жыла маці Пілацеевай, якая і даглядала за домам. Пілацееву пабудаваў гэты дом адразу ж пасля свайго вяселля ў падарунак жонцы. Тады-ж ён заказаў аднаму скульптару работу і цераз нейкі час белая, высечаная з мармуру, постаць жонкі на ўвесь яе рост стаяла ў садзе насупроць вокан дома.

У дзень, калі не было дажджу, яна стаяла адкрытая, а нанач дворнік насоўваў на яе спецыяльна зробленую для гэтага вузкую, высокую будку. Каля гэтай будкі, як падышоў Галынскі да дома Пілацеевых, і сабраліся купкай чырвонагвардзейцы. Каля самай будкі, прытуліўшыся да таго яе боку, які расчыняўся, стаяў стары барадаты дворнік і, растапырыўшы руки, бараніў будку ад чырвонагвардзейцаў, якія хацелі зірнуць, што ў ёй.

— Дзед, а дзед—прасіў чырвонагвардзеец,—адчыні будку, дай зірнуць на паненку.

— Адыйдзіце! Не дам адчыняць!—крычаў, злуочы, дворнік. Няма чаго здзекавацца!

— Ды якія-ж тут здзекі, дзед? Мы толькі зірнуць на яе хочам.

— Ці прыгожая, ці ладная.

— Не дам, няма чаго наsmіхацца!—Дзед адной рукој трymаў дзвёры, а другой нешта шукаў у глыбокай кішэні свайго моднага парыжэлага паліто. Знайшоўши, хуценька павярнуўся тварам да будкі і дрыжачымі рукамі начапіў на дзвёры замок.—Ну, пайшлі, пайшлі,—закрычаў на чырвонагвардзейцаў.—Няма чаго стаяць тут, замок вунь павесіў, замка не кранеце.

— А мы замочак штыхом, вось так, ён і пстрыкне.—Малады чырвонагвардзеец, які ўвесь час вёў з дзедам гутарку, паказаў, як можна штыхом падчапіць замок, каб яго адарваць.

— Толькі крані!—Дзед стаў на растапыраных нагах і зноў адхінуўся плячыма да будкі.—Я цябе самога тады штыхом...

— Ты штыхом? — Чырвонагвардзеец скіліўся тварам да дзеда і раптам адхінуўся, заліўшыся рогатам. — Дзедка, ды завошта-ж ты мяне штыхом пароць будзеш? Хоць-бы на яе жывую зірнуў, а з-за такой смерці прымачь не буду, не буду, дзедка.

Пастаяўшы каля брамы, Галынскі пайшоў у двор да ганка. Калі спыніўся на ганку пазваніць, той-же голас, звяртаючыся, відаць, да дзеда, запытаў.

— А гэта што за буржуй? Не твой гаспадар?

Галынскі пачырванеў, шмаргануў нервова званок. Тады з саду ад будкі пабег да яго дзед.

— Не сюдэй, не сюдэй, з двара цяпер ход да нас, — сказаў ён, здалёк яшчэ прыўзняўшы шапку. — Пані ад страху захварэла зусім. Прышлі, дом заніць хочуць... Што-ж гэта робіцца? Ні закону табе, ні парадку ніякага... Насміхаюцца...

Пілацеева сядзела ў крэсле. Калі зайшоў Галынскі, яна паднялася наступрач і пайшла да яго, выціраючи насоўкай очы.

— Міхаіл Палікарпавіч! Родны, пасабіце! Як у турме я тут. Я не ведаю, чаго яны ад мяне хочуць. Ну, забралі зямлю, забралі дом у маентку, дабро забралі ўсё. Няхай бяруць, няхай пропадае ўсё, але гэты дом... Феакціст піша, што ён хадайнічае, просіць мяне пачакаць, пакуль прышле нейкія паперы. Але яны-ж не хочуць чакаць. Ім, бачыще, спатрэбіўся мой дом для штаба! Божа мой! божа мой! Дзе знайсці праўду? Пасабіце, Міхаіл Палікарпавіч, схадзіце вы да іх, родненъкі...

Разгублены стаяў Галынскі сярод пакоя, не ведаючи, што зрабіць.

— Вера Пятроўна, супакойцесь, — сказаў ён. — Добра, я зараз-же схаджу ў рэйком, я пагавару...

— Схадзіце! — Пілацеева абрадавана скапіла руکі Галынскага. — Схадзіце, родны мой, пагаварыце з імі, папрасіце.

Цераз хвілін дваццаць пяць Галынскі быў каля памяшкання рэйкома. Гэта быў двухпавярховы дом вядомага купца-лесапрамыслоўца. Стаяў ён перад гарадскім пляцам, насупроць сабора. Перад домам пляц быў заняты сялянскімі фурманкамі. Перад самым пад'ездам каля рэйкома стаялі шырокія сані-развалы. Каля саней чырвонагвардзеец. Ён курыў. Галынскага ён правёў уважлівым поглядам і таму ад гэтага погляду стала няёмка, бо і ў ім угадаў ён тое-ж,

што чуў у садзе ў словах, кінутых на яго адрес чырвона-гвардзейцамі.

Наверсе, куды паказалі Галынскому ісці, ён апынуўся ў залюдненым вялікім пакоі бытой купецкай канторы. Былі тут і штацкія гарадскія людзі, і прыезджыя сяляне, і вайскоўцы. Некаторыя з іх стаялі, скучыўшыся, каля пастаўленых у покутах сталоў, а большасць праста так з-за цікаўніці блукала па пакоі, курылі і голасна гутарылі.

З гэтага пакоя Галынскі прыйшоў у суседні, менш залюднены, а адтуль прыйшоў у габінет старшыні рэйкома. Сам старшыня сядзеў за столом. Быў гэта зусім малады яшчэ, высокі, ладны ў плячах, чарнявы мужчына. Нават заўважыў Галынскі ў ягоным твары нешта як-бы знаёмае, але прыпомніць не змог, каб калі-небудзь дзе бачыў яго і падумаў, што гэта праста кінулася яму ў очы тое агульнае, што заўважыў ён ва ўсіх гэтых людзей. Акрамя старшыні ў габінете было яшчэ трое: двое вайскоўцаў і адзін у штацкім. Гутарка паміж імі, паколькі мог разабраць Галынскі, вялася пра гарадскую бібліятэку і пра нейкія кнігі. Як толькі Галынскі прыйшоў, старшыня развітаўся з імі і запрасіў Галынскага сесці. Калі Галынскі, адракамендаваўшыся, сеў, старшыня рэйкома ўважліва зірнуў яму ў твар, парываючыся нешта сказаць, але стрымаліся. Як сеў на месца, загаварыў пра наведальнікаў, якія толькі што вышлі з габінета.

— Таварыши вайскоўцы прывезлі вельмі трывожныя чуткі. Дзе-ні-дзе ў маёнтках сяляне разбіраюць па хатах а то і паляць кніжкі з былых абшарніцкіх бібліятэк. Недапусцімая справа. У гэтых бібліятэках часта ёсьць надзвычай рэдкія кнігі і агулам багата карыснага і для нас. Мы-ж не думаем увесе век ваяваць. Вось неяк адцярэбімся ад белагвардзейцаў і самі сядзем за кнігі, пачнем вучыцца. Тады і спатрэбяцца кнігі. Па гэтай справе мы пасылаем спецыяльных людзей, каб збіралі і захоўвалі кнігі на месцы, а найбольш каштоўныя няхай сюды вязуць, будзем ствараць у горадзе прыкладную грамадскую бібліятэку... Та-ак... Ну, а чым-жа я могу быць карысным для вас, прафесар?

Хвалюючыся, адчуваючы сябе разгубленым, Галынскі расказаў пра справу з Пілацеевай.

— Я думаю,—Галынскі на гэтым скончыў гаварыць,— што вы можаце ўмяшацца ў справу і зрабіць так, каб дом не забралі.

— Гэтага нельга, прафесар. Чаму-ж мы павінны, забіра.

ючы дом купца Лемяховіча, пакідаць дом абшарніку Пілацееву?

— Але ён і дзеяч навукі.

— Ну, і бог з ім. Мы яшчэ не ведаем, ці будзе ён працаваць з намі. Калі будзе, тады мы яго забяспечым і месцам, дзе можна будзе жыць яму, а гэты дом патрэбен нам, вельмі патрэбен.

— Але-ж ён хадайнічае перад цэнтрам, можа здарыцца так, што цэнтр верне яму дом.

— Гэтага не будзе, дом гэны яму зусім непатрэбен. Так... і яшчэ мы вось не ведаем, дзе яго сын, афіцэр. Напэўне ў белых...

— Пра сына я нічога не ведаю. Але мне здаецца, што з жонкай прафесара Пілацеева вымаглі-б хоць пакуль што абыйсціся па-іншаму. А так усё гэта падобна на класавую помсту.

— Ад помсты мы не адмаўляемся, але ў дадзеным выпадку мы не помсцімся, мы толькі бярэм тое, што належыць народу і што зусім непатрэбна Пілацеевым. Не думае-ж Пілацеёў, я спадзяюся, што рэвалюцыя—жарт. Абшарнікаў у нас не будзе, не будзе і абшарніцкіх асабнякоў. А калі ён захоча быць сумленным дзеячом навукі і працаўаць з намі, што-ж, няхай, мы яго без страхі не пакінем. Так... Жонцы я раіў-бы лепш пачехаць да яго, у Петраград, для яе так лепш. А дом мы забярэм, канешне.

— Ну, прабачце, што я заняў гэтым ваш час.—Галынскі намерывуся падніцца ісці.

— Гэта нічога. Ну, а вы як-жа да нас? Адпачыць? Ваш бацька дзіўны чалавек, энергічнейшы чалавек. Ён надзвычай багата робіць, пасабляе нам. Мы, бачыце, ужо і цяпер патроху за навуку бярэмся, арганізавалі цыкл грамадскіх лекцый для дарослых. Вы, прафесар, торфазнаўца? Нам некалі вельмі спатрэбіцца ваша дапамога. Вы, пэўне, месцы гэныя ведаецце. Дзесяткі тысяч дзесяцін тарфянных балот. Некалі мы на гэтых балотах будзем рабіць цікавейшыя справы.

— Так, так, гэтае пытанне мяне даўно цікавіць. Што-ні-што я рабіў і ў галіне даследвання торфу.

— Цікавейшая работа, вось толькі вайна, кругом белагвардзейцы збіраюцца. А ўжо як скончым з імі, возьмемся і за торф. і за ўсё возьмемся, ды па-сапраўднаму, па-гаспадарску. і, ведаецце, прафесар, цераз нейкі час цікавейшася жыццё будзе ў нашай краіне. Старому і ў памяці месца не застанецца. А то хіба гэта жыццё?!

Старшыня рэўкома падаўся тварам да Галынскага, руку з сабранымі ў жменю пальцамі прыўзняў над сталом.

— У аднаго тысячи дзесяці зямлі, а ў тысячи чалавек па дзесяціне, па паўтары, па дзве. І вечны голад, вечная недастача, як нейкае пракляцце ўвесь век вісела над гэтymі. Ды хіба толькі гэта? А здзекі над чалавекам, насмяянне над ім з боку больш моцных, з боку тых, у каго кішэнь тугая была. Дом гэты, дзе мы, купцу Лемяховічу належала, дык ведаецца што вырабляў некалі гэты купец тут на пляцы? Збіраў сялян, паіў і прымушаў біцца, абяцаючы даць ім грошай. У тых дзесяці галодныя, голыя, босья, подаці на шыі вісяць, ну, і біліся, біліся да крыві, часта да смерці. Адсюль некаторых ужо ў больніцу, проста ў мярцвецкую адвозілі. А ён сядзеў на балконе з прыставам, з земскім начальнікам і любаваўся... Аб гэтым мне ваш бацька расказваў... І я вось не разумею, чаму некаторыя з інтэлігентаў, якія па-сумленнаму ненавідзелі тое жыццё, не хочуць працаваць з намі, чагосьці баяцца. То марыў чалавек аб справядлівасці, аб чалавечнасці, а як прышоў час справядлівайшы з справядлівых, тады такія людзі, шмат хто з іх, сталі ў баку, а то і супроць нас.

Гаворачы, старшыня рэўкома пазіраў Галынскому праста ў твар і Галынскі вытрымаць ягонага погляду не здолеў, здавалася яму, што гэты чалавек нешта ведае пра ягоныя сумненні і наўмысля загаварыў пра такіх інтэлігентаў. Зразумеўши так слова старшыні рэўкома, Галынскі адчуў у іх дакор і на свой адрас.

У габінет увайшло зразу некалькі чалавек вайскоўцаў. Галынскі падняўся, каб ісці.

— Бывайце. Я вельмі рад быў сустрэцца з вами. Правас я багата добра га чуў ад свайго бацькі.

— Дзіўны чалавек Палікарп Мітрафанавіч... Ну, дзякую за добрае слова. Вы, бяспрэчна, хутка зноў у Петраград?

— Так. Сюды я на некалькі дзён толькі.

— Тады шчаслівай дарогі. Спадзяюся, што мы другі раз спаткаемся ў лепшых умовах... Вось тады і паспрачаемся. Бывайце.

Усміхаючыся, ён моцна пацінуў Галынскаму руку. Галынскі пайшоў з габінета ў суседні пакой, а адтуль, праціскаўшыся праз натоўп, на лесвіцу. Па лесвіцы наступрач яму падымаліся былы салдат. У салдата зусім не было адной нагі і ён ішоў на мыліцах, стукаючы па цементовых сходках лесвіцы канцамі іхнімі, на якія былі набіты жалезныя кольцы. Салдат быў у казённым поўкажушку, на

якім з левага боку матляўся на паласатай каляровай пасцы георгіеўскі крыж. На сярэдзіне лесвіцы, спаткаўшыся з Галынскім, салдат спыніўся і, казырнуўшы, павітаўся з Галынскім.

— Крыёду сваю на буржуя Генкіна ў рэўком нясу. Дванаццаць гадоў я ў яго па абутковай справе рабіў. Два з палавінай гады за яго ў акопах сядзеў. За яго, ды за такіх нагу адrezалі мне, а за нагу, хоць і яўрэй я, крыж далі.—Пальцамі ўзяўся за крыжык і паказаў.—А цяпер ён мяне на вуліцу з работы выжідае. Вось няхай і разбіраюцца. Я да іх увесь іду, як ёсьць, і крыжык павесіў. Я не хаваюся, што за буржуяў добра ваяваў, раз крыж далі, але я ім і свой рахунак на гэтага буржуя нясу, няхай разбяруцца з ім, няхай ведаюць, хто ён такі.—Ён з-за пазухі дастаў спісаны алоўкам аркуш паперы.—Прыду і пакладу таварышу Андрэю на стол, разбірай. Усё жыццё, грамадзянін, нас ablічвалі, дык вось цяпер няхай рэволюцыя і падлічыць, хто каму вінен: ці я, Шпіцар Саламон,—Генкіну, ці Генкін мне...

Пакуль гаварыў салдат, Галынскі стаяў перад ім з бянтэжаным зваротам да яго. Калі толькі салдат спыніўся, ён спалохаўся, ён думаў, што салдат скажа яму нешта абразлівае. і, выслушаўшы салдата, толькі і змотказаць.

— Так-так, ідзіце і раскажыце, яны разбяруць, — а сам прыўзняў да капелюша руку і, спяшаючыся, пайшоў уніз.

З рэўкома Галынскі пайшоў назад да Пілацеевай. Перад асабняком на вуліцы стаяла двое саней. З саней чырвона-гвардзейцы наслі ў дом сталы, крэслы інейкія скрынкі. Цяпер ужо быў адчынены і парадны ход, але Галынскі ў дом пайшоў кругом. Пілацееву ён засціг усё ў tym-же стане разгубленасці. Седзячы ў крэсле, яна плакала, а калі яе тупала яе старая маці, трymаючы ў руцэ шклянку з вадой. Засцігшы яе ў такім выглядзе, Галынскі не ведаў, ці то абнадзеяць яе, ці то сказаць праўду, тое, што пачуў адстаршыні рэўкома. Але не хацелася рабіць ні таго, ні другога і, каб не схлусіць і каб дарэмна не абнадзеяваць яе, Галынскі загаварыў пра неабходнасць неадкладнага выезду ў Петраград.

— Божа мой, але-ж яны забяруць увесь дом.

— Што-ж з таго? Яны занялі яго і так. Усёроўна Феакцісту Антонавічу трэба будзе хадайнічаць. Я баўся, што гэта зацягнёцца. А там вы будзеце больш спакойнымі. А калі ўсё ўладзіцца з домам, прыедзенце.

— Ах, я нічога не разумею, Міхаіл Палікарпавіч, але я зраблю, як вы раіце... Я нічога не разумею, я зусім разгубілася... Як я ненавіджу іх, божа мой, як я ненавіджу іх... Міхаіл Палікарпавіч, а можавы з намі папалуднуеце, я буду так рада.

— Не, не, дужа ўдзячан, але не магу, я сказаў, што буду палуднаваць дома. Бывайце...

У той-жа дзень увечары Галынскі, як прышоў дадому бацька, сказаў яму, што хоча з ім пагутарыць адзін на адзін.

— Сакрэт?—бацька здзіўлена зірнуў з-пад акуляраў.

— Так. І дужа вялікі.

— Ого! Ну, тады гайда да мяне ў габінет.

Ён прапусціў у габінет наперад сына, а сам зачыніў дзвёры, пайшоў да стала, узяў другую пару акуляр, працёр іх і надзеў наверх на акуляры, якія былі на твары.

— Ты, Палікарп Мітрафанавіч, навошта-ж дзве пары акуляр надзяеш?

— Акуляры?—бацька зразу не зразумеў, а пасля разгатаўся і акуляры зняў.—Ну, гэта чорт ведае, што такое. Прывык з пацыентамі мець справу, кадзеўши аж двое акуляр, дык вось я цябе хацеў за пацыента прыняць.—Бацька яшчэ доўга рагатаў, расказваючы пра другія выпадкі аналатічнага парадку, а Галынскі, слухаючы яго здаровы раздасны рогат, пазіраў яму ў твар, пазнаваў да дробязей бацьку, якім ён быў і некалькі год таму назад, і губіўся, зараней угадваючы, што бацька не пахваліць яго за надуманае, не згодзіцца з ягонымі аргументамі. Адгадваючы гэта, не ведаў, ці трэба расказваць бацьку тое, што меркаваў, ці можа так паехаць з дому і ўсё вырашыць самому, баяўся, што бацька, не згадзіўшыся з ім, пачне пярэчыць, што бацькавы слова народзяць сумненні ў правільнасці разшэння, якое ён па сутнасці прыняў канчаткова. Ён бачыў перад сабою вясёлы бацькаў твар, бачыў як трасеца ад рогату ягоная, пасярэбаная сівізной, круглая кароткая барада, і зайдзросціў бацьку, што ён жыве вось такім, як-бы і нічога не змянілася, ці як-бы нічога з таго, што робіцца за сценамі дома, у якім ён жыве, не тычицца яго асабіста. Пакуль ён думаў над гэтым, бацька, усё яшчэ балагурачы, прымасціўся як ямчэй у крэсле і намеруўся слухаць сына.

— Ну, што-ж там у цябе?—запытаў ён.—Сумнае ці вя-  
сёлае? Я сумнага страшэнна не люблю, жыць ад яго не хо-  
чаща.

Бацькава пытанне засцігло ў такім стане, калі ён усё

яшчэ не ведаў, гаварыць ці не гаварыць. А бацька скіліўся, каб слухаць і чакаў.

— Ну, выкладывай, Міхаіл Палікарпавіч, я слухаю.—Ён пазіраў сыну праста ў твар і сын, не ўмеючи схаваць усхваліванасці, напружанасці, з якой думаў над тым, што зайнамала яго, то адкідваўся плячыма да спінкі крэсла і ўскідваў нагу на нагу, а рукой прыгладжваў валасы, то ставіў нагу на падлогу і, адхінуўшыся ад спінкі крэсла, стукаў па падлозе абсацам башмака. Хацелася прыдумаць нешта і сказаць бацьку, каб не гаварыць галоўнага, таго, што збіраўся гаварыць, з чым наўмысля паехаў да бацькі з Петраграда.

— Ды ў цябе відашь нешта дужа сур'ёзнае, Міша? Так? Ну, гавары, чаго-ж?—бацька ўраз зрабіўся сур'ёзным, а на твар, які зусім нядайна быў яшчэ вясёлым, лёг цень трывогі. Тады Галынскі, падсунуўшыся з крэслам да стала, паклаў на стол правую руку і пачаў гаварыць. Гаварыў наўмысля ціхім голасам, каб выходзіла спакайней, і для гэтага-ж ставіў руку локцем на стол і падпіраў рукой твар, але хутка забываўся і тады дрыглівая рука клалася зноў на стол і бацька бачыў, як дрыжаць на руцэ ў сына пальцы. Бацька сачыў за рукой поглядам і сын, угадваючы гэта, каб авалодаць сабою, як-бы выпадкова браў пальцамі тоўсты том «Нутраной хірургіі» і то ставіў яго на стол, то клаў, не выпускаючы яго з пальцаў. Сын гаварыў доўта і няўпэўнена, аргументуючы тое, што надумаўся зрабіць, а бацька сядзеў перад ім, устрывожана пазіраючы яму ў твар, нічога не разумеючы, адкуль такое прышло да сына і пахвілінна здымаў і праціраў акуляры. Калі сын скончыў, заяўвіўши, што ёсё, што ён сказаў, ён сур'ёзна абдумаў, што гэта яго канчатковая думка, бацька падаўся яшчэ бліжэй да яго твара, і ціха, так, каб не пачула з суседняга пакоя жонка, крыкнуў на сына:

— Ты гэтага не зробіш! Чуеш?.. Гэта вар'яцтва! Ты думаў, куды ты сябе гэтым паставіш?..

— Я думаў. І я ведаю, што так будзе лепш. Толькі так я змагу застацца самім сабою. Толькі так я змагу быць ні там, ні тут...

— Гэта глупства! Гэта значна больш, чым праста глупства. Гэта вар'яцтва. Так, так, вар'яцтва. І ты павінен гэта зразумець. Іншага нічога я ад цябе і чуць не хочу! Бацька падняўся з крэсла і захадзіў па габінеке. Нейкі час хадзіў моўчкі, пасля спыніўся, здзіўлена развінуў руکі і павёў плячыма.

— І адкуль гэта ўсё прышло табе ў галаву, Міхайл, не разумею. Забі мяне, не разумею. Вось выслушаў цябе і застаецца толькі дзівіцца, нічога не разумеочы... Так... так...

— Вы проста не хочаце зразумець мяне.

— Не, не проста, я вельмі хочу зразумець цябе, але не ўмею, не ўмею, разумееш?

— Значыць, ёсьць рэчы, якія мы па-рознаму разумеем.

— Можа быць, можа быць. У дадзеным выпадку я хачэў-бы, каб гэтага не было. Так... спадзяюся, што ты перадумаеш. Гэта будзе разумней. Жыццё не такая прастая рэч, як табе здаецца. У жыцця свая логіка, свае законы. Так...

— Можа быць, але давайце лепш пакінем гэту гаворку. Я, бяспрэчна, яшчэ падумаю над усім.

— Так-так, гэта будзе лепш.

На гэтым гутарка іхная абарвалася. У сталовай, калі зайшоў туды Галынскі-сын, гадзінік званіў чвэртку першай гадзіны ночы. Слухаючы, як сціхае звон, Галынскі доўга стаяў пасярэдзіне сталовай, дзівячыся на з дзяцінства знёмы прыгожы буфет з пасудай, на шырокі дубовы стол, на светлыя, з ледзь прыкметнымі рысункамі, шпалеры на сценах, на старынныя, павешаныя на сценах сталовай, карціны, на лёгкія, наўмысля купленыя для сталовай, цвёрдыя крэслы і раптам стала яму шкада ўсяго, захацелася быць тут, каб нікуды адгэтуль не ісці.

А цераз чатыры дні Галынскі разам з Пілацеевай паехаў у Петраград.

**З**а акном стаяць белыя бярозы, прыкметна набухаючы пупышкамі. Стаяць нерухома, як ніколі спакойныя, засланяючы тонкім, густым веццем далёкае, зусім павеснавому, чыстае неба. За даха за акном густа капаючы кроплі вады і з габінета чуваць як булькочую кроплі ўнізе пад сцяною ў лужыне. За акном, за садам ляжыць пачарнелая дарога. Угары голыя, без снегу ўжо, дахі дамоў. З двара ўрываюца ў габінет цераз адчыненую балонку чалавечыя галасы і далёкі раскоцісты голас пеўня. А з габінета ў балонку лезе клубкамі сіні махорачны дым і кружыцца каля балонкі. У габіненце душна і адтаго старшыня выканаўчага павятовага камітэта даўно расплікнуў каўнер кашулі і часта, перарываючы гутарку, п'е ваду. Чарнівы, скучасты твар ягоны, па-незвычайному рухавы, выдае ягоную ўсхваляванасць. Гаворачы, ён спяшаецца і час ад часу, як і Мілоўскі, паглядае ў акно на чыстае светлае неба. Яснасць неба, сонечнасць, якая па ўсяму адчуваеца, раздражняе яго і трывожыць.

— Трэба, таварышы, усё рабіць як мага хутчэй,—кажа ён, заглядаючы ў акно.—Яшчэ тыдні два і зусім прападзе санная дарога, тады будзе цяжэй, а ад некаторых валасцей мы будзем зусім адрезаны балотамі. Трэба выязджаць у воласці неадкладна, сёння-ж самае позняе; хтоб сёння не можа выехаць, заўтра раніцою. Памятайце, што нам трэба сабраць на гэты раз з кожнай воласці прыблізна каля тысячы, а то і больш пудоў хлеба. Калі мы не сабярэм хлеба цяпер, мы яго наўрад ці зможам у такім выпадку сабраць наогул. Хлеба небагата, таварышы, але ад яго залежыць

надзвычай многа, ад яго залежыць фронт. Другое—паліва. Пакуль ёсць дарога, трэба ўсе пагалоўна падводы мабілізаваць і падvezci дровы да станцыі. Вось усё. Ні на адзін момант не адрывайцесь ў рабоце ад камбедаў. У кулакоў хлеб ёсць, яны яго хаваюць, каб пасля здзіраць за яго трошкуры. Калі здолеецце арганізаць бернату, вы гэты хлеб дастанеце...

У габінцы сядзіць чалавек трыццаць. У шынялях, у поўкожушках, у падношаных чорных і шэрых штацкіх паліто, не распранаючы іх, людзі хвалуюцца і спяшаюцца, каб хутчэй пайсці адсюль і ехаць. Тут і комуністы, работнікі мясцовага гарнізона, і комуністы з розных павятовых установ, і комуністы рабочыя з чыгункі і з «металургічных,— так яны называюцца,—машыннарамонтных майстэрн»), са-мага большага, па колькасці рабочых і комуністаў, прадпрыемства горада. А сярод усіх і Васька Мілоўскі, не па ўзросту высокі, семнаццацігадовы хлопец, белабрысы, з прастым адкрытым тварам, з якога на ўсё акаляючае неяк крыху здзіўлена, маўляў—бач, якое яно ўсё—пазірае пара вялікіх, для ягонага твара, шэрых вачэй.

У гэтыя месцы Мілоўскі прыехаў зусім яшчэ нядаўна з Петраграда і працуе інструктарам павятовага комсамольскага камітэта, толькі месяц таму назад створанага.

У горадзе інструктаваць асабліва няма каго, бо ва ўсім горадзе толькі сорак сем комсамольцаў, на чыгунцы ды ў металургічных майстэрнях, і таму, як авбясціў партыйны павятовы камітэт мабілізацыю на месяц у вёску для збирання харчразвёрсткі і правядзення двухтыднёвіка па паліву, Мілоўскі заявіў, што ён хоча быць у ліку мабілізаваных, на што і атрымаў згоду.

Як нарада скончылася, Мілоўскі атрымаў мандат і пайшоў дадому. Жыў ён у маленькім пакойчыку ў доме былога гандляра. Пакой цесны і халодны. З гэтай прычыны, збіраючы ў былы салдацкі мяшок што-ні-што сабе на дарогу, ён падумаў, што ў вёсцы хоць нагрэеца, хоць нейкі час паспіць у цёплым. Думаючы аб гэтым, наўмысля прыклаў рукі далонямі да гладкай белай, бліскучай кахлі печы. Печ была халодная. Мілоўскі адняў руки ад печы, усміхнуўся, зараней радуючыся цеплыні, якую знайдзе ў вёспы ў сялянскай хаце і, праверыўшы, ці ўсё патрэбнае ўзята, завязаў мяшок і ўскінуў яго сабе на плечы. У дзвярах яшчэ спыніўся, каб на што не запамятаць. Дзве пары бялізны былі ў мяшку. У мяшку была і пара новых ануці поўкуліды чорствага хлеба з таго, што ён вымяняў у пекара на муку, атрыманую ў пaeк, і дзесятак вялікіх яблы-

каў-антонавац, якія купіў на рынку, і ў мяшку-ж быў і тсмік з поўнага збору твораў Віктара Гюго «Дзевяноста трэці год» і пара запісных кніжак. Можна было ісці.

— Я паехаў,—крыкнуў ён у адчыненую дзвёры ў пакой гаспадароў.

З пакоя нешта адказалі, але ён адказу не чуў, пайшоў на вуліцу, адкуль накіраваўся на рынак да сялянскіх фурманак. Там ён хутка напаткаў селяніна з Пагулянскай воласці і згаварыўся з ім ехаць.

А яшчэ цераз колькі мінут яны паехалі. Селянін стаў у санях і на колені ў саломе і патнаў каня, а пасля азірнуўся на Мілоўскага і парайў:

— Саломы больш пад сябе падгарні, не саромся.

— Дзякую.—Мілоўскі прыўзняўся, падгроб пад сябе салому і, скурчыўшыся, прымасціўся ў развалих.

Як змерклася, уехалі ў лес. Высокія хвоі густа стаяць абапал дарогі, і дарога падобна на высокі шацёр, а нізенькі конь у ім супроцы дрэў здаецца яшчэ меншым. Конь, не спыняючыся, бяжыць увесе час рысцю, і, калі трапляе па дарозе лужынка, Мілоўскі чуе, як трапыць пад нагамі ў каня лед. Па гэтаму ён дагадваецца, што нанач узяўся мароз, і зразу-ж адчувае, што пачынаюць настываць ногі. Ён варочаецца ў санях, падкурчвае ногі яшчэ больш пад сябе.

— Ты саломы нагарні, ды ў салому іх,—райць селянін і сам таксама мосціцца, каб было ямчэй сядзець. За дарогу многае пераговорана, і цяпер абодва яны маўчаць, думаючы кожны пра сваё. Селянін сядзіць бокам да каня, час ад часу шморгае лейцамі і прычмоквае губамі, падганяючы каня, пасля паціху, так што Мілоўскі зусім не можа разабраць слоў, співае. У лесе яшчэ багата снегу, але на дрэвах ні адной сняжыны ўжо няма, і хвоі, калі глядзець на іх знізу ўгару, зусім па-веснавому зялёныя. Гэта адтаго, што пачынае змяркацца. Змрокі падпаўзаюць да дарогі з абоіх бакоў, з лесавых яраў, з-за густых кустоў ялінцу і з-за густа разгорнутых, вывернутых з зямлі карэнняў старых ёлак, паваленых навальніцай. Яны паўзуць адтуль, нагортваюцца каля тоўстых ствалоў хвой і па ствалах, чапляючыся за сухія, кароткія сукі ўнізе, лезуць угору і там расплываюцца ў цёмна-зялёным моры густога галля. І калі часам мільгане, адкрыўшыся над дарогай, кавалак далёкага неба, Мілоўскі бачыць, як, ледзь прыкметныя, пачынаючы мігаць адтуль на зямлю першыя зоры. З кожным разам іх больш і больш, і неба робіцца ўсё цімней, падобна, што нехта разгортвае над зямлёю, насцілаючы столку за столкай,

трубкі цёмна-сіняй, абсыпанай залочанымі кроплямі, тканіны. Так прыходзіць ноч. Конь упоцемку палахліва натапырае вуши, уздымаючы галаву, паглядае па баках і бяжыць, рысцю. Пад капытамі ў каня хрупае сухі, умёрзлы снег і шуршыць, паскрываючы, пад палазамі саней. Мілоўскі дрэмле. Час ад часу ён, калі сані тузаюцца ўбок куды, раскрывае вочы і тады бачыць наперадзе скурчаную спакойную постасць гаспадара і мітуслівую, яна рытмічна гойдаецца ледзь-ледзь у бакі пад дугой, конскую. Пасля раптам робіца халадней. Мілоўскі раскрывае вочы і бачыць, што лесу болей няма, дарога ідзе сярод поля, і ў баку бачыць ня-смелая цмянья аганькі ў хатах бліжэйшай вёскі. Яны ў чорнай прасторы, паміж цёмнашэрай зямлёй, што перад вачыма і зорным небам, і з гэтай прасторы то правальваючца ў бездань за зямлю, то выныраюць з-за яе і ўздымаюцца ўгору да міглівых зор.

Позна ноччу прыехалі ў мястэчка ў заезджы дом, а раніцю назаўтра Мілоўскі пайшоў у выканком.

На валасным дварэ стаяла ўжо некалькі сялянскіх фурманак. Папрывязваныя да плоту коні елі сена, а сяляне блукалі па шматлікіх пакоях выканкома. Мілоўскі зайшоў да старшыні. Спініўшыся перад старшынёвым сталом, ён да-стаў з партмане мандат.

— Я прыехаў на цэлы месяц, у дапамогу вам. Прывёз і такія-сякія дырэктывы з павета. Вось,—дастаў яшчэ і паклаў на стол незапячатаны пакет.

— Гэта добра,—сказаў старшыня,—калі так, дык зайдзі да продкамісара нашага і згаварыся з ім. Я напішу рэзлюцью, каб ён прымацаваў да ўсіх сельсоветаў па чалавеку. А сам ты як, у адным сельсовете будзеш, ці і па другіх праедзешся?

— А пагляджу, як справа пойдзе. Калі ўпраўлюся са сваім, дык і ў іншыя зазірну тады.

— Добра. Валяй да Лёйкі. А сам можа паехаў-бы ты ў Шапятоўскі совет, а? Гэта ў нас цяжкаваты совет. Вось толькі што ў мяне старшыня быў, ён таксама да Лёйкі пайшоў.

— Гэта з чорнай барадой такі? Я спаткаў яго ў калідоры.

— Ага. Ты з ім і паехаў-бы адразу.

— Дык я і паеду. А Лёўка дзе? У якім пакоі?

— А ў канец туды,—старшыня паказаў рукою на дзве-ры.—Проста па калідоры.

Лёйка сядзеў каля шырокага стала і нешта падлічваў, выпісваючы з картак лічбы на шырокі белы аркуш паперы.

Каля стала моўчкі стаяў старшыня Шапятоўскага сельсавета. Ён чакаў, пакуль Лёйка скончыць свае падлікі. Калі ўвайшоў у пакой Мілоўскі, ён азірнуўся на дзвёры.

— І ты, таварыш, сюды? Можа з горада?

— З горада. А вы з Шапятоўскага совета?

Селянін здзіўлена глянуў Мілоўскаму ў твар, падумаў ці не знаёмы які, што ведае адкуль ён і, не пазнаўши, здзіўлена развінуў руки.

— Ты не дзівіся, дзядзька, усёроўна не пазнаеш.

— А чаму ты ведаеш, што я з Шапятоўскага?

— Старшыня сказаў, раіць мне ў ваш сельсовет пахаць.

— Аах? Ну, тады так, а то я падумаў: адкуль чалавек мяне ведае, а я яго як-бы нідзе і не сустракаў ніколі.

— Гэта бывае. Часам здорава памыліца можна,—падняў галаву ад картак Лёйка.

Лёйка высокі. На галаве ў яго рыжыя, трошку кучараў вы валасы. Пад імі, шчыльна прытуленыя да галавы, не ў меру неяк малыя вушы. Вялікі вузіны нос. На левым воку, на павеку пад бровом, бародаўка. Бародаўку Мілоўскі заўважыў, як Лёйка падняў на яго вочы. Пазіраючы на Мілоўскага, Лёйка замжурваў правае вока.

— З горада, таварыш? Па хлеб?

— Вось паперы. Старшыня на дырэктыве рэзалюцыю паклаў, каб зараз-жа па-аднаму чалавеку ў сельсовет накіраваць, каб і хлеб, і дровы ўсё разам каб зрабілі.

— Разам то гэта цяжкавата, але раз трэба, дык трэба. Колькі там на нас? Адна тысяча трыста семдзесят пудоў? баюся, што, калі дасі цяпер, дык да вясны з'ядуць яго. таварыш Жук?

— Я наконт аўса, як нам яго раздаваць, ці цяпер, ці тады, як сеяць трэба будзе? Людзі цяпер просіць, але я баюся, што, калі дасі цяпер, дык да вясны яны з'ядуць яго.

— А гэта які авёс?—запытаў Мілоўскі.

— Насенне для беднатаў, у каторых няма.

— Лепш патрымаць тады да самай сяўбы.

— І я так меркаваў, але-ж яны лезуць, цярэбяць камбед той: дай ды дай, баяцца нечага, думаюць, што прападзе, калі не аддадуць ім цяпер.

— І я думаю, няхай пакуль што не аддаюць,—згадзіўся Лёйка.

— Ну, добра, толькі ты паперку напішы камбеду, хоць будзе што паказаць, а то-ж не вераць, думаюць, сам свае парадкі нехта ўстанаўляе. А ты да нас-такі паедзеш?—Жук звярнуўся да Мілоўскага.—Калі да нас, я пачакаў-бы.

— Пачакайце, я хутка.

Мілоўскі з Лёйкам засталіся ў пакоі, а селянін пайшоў на зборную. Лёйка дастаў спісак сельсоветаў, перапісаў прозвішчы працаўнікоў волвыканкома, якіх можна было паслаць у сельсоветы, а тады размеркаваў зададзеную лічбу развёрсткі па хлебу на кожны сельсовет і напісаў для Мілоўскага мандат.

— Можаш ехаць. Дзейнічай цвёрда, народ тамашні жыве мнона, зямлі ў іх багата прыбавілася пасля рэвалюцыі.

З гэтым Мілоўскі і паехаў, і пад вечар быў ужо ў мікадавай хаце. У хаце ён засціг хлапца год семнаццаці. Хлапец сядзеў пры акне над кніжкаю. Мілоўскі павітаўся з ім і, паклаўшы на лаўку свой мяшок, зняў шынель. Тады хлапец заўважыў на кашулі ў яго нейкі знак. Ён згарнуў кніжку і намерыўся пакласці яе на палічку, зробленую на куце пад абразамі. Але за кніжкай сачыў вачыма Мілоўскі.

— А што гэта за кніжка, што ты чытаў? — Ён працягнуў руку і ўзяў кніжку з рук хлапца. — Густава Эмара? Гэта цікавая кнішка.

— Часам аж страшна чытаць,—нясмелым голасам сказаў хлапец.

— А Гогаля ты чытаў што-небудзь?

— Не, Гогаля я нічога не чытаў.

— А ў яго ёсьць што пачытаць.—Мілоўскі тымчасам паклаў кніжку на стол. — «Тарас Бульба», напрыклад, ці «Вій».

— Я «Вій» чытаў,—абазваўся хлапец.

Мілоўскі аглядаў хату. Хата была даволі прасторная, але нізкая і цёмная. Тры акны на шэсць шыбін, два ў адной сцяне, адно ў другой, супроць дзвярэй, давалі зусім мала святла. Вялікае месца ў хаце займала шырокая печ. Ад печы да супроцьлеглай сцяны быў пасланы палок з дошчак, засланы коўдрамі. На сярэдзіне палка ляжалі высока ўзбітыя падушкі, на самым версе якіх пакоіўся ясік. Зверху над палком, амаль пад самай столлю, насланы яшчэ палаці, кароткія, даўжынёй у рост чалавека. На палацях ляжалі розныя клункі і адзёжа. Печ з палком і палаці займалі ледзь не палову хаты. Ад палка і да чырвонага кута, паўз адну сцяну і ад кута да сцяны, у якой дзвёры, паўз другую, пакладзены тоўстыя і шырокія лаўкі ў адну дошку. Паміж лаўкамі ў куце стол, пакрыты белым абрусам. Мілоўскі падсунуўся да стала і зазірнуў у акно. Следам за ім зазірнуў і хлапец.

— Нешта бацька ў хату не ідзе,—сказаў ён.—Ці не загаварыўся з кім.

— А ты-ж не вышаў пасабіць яму.

— А што там? Кања распрыгці няцяжка, а сена-ж яму паклаў нанац.—І ён зноў узіраеца цераз акно ў двор, дзе мільганула бацькава постаць.—Ды вунь ён ідзе ўжо, нечага на вуліцу хадзіў.

Гаспадар увайшоў у хату, несучы на руцэ збрую.

— Людзі ў нас, каб іх маланка папаліла,—сказаў ён.—Ці яны баяцца, ці яны хочаць таго, чорт іх не разбярэ. Гэта-ж на вуліцу мяне Арцём паклікаў. Пытае, ці не чуў я пра тое, што на гэты раз палякі і да нас ужо дойдуць.

— Мусіць хочацца яму палякаў.

— Можа і хочацца, ці яго ўгадаеш. А ці хутка вячэра, Рыгор?

— А ўжо хутка.

— Добра, а то я есці захацеў, дый таварыш, відаць, празадаўся. Ты-ж, мусі быць, і не палуднаваў зусім?

— Што-ні-што еў, дзякую, у мяне ў мяшку харчы.

— Такія там, мусіць, харчы, што я і не бачыў, калі ты іх еў.

Мікода разуўся і мокрыя лапці ўскінуў на печ, а на ногі надзеў старыя, палапленыя боты.

Сын прынёс у хату і паставіў на стол міску з агурукамі. Мікода зараз-жа падняўся з лаўкі, адсунуў ад лаўкі трошкі стол і, паказваючы Мілоўскаму на кут, запрапанаваў лезеці за стол.

Сярод стала стаяла вялікая гліняная міска з агурукамі, а побач з ёй другая міска з бульбай.

— Еж, таварыш, харчы ў мяне не вельмі, так вось перрабіваюся патроху, то з агуркоў на капусту, то з капусты на агуркі.

— Нічога, добра.

— Ды яно нічога, я дужа люблю агуркі з бульбаю, асабліва расол. Так гэта насёрбаешся і сыт.

На комінку пачала абтухаць дагарэўшая лучына. У хаце ўраз пацямнела, па хаце замітусіліся цені. Тады ад стала пайшоў Рыгор і паклаў на комінак смалякоў.

— А як-жы ты нас спаць укладзеш?—запытаў гаспадар.—Куды каго?

— А куды хто хоча.

— Я на лаўцы магу пераспаць,—Мілоўскі скасіў вочы, пазіраючы на шырокую, у поўаршына, лаўку.

— На лаўцы халодна будзе і мулка.

— А са мной на палаці палезем,—запрапанаваў Рыгор.

— Там-то цяплей будзе.

— Ну, і добра, палезем.

Калі Мілоўскі даў згоду лезші на палаці, Рыгор смялей падаўся да яго і прыгледзеўся да значка ў Мілоўскага на кашулі. Ён выразна бачыў бліскучы, як-бы залачоны, вяночак і ў ім пяціканцовую зорку з чырвонай светлай эмалі, а на зорцы накрыж плуг і малаток.

— Што гэта ў цябе за значок? — асмеліўся запытальца Рыгор.

— Гэта? — Мілоўскі скіліў галаву і да значка крануўся рукой. — Гэта комуністычны знак.

— Вельмі прыгожы значок, — сказаў Рыгор і крануўся значка пальцамі. А плуг як самы сапраўдны.

Калі леглі на палацях спаць, Рыгор зноў пачаў гутарку пра значок.

— А скажы, — папрасіў ён, — значкі гэтыхя прадаюцца, ці іх так выдаюць комуністам?

— Прадаюцца.

— Я сабе купіў-бы, каб натрапіў у горадзе на іх. Я, ведаеш, усёроўна комуністам стану, каб толькі дазнацца ад каго, як і што.

— Аб чым дазнацца?

— Ну, як паступіць, куды...

— Гэта я табе ўсё раскажу, — абраўдаўся Мілоўскі. — Я акурат з'яўляюся інструктарам павятовага камітэта ком-самола. Ты пра комсамол не чую?

— Не-а...

Пакуль гаварыў Мілоўскі аб комсамоле, Рыгор ляжаў моўчкі, уважліва слухаючы кожнае слова. Слухаючы, ён прыжмуравае вочы, пазіраючы ў ніzkую столь, і бачыць перад вачыма сваю вясковую вуліцу і на вуліцы бачыць самога сябе сярод сваіх сяброў. Ён — комсамолец. Ён ідзе ў сваёй святочнай вітратцы, падперазаны папружкаю і ўвесы час абцягвае пад папружку кашулю, каб яна гладзей ляжала на грудзях, каб выразней відзён быў усім значок, які ў яго з левага боку на кашулі. Ён ідзе ў гэты раз без вінтоўкі, вінтоўка вісіць у хаце на круку над лаўкай. Самая сапраўдная вінтоўка, салдацкая.

— А як-же мне ў комсамол паступіць? — пытаецца Рыгор.

— Табе можна будзе, калі ты захочаш паступіць. У комсамол толькі буржуйскіх сынкоў мы не прымаляем, ды паўскіх розных, а табе паступіць лёгка, абы захацеў.

— Я хацеў-бы, калі можна, а сразу цяпер і паступіць пры табе. Баяцца я нічога не баюся, куды-б ні паслалі, — паспяшаўся ён запэўніць Мілоўскага.

— Толькі трэба, каб ты не адзін, каб яшчэ некалькі хлапцоў ці дзяўчат...

— А хіба і дзяўчат прымаюць?

— А чаму-ж не.

— Тады я пагавару з хлопцамі з сваёй хэўры. І дзяўчыну адну можа ўгавару... Я заўтра-ж з Кастусём пагавару. А колькі ўсяго чалавек трэба, каб ячэйку арганізаваць?

— Каб хаця трох на першы час.

— Трох я падгавару,—абрадваўся Рыгор,—Кастуся падгавару, Марылю, Міхала Сымонавага падгавару...

Унізе пад палацямі даўно спаў бацька, а Рыгор з Мілоўскім доўга яшчэ гаварыл поўшэнтам пра тое, калі яны збягруцца. Хацелася, каб хутчэй прайшла ноч. Заўтра-ж раніцою ён пойдзе і аб усім пагаворыць з Кастусём і з Міхалём. А пасля, увечары, і з Марыляй.

— Давай будзем спаць,—запрапанаваў Мілоўскі і, перавярнуўшыся на бок, падкурчыў пад сябе даўгія ногі.

— Добра, ужо-такі пара спаць.—і Рыгор гэтак сама перавярнуўся са спіны на бок, а галаву схаваў напалову пад коўдру: так лягчэй было кіраваць сваімі думкамі.

Назаўтра Рыгор прачніўся з тымі-ж думамі і, не ча-каючы снедання, пайшоў з дома. Снедалі без яго, без яго і палуднавалі, а прышоў ён дадому пад вечар ужо. З сабой прывёў яшчэ хлапца. Хлапец быў у вялікіх салдацкіх гамашах, ад якіх да самых каленъ ногі былі абкручаны зялёнімі абмоткамі. Увайшоўши ў хату, хлапец ад парога сказаў «дзень добры» і, прайшоўшы трошку ад парога, сеў адзінцом на лаўцы.

Сам-жа Рыгор сеў калі стала, непадалёк ад Мілоўскага. Сядзючы, зазірнуў у паперкі, якія ляжалі перад Мілоўскім, а тады паклікаў да сябе хлапца.

— Хадзі, Міхаль, сюды, чаго ты там адзін сеў?

— Мне і тут добра.—Хлапец сядзеў, украдкам паглядаючы з-пад ілба на Мілоўскага. Левай рукой трymаў на калене напалову ablэzлу, пашытую некалі з зайца, шапку.

— Ну, хадзі сюды,—зноў запрапанаваў хлапцу Рыгор і тады пачаў Мілоўскі збіраць са стала свае паперкі. Хлапец падняўся з свайго месца, перайшоў па хаце да лаўкі, на якой сядзеў Рыгор, і сеў побач з ім...

— Дзень добры,—сказаў да яго Мілоўскі і падаў яму руку. Хлапец пачырванеў і ў адказ нясмела падаў Мілоўскому руку канцамі абвяльных пальцаў.

— Ну як, згодзен ты паступіць у комсамол?

Хлапец яшчэ больш пачырванеў і нічога не сказаў. Адказаў за яго Рыгор.

— Ён згодзен, толькі не хоча, каб бацька абы гэтым да ведаўся.

— А бацька хіба не любіць комуністаў?

— Ні то што не любіць, але дужа ўсяго бацца і, калі ўведае, што ён паступіў у комсамол, будзе сварыца. Яму то ўжо значка нельга будзе насіць,—скончыў сваю думку Рыгор.

— Чаму не? Захочу і буду насіць, што ён мне зробіць?

— Правільна, чяма чаго баяцца...

— Ды я яго і не баюся, ён наогул такі сварлівы: абы з-за чаго будзе сварыца, абы прычэпка была.

У гэты момант у хату вярнуўся гаспадар. Ён прывёў з сабою яшчэ Сузона Каляду і Івана Пятровіча.

— Вось і ўвесь наш камбед,—сказаў ён.

— Усяго двое?

— А я трэці.

— А вы-ж старшыня сельсовета?

— Ну, дык што? Я і там і тут, так выбралі.

— Тады давайце пагаворым,—Мілоўскі пасунуўся далей за стол, а паміж ім і Рыгорам сеў на лаўцы Іван Пятровіч. Сузон-жа проста падышоў да стала і стаў, абалёршыся на стол локцем адной сваёй рукі.—З вашага совета пала-гаецца сто дваццаць пудоў хлеба і дзевяноста пудоў сена. Давайце зараз размяркуем, хто будзе здаваць, каб на сходзе доўга не валаводзіцца з гэтым. Я думаю чалавек на сем-дзесяць раскладзем і ўсё.

— Як на сем-дзесяць? У нас гэта не пройдзе.

— Чаму не пройдзе? Што вы законаў совецкіх не ведаеце?

— Законы то мы ведаем, толькі ў нас народ сам не згаджаецца, каб так здаваць развёрстку.

— Гэта правільна,—пацвердзіў Іван Пятровіч.—Спрабавалі мы некалі правесці такі парадак, каб развёрстку толькі багатыя плацілі, але на сходзе такі гвалт падняўся, што нічога і не зрабілі. То-ж і сёння будзе.

— Але гэта-ж няправільна.

— Ды канешне-ж няправільна, але што ты з імі, з тымі дурнямі, зробіш, калі яны самі за багатых плаціць бяруцца.

— Гэта не гадзіцца,—расцягваючы слова, сказаў Мілоўскі. Гэта не па-нашаму. Сёння трэба зрабіць па-іншаму. Хто ў вас самыя багатыя?—Ён узяў аловак і намерыўся запісваць.

— Ну хто, яны вядомыя: Давыдзюк Ахрэм, Шкрабат Мікіта, Кот Ермалай, Дзідзянюк Хвядос... Гэта самыя бага-

тыя, а за імі, троху ніжэй, Сапун Мірон, Арцём Піскун, Кот Халамей... Так што і ўсе, калі казаць пра багатых.

— Ды ўсе.

— Ну, дык вось на іх мы і раскладзем хлеб. На Да-выдзюка, на Шкробата, на Ката Ермалая і Дзідзянюка па дваццаць пудоў хлеба і па пятнаццаць пудоў сена, а на Сапуна, Ката Халамея і на Піскуну па трынаццаць пудоў з фунтамі хлеба і па дзесяць пудоў сена. Вось і ўсё. Правільна так будзе ці не?

— Чаму не?

— Правільна, толькі не згодзяцца нашы. Тыя крык падымуць, што ім адным плаціць, а нашы за іх руکі пацягнучы і за гэтакі парадак галасаваць не будуць.

Сузон стаяў над столом і аб нечым думаў, пазіраючы на запісы, зробленыя Мілоўскім. Пасля, як сказалі сваё і Мікода Жук і Іван Пятровіч, ён абазваўся, выказваючы ўголос свае меркаванні.

— А добра было-б, хлопцы, калі-б гэтак зрабіць, а? — Ён наказаў пальцам на паперку, на якой Мілоўскі запісаў сваё размеркаванне развёрсткі.

— Ды нядрэнна было-б, — згадзіўся і Мікода. — Толькі хіба зробіш што з нашым народам.

— Зробім. Вось пабачыце, што зробім. — Усміхаючыся, Мілоўскі падняўся з-за стала. — Можа пойдзем?

— А ўжо хадзем.

— Сход у вас дзе?

— У школе, у Івана Пятровіча, там раскашней, чым у хаце дзе.

Як прышлі да школьнага двара, там былі ўжо амаль усе вяскоўцы. Яны стаялі купкамі і на вуліцы, каля двара, і на самым дварэ. Калі Мілоўскі следам за Мікодам праходзіў з вуліцы на двор, мужчыны, якія стаялі ў вуліцы, гутарылі пра блізкую вясну.

— Цяпер яна ўраз, — сказаў адзін, — нахопіцца і тады толькі пасляеай араць ды сеяць.

— Наўрад ці будзе чым сеяць: усё-ж едуць, усё-ж дай ды дай...

Мілоўскі азірнуўся і змеціў того, хто сказаў апошнія слова. Быў гэта мужчына год сарака, росту сярэдняга, худашчавы, вызначаўся з усіх даўтімі, з вострымі кончыкамі, закручанымі ўгору светларусымі вусамі. Калі Мілоўскі азірнуўся, ён зразу змоўк і адварнуўся тварам да вуліцы.

У сярэдзіне ў памяшканні школы таксама было багата мужчын. Яны сядзелі на вузкіх і нізкіх вучнёўскіх лаўках

па два на лаўцы, трошку бокам, бо нельга было, седзячы праста, выцягнуць ног.

Да стала следам за Мілоўскім прайшоў і Мікода Жук і Іван Пятровіч, які выконваў абавязкі сакратара сельсавета, як самы пісьменны ў Шапятоўцы чалавек. Ён адразу ж сеў да стала і пачаў ачыняць аловак, рыхтуючыся пісаць пратакол. А Мікода адчыніў сход і запрапанаваў абіраць презідым. З месц на ягоную прапанову абазвалася некалькі галасоў. Назвалі ў презідыму Івана Пятровіча, Ката Халамея і самога Мікоду.

— Тады ідзі, Халамей, сюды, старшынствуй,—сказаў Мікода.

Да стала падышоў мужчына з даўгімі светларусымі вусамі, той, якога змеціў Мілоўскі на вуліцы.

— Хто ён такі?—запытаў паціху Мілоўскі, схіліўшыся да мікодавага вуха.—Нешта ён дужа на селяніна не подобны.

— А я і не ведаю, хто ён даўней быў. Сюды ён ужо ў рэвлююцию прыехаў да брата і сеў на пансскую зямлю. А за даўнейшим, відаць, служыў недзе.

Кот стаў за столом, і, азірнуўшыся спачатку на Мікоду, пасля на Мілоўскага, абвясціў парадак дня.

— Першае пытанне—бягучы момант; другое—здача харчразвёрсткі; трэцяе—аб двухтыднёвіку па паліву...

— І бягучыя справы,—падказаў нехта з месца з іроніяй.

— І бягучыя справы, зусім правільна,—згадзіўся Кот.—А больш як вы захочаце: калі ёсць дадаткі, ці змены, давайце.

— Хопіць і без дадаткаў.

— З час хопіць і адных даткаў,—зноў азваўся з месца нейчы іранічны голас.

— Даткаў-то з нас хапае,—падтримаў яго другі.—Толькі ведай—давай...

— Ладна, пасля паговорыще,—перабіў іх Кот.—Слова мае па бягучаму моманту прадстаўнік з горада, таварыш,—ён азірнуўся на Мікоду.

— Таварыш Мілоўскі.

— Я самы і ёсць,—Мілоўскі падняўся з зэдліка, зняў шапку і паклаў яе на стол, а на шапку паклаў паперку з тэзісамі свайго даклада.

Хвілін за дваццаць Мілоўскі расказаў пра апошнія наўны з фронта грамадзянскай вайны. Пакуль гаварыў аб вайне, сход слухаў пры поўнай цішыні. Але калі загаварыў, што фронту патрэбен хлеб, сена і паліва паравозам, што без хлеба Чырвоная армія не будзе мець сіл бараніць за-

ваёвы рэволюцыі, што без паліва паравозы не здолеюць да-  
стаўляць на фронт паяздоў са зброяй і войскамі і што хлеб  
сена і паліва павінен даць фронту тыл, па сходу хвалімі  
пайшла ціхая гамонка, у якой адчувалася нездавальненне.  
Сход, да якога ўжо не раз за апошнія паўтара гады прыхо-  
дзілі то па хлеб, то па сена, насцярожваўся, стараючыся  
үгадаць, ці багата давядзеца даваць на гэты раз. Даць  
трэба. Гэта шапятоўцы разумелі, бо побач, зусім непадалёк,  
была зямля, якая адваёўвалася дэесьці далёка на фронце.  
Але разумеючы гэта, хацелі, каб даваць давялося як мага  
менш.

— А ці багата даваць? — прарваўся са сходу голас.

— Сто дваццаць пудоў хлеба і дзесяніста пудоў сена.

— Ого!

— Ажно сто дваццаць!..

— У той раз здалі сто семдзесят, а цяпер яшчэ сто  
дваццаць, а калі-ж будзе годзе?

— Тады, таварышы, як белагвардзейцаў разаб'ем, — ад-  
казаў Мілоўскі. — А да ўсяго я лічу, што такім як ты, — звяр-  
нуўся ён да селяніна, якому адказваў, — няма чаго бедаваць.

— Чаму так няма чаго?

— Ты бядняк?

— Бядняк, ну і што?

— Бедната ў нас ад развёрсткі вызваляецца, развёрстку  
мы не бярэм з апошняга, што ў цябе, ці ў другога бедняка  
ёсць, а з таго бярэм, у каго лішкі ёсць.

— А тымчасам плоцім мы ўсе, — адказаў з месца Сузон  
Каляда. — У нас свае парадкі.

Сход насцеражыўся і змоўк, і раптам, з цішыні нехта, не  
ўцярпеўши, кінуў Сузону папрок:

— А ты-ж думаў, што я за цябе плаціць буду? Зямлі  
цяпер, слава богу, пароўну амаль маём, дык і плаціць  
кожны за сябе павінен.

— Яно-то правільна, што кожны за сябе, — адказаў Мі-  
лоўскі, — толькі няправільна, што ўсе павінны плаціць.

— Чаму-ж гэта так? — аж падняўся з месца той, што  
папракаў быў Сузона.

— А таму, трамадзянін, што адзін зямлю ўвесь век свой  
меў і жыў багата, а другі толькі пасля рэволюцыі зямлю  
атрымаў і багаццяў не нажыў яшчэ. Зямля ў яго бывае  
і ёсць, а каня або каровы глядзіш і няма. Дык чаму-ж гэта  
ён, не маючы з чаго, павінен плаціць столькі, сколькі і ты?

— А чаму-ж гэта я за яго павінен плаціць? А? Бач ты,  
да чаго дадумаліся?! — Селянін, ён увесь час стаяў, слуха-  
ючы тлумачэнне Мілоўскага, цяпер забегаў поглядам па

сходзе, шукаючы спачування, замітусіўся на месцы.—Як жа-ж гэта так? Што-ж гэта яшчэ за новыя парадкі?

— Ніякіх тут новых парадкаў няма, а ёсьце совецкі парадак, які ў вас не праводзіўся. А вы па гэтай справе ісваю беднату эксплаатавалі. Зусім няправільна, калі і бядняк плаціў ад зямлі, і багаты ад зямлі. Гэта вам не царскі подаці. Зямлі ў вас можа і пароўну быць, ды зямля—яна неаднолькавая, раз, ды маёмы у вас неаднолькавая, два, ды сям'я ў вас неаднолькавая...

— Тры,—падхапіў з месца Сузон.—І зусім таварыш правільна гаворыць, ага, зусім правільна. Возьмем, скажам, Давыдзюка Ахрэма і мяне. У яго гаспадарка спрадвечная, як цытадэля, двор, а ў мяне ні каня, ні будынкі, зямлю тую хоць зубамі грызі.

Сузона падтрымала яшчэ некалькі галасоў з розных месц, і тады падняўся на сходзе гоман і крык. Крычалі некалькі чалавек у пярэдніх радах, не згаджаліся плаціць развёрсткі па-новаму. Убачыўшы, што гоману гэтага так лёгка не сцішиш, Мілоўскі сеў.

— Няхай перакрычацца,—сказаў ён, усміхнуўшыся.

— Нічога не выйдзе,—нахінуўся Кот Халамей да Мілоўскага.—Несвядомы народ у нас, хоча плаціць па-старому, і я лічу, што прымушаць гвалтам да новага няма патрэбы.—За гэтым, не слухаючы, што адкажа Мілоўскі, ён з тым-жэ зварнуўся і да сходу. Як загаварыў ён, прыціхлі на хвіліну, слухаючы яго і тыя, хто крычаў, але з месца падняўся Мілоўскі і стаў калі стала пубач з Катом, а рукой паказаў Кату сесці на месца. Халамей зблянтэжана змоўк, але не сеў, стаяў і пазіраў на Мілоўскага, не разумеў, што той хоча зрабіць.

— Годзе, грамадзяне, час марнаваць. Ёсьце закон і крычаць няма чаго. Мы з камбедакам прыблізна вызначылі, хто будзе здаваць і сколькі хлеба і сена, і я прапаную гэта зацвердзіць.—Мілоўскі ўзяў са стала паперку.—На нашаму меркаванню развёрстку павінны здаць наступныя грамадзяне: Давыдзюк Ахрэм, Шкробат Мікіта, Кот Ермалай і Дзідзянюк Хвядос па дваццаць пудоў жыта і па пятнаццаць пудоў сена, а Сапун Мірон, Кот Халамей і Піскун Арцём па трынаццаць пудоў і пятнаццаць фунтаў жыта і па дзесяць пудоў сена...

Сход маўчаў.

— Вось нашая прапанова, за якую я і прашу галасаваць.

— А калі мы не хочам галасаваць?

— Чаму не хочаце?

— А таму, што няправільна.

— Калі няправільна мы каму вызначылі, давайце папраў-  
ляць будзем. Ну, каму мы няправільна напісалі?..

— Мне няправільна!—ад задніх радоў пайшоў да стала  
нізкі мужчына ў даўгім кажуху. З шырокага каўняра ка-  
жуха ледзь відзён быў ягоны невялікі круглы твар.

— А ты хто будзеш?

— Шкрабат Мікіта. Дзе-ж вы бачылі, каб аж дваццаць  
пудоў жыта ў адзін раз мне здаць? Сіл у мяне такіх няма.

— А ты што, дэядзька, бядняк?—Мілоўскі хітравата па-  
глядзе то на Мікіту, то на Сузона, які сядзіць непадалёк.  
Мікіта маўчыць, а Сузон усміхаецца ледзь прыкметна і кі-  
дае з месца:

— Дай бог кожнаму такую беднасць.

Тады Мікіта аглядаецца назад, шукае поглядам у радах  
Сузона, якога пазнаў па голасу. А сход маўчыць, шэп-  
чацца. Сход паспакайнеў, калі адчуў, што развёрстка ты-  
чынца не ўсіх, а толькі багатых, што не давядзеца, адбі-  
раць ад зярніт, пакінутых на самым дне ў дзежачы на на-  
сецне, некалькіх фунтаў, каб несці ў старшынёву клець зда-  
ваць іх; і, адчуўшы гэта, сход заўсіміхаваўся, нарыхтаваўся  
паслухаць мікітаву сварку з Сузонам. А Кот Халамей вышаў  
з-за стала і пайшоў ў заднія рады. Там ён скінуўся да Ах-  
рэма Давыдзюка і аб нечым доўга шаптаўся з ім. Мікіта-ж,  
знейшоўшы Сузона, прычапіўся да таго, як на допыце.

— Чаго ты ад мяне хочаш? Чаго да мяне чэпішся,  
во што?

— Хочу, каб ты збяднеў троху, каб са мной падраўняўся  
хоць троху.

— А ні дажджэш ты, каб я з табой роўным быў, во што.  
Ён маё багацце ўбачыў, хоча распарараджацца ім. Свайго  
нажыві, дый распарараджайся тады, во што.

— Пакуль там свайго дачакаешся, дык я лепш тваім  
буду распарараджацца.

— Не дажджэш ты!..

— Чаму не дажду? Ужо-ж даждаў, от-жа заплоціш  
дваццаць пудоў.

— Не, не дажджэш ты, каб я за цябе плаціў! Сам-жа  
ты здай дваццаць пудоў. Хітрун знейшоўся. Думае, калі  
камбед, дык і парадак тут наводзіць будзе.

— І навяду,—ускочыў з месца ўзлаваны Сузон.—Гэта  
было, што мы за вас усякі раз здавалі, фунтамі зносілі  
апошнімі, а цяпер годзе! Вы не хворы па дваццаць пудоў  
здаць. У мяне і мышаняці няма чым пажывіцца, а ў вас за-  
секі ад добра ломяцца...

— А ты ў маёй клеці быў? Ты ў мае засекі заглядаў?  
Можа там зярняці аднаго няма ўжо, во што...

— А дзе-ж яно падзелася? Хіба пахаваў?

— Ты!—Мікіта ірвануўся з месца, хацеў кінуцца да Сузона, але змечіў перад вачыма людзей і стрымаўся.— Ты, Сузон, маўчы, не граши богу. Я не злодзей, у мяне не краўзене дабро, каб з ім мне хавацца... во што...—Мікіта расплікнуў каўнер кажуха, адхінуў яго ад твара, намерыўся яшчэ нешта сказаць, але яму перашкодзіў Кот Халамей. Халамей падышоў зноў да стала і заняў сваё старшынёва месца.

— Ты памаўчы,—кінуў ён да Мікіты.—Сварыцца тут няма чаго, давайце лепш аб справе гаварыць будзем, каб як у ёй разабрацца.

— Справа ясная,—перабіў яго Мілоўскі.

— Не зусім, таварыш дарагі, ясная, адтаго вось і народ крычыць...

— Ды які-ж народ крычыць, калі і крычыць усяго адзін.

— Чаму гэта адзін?—крыкнулі з месца.

— Але-ж, чаму гэта ты думаеш, што адзін ён крычыць?

— Вось бачыш, таварыш дарагі, крычыць не адзін ён. Кожнаму зразумелым ёсць, што на семярых такога цяжару ўскласці нельга. Я згодзен, што беднату, канешне, патрэбна ад развёрсткі вызваліць, такіх, да прыкладу, як Сузон, як Ганорыкі, але-ж не ўсе ў нас такія, як яны, бедныя. Ёсць-же і такія, што могуць сёе-тое здаць. Вось, да прыкладу, Мікода Жук, хоць і небагаты, але і не такі ўжо бедны і тое-сёе можа здаць. Хіба няпраўду кажу?—уставіўся ён поглядам у Мікодаў твар.

— Калі-б давялося, дык што-ні-што знайшоў-бы.

— Ну, вось,—задаволена сказаў Халамей.—А такіх багата ў нас, большасць такіх...

— А ты за якую справу, грамадзянін, агітуеш?—устаўіўся яму ў твар Мілоўскі.

— Я за тое агітую, таварыш дарагі, каб больш праўльна было, каб не ўскладаць усёй развёрсткі на семярых толькі. Няхай яны можа і больш згадаць, чым іншыя, але-ж не па дваццаць, ды не па трынаццаць пудоў...

— Ну, гэты нумар не пройдзе!—Мілоўскі падняўся з месца.—Я думаю, што справа тут зусім ясная. Раскладаць на ўсіх няма чаго. А калі,—Мілоўскі ўзлавана зірнуў на Мікоду,—старшыня сельсовета хоча што-ні-што ўнесці, дык няхай здае да таго дадаткова. І нават прасіў-бы, хто можа, каб добрахвотна здаць хоць што-ні-што ў дапамогу нашай герайчнай Чырвонай арміі. Але гэта не ў лік ста дваццаці

пудоў развёрсткі, а звыш таго. Развёрстку-ж я прапаную зацвердзіць так, як вызначыў камбед. Хто за гэта, я прашу галасаваць.

З радоў паднялося было некалькі рук угару, але зразу-ж і зніклі. У цішыні па-асабліваму выразна прагучэлі спакойныя чыесь слова:

— Так, хітра прыдумаў, хоць і малады яшчэ. Ты і развёрстку здай, і ты да развёрсткі дай... Хітра...

— Іхныя галовы хітрыя,—згадзіўся другі.

— Я прашу, грамадзяне, аднаго з другім не змешваць,—зразумеў сваю памылку Мілоўскі.—Наконт дадатковай добраахвотнай здачы, я магу і зняць сваю прапанову, паколькі я гэтай прапановай адказваў старшыні сельсовета. Галасаваць я прашу толькі за першую прапанову, наконт развёрсткі. Вось і падымайце руکі, хто за яе.

На гэты раз паднялося толькі чатыры рукі. За развёрстку галасаваў Сузон Каляда, Мікода Жук, які сядзеў у прэзідымуме, і яшчэ двое, якіх Мілоўскі не ведаў. Іншыя не галасавалі.

— Та-ак,—працягнуў ён, здзівіўшыся, што ніхто больш не галасуе.—А хто супроць такой прапановы? Прашу тых падніць руکі. Супроць паднялося рук дзеяць, а рэшта зноў не галасавалі.

— Значыць і супроць не галасуеце?—уставіўся Мілоўскі поглядам у пярэдніх.

— Чаму? Вунь галасуюць,—кіўнулі галовамі на сход тყя.

— Ну та-ак,—зноў працягнуў Мілоўскі.—Значыць супроць галасуюць толькі тყя, каму вызначана здаваць развёрстку, ды яшчэ двое, відаць, з радні іхнай. Адным словам, як відаць, даводзіцца лічыць прынятай першую пастанову.

— Ды што, ты баламуціш там?

— Хто ў нас за старшыню сходу, Халамей, ці хто? Што-ж гэта?

— Прашу супакоіцца,—адказаў на выкрыкі Мілоўскі.—Старшыня тут ролі не іграе, калі вы не галасуеце... А старшынства я не адбіраю. Калі ласка, вядзіце сход, грамадзянін Кот.—Мілоўскі сеў на месца.

— Дык што-ж весці, калі не галасуе ніхто.

— Бо забыталі ўсё, не ведаем, за што галасаваць.

— Нічога не забыталі,—спакойна адказаў з месца Мілоўскі.—Усё тут ясней яснага.

— А чаму-ж ты не галасаваў за халамееву прапанову?

— Каб на ўсіх развёрстку раскладці?

— Але-ж.

— А таму, што прапанова гэтая не на карысць беднаце,

а на карысць багатырам вашым. Калі-ж за гэта папракаеце, я не пярэчу, няхай сабе і гэтая прапанова галасуецца. Калі ласка, стаўце на галасаванне сваю прапанову.

— Ну, добра, дык хто за яе, прашу падняць руки.

Але зноў паднялося толькі дзевяць руک.

— Ну? Што-ж вы цяпер скажаце—звярнуўся Мілоўскі да задніх радоў, з якіх раней крычалі і з якіх цяпер паднялося дзевяць рук.—Справа тут у вас, як відаць, не ў тым, што я некага заблытаў, а відаць у тым, што нехта некага байца і ад таго і не галасуе. Сам не галасуе, правільна робіць, бо не хоча на сябе долі развёрсткі браць, калі самому есці няма чаго, але і не галасуе за тое, каб багатыя плацілі, бо, відаць, байца іх. А баяцца няма чаго. Пара тая мінулася разам з царом, прыставам ды ўраднікам, калі бедната багатыроў баялася. Хто хоча да багатыроў падлізацца, няхай падлізаецца, а хто сапраўды бядняк, каму дорага рэвалюцыя, той павінен цвёрда голас свой мець, таму няма чаго баяцца...

— Ды мы і не баймся.

— Хто там каго байца?

— Ды ўжо-ж, мы не дзецы малыя, каб баяцца некага.

— А што-ж вы сядзіце так, што ні туды, ні сюды?— З месца раптам падхапіўся Мікода Жук.—Я ўжо сядзеў ды маўчаў, думаў, што з таго выйдзе, думаў хоць раз пасяджу ўжо так, адпачну хоць. Але-ж не даводзіцца пасядзець. Гляджу на вас, ажна прыкра робіцца. Ну, правільна, што ў нас такога не было, у тых разы ўсе здавалі, хоць з апошняга, але здавалі. І сапраўды, у Мікіты засекі ломяцца ад добра, а ён пуд за дзесяціну нёс і Сузон тое-ж нёс. Які-ж гэта парадак? А тут вам чалавек робіць як лепш, як след па правілу, а вы не галасуецце, ды яшчэ кажаце, што не байцёся іх! Аж слухаць такое нудна!

Па сходзе прайшоўся хвалямі гоман, у якім адчуваліся і галасы згоды і галасы нездаволення. Мікода сеў. За столом, разгублена паглядаючы то на Мікоду і на Мілоўскага, то ў заднія рады сходу, стаяў Халамей Кот.

— Галасуйце-ж!—запррапанаваў яму Мілоўскі.

— Што-ж галасаваць, калі ўсё галасавана?

— Галасуйце за прапанову камбеда.—Мілоўскі ўзяў слова і нанава прачытаў сваю прапанову.—Вось за гэта і галасуйце.

— Ну, давайце, калі так. Будзем галасаваць за ўсё нанава. Хто за першае, прашу падняць руки?

На гэты раз сам Халамей Кот налічыў за прапанову

камбеда аж семнаццаць галасоў. За іншае галасавалі ўсё тыя-ж дзевяць чалавек.

— Такім чынам, грамадзянне,—Мілоўскі падняўся з месца на гэты раз спакайней, як калі за ўесь вечар,—прынята першая прапанова. Грамадзянам, на якіх вызначана развёрстка, прапануеца заўтра-ж зранку здаць хлеб, завезці яго ў воласць, а сена здаць не пазней, як цераз тры-чатыры дні. Вось і ўсё.

— Не, не ўсё,—абазваўся з задніх радоў нейчы голас.—А колькі-ж галасавала а?

— Галасавала роўна ў два разы больш, чым за другія прапановы. Развёрстка прынята большасцю галасоў і ніякіх больш гаворак па гэтаму пытанню быць не можа.

— Ну, што-ж, грамадзянне,—ад сцяны падняўся і, выціраючы насоўкай лоб, пайшоў паміж радамі на сярэдзіну цяжкі лысы чалавек.—Раз такія парадкі пайшлі, што адзін за ўсіх здаваць павінен, хоць за гэта і не галасуе ніхто, няхай будзе так.—На сярэдзіне ў праходзе ён спыніўся.—Здадзім і сваю долю і за ўсіх згадзім, раз ужо так пала-гаецца. А мы думалі, што пры совецкай уладзе больш спра-вядлівасці будзе.—Ён пакланіўся злёгку ў бок да презі-дыума і пайшоў да дзвярэй. За ім падняліся ісці і Мікіта Шкробат і Давыдзюк, а пасля і Арцём Піскун.

— Чакай ад іх справядлівасці,—закрычаў, праціскаючыся паміж людзей, Мікіта.—У старыя часы дык яны ха-дзілі ды крычалі пра справядлівасць, аж аказваецца вось яна якая іхная справядлівасць: каб самім нічога не даваць дзяржаве, а каб нехта за іх даваў, во якая іхная справядлі-васць.—Захінуўшыся поламі кажуха, ён следам за Давы-дзюком вышаў са школы.

— Няхай ідуць, без іх лепш будзе,—сказаў Мілоўскі ўголос.—А гэты, што першым гаварыў, хто такі?—запытаў ён у Халамея.

Халамей запытання як-бы не пачаў, не адказаў на яго. Здзіўлены крыху гэтым, Мілоўскі зірнуў падазрон на Ха-ламея і перапытваць не стаў.—«Пра цябе самога запытаць у юаго-небудзь варта»,—падумаў ён, прыпомніўши хала-меевы слова, кінутыя там на вуліцы.

Назаўтра, як ледзь развіднела, Мікода пайшоў загадваць, каб везлі ў Пагулянку развёрстку, каму вызначана, і пасля снедання паехаў у воласць, а Мілоўскі застаўся ў Шапятоўцы. З Рыгорам, старшынёвым сынам, ён умовіўся, што ўдзень збярэцца моладзь і можна будзе арганізаваць у Шапятоўцы комсамольскую ячэйку. Сход сабраўся пад по-лудзень. Перад сходам прышоў дадому па Мілоўскага Ры-

гор, а з ім Ганорык Міхаль і яшчэ адзін хлопец, якога Рыгор назваў па прозвішчу Шкробатам. Рыгор паціху паведаміў Мілоўскаму, што сход будзе ў іхным таку, куды і збираецца моладзь.

— Чаму ў таку?—здзівіўся Мілоўскі.

— Каб бацькі не ведалі. Там такія хлапцы прышлі, што калі-б бацькі даведаліся, папрыбівалі-б да смерці.

— Дык усёроўна-ж некалі даведаюцца.

— Тое тады будзе, а пакуль што трэба, каб не ведалі.

Мілоўскі хуценька ўскінуў на плечы шынель і пайшоў за хлапцамі. Цераз хвіліны дзве яны былі ў таку. Там іх чакала адзінаццаць чалавек моладзі. Сярод усіх было і дзве дзяўчыны. Хлапцы сядзелі і на варотніцы, і на адгародцы з бярвён, якая аддзяляе ток ад прысценка, куды ссыпаюць мякіну, і на дошцы, якую паклалі адным канцом на адгародку, а другім на варотніцу, і на парозе еўні. Хлапцы асобныя курылі, перакідваліся жартамі і рагаталі, а дзяўчата моўчкі, поруч, стаялі каля сцяны адразу за варотамі, так, што Мілоўскі заўважыў іх не зразу як увайшоў у ток. Павітаўся Мілоўскі з прысутнымі, агледзеў іх і ўсміхнуўся.

— Усёроўна як на нелегальны сход мы сышліся, каб ніхто і не ведаў.—Перад ім былі хлапцы год па пятнаццаць, семнаццаць, і старэйшым самым быў Рыгор. Быў ён, як заўважыў Мілоўскі, і самым аўтарытэтным. Яго слухаліся.—А ці ўсе таварышы ведаюць, чаго сабраліся?—звярнуўся Мілоўскі да Рыгара.

— Усе.

— Ведаем,—падтрымалі яго хлапцы.

— У такім разе давайце пачнем сход. Я думаю, што павестка дня ў нас такая будзе: бягучы момант—першае, і другое—арганізацыя ячэйкі КСМ, ну і бягучыя справы. Вось і ўсё. Я пра ўсё раскажу сам, але нам трэба напісаць пратакол нашага сходу, каб усё запісаць. Ёсьць у вас хлапцы, якія ўмеюць пратакол пісаць?

— Кастусь Шкробат напіша, ён часам на сходах пісаў. Іван Пятровіч яму паказваў.

— Ну, тады давайце яго абярэм за сакратара, а яшчэ каго-небудзь за старшыню.

— За старшыню Рыгора Жука.

— Ага, яго трэба.

— Давайце Рыгора. Усе за яго?—Мілоўскі дастаў з кішэні свой блок-нот і перадаў Кастусю.—Пратакол на гэтым і піши. На вось і аловак. Тады давайце пачынаць і я расскажу вам, таварышы, у дакладзе па бягучаму моманту аб нашым міжнародным становішчы...

Гаварыў Мілоўскі прыўзнята, з пафасам, і з пафасам скончыў сваю прамову.

— Па гэтаму дакладу,—сказаў ён,—у нас можа быць са-  
мая кароткая пастанова, каб, прыняўшы да ведама даклад,  
усімі сіламі падтрымліваць рэвалюцыйны рух і совецкую  
ўладу. А цяпер, калі будуць пытанні ў каго па дакладу, за-  
давайце мне, а не, я аразу перайду да другога—пра арга-  
нізацыю Комуністычнага саюза моладзі.

Пытанняў не было. Як змоўк Мілоўскі, дэяўчата зноў  
зашапталіся, а хлапцы заварушыліся на сваіх месцах. Хто-  
ні-хто з іх падняўся з месца і стаў каля сцяны.

— Значыць няма пытанняў?

— Няма.

— Тады пяройдзем да другога даклада.

Нядоўгім быў і другі даклад Мілоўскага, але па дру-  
гому дакладу пытанні былі. Першае пытанне нясмела, ціхім  
усхваляванным голасам паставіў сакратар сходу Кастусь  
Шкробат.

— Ці могуць комсамольцаў паслаць на фронт?—запытаў  
ён і азірнуўся навокал. Мілоўскі не зразумеў, ці то ён ба-  
іцца, каб хаця не паслалі яго на фронт, ці то хоча таго.

— Калі хто захоча паступіць у Чырвоную армію, ён  
змога паступіць, калі яму будзе восемнаццаць гадоў.—  
Адказаў і ўставіўся поглядам у Кастуся. Кастусь пачыр-  
ванеў.

— А маладзейшым хіба не можна?

— Маладзейшым?—Цяпер Мілоўскі зразумеў Кастуся.—  
Калі становішча на фронце было цяжкое, комсамол абвіш-  
чаў сваю мабілізацыю, тады ішлі і маладзейшыя. Такая  
мабілізацыя была з восені неяк. Можа быць і яшчэ.

— А! калі мы захочам спектаклі наладзіць,—запытаў  
другі хлапец.—Нам можна будзе гэта?

— Ага, і пасля ці дадуць нам з горада кніг?—падхапіў  
пытанне трэці.

— Спектаклі? Калі сілы ў вас на такое хопіць, зрабіце  
ласку, наладжвайце. Гэта і будзе дапамагаць выхаванию  
моладзі. Тоё-ж і з кніжкамі. Я думаю, што ў бягучых спра-  
вах мы паставім пытанне пра арганізацыю ў вас драматыч-  
нага гуртка, харавога і бібліятэкі, для якой папросім кніг  
у павятовай арганізацыі. За ўсімі справамі трэба будзе ка-  
мандыраваць у павятовую арганізацыю старшыню бюро,  
якога мы выберам сёня.

На гэтым пытанні скончыліся, а яшчэ цераэ некалькі  
мінут была вычарпана і ўся павестка дня. Тады Мілоўскі  
перед тым, як абвясціць запіс у комсамол, запрапанаваў

Кастусю прачытаць пратакол, каб зацвердзіць пастановы, якія ён прапанаваў прыняць па кожнаму пытанню. Кастусь падняўся з месца, на якім сядзеў, вышаў на ток, стаў там непадалёк ад Мілоўскага і пачаў чытаць напісаное.

— Пратакол агульнага сходу моладзі вёскі Шапятоўкі,— чытаў ён,—Пагулянскай воласці, які адбыўся дваццаць трэцяга сакавіка тысяча дзесяцьцьсот дзевятнаццатага года пад кіраўніцтвам інструктара павяткомячэйкі таварыша Мілоўскага. Прысутнічала чатырнаццаць чалавек моладзі гэтай вёскі. Старшынёй сходу быў абранны Рыгор Жук, а сакратаром Кастусь Шкробат. Павестка дня: першае—бягучы момант, другое—арганізацыя ячэйкі КСМ і трэцяе—бягучыя справы. Слухалі: даклад інструктара павяткомячэйкі таварыша Мілоўскага аб бягучым моманце, у якім указаны становішча рабочага класа ў сучасны момант. Пры гэтым таварыш Мілоўскі абмяняваў жыщё рабочых і сялян у дарэволюцыйны час, ход рэвалюцыі і важнасць сплочанасці рабочых і сялян. Пастанавілі:—даклад таварыша Мілоўскага прыняць да ведама і ўсімі сіламі падтрымліваць рэволюцыйны рух і совецкую ўладу...

Па другому пытанню, аб арганізацыі ячэйкі КСМ, таварыш Мілоўскі высветліў, які ўдзел павінна павінна,—Кастусь прыпыніўся на момант.—Гэта я тут два разы адно слова напісаў.

— Нічога, чытай далей.

— Я пасля выкэрэслю... Так... Які ўдзел павінна прыматаць наша рабоч-сялянская моладзь у сучасным рэволюцыйным руху, як успрыемніца ўсіх пладоў гэтага руху. Затым паказаў на тыя жорсткасці, якія можна чакаць у жыцці, калі пераможа нас буржуазія і, урэшце, якую перамогу можна атрымаць, калі мы будзем дзейнічаць арганізавана. Пастанавілі:—даклад таварыша Мілоўскага прыняць да ведама і звярнуць сур'езнную ўвагу на тое, каб мы, як сяляне, прымалі большы ўдзел у рэволюцыйным руху, для чаго пастанавілі зрабіць запіс усіх, хто жадае паступіць у арганізацыю ячэйкі КСМ у вёсцы Шапятоўцы, Пагулянскай воласці. Запіс зрабіць ту-жа на сходзе. Выбраць бюро ячэйкі ў складзе трох чалавек, прычым выбранымі аказаліся: старшынёй бюро Жук Рыгор, членам Міхаль Ганорык і сакратаром Кастусь Шкробат. Даручыць бюро ячэйкі правесці далейшы запіс жадаючых быць перадавымі і прыкладнымі грамадзянамі Совецкай рэспублікі ў ячэйку КСМ.

У бягучых справах паднята пытанне пра арганізацыю драматычнага гуртка і харавога і пра арганізацыю біблія-

тэкі і пра забеспячэнне наогул літаратурай арганізаванай ячэйкі для выхавання моладзі і членаў ячэйкі ў духу часу і партыі. Пастанавілі:—гурткі арганізаваць як драматычны, таксама і харавы, і арганізаваць бібліятэку, прадбачачы, каб у далейшым перанесці ўсю работу ў былы пансki дом. Прасіць аб гэтым у вольвянкома і волкомячэйкі, а павятовую арганізацыю прасіць, каб адпусціла для нашай ячэйкі магчымую колькасць літаратуры, для чаго і камандыраваць у горад нашага старшыню бюро, таварыша Рыгора Жука, а таксама даручаеца таварышу Жуку атрымаць агульныя паказанні для нашай ячэйкі...

Кастусь скончыў чытаць пратакол і пайшоў да месца, на якім раней сядзеў.

— Здо-о-рава напісаў,—зауважыў нехта з хлапцоў.

— Так, добра напісаў,—згадзіўся Мілоўскі.

— І нічога не прапусціў, галоўнае.

Кастусь пачырванеў і моўкі сеў.

— Цяпер,—звярнуўся да яго Мілоўскі,—ты ў пратакол запіши ўсіх, хто жадае быць комсамольцамі.

— Я сябе першым запішу,—адказаў Кастусь і схіліўся над пратаколам.—А цяпер каго?—падняў галаву і ўставіўся поглядам у прысутных.

— Пішы мяне,—узлаваў як-бы Рыгор Жук,—Міхаля пішы, Самуся, Ёську, Марылю сваю, Аксану.

— А яны ўсе згодны?—перабіў Рыгора Мілоўскі.

— Вядома, што згодны, а то чаго-б яны пайшлі сюды?

— І дзяўчаты згодны?—Мілоўскі кіўнуў да дзяўчат гала-вою і ўсміхнуўся.

— Згодны.

— Тады пішы, таварыш Шкробат!—і змоўк, чакаючы, пакуль Кастусь скончыць запіс.—А цяпер, паколькі ўсе мы комсамольцы, давайце праспяваем «Інтэрнацыянал».

Мілоўскі кашлянуў і запеў. Да ягонага голаса далучыўся ня смела яшчэ нейчы і за ім адразу некалькі таласоў яшчэ. Галасы мацинелі, выраўніваліся і рабіліся смялейшымі і, калі загучэлі на поўныя грудзі, у іхным агульным струмені Мілоўскі адрозніў дзяўчочыя. Нейкі час яны, ня смелья, губі-ліся ў галасах хлапцоў, а пасля ўзняліся над імі, загучэлі па-незвычайнаму ўрачыста і ўпэўнена і павялі за сабою песьню.

Каб у злучнасці братнай  
Падняўся людскі род.

Галасы змоўклі, але яшчэ момант усе стаялі, не скрана-  
ючыся з месца.

Вакол Мілоўскага і Кастуся стаўпіліся цяпер усе. Падышлі бліжэй і дзеячы. Разыходзіцца не хацелі. Адбылося нешта вялікае і незвычайнае. Ніхто з іх не ўяўляў, у чым яно прайвіцца заўтра, цераз некалькі дзён або тыдняў, але усе разумелі, што з гэтага моманту пачнецца нешта новае. І адтаго і ў думках кожнага і ў кожнага на твары ляжалі сляды і незвычайнай усхваліванасці і незвычайнай урачыстасці.

— Вось каб нам ды той панскі дом,—ціха выказаў сваё пажаданне Рыгор.—Там-бы мы сабе клуб зрабілі-б.

— Там усё можна зрабіць,—гэтакім-жа ціхім голасам падтрымаў яго Кастусь.

— Я ў воласці пагавару пра гэта. У доме ніхто не жыве?

— Ды ніхто пакуль што не жыве, але Халамей Кот мяркуе туды перабрацца.

— А што, у яго хаты няма?

— Хаты то няма. Але ён-жа не бядняк. Ён чорт ведае адкуль прыехаў, невядома кім яшчэ быў?

— Гэта той, што ўчора на сходзе старшинёю быў?

— Ага.

— Ну, то яму не ўдасца туды перабрацца. Я пра гэта пагавару. Думаю, што выканком пярэчыць не будзе.

— Каб-жа не пярэчыў, а то-ж так вось і збірацца няма дзе. У хаце зблрэшся, дык з хаты выганяць, не захоча ніхто, каб поўную хату гразі яму нанеслі. А там самі даглядалі-б, там-бы ніхто не перашкаджаў нам.

— Нічога, зробім,—супакойваў Мілоўскі.—Я вазьму ваш пратакол і буду прасіць, каб выканком належную пастанову вынес... Можна будзе нават і ў павяткому пагаварыць. Я то буду там яшчэ не хутка, але таварыш Жук, як пойдзе, я запіску з ім пашлю, каб адтуль у выканком паперку напісалі належную.

Цераз чатыры дні, яшчэ з самага ранку, Мілоўскі выбраўся ісці ў Кірпатаўку, а Рыгор у горад. Рыгору Мілоўскі даў адрес павятовай арганізацыі і, як і абязаў, сваю запіску да сакратара павяткому, у якой пісаў пра неабходнасць перадачы шапятоўскай ячэйцы былога пілащэўскага дома. Акрамя гэтай запісکі Рыгор нёс з сабою ў горад і копію першага пратаколу сходу шапятоўскай моладзі, на якім была аргнізавана ячэйка. Усе паперы, каб не згубіць іх, Рыгор паклаў у канверт і з канвертам засунуў у глыбокую нутраную кішэнь сваёй паддзёўкі. У дарозе, ідучы гасцінцам да горада, Рыгор час ад часу здымалі рукаўцу і голай рукой абмацаў у кішэні канверт, правяраючы, ці ляжыць ён на месцы.

Яшчэ стаялі ніскія, драўляныя хаткі з пазачыннымі ажаніцамі, калі ўвайшоў Рыгор на забрукаваную гарадскую вуліцу.

Яшчэ толькі распальваў горан у кузні каваль, і Рыгор, упершыню папаўшы ў горад, падышоў да цёмных адчыненых дзвярэй кузні, каб запытаць пра патрэбны адрес.

— Ага... Гэта вашага былога пана дом тут блізка ў садзе, убачыш, як будзеш ісці,—кажа каваль, выслухаўшы яго.—Каля дома такая, з белага, жанчына стаіць. От за той дом, як пройдзеш два кварталы, павяртай налева каля саду, а за рогам зноў направа квартал і выйдзеш на Гога-леўскую. На ёй сабор у канцы ўбачыш, злева.

— Дзякую, я цяпер знайду. Бывайце здаровы,—прашчаецца Рыгор.

— Бывай здароў.—І каваль яшчэ доўга стаіць на дварэ, пазіраючы ўслед Рыгору, бо насустрач таму з горада едзе даўгі абоз фурманак. Разглядаючы фурманкі, спыняеца, сышоўшы з вуліцы на замошчаны дошкамі тратуар, Рыгор. На фурманках драўляныя скрынкі, маленькія і вялікія, побач ідуць, з вінтоўкамі на плячах, чырвонаармейцы. Ідуць яны купкамі па некалькі чалавек і шумна гутараць. Абоз ідзе доўга, і, стаміўшыся глядзець на яго, скранаеца з месца і ідзе далей Рыгор. Хутка ён бачыць у садзе, з правага боку ад сябе, былы панскі дом і каля дома белую постаць жанчыны. У руках жанчына трymae белы даўгі шалік, якім закрыла левую палову грудзей, адна рука яе, левая, ляжыць акурат на грудзях. Другой рукой яна, нахіліўшы ледзь-ледзь уніз галаву, трymae шалік скамячыўшы яго ў жмені, над каленам правай ногі. Канец шаліка абарнуўся па назе і абвіс дзесьці ззаду ажна да пят. Побач стаіць высокая, вышэй ад жанчыны, вузкая будка з дошчак. Каля дома то ў адзін, то ў другі бок па садзе ходзіць вартавы чырвонаармеец. Рыгор прыцішае крокі, разглядаючы вартавога і дом, і мармуровую белую постаць жанчыны, пасля зноў ідзе па-звыкламу шпарка.

Яшчэ цераз хвілін дванаццаць Рыгор спыніўся перад высокім ганкам двухпавярховага чырвонага дома. Над шырокімі, у дзве палавіны, дзвярыма вісела патрэбная Рыгору шыльда. Усё было як след. Быў на рагу, на круглай бляшцы, і патрэбны сямідзесяты нумар, але Рыгор не пайшоў адразу ў дзвёры, нават не ступіў на парог, а пайшоў па тратуару каля дома, заглядаючы ў вокны. Вокны высока над зямлёй, і цераз іх, за памутнелымі шыбамі, можна ўбачыць толькі палову столі і самы верх супроцьлеглай сцяны. Рыгор ідзе паўз увесь дом ажна да брамы. Брама адчынен-

на, і ён бачыць у дварэ цэлую группу чырвонаармейцаў каля аўтабраневіка, але не ведае, што гэта за машина, і доўга стаіць супроць брамы, дзівячыся здалёк на машину. Збоку рыпнулі дзвёры. На парозе павяткома, вышаўшы адтуль, спыніўся малады ніzkі, круглатвары хлапец. Рыгор як убачыў яго, адразу пайшоў да дзвярэй, павітаўся.

— Гэта тут комсамол, таварыш?

Круглатвары хлапец падняў галаву ўгару, дзе шыльда, як-бы хацеў праверыць, ці сапраўды стаіць ён каля комсомольскага павяткома.

— Тут. А ты, таварыш, адкуль?

— З Пагулянскай воласці, з вёскі Шапятоўкі.

— Комсамолец ты?

— Комсамолец, старшыня бюро. Вось у мяне пратакол.—

Рыгор палез у кішэнь паддзёўкі і дастаў адтуль канверт.

— А даўно вы арганізавалі ячэйку?

— Яшчэ нідаўна.

— А як-ж вы да комсамола дадумаліся, самі, ці хто расказаў вам?

— А ў нас таварыш Мілоўскі, ён і расказаў усё мне, а я іншым, гэтак і сабраў хлапцоў.

— У вас, значыць, Васька Мілоўскі?

— Ага...

— Ну, то хадзем наверх, да сакратара. Ты яму раскажаш усё і перадасі свой пратакол.—Круглатвары завярнуўся, адчыніў дзвёры і пайшоў утару па вузкай і крутой драўлянай лесвіцы. За ім, хвалючыся, паспяшаў Рыгор, цяжка ступаючы вялікімі гамашамі па скрыпучых сходнях.

Угары, на пляцоўцы, круглатвары зноў адчыніў дзвёры і пусціў наперад ад сябе Рыгора. Перад Рыгорам вялікі пакой з чыстай пафарбованай падлогай. Сцены абаўбіты цёмнымі шпалерамі. На шпалерах бліскучыя краплі, лініі. Каля сцен мяккія, абаўбітыя аксамітам, крэслы. Насупроць вокан, каля сцяны, вялікі люстэрак. Убачыўшы сябе ў люстэрку, Рыгор адварнуўся і стаў, трymаючы ў руцэ торбу. Другой рукой зняў з галавы шапку. Тымчасам круглатвары адчыніў яшчэ адны дзвёры і азірнуўся назад. За яго плячыма Рыгор убачыў некалькі галоў, схіленых над широкім столом. Тады, як нёс, паклаў торбу на падлогу каля крэсла, а з шапкай пайшоў за дзвёры ў седні пакой.

— Таварыш прыехаў з Пагулянскай воласці,—сказаў круглатвары, паказваючы кіуком галавы на Рыгора.—У іх там Васька Мілоўскі, ён і пасабіў хлопцам зарганізацца.

Рыгору цераз стол, падняўшыся з крэсла, падаў руку

плячысты хлапец. Пасля гэтак-жа павіталіся і іншыя і селі каля стала, а дзяўчына тонкая, востраносая, з падстрыжанымі сукрыстымі валасамі на невялікай галаве, стала каленкамі на мяккае крэсла і абапёрлася локцямі на стол, на якім ляжалі кучкай толькі што прынесенны аднекуль кніжкі.

— Як тваё прозвішча?— запытаў у Рыгора той, што першым павітаўся з ім.

— Жук. Рыгор Жук.

— Тады раскажы, таварыш Жук, з чым ты прыехаў да нас, з якімі навінамі?.. Мілоўскі, значыць, у вас? Ну, як ён?

— А нічога. Як прыехаў, спыніўся ў нас, мой бацька старшынёй у сельсовеце, а ноччу расказаў мне ўсё пра комсамол. Я тады пераказаў ўсё сваім хлапцам, а ў нядзелю сабраліся і арганізавалі ячэйку.

— Колькі-ж чалавек у вашай ячэйцы?

— Чатырнаццаць пакуль што.

— Чатырнаццаць?— здзвіўся сакратар.— А Мілоўскі падрабязна расказаў вам пра комсамол? Гаварыў ён, што можа комсамольцам давядзеца ісці на фронт?

— Аб усім гаварыў.

— І вы не байцяся, калі давядзеца ісці?

— А чаго-ж баяцца?— Рыгор патупіў вочы ўніз і пачыраванеу.— Баяцца нам няма чаго.

— А калі на фронце заб'юць?— падхапіла востраносая і ўпёрлася поглядам у Рыгора. Рыгор адчуў на сабе яе погляд і, падняўшы галаву, зірнуў проста ў твар ёй.

— Заб'юць? Тады будзем забітымі, а пакуль тое будзе, пажывем,— асмялеў ён, змеціўшы, што хлапцы ветліва ўсміхаюцца.

— А як бацькі не пусцяць на фронт?— дапытвала востраносая, і Рыгор злаваў на яе, але адказваў.

— Мы не малыя, не дзецы мы, каб нас бацькі не пускалі.

Хлапцы зноў ветліва ўсміхаліся, а сакратар сказаў да дзяўчыны.

— Ты, Гэлька, лепш пра дзяўчат запытай, а не пра страх перад бацькамі. Ці ёсьць у іхнай ячэйцы дзяўчата?

— Ёсьць, ажна дзве: Шкробат Марыля і Каляда Аксана.

— Ну, вось, бачыш! Ажна дзве дзяўчыны ў ячэйцы. Гэта здорава,— усміхнуўся сакратар.— Малайцы. Добрая ячэйка будзе. А хлапцы вашы хто, беднякі?..

Рыгор падрабязна расказаў пра кожнага ў паасобку і, калі скончыў, сакратар зноў пахваліў ячэйку.

— Малайцы, цяпер працуіце толькі. Як і што рабіць, вам Мілоўскі пакажа, я яму напішу аб гэтым.

— У нас тут яшчэ адна просьба ёсьць,— разгарнуў урэшце

свой пратакол Рыгор і прачытаў пастанову па пытанню аб арганізацыі гурткоў і бібліятэкі.

— Добра, мы дадзім троху і кніг і плакатаў. Падбяры ім,—сказаў сакратар да круглатварага.—А пасля будзем дасылаць і кнігі, і газеты поштай, і ўсе нашыя паказанні, інструкшны. А ўжо, калі давядзеца хоць каму з вашых у горадзе быць, няхай абавязкова заходзяць, мы заўжды перададзім тое-сёе.

— Добра. І яшчэ ў нас просьба адносна панскага дома, каб нам дазволілі ў ім збірацца і адчыніць сваю бібліятэку. Аб гэтым мы і ў пратаколе напісалі, і сам таварыш Мілоўскі да вас сюды запіску напісаў, каб падтрымалі нас. Запіска—вось яна,—Рыгор разгарнуў блакнотны лісток і падаў сакратару.

— Добра, мы гэта зробім. З гэтым таварышам,—сакратар паказаў на круглатварага,—ты сходзіш да старшыні павятовага выканкома. Ён напіша Пагулянскаму волвыканкому, каб дом перадалі вам пад клуб і бібліятэку. Толькі на вас, таварыш Жук, на цябе асабіста і на ўсю ячэйку ляжа адказнасць за дом. Вы будзеце адказваць, калі ў доме хоць што-небудзь паломіцца, або будзе папсанана. Дом—гэта народная маёма.

— Мы-то яго даглядзім, калі нам аддадуць, а вось, калі не аддадуць, дык у ім паселяцца розныя і тады ўжо народнага там мала будзе.

— Пасяліцца там ніхто не паселіцца, калі дом аддадуць пад клуб. А што аддадуць, гэта факт, я зараз-жа напішу просьбу да таварыша Андрэя. І з запіскай сходзіць у выканком адзін таварыш Каплан,—сакратар кіёнуў галавою на круглатварага.—А мы з табой яшчэ пагутарым.—Мішка, схадзі, брат, да таварыша Андрэя, зрабі гэнную справу для іх, а я пагутару яшчэ з таварышом Жукам. Ты калі, таварыш Жук, мяркуеш дадому пайсці?

— А сёння-ж і пайду, каб да ночы хоць у Пагулянку патрапіць.

— Ну, добра. Дык ты, Мішка, ідзі ў выканком зараз-жа.

Каплан пайшоў з пакоя, а за ім лайшлі і астатнія, захапіўшы са стала кніжкі і згорнутыя ў трубку плакаты. У пакоі застаўся Рыгор і сакратар павяткома.

Гутарка сакратара з Рыгорам цягнулася аж пакуль прышоў з выканком круглатвары Каплан. Ён прынёс адтуль паперку, у якой прапанавалася Пагулянскаму волвыканкому арганізаваць у быдым панскім даме клуб і бібліятэку, і перадаў паперку Рыгору. Пад лахай Каплан прынёс вялікую пачку кніг і газет і скрученыя ў трубку плакаты.

— Гэта я ў «Цэнтрапячаці» выпрасіў для вашай бібліятэкі. А цяпера пайду з нашых адбяру яшчэ. Ато хадзем разам. Вы скончылі гутарку?—Каплан уставіўся ў сакратара сваімі велікаватымі, ледзь выпуклымі вачымі.

— Скончылі, можаце ісці адбіраць кніжкі. Ты яму не шкадуючы дай, няхай чытаюць.

Рыгор падняўся з крэсла і падаў сакратару руку.

— Бывайце здаровы.

— Бывай здароў. Хлапцам сваім і дзяўчатам перадай ад нас комсамольскае прывітанне. А як-жа ты кнігі паня-сеш?—запытала ён, убачыўшы, што Рыгор бярэ кнігі пад паху.

— У мяне торба ёсьць, я іх пакладу ў торбу, а плакаты ў руцэ панясу.

За дэвярыма Рыгор узяў з падлогі торбу і пайшоў за Капланам у пакой, у якім стаялі дзве шафы і вялізны круглы стол пасярэдзіне. На стале ляжалі газеты. Газеты, даўнія ўжо, ляжалі і на падлозе. Там-же ляжалі грудкамі і кніжкі. Кніжак было поўна і ў шафах. Рыгор задзвіўся на такую колькасць кніг і абрадаваўся, што прынясе адразу дадому такую колькасць. Ён развязаў сваю торбу, ежу пераклаў з торбы ў бакавыя, прыштыя, як у фрэнчы, зверху кішэні паддзёўкі, ад чаго яны яшчэ больш ната-прыліся, а ў торбу, выцерушыўшы з яе сабе на шапку хлебныя крошкі, паклаў кніжкі, і тады адразу разгубіўся. Ад кніжак торба была зусім амаль поўнай. Пакладзі яшчэ некалькі і ўсё, больш нічога туды не ўлезе. А Каплан стаў на калені ў куце перад кніжкамі, пачаў перабіраць іх, ад-кладаючи на бок тыя, што меркаваў аддаць для Шапятоў-скай ячэйкі. Да яго падышоў і спыніўся побач, схіліўшыся над кнігамі, Рыгор. На кнігі ён пазіраў абрадавана і разгублены, не верачы яшчэ, што ўсё гэта будзе ў іх у ячэйцы. Ён браў кнігі ў руکі, перагортваў іх, перачытваў загалоўкі і асцярожна клаў назад. Калі калі ног у яго вырас высокі грудок кніг і Каплан падняўся з кален, Рыгор моўчкі уставіўся ў ягоны твар.

— Гэта вам,—сказаў Каплан.—Бяры і складвай.

— Але яны ў торбу не ўлезуць. Я думаю,—небагата будзе. Можа абора якая знайшлася-б у вас тут? Я тады звязаў-бы іх з торбай, каб ямчэй было несці.

— А ты на сабе панясеш?

— Панясу. А ў дарозе можа хто і падвязе, я папрашуся. Каплан павярнуўся тварам да Рыгера і здзіўлена агле-дзеў яго сваімі прыкметна выпуклымі, круглымі вачымі.

— Колькі да вас вёрст?

— Сорак сем лічыцца.

— І ты думаеш данесці? Папера цяжкая, гэта табе не пух.

— Данису абы аборка знайшлася.

— Аборка то знойдзеца.—Каплан пайшоў да шафы і дастаў клубок шпагату.—Адарві, колькі трэба, і звязы.—А калі ўкруціў шпагатам кнігі Рыгор і канцамі шпагату прывязаў іх за почапку да торбы, Каплан падышоў да стала і паспрабаваў падняць іх.

— Цяжка, не занясеш ты іх гэтак. Можа пакінуў-бы троху?

Гэта пытанне палохае Рыгора, і ён, спяшаючыся, бярэцца рукой за вузел, якім звязаны шпагат з почапкай, і гэтак-жа, спяшаючыся, гаворыць:

— Занису, мне толькі з горада на сабе вынесці, а на гасцінцы я ўжо не буду несці, там багата людзей заўжды едзе, падвязуць.

— Як сабе хочаш. Калі так—нясі.—І Каплан прашчаецца з Рыгорам за руку.—Шчаслівай дарогі...

Цераз мінуту Рыгор, азірнуўшыся яшчэ раз на павятко-маўскі дом, каб лепш запомніць яго, ішоў па гарадской вуліцы. Цераз левае плячо ў яго перакінуты кнігі. Наперадзе звязаны шпагатам, а ззаду на плячах, тыя, што ў торбе. Пярэдні пачак цяжкі, ён аб'яджае ўніз, цягне за сабою торбу і вузлом муляе плячо. Адтаго Рыгор час ад часу бярэцца рукой за шпагат і падцягвае пачак з кнігамі вышэй, а каб ён не абсоўваўся назад, злёгку падтрымлізае яго левай рукой. У правай руцэ ён нясе скрутак з пакатамі. Гэтак ён ідзе аж да завулка, а ў завулку, прыпыніўшыся, перакладвае кнігі з левага на правае плячо, бо левае забалела. Гэтак ідзе ён і далей і хутка абмінае дом у садзе, перад якім прыпыніўся раніцою, а пасля і кузню. Перад домам усё гэтак-жа, як і раніцою, ходзіць вартавы, трymаючы ў правай руцэ вінтоўку. Каля кузні стаяць сялянскія фурманкі. На санях ляжаць плугі, каткі калёсныя з новымі, нацягнутымі толькі што, шынамі. У кузні стукацца малаткі аб жалеза, стукат перамешваецца з мужчынскімі галасамі. Рыгору хочацца спыніцца, падыйсці да кузні і запытаць у мужчын, ці не едзе з іх хто ў ягоны бок, але, прыпыніўшыся, ён не ідзе да кузні, а толькі зноў перекладае звязак свой з аднаго пляча на другое.

Яшчэ хвілін цераз пятнаццаць ён ідзе, гасцінцам па цвёрда выйтай у снягу дарозе. Па абодва бакі гасцінца неглыбокія, заснежаныя канавы. Над канавамі рэдкія бярэзіны, старыя ўжо ёлкі, часта хвоі, а то чыстая гала і куртатыя, свежыя яшчэ часам, пісці спіленых дрэў. Далёка на-

перадзе сінег хвойны лес. Лес стаіць пад небасхілам роўнай паскай, ашчэрыўшыся да неба частым няроўным зуб'ем і ад таго падобна паска лесу на даўгую, вышчарбленую старую пілу. Над лесам, даўно сышоўши з поўдня, стаіць у небе сонечны круг і свеціц проста ў твар Рыгору. Ад святла Рыгор жмурыцца і, узіраючыся ў далёкую паску лесу пад небасхілам, слухае як свішча ўгары над галавою ў тэлефонных правадах вецер, ды гудуць густа і звонка высокія тэлефонныя слупы. Абмінаючы слупы, Рыгор прыцішае крокі і ўслухоўваецца ў іхны гул. Час ад часу ён перакладае звязак свой з аднаго пляча на другое. і тады азіраецца назад, адкуль відзён яшчэ высокі цагляны комін завода і востры шпіц касцёла, шукаючы ў голым прасцяту далёкай дарогі маленькой, варухлівай кропкі фурманкі.

**Д**аўгаваты, даўно не голены твар. Над ілбом гладка прычосаныя цёмнарусыя валасы. Сярэдні рост. Не па росту вузкая спіна, на якой троху горбіцца не на заказ пашытае штацкае паліто. Паліто ў даўжыню акурат да не-высокіх халяў старых салдацкіх чобатаў. У руцэ змятая чорная кепка. Такі выгляд меў мужчына, які ранкам трыццатага ліпеня, пастаяўшы нейкі час на дарозе непадалёк ад шапятоўскага поля, сышоў з яе і накіраваўся па лесу ў бок да дзялянак.

Па лесу мужчына ішоў, не спяшаючыся, зусім спакойна, павольна ступаючы ботамі па мяккай, усланай шышкамі і хвойнымі іголкамі, зямлі. Па лесу ішлося лёгка. Боты злёгку коўзаліся па насцілу хвойных іголак і падміналі пад сябе буры нізкарослы баравы мох. Высока ўгары над гала-вою ў мужчыны злёгку гойдаліся ад ветру асветленыя сонцам вершаліны хвой. Сонца дзе-ні-дзе прабівалася пром-нямі праз гушчу касматых галін і залацістымі кроплямі распрысквалася па зямлі калі шурпатых шэрых хвойных камлёў. Над камлямі, на вышыні ў паўтара-два аршына над зямлёю, высіліся гладкія, укрытыя жоўтай карой, гон-кія ствалы хвой і, як гойдаліся ўгары іхняя вершаліны, было падобна, што палошчущаца яны ў насіненай залочанай вадзе, якая абцякае згары ўніз па ствалях і губіцца ў шчылінах грубай, тоўстай кары на камлях. Час ад часу мужчына прыпыняўся і пазіраў угару. Угары на галлі скакалі непры-кметныя спрытныя белкі. Абагрэўшыся пасля ночы, белкі спрабавалі свае зубы і кідаліся ўніз хвойнымі шышкамі. Дзесьці непадалёк старанна, зусім не надоўга змаўкаючы,

тукаў дзяцел. Яшчэ далей, дзесяці каля самай дзялянкі, няўтомна рыпела жаўна. А за ўсім гэтым густа чырыкале на розныя галасы, запаўняючы лес сваім спевамі, драбнейшыя крылатыя лясныя жыхары. Слухаючы іх, ішоў, не спяшаючыся, мужчына ўсё далей у глыб лесу, дзе ў дзялянках густы малады асіннік і алецнік. Часам пад ногі яму трапляла дзераза і мужчына, наўмысля чапляючы дзеразу насакамі ботаў, выцягваў яе з моху. Калі трапляў куст чарніц, ён згінаўся і па адной абіраў спелыя ягады ў жменю, а са жмені, схіляючыся да яе ротам, еў іх на поўны рот, забіраючы з далоні ўсё адразу.

У дзялянцы мужчына сеў на пні і нейкі час сядзеў на ім пад сонцам, ляйіва размінаючы плечы, ды шырока пазяхаў, зажмуруваючы вочы. Пасля падняўся з пня і пайшоў на сярэдзіну дзялянкі, а там, агледзеўши высокое роўнае месца ў самым гушчары, разаслаў на мураве паліто і лёг спаць.

Спаў ён доўга і грачнуўся, як пачаў блізка ад сябе мужчынскія галасы. Тады прыўзняўся на локцях і ўслухаўся, а разабраўшыся, адкуль чутны галасы, пачаў углядацца ў той бок. Хутка паміж тонкіх маладых ствалоў асінік ён адрозніў чалавечыя постасці. Троє ў чырвона-армейскай вопратцы, у ватоўках, але без шыніялёў, прайшли па дзялянцы ў напрамку, адкуль раніцою прышоў ён. На плячах ва ўсіх трох былі паходныя мяшкі.

«Дэзертыры»,—з іранічнай ухмылкай, упоўголаса сам да сябе сказаў мужчына і, заспакоены, лёг на паліто, перасунуўши яго далей у цень. Паляжаўши на спіне, ён хутка заснуў і ў другі раз праснуўся ад холаду. Падхапіўшыся, ён падняўся на ногі. У лесе было ціха. Дзе-ні-дзе толькі ня смела чырыкалі яшчэ неўгаманлівыя птушкі. З бакоў ад лесу на дзялянку насоўваліся густыя змрокі, а над асіннікам, над дзялянкай, пасцілаўся белаваты туман. Мужчына падняў з зямлі кепку, і, ударыўши ёю сябе некалькі раз па калене, надзеў на галаву. Пасля ўзяў паліто, страсануў яго ў паветры, надзеў у рукавы і, абмацаўши кішэні, пайшоў з дзялянкі ў лес да дарогі, але, не дайшоўши да дарогі, звярнуў на поле. Цераз трываты хвіліны яго можна было змечці ўжо ў лагчыне, калі ён ішоў каля жытой, а яшчэ хвілін цераз дваццаць дваццаць пяць—на сцежцы, непадалёк ад былога пансага двара, каля хутара Ермалая Трыфанаўіча. Тут яго адразу счулі сабакі і заліліся брэхам, кідаючыся па дварэ, цераз які быў працягнуты ад хлявоў і да клеці дрот. Мужчына спыніўся на сцежцы за частаколам і пачаў маніць да сябе сабак, спадзяючыся,

што яны перастануць брахаць. Ён падсвістваў, прычмокваў губамі, пstryкаў пальцамі, але сабакі не змаўкалі, а брахалі яшчэ з большай злосцю. Як разбрахаліся сабакі, з хаты да аконнай шыбы прыліп нейчы твар. Мужчына хутка змечіў яго белую пляміну ў цёмным акне і замахаў рукамі. Тады белая пляміна з акна знікла, а цераз колькі секунд нясмела адчыніліся дзвёры над высокім ганкам і з дзвярэй гаспадар высунуў спачатку толькі галаву і азірнуўся па баках, а тады ужо вышаў і стаў не зачыняючы за сабою дзвярэй.

— Хто там ходзіць?—гаспадар устанеўся вачыма ў цемру і пачаў сцішаць сабак.

— Ермалай Трыфанавіч! свой! Не палохайцесь.

— Хто свой? Ды ціха вы, ваўкарэзы!—крыкнуў ён на сабак, якія ўсё яшчэ не маглі супакоіцца.—Хто-ж там свой?—Ён нясмела сышоў з ганка і ўсё яшчэ, насырожана азіраючыся па баках, пайшоў да форткі.

— Свой, свой, Ермалай Трыфанавіч, не палохайцесь.

— Калі-ж часы цяпер такія, што толькі бойся.—Гаспадар спыніўся непадалёк ад частакола, углядаючыся ў твар позняга госця, які стаяў за частаколам і прыгладжаў рукою валасы. Хутка пазнаў яго, абрадвана замармытаў нешта і адчыніў фортку.

— Каго-ж я бачу, божа-ж мой! Як-жа-ж гэта вы да мяне патрапілі!? Хадземце-ж хутчэй у хату. Хоць гарбатай напаю вас ці малачком... Хадземце, сабак не бойцеся, яны таго не зачэпяць, хто са мной ідзе... Ну, ну, пайшли вон, у будкі ідзіце.—Сабакі адышлі ў бок і селі на зямлі, наглядаючы за гаспадаром.—Яны ў мяне злосныя, пахваліў сабак гаспадар, праводзячы госця на ганак.—Ужо нікога чужога без майго дазволу на двор не ўпусцяць. Але як-жа гэта вы даведаліся, Адам Феакціставіч, што я тут жыву?

— Мне адзін mestачковец расказаў. Па ягоных прыкметах я і знайшоў ваш хутар.

— Хто-ж бы гэта мог быць там такі, хто мяне ведае?.. Але ці мала хто. Пастойце хвілінчуку, а я і гэнную ажніцу зачынію.—Гаспадар пайшоў з ганка і зачыніў ажніцу.—А цяпер хадземце ў хату.

У хаце гаспадыня распаліла лучыну на комінку і доўга, не пазнаючы, разглядала госця, калі стаў ён каля парога.

— Не пазнаецце, Палагея Іванаўна?

— Божа! Няўжо-ж Адам Феакціставіч? Адкуль?—гаспадыня пайшла насустроч госцю.

— Я самы, я самы і ёсць. Самы сапраўдны Адам Феакцістравіч Пілацееў, цэлы і непашкоджаны,—сказаў ён, схіліўшыся над гаспадынінай рукой для пацалунку.

— Што вы, што вы, Адам Феакцістравіч?—гаспадыня адабрала ад гостя руку.—Не заслужыла я гэтага.

— Заслужылі, Палахея Іванаўна, тым заслужылі, што мяне, як малым быў, часам за вушки цягали.

— Ды я вас ці цягала яшчэ калі за вушки?

— Часам цягали. А цяпер, калі ёсць чым, пакарміце мяне.

— Зараз. У адну хвілінку, Адам Феакцістравіч.

Гаспадыня пайшла з хаты ў другую палавіну, а гость сеў і супроць яго на крэсле сеў гаспадар.

— Адкуль-жа вы, Адам Феакцістравіч? Здалёк мусіць?

— Здалёк і цяпер накіроўваюся зноў у далёкае, ажна ў Петраград. Па гэтай справе я і зайшоў. Мне патрэбен адрес Міхаила Палікарпавіча. Петраградскі ягоны адрес.

Гаспадар намерыйцца нешта сказаць, але гость перабіў яго.—Я разумею, што вы ягонага адресу не ведаецце, але вы напэўнене ведаецце адрес ягоных бацькоў, у якіх я змог-бы даведацца аб ім самім.

— Бацька ягоны самы вядомы ў горадзе доктар. Кватэру ягоную там усякі выпадковы чалавек пакажа. А вы,—нясмела запытаў гаспадар,—па якой справе да яго ездзеце? Хіба ён не падаўся да большэвікоў? Вы-то, я спадзяюся, не служыце ў іх, Адам Феакцістравіч?

— Я пра яго пакуль што нічога не ведаю. А пра сябе не ведаю, што і сказаць. Служыць я пакуль што нідзе не служу яшчэ.

— Вам-жа небяспечна так вось ездзіць. Не дай бог да-знаюцца...

— Абы тут не дазналіся, а там я не баюся. Документы мае ў поўным парадку.

— Слава богу, слава богу, калі так, Адам Феакцістравіч. А то-ж такія зверстыя вакол, такія здзекі над людзьмі. І хай-бы сюды палякі дайшлі хоць на гэны раз, каб адагналі ад нас гэных пролетарыяў, бо жыць няма як, задушаць яны рознымі кантрыбуцыямі ды развёрсткамі... Няўжо-ж так іхнае панаванне і будзе? Няўжо-ж іх не прагоняць ніколі? У нас тут ходзяць розныя чуткі...

— На-днях павінен быць рашучы наступ польскіх войск. Трэба спадзявацца, што на гэты раз яны пройдуць значна далей, чым у мінулы раз.

— Даў-бы бог, хоць-бы вольна ўздыхнулі мы. Лепши пад палякамі быць, чым пад імі...

Гаспадыня прынесла і расставіла па стале малако, масла свежае, смятану і парэзанае маленькімі кавалачкамі сала.

— Можа-б яешню елі, Адам Феакціставіч?

— Не, дзякую. Да вы-ж, Палахея Іванаўна, відаць закар-міць мяне хочаце?

— Сілкуйцеся. З дарогі трэба добра пад'есці. А ўжо заўтра я вам згатую любімы ваш кісялёк. Ці можа ўжо не любіце?

— Люблю, Палахея Іванаўна. Толькі даўно ўжо не еў яго.

— Заўтра я на сняданак згатую.

— Не варта турбавацца, Палахея Іванаўна.

— Божа мой, якія тут турботы. Я так рада, калі зраблю гэтым для вас прыемнае... Цяпер-жа такое жудаснае жыццё, такое жудаснае, нічога ў ім не разбярэш. Шчаслівыя Феакціст Антонавіч і Вера Пятроўна, што выратаваліся ад гэтага жыцця. Трэба было і вам, Адам Феакціставіч, адразу за мяжу куды-небудзь паехаць. Шчаслівым-бы чалавекам былі. Там-бы ў ціхім і перачакалі, пакуль усё гэта скончыцца...

— Не выпала мне. Давядзецца неяк тут чакаць.

Пасля вячэры госць яшчэ нейкі час гутарыў з гаспадаром, а пасля гаспадар павёў яго нанач у сваё гумно. Гаспадар нёс на левай руцэ падушку і коўдру. За дваром на сцежцы, адкуль можна было разгледзець тапалёвую прысаду каля былой панскай сядзібы, ён прыпініўся і паказаў госцу туды рукой.

— Зямлю падзялілі, усё дабро парасцягвалі, а дом за-нялі пад клуб. Комсамольцы цяпер у доме гаспадараць, бібліятэку там завялі, спектаклі. Над богам і над людзьмі насміхаюцца.

Госць моўчкі доўга стаяў на месцы, углядаючыся ў цем-ру, у якой можна было адрозніць высокую чорную сцяну тапалёў. Пасля, як зацягнулася маўчанне, сказаў:

— Ну, хадземце, пакажыце, Ермалай Трыфганавіч, дзе мне спаць, стаміўся я з дарогі, ды і самі ідзіце адпачываць, а заўтра яшчэ пагутарым.

— Вось і добра, а гэта я вам, каб двар ваш паказаць. Ад мяне ўвесь ваш двар відзён. Я наўмысля так сяліўся, каб назіраць хоць, калі хто што будзе браць з двара. У мяне, Адам Феакціставіч, усё ўлічана, каб толькі вось як-небудзь збыць іх гэных пролетарыяў, тады-б мы ўсё да крошкі сабралі-б. Я на ласку Феакціста Антонавіча не запамятаў.

— Дзякую, Ермалай Трыфганавіч. Будзьце спакойны. Мы

яшчэ на сваё месца прыдзём... І тады я з імі буду гаварыць крышку інакш, чым гаварыў мой бацька.

Гаспадар зайшоў у гумно і паслаў для госця на свежым сене пасцель. Госць, стоячы на сярэдзіне гумна, пацёгся і пазяхнуў, паказваючы, што хоча спаць, але калі гаспадар пажадаў яму спакойнай ночы і пайшоў у хату, госць зноў надзеў паліто, якое быў скінуў, асцярожна адчыніў вароты і, агледзеўшыся, вышаў на двор. Гумно было супроць двара. З гэтай прычыны госць, баючыся разбудзіць сабак, адразу шмыгнуў за гумно, пералез цераз плот на поле і разорай, спяшаючыся, пайшоў у напрамку да былога панскага дома. Падышоўшы зусім блізка да двара, ён на хвілінку прытуліўся і наўмысля некалькі раз паціху кашлянуў, праверыў, ці ёсьць сабакі. Злева ад яго быў так званы «чорны» двор і хаты, у якіх жылі парабкі, і хлявы ды гаспадарчыя будынкі. Ад іх густы рад тапалёў, пасля за тапалямі цэлай сцяной бэзавыя кусты. І тапалі, і бэзавыя кусты аддзяляюць «чорны» двор ад «чыстага», на якім каменны бэлы панскі дом. Дом цмяна бліззе перад вачымі, калі Адам Феакцістович Пілацееў пазірае ўправа. Ён зусім блізка, і, азірнуўшыся па баках, Пілацееў ідзе цераз двор да веранды. Двор зарос мурявой і крокай ягоных зусім не чуваць. На момант Пілацееў спыняецца яшчэ перад верандай, пасля асцярожна падымаетца па чатырох драўляных сходках на веранду і крадзецца да дзвярэй. Дзвёры замкнёныя. На дзвярах вісіц вялікі цяжкі замок з тых, якімі слянне замыкаюць свае клеці. Пілацееў бярэ замок на далонь і разглядае яго. Пасля спрабуе тузануць дзвёры каленам, але яны не паддаюцца, яны замкнёныя яшчэ і нутраным замком. Тады Пілацееў сходзіць з веранды і ідзе каля сцяны дома ў сад, куды выходитзіць дом аж некалькімі вокнамі. Каля першага-ж акна ён спыняецца, вынімае з кішэні нож і ў момант ставіць пад ногамі каля сцяны вынятую з акна шыбіну. Пасля, прасунуўшы ў дзірку руку, адчыняе знутры акно і лезе ў сярэдзіну дома.

У доме цёмна і ціха. Ён услухоўваецца ў цішыню і, стаўшы спіной да вокан, чыркае аб карабок запалкай. Запалка ня смела ўспыхвае, пасля гарыць невялічкім жоўтым аганьком, напаўняючы пакой цмяным святлом, а Пілацееў адносіць яе трошачку ў бок ад вачэй і разглядае пакой. У пакой не крануты ні столь, ні падлога, ні сцены, усё як было, толькі на самай сярэдзіне стаіць стол і на ім некалькі газет. Не ўглядываючыся ў іх, Пілацееў камечыць газеты, рве іх і кідае сабе пад ногі. Запалка патухла і ён запальвае другую і ідзе ў суседні пакой, у былую гасцінную залу.

Тэта самы большы пакой ва ўсім доме. І ў шырыню, і ў даўжынё ён акурат напалову дома. Запалку Пілацеёў адразу патушыў, як мільганулі за дзвярыма вонкы гасцінай залы і адтаго ўпоцемках не змеціў, як ударыўся каленам аб нешта драўлянае, што стаяла на падлозе. Схапіўшыся рукою за калена, ён разгледзеў хутка, што на падлозе ў гасцінай зале стаяць радамі даўгія ўслоны. Паміж улонамі ён ідзе вобмацкам да сярэдзіны залы, а тады праходам паміж імі ідзе ў канец залы, дзе быў некалі бацькаў рабочы пакой. Тут ён не можа стрымашца, каб не запаліць сярнічкі і, здзіўлены, застывае на месцы. Сцяна, якая аддзяляла бацькаў рабочы пакой ад гасцінай залы, знята і замест бацькавага рабочага пакоя пасланы з дошчак ніzkія падмосткі. На дроце, працягнутым ад адной сцяны да другой, вісіць хатняя даматканая сялянская коўдра, і Пілацеёў дагаваецца, што з некалькіх такіх коўдраў тут бывае за-  
слона, якая хавае падмосткі ад гледачоў. Не раздумваючи, Пілацеёў вымае нож і, кідаючи ў цемру слова бруднай ляйнкі, нажом намацае коўдру пад самым дротам, прапор-  
вае яе і тады вядзе нож, разразаючи коўдру аж да самага нізу. Гэта ёнробіць аж некалькі разоў, а тады запальвае сярнічку і, скрэз шчыльна сцятыя губы, злосна ўсміхаецца, пазіраючи на парэзаную на паскі коўдру. Ад падмосткі вобмацкам ідзе налева да сцяны, за якой была некалі да-  
 машняя бібліятэка. Намацаўшы дзвёры, ён некалькі разоў тузынуў іх, але дзвёры і не думалі падавацца яго сіле. На-  
мацаў на дзвярах замок, запаліў сярнічку і разгледзеў яго. Замок узяў у руку і крутануў, спадзяючися, што выкру-  
ціца прабой, але замок балюча ўеўся ў далонь руکі, а пррабой не падаўся. Нядоўга думаючи, ён пайшоў назад у пакой, цераз акно якога ўлез у дом і вылез у сад. Ён добра памятае два акны былог сваёй бібліятэкі. Самыя вуглавыя яны: адно ў адной сцяне, другое—у другой.  
Спяшаючися пайшоў каля сцяны ў самы канец яе і нахаду дастаў з кішэні ножык, але перад акном спыніўся раптам, вылайаўся, матнуўся за вугал, да другога акна, але і там спы-  
ніўся са злоснай ляйнкай: на абоіх вонкых былі зачынены акяніцы. Рукой ён ухапіўся за жалезны прэнт, які трымай-  
акяніцу, шмаргануў яго, але прэнт не паддаўся. І тады, каб ходзь чым адпомсціца за сваю злосць, ён падняў з зямлі камень і з усяго размаху шыбануў яго ў акно, цераз якое лазіў у дом. Камень стукнуўся аб раму. Рама трэснула, па-  
даўшыся ў сярэдзіну пакоя, а шыбы са звонам вылецелі на двор і рассыпаліся кавалкамі пад сцяной. Каб не заста-  
лося цэлай і шыбы, якую раней выняў з акна і паставіў

каля сцяны, Пілацею падышоў і стукнуў па шыбе наском чобата. Шыба лёганька дзынкнула і рассыпалася дробнымі кавалкамі па зямлі.

На дварэ ўсё гэтак-жэ цёмна і ціха, не чуваць анівод-нага туга. Пастаяўшы з поўхвіліны каля дома, Пілацею ідзе ў сад і па садзе ў бок да возера, да месца, па якому блукаў раней, наядздаючы ў гэныя месцы ў часе студэнцкіх вакацый. Каля возера ён адразу-ж знайшоў месца, дзе раней была лавачка. Цяпер тут было некалькі лавачак, і перад імі цвёрда вытаптаная невялічкая пляцоўка, якую Пілацею намацваў нагамі. А перад лавачкамі, адлюстроўваючы ў сваёй спакойнай і гладкай паверхні зорнае неба, ляжала вялікае возера «Сыты мох».

Аб возеры блукалі ў народзе паданні, што некалі на яго месцы нібы было голое балота. На балоце тым рос толькі адзін высокі мох, і ў тым моху тапіліся, правальваючыся ў яго, і чалавек, і конь, і карова. Балота зімою не замярзала. Месцамі, прабіваючыся праз глыбокі снег, ад чаго ён так лапікамі і раставаў, над балотам падымалася з імху лёгкі пар, білі пад імхом крыніцы. Гаварылася ў паданнях, што, калі-б дастаць з тых крыніц вады, ад усякай хваробы можна было-б той вадой вылечыцца, але толькі дастаць яе ніяк нельга было, нельга было да крыніц падступіцца, а хто спрабаваў гэта рабіць, той даходзіў да самай крыніцы, і калі нагінаўся, каб зачэрпнуць вады, правальваўся ў зялёны сакавіты мох і гінуў у ім навекі. Адтаго і людзі, і жывёла—усе баяліся таго балота, і толькі рабыя бацяны ўлетку садзіліся на імху і блукалі па ім, ды дзюбамі пілі з крыніц гаючую ваду, якой так хацелася людзям. Так было цэлья вякі, а пасля крыніцы прарвалі мох і затапілі яго, заліўшы сваёй вадой. На месцы балота ўтварылася вялікае і глыбокае возера. З самай глыбіні яго, з дна, у некалькіх месцах буйцуя крыніцы гаючай вады. Кажуць паданні, што, каб ноччу, калі зусім-зусім ціхае возера, прыгледзецца на сярэдзіне возера да вады, можна змеціць, як ледзь-ледзь прыкметна кружыцца там на адным месцы вада. Калі-б зачэрпнуць у такі момант той вады, можна ёю ад усякай хваробы тады лячыцца. Адтаго некалі яшчэ, кажуць, была над возерам капліца. У капліцы жыў адзінцом стары манах, які ведаў месца на возеры, дзе б'е крынічная вада. Начамі ён плыў на чаўне на сярэдзіну возера і, памаліўшыся, чэрпаў ваду вялікім гліняным гарлачом, а ўдзень прадаваў яе людзям. Пасля манах той п'яным паехаў ноччу на возера і ўтапіўся. Капліца апусцела і разбурылася, згніўшы.

Незадоўга да вайны з горада прыезджалі да возера манахі, гэтых ужо добра памятае Пілацееў, як яны палуднавалі ў іхным дварэ за доўгімі сталамі. Манахі прыезджалі наглядаць сабе месца, каб будаваць манастыр, але пачалася вайна і манастыра не пабудавалі. Манастыра няма. Пілацееў, углядочыся ў цёмру на другі бок возера, уяўляе, дзе стаяў-бы манастыр. Над самым азёрным берагам стаяла-б манастырская царква, з-за алтара якой выносиў-бы ігумен у залатой вялікай чары гаючую воду. «Як на тых прыстолах стаялі тры чары»,—прыпомніў ён слова з тутэйшай жабрацкай песні, якую некалі чуў ад старцу на парабкоўскім дварэ:

А ў першай чары зялёна віно,  
А ў другой чары салодак мяドок,  
А ў трэцій чары пшанічнае піва...

Пілацееў зажмурае вочы, сілячыся прыпомніць далейшыя слова песні, але не можа і тады зноў думае пра царкву. Да царквы сыходзіліся-б людзі з усёй акругі, з блізкіх і з далёкіх месца, і кожны ранак пераклікалася-б царква званамі цераз возера з іхнымі домамі. Званы ў цішыні тутэйшай, у лесе, былі-б чутны далёка, і падоўгу-б не змаўкала ў лесе іхнае водгулле.

— У-у, сво-олачы!—крычыць у цёмру Пілацееў, раптам зрывочыся з лаўкі.—Усё забрудзілі, самае святое апаганілі! А цяпер жыццё спыніць хочаце?—пытае ён голасна ў цемры.—Па-свойму павярнуць яго хочаце?—і, не дачакаўшыся з цемры адказу, крычыць:—Не! гэта не будзе, як вам захацелася! Дарэмна стараецся! Мы яшчэ сілу сваю збярэм, мы яшчэ памераемся ёю з вашай сілай! Але цемра маўчицы і гэтай маўклівасцю палохае, напамінаючы Пілацееву аб ўздыне. Сарваўшыся з месца, ідзе тады Пілацееў нацянъкі праз сад па роснай мураве да былога свайгодаўра, але, праходзячы каля дома, ужо не спыняецца, а паскарае крокі, ідзе полем да самых кустоў, што над рэчкай, наўмысля, каб адвесці ў бок сляды, а ў кустах павяртае да гумна Ермалаю Трыфанаўічу. Спаць яму не хочацца. Спадзяючыся, што прыдзе сон, ён нейкі час сядзіць на варотніцы, аб нечым мяркуючы. Час ад часу ён паглядае на неба і за кожным разам падцягвае, згінаючы ў каленях, да сябе ногі, як-бы мерыцца падняцца ў варотніцы, але не падымаецца, сядзіць на ёй яшчэ хвілін дваццаць і толькі тады ўжо, эмеціўшы, як змянілася ў колеры неба над усходам, падымаецца, прычыняе шчыльна вароты ў пуні і ідзе зноў да гумна, адтуль, пералезшы цераз плот, нейкі час ідзе полем, каб быць далей ад хутара, і на дарогу. На

дарозе на момант ён спыніўся, каб азірнуцца назад на хутар і на цёмную сцяну тапалёў за хутарам і пайшоў да ротаю да лесу.

А назаўтра, не дачакаўшыся госця, Ермалай Трыфанавіч пайшоў у пуню і там знайшоў зусім не змятую, прыгатаваную ім ноччу, пасцель. Па пасцелі ён дагадаўся, што гостъ зусім не спаў і пайшоў ад яго ноччу-ж, бо і прымятая яго нагамі мурава зноў паспела ранкам арасіцца і падняцца ад зямлі.

## Н А Д З Е Я В О С Ъ М А Й

**Н**адвячоркам у гарадскую больніцу, у якой быў у гэты час доктар Галынскі, зайшоў старшыня павятовага выканаўчага камітэта. Хутка ў прыёмную, куды зайшоў ён, трусячы кароткай, кругла падстрыжанай, зусім ужо сівой барадою, вышаў і доктар. У руцэ ён нёс нязменную сваю другую пару акуляр, якія надзяваў у часе аперацыі. Яшчэ ад дзвярэй ён радасна ўсміхаецца госцю, але, падаўшы яму руку, таропка засоўвае футляр з акулярамі ў кішэнь пінжака і садзіца на чысты, афарбаваны ў белае, зэдлік.

— Гэта нешта страшнае,—кажа ён.—З кожным днём па горадзе павялічваецца колькасць смяротных выпадкаў ад гэтай праклятай «іспанкі». Хворымі запоўнены ўсе больніцы. Цесна ў нас. Я вось мерыўся да цябе, таварыш Андрэй, пайсці, пагаварыць пра арганізацыю новай больніцы. Каля вакзала я наглядзеў ужо адзін дом. Калі ты маеш час, давай сходзім, зірні, а тады і аформіш на прэзідыуме. А?..—Галынскі падняўся з зэдліка і стаіць перад старшынём выканкома, трymаючыся рукой за стол.—Сходзім, а?

— Давайце Палікарп Мітрафанавіч, я з вялікай ахвотай. Больніца патрэбна. Збірайцесь.

Яшчэ цераз хвіліну Галынскі вярнуўся ў прыёмную ў паліто і ў шапцы, гатовы ісці. Як вышлі з больніцы на вуліцу, старшыня выканкома ўважліва агледзеў сутулую, крыху згорбленую посташь старога доктара.

— Зусім вы стаміліся, Палікарп Мітрафанавіч. Можаб вам паменш часу бываць у больніцы?

— Я ўжо думаў пра гэта. Неяк не выходзіць,—доктар развінуў свае рукі.—Калі-б можна было быць толькі хірур-

гам, але-ж гэтага нельга. Даводзіца яшчэ быць і доктарам па нутраных. Ха-ха! Часам я шкадую, што не стаў зусім вузкім спецыялістам, хоць-бы па зубной справе. Сядзеў-бы ў габіненце, вырываў-бы людзям зубы і ўсё. А таму што цяпер у людзей больш важныя справы, чым хворыя зубы, дык мне і рабіць не было-б чаго.

— Ха-ха! Пазнавата вы, Палікарп Мітрафанавіч, да гэтага вываду прышлі, а за гэта цяпер і турбуйцеся за ўсяго чалавека цалкам, каб ён і нагі не зламаў і каб у яго чаго ў пячонках або ў лёгkіх не здарылася... Але жарты жартамі, а неяк час ваш рабочы хоць на трошку скараць трэба.

— Так-так,—рагоча доктар.—Падавайце мне восьмігадзінны рабочы дзень і больш ніякіх гутарак. Эксплаатаатары вы. Інтэлігента сумленнага зусім у мыла загоніце... А можа пасправабаваць быць сабатажнікам, а?—Ён зноў рагоча.

— Пасправуйце,—кажа старшыня выканкома.—Хоць на поўгадзіны ў дзень.

— Ха-ха! Хітры ты, таварыш Андрэй.

— А скажыце, Палікарп Мітрафанавіч,—раптам пытае старшыня выканкома,—што цяпер робіць сын ваш, Міхail Палікарпавіч?

— Сын?—Доктар не разумее, чаму раптам прыпомніўся старшыні ягоны сын.—Баішся, таварыш Андрэй, каб ён не быў сабатажнікам?

— Ах, вунь як вы мяне зразумелі? Ха-ха! Ды я не пратое. Я думаю, што мы яшчэ з ім папрацуем у гэтых месцах нямала. З бацькам пад больніцы месца шукаем, а з ім будзем шукаць месца пад хімічныя заводы.

— Я з вялікай ахвотай саступлю сыну сваё месца,—доктар усміхаецца,—хоць гэта і будзе біць па маёй прафесіі.

— Нам патрэбны будуць больніцы і тады.

— Я хацеў-бы, каб патрэба ў іх была меншай, чым цяпер.—Яны смяюцца абодва.

— Вы, Палікарп Мітрафанавіч, незвычайна жыццерадацны чалавек.

— Зусім у меру. Пры маёй работе інакш нельга. Стань тужыць, дык у працягу тыдня і жыць перастанеш. А вось сын мой не такі. Сын ныць любіць. Усё чагосці шукае, як-бы ў тумане ходзіць.

Занятая гутаркай, яны непрыкметна дайшлі да вакзала. На станцыі стаяў чырвонаармейскі эшалон, які, відаць, зу-

сім нядаўна яшчэ прыбыў і ўся вакзальная пляцоўка была забіта чырвонаармейцамі. Яны вышлі з вагонаў, хто вады ў кацялок набраць, а хто проста зірнуць на новы, напатканы ў дарозе, горад і запоўнілі гоманам і вакзал, і пляцоўку прывакзальну, і прывакзальну вуліцу, па якой рассыпаліся, шукаючы, каб купіць чаго.

Доктар з старшынёй выканкома схадзілі ў дом, які меркавалася заніць пад большіцу, агледзелі яго і хутка вярнуліся зноў да вакзала. Пачынала змяркацца. За станцыяй два разы працягla ўскрыкнуў паравоз і чырвонаармейцы, якія блукалі яшчэ па вуліцы, подбежкам кінуліся да поезда. Нацигнула пайсці за імі і старшыню выканкома і, сказаўшы пра свой намер доктару, ён пайшоў у вакзал. Следам пайшоў і доктар. Вялікая вакзальная зала амаль пуставала, народ увесь таўпіўся за станцыяй на драўляным пероне. За перонам на трэцій лініі стаяў чырвонаармейскі эшалон. З шырока рассунутых дзвярэй таварных вагонаў выглядалі пірамідамі маладыя чырвонаармейскія галовы. Шмат чырвонаармейцаў стаяла на пероне ці на зямлі каля сваіх вагонаў. З перона даносіўся ў вакзальную залу гоман, але ў гомане чутна было, як вурчыць тэлефонны апарат дзесяці ў габінеце дзяжурнага па вакзалу. Злосна і падоўгу круціць дзяжурны ручку апарата, а пасля гэтак-жа злосна і падоўгу круціць у трубку адрывістыя, неразборлівыя слова. Калі ён сціхае, кладучы трубку на апарат, каб зноў пачаць круціць яго, чутна як у бліжэйшым пакой стукаціць, прымаючы тэлеграму, апарат Марзе.

— Пойдзем, ці што, таварыш Андрэй? Мы-ж не збірамся пакуль што ехаць.—І доктар шморгае паціхеньку старшыню выканкома за рукаў паліто. Але той не чуе. Ён туціца да акна, выцягвае галаву, углядочыся ў нейчы твар за акном і, каб уважліней разгледзець яго, хукае на шкло і, спяшаючыся, працірае яго далонню рукі.

— Не можа быць!—кажа ён упоўтоласа і яшчэ шчыльней туціца да акна.—Няўжо-ж?..

— Чаго не можа быць? Што там такое?

— Я зараз,—кідае старшыня выканкома і, сарваўшыся з месца, кідаецца з залы, каб пайсці на перон. Тады набліжаецца да акна доктар і ўглядаетца ўнатоў людзей, што на пероне, але нічога не можа ў ім разабраць, не можа зразумець, хто мог-бы так зацікаўіць старшыню. За акном яшчэ відна, яшчэ не змерклася, але шэрый муць блізага вечара паспела ўсё афарбаваць у ціяныя тоны і доктар праз адны акуляры бачыць толькі, як мітусяцца за акном

людзі. Каб уважлівей разгледзець іх, ён дастае з футляра і надзяе другую пару акуляраў і тады мелькам яшчэ бачыць, як праціскаецца ў натоўпе старшыня выканкома, распіхаючы людзей працягнутымі наперад рукамі.

Паравоз зноў ускрыкае, на гэны раз ужо трэй разы. Старшыня выканкома, вырваўшыся з натоўпу, подбежкам ідзе каля вагонаў даўгога эшалона, прагна ловячы поглядам наперадзе сярод чырвонаармейцаў шёрае жаночае паліто. Яно зусім блізка. Старшыня выканкома паскарае крокі, бяжыць бягом і адчувае, як моцна стукаціць сэрца. Калі ён чуе ўскрыкі паравоза, усё цела раптам ахапляе нервовая свярбячка, здаецца вось-вось адыйдзе поезд і зноў усё пра-падзе надоўга, а можа і назаўжды. Цяпер ён не сумняваўся, што жанчына, якая ідзе наперадзе чоткімі крокамі, гэта яна, тая, каго ён не бачыў ужо цэлых сем год, пра каго не меў ніякіх вестак. І хвалюючыся, трачаць ад гэтага голас, ён крычыць:

— Ліда!.. Ліда Міхайлаўна!..

Усё-ж не зусім яшчэ ўпэўнены, што гэта яна і ёсьць, ён чакае, пакуль жанчына, спыніўшыся, павяртае галаву, а тады бяжыць да яе.

— Ліда!..

Жанчына здэйлена пазірае насустрach яму шырока раскрытымі круглымі вачымі з-пад цёмнарусых бровей, паміж якімі складка зморшчын. Але гэта толькі адзін момант, пакуль пазнала, а тады ад нечаканай сустрэчы кідасцца насустрach яму.

— Павел! Паўлуша!..

Момант адзін, трymаючыся за рукі, нясмела цягнуцца тварамі друг да дружкі і яна першая цалуе яго праста ў вусны, але хуценька адрывае вусны ад ягоных і падаецца назад, каб стаць супроть праходу паміж вагонамі.

— Нядобра,—яна азіраецца на чырвонаармейцаў, якія выглядаюць з вагонаў. Чырвонаармейцы злёгку ўсміхаюцца.—Камісар цалуецца,—гаворыць яна і бязмерна радасна ўсміхаецца, абеімі сваімі рукамі бярэ ягоныя рукі.—Як-жа ты мяне ўбачыў? Чаго ты тут?

— Я тут працую ў выканкоме, старшынёю. З самага пачатку. Пасля катаргі быў два дні ў Петраградзе, але ні цябe, ні каго з знаёмых не знайшоў. Думаў, ніколі ўжо не спаткаю цябe і раптам...—Ён моцна сцікае яе рукі.—Як-бы я адчуваў. Цягнула зайсці ў вакзал, зусім выпадкова і адтуль змечіў цябe...

— А мы на польскі фронт. Я працую камісарам роты...

Ведаеш, я тады прыяджала да цябе. Здаецца, на другі-ж дзень, як цябе арыштавалі. Памятаю, усю дарогу, як ехала, марыла пра спатканне, думала пра цябе, а пасля, як не сустрэў, было дужа цяжка і крыўдна...

— А цяпер не думала? І, бачыш, сустрэў...

— Паўлуша!.. Як я рада... А ты ўсё гэткі-ж? Я часта, часта пра цябе думала, заўжды...

Паравоз засіпей, выпусціў пар, каб рушыць з месца.

— Мне трэба ехаць... Паўлуша... мілы, як-жа так?.. Хоць бы колькі хвілін яшчэ... Паўлуша...—Рукі яе нервова дрыжаць і блукаюць пальцамі па ягоных руках, перабіраюць ягоныя пальцы. Лёганька кранаецца з месца поезд і тады ў старшыні выканкома зноў пачынае церазмерна моцна стукаецца сэрца і ад гэтага на вочы пачынае насоўвацца мутнаватая заслонка.

— Як недарэчна! усяго пару хвілін... Лідачка!..

Парыўчаста яна скіле да яго свой твар і яшчэ раз цалуе яго ў вусны.—Бывай...—Нешта камяком падкацілася ў яе пад горла і перашкаджае гаварыць.—Бывай... Я напішу табе, зараз-жа... Яна момант ідзе побач з поездам, чакаючы, калі дагоніць яе вагон штаба і, спрытна схапіўшыся за пэрэнчы, ускаквае на сходні вагоннай лесвіцы.—Я напішу, зараз-жа напішу,—крычыць яна зверху да старшыні выканкома, які, спяшаючыся, ідзе побач з яе вагонам.—А як будзе магчымасць, я зараз-жа прыеду...

— Прыйяджай. Я буду чакаць... і хоць часта пішы, праста на выканком.

— Добра. Бывай, Паўлуша! Я так рада...

— Бывай!—Дайшоўшы да стрэлкі, ён спыняеца і махае ўслед знятай з галавы кепкай. У адказ яму махаюць шапкамі і рукамі чырвонаармейцы і рукой, здалёк ужо, яна.

Даўгой чарадой мільгациць перад вачыма чырвоная вагоны. Бразгаціць жалезам поезд і рытмічна, мацней звычайнага, стукаціць, праходзячы стрэлку, цяжкія жалезнія каткі поезда. Калі, адносячы за сабою стукат і бразгат, абмінае яго апошні вагон, ён, спяшаючыся, ідзе назад на вакзал. Доктар на месцы. Ён блукае цяпер па зале, у якой запаліліся цмяныя электрычныя ліхтары.

— Што вы такое ўбачылі?—пытае ён.

— Хадземце, Палікарп Мітрафанавіч, я раскажу.

— Хадземце, хадземце, ды хутчэй расказвайце, а то я ўсе вочы прагледзеў, хацелася ўбачыць, каго вы там такога цікавага спаткалі?

— Вельмі цікавага. Бачыце, я некалі яшчэ, гадоў сем

таму назад, у сілу цэлага раду прычын, вымушан быў пакінуць Пецербург і...

— і дзяўчыну, якую кахаў? Так, таварыш Андрэй?

— Пасля таго яна прыязджала да мяне ў вёску, дзе я вучыў дзяцей, але за дзень ці за два да яе прыезду мяне арыштавалі і мы не спаткаліся. Так мы і згубілі друг дружку. У семнаццатым годзе я на два дні заязджаў у Петраград, хацеў знайсці яе, але не знайшоў, і думаў, што ўжо больш нідзе яе і ніколі не спаткаю і вось раптам зусім нечакана ўбачыў яе.

— Яе?

— Так. Яна камісарам роты.

— Значыць, яна паехала зноў?

— Так, паехала. Мы бачыліся не больш двух хвілін.

— і вы яе кахаеце і цяпер?—доктар пазірае ў твар старшыні выканкома.

— Так, кахаю. і вось, як бачыце, пасля такой доўгай ростані, пара хвілін спаткання і зноў ростань невядома на колькі часу.

— Гэта цяжка, я разумею гэта...

Разам яны пайшли па горадзе да доктаравай кватэры і як развіталіся і доктар знік за дзвярыма дома ў калідоры, старшыня выканкома павольна пайшоў па вуліцы ў напрамку да рэчкі. Упершыню за ўсе гэтыя гады, як ніколі, моцна захацелася яму пабыць з самім сабою.

## ШАДЗЕЯ ДЗЕВЯТАЯ

Уверасні ночы бываюць сцюдзёныя. Адтаго так ста-  
ранна нацягвае на свае плечы мультанавую хустку  
Аксана і ўсё парываеца пайсці дадому. У каторы  
ўжо раз падымаецца яна з бярвення, збіраючыся ісці, але  
за кожным разам ловіць яе за руکі Кастусь, цягне да сябе  
і зноў садзіць на месца.

— Ну, чаго ты так рвешся дадому?  
— Я спаць хочу. Мне халодна.  
— Спаць яшчэ рана. А сядзі вось гэтак і будзе цёпла.  
— Пусці мяне, не абдымай.—Аксана скідае з сваіх плеч  
кастусёву руку і адсоўваеца ад яго.  
— Злуеш ты за невашта на мяне?  
— Нічога я не злую. Чаго мне злаваць на цябе?  
— Ну, а чаму-ж ты такая вось?  
— Якая?  
— Ды злосная. Проста дакрануцца нельга да цябе.  
А яшчэ кажаш, што не злуеш.  
— І не злую, сам ты нечага злуеш.  
— Я то не.  
— І я не. А захацела дадому пайсці і пайду.  
— А вось не пойдзеш.  
— Чаму?—Аксана схапілася з месца.—Не пусціш?  
— Не пушчу.—Пасправаваў узяць яе руکі ў свае, але  
Аксана рук не дала, адышла ад бярвення. Тады падняўся  
з бярвення і Кастусь, каб ісці разам.  
Нейкі час яны ідуць паасобку моўчкі. Аксана трymае  
рукамі скамечаную на грудзях пад шыяй хустку, а Кастусь

раскрышвае ў пальцах кавалак сухой кары, падняты ім калія бярвення. Кастусь сёння як ніколі ўсхаляваны. Ён ледзь дачакаўся вечара. Цэлы вечар думаў, як спаткаецца з Аксанай і расскажа ёй пра тое, што так моцна хвалюе яго, абы чым яны цэлы вечар шапталіся ўтраіх у бібліятэчным пакоі. Кастусь дагадваецца, што з-за таго мусіць і злое Аксана, бо як ішоў ён у бібліятэку за Рыгорам, яна клікнула было яго да сябе, а ён толькі рукой махнуў, маўляў, зараз прыду, а не падышоў, нават не павітаўся з ёю. Павітаўся толькі пасля ўжо, як вышаў з бібліятэкі.

— Ну, чаго ты такая, Аксана, сёння?—пытае ў яе Кастусь.

— Якая гэта я?

— Ну, вось такая, нядобрая...

— Дык чаго-ж ты за мной ідзеш, калі я такая нядобрая? Ты, Кастусь, не выдумляй. Проста не захацела я там сядзець, вось і пайшла.

— І ты зусім не злоуш на мяне?

— І зусім не злую.

Кастусь бярэ яе нясмела за локаць і набліжае да сябе.—Давай пасядзім на прызбе,—прапануе ён.

— Чаго-ж гэта я буду сядзець у такую пару?

— Ну, вось, зноў...

— Што зноў?

— Ды тое-ж самае. Давай вось пасядзім, пагутарым, каб не было такога.—І Кастусь вядзе яе за локаць за сабою да прызбы і садзіць побач з сабою. Нейкі час сядзяць моўчкі. Аксана ўсё гэтак-жа камечыць пальцамі на грудзях хустку і пазірае сабе пад ногі, а Кастусь пазірае на яе твар і думае, з чаго-б яму пачаць гутарку. У Аксаны дробны чарнявы твар. Тонкія бровы чорныя і пад імі вузкаватыя шчыліны як-бы трошку прыжмурных воч. Калі яна пазірае Кастусю ў твар, востракрылыя бровы ўздымае над вачыма і вочы робяцца большымі, а калі смяецца, шчыліны воч зусім звужаюцца і з-за іх не вочы відаць, а пабліскуюць іскрамі ледзь прыкметныя вугалькі зрэнак.

— Што ты рабіў сёння?—пытае яна, не падымаючы галавы.

— Дровы з лесу вазіў, каб назапасіць, а то хутка не будзе каму вазіць.

— Чаму?—рыўком павярнула да яго твар і ўскінула ўгору востракрылыя бровы.

— Мяне не будзе дома.

— А дзе ты дзенешся?—вочы пакруглелі адразу і заіскрыліся.

— Як табе сказаць? Заўтра-ж у нас пазачарговы сход ячэйкі, ты гэта ведаеш?

— Ага. Ну дык што?

— З павятком атрымана паперка сакрэтная пра комсамольскую мабілізацыю. Заўтра гэтае пытанне і будзе на сходзе. Нам трэба не менш дваццаці процентаў комсамольцаў паслаць на фронт.

— Ну?—Аксана падалася грудзямі да яго пляча, руки свае паклала на яго калена.

— Паедзем мы ўтраіх: я, Рыгор Мікодаў і Ёська.

— А чаму вы?—пытае Аксана і нейкі час Кастусь не ведае, што адказаць ёй, а толькі гладзіць яе рукі. У яго перад вачыма зусім блізка аксанін лоб і над ім несхаваныя хусткай валасы. Яны трошку кучаравяцца над ілбом і калі Кастусь ледзь-ледзь схінае твар, кранаюцца яго. Ад гэтага хочацца Кастусю схіліцца і пацалаваць яе ў галаву. Самі вусны цягнуцца да яе галавы, але Кастусь стрымліваецца і чырванее ад таго, што ледзь не зрабіў так, як падумалася. І ад гэтага спяшаецца перапыніць маўчанку.

— А каму-ж ехаць?—пытае ён.—Ехаць трэба актыву, які ва ўсім павінен быць прыкладам. Вось шкода толькі, што дзяўчат не бяруць,—Кастусь смяецца,—а то я цябе ўгаварыў-бы паехаць з намі.

— А ты думаеш, што я збаялася-б?—Яшчэ зырчэй іскрацца зрэнкі яе вачэй.—Каб толькі ўзялі, дык ураз-бы паехала. Са сваімі хлопцамі я не баялася-б.—Аксана, смяючыся, горнецца да Кастуся і, зняўшы з яго калена рукі, бярэцца імі за ягоную руку над локцем. Цяпер яе галава зусім калі самага кастусёвага твара і ён бачыць паміж косамі белую прагалінку яе патыліцы. Не ўмеючы стрымацца, ён хуценька згінаеца і цалуе яе і, зноў адчуваючы, што страшэнна чырванее, хутчэй стараеца загаварыць.

— Давай паедзем, ну? Хочаш? А бацька і не пусціў-бы цябе.

— Ну! Не пусціў-бы. Калі-б намерылася, дык нічога ён са мной не зрабіў-бы.

— Ого! Ды ты зусім смелая!—І Кастусь горне яе плечы да сваіх грудзей, але пацалаваць больш не асмельваеца, хоць Аксана на пацалунак нічога і не сказала, не пакрыў-дзілася.

— Але няўжо-ж гэта праўда, што вы паедзеце?

— А ты думаеш, хлушу? Праўда. Пра гэта мы іrai-

ліся, як сядзелі ў бібліятэцы. Рыгор сёння на мястечку быў, там і атрымаў пакет аб мабілізацыі. Як ішоў дадому, паказаў мне яго. Мы адразу і згаварыліся з ім, ён усё-ж самы лепшы комсамолец у нас. Як ішлі мы ў бібліятэку, Ёська яшчэ зусім нічога не ведаў. Мы яго гукнулі, што нешта скажам, а тады ўтраіх і пайшлі ў бібліятэку. Цераз гэта я і не падышоў да цябе, а ты і ўкрыўдала.

— Ніякай крыўды ў мяне не было.

— Была.

— Ну, няхай сабе і была, абы не было цяпер.

— А-а, якая ты хітрай!—Ён схіляе галаву, каб зазірнуць. Аксане ў твар.

Твар яна адхінае наўмысля і ў Кастуся перад вачымі зусім блізка ад вуснаў яе шчака. і зусім блізка белае яе вуха.

— А цяпер не крыўдуеш? Не?—пытае ён і яшчэ больш хіліца тварам, каб зазірнуць ёй у вочы, а яна, калі ўжо няма як больш ратавацца ад ягонага погляду, павяртае твар да яго і кажа:

— А цяпер, не, не.—І гэтак-жа раптам адварнулася; а Кастусь зноў бачыць яе шчаку і за валасамі белую плямінку вуха. Не раздумваючы, ён нахіляецца і цалуе спачатку ў вуха, пасля ў шчаку і, калі яна палахліва адкідвае галаву, цягнецца яшчэ вуснамі за шчакой, але сам палохаецца і выпускае з рук яе плечы.

— Я пайду,—кажа Аксана, усхапіўшыся з прызыбы, і, калі Кастусь хоча падыйсці да яе, ібяжыць рагочучы ў двор.—Не зловіш, ідзі дадому!—На момант спыняеца каля хатніх дзвярэй, рагоча і знікае за імі, а Кастусь, абраўваны і разгублены, яшчэ нейкі час стаіць сярод вуліцы, блукаючы поглядам па вокнах сузонавай хаты. Але ў акне ніхто не паказваеца. Нічога не бачыць ён за бліскучымі цёмнымі клеткамі акна і, яшчэ не ўмеючы разабрацца ў tym, што здарылася,—гэта былі ягонія першыя і нясмелыя пачалункі, падараныя Аксане, паціху ідзе дадому самай сярэдзінай апусцелай шаплятоўской вуліцы.

Назаўтра пасля поўдня сабраўся комсамольскі сход. Не ўсе ведалі, з якой прычыны склікаеца пазачарговы сход, але пазачарговасць усіх зацікавіла і на сход з'явіліся комсамольцы ўсе да аднаго. Перад сходам не давялося, як заўжды, падурэць з гадзіну якую, заніцца жартамі і пераглядам новых, нядайна прывезеных кніжак. Адразу-ж Рыгор зайшоў за столік, стаў, узяўшыся ёмкай рукой за кант стала, і абвясціў пачатак сходу. Па-звычайнаму хутка

сход абраў старшыню і сакратара і, калі яны занялі свае месцы, Рыгор пачаў даклад пра міжнароднае становішча і вывады, якія належыць зрабіць з яго шапятоўскай ячэйцы КСМ.

— Цяпер, таварыши, становішча такое,—пачаў ён,— што як ніколі яшчэ за ўесь час грамадзянской вайны, Савецкай рэспубліцы пагражае небяспека з боку белагвардзейшчыны ўсякай і антАНты.

Рыгор доўга гаворыць аб крывавых намерах антАНты і расійскіх і польскіх белагвардзейцаў. Гаворачы, ён час ад часу падносіць да твара шэрыя лісткі паперы, на якіх густа і неразборліва надрукаваны машынкай, дасланыя з павятком, тэзісы даклада. На момант, змаўкаючы, ён учытваецца ў тэзісы і, прыпомніўшы іх, бо чытаў перад гэтым аж некалькі разоў, гаворыць далей.

Кастусь сядзіць за столом у ўсёй куце пакоя. Ён на стол паклаў кулакамі рукі адзін на другі і на кулак зверху паклаў востры свой падбародак. Сядзіць нерухома, хіба толькі часам варухне галавою, паверне яе крышачку тварам у бок, дзе сядзіць з Марыляй, сястрой ягонай, Аксана. Марыля тулыца да Аксаны і нешта шэпча ёй. Аксана адказвае ёй і ківае галавою. Час ад часу яна ўкрадкам кідае поглядам у кут, дзе сядзіць Кастусь, але зараз-жа адварочваецца, бацца сустрэцца з ягоным поглядам. Паглядаючы спадлоб'я, Кастусь ловіць яе ўкрадлівыя погляды і думает пра яе, і пра тое, што цераз два дні ён пакіне Шапятоўку надоўга, можа аж на некалькі год. Цераз некалькі дзён ён будзе хадзіць у шынялі і ў чырвонаармейскай шапцы, да якой будзе прыматавана пяціканцовая чырвоная зорка. Пасля ён атрымае вінтоўку, патроны, усю амуніцыю і ў поездзе, разам з іншымі, паедзе на фронт. Ён ні разу яшчэ не бачыў поезда, але ён памятае бацькавы апавяданні аб салдацкіх эшалонах і ўяўляе, як будзе ў вагоне спаць на шынялі побач з Рыгорам і Ёськам.—«Толькі каб хаця ўсіх разам у адну часць прызначылі, каб не разблілі па аднаму»,—думае ён. Думка, што можа давядзецца апынуща аднаму сярод незнёмых, доўга не выходзіць з галавы і ён зараней адчувае сваю разгубленасць. «Трэба будзе згаварыцца з хлапцамі, каб у адну часць прасіцца»,—вырашае ён і тады думкі ідуць далей. Ён памятае шматлікія бацькавы апавяданні пра фронт і ўяўляе, як будзе ляжаць у шынялі на пяску ў акопе. Прыпамінае лісты бацькавы, якія слаў ён хоць рэдка з вайны, і парашае, што абавязковая напіша ліст да Аксаны. Успаміны аб бацькавых апавяданнях і успаміны аб прачытаным у кніжках рэюнца ў памяці.

Блukaючы выабражэннем следам за імі, Кастусь уяўляе сябе парапененым. Ён толькі доўга думае над tym, куды быць парапененым лепш, так каб і не забіла куляй і каб не застаца пасля калекай.—«У галаву як бацька? Але гэта, страшна, можа скалечыць вока, або і зусім забіць.—Лепш у руку, сама лепш, вядома, у руку, асабліва калі ў плячо. Як загоішца, нават і непрыкметна будзе, толькі ямачка і зморшчны на скуры астануцца»,—прыпамінае ён след парапенення на бацькавым твары.—«Ну, вядома, лепш, калі парапеняць у руку, бо калі ў нагу, напрыклад, дык зноў-такі можа куля так патрапіць, што застанешся калекай, кульгаць будзеш».—Быць парапененым Кастусю чамусьці хочаща. Ён уяўляе, як пасля парапенення прыедзе дадому на пабыўку і спаткаеца з Аксанай. Ён будзе ў шынілі, будзе стаяць, накінуўшы шынель на плечы, і будзе баяцца, каб хаця не закрануть чым левай рукі. Ён будзе баяцца, каб хаця не ўразіць раны, а Аксана будзе стаяць побач з ім і будзе паціху, нясмела аб усім распытваць.

Кастусь злёгку павяртае галаву і кідае спадлоб'я поглядам у бок Аксаны.

Рыгор змоўк, перагарнуў тэзісы, шукаючы, ці не абмінуў чаго ў дакладзе і, пераканаўшыся, што не абмінуў нічога, сказаў ужо іншым голасам, не такім, як гаварыў да гэтага:

— Нам па інструкцыі належыць мабілізаваць двух чала-век, але калі хто захоча добраахвотнікам пайсці, дык можна будзе і трох, або нават і чатырох мабілізаваць. Мабілізацыя добраахвотная,—растлумачыў ён,—спачатку мы павінны абвясціць добраахвотны запіс, а калі такога не будзе, павінны агульным сходам вылучыць двух комсамольцаў не маладзей шаснаццаці гадоў. Вядома, калі той, каго-б мы вылучылі, не захоча, мы яго сілай на фронт не пагонім...

— Але з комсамола пагонім,—перабіў яго Кастусь.

— Гэта само па сабе ясна... А цяпер, таварышы, давайце пачнем запіс тых, хто хоча абвясціць сябе мабілізаваным на справу абароны пролетарскай рэвалюцыі.

Рыгор моўкі стаіць за столом і абводзіць поглядам усіх комсамольцаў. Дзялічаты паціху шэпчуцца і дапытлівымі поглядамі цікуюць за хлапцамі. У іхных поглядах і насцярожанасць і палахлівасць. Аксана цяпер раз-по-раз кідае поглядамі на Кастуся, які ўсё гэтак-жа сядзіць, паклаўшы на кулакі востры свой падбародак. Непадалёк ад яго сядзіць Ёська і злёгку, крыху неяк разгублена, усміхаецца. Другія хлапцы таксама перашептваюцца, а Сапун Алёша напінўся

і папраўляе на назе абмотку. Усе чакаюць, ці абзавецца хто першым і гадаюць, каго давядзенца вылучыць агульным сходам. Яшчэнейкі час стаіць моўчкі Рыгор, яшчэ раз забводзіць поглядам, а тады ўжо кажа:

— Першым я сябе абвяшчаю добраахвотнікам.

— А другім я,—падымае галаву Кастусь.—Запісвай.

— А трэцім я,—Ёська ад разгубленасці паднімаецца з месца.

Больш не абазваўся ніхто. Цяпер усе пазіралі на гэтых трох, чые імёны і прозвішчы, сагнуўшыся над столом, запісваў у пратакол самы па ўзросту малады з комсамольцаў сакратар сходу.

— Больш няма?—пытае Рыгор, хоць і ведае, што ніхто больш не абазвеца.—Ну, добра, значыць у нас ажна трое добраахвотнікаў. І паколькі больш няма, я прапаную прагаласаваць за ўсіх трох, ці давярае нам ячэйка, што мы будзем прыкладнымі... Прашу ўсіх, хто за гэта, падняць руکі...—Моўчкі ён лічыць галасы.—Усе. Значыць, ячэйка лічыцьмагчымым паслаць на комсамольскую мабілізацыю ўсіх трох таварышоў, якія далі на гэта сваю добраахвотную згоду. А зараз трэба нам правесці і перавыбары бюро, паколькі мы з Кастусём з яго выбываєм. Прашу вызначыць, каго мы абярэм у бюро.

Тады раптам па-незвычайнаму неяк разрагатаўся Алёша Сапун, ашчэрыўшыся поўназубым шырокім ротам.

— Ты чаго рагочаш?

— У бюро выбіраць лягчэй, чым на мабілізацыю.

— А ты баяўся, каб хаця цябе не вызначылі, а?

— І баяўся,—ураз пасмірнеў Сапун.—А твая якая справа?

— А такая, што возьмем дый прагонім з комсамола.

— Хаця-б не прагнаў...

— Вось тады пабачыш.

— А я і сам магу пайсці, можаш не турбавацца пра-таняць.

— Ага, гэтак?—Рыгор уставіўся вачыма Алёшу ў твар.—Тады я прапаную неадкладна выключыць Сапуна Аляксея з радоў комсамола, як непатрэбны элемент.

— Ка-алі ласка! выключайце сабе.—Алёша падняўся з лаўкі і, паказваючы сходу свой шырокі, абвіслагубы рот, паспрабаваў усміхнушца. Але ўсмешка не вышла і ён моўчкі пайшоў да дзвярэй.

— Ты білет комсамольскі давай сюды,—крыкнуў Рыгор,—а тады можаш убірацца хоць да чортавай мацеры.

— Здо-о-рава! Акурат так комсамольцу і належыць,—

сказаў Алёша, вымаючы з кішэні сінюю кніжку комсамольскага білета, і паклаў яго на лаўку.

— Каб не дзяўчата,—Рыгор зірнуў на іх,—я цябе яшчэ трошку далей паслаў-бы.

Комсамольцы зарагаталі, а Сапун, бразнуўшы дзвярыма, вышаў са сходу.

— Комсамолец!.. За комінам на печы сядзець яму, ды з прусамі ваяваць, а не ў комсамоле быць... Ну, я галасую, хто за тое, каб яго выключыць? Прашу падняць руکі... Так... А то толькі перабіў увесь сход. Ужо даўно бюро выбралі-б.

Хутка пасля гэтага сход скончыўся. Комсамольцы падняліся з месц, скучыліся каля стала, за якім цяпер былі ўсе троє мабілізаваных, і паглядалі на іх, усё яшчэ не ветрачы, што цераз пару дзён іх не стане ў ячэйцы.

— Вы-ж хоць пішыце нам лісты, дзе будзеце,—просіць, Міхаль Ганорык, новы сакратар ячэйкі.

— Будзем пісаць,—у Кастуся голас ціхі. Ён пазірас ўкрадкам на Аксану.—А вы-ж і нам пішыце, ды часцей, вам адсюль лягчэй будзе пісаць.

— Хлапцы,—просіць Рыгор Мікодаў,—давайце да нас пойдзем, пабудзеце ў хаце, пакуль я з бацькам пагавару. Не хочу я, каб ён сварыўся. А пры вас не будзе.

— А тады да нас,—просіць і Ёська.—Уй, я ўяўляю, што будзе мне дома. Але зол зайн азэй<sup>1</sup>,—кака ён па-яўрэйску і радасна ўсміхаецца.—Абы вы пасабілі першую атаку адбіць, а тады ўжо будзе лягчэй.

Комсамольцы ўсе разам ідуць дадому тапалёвай прысадай. Па абодва бакі прысады маладая жытнёвая рунь. Яна лёткімі хвалямі пераліваецца пад ветрам. Вечер гойдае верхавіны роўных як адзін высокіх тапалёў і яны густа шумяць над галовамі ў комсамольцаў сваім пажоўклым лісцем і, збираючы вакол серабрыстых ствалоў маладое тонкае галлё, цягнуцца галлём угару, адкрываючы над прысадай вузкую паску светласініх нябес. Па ёй, перасякаючы яе наўскасяк, плыве, асветлены вячэрнім сонцам, вымыты ў чырвоных сонечных променях кавалак хмар. Залюбаваўшыся ім, ідзе Кастусь і, не адрываючы ад хмары погляду, пяе, крычыць у вышыню маладым упэўненым голасам:

Свергнем могучей рукою  
Гнет вековой навсегда  
И водрузим над землею  
Красное знамя труда!..\*

<sup>1</sup> Хай будзе так.

І яшчэ раз больш павольна, і больш размерана, у такт прыцішаным крокам

„И водрузим над землею  
Красное знамя труда!..“

Калі песня гатова была замоўкнучь, яе падхапілі комсамольцы, началі з першых слоў і размашыстую і звонкую вынеслі з прысады на палявую дарогу, завабіўшы ёю і на-ваколле, і далёкую прастору восеніскіх палёў.

У той-жя вечар, як ледзь яшчэ змерклася, Аксана, накінечнушы на плечы мультановую хустку, вышла на двор і, пастаяўшы колькі мінут на дварэ ля парога, пайшла і села на прызбе. А цераз некалькі хвілін прышоў Кастусь. Параўняўшыся з сузонавым дваром, ён прыпініўся, а як зауважыў Аксану, дык не лайшоў на двор, а з вуліцы запытаў збянтэжана.

— Што ты робіш, Аксана, цяпер?

— Нічога. Пасяджу вось ды спаць пайду.

— Хадзем паходзім з табою.

— Не хочацца хадзіць, ногі баліць.

— Ну, кінь ты, дзе ты іх змарыла так, што баліць. Хадзем. Цяпер смялейшы ўжо Кастусь ідзе ў двор і, падаўшы Аксане руку, падымае яе з прызбы.—Хадзем паходзім па дарозе.

— Ну, хадзем сабе.

— А ведаеш,—кажа Кастусь, пагадзіўшы,—гэта-ж і Хвейдар старастаў выпісаўся з комсамола. Пасля сходу прышоў да Рыгора, плачучы, і аддаў комсамольскі белет, сказаў, што бацька загадаў выпісацца. А я мяркую так, што бацька ягоны нічога яшчэ і не ведае, а праста ён сам спалохаўся, бо чаму-ж гэта абавязкова сёння на яго так ужо наваліўся бацька?

— А-а, слухай ты яго. Вядома,—спалохаўся.

— За тое-ж і далі мы яму з Рыгорам пёру. Больш ужо ніколі не захоча лезці не ў сваю справу.

— А вы-ж хутка і паедзеце?—ціха пытае Аксана, пераводзячы, дасля кароткай паузы, гаворку на другое.—Няў-жо-ж гэта праўда?—Я вось цэлы вечар думаю аб гэтым, а мне ўсё здаецца, што гэта нібы так сабе, нібы не на праўду.—Аксана хіліцца галавой да ягонага пляча.—і вас доўга-доўга не будзе...

— Пакуль не скончыцца вайна.

— Вельмі-ж сумна ў нас будзе.

— Чаму сумна? Без нас? Ну-у! Гэта нам, дык будзе сумна, а вы-ж тут усе разам будзеце.

— Мала што ўсе. Мне можа ўсе і непатрэбны,—загадкава кажа Аксана. А сказаўшы, спынілася па дарозе над канавай і запляскала далонямі.—Глянь, глянь!

— Што там такое?

— Вужака папаўзла ў канаву.

— Табе можа здалося!—Кастусь згінаецца да зямлі поруч з ёй.

— Добрае здалося. Я зауважыла, як яна ссунулася з трэблі.

З-за лесу зусім яшчэ нядаўна вышаў месяц і цмянае свято яго яшчэ не здолела разрэдзіць вячэрніх змрокоў. Адтаго і цяжка рагледзець Кастусю, што робіцца ў мураве, якой абраслі берагі канавы.

— Ніякай вужакі там няма,—кажа ён і мерыцца падняцца, а Аксана ў гэты час хоча яшчэ ніжэй нахіліцца над канавай і яны стукаюцца галовамі, войкаюць, а пасля абодвух весела рагочуць і Кастусь зусім ужо смела бярэ Аксану абодвумя рукамі за плечы, пазірае ў вузкія шчыліны яе вочы, адкуль іскраца чорнымі вугалькамі яе зрэнкі, пасля раптам туціць яе да сябе, парыг'ята цалуе ў вочы, потым некалькі раз у шчаку і ўрэшце зацікае, упіўшыся пацалункам у яе вусны. Яна сіліцца адараўца вуснамі ад яго, закідае далёка назад галаву так, што аж бачыць над самай галавой неба, калі на момант раскрывае вочы, але, адараўшыся, не ідзе ад яго, не вырываецца з ягоных рук і ён зноў, яшчэ мацней, туціць яе грудзямі да сябе і зноў моўчкі цалуе яе твар, пакуль вноў не ўпіваецца пацалункам у вусны. І зноў сіліцца адараўца Аксана, адкідаючи назад галаву, і на гэны раз вырываецца з рук і ідзе па дарозе назад да вёскі. Следам за ёю ідзе моўчкі і Кастусь. Доўгі час ён не асмельваецца загаварыць, не ўмеючы вытлумачыць сабе таго, што толькі што зрабіў. Урэшце, калі Аксана паскарае крокі, каб хутчэй дайсці да двара, які зусім ужо блізка, Кастусь нясмела пытае:

— А ты, Аксана, напішаш мне, калі я прышлю табе ліст?—Аксана павяртае да яго галаву і высока ўскідвае востракрылыя бровы.

— Дык, няўжо-ж... а я ўсё не веру, што гэта праўда... А ты напішаш?

— Я напішу, адразу-ж, толькі ты адказ прышлі. Прышлеш?

— Прышлю... А ты піши на татава імя, каб ніхто не ведаў...

— Добра.—І пакуль ён мерыцца сказаць яшчэ нешта, Аксана бягом бяжыць да парога і знікае за дзвярыма.

А на другі день пасля гэтага вечара, самым ранкам яшчэ, з шапятоўскай вуліцы выехала параконная фурманка, якой кіраваў старшыня шапятоўскага сельсовета Мікода Жук. Ён моўчкі сядзеў у самым перадку калёс і курыў, паглядаючы назад. Следам за фурманкай, гоней за двое ад яе, абкружаныя комсамольцамі, ішлі: Кастусь Шкробат, Жук Рыгор і Ёська Губерман. За комсамольцамі ішло яшчэ некалькі чалавек дарослых. Гэта былі ёськавы бацькі, кастусёва маці і рыгорава мачыха. Кастусёва маці скр诏 слёзы скардзілася комсамольцам, што вось і сын ідзе следам за бацькам, пакідаючы яе адну. Дзяўчата суцяшалі яе, а рыгорава мачыха ўзлавана, гэтак сама праз слёзы, пакрывала на дзяўчат, папракаючы іх, што нічога яны яшчэ не разумеюць. У полі, як параўняліся з тапалёвой прысадай, што вяла ад дарогі да былога панскага дома, пачалі развітвацца. Мікодзіха неўзаметку перахрысціла Рыгора і, пацалаваўшы, пусціла яго, а сама сышла ў бок з дарогі і стала там, сцяўшы зморшчаныя вусны. Змеціўшы, як хрысціла мачыха Рыгора, Кастусь узяў маці за абедзве рукі і, смяючыся, пацалаваў яе два разы ў шчаку. Як адышоў сын, яна не скрунулася з месца, так і засталася стаяць пасярод дарогі на пяску, скамячыўшы ў пальцах прыўзняты падол белага кужельнага фартуха. А калі развіталіся хлапцы і з таварышамі і, азіраючыся назад, пайшлі дарогай даганяць фурманку, зусім старая ўжо маці ёськава ўзялася рукамі за галаву, абвязаную цёплай хусткай, разгушкала яе і, тупаючы па дарожнаму пяску, завохкала, загаварыла ўпоўгаса да самой сябе.

Следам за ёй, калі яна адышла троху, крануліся ёсці і комсамольцы. То адзін, то другі з іх аглядаўся назад на дарогу, па якой пайшлі хлапцы, і тады кожны з іх бачыў, як ідзе па сярэдзіне дарогі высокая Ганна Шкробаціха, несучы ў руцэ скамечаны падол фартуха.

## П А Д З Е Я      Д З Е С Я Т А Я

Калі зайсі з двара ў вялікі зборны пакой пагулянскага волыканкома, складаецца ўражанне, што на дварэ зусім ужо вечар, так цёмана ў зборным пакоі. З гэтай прычыны і не можа Мікода Жук пазнаць адразу чалавека, які падышоў да яго на зборнай і падаў руку для павітання. Чалавек немалады ўжо, у чырвонаармейскім шынілі. На правым воку чорная павязка і шчака правая як-бы ўгору падцягнута да вока, ад чаго рот троху скрыўлены і з гэтай прычыны здаецца, што чалавек увесь час хітравата і як-бы недаверліва ўсміхаецца, заўжды носячи за сабою гэнную ўсмешку, схаваную ў кутку паміж вусам і барадою. Ён высокі, шырокаплечы і шынель, на ім, як-бы не зусім да росту, караткаваты троху. Пазірае на яго Мікода і ківае галавою.

— Гэта вы адкуль-жа?

— Ды што ты, Мікода, не прызнаў?—дзівіцца чалавек.

— Няўжо-ж Тарэнта?—Мікода пазнае знаёмы голас.—А няхай ты згары. Гляджу, гляджу, думаю, хто-б такі гэта? Аж вось ён хто! Багаты пэўне будзеш.

— Паспрабую разбагацець, чаму-ж. Хіба дарэмна столькі адстукаў? А гэта-ж,—ён паказвае рукой на павязку на воку,—не ведаю вось толькі, ці буду хоць троху хаяць бачыць ім. Бач, якім зрабіўся?—Правая шчака тарэнтава з вусам узніялася яшчэ вышэй, а ўсмешка выпаўзла з кутка паміж вусам і барадою і расцяклася па ўсяму твару.—Такога і жонка гатова не прызнаць.

— Прыймае, дзе яна дзенеца. А ты зусім ужо, ці на пабыўку?

— Зусім, падчыстую. Няма як страляць, дык забракавалі.  
Ды ўжо і наваяваўся я.

— Дзіва, што наваяваўся. Гады-ж тры, здаецца, на той  
і на гэтай ужо два гады амаль.

— Ну так, каля пяці гадоў. Цяпер-то хоць ведаў, за  
што ваяваў. Бывала, сядзіш дзе-небудзь, ды думаеш, што  
калі цэл застанешся, дык хоць будзе куды прыслі, ведаў,  
што на сваю зямлю прыду... Ну, а ты дадому хутка?

— Ды зараз-жа, зайду да аднаго тут на хвілінку і па-  
едзем, ідзі масціся. Гнядую-ж маю можа прызнаеш?

— Чаму-ж не прызнаць?

і цераз некалькі хвілін яны рушылі з волвыканкомаў-  
скага двара на местачковы пляц, а адтуль у завулак, што  
вёў да гасцінца.

Як паехалі, Тарэнта ўскочыў на калёсы і доўга стаяў  
на калёсах каленкамі, трymаючыся рукамі за білы драбінак,  
сачыў, як лёгка збягаюць з местачковага пляца ўніз у заву-  
лак калёсы, падганяючы старую, гнядую мікодаву кабылу.  
У завулку суха і калёсы коцяцца роўна, аж да самага канца  
завулка, дзе пачынаецца шырокі раз'езджаны гасцінец, абса-  
джаны па баках бярэзінамі. Нейкі час дарога іхная будзе  
ісці гасцінцам, аж да самага лесу, а ў лесе зверне направа  
і пачне віцца: то вузкай паскай паміж густога маладога  
хвойніку, то шырокай грэблій у гаі; то разгонна і праста  
ляжа між бору, то шырокім шляхам між палёў. Старая,  
даўно знаёмая дарога. Кожная канава, кожны пень і куст,  
і кожнае дрэва, што расце каля дарогі,—усё гэта даўно  
знаёма Тарэнту. Але прайшло два гады, як не хадзіў ён  
па ёй, і зараз доўга стаіць каленкамі на калёсах, углядаю-  
чыся ў прасцяг гасцінца, як у нешта невядомае.

— Значыць, ты цяпер ужо зусім дадому? Добра, акурат  
да часу прыедзеш; сын з дому, а бацька дадому. Ці ты,  
можа, пра сына і не ведаеш яшчэ?

— А што?—уставіўся ў мікодаў твар Тарэнта адным  
свайм вокам.

— Ваяваць пайшлі: і твой, і мой, і Ёська кавалёў.

— Як гэта пайшлі?—не разумеў Тарэнта.—Куды?

— Ваяваць, я-ж кажу. Зімой папісаліся ў комсамол, а  
тыдні два таму назад атрымалі з горада паперку аб мабілі-  
зациі і пайшлі.

— Такі ў войска пайшлі?—усё яшчэ не верыць Та-  
рэнта.

— А няўжо-ж куды. і сын мне ліст прыслаў, што хутка  
іхная часць на фронт нібы паедзе.

— Як-жа гэта?—усхвалявана замітусіўся на возе Та-

рэнта.—Які-ж з яго ваяка? Дзіця горкае... Не было каму крыкнуць на яго...

— Ат!—Мікода махнуў рукой.—Я на свайго і крычаў і ледзь не біў яго, а ён сваё зрабіў... Што той крык...

— Дык-жа горкае дзіця яшчэ! Твой-жа хоць трохі старэйшы.

— Наколькі ён там старэйшы. Усяго, здаецца, на год, ці на паўтара.

— Ух, ух!—круціць галавою Тарэнта,—не было каму бінь іх. Захацелася ім ваяваць. Мала яшчэ бацькі ваюць.

— Хіба іх разбярэш? Раз падаліся ў комсамол, дык, мусіць, нельга было не ехаць. А як мы некалі лезлі?..

— Дык я нічога, што ён у комсамол падаўся, але заўбіць-жа могуць? Які з яго армеец? Ці, бывае, скалечачь. дык тады і бацька калека, і сын.

— Хай бог крье, што ты: заб'юць, скалечачь... Ды можа іх яшчэ на фронт і не пашлюць такіх.

— А ты-ж кажаш, што сын піша.

— Мала што ён піша. Малады, можа пахваліцца хоча.

— Ух, ух!—зноў круціць галавою Тарэнта.—А я толькі думаў—вось прыду, за гаспадарку вазьмуся, дапамогу ад сына мець буду... Ці пасяялі-ж яны там з маткай хошь чаго?

— Пасяялі. Сын у цябе працавіты ўдаўся. І мой працавіты. Я-ж гэта ўсё больш па сельсовецкіх спраўах бегаю, а каля гаспадаркі ён амаль адзін і хадзіў. Цяпер вось без яго і не ведаю, як яно будзе. Каб хоць як з гэтага сельсовецтва мне вызваліцца. Вазьміся хіба ты за гэту спраўу, а?

— Не-э, мнё, браце, каб як за гаспадарку ўзяцца. Служы ўжо ты хіба і далей.

— Дык-жа вось служу, каторы год ужо. А думаеш, лёгка? Багатыры, каб прымелі, даўно са свету звязлі-б.

— Хутчэй самі сыйдуць, а нас не звядуць.

— Ды не звядуць, вядома.

Два гады амаль, як не бачыліся Мікода з Тарэнтам і на гутарку абоім ім мала дарогі ад Пагулянкі да Шапятоўкі. Думкі роем кружацца, абганяюць адна другую, адна другую нараджаюць. А ў Тарэнты над усімі думкамі жыве адна: прыедзе, урэшце, на сваю ўласную зямлю, умацуецца на ёй і патроху павядзе сваю гаспадарку. Думаючы гэта, ён зараней адчувае смак свайго гаспадарання.

Саскочыўшы з калёс, як прыехалі ў Шапятоўку, Тарэнта нават не падаў Мікоду рукі на развітанне, эразу-ж кінуўся ў двор. У дварэ ўсё было, як і два гады таму назад.

Толькі хата яшчэ больш абсунулася да зямлі. Адтаго столь у хаце стала зусім нізкай і над самай галавой у Тарэнты вісела, калі ён, вітаючыся, цалаваўся ў хаце з жонкай. Жонка абрадвалася яму, але ад таго, што прышоў бацька, яшчэ большым зрабіўся смутак па сыну і, ссунуўшы з тарэнтавых плеч рукі, яна заплакала і села на лаўку каля сцяны.

— І трэба-ж было яму ісці ў гэта. Удаўся ў бацьку, лезе скрэзь, ці трэба гэта, ці не трэба.

— Нічога, жыў будзе, прыдзе.—Словы жончыны Тарэнту спадабаліся.

— А калі-ж прыдзе вось такім, як ты, а? Што-ж тады? Ты-ж хоць стары, а ён-жа дзіця яшчэ...

— Чаго-та ён такім прыдзе? На фронт іх такіх ніхто не пашле, не думай.—І перавёў гаворку на гаспадарку, пра жыта запытаў, пра каня. Абрадваваўся, як прышла дачка, рослая, акурат у самай сіле дзяўчына.—Малайчына, што вырасла! А то я ўжо думаў, што не будзе мне памочніка ў гаспадарцы. Ну, ці багата-ж у цябе сілы, а? Давядзеца-ж нам з табою і хату новую ставіць.

— Ужо і новую,—сказала жонка.—Каб хаяця гэтая не разбурылася.—Але абрадвалася такой тарэнтавай гаворцы і сама дачку пахваліла:

— Вырасла, не зломак, слава богу.

— Бог-то тут нібы не пры чым. Бацькі не зломкі, дык і дачка такая.

— Бацькі... Бацька вунь на каго падобен стаў. Не галава, а рэшата, уся ў дзірках ужо. Але-ж і трапляюць кулі нешта ўсё ў галаву табе.—Жонка ўсміхнулася.—Відаць, выстаўляеш ты яе з акопаў напаказ...

— Чорт яго,—смяецца і сам Тарэнта.—Падцэляць-жа вось неяк акурат у галаву. Калі-б яшчэ раз давялося, дык-бы напэўне ўжо ў лоб праста падцэлі-б.

— Пайдзі яшчэ раз, дык падцэляць.

Раніцою назаўтра Тарэнта пайшлоў на сваё поле. За два гады, пакуль яго не было дома, Шапятоўка яшчэ троху парадзела. Хто-ні-хто за гэты час перакінуўся з будынкамі на хутар, або на былую пансскую зямлю, на ўчастак, які атрымаў. Тыя, хто быў перасяліўся на хутары раней, цяпер ужо абладзіліся, панакрывалі неяк саломай будынкі, хоць каласом уніз, каб хутчэй, абкуталі так-сяк двары платамі. Тарэнта, ідуchy ў поле, думаў, што хоць разарвецца, а збудзе сабе новую хату і завядзе сваю ўласную гаспадарку.

Восеніескае поле сумнае, апушцелае. Латкімі на ім толькі зеляннее рунь, а то ўсё або пляміна шэрай голай раглі, або

неўзараная, стоптаная статкам, пожня. Так ад хутара да хутара, у які бок ні глянь. А за ўсім гэтым далёкі або блізкі лес і над ім захмараны небасхіл. Хмары і над гала-вою нізкія, мутныя. Непадалёк, амаль зусім голыя ўжо тапалі прысады. На дарозе шэры, перацёрты з гноем ды з калівамі сухога сена і саломы, пясок. Паўз дарогу стап-таная, старая, пераспелая і запыленая трава. Ён не заўважае пад ногамі пяску і запыленай муравы, а адтаго, што захма-раны небасхіл перад вачым, думкі не рассейваюцца, а ўсе збирающа каля аднаго. І ён радуецца, калі бачыць здалёк яшчэ, як урасла дзёрнам высокая мяжа паміж ягонай зям-лён і зямлён суседа па хутару, мяжа, якую ён сам абганяў увосень семнаццатага года.

Размеранымі ціхімі крокамі ідзе ён па мяжы, як па сцежцы, не адрываючы погляду ад былога аўсянішча, прыкідае ў галаве, ці багата зямлі зойме двор, выглядзе, у якім-бы месцы лепш пасяліцца. Перад вачым роўнае, скрэзъ адноўкава разробленое поле, хоць-бы невялічкі кавалак горшага, каб за яго можна было ўчастіцца думкамі пра сядзібу. Да самай рэчкі ідзе так Тарэнта, пакуль абмінае і кавалак поля, засенны жытам. Далей пад рэчку ёсьць месцы і няроўныя. Ёсьць назат кавалак поплаву, дзе расце щіпец. Можна-б на ім і хату ставіць, але пад другія будынкі давядзеца займаць добры поплаў і двор самы не будзе сухім вясной і увосень. «Не, лепш там»,—парашае ён і зноў гэткімі-ж ціхімі крокамі ідзе па мяжы назад. Зноў мінае жытам, і, сішыўшы і так павольны крок, блукае поглядам па аўсянішчы. Шкода займаць такую зямлю пад сядзібу, але што-ж рабіць? Павяртаецца, і ад мяжы ідзе па аўся-нішчу ўпоперак па загонах. Пройдзе крыху і стане, азірнецца назад, тады зноў ідзе, прыкідае на-вока, ці багата зямлі зойме двор з будынкамі. Шкода зямлі. У Тарэнты па-чынае балець галава, яму робіцца горача. Доўга стаіць ён так, сярод поля, блукаючы па ім разгубленым поглядам. У руцэ трymае скамечаную шапку. Вечер шавеліць на галаве ў яго, над чорнай паскай павязкі, русыя валасы, ша-веліць бараду і расхінае полы расплікнутага шыняля. Каб хоць кавалачак, каб хоць лапічка маленькая горшай зямлі, зачапіўся-б за яе, паставіў-бы на ёй хату, а пасля ўжо неяк і другія будынкі размяшчаў-бы, не так-бы шкода было, а то, што хочаш, рабі. І ідуць думкі ўкругавую, абганяючы адна адну, і ўсё, нават зямля, пачынае спльываць следам за мутнымі абвіслагрудымі хмарамі за небазвод за балотам. Але калі сутыкаецца краем сваім зямля з хмарамі, Тарэнта спыняеца поглядам на кавалку поля, што паміж ягонай

зямлі і парабкоўскімі агародамі. Спачатку ён і па ім блукае разгубленым поглядам, не разумеючи, як гэта такі кавалак поля застаўся нікім незанятым. Прыпамінае, што як мералі зямлю, было на тым полі тады канаплянішча, якое яны і пакінулі ў карыстанне пану.

Аб нечым дагадаўшыся, Тарэнта подбеккам пайшоў на гэны нічый кавалак зямлі, абмераў яго крокамі, некалькі разоў паглядзеў, стоячи пасярод яго, то ў бок да речкі, то ў бок да суседавай зямлі, меркаваў, куды вокнамі павінна стаяць хата. Вымеркаваўшы ж гэта, ён, спяшаючыся, пайшоў дадому. Дома, хоць і было пад полуздзень, абедаць ісці адмовіўся, а запрог у крыбулі каня, узяў з сабою пілу, сякеру і, клікнуўши Марылю, паехаў з ёю ў лес. Як падаўно знаёмаму месцу, ехаў Тарэнта па лесе, зварнуўши з вялікай дарогі, ехаў у глыб лесу, дзе былі цішыня і поўзмрок пад высокімі гонкімі хвоямі. Час ад часу ён прытрымліваў каня, нацягваючы лейцы і поглядам змяраў адну хвою за другую, а тады шморгаў лейцамі і ехаў далей. Калі ад'ехалі далёка і ад дарогі і ад поля, спыніў каня на грудку калія маладых ялінак, а сам пайшоў з сякераю цераз увесь грудок. Часам ён стукаў абухом сякеры па ствале сасны вышэй камля і слухаў як звініць сасна і зноў ішоў. Хутка Марыля згубіла яго з воч. У лесе зацішна і цёпла. Вечер толькі высока ў гары, дзе плаваюць ціхія шолахі, перабираючы хвойныя іголкі, злёгку бразгаючы спелымі старымі шышкамі. Марыля паглядзела ў гару, прыслухалася да шолахаў, пачула навакольную цішыню і, спалохаўшыся яе, падышла да каня, узяла яго за аброцы калія цугляў, а другой рукой выцерла ў яго з-пад вачэй гной. Тады пачула, як дзесьці далёка зацюкала бацькава сякера па мяккаму сырому дрэву. Цераз нейкі час сякера была змоўкля, але хутка зацюкала зноў. Так ажна тро разы, пакуль змоўкля зусім і лес зноўку зацягнула непарушнай цішынёй. З цішыні тады выплылі бацькавы мяккія крокі і хутка паказаўся сам ён, урачыста спакойны і абраядванны. Ён узяў ад Марылі каня і павёў яго за аброцы за сабою, выбіраючы, дзе прастарней праехаць. Гоней цераз двое ён спыніў каня і прывязаў яго лейцамі за маладую хвойку.—Тады пад'едзем,—сказаў ён, махнуўши галавою ў напрамку, куды накіроўваўся ісці.—Бяры пілу і хадзем.

Зусім непадалёк, менш чым за гоні ад каня, Тарэнта спыніўся калія сасны, скінуў шынель і разам з тапаром паклаў яго ў бок ад сябе і пачаў каленкамі масціца калія сасны на зямлі.—Ну, давай. Світку скінь, а то душна будзе.

Піла хутка ўелася ў мякіш сасновай кары, галасней

зазвінела, крануўшы канцамі зубоў дрываціну, і запырскала з-пад зубоў дробнымі жоўтымі апілкамі. Калі распіл у дрываціне стаў глыбокім і ў ім схавалася ўся піла, Тарэнта падняўся, узяў сякера і дзюбкай самай уваткнуў яе ў распіл, каб яго не сціскала, каб лягчэй было хадзіць у ім не шырока разведзенай піле. Калі астаўся паміж чашкай, высечанай у сасне сякераі і пілой, зусім тонкі кавалак дрываціны, Тарэнта выхапіў з распілу сякера і адкінуў яе ў бок, а пілу пачаў вадзіць яшчэ шпарчэй і, калі ў распіле затрашчала дрэва, выняў з яго і пілу, і махнуў рукою на Марылю:

— Адыйдзі!..

Дрэва злёгку калыхнулася, пасля на момант замерла, як-бы наглядаючы месца, куды падаць, зноў калыхнулася ўжо мацней і, зашумеўшы галлём, разганяючы перад сабою паветра, паплыло зялёнаі верхавінай уніз, а потым ускінула ўгару з пня цяжкі камель і плашма, усім сваім цяжарам адразу, упала на мяккую, усланую дзеразой, мохам і хвейнымі іголкамі зямлю. Тады і ўхнула, заспакоіўшыся, што дасягла зямлі.

Нерухома ляжала стромкае дрэва на зямлі, а па ім, па гладкай жоўтай кары, блукала вострая сякера, то праста абламваючы, калі яны тонкія і сухія, то ссякаючы сырья і моцныя смольныя сукі. Калі сукі асталіся толькі каля самай верхавіны, Тарэнта пайшоў каля дрэва, куляючы па роўнаму ягонаму ствалу тапарышча сякеры. Адмерыў пятнаццаць тапарышчаў і стаў над дрэвам.

— Нясі пілу,—сказаў ён да Марылі і, калі яна падышла, дадаў яшчэ, пазіраючы ў бок камля:—Аршын на трынадцатць у даўжыню, я думаю, хопіць, будзе прасторная хата. Калі разжывемся, можна будзе і перагарадзіць дошкамі, адбіць чыстую палавіну.

Пасля гэтых слоў паверыла ў новую хату і Марыля і абраўдана зірнула на дрэва следам за бацькам.

— Ды хопіць, уга!..

Як адпілі ад дрэва два бервяны, адно на пятнаццаць тапарышчаў, а другое на дзвеяць з паловай, Тарэнта пайшоў па каня. Каня падвёў да бервяна і, зняўшы калёсы з перадка, падагнаў перадок да дрэва. Трэба было ўскласці камель бервяна на перадок, а верх на заднюю вось. Высек Тарэнта калы: адзін сабе, адзін Марылі. Парашыў, што раней ускладзе бервяно на пень, а тады пад'едзе пад яго перадком калёс. Але і на пень падняць нялёгка. Марыля багата не пасобіць, усяго сілы ў яе, каб падтрымаць сваім калом бервяно, пакуль бацька падсоўвае далей кол, каб

яно не абсунулася назад на зямлю. Бацька гнецца пад калом, падсоўваючы пад яго плячо, упіраецца ў зямлю шыроказ растапыранымі нагамі і, напінаючыся з усіх сілы, падымае бервяно. Баючыся, каб не ўпала яно назад, мітусіца ён поглядам па бервяну і пакрыкае на Марылю, падбадзёрвае крыкам яе, прымушаючы сабрацца з апошнімі сіламі, бо яшчэ троху падаць угару і бервяно будзе на пні, каб толькі тады своечасова пусціць з рук кол і падхапіць яго рукамі. Пра гэта думае Тарэнта і, напружыўшы ўсе свае сілы, падымае кол. Сіла ад напружання вырастает і бервяно ўспаўзае на пень. Яшчэ ледзь-ледзь і тады трэба кідаць кол. Апошні рывок і бервяно на пні. Але ірвануўшыся з апошніх сіл, Тарэнта не можа стрымацца ў час і кол яшчэ з усёй сілай напірае на бервяно і тады, калі яно ўжо на пні. Бервяно лёгка коціцца па пню, Тарэнта бачыць, як яно момант адзін гойдаецца яшчэ на самым краі пня і ў свядомасці мільгае думка пра небяспеку, што яно вось-вось упадзе, але падаўшыся з разгону грудзямі наперад больш чым след, ён ужо не можа стрымацца і толькі з адчаем крычыць на Марылю і разам з колам падае на зямлю следам за бервяном. Перапалоханая крыкам, Марыля не можа скрануцца з месца. Калі-ж яна кідаецца з калом на другі бок пня, бервяно ляжыць ужо на зямлі, адкаціўшыся ад пня ў бок і яна міжволі, хоць зусім не хоча гэтага, хоць ведае, што гэта нядобра, пырскае рогатам, калі, адплёўваючыся, падымаецца з зямлі бацька і аглядае свае запэцканыя зямлёй руки.

— Чаго гэта рагочаш, як кабыла?—кідае на яе лаянкай бацька.—Воч не маеш, ці што, каб у час падтрымаць бервяно.

— Ды як-бы ж я падтрымала, калі я пасабляла вам?

— Пасабляла!—усё яшчэ злуе Тарэнта.—Бачыла-ж, можа, што падыму ўжо тут і адзін. Толькі розуму ў галаве няма, не дагадалася прытрымаць...

Марыля вінавата маўчиць і пазірае ў зямлю, сабе пад ногі. Адпачыўши, яны зноўку коціць бервяно на пень. На гэты раз коціць яго па калу, які адным канцом ляжыць на пні, у высечанай для гэтага чашцы, а другім на зямлі. Так падымаецца лягчэй. Гэта ведаў Тарэнта і тады, калі браўся за бервяно ў першы раз, але здалося яно яму ў той раз спачатку зусім лёгкім і адтаго коліка ён не падклаў.

На гэты раз бервяно на пень лягло спакойна, а ўжо з пня зусім лёгка спіхнуў яго Тарэнта на перадок калёс. Верхавіну было лягчэй класці і цераз колькі хвілін яшчэ яны ехалі з лесу, везучы на разведзеных крывулях даўгое,

простае бервяно. Бервяно Тарэнта павёз не дадому, а на поле, дзе быў раніцою, і скінуў яго на паласе, што ляжала паміж парабкоўскім агародам і ягонай зямлём. Да вечара на tym месцы ляжала аж чатыры бервяны і ўвечары-ж, як пачало змяркацца, Тарэнта пайшоў да старшыні сельсвета Мікоды Жука. У хаце ён сеў на лаўцы насупроць Мікоды, агледзеўся ўважліва навокал сябе і сказаў, выпускаючы з кутка, паміж вусам і барадою, ухмылку:

— А ведаеш, буду я сабе хату ставіць.

— Хату? — Як-бы здзівіўся Мікода. — Нешта-ж ты дужа хутка надумаўся?

— Чаму хутка? Я яшчэ і на фронце пра гэта меркаваў. Раз ужо свая зямля ёсць, дык трэба на яе мацней садзіцца, каб ветрам не здула. А хату ставіць буду і пастаўлю сабе лепшую за тваю.

— Найшоў чым здзівіць! Мая-ж няновая.

— А я-ж не пра гэта кажу. Твая на колькі ўдоўжкі?

— Аршын восем ці дзвеяць.

— А я сабе пастаўлю восем на трынаццаць.

— Так ужо і паставіш? Калі тое яшчэ будзе? Ды і на чорта табе, калі да справы гаварыць, такая вялікая?

— Я з разлікам раблю: можа калі разбагацею, дык тады пераб'ю яе на дзве палавіны.

— А няхай ты згары! — Мікода зарагатаў, — яшчэ ніводнага суку няма на tym полі, а ён ужо і хату перабіваць збіраецца.

— А можа там і бярвенне ўжо ляжыць, — хітравата падміргнуў Тарэнта, — а не толькі сукі.

— Адкуль тое бярвенне ўзялося? Ці можа сёння ўжо і вазіў, а?

— Вазіў. Чатыры бервяны прывёз. Самавольна зваліў трыв сасны. А цяпер прышоў да цябе, пішы, браце, паперку ў выканком, ці ў лясніцства, куды там трэба, няхай дадуць мне лесу. Заўтра-ж паеду хлапатаць.

— Ты гэта ўсур'ёз?

— Ну, а як ты думаў? Трэба-ж мне нешта рабіць, не сядзець-жа ўесь век у той стопцы. Вось і буду патроху рабіць, пакуль сілы яшчэ ёсць. За зіму лес перацягну, а з вясны, як адсеюся, пачну зруб ставіць. Ну, а некалі і скончу.

— Ды скончыш, абы сіла была.

— Сілы ў мяне хопіць на хату, ды цясця — чорта прыцягну, няхай пасабляе. Хоць пасобіць няхай лес вывезці, ды пацясаць. Чорт ягдо, мне здаецца, што каб трэба было, дык горы цяпер варочаў-бы на сабе, каб толькі на ногі ўзбіцца

Наш-жа час прышоў, Мікода, ды каб нам не жыць? Хо-го-го! А каму-ж тады жыць, калі не нам? Хіба зноў багатырам, ці што? Гэта, браце, не той час, не іхны... Ну, дык пішы паперку, каб мне дарам лесу далі, паколькі я чырвонагвардзеец былы і круглы бядняк: ні кала свайго, ні двара.

— Ды напішу, табе такую паперку не грэх напісаць. Вось павячераю, ды сходзім да Івана Пятровіча і там на-пішам усё як след.

На тым-же тыдні Тарэнта выклапатаў сабе лесу, а яшчэ цераз паўтара ці два тыдні прыехаў у Шапятоўку аб'езчык і адкляйміў у лесе дваццаць дэве сасны. Гэтыя дваццаць дэве сасны, ды яшчэ колькі штук па ўласнаму свайму выбару, Тарэнта зімою вывез да тых чатырох бярвенняў, якія прывёз быў на другі дзень, як прышоў з Чырвонай арміі. За зіму ды за вясну бярвенне падвяла, і вясной, перакінуўшы ўсю лягчэйшую работу ў полі на жонку ды на дачку, Тарэнта падоўгу выстойваў над бярвеннем, сагнуўшыся, цясаў яго, а адсееўшыся, падвячоркам неяк, пасля тройцы ўжо, клікнуўшы з сабою і дачку і жонку, паклаў на высокія штандары першую падрубіну пад паўздоўжную сцяну хаты. З той пары кожны дзень ад самага ранку і да змяркания сядзеў Тарэнта на зрубе. Падвячоркам з жонкай, дачкой ды цесцем, якія наўмысля прыходзіў для гэтага, яны падымалі на зруб два новыя бервяны, а назаўтра Тарэнта адзін ужо выбіраў у бервяне драчку, высякаў вугал, клаў мох і прылажваў бервяно да зруба. Вянок за вянком вырастай зруб новай Тарэнтавай хаты і калі адным разам надвячоркам прышлі да зруба Мікода Жук з Сузонам Калядой, каб сказаць Тарэнту, што скончылася вайна з паякамі, яны налічылі ў зрубе восем вянкоў і здзівіліся.

— Глядзі-тка,—сказаў Мікода,—гэта-ж ён хутка сцены-такі, вывядзе: яшчэ вянкі чатыры і ўсё.

— А ўжо-такі небагата,—выпусціў Тарэнта з-пад вуса ўхмылку.—Вянкі чатыры і ўсё, хопіць вышыні. Буду на дваццаць вянок бэлькі класці.

— А там яшчэ адзін вянок і кроквы,—сказаў Сузон, з зайздрасцю аглядаючы зруб.

— Кроквы—справа лёгкая,—абазваўся Тарэнта зверху,

— Ды ты злезь адтуль, пагаворым, хадзі,—запрапанаваў Мікода.—Ці можа ты мяркуеш ужо на гэтую зіму перасяліцца ў яе, што так гоніш?

— Ў-у-у!—Тарэнта махнуў рукою.—Далёка яшчэ да таго пераселення. Яшчэ духу ці хопіць. Зруб то пастаўлю, а яшчэ-ж столь, падлога, стальярка, ды гонт, ды ўсякая

хвароба...—уткнуў сякера ў бервяно і палез дадолу. Як злез, падаў суседзям руку для прывітання.

— Вайна-ж скончана,—сказаў Мікода,—ці паверыш? Вось ён толькі што з мястечка прышлоў, чуў там.

— Ты што праўду гаворыш, ці жартуюш?—Тарэнта раптам ажыўіўся, уставіўся адным сваім вокам спачатку ў Мікоду твар, пасля ў Сузонаў.

— Якое-ж жартую. Няхай ён скажа.

— Праўда,—пацвердзіў Сузон.—На свае вуши чуў.

— Ну, тады, хлопцы, будзем жыць. Па-сапраўднаму будзем жыць, а? І што без вока я ледзь не астаўся, зусім не шкода мне для такога. Цяпер чалавек хоць ведаць будзе, што не давядзеца яму ўвесь век пакутваць. Гэта добра, калі праўда, што вайна скончылася.

— Дык-жа праўда. Я-ж на свае вуши чуў, як абвяшчалі ў воласці.

— Значыць, усё-такі наша ўзяло! А столькі-ж іх было гэтых генералаў розных, ды палкоўнікаў. Тарэнта пачаў апавяданці пра перажытае на фронце і, захоплены ўспамінамі і навіной, якая парадзіла іх, не зауважыў, як знізілася сонца. Асветленыя сонцам, новыя сцены жаўцелі, песцілі вока і, загледзеўшыся на іх, пашкадаваў сваёй страchanай рукі Сузон і ўголас пазайздросці Тарэнту:

— Ты-то, Тарэнта, будзеш жыць, ты цяпер на ногі ўсташ, а мая справа праташчая. Адно ў мяне, што зямлі, канечне, прыбыло, а на будыніну я ніколі не ўзаб'юся. Адной рукой бервяна не падымеш.—Ён выставіў руку наперад і варухнуў пад кашуляй левым бязрукім плячом.—А тут яшчэ конь ледзь ногі валачэ, наўрад ці пацягне ўвосень плуг.

— Так, нешта ён у цябе няспраўны,—згадзіўся Тарэнта.— А мой неяк выкараскаўся, патроху цятгне.

— І другога-ж цяпер не купіш,—скардзіўся Сузон да-лей.—За якую-ж трасцу яго купіш. А без каня горай яшчэ, як без рук. Без каня не нагаспадарыш і на добрай зямлі.

— Да, брат, без каня гаспадарыць цяжка,—згадзіўся Мікода.—Але неяк-жа давядзеца тримацца, неяк прахвеш. Як мірны час стане, дапамогу якую ад улады атрымаеш.

— Адным словам, не прападзеш,—перабіў Мікоду Тарэнта Шкробат.—Быць таго не можа, не тыя часы...

З-за былых панскіх будынін выбегла Марыля, тарэнтава дачка. Сонца свяціла ёй праста ў твар, іскрылася на белабрысай яе галаве і, залюбаваўшыся ёю, абраўдаўся Тарэнта.

— Памагаты мой бяжыць нешта.

Супроць сонца Марыля ішла, жмурачы вочы, але бачыў бацька, што нясе яна на твары з сабой усмешку і, змечіўши гэта, пахваліў яе:

— Малайчына дзеёука, яна-такі мне багата пасабіла. З ёй-жа мы і павазілі лес: дзень у дзень са мной ехала ў лес яна.

Але падышла да зруба Марыля, зірнула зразу-ж у твар Мікоду і сагнала ўсмешку з губ і раптам разгубілася, а тое, што хацела сказаць бацьку голасна, сказала зусім паціху:

— Вайны ўжо няма, тата, Кастусь ліст прыслаў.

Пасля яе слоў бліснулі бацькавы вочы, абраадваўся ён, што сын жывым астаўся, а Мікода ўставіўся ў яе поглядам, ці не скажа, што піша Кастусь пра ягонага сына.

— Ну!...—вырвалася ў бацькі.—А што яшчэ ён піша?

— Ага, ага, што-ж яшчэ?—запытаў і Мікода.

— Піша, што, як комсамолец, ён пакуль што яшчэ будзе ў арміі, а пасля мяркуе паехаць некуды вучыцца.

— Вось табе і на!—вырвалася ў бацькі.—Вось табе і памочнік у гаспадарцы.

— Справішся ты з ёю і адзін, няхай едзе ды вучыцца.

— Ды няхай, цяпер-же толькі і вучыцца ім.

— І я тое кажу,—падтрымаў Мікода.—А пра майго ці піша што?

— Пра Рыгора?—зірнула палахлівымі вачымі ў Міко-даў твар, пасля на бацьку і зноў на Мікоду, а як гаварыла, патупілася вачымі ў зямлю.—Не-а, нічога не піша...

— Нічога?—затрывоожыўся раптам Мікода.—Чаму-ж гэта ён?—Яны-ж, здаецца, разам былі ўвесы час. Ты можа сказаць не хочаш?—ён заміргаў палахліва вачымі, уставіўшися поглядам у вочы Марылі.—Можа нядобрае што здрылася, а? Ды ты сказаць не бойся, я-ж бацька яму...

— А што там магло здарыцца?—пачаў супакойваць Сузон.—Гэта-ж ён зусім яшчэ нядаўна пісаў, здаецца.

— Ды пісаў,—паспакайнеў Мікода, але змечіў, што хавае Марыля пад кофту сабе ліст, які несла, каб перачытаць бацьку, і ўстрывоожыўся яшчэ больш, а рукамі пацёгся да ліста, адгадваючы, што ў ім няшта нядобрае напісана пра Рыгора. Рукі меканічна пацягнуліся да Марылінай, у якой быў ліст, і, калі крануўся яе руки Мікода сваімі пальцамі, Марыля ўскрыкнула і адхінулася ў бок.

— Ты чаго-ж гэта, дурная?! А можа сапраўды што нядобрае, дык хавацца-ж няма чаго.

— Забілі Рыгора!—ускрыкнула яна і дрыглівай рукой

працягнула да бацькі ліст, а сама кругнулася да іх плячыма і пайшла за зруб са скіленай да зямлі галавой.

— Як-ж ж гэта? — Мікода на хвіліну аслуянеў на месцы, аглушаны спуджаным марыліным крыкам, а пасля засумяціўся, не ведаючы, што рабіць. Кінуўся быў пайсці дадому, але зачапіўся нагамі за грудок трэсак і вярнуўся назад. — Дык што-ж гэта такое? Сынок... Адзін быў і таго... — Сам збаяўся вымавіць слова, усё яшчэ не жадаючы верыць у яго. Узяў з тарэнтавых рук ліст, зірнуў на яго і пайшоў з лістом, цяжка пераступаючы цераз трэскі і жэрдкі, на якіх ляжала бярвенне. Пайшоў не на дарогу, а нацянькі цераз поле. Ідуць, спатыкаўся, але паскараў увесь час свае крокі, спяшаючыся як мага хутчэй данесці ліст да Івана Пятровіча. Як пайшоў ён, Тарэнта з Сузонам так і застылі на месцы, пазіраючы ўслед яму. У Тарэнты нарадзілася раптам адчуванне, нібы неяк нядобра выходзіць, што вось ягоны сын жывы, здаровы і мяркую ехаць вучыцца, а Рыгора забілі. Падумаў ён, што ў Мікоды будзе на ягонага сына з-за гэтага крыўда і хоць ведаў, што нічым Кастусь не вінен у рыгоравай смерці, усё-ж не мог вызваліцца ад гэтага адчування і адтаго першым загаварыў, выказываючы спачуванне Мікуду.

— Гэта-ж трэба, такое гора чалавеку...

— Ды ў такі час, акурат, як вайна скончылася, калі ў самы раз ісці дадому, ды жыць-бы. І такі хлопец...

— Хлопец з галавой быў.

З-за зруба вышла, патупіўшы ў зямлю вочы, Марыля.

— Дык што-ж ён там піша? Як-ж гэта яго забілі?..

— Як наступалі. — Голос Марылін дрыжэў, зрываяўся. — Куля трапіла ў грудзі, у сэрца, мусіць. Як упаў, дык і слова не сказаў.

Тарэнту прыпомнілася вайна, акопы, параненія. Усё гэта было для яго знаёмым. Ён уявіў сабе, як ішлі чырво-наармейцы ў наступ і ўгадаў, што упаў Рыгор наперад тварам на зямлю, бо бег, крыху сагнуўшыся. Падумаў, што, напэўне, побач з ім ішоў і Кастусь. Значыць, гэтак-ж як тварам на зямлю мог уласці і ён, і ад думак толькі задрыжэў увесь і, адчуўшы, як балюча крывіца твар, каб не заўважылі гэтага Сузон з Марылія, мятнуўся з месца і палез на зруб.

На рыштаванні гнуліся пад нагамі ў Тарэнты тонкія дошкі і дрыглівія ногі ішлі па рыштаванню ня смела, ня ўпэйнена. Баючыся ўпасці, ён рукою тримаўся за бервяно, аж пакуль падышоў да сцяны, а тады стаў на месцы калия вугла, дзе была ўваткнута ў бервяно сякера, і доўга стаяў

там, аж пакуль супакоіўся. Стоячы, пазіраў на зааснік, за якім ляжала шырокая і спакойнае возера. Калі руکі супакоіліся, выняў з бервяна сякеру, паклаў яе на рыштаванне, перавярнуў бервяно і пачаў, спрытна і ўпэўнена працуочы сякерай, выбіраць з яго драчку. Сузон тады зірнуў угару на зруб, кінуў слова на развітанне і пайшоў да дарогі. За ім, набраўшы ў мяшок свежых трэсак, пайшла і Марыля, а Тарэнта сам пайшоў толькі тады, як зусім прыладзіў да зруба бервяно, як спакойна мякка лягло яно сваім цяжарам на густа пасланы пад яго белы мох. Тады пачалас змяркацца.

## П А Д З Е Я    А Д З І Н А Ц Ц А Т А Я

Яшчэ ў вагоне, калі праезджалі апошні перагон, Ка-  
стусь пачаў заўважаць, што ім авалодвае нязвыклай  
для яго млявасць. Гэнай млявасць павялічылася, калі  
у забітым людзьмі памяшканні станцыі ён прымасціўся на  
акне нанац побач з Ёськам. Яшчэ праз нейкі час ён, як не за-  
хінаўся шынялём, пачаў зябнучы. Каб сагрэцца, курчыўся  
і нацягваў шынель на галаву, дыхаў сабе за пазуху, але  
пачыналі ныць ногі і руکі, пачыналася ламата ў спіне і  
доўга сядзець, скурчыўшыся, ён не мог. Усю ноч не мог  
заснуць. Як толькі саграваўся троху і пачынаў драмаць,  
абрадваўшыся, што ўрэшце прышоў сон, раптам пачынала  
ламаць ногі, хацелася выцягнуць іх на ўсю даўжыню, зда-  
валася, будзе тады лепш. А калі размінаў ногі і звшваў  
іх з акна, супакойваўся толькі на пару хвілін, каб зноў  
задрамаць, а тады ногі пачынала падкурчваць ды так, што  
балюча нылі косці і, каб сцішыць боль, ён падкурчваў ногі  
пад сябе. З гэтym, на некалькі хвілін, прыходзіла заспа-  
каенне і сон, але ўсяго на некалькі хвілін, пакуль нейкая  
нутраная сіла пачынала разварачваць косці, ламаць іх.  
Некалькі раз з'яўлялася жаданне злезі з акна і пайсці па-  
блукаць па дварэ, але, углядзеўшыся ў акно, ён бачыў, як  
кружыць там мяцеліца і выходзіць не адважваўся: ды і  
нялёгка было выйсці і асабліва папасці пасля зноў на сваё  
месца, бо ўся падлога вакзальнай залы была занята  
людзьмі. Мужчыны, жанчыны і дзеці ляжалі і сядзелі на  
падлозе, абапёршыся друг на дружку, і гэтак спалі. Каб  
выйсці, трэба пераступаць цераз людзей, рызыкуючы насту-  
піць каму-небудзь на руку ці на нагу. Цэлую ноч праму-

чыўся на акне без сну Кастусь, а раніцою, калі Ёська развязаў мяшок і дастаў з мяшка хлеб і сушанага тарана, здзівіўся, што зусім не хочацца есці. Да ўсяго, калі злезлі з акна, каб пайсці ў горад у павятовы камісарыят па вайсковых спрахах, пачала кружыцца галава.

На дварэ кружыла мяцеліца. Яна замятала дарогу снегам, шчыльна набіваючы яго між платоў па ўскрайніх вуліцах. Ісці па снягу было цяжка і, заняты хадзьбой, стомлены ёю, Кастусь на нейкі час зусім запамятаў на боль у галаве, а галавакружэнне, якое было з'явілася, вытлумачыў тым, што адразу вышлі з напоўненага людзьмі памяшкання станцыі на двор, на вецер. Цяпер ён наўмысля прыслухоўваўся, ці не баліць галава, але акрамя агульной стомленасці і нейкага неадчэпнага шуму ў вушах нічога не адчуваў. Гэта супакоіла. З гэтай прычыны ён адразу і не звярнуў увагі, калі ў памяшканні ваенкамата зноў далі аб себе ведаць і боль у галаве, і надакучлівая ламата ў касцях, і гэткі-ж надакучлівы шум у вушах. Паступова боль у галаве пасіліўся, галава пачынала кружыцца, а целам авалодвала мляvasць. Цягнула да цёплай печы, каб прытуліцца да яе плячыма і пацягнуцца, размяць ацяжалелыя рукі, але пячэй цёплых не было і, каб не стаяць на адным месцы, пакуль чакалі ў ваенкамаце сваёй чаргі, Кастусь паціху блукаў па калідору паміж чырвонаармейцаў. Устрывожаны такім станам, ён пачаў баяцца, што захварэе. Ён ведаў, што калі захварэе, дык захварэе тыфусам і таму, калі падышоў да яго Ёська, папярэдзіў:

— Ведаеш, ты каля мяне дужа блізка не хадзі, я, здаецца, хутка буду гатовым.—Ён шырока ўсміхнуўся, але па таму, як неахвотна расходзілася ўсмешка па твары, і па чырвані ў вачах, Ёська дагадаўся, што Кастусю нядобра.

— Ты чаго такі?—устрывожыўся Ёська.

— Нешта нядобра. Зябнуч пачынаю, а ў вушах шум і галава пачынае кружыцца. Адным словам у мяне, здаецца, тыфус.—Кастусь зноў паспрабаваў усміхнуща і на гэты раз сам адчуў, што ўсмешка даецца з болем, пасіляецца ад яе боль у галаве.

— Ну, ты кінь гэтую гаворку,—не знайшоў Ёська чым супакоіць таварыша.—Можа вецер надуў у вуши.—і паверыў у сваю здагадку. Быў паверый у яе і Кастусь, калі вышлі з ваенкамата на вуліцу, каб исці ў павятком комсамола. На дварэ галава астывала і балела не так моцна, але калі прышлі ў павятком, Кастусь адчуў сябе зусім разбітым і адразу, нават не сказаўшы ні слова худашчавай востраносай дзяўчыне, якая была за сталом, апусціўся ў

кэрэсла. Яна здзіўлена зірнула на Кастуся, ды так і не звондзіла нейкі час погляду з яго, змечіўши ягоны чырвоны, злёгку адутлаваты, твар, што было зусім ненатуральным для здаровага чалавека. Яе здагадку пацвердзілі складкі на ягоным ілбе і нерухомы погляд, як-бы застыглых, ашклянеўших вачэй.

— Ты, таварыш, нездароў?—запытала яна.

— Чорт яго, нешта не зусім добра, але гэта глупства,—і Кастусь паспрабаваў усміхнуцца. Па ўсмешцы дзяяўчына дагадалася, што яму зусім нядобра.

— Табе трэба ў больніцу, таварыш. На цябе зірнуць страшна.

— Ну, ужо і ў больніцу!—зноў злёгку ўсміхнуўся Кастусь.—Мы толькі што дэмабілізаваліся, нам дадому трэба, у свою ячэйку, а не ў больніцу.

— Дадому ты такі не пойдзеш,—запярэчыў Ёська.—Ты і ног туды не давалачэш.

— Яшчэ і цябе давалаку, тавары вось хутчэй пра справу ды пойдзем.

— А далёка вам ісці?

— Да Пагулянкі, а там яшчэ дваццаць вёрст з гакам.

— Ну, то табе, таварыш, няма чаго ісці ў такую далеч. Табе трэба ў больніцу.

— У больніцу я не пайду. Пайсці мне ў вашу больніцу, значыць і ногі там выцягнуць. Я прастудзіўся троху. Прыду дадому, адпачну і ўсё пройдзе і ніякая больніца не патрэбна будзе мне. Добрая справа: к самай вясне ў больніцу класціся. Ды мне варта дадому, прыйсці ды пад'есці добра, дык усе хваробы як рукой здыме.—На гэты раз, паверыўши, што так і ёсць, як ён гаворыць, Кастусь, падбадзёраны сваімі словамі, ўсміхнуўся радасней, так што і дзяяўчына ўсміхнулася, захацела паверыць ў ягоныя слова.

— Ну, глядзі, а то каб не было яшчэ горш.

— Горш не будзе. Заўтра-ж сонца засвеціць, вясна,—ён зірнуў у акно, дзе ўсё яшчэ хоць не так, як унаучы, кружыла мяцеліца.—А калі ўжо так спатрэбіцца больніца, дык я і ў Пагулянцы яе знайду, хоць бліжэй да хаты. А тут ляж толькі ў больніцу, дык і не ўстанеш ніколі больш. Вый нам дайце для ячэйкі, можа што ёсць, кніжак хоць якіх, і мы пойдзем.

— Добра, я зараз.—Дзяяўчына ўстрасяянула падстрыжанымі валасамі, прыгладзіла іх рукой і пайшла некуды ў суседні пакой, адкуль хутка вярнулася з ахапкамі кніг, свежых газет і плакатаў. Усё гэта яна паклала на стол, а тады аднекуль з-пад кніг выняла пакет, з яго выняла

схему, па якой павінна ўлічвацца ўся работа ячэйкі, і пачала растлумачваць Ёську, як яе запоўніць. За ёю дастала яшчэ адну схему, пасля яшчэ, па якіх павінны давацца справа-здачы аб рабоце ячэйкі, трохмесячныя і поўгадавыя, і, зменіўши, што Ёська з насцярожнасцю паглядае на бяздонны пакет, усміхнулася.

— Больш няма. Там толькі яшчэ інструкцыя, у якой і паказана, як усё рабіць. Вы толькі не пазакідвойце іх нікуды, бо інакш павятком зусім не будзе ведаць, што ў вас рабіцца, ці жывецё вы там.

— Не, не пагубім. Будзе усё ў парадку.

Пакет Ёська паклаў сабе ў кішэнь, а кніжкі і газеты—частку ў Кастусёў мяшок, а частку ў свой. За гэтым яны з павятком пайшлі і яшчэ цераз нейкі час ехалі гасцінкам на широкіх сялянскіх розвальнях, пазахінаўшыся шыняльямі ад ветру.

Гадзіны цераз чатыры яны былі ў Пагулянцы ў Ёськавага дзядзькі і, падмацаваўшыся ў яго такім-сякім полуднем, прымасціліся на сані да Арцёма Піскуні, які ехаў з воласці і ноччу былі дома ў Шапятоўцы. А назаўтра, троху праспаўшыся з дарогі, Кастусь паспрабаваў падняцца, але калі пайшоў па хаце да лаўкі, каб памыцца, галава закружилася і павяла яго ў бок да печы. Спалохаўшыся, ён абаўпёрся рукой на печ, перачакаў трошку і неяк памыўся, але калі сеў каля стала, галава пачала абвісаць, цягнула легчы, пацягвала, а калі падала маці снедаць, узяў кавалак аладкі, спечанай наўмысля для яго, і не даеў. Паціху падняўся з-за стала і зноў лёг на ложак. Калі падышла да пасцелі маці і зірнула ў твар яму, перапужалася, нават ёмку выпуспіла з рук.

— Чаго-ж гэта ты, сынок? Ці не захварэў? Можа прастудзіўся? Можа-б я вады падагрэла з маліннікам, ды напіўся-б, а?

У Кастуся галава была цяжкая і не хадзелася скрануць яе з месца і таму, не павяртаючи воч да маці, пазіраючы ўгору, у столь, ён сказаў:

— Нешта нядобра мне, горка ў роце,—разявіў трошку рот і пачаў ротам дыхаць часта і глыбока, як-бы хадеў выдуць з сябе гарачыню, якая апальвала нутро.

— Ды што-ж гэта з табой, сынок?—маці паклала на ягоны лоб сваю далонь.—Гарачка ў цябе. Можа рушнік намачыць у вадзе ды прыкласці?

Пад полудзень прышлі хлопцы: Ёська, Самусь Піскун і Ганорык Міхаль. Яны павіталіся з Кастусём і селі каля ложка на лаўцы.

— Вось табе і на! — сказаў Ёська. — А храбрыўся яшчэ. Ты-ж глядзі, ненадоўга толькі, а то мы п'еску ўжо новую выбрали, пад вялікдзень будзем рыхтаваць яе. Табе ў ёй ролю прызначылі.

— І харошая п'еска, — падтрымаў Ёську Самусь Піскун. — Як чыталі, з рогату кладіся ўсе.

— Можа-б ты, Ёська, мне якую кніжку прынёс пачытаць, — папрасіў Кастусь. — А то так ляжаць надакучыць.

— Добра, я выберу, што найцікавей.

— Вы-ж хоць прыходзіце часцей, — папрасіў ён, — калі хлопцы сабраліся ісці дадому.

Пасля полудня Ёська зноў прышоў да Кастуся і прынёс яму аж тры кніжкі. — Толькі чытай, ды не сумуй, — сказаў ён, кладучы кніжкі на лаўцы, каля пасцелі. Сей на лаўку і сам.

— Ты думаеш, што я хварэць буду, аж пакуль усе трои прачытаю?

— Зусім не, я на выбар прынёс, якая цікавей. А калі на хваробу разлічваць, дык чытай гэтую, — ён паказаў самую тонкую з кніжок. У гэты час у хату зайшла Аксана Сузонава. З парога яна сказала ў хату агульнае прывітанне. пасля прывіталася за руку з Марыляй, якая сядзела за прасніцай, а ўжо тады павольна, чырванеючы, пайшла да ложка, каб павітаца з Кастусём.

Кастусь ляжаў на спіне, з выцягнутымі на ўсю даўжыню ногамі, так было яму лепш, і толькі да грудзей быў укрыты коўдрай, зверху на якой ляжалі ягоныя рукі. Быў ён у чырвонаармейскай гімнасцёрцы. Каўнер у гімнасцёрцы расплюкнуты і з-пад каўнера відаць белая шыя над грудзьмі. Зірнула на шыю Аксана, бліснула з вузкіх шчылін чорнымі вугалькамі воч і перавяла вочы на Кастусёву галаву, на зблытанія, мяkkія, светлыя валасы. Як падала яму руку, Кастусь узяў яе руку і ў сваёй затрымаў на момант, пазіраючы ёй у твар.

— Ну, як вы тут жывеце? Уцягнулі яшчэ каго з дзяўчат у комсамол ці не?

Аксана пачырванела, як адчула гарачую цяплынь Кастусёвай рукі, правяла поглядам па ягонаму твару і вызваліла свою руку.

— Больш ніхто не хоча запісвацца, — адказала яна на запытанне пра дзяўчат. — Баяцца, а каго бацькі не пушчаюць.

— А ваши бацькі не кричаць? ...

— Нашы прывыклі ўжо. А чаму вы, — Аксана яшчэ раз кінула поглядам на кастусёў твар, — так рэдка пісалі нам

у ячэйку? Як адыходзілі, казалі, будзем пісаць вунь сколькі,  
а пайшлі, дык за паўтара года лістоў дзесяць ці прыслалі.

— Не было як пісаць.

— А хіба вы па нас сумавалі? — умяшаўся ў гаворку  
Ёська, які да гэтага часу маўчаў.

— А няўжо-ж не,—на яго Аксана кінула задзірсты  
погляд і зразу-ж зірнула мелькам на Кастуся.—Яшчэ як  
сумавалі, вунь Марыля па табе ўсе вочы праплакала.

— Ну, ты пагавары,—пачала бараніца Марыля.—Сама  
ты вочы праплакала.

— А яна па кім-жа?

— Няхай сама скажа.

Аксана густа пачырвонела, адышла ад пасцелі да Ма-  
рылі і закрыла яе твар рукамі.—Ты хаця не прыдумай чаго.

— На што мне прыдумваць, калі гэта праўда.

— А ну цябе, маўчи... Скажы лепш, куды сёння на  
вячоркі збярэмся.

— Ай, якая хітрая,—Ёська разрагатаўся. Адразу-ж пра-  
іншае загаварыла.

Аксана азірнулася на Ёську, змеціла Кастусёу белы твар  
і адварнулася.—Нічога я не хітрая. Ну, пайду. Давайце  
сёння ў нас збярэмся, а? Давайце! Я пайду смалякоў на-  
сяку, каб на ўесь вечар хапіла.

— А нам можна прыйсці? — запытаў яе Ёська.

— Калі хочаш прыходзь, месца на лаўцы хопіць. Можа  
раскажаш нам што-небудзь.

— Ага, прыходзь сапраўды,—падтрымала яе Марыля.

— Калі так—приду. Вось шкада толькі, што Кастусь  
не можа хадзіць. На фронце не здаваў, а тут здаў. Пры-  
шоў дадому, тут табе толькі ведай, гуляй, на вячоркі хадзі,  
а ён лёг і ляжыць.

— Я пасля сваёй адхаджу,—сказаў Кастусь,—як ачуняю.—  
Гаворачы, зірнуў на дзяўчат і на момант спаткаўся погля-  
дам з аксанінымі вачымі.

— Ну, пайду. Мне-ж трэба яшчэ смалякоў насекці.—  
І, нічога больш не сказаўши, яна першай пайшла з хаты.

Дзён цераз сем у Шапятоўцы спынілася, размясціўшыся  
у сялянскіх хатах, рота чырвонаармейцаў. Чырвонаармейцы  
пешшу, пераходамі ішлі да мяжы, куды прызначана была  
рота, і па дарозе спыніліся для іадпачынку ў Шапятоўцы.  
У той-же вечар, Ёська, даведаўшыся, што ўроце ёсць фель-  
чар, пайшоў да камандзіра роты і патрасіў яго, каб ён  
дазволіў фельчару паглядзець хворага Кастуся. Камандзір  
ахвотна згадзіўся і адразу-ж паслаў чырвонаармейца з  
Ёськам, каб знайсці фельчара, а яшчэ хвілін цераз дзесяць-

пятнаццаць фельчар сядзеў на лаўцы ў тарэнтавай хаце і гутарыў з жанчынамі, якія сабраліся да Шкробаціхі пасядзець. Быў фельчар нестары яшчэ, нізкарослы, у чырвонаармейскай вopратцы, шапку сваю ён, як прышоў у хату, зразу і павесіў на сцяне на круку, сам сеў на лаўку, пачаў церці рукі адну аб другую, каб хутчэй нагрэць іх. Калі-ж рукі сагрэліся, ён падняўся з лаўкі і, скінуўшы шынель, пайшоў да ложка, на якім ляжаў Кастусь.

— Паднясіце сюды бліжэй лямпу,—папрасіў ён і, узяўшы Кастуся рукой за спіну, пасабіў яму падняцца і сесці. Да ложка падышла з лямпай маші, а за ёю і Ёська, і жанчыны, якія падняліся з лаўкі. Яны абступілі ложак поўкругам.

— Што-ж ты, хлопчэ, здаў,—пасправадаў жартаваць фельчар. Кастусю дужа захацелася ўсміхнуцца ў адказ яму і нешта сказаць, але кружылася галава, музілася нешта ў ваччу і ён нічога не сказаў, і не ўсміхнуўся, толькі зірнуў угору, у твар фельчара, і, каб не ўпасці на ложак, упёрся ў яго рукамі ў сябе за спіной.

— Покаж, браце, язык. Во так... Ага... На самым сяродку белы, а па краях і канец самы чырвоны... Так...—Узяў у гаспадыні лямпу і павёў ёю ў Кастуся перад вачымі. На лямпу Кастусь спачатку палахліва заміргаў вачымі, а пасля схіліў уніз галаву, каб не бачыць святла—Так... Вочы чырвония, баяцца святла. А галава баліць? Шуміць галава?

— Баліць,—ціхім голасам адказаў Кастусь.—Шум увесь час, як-бы што сядзіць у вуху.

— А цяпер, браце, сядзі да мяне спіной. Вось так,—пасабіў Кастусю павярнуцца, падняў да самай галавы ягоную кашулю і ўважліва агледзеў спіну, правёўшы па ёй сваёй рукой.

— Сыпняк ў яго,—сказаў ён, павяртаючыся да жанчын.—Сыпны тыфус. Ён даўно ўжо хворы?

— Дзён восем.

— Значыць, цераз чатыры дні крызіс будзе.—Зірнуў на ложак.—А хто тут яшчэ спіць?

— Ды ўсе-ж мы,—адказала гаспадыня.—Хата-ж такая, што ў ёй дужа не разгонішся.

— Гэта небяспечна. Вы хоць троху ложак ад яго адсуньце. Каб раней, тады-б яго ў больніцу варта было-б завезці, але цяпер лепш ужо не чапаць. Дні цераз чатыры відаць будзе. Калі мы не пойдзем яшчэ ад вас, я наведаюся вечарамі.—Фельчар накрыў Кастуся коўдраю і зноў адышоў ад лаўкі.—А як ён спіць, спакойна?

Гаспадыня ўсё яшчэ стаяла на сярэдзіне хаты з лямпай, разгублена пазірала то на фельчара, то на сына. Слоў фель-

чаравых яна не зразумела і не адказала на іх. Тады суседка кранула яе за плячо.—Ганна! пытаюць, ці спіць ён? Ці спакойна спіць?

— Які ўжо там сон? Гаворыць усё нешта ў сне, варочаецца. Мой вы дарагі таварыш фельчар. Можа-б вы, калі гэта няцяжка, яшчэ наведалі-б яго. Дужа-ж баюся я...

— Я наведаю, вечарамі буду заходзіць. Цераз чатыры дні міне крызіс і хлапец ачуяне, вы толькі сцеражыцесь, каб яшчэ хто ў хаце не захварэў.

— Мы старыя, можа не захварэем, мы гэта тут во спім,—яна паказала рукой на ложак,—а дачка на палацах спіць.

— Гэта добра, што на палацах. Але і самім трэба сцерагчыся.—Фельчар загаварыў пра тыфус, пачаў тлумачыць жанчынам, як ад яго можна ўберагчыся. Да гаворкі прыслухоўваўся, лежачы на ложку, і Кастусь. Ні жанчын, ні фельчара ён цяпер не бачыў; пазіраў на чырвоную сцяну, спакайней так было для воч. Ляжаў нерухома, выцягнуўшыся на ўсю даўжыню, і думаў пра фельчараўы слова адносна крызіса. Пра тое, што можна ад тыфуса памерці, ён нават не ўмееў падумаць, настолькі гэта было незразумелым. Думка пра смерць асасыявалася з уяўленнем пра адчуванне, якое было, калі фельчар дакрануўся да яго спіны халоднымі пальцамі сваіх рук. Здавалася, смерць можа прыйсці толькі так, падкрайнім ззаду, і Кастусь інстынктыўна яшчэ шчыльней туліўся плячыма да падушкі, баючыся павярнуцца да яе тварам. На сцяне ўгары перад вачыма мітусіліся нейкія цені і, углядаячыся ў іх, Кастусь чуў аднекуль здалёк, нібы ціхую фельчараўу гаворку.—«Навука такога яшчэ дасягне,—гаварыў фельчар,—што чалавеку зусім не трэба будзе столькі багата харчоў. Вынайдуць вучоныя такія пілюлі, што праглыне іх адну або дзве чалавек і сыт будзе, зусім сыт будзе, як-бы і багата чаго з'есць»...—І Кастусь уяўляў, што пілюлі будуць у маленькіх каробачках з картону і чамусыці ўяўляў, што абавязковаяны будуць белыя. Яму нават здалося, што такія пілюлі ён дзесьці раней ужо бачыў. Напружваючы памяць, ён прыпомніў, што бачыў іх некалі ў поездзе ў аднаго чалавека, які быў у даўгім штацкім паліце. Ён час ад часу вымаў тую картонную каробачку з кішэні, даставаў з каробачкі кончыкамі пальцаў кругленькія, як зерні, белыя, як снег, пілюлі і глытаў іх, а пасля запіваў вадою.

З гэтymі думкамі Кастусь задрамаў і не чуў, калі ўсе разышліся з хаты. Праснушыся-ж ноччу і здзівіўся, што ў хаце цішыня і ўся хата запоўнена ружовым святлом, у якім

лётаюць сіняватыя іскры. Іскры выляталі на сярэдзіну хаты з-за печы, ад парога і пасля доўга насіліся па ёй, пакуль ападалі на стол, на падлогу, або на ложак. Падалі яны і на яго коўдру. Упадзе іскра і свеціца сінім агеньчыкам. Каб не згарэла коўдра, ён рукою змятае іскры на падлогу. А якія не можа дастаць рукою, лежачы, скідае, падняўшыся з падушкі. Але іскр у хаце ўсё больш і больш. Цэлымі табунамі носяцца яны па хаце, вылятаючы з ружовага полымя, якое з'явілася каля парога. Цэлымі табунамі садзяцца іскры на коўдру. Схінаецца над коўдрай Кастусь, змятае іх абеімі рукамі, пасля праста стрэсвае іх з коўдры, але яны ляцяць на ложак, што ў ягоных нагах, на якой спяць бацькі, і тады голасна, на ўсю хату, скідаючы з сябе коўдру, ён кричыць:

— Пажар! Тата! Пажар!..—а сам спуджана падае на падушку, адчуўшы за плячым холад, і пальцамі драпае сяннік, шукае коўдры і яшчэ кричыць аб пажары. Перапалаханыя бацькі злезлі з ложка. Бацька стаіць над ім, укрывае яго коўдрай і супакойвае, а побач стаіць і дрыжыць уся маці. У руцэ ў яе кварты з вадой, якую яна сама не ведае для чаго ўзяла, як закрычаў Кастусь. Ад страху дрыжыць яна ўся і дрыжыць рука, у якой кварты з вадой. Вада боўтаецца ў кварте і патроху выліваецца ёй на ногі. Ад ног па целу падымаетца холад. Калі холад дабираецца да плеч, у яе самі пачынаюць стукаць зубы.

— Што-ж гэта, божа мой...—шэпча яна і не можа скраціцца з месца, каб паставіць на лаўку кварту, якая ёй зусім непатрэбна. Шэпт яе чуе Кастусь і, паказваючы рукой у парог, кажа:

— Пажар!—там гарыць, патушыце...

— Нічога, сынок, не гарыць. Табе здалося.—Бацька хавае кастусёвы руکі пад коўдру,—засні, хоць троху.

— Патуши, там гарыць,—настойвае Кастусь і падымаете з падушкі галаву, каб паказаць, дзе гарыць.

— Добра, я патушу, зараз патушу, а ты засні. Заплюсні вочы і засні.

Кастусь заплюскае вочы і ляжыць нерухома і ціха. Асця рожненка на цыпачках ідзе з месца маці і ставіць на лаўцы каля вядра кварту, а сама становіцца плячым да печы, каб сагрэцца, і стаіць так ледзь не да самага ранку. Адтуль, з-за белай печы, непрыкметная маці, яна ў белай кашулі, пахвілінна паглядае на кастусёў ложак і прыслухоўваеца, ці не варочаецца ён, ці не трэба яму чаго. На запечку нерухома сядзіць, прытуліўшыся плячым да печы, бацька. Ён доўга сядзіць моўчкі, пасля паціху гаворыць

жонцы, каб яна легла спаць, а ён сам пасядзіць, бо выспаўся. Але жонка таксама не ідзе спаць і абодва яны не спяць, і абодва разам на золку бачаць, як, праснуўшыся, доўгі час нерухомымі, як-бы ашклянеўшымі вачыма пазірае Кастусь на коўдру, якая прыўзнята і скамечана ў яго каля ног. Нейкі час пазіраў так Кастусь, пасля правёу па вачах рукой, выцер іх, зноў зірнуў на коўдру і, раптам ірвануўшыся целам да сцяны на падушку, нагамі шыбануў з сябе на падлогу коўдру.

— Бомба!—крыкнуў ён.—Дыміца! Зараз разарвецца! А-ай!..—закрываючы твар рукамі, мятнуўся з ложка, але бацькавы руки ў час падхапілі яго і не далі ўласці на падлогу. На гэны раз прыпадак паўтарыўся трох разы. І калі Кастусь супакоўся зусім, бацькі не адыходзілі ад ложка, схіліўшыся над сынам, стаялі каля яго. Бацька як накрыў Кастуся, так і стаяў, тримаючы ў руцэ коўдру, а маці рукою лёганька гладзіла коўдру на выцягнутых на ўсю даўжыню сынавых нагах, а другой рукой пахвіліна выцірала вочы.

У прыпадках прыйшло пяць дзён. У гэныя дні тарэнтаву хату па некалькі разоў наведваў фельчар, правяраючы хворага. На шосты дзень раніцою, распытаўшы бацькоў пра хворага, фельчар супакоў іх.

— Цяпер ён будзе жыць.—Крызіс мінуў. Гэта самае галоўнае, каб крызіс мінуў.

— Дай-жа вам бог,—гаспадыня прыпынілася была,— хоць можа вы і не верыце ў бога, але няхай ён дасць вам здароўечка. Вялікае дзякую вам.

— Не веру, але хай дае здароўя, калі мае, калі вы ўжо так хочаце. Здароўе мне патрэбна, гэта добрая рэч.

І ў той-же дзень, пасля полуудня, Кастусь пачуў, як спявае маці. Пела яна ціха, упоўголоса, думала, што Кастусь спіць і баялася разбудзіць яго. Пела пра свою маладосць, а можа і пра сынаву маладосць, за якую так перабаялася за ўсе гэныя дні.

За гарою, каменяю,—пела яна,—

Галубы лятаюць.

Не зазнала раскошы я,

Ужо леты мінаюць.

Запрагайце, хлопцы, коні,

Коні вараныя.

Ды давайце даганяці

Леты маладыя.

Даганялі і дагналі

На кляновым мосце.

Вярніцеся, леты мае,

Ды да мяне ў госці.

Не вярнемся, не вярнемся,

Паліцім за мора,

Бо не ўмела шанаваць нас,

Як свайго здароўя...

Пляочы, зірнула на ложак, змеціла, што сын не спіць і перастала пеци, а паднялася і пайшла да яго, каб паправіць падушку.—Вышэй галаве будзе,—сказала яна,—лепш.

Кастусь падцягнуўся вышэй на падушку і рукою пацёгся да лаўкі, на якой ляжалі прынесенія Ёськам кнігі, і адну з іх узяў, хацелася паспрабаваць чытаць. Але калі паднёс да вачэй кніжку, перад вачымі ўсё засумяцілася, а літары і слова ў кніжцы замітусіліся па белай паперы і разабраць слоў ад гэтага нельга было. Млела і рука, не хацела трymаць кніжкі і, паклаўши руку з кніжкай на коўдру, на калені сабе, ён доўга ляжаў так, здзіўлены сваёй кволасцю, а пасля паклаў кніжку на месца.

Яшчэ цераз дзён шэсць, калі Кастусь мог ужо сядзець на ложку, абапёршыся спіной да сцяны, захварэла маці. Пра тое, што маці хворая, першым і даведаўся Кастусь. Маці хацела паставіць раніцою ў печ чыгун з бульбай. На руках данесла яго да прыпекча, а як узяла на вілкі і падняла, каб падаць яго далей у печ, рукі задрыжэлі, закружилася галава і чыгун перавярнуўся ў печы на самай чарэні. Падняць чыгуна маці ўжо не здолела. Галава так закружылася, што, каб не ўпасці, яна пасунулася, трymаючыся рукамі за печ, да пасцелі і, як села, паклала на падушку галаву, ды так і ляжала, слухаючы, як сіпіць у печы на чарэні разлітая з чыгуна вада. З гэтага часу маці з ложка не ўставала і ў хаце гаспадарылі Марыля і бацька.

Дзён цераз сем пасля таго, як злегла ў ложак маці, падняўся ўпершыню з ложка Кастусь і паспрабаваў хадзіць па хаце. Ён быў настолькі кволым, што доўга не мог устаяць на нагах і амаль увесь дзень сядзеў на лаўцы каля акна, любуючыся на сонечны, блізкі да вясновага, дзень. На дварэ яшчэ ляжаў снег, толькі ў полі паказаліся чорныя лапікі голай зямлі, але так свяціла сонца, так дружна, цэлымі цуркамі, цяклі са страхі кроплі вады, так дружна чырыкалі на дварэ, на сметніку вераб'і, што вясна здавалася зусім блізкай. І каб адчуць яе яшчэ больш, Кастусь ускінуў на плечы світу і вышёў на двор. На ганку яго адразу аспляпіла сонца і галава ажна закружылася ад чыстага паветра, якім дыхнула на яго разам з ветрам. Каб паставіць на сонцы, накіраваўся пайсці за вугал хаты, але з-за вугла зразу падуў мацнейшы вецер і ён ледзь не ўпаў. Утрымаўся на нагах толькі таму, што ўхапіўся рукамі за драбіну, якая стаяла каля хаты, і, адпачыўши, паціху пайшоў назад у хату, несучы з сабою на вуснах горкую ўсмешку. Смяяўся з сваёй такой вялікай кволасці. Затое яшчэ дзён цераз сем ён зусім амаль не адчуваў кволасці і мог ужо спраўляцца з працай каля двара.

Ачуняўши канчаткова, Кастусь аддаўся не новым ужо для яго думкам. Хутка вясна. Не ўгадаеш, калі яна пройдзе,

а там праміне і лета. З восені яны з Ёськам парашылі абавязковая паехаць куды-небудзь вучыцца. Калі сур'ёзна брацца за гэта, значыць трэба брацца з самай вясны, каб даведацца, дзе што ёсць, куды кінуцца. Сам Кастусь марыць пра такую школу, пасля якой мог-бы ён стаць «тэхнікам па электрычнай справе», так ён найменаваў сваю спецыяльнасць, да якой і марыў дайсці. Захапленне электрычнасцю прышло да Кастуся раптам пасля таго, як, будучы ў арміі, ён у адным з прыфрантовых гарадоў сходзіў з групай чырвонаармейцаў на экспурсію ў фізічны габінет мясцовага вышэйшага пачатковага вучылішча, дзе настаўнік фізікі дэмантраваў ім вопыты па электрычнасці. Пасля гэтага чорныя, што круцяцца ў розныя бакі, кругі, з иаклеенымі на іх бліскучымі паперкамі, і ўспышкі электрычных іскарак засталіся ў ягонай памяці назаўжды і імі як-бы азначыўся Кастусёў шлях у будучыню. і хоць бачыў Кастусь гэны свой шлях яшчэ толькі ў марам, быў ён аслепляюча яркім і вабіў і клікаў за сабою, абуджаючы ў ім дрымотныя, невядомыя яшчэ самому сабе, сілы. Адтаго праменні сонцевы, якія паблісквалі на дрэвах, на дарозе і час ад часу краналіся ягонага твара, прабіраючыся згары праз гушчу хвой, здаваліся Кастусю бліскамі электрычных сіл, рассыпаных па-над зямлёю, і ўжо зусім зачарованы і аслеплены імі, як вышаў з лесу, Кастусь з зажмуранымі вачыма сеў на капец, што стаяў пры дарозе. Там доўга сядзеў ён пад сонцем, скаваны лесам ад ветру, аддаўшыся марам.

## ПАДЗЕЯ ДВАНДЦАТАЯ

Як і тро гады таму назад, калі шапятоўская ячэйка вы-  
праўляла на фронт трох лепшых сваіх хлапцоў, цяпер  
зноў утым-жа самым пакоі сход, якім ячэйка выпраўляе  
хлапцоў у далёкі, нікім з хлопцаў нябачаны, горад Москву.  
Той-же стол, моцны, шыроканогі, на старым сваім месцы  
каля глухой сцяны, непадалёк ад акна ў другой сцяне. За  
сталом сакратар ячэйкі Міхаль Ганорык. Заглядаючы ў па-  
перкі, разгорнутыя на стале, ён робіць даклад.

Міхаль доўга, не спяшаючыся, чытае надрукаванае ў га-  
зеце, якую ён дастаў з-пад паперак, а пасля яшчэ пераказ-  
вае прачытанае сваім словамі. Паклаўшы, па звычы, пад-  
бародкам галаву на свае кулакі, Кастусь дзівіцца, як складна  
і проста гаворыць Міхаль. Час ад часу ён павяртае галаву  
да Аксаны, якая сядзіць побач з ім і шэпча:

— Маладзец Міхаль, сапраўды маладзец. Ён гэта на  
якіх курсах быў?

— На палітасветных. Але сколькі-ж ён быў там, усяго-ж  
троны месяцы. Вось вы як паедзеце, дык невядома калі і вер-  
нецеся.

— Вернемся, а то дзе мы дзенемся.

— Неяк мне страшна, калі я думаю, што паедзеце вы.  
Мне здаецца, што зноў нехта адзін з вас не вернецца, як  
тады Рыгор.—Аксана пазірае то ў твар яму, то на стол  
і мігае пачырванелымі вачымі.

— Ну, што ты, цяпер-же мы не на фронт едзем.

— І я ведаю, што не на фронт, але неяк страшна мне,  
як успомню пра Рыгора. Вельмі шкада мне яго.

— Усім шкада, ды нічога-ж не зробіш. У той дзень  
наших вельмі багата пабілі. А Рыгор-же на маіх вачах

памёр; мне дакументы свае аддаў і скончыўся. Я пасля некалькі дзён як непрытомны хадзіў і, каб не Ёська, можа звар'яцеў-бы. Дужа неяк пасля гэтага страшна зрабілася, смерці, як ніколі, баяўся... А цяпер чаго-ж баяцца? Рабфак, гэта табе не фронт...—Ён усміхаецца і за ім, патупіўши вочы ў стол, усміхаецца Аксана.

Пытанне пра пасылку на вучобу ў рабфак пры маскоўскім Ламаносаўскім электратэхнічным інстытуце стаяла апошнім у павестцы дня сходу. Калі дайшла чарга да гэтага пытання, Міхаль растлумачыў, што з Масквы з рабфака атрымана паперка на імя Кастуся Шкробата і Ёські Гобермана, якім ячэйка і дае сваю рэкамендацыю.—Даём мы ім ад бюро ячэйкі такія прыблізна рэкамендацыі, я прачытаю рэкамендацыю на Кастуся. Вось... «Шапятоўская ячэйка КСМБ рэкамендуе для паступлення на рабфак Ламаносаўскага электратэхнічнага інстытута члена комсамола з дваццаць трэцяга сакавіка тысяча дзесяцьцьсот дзесятнаццатага года, або з першага дня арганізацыі ячэйкі КСМ, таварыша Кастуся Шкробата, як прыкладнага і вытрыманага комсамольца і зусім палітычна надзейнага грамадзяніна Советскай рэспублікі. Таварыш Шкробат К. у дзесятнаццатым годзе, па мабілізацыі комсамола, добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію на фронт, дзе прабыў да сканчэння грамадзянскай вайны, што і сведчыцца. Сакратар бюро ячэйкі КСМ такі-та, члены бюро ячэйкі КСМ такія-та...»—Міхаль паклаў паперку, на якой была напісана рэкамендацыя, на стол.—Згодны з такой рэкамендацыяй?

— Згодны.

— Усё правільна.

— Тады, хто за такую рэкамендацыю, прашу галасаваць. Так. Усе. А цяпер рэкамендацыя Гоберману Ёську.

Рэкамендацыя на імя Гобермана Ёські слова ў слова паўтарала рэкамендацыю кастусёву.

На гэтым сход скончыўся, але перад тым, як зачыняць яго, Міхаль памеркаваў аб нечым, стоячы каля стала, і пасля нейкім, па-незвычайнаму ўрачыстым і чамусьці саромлівым голасам, прыпомніўши свой выпускны вечар на павятовых палітасветных курсах, сказаў:

— У дзесятнаццатым годзе, прыблізна ў гэткі-ж час, мы выпраўлялі трох сваіх лепшых комсамольцаў на фронт бараніць Советскую рэспубліку. Абавязак гэны таварышы нашы выканалі з гонарам. Адзін з іх, вядомы ўсім вам таварыш Жук Рыгор, з фронта не вярнуўся, аддаўшы сваё жыццё за рэвалюцыю. Я прашу ўшанаваць яго памяць устаннем і спецыяльным марш. І сам моўчкі схіліў галаву

над сталом так, каб ніхто не змечіў на вачах слёзы, якія нямаведама адкуль узяліся. Паціху, але разам падняліся з месці комсамольцы і тады з пакоя паплыла на двор ціхая, поўная тугі пахавальная песня па таварышу.

Калі песня змоўкла і комсамольцы асцярожна селі на месцы, Міхаль хвіліну памаўчаў, стоячы з патупленымі ў стол вачымі, пасля перамог сябе, зірнуў на комсамольцаў і зноў загаварыў.

— А цяпер,—сказаў ён,—мы выпраўляем нашых лепшых комсамольцаў у Москву вучыцца. Хто з нас, або з наших братоў мог дзе вучыцца пры старым рэжыме? Тады вучыліся толькі сынкі ды дочки буржуяў ды панкоў, а рэвалюцыя нам у навуку дзвёры адчыніла, як і ва ўсё жыццё адчыніла дзвёры рабочым і сялянам. Значыць недарэмна наши таварыши за рэвалюцыю на фронт ішлі і недарэмна за яе таварыш наш аддаў сваё жыццё. На гэтym дазвольце мне скончыць і абясціць сход зачыненым.

А хвіліны цераз дзве комсамольцы, усім гуртам, як ішлі, стаялі на самай сярэдзіне таполевай прысады і дзівіліся ў поле. Полем да рэчкі рушыў вялікі натоўп мужчын і жанчын. Спачатку комсамольцы падумалі, што зноў, як і пяць дзён таму назад, сяляне спраўляюць у полі малебства, каб пайшоў дождж, але, прыгледзеўшыся да натоўпу, яны не змечілі ў ім ні прошчы, ні крыжа. Гэта здзівіла іх і, каб даведацца, у чым там справа, комсамольцы ўсе разам пайшли да сялян.

Калія рэчкі натоўп, на чале якога ішлі Мікіта Шкробат і Арцём Піскун, ды яшчэ дзевяностагадовы бацька Давыдзюка Ахрэма і такога-ж узросту піскуноў бацька, спыніўся ў такім месцы, дзе акурат да самай рэчкі амаль даходзіла поле, засяянае ярыной. Калія пяці тыдняў мінула з таго часу, як прайшоў над Шапятоўскім полем невялічкі дождж. З таго часу ўсе дні над Шапятоўкай стаіць спакойнае ў сваёй сіняве, чыстае неба. Дзесьці бокам, з глухімі грымотамі або без іх, паказаўшыся з-за небасхілу толькі краем сваім, праплываюць хмары. Кожны вечар хмары з усіх бакоў з-за небасхілу паказваюцца, неба над небасхілам мутнее, ўсе паказвае як-бы на тое, што ноччу ці да ранку зблізіцца дождж, а раніцою зноў неба чыстае і ў ім гарачае сонца. Ад сонца перасохла зямля на полі, патрэскалася і ляжыць голымі камякамі, ашчадніўшыся рэдкімі, вузкімі і вострымі калівамі нізкарослай ярыны. Побач з полем паплавамі, як ніколі за гэныя гады сухімі, цячэ Хвошчаўка. Перасохла і яна, апала, агаліла крутыя свае берагі і прысмірнела.

Ад натоўпу аддзяліліся Арцём Піскун з Мікітам Шкро-

батам і знеслі па берагу да рэчкі, дзе не так крута, саху, якую прынеслі з сабою. Следам за імі Давыдзюк Ахрэм знёс туды-ж ярмо і пастронкі. Тады адыслі ад натоўпу яшчэ самая старая з усіх бацькі, давыдзюкоў і піскуноў, апранутая ў чистую бялізну, пазакасвалі за калены ажна ісподнікі на тонкіх, худых нагах і асцярожна палезлі з берагу да ракі. Там ім надзелі на галовы ярмо, прывязалі іх да сахі пастронкамі і нясмелымі дрыглівымі нагамі яны пайшли ў ваду, а каля сахі стаў, гэтак сама закасаўшы штаны за калені, Арцём Пісун.

Над берагам, расцягнуўшыся паскай, стаялі сяляне і сялянкі, дарослыя, моладзь і малыя дзеці, пазіралі на раку, упоперак якой працягвалі саху, запрэжаныя ў яе пастронкамі, сівабародыя дзяды. За сахой, павольна і ўрачыста ступаючы ў ваду босымі, голымі нагамі, трymаючы яе за ручкі, хадзіў Арцём Пісун, а над берагам, наперадзе ад натоўпу, без шапкі стаяў сам Давыдзюк Ахрэм. Калі дацягвалі дзяды саху да другога берагу і павярталіся, Давыдзюк голасна крычаў, звяртаючыся да Арцёма:

— Памагай бог, чалавеч! Што ты робіш?

— Дзякую, добры чалавек! — гэтак-жэ голасна крычаў з ракі Арцём.—Раку вось ару, засяваць дабром буду.

Тры разы перацягвалі ад берагу да берагу цераз раку саху дзяды, замуцілі ў рацэ мелкую ваду і тры разы гэтак пераклікаліся Давыдзюк Ахрэм з Арцёмам. Пяць дзён таму назад шапятоўцы былі прывезлі да сябе з лесавіцкай царквы папа і хадзілі з ім па полі, служылі малебен, спадзяючыся на даждж. Але прайшло колькі дзён, а дажджу не было і тады, змарышыся чакаць яго, прыпомнілі старая шапятоўцы даўны звычай дзядоў сваіх і павалаклі на рэчку саху, каб тры разы пераараць раку сахой па дну ўпоперак ад аднаго берагу да другога, каб гэтым папракнуць свайго бoga за тое, што не дае ён дажджу.

Над берагам стаялі моўчкі старая мужчыны і сялянкі, напружана, уважліва сачылі, як пераворвае раку Арцём, а за іхнымі плячымі, перакідваючыся ціхімі шэптамі, цясніліся маладзейшыя жанчыны, стрымліваючы дзяцей, якія лезлі да ракі. У баку троху парамі стаялі хлопцы і дзяўчата, якія наглядалі за tym, што рабілася на рацэ і кідаліся жартамі па адресу Арцёма, які, ходзячы па рацэ, высока ўздымаў ногі і плюхаў, апушчаючы іх у ваду. Да моладзі далучыліся і комсамольцы. Кастань рассунуў наперадзе дзяўчат, абняў іх двух зразу і, прасоўваючы паміж іхных сваю галаву, здзівіўся:

— Вой, хлопцы, дзіва! Арцём на дзядах рэчку арэ: зусім

ужо здзяцінеў. Моладзь зарагатала. На рогат азірнуліся старэйшыя, але нічога не сказалі.

Тымчасам з рэчкі вылезлі дзяды, мужчыны вынеслі з рэчкі саху і ярмо і, пагаманіўши над берагам, натоўп не дружна пачаў разыходзіцца. І тады змецілі ў натоўпе Міхалку Хвойчыка. Убачыўши комсамольцаў, ён правёў рукою па сваіх даўгіх вусах, як-бы выклікаючи гэтым рухам рукі ўсмешку, і, шырока, на ўвесь свой вуглаваты твар, усміхаючыся, пайшоў да іх, прытрымліваючи адной рукой гармонік, які вісеў на плячы ў яго.

— Ну і дзіва-ж!—сказаў, падыходзячы.—Як радзіўся, такога яшчэ не бачыў я. Што гэта яны рабілі?

— Бога дакаралі, чаму дажджу не дае.

— Фу ты, чорт іх!—Хвойчык зарагатаў.—А я стаяў, вылупіўши вочы, і не разумеў, чаго яны ў туую рэчку лезуць, на што дэядоў тых няшчасных мучаць. Ніколі-ж я пра гэта не чую. Паскакаць, дзеўкі, хochaце?—звярнуўся ён да моладзі.

— Паіграй, дык паскачам.

— Тады хадземце да клуба.—Міхалка зняў з пляча гармонік, узяў яго ў рукі і пайшоў з месца, шырока расцягнўши яго. Спрытныя тонкія пальцы ягоныя прабеглі па жаўтаватых гузіках галасоў і гармонік, задзіраста ўскрыкнуўши, зайлів барыню. Нехта за гармонікам пачаў падпяваць і прыпейка, як і гармонікавы галасы багатыя, была вясёлай, задзірастай.

На што барыні чапец,  
Любіць барыню купец...

І за гэтым і голас спевака, і гармонікаў голас ласкава так, што аж уяўлялася як песціць купец барыню, вымаўлялі:

Ба-а-рыня ты мая,  
Суда-а-рыня ты мая...

Натоўп, які ішоў па дарозе наперадзе, пачаў рассыпацца. Старэйшыя пайшлі дадому ў вёску, а хто мала-дзей, спыніліся, пачакалі моладзь і следам за ёй пайшлі прысадай на былы панскі двор, да комсамольскага клуба. Па дарозе Кастусь непрыкметна прытрымаў трошку Аксану і пайшоў поруч з ёю.—Я напрашу Міхалку карагод іграць, а ты паскачаш. Добра? Ты такая прыгожая, як на кругу ў карагодзе ідзеш...

— А так непрыгожая?—Аксана бліснула на яго вугалькамі воч.

— Вось табе і на, ледзь не папаўся я. Прыгожая і так, ого, але тады яшчэ прыгажэй.

— Так і кажы!—пагразіла яму Аксана пальцам.

— Так і буду казаць. А ты паскачааш? Для нас... Бо калі-ж мы яшчэ цябе ўбачым... паскачааш?

— Добра...

На дварэ, як размیсціліся ўсе на лаўках, вынесеных з клубнай залы, і Міхалка сыграў першую польку, Кастусь пашаптаўся з ім, а тады вышаў на сярэдзіну круга.

— А цяпер я прапаную, каб Міхалка сыграў нам «За рошчаю зеляной».

Згодны!

Іграй!

На круг Аксану!..

Выходзь, Аксана!

Не саромейся!

Выходзь, Аксана,—папрасіў і Кастусь.—Міхалка, давай!—А сам узяў за руку Веру і павёў у круг карагод састаўляць. За ім сталі ў круг парамі хлопцы і дзяўчата. Вышла на круг і Аксана і з-пад саромліва апушчаных востракрылых брывей зірнула на Кастуся. Міхалка ўзняў галаву, ледзь-ледзь назад яе закінуў, пазіраючы ўгору, і заіграў, і адразу, паклаўшы левую руку, адстаўленую локцем ў бок, на бядро сабе, пайшла па кругу, у сярэдзіне карагоду, Аксана Яна ішла з паднятай угору правай рукой, у пальцах якой трymала белую насоўку, калыхала яе па ветру над галавой і, то набліжаючыся да карагоднага круга, які ішоў парамі насustrач ёй, то аддаляючыся ад яго, як-бы клікала за сабою лепшага ў кругу хлопца. Клікала, завабляючы яго песней.

За рошчаю зеляной,  
Пасяялі дзеўкі лён...

Голас у яе чисты, лёгкі, і песня гэткая-ж лёгкая і гулівая, як бліскучыя чорныя яе очы. Аксана запівала і не паспівала яна змоўкнуць, яшчэ цягнула сваё даўгое звіночae «лё-о-он», як скранаўся з месца карагодны круг, які быў прыпыніўся на момант, і ўсімі галасамі падхапляў песню і, спяшаючыся, паутараў апошняя яе слова, і, як і Аксана, доўга цягнуў на ўсе галасы тое-ж звіночae «лё-о-он», а Аксана хутчэй ішла па кругу, кідаючы на хлапцоў погляды і, пераняўшы на-ляту песню, гаварыла песняй, несучы яе па кругу:

Пасяяўшы, палолі,  
Белы ручкі калолі...

І карагод зноў падхапляў песню:

Кололі, калолі,  
Белы ручкі калолі...

Аксана ішла па кругу, лёганька махала над галавой на-  
соўкай, але ўжо не кідалася поглядамі на хлапцоў, несла  
погляд, патуплены ў зямлю. Хлопцы-ж ад гэтага яшчэ  
мацней стукалі нагамі аб звонкую зямлю, ласкова ўсміха-  
ліся ёй, спадзяючыся на яе выбар, на тое, што, заспывае  
зноўку, падыйдзе, махне перад тварам хустачкай, клікнє  
за сабою ў круг.

Панадзіўся белы конь,  
Памяў, пацёр дзеўкам лён...

Аксана прыпынілася перад Кастусём, сарамліва зірнула  
ў вочы яму, і, нібы гэтым хацела адагнаць сваю сарамлі-  
васць, хустачкай-насоўкай дакранулася да кастусёвага  
твара. Кастусь звёў за спіной у сябе руку верыну і дзяў-  
чины, якая была злева ў яго, каб замкнуць гэтым кара-  
годны круг, а сам, гэтак-жа як і Аксана, паклаўшы толькі  
на бядро правую руку, пайшоў следам за ёю. Два разы  
абышоў ён круг, даганяючы яе, пасля ўзяў узнятую ўгору  
яе руку і так павёў за сабою па кругу пад гуллівую звонкую  
песню.

А позна ўвечары таго-ж самага дня, цалуючы на разві-  
танне Аксану ў вусны, Кастусь прасіў:

— Ты-ж піши толькі, часцей піши... Добра?


— Добра,—згаджалася Аксана, не здымарочы рук з яго-  
ных плеч.—І ты-ж піши. А як прыедзеш узімку на вакацыі,  
зноў карагод наладзім...

— І ты выберэш мяне?..

— Цябе... Толькі цябе!—Сашчаперыла руکі на ягонай  
шыі, ірванула да сябе ягоную галаву, звонка пацалавала  
ў губы і, вырваўшыся ад яго, пайшла на свой двор. Ад  
самага парога, смеючыся, вярнулася, рукой паманіла пайсці  
за сабою да парога, а там зноўку абхапіла рукамі Касту-  
сёву шыю, шчыльна прыхінулася да яго целам і, зажму-  
рыўшы вочы, пакорліва паднесла вусны для пацалункаў.

Самым ранкам назаўтра роснай сцежкай Кастусь, а з ім  
Ёська Гоберман пешшу ішлі з Шапятоўкі на станцыю, каб  
адтуль паехаць у далёкі, вялікі горад Москву.





## П А Д З Е Я П Е Р Ш А Й



рафесар вяртаўся з участка. Заняты пытннямі, над якімі працавала хімічна лабараторыя апошнія дні, ён зусім не заўважыў, як падышоў да службовага пасёлка. Гэтак мінуў-бы ён і самы пасёлак, каб не кінулася яму ў очы ледзь прыгорблена постаць высокага танклявага мужчыны, які стаяў побач з дырэктарам торфазавода Лейкам. Прафесару здалося, што не-  
калі ён дзесяці сустракаў гэтага высокага мужчыну і ён прыпыніўся, каб уважлівей разгледзець яго.

Прафесару прыпомніўся адзін са шматлікіх завулкаў вялікага горада. Завулак той быў асабліва шумным і ад чалавечых галасоў, і ад шоргату ног, бо тратуарамі рушыў бясконцы струмень пешаходаў, і ад аўтамабільных сірэн. На тратуары, каля высокай глухой сцяны, стаяў скрыпач. На плячах у скрыпача было падношанае даўгое паліто. Каля ног на тратуары ляжаў футляр ад скрыпкі, шэры, аблезлы, і на ім шапка, у якой ляжала некалькі медзякоў. У скрыпача валасы былі гладка, акуратна прычесаны і ўвесі ягоны выгляд паказваў на збяднелага інтэлігента. Ён іграў, хоць скрыпкі амаль зусім не чуваць было за вулічным гоманам, і кідаў на пешаходаў незадаволеная, зласлівия погляды. Рэдкі з іх прыцішаў крокі, каб сунуць у «ішэн» руку і, на мацаўшы там дробязь, кінуць яе ў шапку скрыпачу. Боль-  
шасць прости не звяртала на скрыпача ўвагі, а некаторыя толькі здзіўлены пазіралі на яго і абміналі, нічога не даючы яму, ды яшчэ дзесяці часам спыняліся каля яго, каб паслу-

хаць, як ён іграе і падзівіцца на ягоныя гамашы з ашчэранымі насамі. Прафесар нічога не кінуў у шапку скрыпачу. Ён не зрабіў гэтага, бо выгляд скрыпача абразіў яго. І ён хутка запамятаў-бы скрыпача, каб не напаткаў яго ў той-жа вечар у аптэцы.

На дварэ, асабліва вечарамі, зусім халодна і скрыпач зайшоў у аптэку грэцца. Стаяць у аптэцы без ніякай справы не дазвалялася, і ён стаў у чаргу на атрыманне зелля. Пад пахай левай рукі ён трymаў футляр са скрыпкой, а правую пахвіліна засоўваў у кішень падранага свайго паліто, адшыпліваў пальцамі кавалачкі хлеба, клаў іх непрыкметна ў рот і жаваў. Так пасоўваўся ён з чаргой наперад, аж пакуль не засталося перад ім усяго чатыры чалавекі. Тады ён сказаў нешта жанчыне, што стала пасля яго, а сам вышаў з чаргі і прайшоў на другую палову аптэчнага памяшкання. Пастаяўшы там хвіліны дзве, ён зноў вярнуўся і стаў у чарзе апошнім. На гэты раз яго хутка заўважыў правізар і папрасіў пайсці з аптэкі.

— Выйдзіце з чаргі,—сказаў ён,—і ідзіце. Вам тут няма чаго рабіць.

— Я пайду, я зараз-жа пайду,—адказаў скрыпач.

— Ідзіце, я вас прашу.

— Пайду, пайду, які дзіўны чалавек,—скрыпач азірнуўся на чаргу, якая з ціавасцю слухала ягоную гутарку з правізарам.—Пастаю вось, вазьму, што мне трэба, і пайду.

Пасля гэтага некалькі хвілін яны абодва маўчалі. Правізар выдаваў зелле і ўвесь час сачыў поглядам за скрыпачом, так што таму ніяк нельга было адыйсці ад чаргі, і, апынуўшыся тварам у твар з правізарам, ён папрасіў цытраваніліну.

— Цытраваніліну для вас няма, ён вам непатрэбен,—сказаў правізар, схіліўшыся да акенца.—Ідзіце лепш з аптэкі, я прашу вас, як чалавека.

— Я пайду, зараз-жа пайду. Даю вам слова.

Скрыпач адышоў да дэвярэй, як-бы збіраючыся ісці на вуліцу, але ў гэты момант у аптэку ўвайшло некалькі новых наведвальнікаў, і, стуліўшыся за імі, скрыпач шмыгнуў за печ, за якой правізар бачыць яго не мог. За печчу ён сеў на лаўцы, усё гэтак-жа жуючи хлеб. Цяпер яго ніхто не трывожыў, аж пакуль скончылася чарга. Калі чарга скончылася, правізар вышаў з-за перагародкі і зірнуў за печ.

— Гэта несумленна,—сказаў ён да скрыпача, нервова цярэбячы маленъкую, абстрыжаную сваю бародку.—Я вас прасіў. Вы сказаў, што пойдзезе і не пайшлі. Калі не

пойдзеще і зараз, я пайду званіць у міліцию. Ідзіце-ж.  
Неадкладна.

Прафесар увесь час сачыў за скрыпачом і пазнаў у ім  
чалавека, якога сустракаў некалькі раней, яшчэ напярэдадні  
вайны. Калі скрыпач падняўся з лаўкі і пайшоў на вуліцу,  
прафесар пайшоў следам за ім.

— Мне здаецца, што я сустракаў вас раней,—сказаў  
прафесар.

— Мяне?—скрыпач спыніўся і павярнуўся тварам да  
прафесара.—Можа быць, вельмі можа быць. Мне таксама  
здаецца, што я дзесяці бачыў вас. Так, так, я памятаю вас,  
прафесар.

— Я хацеў-бы запытаць вас, чаму вы так вось?—сказаў  
прафесар.—Хіба для вашай прафесіі няма працы??

— Вы хочаце ведаць, ці ёсьць праца аграному. Але гэта  
не мая прафесія.—Скрыпач як-бы засароміўся, знізіў га-  
лаву.—Тое было выпадкова. А чаму я так?—Скрыпач агле-  
дзеў сябе і іранічна ўсміхнуўся.—Калі-б я быў аграномам,  
я не быў-бы ў такім стане, але я не аграном, я работнік  
мастацтва.

— Вы прафесіянал па скрыпцы?

— Не. Скрыпка таксама выпадковае. Сутнасць мая ў па-  
эзіі і, бяспречна, калі-б я не быў сумленным у адносінах  
да сваіх пераконанняў, я лёгка мог-бы жыць, зарабляючы  
на вершах, услаяўляючы вершамі совецкія дні.—Пры гэтых  
словах скрыпач неяк падазронна зірнуў на прафесара.—Але  
я не належу да людзей, якія лёгка мяняюць свае перако-  
нанні і таму я вось такі.

— Але мне здаецца, што вашыя пераконанні не выма-  
гаюць, каб вы жылі так. Гэта не варта інтелігента. Не мя-  
няючы сваіх пераконанняў, вы ўсё-ж маглі працеваць, як  
паэт, каб жыць.

— Працеваць? для каго?—скрыпач ганарліва ўскінуў га-  
лаву.—Для іх?

— Не хочаце для іх, рабіце для мастицтва, для паэзіі.

— Ха-ха! Вы нічога не разумееце, паважаны прафесар.  
Тое, што вы раіце мне, можна раіць чалавеку вузкай спецы-  
яльнасці, а не паэту. Сутнасць паэзіі, як мастицтва, у яе  
ідэёвой цэльнасці. Паэтам не можа быць чалавек раздвоены,  
які мысліць не так, як гаворыць у вершах. Рабіць так,  
значыць хлусіць перад самім сабой.

— Я не хочу з вамі спрачацца. Але, паколькі я прыпа-  
минаю, вы пісалі ўжо і тады, да рэвалюцыі, і аднаў-жа  
служылі ў земстве і служылі абшарніку, такому зусім не

перадавому чалавеку, як Пілацеёў. Я не думаю, што гэта адпавядала вашым пераконанням?

Скрыпач са злосцю сунуў абедзве руکі ў кішэні паліто.

— Паколькі мне прыпамінаецца,—у голасе скрыпача пачулася іронія,—вы, паважаны прафесар, сябравалі в абшарнікам Пілацеевым?

— Гэта не зусім правільна.—Гэтак-жэ з іроніяй адказаў прафесар.—Я сябраваў з ім, але я ніколі не пагаджаўся з ягонымі пераконаннямі, я не быў ягоным паслядоўцам.

— А я быў паслядоўцам праграмы дэмакратычнага ператварэння Расіі і такім застаюся.—Скрыпач пагардліва зірнуў на прафесара. На гэтым яны развіталіся і з той пары прафесар Ягуплу не сустракаў больш. А цяпер ён прызнаў Ягуплу ў танклявым, які стаяў з Лейкам. Канчаткова ён пераканаўся, што не памыляецца, калі Лейка павёў мужчыну да сябе на кватэру. Ішоў той, нізка схіляючы бокам галаву, павяртаючы яе тварам да Лейкі, калі слухаў як гаворыць той, або як сам хацеў што-небудзь сказаць. Гэта быў ён, Ягупла, былы земскі аграном. Адгадка на момант вярнула прафесара ў мінулае і гэтым адначасова абраадвала яго і спалохала.

Быў канец чэрвеньскага дня. Професар на хвіліну зайшоў у лабараторию, зрабіў некаторыя запісы ў сваім рабочым дзённіку і пайшоў да сябе на кватэру. Роўна два гады, як жыве ён тут. Ён прыпамінае, як прыехаў сюды ўпершыню. Быў гэтак-жэ канец чэрвеньскага сонечнага дня. Проста перад вачымі высокая сцяна стромкіх сосен, за якімі хавалася сонца. Зрэдку яго прамень іскрамі блісне праз гушчар зялёных цёмных верхавін, рассыплецца па жоўтаму пяску пляцоўкі і згасне. Пляцоўка ў цяньку. У цяньку і будынак новага поўстанка. І толькі на верхавінах сосен, што за поўстанкам, гойдалася яшчэ густая сонечная чырвань.

На пясчанай пляцоўцы, куды перанёс з каламажкі рамізник абвода прафесараў чамаданы, «кукушкі» чакала чалавек трывцаць пяць. Для прафесара ўсё было новым: і сам поўстанак калі вузкакалейкі, і слянне барадачы, якія стаялі на пляцоўцы калі сваіх сундучкоў, абкаваных жалезам, і моладзь, якая поўкругам сядзела на сваіх карзінках. Пасля цесны ад людзей, дрыглівы вагон вузкакаліёвага поезда, збіты з новых гладка выгаблеваных дошчак, пільня ў лесе, і новы мост цераз рэчку. Усё гэта зусім не было падобным на тое, што даводзілася бачыць прафесару напярэдадні вайны.

Поезд ішоў на балота. Професар добра памятаў сінег-

ючую паску нізкарослага балотнага лесу, што стаяў сцяной непадалёк ад вёскі. Цяпер зямля як-бы прастарнейшай стала. Мутнаватая заслона балотнага лесу рассунута шырока ў бакі, і прафесар убачыў роўны прастор новай зямлі, падзеленай на клеткі, да дзівоснага, простымі канавамі. І на ім, абмазаныя чырванню вячэрняга сонца, постациі людзей, якія збиралі тарфяныя цагліны, і, раскіданыя аздінкамі па клетках, элеваторныя машыны і новыя сцены рабочых барачных пасёлкаў, ды сухі ўжо, роўна складзены востраверхімі штабелямі торф, на якім сонечная чырвань была па-незвычайному густой, цемнавата-пунцовай.

Пасля гэтая-ж кватэра, куды прывяла яго жанчына. Гэтак-жа, стоячы каля дэвярэй, пазіраў прафесар на свой першы квадратовы пакой і абрадваўся, калі распазнаў, што вокнамі пакой глядзіць на ўсход і на поўдзень. Зусім свежыя, тады яшчэ, драўляныя сцены пакоя, пахлі смалой і гэтаму паху смалы абрадваўся прафесар, адчуўши цераз яго, што ўрэшце ўдалося яму адыйсці ад людзей, у прысутнасці якіх ён адчуваў сябе як-бы звязаным, прысутнасць якіх перашкаджала думак, не давала магчымасці разабрацца ў тым, што апошнія гады мучыла яго. Апошнія гады ён шукаў аздіноты, аздіноты хоць на нейкі час, каб спакойна перадумака ўсё, каб, адышоўши неяк у бок ад навакольнага, уважлівей прыгледзецца да яго, асмысліць і азначыць свае адносіны да яго. З гэтай прычыны, калі ўрадавыя арганізацыі прынялі пастанову аб стварэнні на Яснаўскім балотным масіве навукова-даследчай тарфяной станцыі і запрапанавалі яму паехаць туды для работы, ён адразу-ж даў свою згоду. Мысліў, што тут знайдзе патрэбную аздіноту і зможа адсюль, як ні з якога другога месца, уважліва прыгледзецца да падзеяў, што адбываюцца ў краіне, і ў аздіноце, без чыліх-небудзь уплываў, зможа асмысліць бачанае за ўсе перажытыя гады. Ён паверыў у гэтую магчымасць, адчуўши пах смалы, убачыўши за акном свайго пакоя шэрую балотную роўнедзь і ад гэтага, злавіўши руку жанчыны, горача падзякаваў яе, сам не ўяўляючы за што.

Усё гэта прыпомнілася ў сувязі са з'яўленнем на балоце Ягуплы. Яно было зусім нечаканым і загадкавым. Пра Ягуплу ў працягу апошніх год, з часу спаткання ў аптэцы, ён нічога не чуў, і запамятаў на яго. Калі-б Ягупла з'явіўся такім, якім памятае яго прафесар з часу апошняга спаткання, гэта можа і вдзвіла-б яго, але не было-б у гэтым нічога такога, што магло-б занепакоіць. Ягупла з'явіўся

іншым і, жадаючы разгадаць яго, прафесар парашыў абавязкова заўтра-ж спаткаца з ім.

Спатканне адбылося раніцою ў габінэце дырэктара торфазавода. Калі прафесар прышоў туды, Ягупла стаяў каля акна з прыўзнятай рукой, мерыгуся лавішь муху, а сам дырэктар Лёйка, высокі, здаравены мужчына, стаяў у куце на зэдліку і, абрацавана ўсміхаючыся, нешта асцярожненька загортваў у паперку. Ягупла, калі прафесар уваходзіў у габінет, махнуў па акну рукой, заціснуў у жменю злоўленую муху і павярнуўся тварам да Лёйкі, але змешчіў прафесара і збянтэжана замітусіўся. Ён пазнаў прафесара, пра якога багата чуў у апошнія часы, імя якога часта сустракаў у газетах, і пайшоў наслутрач яму.

— Паважаны, Міхail Палікарпавіч? — Голос быў усхваліванны. Гаворачы, ён раскрыў жменю і прафесар убачыў, як са жмені вырвалася муха. — Я так багата наслухаўся пра вас і пра станцыю, што парашыў наведаць гэныя месцы. Як-жа жывец?

— Жыву? Добра. — Прафесар падаў Ягуплу руку і хуценька адабраў іе. Здалося, што рука яго мокрая ад раздущанай мухі, захацелася сваю руку абцерці. Збянтэжкыўшыся, злез з зэдліка і Лёйка, а паперку сунуў у нутраны кішэнь пінжака. Ён падслепавата, па звычы, прыжмурыў левае вока, пазіраючы на прафесара, і той убачыў на ягоным павеку вялікую бародайку. Лёйка нагой адсунуў зэдлік яшчэ далей у кут, а сам падаўся наперад, каб прывітаца з прафесарам.

— Прафесар, відаць, здэівіўся, што я гэтак вось, — ён паказаў рукой на кут, дзе стаяў зэдлік. — Слабае маё месца. Я не казаў вам, а маю вялікую слабасць да прыродазнаўчых навук, раблю некаторыя нагляданні за павукамі. І сёння я павучка злавіў, як вы прышлі.

— Так, так, — голас у Ягуплы памацнеў. — Таварыш Лёйка надзвычай захапляеца прыродазнаўчымі навукамі і робіць цікавыя нагляданні за жыццём павукоў. Калі-б таварышу Лёйку больш павучыцца, я ўпэўнен, што з яго быў-бы выдатнейшы даследчык.

Ягупла ветліва ўсміхнуўся, схіліўшы твар да Лёйкі, пасля зірнуў на прафесара і пачырванеў. Усмешка сышла з яго-нага твара. Але хутка ён паправіўся. Змешчіўшы, што прафесара здэівіла тое, што ён убачыў, ён захацеў надаць сваім словам пра Лёйку харектар іроніі, баючыся, што прафесар палічыць за дзівака і яго.

— Так, так, — сказаў ён ужо тонам лёгкай іроніі. — З таварыша Лёйкі мог бы быць добры даследчык. Я кажу зусім

сур'ёзна,—і ён, каб не заўважыў Лёйка, хітравата ўсміхнуўся прафесару. Але прафесар змаўчаў. Тады Ягупла ўраз перавёў гутарку на іншае, запрапанаваў пайсці на возера пакупаца.

— Я магу пайсці,—сказаў прафесар, зразумеўши Ягуплу.—Да дванаццаці гадзін я вольны сёння. А вы, таварыш Лёйка, усё занятыя?

— Так, не маю я часу, хоць і дужа хацеў-бы паплехацца ў вадзе. Хіба ўжо ў выходны дзень.

— Шкада, а то прагуляліся-б. Але-ж як німа як, дык нічога не зробіш. У мяне да вас маленъкая справа ёсь.— Прафесар сеў у крэсла каля дырэктаравага стала.—А вы, Сузон Іванавіч, пачакайце, я не надоўга.

— Добра. Я пачакаю на дварэ.

Ягупла пайшоў. За дзвярыма габінета ён нездаволена зморшчыў твар і пачаў прыкусваць верхнюю губу, што рабіў заўжды, як хваляваўся. Ён спыніўся на ганку каля лавачкі і стаяў, барабанячы пальцамі, пахвіліна заглядаючы ў калідор канторы, ці не ідзе прафесар. Ягупла быў у злосці на самога сябе. Прафесар напэўне дагадаўся аб tym, што, ловячы муху, Ягупла жадаў дагадзіць Лёйку.

— Дурань,—сказаў ён упоўголаса сам да сябе і азірнуўся, ці німа каго за дзвярыма.—Трэба-ж было таму дурню надумацца лавіць павука акурат у гэны час. Даўбня, а не даследчык!—Апошнія слова ён сказаў зноў упоўголаса і зноў зазірнуў у калідор.

Збіраючыся ехаць на Яснаўскае балота, Ягупла ведаў, што тут працуе прафесар, яго даўні знаёмы, і зараней абмеркаваў, як будзе тримаць сябе, калі спаткаецца з ім. Запамятаць на мінулае і тримаць сябе ў прысутнасці прафесара зусім незалежна, гэта было асноўным прынцыпам, якім меркаваў ён кіравацца. Напэўне ён і вытрымаў-бы гэны прынцып, каб не гісторыя з муҳай. Дзякуючы ёй, Ягупла паказаў сябе прафесару такім, якім быў і некалі раней, у часы першага знаёмства. Гэта tym горш, што спроба ператварыць гісторыю з муҳай у жарт не ўдалася. Цяпер трэба будзе дзеянічаць па-іншаму, трэба будзе зрабіць усё, каб толькі згладзіць першое прафесараўшце ўражанне.

Калі прафесар вышаў з канторы, Ягупла спаткаў яго з усмешкай.

— Дырэктар вялікі дзівак,—сказаў ён,—на нейкіх курсах ён ад.лектара пачуў, што для павука-крыжавіка момант яго злучэння з самкай з'яўляецца апошнім момантам яго жыцця, бо самка ў гэты час з'ядзе яго. Ён настолькі захапіўся жаданнем бачыць гэты момант, што пералавіў усіх

павукоў і перасадзіў іх у бутэлькі. Цэлых дні ён сочыць за павукамі і пакуль што, здаецца, нічога не ўбачыў. Мне сёння захацелася над ім пажартаваць і я падбіў яго на тое, каб ён палез лавіць павука.—Ягупла ўсміхаўся, стараючыся пазіраць прафесару ў твар і не вытрымліваў спакойнага прафесаравага погляду, вочы чамусьці затуманіваліся слязмі.—А я сам паабяцаў злавіць для павука муху, каб пакарміць яго. Ха-ха-ха!—Рогат быў штучным і нямелым.

— Гэта сапраўды дзівацтва,—ні то пра яго, ні то пра Лёйку сказаў прафесар.—А вы як-жя трапілі ў нашыя месцы?

— Як я трапіў сюды? Пра гэта можна багата расказаць... Дыялектыка...—Ягупла загадкова паціснуў плячыма і іранічна ўсміхнуўся. Нейкі час яны ішлі моўчкі. Як апінулася за пасёлкам на балоце, Ягупла зноў загаварыў:

— Я наўмысля запрапанаваў купацца, каб мець магчымасць пагаварыць з вамі.

— Я зразумеў вас.

— Так, так, я зрабіў гэта наўмысля, каб пабыць з вамі. Ведаецце, Міхail Палікарпавіч, мне хочацца сёння філософстваваць аб мудрай складанасці быцця і ягоных законах. Так багата перажыта за гэны час. Так багата змен! і такіх змен!

— Скажыце, а вы вершы пішаце і цяпер?

— Так, пішу. Гэта мая асноўная праца.—Ягупла не зразумеў хітра-схаванай іроніі ў словах прафесара.—Вы—людзі навукі, не цікавіцесь пазіцій і маленъкіх нас не заважаеце. А мы таксама робім вялікую і карысную справу. Нейкае, хоць і не першаг можа месца ў гэтай справе, займаю я. Я паэт яшчэ малады, з радоў так званага паслякастрычніцкага прызыва. Маю два зборнікі пазіцій. Днямі выйдзе з друку трэці. Ён будзе як-бы падагульняць напісаное мною за дзесяць год.

— Аа, вельмі рад, вельмі рад за вас. Вы, пэўне, карыстаеццеся вялікай папулярнасцю?

— Як вам скказаць? Вы-ж вось пра мяне нават не чулі?

— Я што-ж, я агулам рэдка чытаю кнігі, ды яны да нас амаль не трапляюць ніколі. Маймі ведамі папулярнасці паэтаў мерыць нельга.—Цень лёгкай ухмылкі прайшоў па твары прафесара.

— А я хацеў-бы, каб вы што-ні-што з майго пачыталі і сказалі сваё ўражанне. Крытыка, трэба скказаць праўду, мае зборнікі заўжды хваліць.

Увайшлі ў балотны хмызняк. Прафесар ішоў збоку і здзвіўся, як Ягупла няўдала бароніцца ад галля.

— Ну, а да нас вы па справе, ці проста захацелі зірнуць на нашы месцы?

— Як вам сказаць? Прыехаў я карэспандэнтам ад газеты, гэта афіцыйна, а не афіцыйна, як паэт, прыехаў, каб паблukaць па месцах, з імем якіх звязана так багата народных паданнію і што-ні-што з асабістага.

Хвойнік змяніўся густым бярэзнякам, перамешаным з алешнікам, і сцежкай, пратаптанай у высокай траве, яны хутка прышлі да возера. Густы алешнік і месцамі лаза зялёной сцяной абплялі азёрныя берагі з усіх бакоў. Схаванае ў зарасніку возера было зусім спакойна, бо вечер не даходзіў сюды. Над лютэрна-гладкай паверхній возера ледзь прыкметнае дрыжэла, пералівамі жывога срэбра, на- грэтае сонцам паветра.

— А як тут хораша!—Ягупла спыніўся на сцежцы, ды так і стаяў нейкі час, залобаваўшыся возерам.—Які спакой. Соннае царства. «Над сінім прасторам таемных глыбінь...»— пачаў дэкламаваць і змоўк, не прыпомніўши другога радка верша.—Дзівосна! А якая чыстая вада!—Схіліўся над вадою і зачэрпнуў яе ў далонь. Кроплямі вада збегла з далоні.— Я пакупаюся, люблю купацца.

— Купайцесь, а я трошку пасяджу і, мусіць, таксама палезу ў ваду. Люблю і я яе.

Прафесар адышоў у бок і сеў на купіне, а Ягупла паклаў на мураву свой вялікі жоўты партфель, распрануўся, і, саромеючыся за сваё худое, каслявае і даўгавязае валасатае цела, спяшаючыся, палез у ваду. Але, ступіўши ў ваду, ён спыніўся, сагнуўся і нейкі час стаяў так, трymаючы далонямі выцягнутыя рукі на нагах над каленямі, пасля намачыў рукі ў вадзе і пачаў імі націраць ногі, а за нагамі і ўсё цела і толькі тады пайшоў далей ад берагу. Калі вада падышла яму пад пахі, Ягупла лёг на ваду грудзямі і паплыў, а прафесар, слухаючы няроўныя звонкія ўсплескі вады, думаў пра сваё, зноў абуджанае з'яўленнем Ягуплы.

Дзесьці далёка пакінуты людзі, разам з якімі пражыў ён добрую палову свайго жыцця. Прафесар думае, што тыя людзі ніколі не былі зусім блізкімі яму. Наадварот. Амаль ніколі, так, ніколі ён не быў згодзен з іхнымі поглядамі. І ўсё-ж нешта трymала яго каля іх. І ўсё-ж у нечым ён быў крэўна звязаны з імі. Ён думае, што ў тыя часы нават

не змог-бы існаваць без іх, як чалавек са сваімі ўласнымі пераконаннямі. Асяроддзе, складзенае з такіх людзей, як былы дэпутат некалішній Дзяржаўнай думы Пілацееві ён іншыя, было як-бы глебай, на якой мог выгадавацца і ён са сваімі поглядамі на жыццё. Было каму супроцьстаўляць свае погляды і ад гэтага было сваё ўласнае месца ў жыцці. Прафесар моцна адчуваў яго тады, так ва ўсякім выпадку ён думае цяпер. Гэнае месца ён страціў у дні рэвалюцыі. І тады асабліва дала сябе адчуваць крэўнасць з тымі. Было жаданне стаць, як іншыя, эмігрантам, нават вельмі моцным было гэнае жаданне. Чаму не здарылася гэтага, ён і сам добра не разумее. Але хоць і не стаў эмігрантам, не мог вызваліцца ад свае блізкасці да тых. У працягу многіх гадоў ён быў значна бліжэй да іх, чым да новага, што прышло пасля рэвалюцыі, хоць ён гэтага не хацеў, як і не хацеў разрываць са старым. Урэшце гэта стала не па сіле цяжкім. Блізкасць да тых мучыла, звязвала на кожным кроку.

У яго не было свайго месца, трэба было шукаць яго. Для гэтага, ён разумеў, трэба было вызваліцца ад асяроддзя, якое звязвала. Але як? Парваць з ім раз і назаўжды? На гэта нехапала сіл, і часта ім авалодваў адчай, безнадзейнасць, думалася, што ўсё і назаўжды страчана. А пасля прышла магчымасць, якую ён і выкарыстаў, прыехаўши сюды. Праўда, гэта было падобным на ўцяканне. Так яно і было. Ён не парваў з тым асяроддзем, а ўцёк ад яго. Часам ён дакараў сябе за такую баязлівасць, але ўсё-ж быў задаволены менавіта гэткім канцом, разрывам ён пакрыўдзіў-бы тых, а гэтага не хацелася, ён баяўся канфлікта з асяроддзем, у якім выгадаваўся. І справа абышлася без канфлікта. Усё з тымі скончана, ён пазбавіўся ад іх, ён адзін. Ён мае магчымасць спакойна думаць над тым, што робіцца вакол яго і быць самім сабой, не падпадаючы ў залежнасць ад навакольнага, ад новага асяроддзя, як гэта было ў мінулым. Ён знайшоў сваё ўласнае месца сярод людзей, з якімі даводзіцца быць разам. Ён выразна азначыў свае адносіны і да іх і да навакольнага, і, стоячы ў баку, робіць сваю справу. Галоўнае—усё скончана з тым, з мінулым. Вось Ягупла, чалавек з мінулага. Яшчэ ўчора, пазнаўшы яго, прафесар адчуў трывогу. Ён спалохаўся быў, што Ягуплава прысутнасць зноў верне яго да старога, зноў працягне балючую ніць ад мінулага да яго, і насцеражыўся. Але спаткаўся з Ягуплам і супакоіўся, трывога знікла. Відаць, час зрабіў сваю справу.

Ягупла стаяў цяпер непадалёк ад берагу ў вадзе і, набіраючы ваду далонямі, паліваў ёю сваё щела, падоўгу расціраў валасатыя грудзі. Пасля, як падышоў да самага берагу, сагнуўшыся дугой, пачаў абмываць ногі. Прафесару стала смешна, што яго магло ўстрывожыць з'яўленне гэтага прыгорбленага, не ў меру каслявага, чалавека на тонкіх скрыўленых нагах. Захацелася смяяцца над сваёй баязливасцю, захацелася рагатаць і, не ўмеючы стрымца, прафесар падхапіўся з месца, распрануўся і адразу пайшоў у ваду, разбіваючы яе застыглую пругкасць моцнымі каленямі, падстаўляючы разгарачанае цела пад іскрыстыя халодныя пырскі. З разгону нырнуў у ваду у самы холад яе глыбінь, і паплыў там, кранаючыся рукамі пясчанага, усыпанага каменямі, азёрнага дна. Пасля лёганька адштурхнуўся кончикамі пальцаў ад дна, варухнуў плячыма, падняўся наверх і паплыў, займаючы ўсё большы і большы круг, адміраючы вадзяны прастор шырокім ўзмахамі рук.

Калі прафесар вышаў на бераг і стаў на мураве, падстаўляючы сонцу абсыпаныя кроплямі вады грудзі, Ягупла, апрануўшыся, сядзеў на зямлі, абхапіўши рукамі падабраныя да сябе, сагнутыя ў каленках, ногі.

— Добра,—сказаў прафесар, думаючы і пра купанне, і пра пачуцці, якія штурханулі яго ў ваду.—Значыць, будзеце пісаць пра нашу станцыю? Гэта добра. Пішыце. У нас багата цікавага. Станцыя пачалася з аднаго драўлянага доміка, у якім эмішчаліся лабараторыі і габінеты, а цяпер нашаму памяшканню лабараторый пазайздросціць сталіца. Нашы лабараторыі і габінеты абсталёваны самымі навейшымі прыборамі і машынамі. У нас свая цёпла-сілавая станцыя. У нас свае заводы.—Прафесару хацелася менавіта так гаварыць пра станцыю. У гэты час, хоць і сам ён не ведаў чаму, хоць і не жадаў гэтага, ён ненавідзеў Ягуплу, гэтага прыгорбленага, танклявага, да смешнага бездапаможнага ў хітрасці, чалавека. Прафесар ведаў, што Ягупла хацеў гаварыць з ім пра іншае. Спачатку было з'яўлялася такое-ж жаданне і ў прафесара, але яно цяпер прайшло, прафесар наўмысля не даваў Ягуплу магчымасці загаварыць. Сваімі словамі ён паралізаваў, яшчэ больш прыгінаў да зямлі гэтага скурчанага чалавека, на твары ў якога блукала хваравітая ўхмылка разгубленасці.—Мы навучыліся рабіць з торфу каштоўнейшы будаўнічы матэрыял. Мы навучыліся рабіць высокагатунковы брыкет. На сваім заводзе мы навучыліся здабываць некалькі гатункаў тарфянога коксу, ад буйнага кускавога да коксавай муکі. На нашым коксе будзе

працаўаць і каваль, і ліцейныя і акумулятарныя батарэі, электроды для якіх мы робім ужо з коксавай муکі.

Мы шукаем шляхоў для найбольш мэтазгоднага выкарыстання каксавальнага газу і мы зробім з яго высокакаларыйны газ, так патрэбны ў побыце і ў прамысловасці. Мы распрацавалі метад бескіслотна-бесперапыннага працэса гідроліза тарфянога ачосу пад ціскам з выходам цукру да сямідзесяці пяці—восьмідзесяці процентаў, што дае дзевяноста пяць—сто пятнаццаць літраў спірту з адной тоны сухога тарфянога ачосу. З гэтага спірту зможам рабіць сінтэтычны каучук. Важнейшы прынцып нашай работы—грунтаўацца на вытворчым эксперыменте і tym самым стварыць аснову для пабудовы вялікай і ўзорнай тарфянай гаспадаркі,—прафесар падаўся бліжэй да Ягуплы.—і пачакайце, мы зробім гэта. Мы навучымся рабіць з торфу і высокагатунковыя фарбы, і высокія гатункі паперы і тканін, так, так, і тканін, і такіх рэчаў, крэўнасці якіх з торфам не можа нават уяўіць ваша паэтычная фантазія...

— Гэта надзвычайна цікава,—сказаў Ягупла, падымаячыся з зямлі.—Я азнаёмлюся з гэтым і напішу. А перад усім я хацеў-бы, Міхаіл Палікарпавіч, калі вы дазволіце,—Ягупла па звычы нахіліў бокам галаву,—напісаць спецыяльны нарыс пра вас.

— Пра мяне? Гэта навошта-ж?

— Ваша роля на станцыі... Вы так багата зрабілі... і, ведаецце, я пачаў-бы гэны нарыс з нашага падарожжа на возера. Я наглядаў, як вы купаліся. Цікавейшы вы чалавек, у вас багацейшая натура...

— І ўсё-ж пра мяне пісаць не варта. Вы лепш пішыце паэтычны твор, пісмену ці раман, як гэта там у вас завецца. Вазьміце хоць-бы гісторию балот. Гэта-ж тысячагоддзі! У глухіх, дзікіх, закінутых чалавекам месцах, у месцах, ад якіх уцякаў чалавек, ляжаць пад імховымі сховамі каштоўнейшыя багацці. Балота не хацела паказаць чалавеку гэтых багаццяў, яно засмоктвала смельчакоў. Вы ведаецце паданне пра возера «Сыты мох»? Ну вось. А пасля чалавек выкрыў гэныя багацці і пачаў браць іх сабе, урэшце пазнаўшы іхнью каштоўнасць, і былое, дзікае, закінутае чалавекам месца, стала... Ну, там ужо месца для вашай фантазіі.

— Так, так!—абрадваўся Ягупла.—Пра гэта можна напісаць цікавейшы твор... Я абавязкова напішу пра гэта вершаваны раман. Вы, Міхаіл Палікарпавіч, нават не ўяўляеце, які гэта багаты матэрыял для рамана. Я, вось, амаль яшчэ нічога не бачыў, а толькі паслушаў вас, а ўжо адчуваю, як

ўваходзіць у мяне гэны матэрыял, як ён паглынае мяне.— Ягупла захапіўся думкамі аб вершаваным рамане і пачаў гаварыць пра ягоны змест. Захапіўшыся, ён не заўважаў, што пераказвае нядаўна пачутае ад прафесара, не заўважаў ухмылкі, якая лягла на прафесаравым твары.

— Хадземце дадому,— запрапанаваў прафесар. Пакуль Ягупла гаварыў аб магчымым змесце свайго рамана, прафесар апрануўся.— На станцыі я паэнамлю вас з таварышам Мілоўскім, дырэктарам нашай станцыі. Ён зробіць усё патрэбнае для вашай працы. Сам я з вялікай ахвотай пасабіў-бы вам, але заўтра раніцою я паеду, мяне выклікае Совет народнай гаспадаркі па вельмі адказнай справе.

— І вы доўга прабудзеце там, Міхаіл Палікарпавіч?

— Пэўна, доўга.

— Ах, як я шкадую, што вы едзеце. Вы разумееце, я хацеў разам з вами агледзець усю станцыю і напісаць нарыс так, каб разам з вами правесці па станцыі чытача. Я хацеў-бы, каб гэны нарыс быў напісаны пра вас. Як шкода... Але я прыеду сюды іншым разам і тады ўжо абавязкова напішу пра вас. Абавязкова.

— Пра мяне пісаць няма чаго.

— Не! Вы ўжо як сабе хочаце, а я напішу і пачну той нарыс кёння-ж з нашага купання.

Ад возера прафесар павёў Ягуплу на тэрыторию навукова-даследчай станцыі па мастку, насланаму з дошчак, ускрай канавы, якая злучала возера з цёпла-сілавой станцыяй. Месца, дзе злучаецца канава з возерам, і масток, насланы цераз канаву калия возера, усё было за кустамі, у баку ад месца, дзе яны купаліся. За гэныя кусты і правёў прафесар Ягуплу, які здзівіўся ад нечаканасці, убачыўши роўную, з абабітымі дошкамі берагамі, канаву, якая канцом сваім упіралася ў трохпавярховы будынак.

— Бачыце, вада ідзе з возера. З дапамогай гэнай канавы станцыя заўжды забяспечана чыстай аэёрнай вадой. А побач ёсьць другая канава. Па ёй цячэ назад у возера вада, якая пабывала ў рабоце.

— Ах, як гэта ўсё цікава. Як-бы я хацеў, каб агледзець усё гэта з вами. Але нічога не паробіш... А там вы-ж, напэўнене, будзеце бачыць таварыша Андрэя. Вы ведаеце яго? Незвычайны чалавек. Як убачыце, абавязкова прывітайце яго ад мяне. Яго я вельмі добра ведаю, здаралася разам з ім выязджаць у раёны. Незвычайны ён чалавек.

Ягупла на хвіліну змоўк і шоў, пазіраючы сабе пад ногі,

прыкусваючи верхнюю губу. Пасля, кінуўшы на прафесара ўстрывожаны погляд, сказаў:

— Так... Я мог-бы філософстваць пра мудрую складанасць быцця і яго законы, але я думаю, я спадзяюся,— Ягупла прыкметна хваляваўся,— што вы, Міхаіл Палікарпавіч, зразумееце мяне. У кожнага з нас,— ён зірнуў на прафесара,— было тое або іншае мінулае. Усе мы прышлі да сёнешняга не па простай сцежцы і пра тое не хочам, не любім прыпамінаць. Я не хочу гаварыць пра сваё мінулае, вы яго прыблізна ведаецце. Я багата перажыў за гэныя гады і хочу на ўсё былое запамятаць. Пря яго я ніколі і нікому са сваіх новых знаёмых не гаварыў. У гэтым мяне патрэбы. Я шкадую, што не могу сёня пагаварыць з вамі так, як-бы я гэтага хацеў, як думаў зрабіць, калі спаткаў вас. Спадзяюся, што мы яшчэ ўбачымся і пагутарым пра ўсё іншым разам. А сёня, я прасіў-бы, каб вы нічога аб мایм мінулым не гаварылі таварышу Андрэю. Справа не ў тым, што я чаго-небудзь баюся. Баяцца мне мяне чаго, але я дужа паважаю яго і не хочу, каб ён падумаў пра мяне што-небудзь нядобрае. Калі-небудзь я сам усё раскажу яму і ўсё вытлумачу, признаю, так сказаць, свае памылкі.— Пасля апошніх слоў Ягупла ўсміхнуўся і зірнуў прафесару ў твар.

— Можаце быць спакойнымі,— адказаў прафесар.— Мяне гэцкія справы менш за ўсё цікавяць,— ён паціснуў плячыма ды адразу пачаў гаварыць пра іншае.

Ішлі каля частаколу, за якім быў будынак цёпла-сілавой станцыі. Прафесар паказаў рукой на будынак.— У гэтай палове сама станцыя,— сказаў ён,— а злева сушыльнае аддзяленне брыкетнага завода. Надбудова тая—элеватор для фрэзернага торфу, з якога мы робім брыкет.

За станцыяй, з-за бяроз хутка паказаўся вялізны трохпавярховы будынак, у якім змяшчаліся лабараторыі і габінеты. А за ім, далёка ў баку, дзе самы край сухадолу, размясціліся ўсе заводскія ўстаноўкі станцыі, ды падсобныя майстэрні і машынна-выпрабавальнаяная станцыя.

Усё гэта бачыў прафесар кожны дзень, але і цяпер не без цікавасці ўглядаўся ён у прастору, над якой радамі ўсталі камяніцы і гэтым як-бы паднялі з нізін былую балотную тварь.

Мілоўскі быў у геабатанічным габіненце, адкуль яго і паклікалі, калі прышоў прафесар з Ягуплам.

— Да нас прыехаў карэспандэнт газеты, ён-жа і паэт, знаёмца. Таварыш хоча паглядзець працу станцыі і напісаць пра яе.

— І пра людзей, галоўнае пра людзей, якія працуюць на станцыі,—ветліва ўсміхаючыся, сказаў Ягупла, падаючы Мілоўскаму руку. Мілоўскі зірнуў Ягуплу ў твар шырокага раскрытымі вачымі і абраўвана патрос ягоную руку.—Міласці просім, як гаворыцца,—сказаў ён,—мы з ахвотай пакажам, што ў нас ёсць.

Ягупла спаткаўся поглядам з вачымі Мілоўскага і хуценъка адвёў вочы ў бок, збянтэжыўся, як змеціў, што Мілоўскі пазірае на яго з нейкім здзіўленнем. Праверыўшы сваё ўражанне, ён увесь час стараўся не сустракацца вачымі з поглядам Мілоўскага.

Прафесар пазнаёміў Мілоўскага з Ягуплам, сказаў яму, што пойдзе збірацца ў дарогу, і, папрасіўшы прабачэння, пайшоў, пакінуўшы іх у габінеке Мілоўскага. Як толькі графесар знік за дзвярыма, Мілоўскі кіўнуў галавой на дзвёры.—Залаты чалавек Міхайл Палікарпавіч у нас. Як ніхто—працаўты. Пра яго сапраўды варта было-б напісаць. Як вы думаеце?

— Пастараюся. Гэта будзе відаць пасля того, як збярэнца матэрыял. А перш за ёсць ў мяне ёсць заданне газеты на лісаць пра вас, таварыш Мілоўскі.—Ягупла схіліў на бок галаву і зірнуў Мілоўскому ў твар.—Я чуў пра вас і трошку знаём з вашай біяграфіяй. Вы ў дэяцінстве былі газетчыкам? Пасля працавалі на судабудаўнічай верфі? Вось, бачыце, я гэта ведаю. І ведаю пра вас, як пра былога комсамольца, а цяпер арганізатора важнейшай справы і вучонага.

— Які-ж з мяне вучоны?—Мілоўскі махнуў рукой.—Як арганізатор, кажуць, што я нядрэнны, а да вучонага мне яшчэ далёка. Мне вось, каб хоць палову таго, што ёсць у Міхаіла Палікарпавіча і то я рад быў-бы без меры. Мне да вучонага яшчэ ісці, ісці, ды каб не прыстаць хаяць. Павучыцца калі вучоных раней трэба. Я вучань, а не вучоны.

— Ну, ведаецце, гэта скромнасць.

Мілоўскі здзіўлена варухнуў плячыма.—Думайце, як хочаце. Я не супроць таго, каб быць вучоным, пастараюся. А вы, значыць, пішаце вершы. Прозвішча Ягупла? Здаецца, сустракаў у газетах.

— Так, напэўне, я ў газетах часта друкуюся. Вы працаце, што я так гэта прышоў і не паказаў сваіх дакументаў.—Ягупла адамкнуў свой партфель апаясаны шырокімі сырыцамі, разгарнуў яго на дзве паловы і дастаў з аднаго са шматлікіх аддзяленняў сваё камандыровачнае пасведчанне, угары над якім буйнымі літарамі была надрукована назва газеты, карэспандэнтам ад якой ён і прыехаў. Пасвед-

чанне падаў Мілоўскаму, а сам непрыкметна дастаў з другога аддзялення невялічкую кніжку сваіх вершаў, разгарнуў яе і наўскасяк напісаў на тытульной старонцы:

«Таварышу Мілоўскаму, прадстаўніку сапраўды новых людзей, якімі трывмаецца гонар нашай вялікай краіны, зараней з удзячнасцю за дапамогу ў справе азнаймлення з працай навукова-даследчай тарфянай станцыі».—За гэтым шырокам, размашыстым падпісаў пад напісаным.—Як будзе вольны час, пачытайце.

— А, з прыемнасцю. Я люблю вершы, дзякую.

Мілоўскі разгарнуў кніжку і прачытаў зроблены на ёй надпіс. Прачытанае, як і тое, што ён пачуў ад Ягуплы за час свае гутаркі з ім, не спадабалася і, каб не быць з ім, Мілоўскі спаслаўся на неабходнасць тэрміновай працы, а Ягуплу накіраваў да загадчыка балотнага музея, якому і даручаў запіскай азнаёміць Ягуплу з працай станцыі.

Ягупла ўзяў запіску і адразу падняўся з крэсла. Стоячы, згарнуў свой партфель, падаў Мілоўскаму руку на развітанне, і, разумеючы, што ім не зусім задаволены, адразу ж пайшоў.

Колькі часу ён пастаяў на ганку, нешта абмяркоўваючы, а адтуль накіраваўся ў Шапятоўку.

Хвілін цераз трыццаць пяць Ягупла падыходзіў да вёскі. Шукаючы матэрыял для нарысу, Ягупла надумаўся звязаць «балотны матэрыял», як ён называў яго, з вясковым. Ён шукаў кантрастаў. Балота ў мінульым і балота цяпер. На думку аб гэтым наўялі прафесараў словы. А цяпер ён знайшоў і іншае: балота і вёска, тэма для другога нарысу.—Ягупла задаволена ўсміхаўся.

У вясковай вуліцы ён прыпыніўся каля сузонавага неабкutanага двара. Хата сузонава, прыплонутая да зямлі, побач з давыдзюковай высокай, як стари закінуты хлевушок. Ледзь не ў рост ёй парасла на былой піскуновай сядзібе зялёная лебядка і адгарадзіла шэрую, спарахнелую, глухую сцяну яе ад густой пшаніцы, пасенай на былым піскуновым дварэ. Як спыніўся Ягупла супроць двара, Сузон зірнуў на яго з цёмных нізкіх варот хлева, паднёс па даўнай звычыць руку да казырковай шапкі, а за гэтым і сам вышаў на двор.

— Можа справа якая да мяне, таварыш?—палахліва зірнуў Сузон на вялікі Ягуплаў партфель.

— Справы ў мяне да вас асаблівай няма,—адказаў Ягупла.—Я прыехаў здалёк, ад рэдакцыі, і хочу паглядзець, як людзі жывуць. А гэты сусед ваш,—Ягупла паказаў рукой на давыдзюкову хату,—багата жыве?

— Чорт яго не бярэ. Ён і пры старым парадку багата жыў, стараставаў, і цяпер жыве гэтак. Нешта ніяк да іх не дабяруцца.

— Т-а-а-к. Зусім выразны малюнак дыферэнцыяцыі вёскі,—сказаў Ягупла сам да сябе, і Сузон не зразумеў яго. Сузон, як Ягупла змоўк, загаварыў пра сябе, паразыў паскардзіцца.

— Я вось сяджу на ягоным хутары. Нас былі падзялілі яшчэ перад вайною, але багата хто не згаджаўся, то яно неяк так і цягнулася праз увесь час. Думалася ўжо, што хутары, можа, і адменяць. Аж пазалетася зноў пачалі парадкаваць зямлю і хутары пацвердзілі. Не супроць таго і я, мне на панском хутар нарэзалі, толькі-ж куды мне з такім будынкамі перасяляцца? Вы-ж падумайце: крані яе,—Сузон паказаў на хату,—вуглы паадвальваюцца і бярвенне ў парахні рассыплецца, а на новую ў мяне сіл аніяк няма цяпер. Я на каня і то цераз сілу ўзбіўся, дзякаваць, што ў крэдытным грошай пазычылі. А на хату-ж так лёгка не ўзаб'юся. І ці-ж мне самому мёд сядзець тут, а рабіць туды бегаць кожны дзень? Сmak з гэтага мне невялікі, але сіл-же маіх няма, я-ж калека, на вайне скалечылі, а не на печы і па-новаму закону як-бы за мяне заступацца трэба, а не за яго, багатыра, а тымчасам мяне судом высяляць пагражаяцца. Я не ведаю, канечне, ці ваяш гэта справа, але паколькі вы ад рэдакцыі, то можа што і паралі-б, куды мне кінуцца? Мне каб хаяц гады два яшчэ дазволілі тут пажыць, то я падняўся-б неяк.

— Та-а-к... Але-ж такі закон. Раз яму па закону ваш двор прырэзалі, то ўжо цяжка што-небудзь зрабіць. Хоць я пагавару дзе след.—Ягупла разгарнуў на калене ў сябе партфель і дастаў з партфеля невялічкую кніжачку з пазачанымі краямі.

Убачыўши, што ён збіраецца пісаць, Сузон подбежкамі кінуўся ў сенцы і вынес адтуль невялічкі ўслон. Сядайце ды ўжо, зрабіце ласку, закіньце дзе-небудзь слова за мяне. У Шапятоўцы я цяпер самы амаль бядняк. А некалі-ж, як бралі пансскую зямлю, я не апошнім быў. А пасля ўвесь час ў камбедзе састаяў...

Сочачы, як запісвае нешта Ягупла ў сваю кніжачку, Сузон схіліўся над ім кароткай сваёй барадой і спішаўся сказаць аб сабе ўсё, што на ягоную думку належала ведаць прадстаўніку рэдакцыі, каб заступіцца за яго. Змоўк ён, калі Ягупла згарнуў сваю кніжачку і паклаў яе назад у партфель.

— А хто ў вас самы багаты?—запытала Ягупла.

— Самы багаты? А так што Шкробат Мікіта. Ну, і Кот Ермалай, і Давыдзюк.

— А дзе Шкробат жыве?

— Вунь тая новая хата ягоная.

— Ну, добра, бывайце здаровы. Я праведаю, як ваша справа і пастваюся што-небудзь зрабіць, хоць дужа цяжка, бачыце, законы і савецкія строгія, гэта не тое, што ў першыя гады пасля рэвалюцыі. Але я пастваюся.

— А ўжо-ж паставайцесь, зрабіце ласку. Мяне каб хадзя гады два не трывожылі, а тады я сам перабраўся-б.— Сузон на развітанне паднёс руку да патрэсканага казырка, але, хутка нешта прыпомніўши, падаўся да Ягуплы.— А можа мне каб у горад па гэтай справе кінуцца, можа там лепш разабраліся-б?

— У горадзе? Не ведаю, ці ёсць у гэтым сэнс. Закон-жа адтуль ідзе, а не адсюль.

З сузонавага двара Ягупла пайшоў адразу на мікітаў. Як забрахалі на дварэ сабакі, з хаты вышла мікітава жонка, падзвілася на Ягуплу і пайшла ўадганаць сабак.

— Хочу зайсці да вас,—вытлумачыў Ягупла здзіўленай гаспадыні.

— А ці вы нас ведаеце?—Гаспадыня ўставілася вачыма ў твар яму.—Нешта-ж я ніяк не могу прызнаць вас. Спачатку падумала была, можа з каморнікаў, аж не.

— Мяне вы, цётака, не пазнаеце, я далёкі.—Ягупла пайшоў за гаспадыняй у хату на чистую палавіну.

— А хто-ж вы такі будзеце?—запытала гаспадыня, усё яшчэ дзівячыся на Ягуплу, і паказала яму сесці на ўслоне каля стала.

— Я з тых, што қнігі пішудь,—вытлумачыў Ягупла.—Хаджу, гляджу, як людзі жывуць, і пішу қнігі, песні пішу.

— А-а-а. Ну, то пасядзіце. Вось толькі гаспадара німа. ён у воласць паехаў. Панапісалі на нас, нібы мы зямлю схавалі ад падатку. Нібы зямля лыжка, што яе можна схаваць. Цяжкавата жыць цяпер працаўтym людзям, таварыш дарагі. Хто нічога не робіць, яму і скідкі, і ільготы розныя, а калі другі мазалём сваім зажыў нешта, нешта на яго ўся бяды: яму ўсё дай, ды дай. Ну, ото ў нас новая добрая хата, дык-же яе не хто-небудзь нам паставіў, самі-ж.

— Ну, вядома-ж.

— А на гэта і не памятаюць. Або зямлі ў каго было можа трошкі больш, ніж у іншых, дык зноў-жа недарма яна прышлася, на яе-ж і сілы ўсе, і гроши паклалі. Гэта-ж

не тое, что іншым панскай зямлі без ніякіх грошай пана-  
давалі.

— А вам хіба не прырэзалі з панской?

— Сколькі-ж яе там прырэзалі? Як дзеля насмешкі, каб  
адчапіца, далі дзесяціны чатыры.

— А сваёй колыкі было?

— Сваёй?—гаспадыня палахліва кінула на Ягуплу по-  
глядам.—Столькі тае і сваёй. Вы можа малачка напіліся-б?  
Я ото падам зараз-жа.

Гаспадыня пайшла з пакоя, а Ягупла падняўся і пачаў  
разглядаць багата прыбраная на куце іконы, перад якімі  
вісела лампадка. У баку ад ікон вісеў на сцяне заседжаны  
мухамі плакат. На плакаце нізкарослы барадаты селянін.  
З аднаго боку ў яго поўны мяшок добра, а з другога—на-  
сыпаны дабром менш, чым напалову. Нешта яшчэ напісаны  
на плакаце, але Ягупла чытаць напісанага не стаў, ягоную  
увагу заняў фатографічны здымак мікітавай сям'і, абса-  
джаны пазалочанай рамай з былой іконы, пра што свед-  
чылі прыбітыя да рамы з сярэдзіны па кутках афарбава-  
ныя пад золата бляшки.

Побач з жанчынай, у якой Ягупла адразу прызнаў гас-  
падыню, сядзіць на здымку мужчына з кароткай, негустой  
барадой, над якой, падаўшыся ў бакі ад носа і ўгору да  
шчок, тырчаць востра закручаныя вусы. Твар у мужчыны  
круглы і прыплюснуты. Ён сядзіць, трymаючи руکі з вы-  
цягнутымі на ўсю даўжыню пальцамі на каленях і пазірае  
у прастору перад сабою. З боку каля жанчыны стаяць  
ящчэ дзве дзяўчыны і пад імі наўскасяк роспіс: Ф-графія  
Рембрандт». Ягупла ўсміхнуўся, пагардліва скрывіў губы  
і адышоў.—«Наша сіла,—сказаў ён сам да сябе.—Носьбіты  
нашых ідэй. Дурні».

Калі гаспадыня ўнесла гладыш з малаком, на дварэ  
затараҳцелі калёсы. Гаспадыня зірнула ў акно і сказала,  
што прыехаў парабак.—А сам ён на жарабку ў воласць па-  
ехаў. Нікому жарабка не давярае,—сказала яна пра мужа.

— Жывеце вы ўсё-ж нядрэнна, як відаць, неяк-жа тры-  
маецеся?

— Трымаецся пакуль што, каб даў бог і надалей хоць  
тэтак. Адно, што падатак цяжкі, але ўжо неяк адчэпішся  
ад яго і жывеш.

Пайшоў ад Мікіты Ягупла надвячоркам і на балота пры-  
шоў, як сонца было зусім нізка. Змораны хадзьбой, сеў на  
ўскрайне лесу. Лес быў на самым грудку, і цераз лес, пры-  
гледзеўшыся, Ягупла мог бачыць паміж дрэвамі жоўтых  
сцены пасялковых баракаў. Адтуль даходзіў да Ягуплы

гоман галасоў і рогат, і спевы. Але ўвагу ягоную заняло іншае. Ён убачыў на грудку, на самай сярэдзіне лесу, чалавека, які стаяў на каленях тварам да сонца і раз-по-раз хрысціўся, пасля чаго схіляўся галавой да самай зямлі.

— «Як запалоханы звер, уцякае ад іх чалавек са сваімі пачуццямі, як першабытны чалавек». — Ягупла разгарнуў партфель, дастаў з яго сваю кніжачку з залаочнымі краямі і пачаў нешта запісваць. Пісаў ён, седзячы на ўскрайні лесу, аж пакуль зайшло сонца, і тады толькі пайшоў дадому.

## П А Д З Е Я   Д Р У Г А Я

Прафесар любіў сядзець, абапёршыся локцем правай руکі на стол, а левую, з адведзеным у бок локцем, трymаць на назе. Гэтак ён сядзеў і цяпер.

— Я хочу абрадвaць вас, Міхail Палікарпавіч,—сказаў Буднік.—У мяне для вас навіна. Урадам прынята пастанова пра пабудову на Яснаўскім балотным масіве энерга-хімічнага камбіната. Вось чытайце.—Буднік падаў прафесару паперку, якую трymаў у руцэ.—А ўсё ваша станцыя. І цяпер справа якая будзе, а? І ні дзе-небудзь на Урале, або ў Данбасе, а на балоце, на балоце, разумееце? дзе нават каровы грузлі, дзе адным ваўкам толькі і можна было жыць.

Прафесар прачытаў паперку, згарнуў яе і перадаў Будніку.

— Ваша ідэя, Павел Андрэевіч,—віншую.—Прыўзняўся з кресла і цераз стол падаў Будніку руку.

— Вас віншаваць трэба, а не мяне. Мая ідэя так і засталася-б ідэяй, каб не ваши даследванні. Адных ідэй мала.

— І ўсё-ж я тут не пры чым. Я проста рабіў свою справу, якой займаюся два дзесяткі гадоў і зусім не думаў пра тое, будзеце вы будаваць калі-небудзь камбінат на балоце, ці не.—Апошнія слова прафесар вымавіў з адценнем злосці.

Трэба сказаць, што паміж прафесарам і Буднікам склаліся надзвычай цікавыя і своеасаблівыя адносіны.

Ведаючы прафесара вінулае і ведаючы самога прафесара, як каштоўнейшага чалавека, Буднік у працягу ўсіх гэтых гадоў уважліва сачыў за ягоным лёсам, аказваючы на яго нямыалы ўплыў у большасці так, каб прафесар гэтага

зусім не адчуваў. Так, у прыватнасці, па яго ініцыятыве прафесару было запрапанована паехаць працаўца на навукова-даследчую тарфянную станцыю, а пазней, калі з'явілася ідэя пра пабудову камбіната, было запрапанована кіраваць працай, задачай якой было давесці мэтазгоднасць пабудовы камбіната. І прафесар Галынскі, урэшце, кіраваў і апошнімі тэхнічнымі і тэхналагічнымі даследваннямі, якія проводзіліся на балоце.

Інстынктыўна адгадваючы ўплыў Паўла Андрэевіча на свой лёс, прафесар баяўся яго і спрабаваў, як умей, пратэставаць. Да апошняга часу прафесар лічыў сябе зусім незалежным у сваёй працы на станцыі, і, памятаючы, як дорага каштавала яму шуканне генай незалежнасці, баяўся страціць яе. Перш за ёсё ён баяўся пасягненняў на геную незалежнасць з боку Паўла Андрэевіча. З гэтай прычыны ён некалькі баяўся добрых адносін да сябе з боку Будніка і быў-бы рад, калі-б гэтыя адносіны былі больш афіцыйнымі і ўсё, што мог, рабіў, каб было менавіта так. Ён свядома падкрэсліваў у гутарках з Паўлам Андрэевічам сваю непрычыннасць у справах, якімі жыў апошні, хоць сам і не так ужо моцна верыў у геную сваю непрычыннасць. Ад гэтага была часта і раздражнёнасць і нават адценне злосці ў словах прафесара. Павел Андрэевіч адчуваў іх, разумеў адкуль яны і нават некалькі рад быў гэтаму. Ён ніводнага разу не паспрабаваў угаварваць прафесара або дакараць яго, як ніводнага разу не спрабаваў і прасіць яго аб чым-небудзь і загадваць яму. Ён праста быў з прафесарам, як роўны, і, даручаючы яму якую-небудзь работу, ён як-бы падзяляў яе з ім, рабіў усё так, каб прафесар ніколі не адчуў сябе на становішчы чалавека, які некаму служыць. Служыць можа лёкай або чалавек, якога сілай прымусілі служыць. Служыць можа чалавек, наняты за гроши. Рэвалюцыі непатрэбны людзі, якія служаць ёй, бо яны заўжды гатовы здрадзіць ёй. Рэвалюцыі патрэбны людзі, якія яе справу лічаць за сваю і выконваюць яе, як самы ганаровы свой абавязак. Так разважаў Павел Андрэевіч і гэтым кіраваўся ў сваіх адносінах да прафесара.

— Я паважаю людзей, якія мысляць незалежна,—сказаў Павел Андрэевіч.—Людзей, якія не прымаюць дадзенага намі на веру, або, што самае горшае, з рознымі карыснымі мэтамі, а толькі пераканаўшыся ў tym, што дадзенае намі ёсьць найбольш правільнym з усяго, найбольш мэтазгодным з пункту гледжання чалавецтва. Вы, менавіта, такі і я рад гэтаму.

— Гм... думайце пра мяне, як хочаце, справа ваша. Хоць

я, безумоўна, рад, што вы так пра мяне думаеце, а не інакш.

— Пра вас інакш думаць нельга, Міхаіл Палікарпавіч. Я каб і хацеў інакш падумаць, ды неяк яно ў мяне не выходзіць. І ўжо хай так і будзе. Яшчэ ў мяне навіна. Вы адказны кансультант работ па праектаванню першай чаргі камбіната.

— Я?

— Вось гэта здзіўляе? Па сутнасці-ж тут нічога новага для вас няма. Проста афіцыйна пацвердзілі тое, што вы робіце, што вы напалову амаль зрабілі.

— Але-ж гэта адказнейшая справа?

— Таму вам яе ўрад і даручае, а я надзвычай рад, што буду працаўца разам з вами. Мне даручана кіраваць будаўніцтвам. Я, праўда, сам хацеў гэтага.

— Паколькі гэта ваша ідэя, такое жаданне зусім законнае, а я вось не ведаю, мне кансультатыя будзе не пад сілу.

— Наконт сіл гэта вы дарэмна, Міхаіл Палікарпавіч. Хапіла сіл на адну палову працы, хопіць і на другую. Не з такіх вы людзей, каб у свае сілы не верыць.—Буднік хітравата, але адкрыта, як пазіраў на прафесара, усміхнуўся.—Тут яшчэ адна справа ёсьць: цераз два тыдні нам давядзенца з вами выступаць з гэтага поваду з дакладамі на Совеце народных камісараў.

— Чаму-ж мне?—прафесар здзіўлены прыўзняў левую руку.—Вы будзеце кіраваць будаўніцтвам, вы і рабіце да клад, а я... Ну, пасабіць вам могу ў чым-небудзь, падрыхтаваць патрэбны матэрыял, а даклад—гэта ўжо ваша справа. Я прасіў-бы вызваліць мяне.

— Нічога не меў-бы супроць, каб гэта залежала ад мяне, але, бачыце, тут проста так і напісана: заслушаць даклад прафесара Галынскага. Вось.—Буднік падаў прафесару паперку, з якой чытаў. Паперку прафесар узяў, кінуў на яго поглядам і паклаў на стол.

— Але я-ж проста не ўмею гаварыць, які-ж з мяне дакладчык? Вы, Павел Андрэевіч, відаць, па злосці мяне ў дакладчыкі ўпісалі.—Прафесар зірнуў Будніку ў твар.—Я-ж разумею, даклад вам даручалі, а вы і мяне ў яго ўпраўлі.—Прафесар усміхнуўся, а Буднік зарагатаў.—Значыць, так і ёсьць?

— Ну, не, Міхаіл Палікарпавіч, што вы? Тут без мяне абышлося.

У гэтых час прыадчыніліся дзвёры і ў габінет зайшла жанчына ў лёгкім шэрым паліто. Змееціўши яе, Павел Андрэевіч ветліва заківаў галавою і прыўзняў над столом руку

ў знак вітання.—Вы ў самы раз прышлі, таварышка Каляда. Вось, знаёмцеся. Прафесар Галынскі, Міхаіл Палікарпавіч. А гэта наш новы інжынер, прызначаны для работы на вашай станцыі.

Жанчына сарамліва падала прафесару руку і ён разглядаеў зусім яшчэ малады яе твар, з вузкіх шчылін воч на якім бліснулі насустреч ягонаму погляду ледзь прыкметныя вугалькі зренак.

— Вы калі, Міхаіл Палікарпавіч, паедзеце?—запытаў Буднік.

— Сёння-ж.

— Вось разам і паедзеце.

— Я рад,—згадзіўся прафесар,—калі таварышка згодна.

— Я з прыемнасцю.

— Ну, вось і добра,—Буднік падняўся з-за стала і на-мерыўся ісці да дзвярэй.—Я зараз-жа папрашу свайго сакратара арганізаваць вашыя дарожныя справы, а тады вы, таварышка Каляда, трошкі пачакаеце, мы па адной справе ўмовімся з Міхаілам Палікарпавічам, ды я хочу пагаварыць з вами.

— Добра, мне пайсці туды?

— Навошта-ж? Сядзіце тут, справы нашы не таемныя.

Пакуль Буднік умаўляўся з прафесарам, Каляда Аксана, былая комсамолка шапятоўскай ячэйкі, а цяпер комуністка, блукала вачым па велізарнай карце, што вісела ў габінеце Будніка, шукаючы на ёй знаёмыя назвы.

— Вы на туую, на меншую зірніце,—адгадаў яе жаданне Буднік.

Аксана перавяла погляд на другую карту, вісела яна побач, прачытала надпіс, зроблены ўнізе ў кутку, і зноў вярнулася да вялікай. І толькі тады, як спыніўся палец на невялічкім кружочку, дзе было мястэчка Пагулянка, а вочы калі самага пальца разгледзелі ледзь прыкметную, крызвую і шырокая-разглінаваную рысу ракі Хвошчаўкі, і накрэсленая густа адзін на другі няправильнай формы кружочки азёр, калі якіх, поўкругам рассыпаных ледзь прыкметных рысак, ляжала Яснаўскае балота, толькі тады Аксана перайшла да меншай карты. Тут яна зноў знайшла і раку Хвошчаўку, і возера «Сыты мох», і некалькі меншых азёр, якія былі злучаны з Хвошчаўкай невялічкімі балотнымі рэчкамі. На карце была адзначана і тэрыторыя навуковадаследчай станцыі, і тая частка балота, якая была ўжо асушанай.

Аксана ўявіла месцы, вызначаныя на карце такімі, якімі памятае іх і падумала, што зусім не пазнае іх цяпер. Тады

за кароткімі канцамі сенажацей, якімі ўпіралася Шапятоўскае поле ў балоты, глухой сцяной зялёнага алешніку, або напалову сухога, нізкарослага касматага хвойніку, пачынаўся балотны лес. Для Аксаны з канцом сенажаці канчалася ў гэтым баку і зямля. Даљш не было ходу.

Можна ісці з Шапятоўкі на поўдзень па шляху да Пагулянкі. Можна вясковай дарогай ісці на захад у Кірпатаўку, а з яе палявымі і лугавымі сцежкамі за рэчку, у Замасточча, Смыкі, Альхоўку, але німа дарог на поўнач і на ўсход. Там канец дарогам. Там яны, ледзь прыкметныя, разбрываюцца па полі паміж хутарамі і губяцца каля іх, зарастаючы ўлетку густой сакавітай муравой. Дзесяці за балотамі невядомая чужая воласць, людзей з якой Аксана ніколі не бачыла ў Шапятоўцы, якіх уяўляла зусім іншымі, непадобнымі на сваіх.

З балот ішлі ўвосень на Шапятоўку студзёныя вятры. Зімой адтуль-жа наляталі мяцельныя і самыя марозныя. Увесну плылі вільготныя, густыя туманы і цэлую весну і лета густыя хмары куслівых камароў і машкары. Такімі, па-старому, жылі ў Аксанінай памяці гэныя месцы, хоць думала яна пра іх інакшое.

Калі-б у дні свайго дзяцінства яна аднойчы знайшла рас-сунутай на бакі сцяну густога балотнага лесу і ўбачыла-б замест яго далёкі, загублены ў туманавай сіняве, небасхіл, яна адчула-б у гэтым бяскрайнасті зямных простораў. Нешта ад гэтага дзіцячага ўспрынняцца свету жыло і цяпер у яе ўяўленні пра тое, што стала з даўно знаёмымі ёй месцамі, якія яна ўбачыць цераз некалькі дзён. Яе погляд блукае па выведзеных на карце крывах і простых лініях розных форм і велічыні і, карта была каля самага акна, па густых зялёных верхавінах высокіх ліп у гарадскім садзе, што побач з пляцам. За ліпамі нябачна камяніц. Над імі ў глыбокай блакіці павольна праплываюць белыя кавалкі хмар. Аксане здаецца, што за ліпамі німа горада, а пачынаеца поле. Ёй хочацца хутчэй туды. Пра гэта думае яна і не адразу разумее, што гаворыць да яе прафесар. Зразумеўшы, што прафесар развітваеца з ёю, Аксана сарамліва чырванее і вінавата ўсміхаеца.

— Значыць, а сёмай гадзіне мы з вами ўбачымся?

— Так, так, абавязкова.—Ад карты Аксана пайшла да стала і села ў крэсла. Павел Андрэевіч правёў прафесара да дзвярэй габінета і там развітаўся з ім.

Нездаволены тым, што давядзеца ўсё-ж рабіць даклад на Соўнаркоме і, думаючы, каб як лепш падрыхтавацца да яго, прафесар павольна сыходзіў з лесвіцы.

У адным памяшканні з Советам народнай гаспадаркі змяшчаліся яшчэ страхкаса і наркамат працы. З гэнай прычыны лесвіца заўжды была залюдненай. Тут былі і беспрацоўныя, якія па некалькі месяцаў хадзілі на біржу і, падоўгу не знаходзячы працы, ішлі на скаргу да самога наркома; і жанчыны з дзецьмі, якія прыходзілі сюды праціць дапамогі; і інваліды розных катэгорый, якія прыходзілі кожны па сваёй патрэбе і са сваёй скаргай. Бедна апранутыя, у парванай, лапленай адзежы, яны таўпіліся на пляцоўках лесвіцы, стаялі, абапёршыся на парэнчы, і сядзелі на вокнах. Адны абыякава, другія з зайдрасцю, асобныя са злосцю, пазіралі яны на прафесара. «Буржуй!»—прафесар прыпомніў першыя месяцы пасля рэвалюцыі, калі яму часта даводзілася чуць за сваімі плячымі гэнае слова. Яго кідалі з пагардай і са злосцю. Тады прафесару было цяжка ад крыўды. Цяпер гэнага слова яму ніхто не кідае, але ён пачынае хвалявацца, збіваецца з павольнага спакойнага кроку і спяшаецца як мага хутчэй прыйсці лесвіцу, каб абмінуць гэтых людзей.

Непадалёк, акурат па дарозе, кудой прафесару трэба ісці, змяшчаецца сталоўка для беспрацоўных і біржа працы. Каля сталоўкі, удоўж тратуара, чарга па абед. У чарзе найбольш жанчын і падлеткаў.

Цераз некалькі кроکаў біржа. Гэта аднапавярховы, даўті, з невялікімі вокнамі, даўно не фарбаваны будынак. Ён набіты людзьмі. Праз адчыненыя вокны з сярэдзіны біржы чутны крыкі і сярэдзітая лаянка. Біржа набіта беспрацоўнымі, якія прышлі на чарговую рэгістрацыю. Усіх, хто прышоў, будынак не змяшчае ў сярэдзіне, і людзі купкамі яшчэ стаяць на тратуары і сядзяць на высокім яго краі, які ў гэтым месцы ўзвышаецца над вулічным брукам ледзь не на поўаршына.

Тут і некалькі быльх чырвонаармейцаў, быльх сялян, якія не схадзелі вярнуцца ў вёску пасля дэмабілізацыі, спадзяючыся знайсці работу ў горадзе. Тут і кваліфікованыя рабочыя розных прафесій, і людзі, у якіх прафесіі яшчэ няма, для якіх біржа—парог, за якім некалі пачнецца зусім новае. Час ад часу з сярэдзіны біржы, праціскаўшыся праз густы натоўп людзей, выходзіць шчаслівец. У яго, моцна зацінутая ў пальцах рукі, невялікая памерам паперка—пушёўка на працу. Вышайшы на ганак, такі спыняеца, каб аддыхацца. На твары ў яго радасная ўсмешка. Ён шырока расхінае падношаны пінжал, які дагэтуль насыў зашпіленым на ўсе гузікі. Ён асцярожна разгортвае атрыманую паперку перад зайдроснымі поглядамі знаёмых

хоць сам добра ведае, што скуразавод знаходзіцца на Пролетарскай вуліцы каля рэчкі, пытаецца ягоны адрас у знаёмых, а пасля, усё яшчэ несучы ў сабе ўсмешку чалавека, абрадванага доўгачаканым, ён па-незвычайнаму шырокім і крышку развалістымі, спакойнымі крокамі ідзе ад біржы ў цэнтр горада. На скрыжаванні вуліц ён прыпяняецца і павяртае галаву, каб апошні раз зірнуць на памяшканне біржы, а за гэтым знікае ў гарадскіх вуліцах і ўжо больш ніколі не прыходзіць у пашарэлы, даўно не фарбаваны, аднапавярховы будынак.

Так, час ад часу, па-аднаму, беспрацоўныя назаўжды пакідаюць біржу, але на іхнае месца прыходзяць новыя са шматлікіх мястечак і далёкіх вёсак і становяцца на іхнае месца ў чарзе па працу і садзяцца на іхнае месца на краю тратуара. Маладыя, моцныя людзі стомлены стаяннем у чарзе. Іхнае цела хоча рухаў, руکі тужаць па рабоце.

Велізарная краіна пачынала жыць па-новаму! Шырокая ў сваіх прасторах, яна падымалася ў часе і выпроствалася на ўесь свой рост. Учарайшым днём было поле, зрытае крыўымі лініямі акопаў, загарожанае радамі колля, абблытанага калючым дротам. Акопы засыпалі і зааралі, калючы дрот знялі з тнілога, спарахнелага колля і пачалі абарожваць ім сады і засеняныя палі. На месцы вогнішч, пакінутых белымі ад быльх мястечак, вёсак і гарадскіх кварталаў, сталі новыя і невялікія драўляныя дамы, і яшчэ нешматлікія прасторныя камяніцы. Над ускрайнамі гарадоў, дзе нядаўна яшчэ стаялі разбураныя сцены заводаў і абломленыя коміны фабрык, усё гусцей і гусцей пасцілаўся чорны дым. Усё часцей і часцей трывожылі былы пакой гарадоў фабрычныя сірэны і гудкі паравозаў з нядаўна адноўленых вакзалau. Сталёвымі шляхамі, працягнутымі ад горада да горада і да шматлікіх меж вялікай краіны, ішлі цягнікі, цяжка нагружаныя хлебам і машынамі, жалезам і вугалем, лесам і каменнем.

Усё гэта ведае прафесар Галынскі, але яму хочацца спрачацца з Паўлам Андрэевічам і адтаго, кідаючы косыя погляды на беспрацоўных, ён іранічна ўсміхаецца, уяўляючы перад сабой Паўла Андрэевіча.—«Мы павялічым прасторы сваёй зямлі. На былой балотнай багне вырастуць два з паловай дзесяткі заводаў, вырасце новы соцыялістычны горад».—Прыпамінае ён апошнія слова Паўла Андрэевіча і ўхмылка на ягоным твары робіцца большай.—«Пра дзесяткі заводаў і пра новыя гарады марыце, а галодных людзей, якім няма з чаго жыць, якім няма да чаго прыкладзі сваіх здаровых яшчэ рук, гэных людзей вы не заўважаце

і не хочаце заўважаць. А можа вы думаеце перасяліць іх у свой новы соцыйлістычны горад? Ха-ха!—прафесар задаволены адтаго, што здолеў знайсці аргументы для спрэчак з Паўлам Андрэевічам.—Ха-ха, спрабуйце, хочаце, каб і я верый разам з вамі ў гэта?.. Як хочаце, мне ўсёроўна. Я рабіў і раблю сваю справу незалежна ад таго, патрэбна яна вам, ці непатрэбна.—Прафесар паціснуў плячыма.—Думаеце, што не так? Як хочаце думайце, справа ваша».

Заняты гэткімі разважаннямі, уяўляючы, што ён спрачаецца з Паўлам Андрэевічам, прафесар хітравата скептычнай ухмылкай паглядае на прыбранныя вітрыны кааперацыйных крам, паволі праціскаючыся праз цеснату і штурханіну на без меры вузкіх тратуарах, ідзе да гасцініцы, каб адпачыць перад дарогай.

Паседжанне Соўнаркома, на якім слухаліся даклады пра пабудову энерга-хімічнага камбіната на Яснаўскім балоце, адбылося роўна цераз шаснаццаць дзён пасля гэтага.

Машына, на якой прыехалі Павел Андрэевіч і прафесар, з павароту паціху прайшла за высокую загароду прасторнага былога архірэйскага двара і, калі, завярнуўшыся, не-прыкметна спынілася непадалёк ад высокага ганка, прафесар, вышаўшы з яе, разгледзеў двухпавярховы былы архірэйскі асабняк. Знадворку быў гэта будынак старога казённага тыпу з нізкаватымі, няўмеру тоўстымі сценамі, якія ўгадваліся па вокнах. Вокны вузкія, хоць і даволі высокія, напомнілі прафесару сваёй формай царкоўныя.

За падвойнымі дзвярыма, за ганкам, сядзеў каля століка міліцыянер. Ён прывітаўся з Паўлам Андрэевічам і папрасіў ісці на другі паверх.

Свой партфель прафесар паклаў на стале побач з месцам, якое абраў сабе Павел Андрэевіч, а сам адышоў да сцяны, каб разгледзець карціны, размешчаныя там. Ідучы да сцяны, прафесар зазірнуў у сад, які пачынаўся адразу за домам у некалькіх метрах ад яго і цягнуўся радамі па схілу ледзь не да самай рэчкі. Нахіл быў круты і прафесар бачыў з акна роўныя верхавіны нізкіх садовых дрэў і над імі, у канцы, рад высокіх ліп, якім дрэвы садовыя былі ў палову росту.

Карціны, размешчаныя па сценах залы паседжанняў, былі сведчаннем барацьбы за Совецкую рэспубліку. Самым крайнім на сцяне, супроты стала прэзідыума, мясціўся вялікі фотаздымак групы дэлегатаў першай партканферэнцыі былых паліткатаржан. Сярод іх прафесар знайшоў і тава-

рыша Андрэя. У чорным паліто і високай шапцы-жучомцы ён сядзеў сярод іншых, закінуўши нагу за нагу, прытрымліваючы рукой палу паліто. Ззаду за плячыма группы выслася глухая, з плямамі голай цэглы, дзе адвалілася атынкоўка, сцяна. Побач, каля сцяны, крывае, бязлістое, сукавае дрэва. Дэлегаты зняліся каля турэмнай сцяны. Адсюль яны пачыналі свой шлях у далёкую заснеканую Сібір, на катаргу, а на дрэве некалі быў павешаны іхны таварыш, партрэт якога прафесар бачыў на сцяне побач з іншымі.

Усхваляваны стаяў прафесар каля здымка і не заўважыў, як падышоў і стаў побач з ім Павел Андрэевіч. Павел Андрэевіч у каторы ўжо раз перачытваў надпіс, зроблены на здымку, але сёння, як ніколі, з вялікай сілай, надпіс абудзіў успаміны. Можа таму, што ўвесь гэны час Павел Андрэевіч выношуваў у думках новае, што павінна ўзняцца над балотнай багнай, і цяпер адчуў нябачаную ніць, якая звязвае гэнае новае з tym бытым.

...З двара выехала чатыры фурманкі з багажом, а за імі ў беспарадку даўгой чарадой пайшлі людзі, катаржане. У старых, стаптаных гамашах, некаторыя ў лапцях, некаторыя ў валёнках. У многіх на плячах зношаныя і падраныя турэмныя халаты, у другіх так-сяк пасшываныя кавалкі старых, парыжэлых аўчын, напамінанне пра бытых кожухі.

Людзі, кожны з самім сабой, са сваімі думамі, ідуць павольнай і цяжкай хадой, а ззаду за імі, ляніва ступаючы у снег цяжкімі ботамі, ідзе салдацкі канвой.

Засталася ззаду даўгая вуліца Вусць-Карыйскага паселіща. Ужо завярнулі фурманкі на раку Шылку і пайшлі па ільду. І тады, каля Кара, дзе многімі былі пражыты гады катаргі, засталася ззаду, гэтым захацелася азірнуцца. Фурманкі павольна паўзлі па ільду, а людзі без згавору спыніліся і стаялі так некалькіх хвілін, сагнуўшыся ад холаду, хаваючы ў рукавы халатаў, паліто і кожухоў змёрзлыя руکі.

— Бывай, катарга!

Крычыць адзін, але ў кожнага хваравіта крывіца твар, кожны прыкусвае губы, каб прамаўчаць гэныя кароткія хвіліны. Ззаду гады катаргі. А наперадзе?

Уснежаны халодны простор будзе сляпіць сваёй блявасцю стомленыя ад бяссонніц вочы. На ім першы ў дарозе Шылкінскі этап і за ім вымалёўвалася невядомая будучыня вечнага пасялення.

Наперадзе будзе цераз пяць дзён Срэценск. Будзе страшная стомленасць, голад і адмарожаныя вушы, шчокі і ногі. Пасля будуць чатыры з паловай месяцы даўгой, цяжкай дарогі да Іркуцка і будзе за Іркуцкам апошняя якуц-

кая турма. А за ёй адзін са шматлікіх якуцкіх улусаў і ў улусе, далёка ад радзімы, вечнае пасяленне.

На шляху да якуцкай турмы будуць брудныя халодныя этапы, паверкі на марозе, і будуць астрогі: нерчынскі, чыцінскі, верхне-удзінскі і іркуцкі! Перад іркуцкам—Байкал. Будуць перадвясення дні і ў людзей ногі напоўбосья і адмарожаныя будуць грузнуць у дарозе па тракту, што віецца паўз бераг Байкала, будуць шлёпаць па халоднай вадзе, якая лужынамі стаіць на паверхні ільду.

— Бывай, катарага!

Мароз. Каб нагрэцца, трэба ісці хутчэй. Ісці цяжка. Ногі коўзаюцца ў сухім снезе, цяжка пераступаюць з месца на месца. Сыпучы непрытаптаны снег замінае хадзе. Вакол асяляплююча-чыстая бялявасць. Яна рэжа, стамляе вочы. Адтаго людзі пазіраюць сабе пад ногі і ўслухоўваюцца ў сваю хаду.

Наперадзе скрыпяць палазы фурманак. Угary над заснежанымі бяскрайнымі прасторамі алавянныя хмары. Стомленасць цісне ўніз галаву, прыгінае плечы, прытупляе свядомасць і сцірае вастрыню цяжкога настрою...

— Пазналі?—Голос у Паўла Андрэевіча ціхі, усхваляваны.

— Так, так, пазнаў адразу,—кажа прафесар і дзівіцца на ажыўленыя ўспамінамі вочы Паўла Андрэевіча.—Катарага, дарога на катарагу,—кажа ён.—Гэта тысячи кілометраў пешшу? Я не разумею, як вытрымлівалі чалавечы ногі.—Прафесар усё яшчэ дзівіцца Паўлу Андрэевічу ў твар. Па ягоных вачах прафесар угадвае ціхую нутраную дрож успамінаў.

— Я і сам цяпер добра не разумею, як у мяне пасля таго асталася такая сіла. Цяпер гэта як-бы сон.

— Цяжкі сон,—кажа прафесар і абодва яны ўсміхаюцца і павяртаюцца, каб пайсці на свае месцы. У гэты час з задрапіраваных дзвярэй, у якія можна прыйсці, абмінуўшы край стала презідыму, вышла троє чалавек. Адзін з іх падаўся на крок наперад, прывітаўся з Паўлам Андрэевічам, а пасля падаў руку Міхailу Палікарпавічу.

— Прафесар Галынскі? Імянінік наш? Ну, давайце, Mіхail Палікарпавіч, пазнаёмімся бліжэй, мне павіншаваць вас хочацца.—Гаворачы, пазіраў проста ў твар прафесара.—Я вельмі ўважліва прачытаў ваш даклад і, па-праўдзе кажу, рад за вас. Ведаецце, Mіхail Палікарпавіч,—падаўся бліжэй да стала і паклаў на стол партфель,—вы інтэлігент

яшчэ старой закваскі і вы прабащае, калі я скажу што, не зусім прыемнае, на адрас усіе карпацыі старых інтэлігентаў. Шмат у каго з іх некалі было больш любові да прыгожых слоў аб народзе, чым зараз да прыгожых спраў для яго. І ўсё неяк падазронна паглядаюць яны на нас нібы не вераць, што мы існуем, і не бачаць што рэволюцыя даўно ажыццяўляла іхнія ідэалы і пайшла ў сваіх справах значна далей. А некаторыя гэтага спужліся і чагосьці чакаюць. А варта было-б кінуць такое. Я не кажу пра нягоднікі, якія шкодзяць нам: тыя ворагі. А вось так званым лайяльным варта было-б смялі за работу браца, па-сапраўднаму. І я вельмі рад, што вы з намі, вельмі рад. Ды інакші нельга. Хіба не праўда? а?—ён усміхнуўся, пазіраючы ў твар прафесару і яшчэ раз падаў таму руку.—Вось і згода, а ты, Павел Андрэевіч,—звярнуўся да Будніка,—за сведку будзь.

Тады і Буднік заўсіміхаўся і Міхаіл Палікарпавіч адчуў сябе ў гэтай зале зусім сваім чалавекам і з удзячнасцю пачіснуў руку старшыні Соўнаркома.

Прафесар упершыню бачыў так блізка гэтага худашчавага чалавека, твар якога сведчыў аб моцнай волі і бязмерна вялікай энергіі, настойлівасці, што бытавалі ў ім. Некалі ён бачыў скульптурны злепак гэтага твара. Часта бачыў яго на партрэтах. Цяпер ён упэўніўся, што ні мастакі, ні скульптар не хлусілі. У сапраўднасці твар быў яшчэ багатейшим у яго рухавасці і ветлівасці, якая час ад часу выглядала з-за суровага аблічча. Гэтага не змаглі перадаць ні мастакі, ні скульптар. Прафесар паглядаў на ягоны твар, звяраючы сваё ўражанне, слухаў як гаворыць гэны чалавек і дзівіўся ўпэўненасці, што гучэла ў ягоных словах. Было нешта агульнае ў гэтым паміж ім і Паўлам Андрэевічам, тое, што прафесар згодзен быў прылічыць да якасцей, уласцівых гэткай катэгорыі людзей. Як і ў словах Паўла Андрэевіча, у словах гэтага чалавека была яшчэ большая сіла сцверджання.

— Пад уплывам вашай запіскі,—сказаў старшыня Соўнаркома,—я зусім стаў падобны да лірычнага паэта.

— Нашаму часу лірызм вельмі патрэбен.

— Правільна. Нам патрэбна ўсё добрае і карыснае. А скажыце, Міхаіл Палікарпавіч, як у вас там жывецца? Можа патрэбы вялікія ў чым маецце? Там у вас багата каштоўнейшага чалавечага матэрыялу. Вы павінны часцей наведваць нас і патрабаваць, калі што трэба, бо, як будзеце маўчачь, мы будзем думаць, што ў вас усё добра.

— Мы гэта ўлічым,—прафесар усміхнуўся,—дзякую.

— Так, абавязкова часцей нам дакучайце. А цяпер бу-

дзэм пачынаць паседжанне. Ваш даклад другі па парадку,—старшыня Соўнарткома кіёнуў галавою і пайшоў за стол на сваё заўсёдашняе месца.

Ні першага даклада, ні спрэчак, якія разгарнуліся пасля яго, прафесар амаль не чуў. Ён перагортваў старонкі сваіх матэрыйялаў, раіўся з Паўлам Андрэевічам, і час ад часу дробнымі, ледзь прыкметнымі літарамі рабіў новыя запісы на старонках свайго даклада. І калі старшыня Соўнарткома назваў яго прозвішча, даочы яму слова для даклада, прафесар некалькі разгубіўся. Гэтая разгубленасць пасілілася, калі ён падняўся з-за стала і пайшоў да трывуны.

— ...Яснаўская балота разам з бліzkімі да яго, складае адзіны масіў у пяцьдзесят сем тысяч трыста гектар. Тыповае верхавое балота, якое па сваіх памерах, магутнасці, канфігурацыі, геаграфічнаму стану і якасці торфу ўяўляе велізарную каштоўнасць. Сярэдняя глыбіня пакладу 3,56 метра. Цеплатвортная здольнасць ад трох тысяч шасцісот калорый пры дваццаці пяці процентах вільготнасці да чатырох тысяч ста. Попельнасць у сярэднім два і пяцьдзесят шэсць сотых процента. Па сярэдній арыфметычнай мы атрымаем шэсцьдзесят шэсць кілограмаў паветрана-сухога торфу з аднаго кубаметра сырцу, а ўесь запас паветрана-сухога торфу, які мы атрымаем з балота, складае сто сорак адзін мільён тон...

Пністасць сярэдняя. Першы гарызонт пнёў на глыбіні аднаго метра, другі на глыбіні двух з паловай—трох метраў... Для лясістасці харктэрна карлікавая сасна ў два-тры метры вышыні. Дзе сушэй,—бярэзник, на сухадолах і каля азёр—вялікія хвоі, нават годныя для будоўлі...

Пукатая паверхня балота, з нахіламі ад сярэдзіны, якія павялічваюцца з набліжэннем да водапрымальнікаў, стварае добрыя ўмсвы для асушэння яго. Асноўны водапрымальнік—рака Хвошчаўка, шматлікія прытокі якой забяспечваюць сцяканне балотных вод з усіх бакоў балота...

Професар адышоў ад трывуны да шчыта, на якім мясцілася карта Яснаўскага балотнага масіва. Блужаючы па карце туپым канцом алоўка, паказваючы на ёй і раку, і яе прытокі так, каб іх бачылі прысутныя ў зале, накрэсліваючы поўкруглымі рухамі алоўка ад сярэдзіны напрамкі гарызонтаў, ён бачыў перад вачыма жывыя імшары балот, раскінутыя на дзесяткі кілометраў і спакойна апавядалаў пра іх, запамятаўшы на разгубленасць, якая ўпачатку перашкаджала гаварыць.

— ...Электрастанцыя магутнасцю ў чатырыста тысяч кіловат, якая ў наступным будзе ўключана ў адзіны энерга-

вузел Саюза. Яна дасць энергію заводам некалькіх гарадоў, сельскай гаспадарцы і электрыфікаўаным чыгункам... Брыкетны завод з вырабам двухсот пяцідзесяці тысяч тон брыкету ў год... Завод тарфяных ізоляцыйных пліт з вырабам шасці мільёнаў квадратовых метраў у год... Трыста пятнаццаць тысяч тон коксу... Завод сінтэтычнага каўчука. Папярова-картонная фабрыка... Заводы—смалаперагонны і тазавы. Заводы па перапрацоўцы сапрапеляў, пакладамі якіх надзвычайна багаты шматлікі азёры, што знаходзяцца на тэрыторыі Яснаўскага масіву. Яны дадуць тысячи тон маторнага паліва, парафінаў, мецілавага спрыту, ацетону, воску... Заводы селікатнай прамысловасці... горад, які павінен умясціць у сабе дзесяткі тысяч рабочых з іхнімі сем'ямі...

Далёкія балотныя імшары ажываюць ва ўяўленні прафесара. Ён бачыць, як падымаецца з багны затоптаная туды тысяча годдзямі зямля. Амалоджаная, падымае яна бясконцыя свае багацці, і, шчодрая ў сваіх дарунках, перадае іх людзям. Професар бачыць гэных людзей. Яны не падобны на тапельца, які некалі на яго вачах кінуўся ў возера. Яны не падобны і на тых, што некалі прыходзілі ў панскі двор прасіць Пілацеева аб сваёй зямлі. Яны іншыя.

Професар скончыў і сеў. Некалькі кароткіх адказаў на запытанні. Кароткае паведамленне Паўла Андрэевіча пра арганізацыю падрыхтоўчых работ па будаўніцтву камбіната, а пасля зноў, як і перад паседжаннем, професар з цікавасцю сочыць за тварам худашчавага сярэднерослага чалавека. Зараз гаворыць ён. Спакойна, усё з той-жа упэўненасцю ў голасе і з той-жа сілай сцверджання ў словах.

А пазней, седзячы ў аўтамашыне поруч з Паўлам Андрэевічам, професар нанава разглядаў і яго. Упершыню за ўвесь час знаёмства знікла насцярожанасць у адносінах да яго, якую заўжды адчуваў, і не было жадання спрачацца. Професар нават злавіў сябе на tym, як некалькі разоў ён горача падтрымаў Паўла Андрэевіча ў ягоных меркаваннях, і гэта некалькі здзівіла яго.

## П А Д З Е Я Т Р Э Ц Я Я

Быў самы ранак, час, калі пачынае сыходзіць з зямлі туман і з туману, паступова разгортаючы сваімі промнямі яго заслону, выходзіць сонца. Яно не грэе Цмянае сонцева қола кружыцца за туманавай заслонай над самымі балотамі і вільготнай мякаццю яго сцірае з сябе санлівасць. Туман радзее, а сонцаў круг усё чысцей, усё яскравей і рухавей. Пакуль сонца ў тумане, сабраная ў кроплі раса нерухома трymaeцца на мураве, і колер муравы мутнавата-зялёны. У ветры да сонца рухі няўпэўненія і блытаныя. У птушак галасы нясмелья, птушкі не спляваюць яшчэ, а якбы пераклікаюцца адна з другой пасля ночы. Як толькі ўзнімецца ўгору абмытае росамі сонца, а туман пачне аплываць за асмялеўшым ветрам на ўсход, як-бы згаварыўшыся, разам пачнуць свой ранішні спей птушкі, і густалісты асіннік і бярэзнік заварушацца, гойдаючы тонкімі верхавінамі, падстаўляючы гнуткія свае галіны пад лёгкія і ўчэпістые птушынныя ногі. Варухнецца мурава пад ветрам і заіскрыцца расой. Залочанымі пырскамі будзе ўзлятаць з-пад ног раса, збітая з муравы, а прымятая нагамі мурава будзе павольна падымашца насустреч сонцу.

Іх трое: Павел Андрэевіч, галоўны інжынер будаўніцтва і прафесар Галынскі. Інжынер час ад часу спыняецца, азираеца навакол і паказвае, дзе размесцяцца заводы камбіната. Інжынер хваліць мясцовасць.

— Праўда,—кажа ён,—ёсьць свая прыгожасць і ў стройнасці заводскіх гмахаў, і ў рухах машын. Яе нават не менш там, чым у прыродзе, але яна іншая і мы пакуль што не ўмееем зрабіць так, каб побач з ёй захаваць і вось гэта.— Ён паказвае на прыязёрны лес.

— Навучыцца гэтаму не так цяжка,—кажа да яго Павел Андрэевіч, і прафесару да злосці хочацца спрачацца з ім.

— Думаецце, што няцяжка? А мне здаецца, што гэта дужа цяжка. У нейкім сэнсе гэта нават цяжэй, чым пабудаваць самы камбінат, чым стварыць новую прыгожасць, пра якую гаворыць інжынер.

— Чаму?—дзівіцца Павел Андрэевіч.

— Хоць-бы таму, што, каб будаваць, зусім не трэба ўсім рабочым быць інжынерамі і нават кваліфікованымі будаўнікамі. А каб захаваць гэта,—прафесар паказвае рукой на лес каля возера,—неабходна ўсім, хто будзе жыць тут і хадзіць па гэтых месцах, быць культурнымі. Навучыцца класці з цэглы сцяну лягчэй, чым авалодаць нават самымі пачаткамі культуры.

Прафесару сёння, як ніколі, хочацца спрачацца з Паўлам Андрэевічам. Ён злуе і ад гэтага адыходзіць троху ў бок, за інжынера, каб не ісці поруч з Буднікам. Асобна ідзе ён і тады, калі ўвайшлі ў асіннік. Інжынер тады пайшоў следам Паўла Андрэевіча, а прафесар адзінком збоку. Густы асіннік перашкаджае ісці. Ён расхінае галлё, каб праісці. Часта згінаецца, часта павяртаецца бокам, на твар чапляеца павуцінне. З лісцяў ападае на яго раса, але ён ідзе так адзінком аж да самага возера.

Возера яшчэ ў цяньку. Сонцам асветлены толькі напалову лес на супроцьлеглым беразе, ды верхавінне асінніку. Ля возера густая і высокая трава. Ад расы мокнуць боты і штаны.

— Велізарнае возера,—кажа інжынер.—І якая тут цішыня. Лес той,—інжынер паказвае рукой на высокія алешины на супроцьлеглым беразе,—далёка цягнецца? Які там прыгожы бераг!

Прафесар даўно пазірае на той бок возера. Ён бачыць высокіе абрывісты бераг і ў ім вузкую сцежку да самай вады. Сцежка, як-бы вырытая. Па абодва бакі яе алешины і густыя кусты. Угары густое галлё алешины і сцежка цямене чорнай плямінай тунеля, прарытага ў зелені лісця.

— Тут надзвычай прыгожая мясцовасць,—гаворыць і Павел Андрэевіч.—Мы захаваем лес каля возера не кранутым. Возера будзе месцам здаровага адпачынку.—І запознена адказвае інжынеру.—А лес цягнецца вельмі далёка.

— І якое багацце колераў і фарб!—дзівіцца інжынер.—А там зялёны тунель. Тудой, напэўне, некалі прыйду зілі да возера піць ваду мядзведзі і ласі.

— А цяпер ходзяць звычайныя сялянскія каровы,—пера-  
бівае яго прафесар.

— Гэта, напэўне, так,—згаджаецца інжынер і, не разу-  
меючы прычыны прафесараўай раздражненасці, нейкі час  
здзіўлена пазірае на яго. Украдкай паглядае на яго і Павел  
Андрэевіч і злёгку ўсміхаецца. Професар угадвае гэную  
ўсмешку і яшчэ больш злую.

— Некалі людзі не заўважалі прыгожасцей прыроды.—  
Словы гэныя вымаўляе паціху, як-бы гаворыць іх самому  
сабе.—Кавалак хлеба чалавеку даводзілася вырываць у яе  
з зубоў. Прывода помсілася. Яна была страшнай для на-  
ших дауніх продкаў, а не прыгожай. Вы не ведаеце падан-  
ня аб гэтым возеры, якое жыве ў народзе? Яно сведчыць  
пра тое, што я кажу. У тую пару ў чалавека не было раз-  
ладу з самім сабой. Цэльнасць, адзінства натур было вялі-  
кае. Не было канфлікта ў сабе. Канфлікт быў з прыводай,  
з яе стыхіямі, супроць якіх чалавек меў усяго сябе. А ў наш  
век трагедыя чалавека ў ім самім, у канфлікце з самім  
сабой.

— Наш век знішчыць гэны канфлікт.

— Пакуль што атрымліваеца акурат наадварот. Рэво-  
люцыя абвастрыла яго, а не змякчыла.

— І ўсё-такі, Міхail Палікарпавіч, наш час створыць ча-  
лавека цэльнай натуры. Гэта будзе незвычайна багатая  
натура і цэльная. Такія людзі ўжо ёсць і сёння.

— Адзінкі такіх былі заўжды.

— Сёння гэта ўжо не адзінкі, а нешта больше.

— Быў-бы вельмі рад, калі-б гэта было так.

— А яно так і ёсць, Міхail Палікарпавіч. Вы ў сваіх  
вывадах грунтуюцесь на нагляданнях за інтэлігенцыяй, у ад-  
носінах да якой вони вывады ў значнай долі правильныя,  
але сёння грунтавацца толькі на гэтых нагляданнях нельга,  
каб рабіць вывады для больш шырокага кругу людзей.

— Прабачце, Павел Андрэевіч,—прафесар спрабуе іра-  
нічна ўсміхнуцца.—Я запамятаў, што на сёневшні дзень  
інтэлігенцыя перастала быць мернікам чаго-б там ні было.  
Я часта мыслю па аналогіі з былым, калі інтэлігенцыя  
азначала напрамак грамадскай думкі, густаў, калі можна  
было сказаць, што інтэлігенцыя гэта вось грамадства.

— Гэтага ніколі не было, Міхail Палікарпавіч. Інтэлі-  
генцыя ніколі не была нечым цэльным.

Інжынер нейкі час моўчкі слухае спрэчкі Паўла Андрэе-  
віча з прафесарам, а пасля і сам увязваеца ў іх і то зга-

джаеща з прафесарам, то спрачаеща і з ім і з Паўлам Андрэевічам.

Сонечныя промні дасяглі азёрнага берагу, спаўзлі з яго ў воду і пачалі расплывацца па ёй, усцілаючы неспакойнымі бліскамі паверхню возера, над якой падымалася пары.

Паўз бераг возера яны дайшлі да месца, дзе недаўгім рукавом возера злучаеща з Хвошчаўкай, і пайшлі далей да рэчкі і паўз рэчку да чыгуначнага маства.

— Горад будзе тут,—Павел Андрэевіч паказвае рукой за рэчку.—Здаровае, высокае месца. Значную частку лесу можна будзе не кранаць.—Ён павяртае твар да лесу і за ім павяртае туды твар і Міхаіл Палікарпавіч.

Спрэчкі іхнія абарваліся яшчэ па дарозе да маства і цяпер Міхаіл Палікарпавіч маўчыць. Ён ведае, што цераз нейкі час Павел Андрэевіч прыедзе сюды назаўжды. Ім рабіць адну справу. Давядзеца часта быць разам і разам вырашаць вельмі важныя пытанні. Як-ж складуцца іхнія адносіны ў далейшым? Сёння ў спрэчках з Паўлам Андрэевічам ён залішне гарачыўся. Гэтага не трэба, гэта зусім лішніе. Трэба быць спакойным. Урэшце, яму якая-ж справа да Паўла Андрэевіча? З чым можна будзе,—згодзіцца, а з чым нельга—не згодзіцца, не прыме таго і ўсё. Ніякіх спрэчак не трэба.

Так думает Міхаіл Палікарпавіч і сочыць поглядам за селянінам, які ідзе з лесу па вузкаалейцы. Яму здалося, нібы ў селяніна левая рука абвісла збоку, як нежывая, і ён прыгляджаецца да руکі. Селянін ідзе, не спяшаючыся, і хутка прафесар здагадваецца, што ў яго левай руці зусім няма, што левы рукаў світкі пусты. Пад шэрай, выліняўшай і пaryжэлай світай у селяніна белая, з свайго палатна, кашуля. Па кашулі падпяразаны пояс. Пачосныя штаны ўнізе падвязаны аборачкамі, каб не матляліся. Ногі босыя.

З балота да рэчкі ідзе поезд. Поезд здалёку дае папераджалъны свісток і ўсе троє сходзяць з маства на сustrach селяніну. Калі поезд аблінае іх, спыняеца і селянін, і, як і яны, пазірае на рэйкі, па якіх коцяцца даўгой паскай вагончыкі, груженыя торфам.

Калі поезд праехаў мост, селянін паймкнуўся быў ісці, але Павел Андрэевіч прывітаўся з ім і запытаў, скуль ён.

— Я шапятоўскі.

— А як ваша прозвішча?

— Каляда. Сузон Каляда.—І селянін пазірае ў твар Паўлу Андрэевічу.

— Сузон Каляда? Я памятаю вас. Непадалёк ад школы жылі?

— Ага,—селянін зусім здзіўлены і прыглядзеца да Паўла Андрэевіча, каб пазнаць яго. Ён нават на крок падаеца наперад, каб уважлівей прыгледзеца да чалавека, які яго ведае.

— А памятаеце,—пытае Павел Андрэевіч,—двое ваших у Сібір ездзілі, як яны?

Селянін не спяшаеца адказаць, ён ведае, пра каго пытаюць, і пачынае аб нечым дагадвацца.

— А няўжо-ж гэта вы?—селянін падаеца яшчэ бліжэй да Паўла Андрэевіча.

— Я.

— Таварыш Буднік?

Цяпер зусім здзіўленымі стаяць і інжынер, і Міхайл Палікарпавіч, якія ўпершыню пачулі гэта прозвішча Паўла Андрэевіча.

Селянін, міргаючы вачыма, працягвае Паўлу Андрэевічу руку.

— Дык-жа добра га дня вам. Як-жа гэта вы да нас патрапілі? Ага!—Ён прыпамінае пытанне Паўла Андрэевіча.—Жывы і Тарэнта Шкробат, і Мікода Жук. Гэта вось,—селянін паказаў рукою за рэчку ў напрамку былога панскага двара,—акурат тарэнтаў хутар.

Павел Андрэевіч запрапанаваў сваім спадарожнікам пайсці на хутар.—Я некалі ў гэных месцах жыў,—кажа ён,—і шмат каго ведаю з тутэйшых сялян. Вось яго, Шкробата гэтага самага, добра ведаю і яшчэ некаторых. Калі не пярэчыце, я дужа хацеў-бы пайсці на гэны хутар. У яго знайдзеца паснедаць?

— А то чаму-ж не? Жыве ён цяпер добра, лепш за ўсіх нас. Некалі мы як-бы роўныя былі,—кажа селянін з крыўдай у голасе,—а цяпер няроўна жывем.

— Зойдзем на хутар?—пытае Павел Андрэевіч у прафесара,—вы не пярэчыце, Міхайл Палікарпавіч?

— Давайце, давайце, я ў ахвоту вып'ю малака, калі яно знайдзеца.

— Чаму-ж не знайдзеца, грамадзянін? Малака ў яго хоць заліся. Гэта, калі-б да мяне вы, скажам, прышлі, то ўжо за малако прабачылі-б, няма яго ў мяне, а ў Тарэнты і малако знайдзеца, і да малака што-ні-што знайдзеца.

У голасе селяніна Павел Андрэевіч угадвае крыўду, якую ён наўмысля як-бы выказвае, каб яе пачулі. Па дарозе селянін паказаў пусты левы рукаў.

— 'Шчэ на старой вайне страціў,—сказаў ён,—а цяпер цераз яе пакутую ўсё жыццё. Скажам, зямлю і я атрымаў, як і іншыя, але які-ж я на той зямлі работнік з адной рукой? Палавіны мяне няма.—Селянін выставіў здаровую руку наперад.—Каля зямлі хадзіць адной рукі мала. Тарэнта вось некалі таксама нічога не меў, але ўстаў на ногі, а ў мяне ва ўсім няўпраўка. Я і на хутар свой ніяк вось не перабяруся, усё на старым дварэ сяджу. І не тое, каб я не хацеў перабірацца, на чужым мне сядзець несалодка, але куды-ж я тую парахню перакідаць буду? Я таму і хадайнічаў, каб хоць два гады яшчэ пажыць на месцы, можа-б хату якую паставіў сабе.

Селянін спадзяеца, што Буднік зможа яму пасабіць у нечым і таму падрабязна апавядзе пра сябе, спяшаючыся сказаць ўсё, баючыся, каб хаця што не засталося нявыказаным.

Ён ідзе побач з Паўлам Андрэевічам аж да самага тарэнтавага двара. Двор тарэнтаў абарожаны частаколам. З-за частаколу хата двумя вокнамі пазірае на паўднёвы ўсход, двумя—на паўднёвы захад. З хаты Тарэнта бачыць увесь свой хутар, кожнага чалавека, які забрыдзе на яго зямлю. І на гэны раз ён даўно змеціў чатырох чалавек, што ішлі па сцежкы ад рэчкі. Ён пазнаў Сузона і пачаў прыглядацца, хто з ім яшчэ. Нікога акрамя Сузона не пазнаў, калі чацвёрта падышлі і да самага двара. Сузон адчыніў фортку і даў чужым людзям раней зайсці ў двор, а пасля ўжо сам зайшоў і ўсміхнуўся да Тарэнты, які зблінтэжыўся, падаўся наус-страч прышоўшым.

— Нябось, не пазнаеш?—Сузон спыніўся перад Тарэнтам з хітраватай усмешкай.—Дзе табе пазнаць. Як разбагацеў, то цяпер ён не пра тое думае,—кажа Сузон да Паўла Андрэевіча.

— А-такі і не пазнаю, мусіць,—Тарэнта падае руку Паўлу Андрэевічу, пасля інжынеру і прафесару.—Можа калі дзе і бачыліся, ці мала людзей было ў акопах? Я-ж пяць гадоў ваяваў.—Ён прыжмурувае вока, ад чаго правая шчака падцягваеца ўгору, і на твар з кутка, паміж прыўзятым правым вусам і барадой, выпаўзае хітраватая усмешка.

— Разбагацеў, на старое запамятаў,—жартуе Сузон.—Запамятаў, як некалі на майм дварэ збіраліся?

— Нічога я не запамятаў.—Тарэнта пазірае, як і раней Сузон, здзіўлена і праста ў твар Паўлу Андрэевічу. Павел Андрэевіч маўчыць і ўсміхаеца.—Хіба-ж настаўнік наш?

— Вот жа-ж—настаўнік, а ты і не пазнаў. Мала цябе відаць настаўляў таварыш Буднік,—зноў жартуе Сузон і задаволена ўсміхаецца. У ягоным голасе адчуваецца і злосць. Тарэнта гэтак-жэ, як і раней у лесе Сузон, яшчэ раз падае Паўлу Андрэевічу руку.

— Глядзі ты! А я ніколі не пазнаў-бы, калі-б адзін на адзін сустрэліся.—Ён уважліва ўглядзеца ў буднікаў твар.—Дзе там! Ніколі не пазнаў-бы, ні за што!

Абрадваны такім спатканнем, Тарэнта кінуўся да хатняга ганка і адчыніў дзвёры.—Заходзьце-ж, гэта-ж такія госці! Мы з таварышам Буднікам,—звяртаецца ён да прафесара і інжынера,—некалі яшчэ зналіся, як ён у нас дзяцей вучыў. Нас таварыш Буднік рэволюцыі навучаў тады.

— А таварыш Тарэнта ніяк мяне слухаць не хацеў, усё справядлівасці шукаў.

— Да яно шукаў, аж пакуль у астрог трапіў. І вы-ж, здаецца, некуды трапілі тады?

— Я трошку далей, чым у астрог. Я ў Сібір схадзіў.

— Такі, значыць, былі на катарзе?

Гаворачы, Тарэнта завёў гасцей на чыстую палову хаты і запрасіў іх сесці. У хату ўвайшла гаспадыня, павіталася з незнайомымі людзьмі, пакланіўшыся ім, і рушніком, які трymала ў руцэ, сцерла з улончыкаў пыл.

— Сядайце,—запрапанавала яна.—Сядай і ты, Сузон, чаго-ж стайш?—Мятнула яшчэ рушніком па стале і вышла. Следам за ёй вышаў і сам Тарэнта.

Прафесар, як слухаў гутарку Паўла Андрэевіча з Тарэнтам, прыпомніў, што некалі, ад'язджаючи з гасціяння ў Пілацеевыхых, ён нагнаў сялян, якіх гналі стражнікі ў астрог, а за гэтым прыпомніў і народнага вучыцеля, з якім некалі пазнаёміўся быў у гэных месцах. Прыйомніўши, зірнуў на Паўла Андрэевіча, падумаў, што часта-ж бачыў яго і не пазнаў. Няўжо-ж гэта ён той самы?

Прафесар уважліва разглядае Паўла Андрэевіча. Павел Андрэевіч адгадвае ягоны погляд і ўсміхаецца.

— Мы і з Міхайлам Палікарпавічам вельмі даунія знаёмыя, толькі Міхайл Палікарпавіч мяне не памятае, бясспрэчна,—гаворыць Буднік, звяртаючыся хутчэй да інжынера, чым да прафесара.

— Вось як?—дзівіцца інжынер.

— Так, так. І я ніколі не падумаў-бы, што гэта былі вы. Мы ўсяго-ж два разы бачыліся, здаецца. І ў такіх умовах.

— У гэтым німа нічога дзіўнага, што вы, Міхайл Палі-

карпавіч, не пазналі мяне. У нашай гаворцы не было, па-  
колькі я памятаю, нічога такога, што магло-б навесці вас  
на здагадку.

— А ўсё-ж гэта надзвычай дзіўна.—Міхайл Палікарпа-  
віч варухнуў плячыма.—Я так часта бачыў вас за апошнія  
гады і ні разу нават не падумаў, што той народны вучы-  
цель і вы—гэта адна і тая-ж асона. Таго я памятаў і нават  
цяпер уяўляю, як другога чалавека. Хоць, безумоўна,—пра-  
фесар угледзеўся ў твар Паўла Андрэевіча,—у вас багата  
падабенства з вобразам настаўніка, якім ён застаўся ў май-  
нянні. Так, так. Бяспрэчна, вельмі багата подабенства,  
я цяпер гэта зусім добра бачу.

У хату зайшоў гаспадар. Ён прынёс з сабою яшчэ адзін  
услончык і паставіў яго да стала. Сам не сеў. Сам стаў  
каля гасцей так, каб быць трошку ў баку ад іх.

— Мая гаспадыня што-ні-што згатуе зараз, перакусіце.  
Гэта-ж такая сустрэча! Вы толькі падумайце!—Тарэнта на-  
хіліўся да прафесара.—Чалавек вучыў нас, як жыць на  
свеце, цераз нас на катаргу трапіў. Вось цяпер, таварыш  
Буднік, і дзіўіся, што з чаго вышла. Словы вашыя так сабе  
не прапалі. Тады, вядома, можа я, або другі хто і не ўсё, як  
след разумелі. Як вы кажаце, я ўсё справядлівасці шукаў,  
але пасля я тое кінуў, зразумеў, што праўда, яна ў кулаках,  
а не ў паясніцы. Пасля астрога я ні перад кім паясніцы не  
тнуў больш. А яшчэ, каб-жа чалавек ведаў тады, што так  
вось будзе!—Тарэнта развінутымі рукамі паказаў наўкола  
сябе.—Я-ж чалавекам стаў!—Зноў нахіліўся спачатку да  
прафесара, пасля да інжынера.—Вы падумайце толькі: за-  
гону зямлі ў мяне не было за старым часам, а цяпер вунь  
што маю.—Падаўся тварам да акна і зірнуў за акно ў  
поле.—Цяпер не горш ад іншых жыву. І не толькі я, а яшчэ  
і сын. Цяпер ён, сын мой, інжынерам на электрастанцыі ў  
нас, а тады па сваёй ахвоце ў шаснаццаць год на фронт  
пайшоў.

— Не каешся, што некалі мяне слухаў?—запытаў Павел  
Андрэевіч.

— Чаго-ж бо мне каяцца? Ці-ж-бы я, скажам, што-  
небудзь меў такое, каб не рэволюцыя?—Гаспадар азірнуўся  
на хату, на прыгожа засланы ложак і на сіні высокі сун-  
дук, які стаяў побач з ложкам каля сцяны.—Мне грэх  
было-б каяцца.

— Каяцца табе такі няма чаго,—сказаў Сузон.

— Ды няма,—лішні раз згадзіўся Тарэнта.

— Ну, а дзядзька Сузон як-жа жыве? Іншыя як?

— З інших, каго вы ведалі, яшчэ Мікода Жук хіба. Ён таксама сярэдне жыве, трошку можа і горш за мяне.

— Каб-жа толькі трошку,—не згадзіўся Сузон.

— І не на багата-ж бядней ён ад мяне. А Сузон беднавата-такі жыве, нешта яму не шанцуе ў жыцці.

— Каб-жа мне дзве руکі, ды тваё здароўе, то можа і пашанцавала-б.

— Я супроць таго нічога не скажу. З адной рукой дужа не нарабіш. І не пашкодзіла-б, таварыш Буднік, каб улада яму пасабіла неяк.—Тарэнта паказаў на Сузона, які адзінцом сядзеў на ўслончыку каля сцяны. — Чалавек б'еца колькі, а на ногі ўсё ніяк не стане.

— Улада можа і пасобіць,—сказаў Буднік, але і вы-ж, як старая дружбакі, тым-сім пасабіць маглі-б.

— Чым-жа мы яму пасобім? Ды нам і няма калі, сваёй работы не перарабіць.

— Ён пасобіць!—Сузон махнуў безнадзейна рукой.—Ён, як разбагацее яшчэ больш, зусім мяне не пазнае, не тое, каб яшчэ пасабіць.

— Ты, Сузон, лішняе гаворыш,—адказаў Тарэнта спакойна, але кінуў на Сузона зласлівы погляд—Гонару ў мяне няма такога, каб людзей не пазнаваць, а што я добра жыву, на тое і рэволюцыя была, на тое і час наш прышоў. Не з чужога жыву, з свайго.

— А для мяне, па-твойму, рэволюцыі не было, што я так вось?

— Была і для цябе, ды ўжо я ў тым ніяк не вінен, што жыццё тваё не ладзіцца.

— Цябе я і не вінавачу, а толькі сказаць хочу, што, як разбагацеў ты, то нос задзіраць стаў, на дружбу запамятаць можаш.

Бачачы, што спрэчкі гатовы перайсці хоць і ў схаваную, але ў сварку, Павел Андрэевіч парашыў перабіць іх. Пасабіла гэтamu і гаспадыня, як прынесла снеданне. Яешня з салам, тонка парэзаны, скібачкамі цераз усю куліду, свежы хлеб і ў широкім гліняным гладышку малако, усё гэта яна паставіла на стол, пасля падала відэльцы і шклянкі і запрапанавала гасцям сесці да стала.

— Садзі-ж гасцей, чаго-ж ты стаіш,—звярнулася яна да мужа. І адразу падняўся з месца Павел Андрэевіч і пайшоў да стала. Панёс за сабою і ўслончык. Як сеў, перш за ўсё хлеба адламаў сабе і паспытаў яго.

— Хлеб вельмі смачны,—сказаў ён.—У гаспадыні руки, відаць, залатыя.

— Дзе ўжо там залатыя,—засаромілася жанчына. Высо-

кая, яна адышла да грубкі і стала там, хаваючы руکі пад фартух.—І хлеб так сабе, вы ўжо наўмысля яго хваліце. Добра, што хоць такі ёсць.

— Ды добра, некалі-ж зусім яго не было.—Гаспадар уздыхнуў.—Некалі я і думаць баяўся, што як людзі, жыць буду. У Сібір ездзіў долі шукаць, на край свету, аж яна, доля тая, пад бокам у мяне ляжала.—Гаспадар і сам падаўся да стала.—Вось таварыш Буднік нас і навучаў, як тулу долю ўзяць. Цяпер я ўсім гэта кажу, а тады часцяком і не верыў, не хацеў слушаць.

— Я хутка зусім сюды да вас прыеду,—сказаў Павел Андрэевіч,—от тады зноў разам, толькі ўжо не шукаць будзем долю, а рабіць будзем яе. Тады мы і зробім справу, добрую справу. Створым у вас арцель, ды такую, каб яна на ўсю рэспубліку прыкладам была. Людзям трэба пака-заць, як жыць. Адзінцом сядзець у сваім дварэ—гэта яшчэ не ўсё жыццё, далёка не ўсё. Ці, можа, ты, Тарэнта, зноў будзеш баяцца слухацца маіх слоў?—Павел Андрэевіч зірнуў Тарэнту ў твар.

— Баяцца я не буду, а падумаць—падумаю над гэтым.

— Падумаць варта.

— Ён падумав і ў арцель не пойдзе.

— А ты, Сузон,—гаспадар кінуў на яго злосны погляд,—лепиш сядзь да стала, паснедай. Куды трэба было, я раней за цябе ішоў, не чакаў, покуль ты мне пра тое скажаш.

— А ў арцель вось і не пойдзеш.

— Гэта, як я захочу, так і зраблю, воля мая будзе. А тымчасам сунься да стала, снедай.

— За снеданне дзякую, я дома снедаў.

Сузон снедаць не стаў і, укрыўдаваўшы на яго, не стаў снедаць і сам гаспадар. Як і Сузон, ён адсунуўся далей ад стала і маўчаў, нерваваўся. Правая шчака, падцягнутая вузялком да вока, цяжка ўздрыгвала, паказваючы на ягоную ўсхваляванасць. З Сузонам у яго даўно такія спрэчкі і пачынае іх заўжды Сузон. Ён як-бы папракае Тарэнту за тое, што той жыве лепш, чым ён. Звычайна Тарэнта не надае папрокам вялікага значэння. Але Сузон не ўтрымаўся ад іх і пры чужых людзях, ды яшчэ пры чалавеку, які ведае абодвух іх здаўна, калі акурат Тарэнта горш жыў і, калі яны заўжды былі ў адной хэўры. Думае Тарэнта, што зрабіў гэта Сузон наўмысля і з зайздрасці да яго. Ад гэтага злее яшчэ больш і, памаўчаўшы, гаворыць:

— Не разумею я, Сузон, чаго ты ад мяне хочаш. Заўжды ты чэпішся да мяне, нібы я вінен у тым, што і жыць

табе цяжка, што і рукі ў цябе няма. Я гэта пры старонніх людзях кажу. Жылі мы з табой у адно і за адно ішлі. Пакутваў я за ёсё больш, чым ты, тваёй долі ад цябе не адабраў, жыву, як сам умею. Чаго-ж ты?

— А нічога я і не хочу ад цябе, па мне жыві, як хо-  
чаш. Я пайду,—кажа Сузон, падымаючыся з услона.—Мне трэба яшчэ на пільню сходзіць.—Ён моўчкі падае руку Міхailу Палікарпавічу, пасля інжынеру і, урэшце, Будні-  
ку.—Вас я хацеў-бы папрасіць, таварыш Буднік, каб па-  
сабілі мне, каб не перабірацца мне пакуль што на хутар.

— А ты і не перабірайся. Я пра арцель сур'ёзна гавару:  
прыеду і пасаблю вам арганізацца. Тады і ніякай патрэ-  
бы пераязджаць на хутар не будзе.

— Але-ж да таго яны мяне сілай адтуль выкінуць. Я на  
давыдзюковай зямлі сяджу, а ён першы ў нас багатыр,  
у яго сіла, ён мяне выцісне.

— Не выцісне. Як зробім арцель, яго адтуль выціснем,  
а цябе ён не выцісне, гэтага ты не бойся.

— Ну, то дзякую, калі так. Я пайду ўжо.—І Сузон  
моўчкі падаў руку гаспадару.

— Перакусіў-бы чаго,—запрapanаваў гаспадар.

— Ці я ў госці прышоў, што буду перакусваць?

— Ат! Злуеш ты няма-ведама чаго.

— Я і не злую, чаго мне на цябе злаваць?—падышоў  
да гаспадыні—яна стаяла каля грубкі—і развітаўся з ёю.

— Нешта, мусіць, ёсьць паміж вамі?—запытаў Павел Ан-  
дрэевіч, калі Сузон пайшоў з хаты.

— Што-ж паміж намі будзе. Я яго не чапаю, да мяне  
яму мець няма чаго.

— А чаго-ж ён, сапрауды, так трymае сябе з вамі?—за-  
пытаў Міхail Палікарпавіч.

— Хто яго ведае: можа зайдросна чалавеку, што я  
жыву не так, як ён, можа іншае што, толькі ён заўжды  
ўпікае мяне, вяжацца ў сварку.

Гаспадар узяў гладыш і паналіваў у шклянкі малака.—  
Запівайце малачком.

— Індывідуалізм заядае,—зауважыў інжынер.—Селянін,  
як ніхто, індывідуаліст, а індывідуалізм сялянскі—сіла, вя-  
лікая яшчэ сіла.

— Калектыўнае гаспадаранне ў арцелі прыступіць па-  
чущё індывідуалізма.

— Я баюся, што індывідуалізм перашкодзіць стварэнню  
самой калектыўнай гаспадаркі.

— З такімі ў арцелі не ўжывешся,—сказаў гаспадар пра  
Сузона.

— Ну, а вы, самі вы пайшлі-б у арцель?—інжынер уста-  
віўся ў тарэнтаў твар.

— Хто-ж яго ведае,—Тарэнта зірнуў на інжынера, пасля  
на Паўла Андрэевіча і ўхліўся ад адказу на запытанне.

— Пойдзеш, ці не пойдзеш, гэтага так лёгка не скажаш,  
над гэтым падумаць трэба, як яно і што там будзе, хто ў  
тую арцель збярэцца.—Гаспадар зірнуў на Паўла Андрэ-  
віча.—Агулам-жа хто яго там ведае. Як па мне, то я  
мог-бы жыць яшчэ і без арцелі пакуль што, а там пабачу,  
як прыедзе таварыш Буднік.

— Арцель зробім, дзядзька Тарэнта, добрую арцель  
зробім. Тады ў вас і сваркі з Сузонам ніякай не будзе.

— Я не супроць таго. Калі да толку—яно ўсё можна  
зрабіць, чаму-ж не, абы гэта жыцця не псовала.

Госці папілі малака і падняліся ісці. З гаспадарамі раз-  
віталіся ў хаце, але і сам Тарэнта, і жонка вышлі на двор  
следам за гасцямі і правялі іх аж за фортку і там Тарэнта  
яшчэ раз падаў усім руку на развітанне.

— Як будзеце тут, таварыш Буднік, прыходзьце. І вы  
прыходзьце,—звярнуўся ён да інжынера і да Міхаіла Па-  
лікарпавіча.—Мы заўжды будзем рады такім гасцям.

— А ўжо-ж абавязкова прыходзьце.—Гаспадыня кіуну-  
ла галавой. Яна стаяла каля форткі, як і ў хаце, трymаючи  
рукі схаванымі пад фартухом.

Ішлі на былы панскі двор, дзе чакала аўтамашына.

— Гісторыя гэнага селяніна вельмі цікавая,—сказаў Па-  
вел Андрэевіч, павяртаючы галаву да шкрабатавай хаты.—  
І, ведаецце, Міхаіл Палікарпавіч, я хочу прызнацца, што  
увесь час я сачыў як за вашым лёсам, так і за лёсам гэнага  
селяніна. Нешта, прабачце, агульнае між вамі было, што  
мяне надзвычай цікавіла.

— Але навошта-ж я быў патрэбен вам?—здзіўся пра-  
фесар.

— Я быў зацікаўлен у тым, каб вы засталіся на баку  
рэвалюцыі.

— І таму вы ніводнага разу не сказалі мне хто вы,  
што мы даўно знаёмыя з вами?

— Я лічыў, што не павінен вам перашкаджаць самім  
прадумашчам усё, чым вы жылі. Напомніць аб сабе, значыла  
напомніць вам пра што-ні-што, у чым вы цяжка расчара-  
ліся. Ведаючы вашу натуру, я не хацеў уразіць таго, што  
загойвалася.

— Я нічога не разумею.—Прафесар не ведаў, як зразу-  
менец Паўла Андрэевіча. Ён патрэбен быў ім, хацелася, каб  
ён застаўся на баку рэвалюцыі? Але ён-жа не збіраўся быць

супроць яе. Можа баяліся гэтага? Тады дарэмна ўсё гэта, і не варта было хавацца столькі часу. І гэта несумлена. Гэта значыць,—яму не зусім верылі, а можа і ў чым-небудзь западозрылі, а пасля вывучалі ягоныя настроі і паводзіны? Пэўне, наўмысля для гэтага заводзілі з ім і гутаркі на тэмы, якія для яго былі спрэчнымі? Хоць ён і сам звычайна і зусім свядома пачынаў спрэчкі, нават часта праста для саміх спрэчак. Але чаму-ж Павел Андрэевіч ні разу не спыніў яго ў спрэчках? Пэўне хацеў, каб ён выказаўся да канца, каб ведаць ўсё, што ён думае?

Міхаіл Палікарпавіч ідзе моўкі і здзіўлена паводзіць плячыма. Ён не ведае, як вытлумачыць паводзіны Паўла Андрэевіча. Тоё, што ён у працягу двух з лішнім гадоў, часта сустракаючыся з ім, ніводнага разу не падаў поваду думаць, што ён ведае прафесара. А можа Павел Андрэевіч сапраўды ведаў, як хацелася яму вызваліцца ад старога і з гэнай прычыны не прызнаваўся, каб гэтым не прыпамінаць яму, што некалі вясковы настаўнік з правінцыі выказаваў больш гістарычнага прадбачання, чым ён, прафесар сталіцы? Тады гэта праява незвычайна глыбокай чуласці і вялікай увагі. У прафесара багата агульнага ў поглядах з селянінам, які спадзіваўся на праўду? Можа быць. Професар вялікі надзеі ў складаў на так званую сапраўдную дэмакратыю. Можа быць нешта агульнае паміж першым і другім і ёсць. Професар прыпамінае свае тагочасныя гутаркі з вясковым настаўнікам пра сялянства і дэмакратыю. Калі-б Павел Андрэевіч прыпомніў яму тыя гутаркі, прафесар пачыраванеў-бы ад сораму, што не ўмеў у сваё разуменне дэмакратыі ўкладці канкрэтнага зместу. З боку Паўла Андрэевіча вельмі тактоўна, што ён не прыпамінае гутарак. Професар удзячан яму за гэта, хоць гэта некалькі і крыўдзіць яго, бо, значыць, Павел Андрэевіч ставіцца да яго, як да слабейшага, як ставіцца старэйшыя да дзяцей, калі не хочуць прыпамінаць дзесям іхных нядобрых учынкаў.

— Дзіўна!—кажа прафесар.—Я шмат чаго не разумею ў нашых адносінах з вамі, Павел Андрэевіч. Тоё, што я сёняні праведаў, мяне вельмі здзвіла.

— А вы, Міхаіл Палікарпавіч, не надавайце ўсяму гэтому ніякога асаблівага значэння. Усё гэта дужа праста.

Машына стаяла на былым пансkim дварэ. Шофер сядзеў на ўслоне на верандзе і піў малако, прынесенае жанчынай. Жанчына стаяла побач, прытрымліваючы за вушка гарлачык, паставілена на ўслон. Каля машыны таўпіліся дзесяці. Яны абмацвалі машыну рукамі, спрабавалі пальцамі шыны

каткоў, гладзілі далонямі бліскучыя чорныя крылі над каткамі і заглядалі ў сярэдзіну машины. Змеціўшы незнаймых людзей, дзеци адышлі ад машины ў бок.

У машине Павел Андрэевіч сеў побач з шоферам, а Міхail Палікарпавіч з інжынерам. Інжынер ад гарачыні і ад хадзьбы стаміўся, сядзеў, адкінуўшыся плячыма да сценкі, і маўчаў, слухаючы, як Павел Андрэевіч апавядвае пра былога дэпутата Дзяржаўнай думы Пілацеева. Міхail Палікарпавіч, услухоўваючыся ў ягоныя слова, чакае, што восьвесь Павел Андрэевіч возьме і скажа пра свае тагачасныя сустрэчы з ім. Ён не хоча гэтага. Цяпер ён так і разумее, што Павел Андрэевіч ставіцца да яго, як да слабейшага. Значыць, напэўне думае, што ён, Галынскі, шмат у чым бездапаможны сам. І напэўне лічыць магчымым і зусім законным, каб прафесар Галынскі быў пад ягоным уплывам. Але-ж прафесар зусім не даваў на гэта нікакой згоды. Цяпер ён нават гатоў дакараць сябе за тое, што пасля даклада на Соўніркоме некалькі расчуліўся, менш за ўсё ў іхных адносінах павінна быць такога. Павел Андрэевіч надзвычай чулы і ўважлівы чалавек, на яго няма за што крыўдаваць, але гэтак-ж яма патрэбы і падпадаць пад ягоны ўплыв. Адносины павінны быць зусім выразныя: Павел Андрэевіч робіць сваю справу, як комуніст, як арганізатор і кіраўнік будаўніцтва, а ён будзе рабіць сваю, як работнік науки і ўсё. Дзесьцы іхная работа будзе сутыкацца, дзесьцы ў ёй будзе агульнае, дзе работа прафесара будзе дапаўняць работу Паўла Андрэевіча, будзе прыносіць карысць ягонай справе. Але што-ж з таго? Такі аб'ектыўны сэнс падзей. І прафесар ніколі не думаў ісці супроць гэтага. Ён толькі не хоча ісці на повадзе ў каго-б та ні было. Ён хоча быць самім сабой і будзе. Трэба толькі зразу-ж, цяпер-ж азначыць свае адносіны з Паўлам Андрэевічам і ўсё будзе так, як ён хоча, як ён думае.

Машина ідзе паціху, уздымаючы за сабою цэлае воблака пылу. Час ад часу каткі машины трапляюць у вузкую глыбокую каліяну вясковай дарогі і тады прафесар чуе, як шуршыць шына, трэцца бакамі аб сухую цвёрдую зямлю. Машина ўздрыгвае, падскоквае на разорах, абмінаючы сялянскую фурманку, нагружаную мяшкамі. Машина падкідае інжынера ўгору і ён палахліва хапаецца адной рукой за дзверную ручку, а другой за руку Міхаіла Палікарпавіча.— Прабачце,—гаворыць ён, усеўшыся на сваё месца.— Такія дрэнныя дарогі ў нас яшчэ, можна выскачыць з машины.

Гадзіны цераз паўтары яны развіталіся. Павел Андрэ-

евіч з інженерам паехаў у горад, каб цераз два тыдні ўжо зусім пераехаць на пабудову камбіната, а Міхail Палікарпавіч накіраваўся ў лабараторью. Па дарозе яго нагнаў Мілоўскі. Быў Мілоўскі ў ботах. Халявы ботаў задужа кароткія для ягоных ног і далёка не дастаюць да кален. Мілоўскі загарэў. Ён зусім чорны і ад загару, і ад тарфянога пылу. З-пад запыленай бурай кепкі выглядаюць бялявыя валасы. Ён усміхаецца і тады блішчаць белыя зубы і блішчаць усмешкай вочы.

— Ну, прафесар, віншайце нас,—кажа ён.—Мы правялі сёня першыя вопыты збирания фрэзернага торфу іншым спосабам. І вельмі ўдала. І ўсё залатыя руکі нашага інженера.

Ён ідзе побач з прафесарам загарэлы, высокі, моцны. Сілай вее ад кожнага ягонага руху і прафесар любуецца ім.

— Вы гаворыце пра таварышку Аксану?—пытае ён, хоць добра ведае, што Мілоўскі гаворыць пра яе. Ён уяўляе Аксану ў яе рабочай візітцы. Яна не загарэла так, як Мілоўскі, але, напэўне, гэтакая-ж чорная ад пылу і напэўнегэтак-жа бялеюць яе зубы, калі яна ўсміхаецца, але вачэй яе амаль зусім не відаць, бо шчыліны воч звужаюцца ў часе ўсмешкі.—Яна вельмі здольная,—кажа прафесар.

Пакой, у які ідзе прафесар, ягоны габінет. Побач хімічная лабараторыя. Там лабаранты, памочнікі прафесара і некалькі чалавек студэнтаў-практикантаў. У габінете акрамя прафесара нікога. На стале ляжыць няскончаны рукапіс ягонай кнігі. Шырокія аркушы паперы спісаны густымі, дробнымі літарамі. На стол свеціць сонца і літары, і слова, напісаныя густым, чорным атраментам, як-бы налепленыя зверху на паперу, здаецца пагладзь паперу пальцам і адчуеш іх.

Прафесар рад за сваю кнігу. Зусім на-днях пра яе пытала Аксана, прызнаўшыся, што даўно ўжо ведае яго па «Хіміі торфу». Яна пытала, ці піша прафесар новую кнігу. Але чаму ён думае пра Аксану? І гэта не ўпершыню ўжо з таго часу, як яны разам былі каля возера. Прафесар адрывае погляд ад рукапісу і ідзе да акна. За акном балота, засаджанае капустай. Маладыя, шырокалістые качаны стаяць, натапырыўшыся, радамі. Сакавітыя, маладыя лісты блішчаць на сонцы срэбррам. Усё заліта сонечным свяглом: і гарод, і кавалак балота, што за гародам, і сялянскае поле за балотам. У гэтым сонечным свяtle дзесьці і сама Аксана. Машына, цяжкая і нерухомая, паволі сунецца па роўнemu фрэзернаму полю, усмоктваючы ў сябе тарфянную крошку і пыл. На дварэ вецер. Тарфяны пыл уздымаецца

з-пад машины і кружыцца над ёй. У пылу Аксана. Яна на-  
зірае за машинай вузка-зажмуранымі вачыма.

За дзень перад тым, як вярнуўся прафесар на балота  
пасля дакладу ў Соўнаркоме, на яснаўскую электрастанцыю.  
прыехаў новы інжынер. Яго і напаткаў, разам з Аксанай  
назаўтра пасля свайго прыезду, прафесар. Аксану прафесар  
пазнаў адразу і, пазнаўши, абраўдаўся. Для самога пра-  
фесара ў гэтым не было нічога дзіўнага. Ён вытлумачыў  
гэта тым, што яшчэ зусім свежымі былі ў памяці ўражанні  
ад дарогі, у часе якой прафесар доўгі час прабыў разам  
з Аксанай. У гэты час яшчэ прафесара бязмерна здзівіла-б,  
калі-б яму хто-небудзь сказаў пра тое, што адбылося па-  
між ім і Аксанай пазней. І не паверыў-бы ў гэта.

Прафесару ішоў сорак другі год. Не гледзячы на гэткі  
ўзрост, ён адчуваў сябе зусім яшчэ юнаком, ды і з выгляду  
нельга было даць больш трыццаті. Ноччу перад гэтым пра-  
фесар працаваў, скончыў адзін з раздзелаў сваёй кнігі і  
быў незвычайна задаволены гэтым. Да ўсяго быў росны  
сонечны ранак, а ўсё разам радавала і бадзёрыла.

Калі-б спатканне адбылося дзе-небудзь на гарадской  
вуліцы, прафесар, напэўнен, ветліва прывітаўся-б з Аксанай,  
можа зірнуў-бы з простай цікавасці чалавека на яе спада-  
рожніка і прайшоў-бы далей. Але тут зусім іншое. І ён пер-  
шы спыніўся, прыўзняў левай рукой лёгкую, светлагу кол-  
леру, кепку і падаў Аксане руку, а пасля пакланіўся і падаў  
руку, назваўши сваё прозвішча, яе спадарожніку. Тое, што  
адбылося пасля, нельга назваць нават гутаркай. Прафесар  
запытаў у Аксаны, ці прызычайлася яна да сваёй працы на  
станцыі і падзякаваў, калі яна, сказаўши, дзе жыве, запра-  
сіла наведаць яе. Гэта было ўсё, але калі яна пайшла са  
свайм спадарожнікам далей, прафесар азірнуўся і пазай-  
здросціў маладому інжынеру. Да зайдрасці прымяшалася  
і яшчэ нешта, калі, азірнуўшыся, прафесар напаткаў уваж-  
лівия погляды Аксаны і яе спадарожніка. Прафесар зразу-  
меў, што Аксана апавядзе свайму спадарожніку аб ім.

Заняты работай, прафесар Аксану ў той дзень больш  
не бачыў, як і ў наступныя два дні. Ён нават ніводнага разу  
не ўспомніў пра яе аж да апошняга спаткання каля возера.

У той дзень ён, як і звычайна, прышоў дадому неза-  
доўга перад заходам сонца. У пакоях было горача і да-  
дробязей усё даўно знаёма і прафесар парашыў схадзіць  
на возера. Ідуцы да возера, напаткаў Аксану. Яна стаяла  
на мастку над канавай. І на гэты раз прафесар абра-  
даваўся, пазнаўши яе, і абрадаваўся таму, што яна адна. Яна  
здалёк яшчэ заўсміхалася і кіўнула галавой.

— Мы сёня ўпершыню спрабавалі на рабоце багер Віланда,—сказала яна.

— Ну і як?—запытаў тады прафесар.

— У ім рад каштоўнейшых якасцей, але нам трэба чешта іншае. Вы бачылі багер Бірукова?

— Так, так, бачыў. Які-ж з іх лепшы?

— Ні той, ні другі. Варта было-б узяць усе лепшыя якасці і аднаго, і другога і зрабіць нешта новае. Гэта не так ужо і цяжка. А вы куды-ж, Міхаіл Палікарпавіч?

— Хочу сходзіць да возера. Ваш час вольны? Хадземце разам.

Пазней яны побач стаялі над берагам возера. Цені ад кустоў з супроцьлеглага берагу ўкрывалі сабой возера, кла-дучыся на спакойную яго паверхню і як-бы звужалі яго берагі. Ледзь прыкметна пасцілаўся над возерам ля берагоў туман. І хоць трапляў яшчэ праз гушчар кустоў на твар апошні променъ сонца, і хоць поўнымі галасамі перадвя-чэрніх птушак жылі яшчэ прыазёрныя кусты, быў час, калі па ўсяму адчуваеш, як з кожнай хвілінай набліжаецца нач. Яшчэ троху, і прыдзе пара ўсеагульнага заспакаення. У такія хвіліны ў чалавеку з найбольшай сілай абуджуецца пачуццё аддалення ад свайго першага дня. З найбольшай астрынай адчуваецца адзінота і хочацца мець каля сябе блізкага чалавека, які зразумее цябе і скажа табе патрэб-ныя слова.

Міхаіл Палікарпавіч Галынскі агулам любіць адзіноту. Ён бывае ў таварыстве часта блізкіх, злучаных нечым агуль-ным, людзей, але і сярод іх ён часта ў адзіноце. Будучы здольным моцна прывязацца да чалавека, ён не знаходзіў людзей, якія маглі-б выклікаць у ім пачуццё гэткай прывя-занасці. Да ўсяго ён свядома ставіўся да людзей з некаторай насцярожанасцю, баючыся, што, сышоўшыся з імі, пад-падзе ў нейкай ступені пад іхны ўплыў і не будзе адчу-ваць сябе вольным. У асабістых адносінах да людзей ён хутчэй прывыкаў да тых, з кім сустракаўся, з кім як-бы сябраўваў. У яго была прывычка, а не сяброўская прывяза-насць, і калі такія сувязі выпадкова або свядома абрыва-ліся, ён ніколі не шкадаваў аб іх. Амаль гэта-ж можна сказаць і пра адносіны Міхаіла Палікарпавіча да жанчын. Ён здолен быў лёгка захапіцца і кожнае захапленне зда-валася яму мацнейшым, чым папярэдніе. Часта ў такую пару ён здолен быў паверыць, што ўрэшце прышло ка-ханне і ён зможа сыйсціся з жанчынай назаўжды, але пра-ходзіў нейкі час і, не знайшоўшы ў жанчыне патрэбнай яму паўнаты, Міхаіл Палікарпавіч раптам адыходзіў ад яе, за-

ўджы адчуваючы ў такім выпадку як-бы вызваленне ад чагосьці цяжкага і тады пачынаў пачуваць страх перад тым, што магло-ж бы здарыцца, што ён сышоўся-б з гэтай жанчынай і назаўжды. З гэтай прычыны ён пачынаў прывыкаць да думкі, што не здолен пакахаць калі-небудзь моцна, паспраўднаму, і парашыў, што на ўсё жыццё або застанецца халасцяком, або сыйдзецца назаўжды з жанчынай, якой менш за ўсё будзе захоплены. З гэнай прычыны, калі ён абраўдаўся, напаткаўшы Аксану, у ягонай свядомасці мільгнула думка, што Аксана будзе пасля значнага перапынку чарговым захапленнем і цяпер, стоячы поруч з ёю, слухаючы яе жывую гаворку, успамінаючы, што яна маладзей за яго больш, як на дзесяць год, прафесар думаў, што можа лепш было-б не даваць пачуццю волі.

Аксана апавядала аб сабе. Яна радзілася ў гэных месцах. Зусім яшчэ маладой дзяўчынай, неяк інтынктыўна ўгадваючы сваё прызначэнне ў новым, разам з вясковымі хлапцамі пайшла ў комсамол. У яе з гэнымі месцамі звязаны самыя лепшыя ўспаміны. Ёй асабліва захацелася пабачыць гэныя месцы ў той раз, як яны пазнаёміліся ў таварыша Андрэя. Калі прыехала сюды і пайшла паблукаць па знёмых месцах, не пазнала іх, усё было не тое, усё іншае, абноўленае. Гэта, як і сама яна. Яна ў працягу некалькіх дзён і сябе ў сабе не пазнала. Даўно, упершыню ў сваім жыцці, яна тут пакахала. Той, каго песьціла дзявочымі думкамі і пачуццямі, спачатку паехаў ад яе на фронт зусім яшчэ юнаком, а пазней вучыцца. Яны вельмі рэдка бачыліся, зусім мала былі разам. Яна кахала яго да самага апошняга часу. Як прыехала сюды, пачуцці, здавалася, абудзіліся з новай сілай. І вось раптам прыехаў ён. Яна абраўдалася, спаткалася з ім, пабыла з ім некалькі дзён, а пасля думала пра ўсё гэта і нічога не разумела. Не разумела, што з ёю здарылася, няўжо-ж яна абманвала сябе? Нельга-ж успаміны аб мінулым пачуцці прымаць за самое пачуццё? А ў яе так і было, як яна думае.

— Вы яго не кахаецце? — неяк абраўдана запытаў тады прафесар, адгадаўшы, што гаворка ідзе пра Аксанінага спадарожніка, якога ён напаткаў быў з ёй.

— Не.

— А вы думаеце, што здольны пакахаць каго-небудзь?

Аксана запытання не зразумела і зблінтэжана ўсміхнулася.

— Не ведаю, яго я кахала па-сапраўднаму.

— А я не здолен кахаць. Я ніколі ў жыцці нікога не кахаў, — прызнаўся прафесар. — Аксана не паверыла, падумала, што ён жартуе. — На вялікі жаль я не жартую, — сказаў

прафесар. Апошнія слова прафесар сказаў такім тонам, што Аксана не ўтрималася, каб не зарагатаць, а за ёй зарагатаў і сам.

— Відаць, у вас дужа вялікія патрабаванні да жанчын?

— Або ў жанчын дужа малыя да мяне. Не было такой жанчыны, якая ўзяла-б мяне ў свае руکі.

— Ха-ха! А вы хацелі-б гэтага?

— Гм... Гледзячы, вядома, у чыміх руках быць. У вашыя руکі папасці я не баяўся-б.

— Я пастараюся ўзяць вас у свае руکі,—жартуючы, адказала Аксана, зразумеўши прафесаравы слова, як жарт.

— Спрабуйце. І калі вам гэта ўдасца, буду вельмі рад.

— Пастараюся. Глядзіце, каб не давялося пасля каяцца.—Аксана зарагатала.—Улічыце гэта.

— Буду мець на ўвазе.—Міхаіл Палікарпавіч узяў Аксаніну руку і паціснуў яе.—Значыць, умоўлена?

— Так, цяпер толькі сцеражыцеся.

Сонца знікла. Туман ад берагоў падняўся і папоўз на возера, павісаючы над водой. За туманам краліся з прыазёрных зараснікаў змрок і прахлада. Яны пайшли дадому. У той вечар Міхаіл Палікарпавіч адчуў, што прынёс у свой пакой з сабой нешта новае. Ён ведаў, адкуль яно, і, рыхтуючы да сну, кіпіў над сабою:—«Табе, Міхаіл Палікарпавіч, сорак два гады. У такім узросце захапляцца дужа небяспечна. Ты можаш апынуцца ў дужа смешным стане».

Міхаіл Палікарпавіч шырока адчыніе акно і, абапёршыся рукамі на падаконнік, нейкі час стаіць нерухома каля акна, блукаючы поглядам дзесьці далёка ў прасторах за небасхілам. Туды аплывае густая сінява далёкіх паветраных прастораў. Шырокімі, разгоннымі хвалямі коціца туды-ж вечер. Ад гэтага шырока мыслям і яны ідуць кругамі, кожная звязаная з наступнай, што ідзе за ёй. Прафесар ведае такія хвіліны. Ён непрыкметна кантралюе думкі, накіроўваючы іх туды, дзе пачынаецца яшчэ непазнанае ім, дзе блукае ён штодня са сваімі шуканнямі. Думка ўваходзіць у невядомае, аstryнёй дапытлівасці свідруе нязведенныя яшчэ пласты існуючага. Губіцца ў шматлікіх здагадках, вяртаецца да свайго пачатку і зноў імкнецца туды, правяраючы свой шлях і з гэтым, усё больш пашыраючыся, зрэнкі воч напружана ўглядаюцца ў адлегласць, як-бы шукаюць там так патрэбнае думкам. Губы пачынаюць шаптаць, а правая далонь адрываема ад падаконніка і выцягнуты на ўсю даўжыню палец пачынае блукаць па падаконніку, робячы на ім нейкі таемны запіс.

Перашкаджае пінжак, ён цісне на плячах. Міхайл Палікарпавіч хуценька скідае яго з плеч і вешае на акно. Пасля вяртаецца да стала, да сваіх рабочых сышткаў, дрыглівай рукой перагортвае старонкі аднаго, пасля другога, перакрэслівае запісы, зробленыя раней і, дыктуючы самому себе новыя слова і лічбы, робіць новы запіс. Момант углядаеца ў бліскучыя—яшчэ не высаходзіла чарніла—літары, пасля кідае ручку на стол і ходзіць па пакоі, ад дзвіярэй да кніжнай шафы і назад, а пазней, супакоіўшыся, садзіцца да стала. Са стала кладзе на крэсла, якое стаіць злева ад яго, напісаную частку свайго рукапіса, зноў перагортвае адзін з рабочых сышткаў, перачытвае напісане ў ім, акрэслівае круглай рысай асобныя месцы, або некалькімі крывымі і пасля піша на чыстых широкіх аркушах паперы.

Правяраючы па рабочых запісах, ён час ад часу ўпісвае ў напісаны тэкст літары, значкі і лічбы формул, лічбы табліц, патрэбных для ягоных доказаў, і старанна вырысоўвае цэльнімі рысамі, пунктырам і рысамі з працяжнікаў і кропак рухі сіл, што бытуюць у цёмнаруднай масе торфу.

Вочы бачаць сырную, толькі што знятую з элеваторнай машины, з-пад нажа, тарфянную цагліну. Яна, як цеста, густая і ліпкая. Яе можна мясіць пальцамі, можна сціскаць далоніямі і тады з цагліны будзе сачыцца цёмнарудая вадкасць. Цагліну можна высушыць на сонцы. Часткі яе, што сцікалі з вадой, надаючы ёй цёмнаруды колер, можна сцёрці ў драбноткі парашок. Сухую цагліну можна ўкінуць у каксавальнью печ і атрымаць з яе кокс і густую смалу.

Тарфянная цагліна вырастает ў казачную сілу. Яна дзейнічае ў рухавіку нутранога згарання і ў аўтамабільнай шыне, яна ў дубельным барабане на скурзаводзе і ў сценках будынкаў; яна на друкарскай машине і ў вагранцы металургічнага завода; яна ў прыгожа-вытканым абрусе на сталах кватэр і ў вучнёўскіх торбачках у сыштках. Яна скроў, гэтая, непазнаная яшчэ да канца, сіла, што жыве ў густой і ліпкай, як цеста, тарфянной цагліне.

Па таму, як перасоўваецца ўпраўва па стале і павялічваецца ягоны ценъ, Міхайл Палікарпавіч дагадваецца, што набліжаецца вечар. Па густой, рухавай чырвані на сцяне пад самай столлю ён пазней дагадваецца, што заходзіць сонца. Час ад часу ён кладзе ручку на стол, развінае і зводзіць над плячыма моцна звязаныя мускуламі рукі, падымаецца з крэсла і, стоячы, перачытвае напісане, або звярае яго з запісамі ў рабочых сыштках, але ад работы не адрываецца, з-за стала не выходзіць, каб не парушыць усталеніе.

ваўшайся цішыні і не страціць знайдзеных у ёй шляхоў сваіх думак.

Потым у габінэце цымнене. З куткоў ад падлогі ўздымаюцца змрокі і падыходзяць да стала, і кладуцца на стол, засланяючы ад вачэй дробныя рады літар. Міхаіл Палікарпавіч бярэ новы аркуш паперы і робіць на ім нейкія новыя запісы, а тады кладзе ручку і некалькі хвілін сядзіць за сталом моўчкі. У канцы даўгога калідора нараджаюцца гулкія лянівія крокі, па якіх Міхаіл Палікарпавіч пазнае стоража. Тады павяртае твар да акна. За акном густая цемра, далёкі брэх сабак на хутары і роўны гул электрастанцыі. З левага боку электрычны ліхтар, ахутаны густым туманам. Угары дрыглівае свято зор і між імі глыбіня прастораў, якія не маюць сабе канца.

Аднекуль з цемры даходзяць неразборлівія галасы. Міхаіл Палікарпавіч ведае, што непадалёк праходзіць дарога да заводаў, акурат каля ліхтара. Свято ліхтара разрэзіла цемру, згушчаную туманам, і ён бачыць, як адыходзяць з асветленага месца дарогі ў цемру дзве постаці. Ідуць задужа павольна, занятыя гутаркай.

Міхаіл Палікарпавіч адрознівае два галасы. Адзін таропкі, усхваляваны. Ён то мацнене, то прыціхае так, што зусім не чуцён. Другі голас спакайнейшы. У спаканейшым Міхаіл Палікарпавіч чуе знаёмае. Услухоўваецца і, упэўніўшыся, што ён ведае, каму належыць гэны голас, хуценька адыходзіць ад акна і нейкі час нерухома стаіць паміж акном і сталом. Здзіўлена слухае, як часта і чамусьці налахліва стукаціць сэрца. Да акна ён больш не вяртаецца, нават не хоча падыйсці зачыніць яго, а збірае ў адно месца рукапіс і сышткі, кладзе ў шуфляду стала і, апрануўшы пінжал, ідзе ў калідор, у далёкім канцы якога бачна каля акна сагнутая постаць і акругленая, да грудзей, барада стоража.

Стораж адразу пачуў крокі Міхаіла Палікарпавіча, і, адраваўшыся ад акна, пайшоў насустреч яму, каб даглядзець габінет. Міхаіл Палікарпавіч накіраваўся да выйсця. На дварэ ён пайшоў не да службовага пасёлка, а да дарогі, што вяла ў заводы. На дарозе, непадалёк ад ліхтара, прыпыніўся і прыслухаўся. Момант хістаўся, не хацеў паддацца жаданню, якое цягнула пайсці да заводаў. Спрабаваў ірапізаваць над сабой, але калі галасы сталі набліжацца, пайшоў насустреч ім.

## П А Д З Е Я Ч А Ц В Е Р Т А Я

У самым пачатку вясны наступнага года прафесар Галынскі варочаўся ў Совецкі саюз са свайго чатырохмесячнага падарожжа па заходне-еўрапейскіх краінах. Вывучэнне пытанняў, звязаных з праблемай торфу-сырцу для хімічнай і газавай прамысловасці, а таксама пытанняў, звязаных з тэхнікай торфаскарystання, было мэтай падарожжа прафесара Галынскага за межы. Ён пабыў у Чэхаславакіі, Аўстрыі і Германіі і цяпер вязе ў чамадане разам з дўумя дзесяткамі кніжак, прысвечаных тым-жэ пытанням, свае сшыткі, запоўненныя записамі і шматлікімі рэсункамі схем заводскіх установак, з якімі давялося азнаёміцца.

Ні на хвіліну не адрываючы погляду ад сшыткаў, прафесар сочыць за тым, як уважліва, старонку за старонкай праглядаюць запісы ў сшытках чыноўнікі мытні. Іх двое, а побач стаіць яшчэ чыноўнік прымежнай паліцы і в-за іхных плеч тэтак-жэ уважліва заглядае ў сшыткі, ды час ад часу кідае з-пад ілба погляды на прафесара. Прафесар просіць чыноўнікаў залішне не турбавацца і дае тлумачэнне аб напісаным у сшытках, але яны ветліва ківаюць яму ў адказ галовамі і з яшчэ большай увагай праглядаюць сшыткі, а пазней тэтак-жэ уважліва пераглядаюць кніжкі і, урэшце, абмацаўшы ўсе пакункі і вірапатку, якая была ў чамаданах, перадаюць чамаданы яму.

У памяшканні мытні, у зале, дзе робіцца агляд багажу, некалькі дзесяткаў чалавек. Частка іх прыйшла агляд да прафесара, частка чакае сваёй чаргі. Да прафесара ідзе насільшчык. Ён згортае развязаныя чыноўнікамі мытні пакункі і дапамагае прафесару скласці рэчи. Пазней нясе

чамаданы ў вагоннае купе, кладзе іх на паліцу і, хаваючы гроши, атрыманыя ад прафесара, перад развітаннем гаворыць яму:

— Совецкія людзі шчаслівия.

— Чаму?—пытае прафесар, падазрона аглядаючы на сільшчыка.

— Я не быў там,—насільшчык паказвае рукой у прастору,—але ў мяне там мой малодшы брат. Ён піша, што яму добра жывеца.

— А табе дрэнна жывеца?

— Я не ведаю, як мне жывеца,—адказвае насільшчык здзіўленаму прафесару.—Калі-б хто ведаў тут, што мой брат совецкі, мяне зволілі-б. Ён піша мне цераз дзесяткі руکі і ніхто не ведае пра гэта. У брата дзецы вучашца ў гімназіі совецкай.

У вагон хтось зайшоў. Насільшчык хуценька раскланяўся, пажадаў прафесару шчаслівай дарогі і пайшоў на станцыю. Следам за ім з купе вышаў прафесар і ў дзвярах сутыкнуўся з вайскоўцам. Вайсковец прайшоў па вагону, заглядаючы ва ўсе купе. Калі ён энік у другім канцы вагона за дзвярыма, прафесар падышоў да акна. Перад вачымі перон станцыі. На пероне толькі вайскоўцы, якія ходзяць удоўж поезда то ў адзін, то ў другі канец яго, ды яшчэ зредку пройдзе чыгуначнік. Професар разглядае вакзал і казённыя будынкі за вакзалам. Пасля ўвага пераходзіць да саламянных стрэх сялянскіх хат, якія стуліліся за ўзгоркамі, што лявеі станцыі. Професар доўга пазірае туды, аж пакуль не спыняе ягоную ўвагу на сабе насільшчык, які прынёс у купе і ягоныя чамаданы. Цяпер насільшчык паспішае з двумя цяжкімі чамаданамі за мужчынам, які сваім выглядам прыпамінае прафесару сярэдній кваліфікацыі інжынера з тых, што ён сустракаў на заводах у Германіі. Калі мужчына павяртае твар да насільшчыка, каб нешта сказаць таму, прафесар інстынктыўна туліцца бліжэй да аконнай шыбіны, каб уважлівей разгледзець мужчыну. Даўгаваты ягоны твар здаўся прафесару знаёмым. Ён перабірае ў памяці знаёмых, але мужчына хутка праходзіць да вагонаў і прафесар больш не бачыць яго. Заняты думкай аб ім, прафесар ідзе ў купе і пакуль не кранаецца поезд, стаіць над столікам, абапёршыся на яго рукамі.

Цераз колькі хвілін, зрушыўшы з месца, поезд ідзе і, адараўшыся ад століка, вяртаецца ў калідор прафесар. Менш чым щераз чвэртку гадзіны будзе мяжа, за якой радзіма прафесара. Яму хочацца хутчэй туды. Тут чагосыці не стае. Чагосыці не ставала ў працягу ўсіх чатырох меся-

цаў падарожжа. За мяжу ехаў прафесар з вялікай ахвотай. Жаданне пабыць за мяжой было настолькі моцным, што ён стрымліваў сваю радасць, баючыся выказаць яе. Гэтая-ж радасць была і тады, калі ў першыя вечары ён блукаў па багата асветленых вуліцах Прагі, а пазней Вены. А пасля адчуў, што чагосьці не стае і адчуванне нястачы засталося аж дагэтуль. Прафесар не хocha пайсці ў купе юесці, здаецца што поезд хутчэй дойдзе да мяжы, калі стаяць ля акна, за якім ляжыць чыстае ўжо ад снегу, але не пазелянеўшае яшчэ поле.

Дарогай па полі да чыгункі едзе сялянская фурманка з гноем. Селянін спыніў каня і дзівіцца на поезд. Ён ведае, што поезд ідзе ў Советскія саюз. Можа і ў яго, як і ў насильщыка, там ёсць брат.

Поезд ідзе далей. Далёка ззаду астаўся селянін са сваёй фурманкай. Поезд наганяе другую фурманку, фаэтон, у які запрэжана пара коней. Абодва кані сівыя. Коньмі кіруе мужчына, які сядзіць наперадзе фаэтона, а ў фаэтоне сядзіць другі і, адкінуўшыся плячмі да спінкі фаэтона, пазірае на поезд.

Гоней за колькі ад чыгункі гасцінец, абсаджаны старымі бярэзінамі. Ад гасцінца ў бок ідзе яловая густая прысада да ўзгорка, на якім даўнія шырокаверхія вербы. Вербы голыя, яшчэ без лісця і за імі прафесар бачыць белую камяніцу. Пэўне туды і ёдзе фаэтон. Калі поезд абганяе фаэтон і прысада застаецца ў баку, прафесар прыпамінае нешта такое-ж бачанае дзесяці раней. Збоку белая камяніца відаць больш і прафесар прыпамінае сядзібу Пілацеевых. Гэта дзівіць яго. Ён ніяк не можа ўявіць, што ў гэнай сядзібе яшчэ і цяпер усё, як некалі было ў Пілацеевых. Прывомніўшы Пілацеевых, прафесар вяртаецца думкамі да мужчыны, якога бачыў на пероне станцыі. Мужчына дужа падобен на Адама Пілацеева, але прафесар думае, што гэта выпадковае падабенства і толькі, бо чаго-ж бы Пілацеев ехаў з-за мяжы? і потым прафесар напэўне адразу-ж пазнаў-бы яго.

Поезд набліжаецца да лесу, які сцяной насоўваецца на голае яшчэ поле, зrzэзанае вузкімі паскамі сялянскіх палос. У полі аніводнай души, як-бы зусім няма тут жывых людзей, а толькі голая шэррань зямлі. З-за лесу на поле насоўваецца цень хмары, за якую хаваецца сонца. За лесам хутка мяжа, рыса, за якой пачнёцца нешта іншае, тое, чаму прафесар загадзя рад.

Па лесу поезд ідзе цішэй, падаючы аб сабе сігналы і, калі лес астаецца ззаду, на хвіліну прыпыняеца. Гэта

апошні прыпынак на гэтым баку. Яшчэ колькі метраў і будзе першы прыпынак па той бок мяжы, на совецкай зямлі. Гэта зусім блізка. Калі-б адчыніць акно і зірнуць з вагона, напэўне можна было-б ужо бачыць памежныя слупы, што каля чыгункі. Прафесар дзівіцца з самога сябе, калі тварам шчыльна прытульваецца да шыбы, каб убачыць, што наперадзе. Поезд зноў рушыць з месца і ідзе зусім павольна. Прафесар бачыць высокі mastok, на ім вайскоўца, які зверху аглядае поезд, каб жаго не было на вагонных дахах. Насустрач поезду павольна спаўзае з зямлі цень хмары. Вагон мінае памежныя слупы, праходзіць вузкую паску нейтральнай зоны і ідзе пад драўлянай аркай, якую прафесар часта бачыў на фотаздымках у часопісах.

Прафесар шчыльна туляцца тварам да аконнай шыбы. Ён бачыць перад сабой чырвонаармейца, які стаіць непадалёк ад чыгункі, каля невялічкай будынкі. За будынкай голыя, яшчэ бязлістая дрэвы, а далей шырокая палянка, абхутаная частаколам, і за палянкай хвойнік. Поезд скраянаецца з месца і ідзе да хвойніку. Некалькі хвілін яшчэ і прафесар бачыць зусім непадалёк ад чыгункі вялікі сад і побач размешчаныя паміж садам і раўчаком старыя і новыя будынкі. Ад будынкаў бягуць, махаючы рукамі і шапкамі, дзеці.

Не адыхаючы ад акна прафесар і тады, як ужо совецкі поезд кранаецца пасля доўтага прыпынку з першай станцыі. Сонца зайшло. Набліжаецца нач і ўгары ўжо можна змеціць першыя, нясмелыя яшчэ зоры.

Унізе, пад высокім чыгуначным насыпам, поплаў. Над поплавам туман. Над поплавам сцелецца над туманам і дым з паравоза, і праз дым і туман прафесар бачыць першыя агні вясковых хат. Агні то з'яўляюцца, як-бы падымоючыся ад зямлі, то знікаюць у тумане, калі набягаюць насустрач поезду ўзгоркі. Прафесар сочыць поглядам за аганькамі і ўяўляе, што менш як цераз гадзіну ўбачыць шматлікія агні горада, якія стаў для яго за апошнія гады незвычайна блізкім.

Вясновыя ночы прыходзяць хутка і непрыкметна. Поезд імчыцца ў густой цемры, рассыпаючы ў ёй грукат жалеза, час ад часу кідаючы насустрач ёй кароткія папераджалельныя гудкі. За акном нічога не відаць і прафесар ідзе ў купе. Ён сядзіць, паклаўшы галаву на руکі, пастаўленыя на столік локцямі. Ён хоча сядзець моўчкі, спакойна, каб ні пра што не думаць. Наўмысле сплюскае вочы, каб задрамаць. Але дзесьці ў падсвядомым нараджаецца думка, што варта было-б цяпер, калі ён зноў вяртаецца да свайго сталага

месца, прадумаць перажытае за чатыры месяцы падарожжа і сабраць у адно свае ўражанні аб бачаным.

За мяжу прафесар ехаў не толькі для таго, каб даскальна вивучыць хімічную і газавую прамысловасць ёўрапейскіх краін. Было нешта і іншае, пра што ён нікому не гаварыў, але што вельмі моцна штурхала паехаць туды.

Прафесар ніяк не мог сказаць пра сваё жыццё, нават і самых апошніх год, а можа быць, асабліва пра гэныя апошнія гады жыцця, што яно было спакойным. Спакой быў страчаны даўно дзесьці на мяжы пераходу ад старога да новага. Прафесар не быў ворагам старому гэтак-ж, як і не быў ягоным прыхільнікам. Ён не мог прыняць старое цалкам, як яно было. У яго былі свае ідэалы, выпеччаныя ім, ідэалы, якія фармаваліся ў працягу гадоў і якія прафесар супрощаўстаяў старому, як яно было.

У часе падзеяў паміж двумя рэвалюцыямі прафесар быў падобен чалавеку, які трапіў у вір. Яго кружыла з такой шпаркасцю, што, не гледзячы на вялікае жаданне, ён не мог не толькі выплысці з віру, а нават затрымацца на месцы, каб зірнуць, што робіцца вакол яго. Адзін час яму здалося, што ён трапіў нагамі на цвёрдае месца, адчуў яго. Ён убачыў узняты над Расіяй сцяг, за якім ішоў, на якім быў напісаны дэвіз вольнасці, роўнасці і братэрства. Ягоныя ідэалы ператвараліся ў рэчаіснасць. Ён дагадваўся, што спраўляе ўрачыстасць дэмакратыя, пра ікую ён марыў. І тады раптам прышло яшчэ нешта іншае, зусім незразумелае.

Прафесар не быў ворагам таму, што прышло. Не хацеў быць ворагам, але быў ён упэўнены, што прышло гэнае новае не ў свой час і заняло чужое месца. Варта было-бы асмысліць і адно, і другое, і параванаць. Але як-ж зрабіць гэта? Яно жыло ва ўяўленні прафесара, уцялесненае ў вобразе Еўропы. Трэба было бачыць Еўропу, дэмакратычныя ёўрапейскія дзяржавы, каб асмысліць страчанае і параванаць яго з існующым. Толькі тады, напэўне, будзе знайдзены даўно страчаны спакой.

І вось ён чатыры месяцы быў там, у Еўропе. Ён меўмагчымасць сустракацца і з інтэлігенцыяй, і з прастымі рабочымі заводаў.

У асяроддзі інтэлігенцыі ён знайшоў даволі пашыраныя настроі, якія скрыжоўваліся з ягонымі, ідуць ў адваротнае. Так, як ён думаў аб Еўропе, вельмі многія інтэлігенты там думалі аб новай Расіі, бачачы ў яе вобразе, часам не зусім зразумелым для іх, уцелясненне сваіх ідэалаў. Гэта перашкаджала прафесару пазнаць ісціну, якой ён шукаў, і яшчэ

больш ускладняла шуканні. І ён адчуў жаданне хутчэй паехаць назад. Жаданне гэтае здзівіла яго, але прафесар вытлумачыў яго тым, што затужыў па радзіме і пераканаў сябе, што нічога іншага ў гэтым жаданні няма. Гэтак-жэ вытлумачыў ён і сваю ўсхваляванасць, якая прышла з тым, як поезд наблізіўся да мяжы. Але справа-ж зусім не ў гэтым, прафесар разумее, што справа ў тым, што знайсці страчанага некалі спакою ён не змог і ў Еўропе. Ён адчуваў сябе бездапаможным. Бездапаможнасць параджала жаданне яшчэ глыбей увайсці ў самога сябе, у сваю адзіноту, каб назаўжды захаваць сябе, як чалавека, нікому непадуладнага. І прафесар парашае, што гэта будзе самым найлепшым.

З-за акна мігаюць агні блізкага ўжо горада. Прафесар таропка ўздымаецца з месца і, згінаючыся над столікам, туліцца тварам да акна. Агні выплываюць з цемры і то рассейваюцца ў ёй светлымі краплямі ў беспарадку, то выроўніваюцца лініямі, то радамі густа ўстаюць адзін над другім, імкнучыся ўгору. Поезд павольна гойдаецца ў прывабным моры агнёў і задзірыста, абрадавана ўскрыквае. Поезд набліжаецца да станцыі. Прафесар яшчэ больш згінаецца і яшчэ щыльней туліцца да акна, да прахлады аконных шыб.

## П А Д З Е Я П Я Т А Я

Па высокай, прыгорбленай постаци, прафесар Галынскі а сразу пазнаў Ягуплу і абрадваваўся яму. Ягупла стаяў спіной да прафесара і прыглядадаўся да бутэлечкі, якую тримаў у руцэ Лёйка. Паставіўшы бутэлечку на ўслон, Лёйка ўзяў другую і яе, як і першую, паказаў Ягуплу. Паказваючы бутэльку, Лейка аб нечым апавядадаў і так быў захоплены гаворкай, што зусім не пачуў, як падышоў прафесар і стаў побач з ім. Ягупла-ж, як змеціў прафесара, неяк спалохана азірнуўся на яго, пасля на Лёйку і тады падаўся ў бок ад Лёйкі і працягнуў прафесару руку.

— Як нечакана! Міхайл Палікарпавіч!

Тады, тримаючы ў абодвух руках па бутэльцы, павярнуўся тварам да прафесара і Лёйка. Каб падаць прафесару руку для прывітання, Лёйка бутэльку з правай рукі пераклаў у левую. У бутэльках прафесар, пакуль вітаўся з Лёйкам, паспей разгледзець павукоў, якія нерухома сядзелі ў наблытаным павуцінні. Павукі сядзелі амаль на дне бутэлек, а ўгары, пад рыльцам, поўзалі муҳі. Пратесар прыпомніў час, калі ён упершыню зайшоў да Лёйкі ў габінет. Пратесар прыпомніў той час і Ягупла і пачырванеў. Каб не выказаць сваёй збянятэжанасці, Ягупла загаварыў з прафесарам пра ягонае падарожжа. Але прафесар гутаркі не падтримаў.

— А вы ўсё сочыце за павукамі, таварыш Лёйка?— запытагаў ён,— ці бачылі-ж што за гэны час?

Лёйка задаволена ўсміхнуўся, абрадваваўся, што і прафесар цікавіцца ягонымі доследамі і паднёс да самага прафесара вага твара вялікую бутэльку, якую ўзяў з услончыка. У бутэльцы было тры павукі. Яны сядзелі ў розных месцах

па-аднаму. Акрамя іх было ў бутэльцы некалькі жывых і некалькі здохлых ужо, задушаных павукамі мух, ды яшчэ трымаліся на павуціннях крыллі з'едзеных мух і рэшткі з'едзеных павукоў. Лёйка торкнуў пальцам у бутэльку, паказываючы на іх:

— Заўважыў, што яны з'ядаюць друг дружку, але прасачыць, з якога поваду з'ядаюць, дасканальна не прасачыў.

— Шкада, шкада. А я думаў, што да гэтага часу ўжо будуць вынікі вашага даследвання,—зіранізаў прафесар.

Лёйка іроніі не зразумеў.

— Мала ў мяне вольнага часу,—паскардзіўся ён.

— Так, так, гэта правільна. Вы,—сказаў прафесар,—відаць, недасканала вывучылі пабудову цела павукоў. Вам варта было-б спісацца па гэтаму пытанню з кім-небудзь з вучоных заолагаў. Паблukaў я па Еўропе. Таксама рознымі доследамі, як і таварыш Лёйка, займаўся.—Прафесар кінуў галавой у бок да Лёйкі.—А вы, Сузон Іванавіч, на-доўга да нас?

— Надоўга.

— У такім выпадку заходзьце да мяне. Цяпер я спяшаюся, хочу зайсці да начальніка будаўніцтва. Бывайце здаровы, таварыш Лёйка.

Прафесар вышаў на гасцінец і спыніўся, мяркуючы, ці то пайсці пешшу, ці пачакаць, калі будзе ісці поезд. Хвіліну пастаяў і пайшоў пешшу. Пайшоў, каб паглядзець на месцы, якіх даўно не бачыў. Вабілі пайсці і веснавое сонца, і свежае, па-вясноваму цёплае, паветра.

— Зямля адтала і цяпер высыхае. Па абодва бакі дарогі глыбокія, метра ў паўтара шырынёй, канавы. У канавах, запоўнішы іх ледзь не да самых берагоў, стаіць вада. У вадзе адлюстроўваецца чыстае веснавое неба і малады лазняк, і алешнік, які стаў за гэнныя гады паўз канавы. Прафесар ідзе павольна. Ён свядома не спяшаецца, каб трапіць да Будніка пасля дванаццаці і каб па дарозе падумаша над некаторымі пытаннямі.

Час ад часу прафесар кідае погляд наперад і бачыць паміж хутарамі стрэхі новага пасёлка, які ўзнік каля возера «Сыты мох», і рыштаванні, над высока выведзенымі цаглянімі сценамі. Ён углядзецца ў далячынъ і чуе, прыглушаны адлегласцю, гул машын, што працуюць на будаўніцтве камбіната і размераныя звонкія ўдары жалеза аб жалеза.

З-за палявых узгоркаў усё вышэй і вышэй уздымаюцца стрэхі драўляных дамоў і рыштаванні ля сцен камяніц і разам з гэтым мацнее гул машын і званчэйшым робіцца лязгат жалеза. Хутка ў машыны гул уплятаюцца і чалавечыя

галасы. Прафесар парадаўна ўвае гэныя месцы з тым, як яны выглядалі, калі ён трапіў сюды ўпершыню. Цяпер усё інакш. Простая лінія новай, пракладзенай ад балота, дарогі. Удоўж дарогі, па правы бок яе, даўгім кварталам напалову выкладзеныя сцены заводскіх гмахаў і высокі чатырохпавярховы гмах электрастанцыі. Свежыя, абплеценыя рыштаваннямі сцены цягнуцца радамі ад дарогі і ўглы поля.

Куды ні зірні—людзі. Яны на высокім даху электрастанцыі, на рыштаваннях, няскончаных яшчэ кладкай сцен, і на зямлі, каля цэглы, каля дошак і каля даўгіх жалезных балак. Вось яны коцяць цяжкую жалезную балку на драўляных кругляках да сцяны. Балка перагарадзіла дарогу фурманкам, якія вязуць з поля да будынін пясок і гліну. Фурманкі стаяць адна за другой даўгім радам і прафесар глядзіць, як запылены, жоўты ад пяску і гліны, мужчына скручвае папяросу. Мужчына стаіць абапёршыся плячыма на біла калёс, і ў сваю чаргу пазірае на прафесара, на чала-века ў зусім чыстай вопратцы і ў капелюшы.

— Не наш?—закідае ён галаву назад, паказваючы галавой на сцены, і, лізнуўшы папяросу языком, зноў пазірае на прафесара.

— Я з балотнай станцыі,—кажа прафесар.

— Гэта відаць, у нас такім чыстым не будзеш,—расставіўшы руکі, ён паказвае на сваю вопратку, аблазаную глінай, і смеецца.—Мы во якія.

Фурманкі з глінай і пяском едуць далей, а прафесар ідзе да канторы, якая месціцца ў драўляным будынку за электрастанцыяй. На канторскім дварэ рабочы кааператыв і хлебная крама. Каля крамы натоўп жанчын. У натоўпе некалькі немаладога ўзросту мужчын. Мужчын больш у чарзе каля хлебнай крамы. На ганку канторы сядзяць рабочыя, якія толькі што прыехалі на будаўніцтва. На зямлі пад ганкам і пад сцяною іхнія сундучкі і мяшкі з речамі і тапары, абвязаныя анучамі, і пілы.

Прафесар сабраўся ісці на ганак, як яго аклікнулі. З боку поля на канторскі двор ішоў акружаны сялянамі Буднік.

Буднік здалёк яшчэ працягнуў прафесару широкую длань сваёй рукі.

— Віншую і радуюся,—кажа ён, іducы на сустрач прафесару.—Я-такі здорава засумаваў без вас, Міхаіл Палікарпавіч. Бачылі, што ў нас робіцца?—Буднік паказвае левай рукою ў прастору за канторскі двор на будынак новай электрастанцыі.—Налета з першым маєм дадзім свято і

пусцім два заводы—брыйкетны і ізалацційных пліт, а цераз поўгода і смолаперагонны, а там каксавальны і газавы. Пяць заводаў. Нядрэнна?—Буднік рагоча і ўжо з ганка, паказваючы рукой на сялян, якія прышлі разам з ім,—кажа:

— Дзеци іхныя на заводах працаваць будуць у нас і, нябось, не будуць такімі, як бацькі.

Адзін з сялян безнадзейна махнуў рукой.

— Яны і цяпер ужо не такія. Вы вось зямлю адбіраецце, а ім хоць-бы што. Па-іхнаму хоць-бы яе і зусім не было і то нічога. Толькі вось нам іх карміць трэба пакуль што.

— Яно як быццам і не зусім так. Хіба ў нас дрэнныя заработка? На мой розум вашым гаспадаркам ад камбіната ніямалы прыбытак. Яны тут у нас і з канём, і з рыдлёўкай, і з тапаром, хто як,—вытлумачыў Буднік прафесару.

— Прывытак немалы, — згадзіўся селянін, — няма чаго казаць. А толькі жывем мы ад зямлі, а не ад прывыткаў. Прывыткі яны былі і, глядзіш—іх і няма, а зямля заўжды пры мне будзе... Як-жа-ж будзе, таварыш Буднік?—Селянін раптам змяніў голас, пачаў прасіць.—Дужа-ж вы нас кірыудзіце. Колькі таго часу прашло, як людзі перанесліся, а тут зноў.

— Ну, ведаеш, Мікіта, не табе-б гаворыць. З табой мы і так лішне нянчымся. Ўсё вось няма мне часу пагутарыць з табой, адну справу высветліць варта было-б. На тваё шчасце ў нас важнейшых спраў хапае.

Мікіта адразу змоўк і палахліва застыў на месцы. Ён зразумеў Будніка, дагадаўся, аб якой справе гаворыць той і цяпер не рад быў, што трапіў яму на вочы. Ён доўга маўчаў, збіятэжана пераступаючы з нагі на нагу, баяўся падняць ад зямлі вочы. Як асмялеў, каб апраўдацца і каб не падумаў Буднік, што ён нечага бацца, сказаў:

— Я не за сябе кажу, за людзей, хоць і сам я нічым так ужо не грэшны перад совецкай уладай.

— Некалі ў цябе не было прывычкі за другіх заступацца, я бо дзіўлюся, што ты падабрэў. А грахі свае ты, напэйне, лепш за мяне ведаеш.

Мікіта змоўк і на гэны раз так, каб больш не абзывацца.

— А ты не палохайся, за каўнер цябе-ж яшчэ не бяруць.—Буднік зірнуў Мікіту ў спалоханы твар.—І давайце скончым гэную гутарку,—звярнуўся ён да ўсіх сялян, якія прышлі за ім.—Як падсохнє, зразу-ж і выязджайце араць на новае месца, а будынкі ваши мы перанясем, вам аб гэтым турбавацца не будзе патрэбы. Вось і ўсё. Крыўды

ў гэтым для вас няма ніякай. Зямлю вам далі не горшую, а лепшую. Далі ім на асушаным балоце,—вытлумачыў ён прафесару.—Якая-ж тут қрыўда? Бачылі-ж, як родзіць на балоце? А заводаў перакідаць на балота мы не станем, не дзеци-ж, разумееце-ж гэта. Так што і ўсё, давайце на гэтым і скончым, бывайце здаровы.—Ён прыўзняў шапку, кіунуў сялянам на развітанне галавой і тады запрасіў прафесара ісці ў кантору.

— Да незвычайнага кансерватыўны селянін у сваіх прывычках,—сказаў ён.—Вось-жа даём ім не горшую, а лепшую зямлю, спецыяльна для іх падрыхтаваную, і самі перавозім туды іхныя будынкі і маёмы. Здавалася-б няма чаго ўпірацца, а яны тыдні два ўжо ходзяць да мяне і ў раён і ўсё спрабуюць, а ці нельга застаща на старым месцы.

— Што-ж тут дзіўнага? Усё новае заўжды і кожнага палахае.

— Гэта няпраўда, Міхайл Палікарпавіч. А калі і будзе праўдай, то толькі ў адносінах да такіх вось сялян і..

— І да некаторых інтэлігентаў?—перабіў Будніка прафесар.

— Вы ўгадалі. Некаторыя інтэлігенты ніяк не набяруцца смеласці, каб цалкам перасяліцца ў новае, усё за свае «хутаркі» трываюцца.

— Гм. А вы, Павел Андрэевіч, хоць-бы ж дзеля першага нашага спаткання не нападалі на мяне.

— Самі напрасліся, я не вінаваты.

Яны абодва рагочуць, пакуль Буднік адмыкае дзвёры свайго габінета, а калі ён на ўсю шырыню адчыняе іх, прафесар ідзе ў пакой, запоўнены сонцам.

— А на таго селяніна вы за што напалі? Ён даўні ваш знаёмы?

— Mikita? Так, ён мой вельмі даўні знаёмы. Бачыце, ягоны швагер некалі служыў у жандармеры і я ўпэўнены, што і сам Mikita не зусім чыстым быў у тых справах. Дужа часта соваў ён не ў сваю справу нос, любіў падслушваць, дзе хто што гаворыць, паглядаў, хто куды пайшоў. Без яго не абыходзілася, калі ўраднік цягаў сялян у астрог.

— І вы збіраецца высвятляць гэнную справу?

— А мы ніколі не абязваліся не памятаць такіх спраў.

— Класавая помста?

— Нашто помста? Гэта задужа вялікі гонар для такой казаўкі. Але папярэдзіць магчымасць якой-небудзь гадасці з боку такіх вось, як ён, гэта наш абавязак.

— Абавязак даволі не ганаровы.

— Нічога не зробіш. На ганаровыя абавязкі і без нас прэтэндэнтаў хапае.

Буднік з усмешкай падсоўвае прафесару крэсла і, гаворачы, пазірае праста ў твар яму. Прафесар угадвае ягоную іронію. І яны абодва рагочуць.

— А ў нас з вамі, Міхail Палікарпавіч, без сваркі ніяк не абыйдзеца. І за гэта я вас... гм... прабачце за шчырасць, такі паважаю. А вось другога інтэлігента, які завёўся ў нас, я не паважаю.

Прафесар дагадваецца пра каго гаворыць Буднік і не ведае, ці то сказаць яму, што Ягуплу ён даўно ведае, ці то сказаць, што ён з ім пазнаёміўся тут на балоце і чакаў пытання аб ім. Пытанне засцігло яго, калі ён не вырашыў яшчэ, што скажа.

— А вы гэтага паэта ведаецце, Міхail Палікарпавіч?—запытаўшы, Буднік не чакае адказу, а гаворыць сам.—Мне ён не падабаецца і не падабаюцца ягоныя вершы. Сухія яны задужа і крыклівыя. Тарабаршчына, а не паэзія. І пасля, у ягоных вершах на першы погляд столькі рэволюцыйнасці, што яе хапіла-б на дзесятак сапраўдных паэтаў.

— Не разумею,—дзівіцца прафесар.—Вам не падабаецца, калі мала рэволюцыйнасці, і не падабаецца, як багата яе.

— Нам агулам крыклівая рэволюцыйнасць не падабаецца, не патрэбна. Раз задужа крычыць чалавек за нас, ці то трэба, ці не, значыць нешта ў ягоных справах не зусім чистае. У крыклівым голасе заўжды хрыпата будзе, ён не чисты. Сапраўдны паэт не крычыць. Гаворыць сваім голасам і ўсё. А гэны альбо крычыць, альбо ўжо як загаворыць, дык абавязкова пад тон псаломшчыку. І слова невядома адкуль павыкавае адпаведныя, саладкаватыя. Пра сваю справу, пра тое, што самі робяць, людзі так не гавораць, Не. Я яму не веру. І дрэнны паэт ён, па-праўдзе кажучы. Ягоныя вершы ці чытай, ці не чытай, нічога не атрымаеш і нічога не страціш. Паэзія не такая. У сапраўдным я свой уласны голас чую, тое, што сам думаю, а не тое, што крычыць чалавек, а ты і не разумееш чаго ён крычыць, што яго так захапіла. Ты мне не кажы, што «ўзняліся сцены фабрычна-заводскія», а пакажы, як я праз шчыліны ў дошках украдкам падглядаў, ці на багата тая сцяна ўзнялася за дзень. Пакажы так, каб у мяне тут заскрэбла.—Буднік паказаў рукой на свае грудзі.—А не так, значыць, не сваё пяеш.

— Можа таму, што свайго пець нельга?

— Нельга? Гм. Гледзячы, што гэта за сваё. Калі гэнае

сваё з таго боку прывезена, мы такога слухаць не станем. А ў агуле мы ад паэтаў іхнага і хочам, каб гаварылі пра жыщё так, як разумеюць яго. Гэта і будзе іхнае «сваё». А калі гэнае «сваё» ды будзе яшчэ і зусім нашым, тады вунь як добра. Значыць, вы яго не ведаеце?—зноў запытаў Буднік.

— Сузона Іванавіча? Ведаю, як не ведаць.

— Гэты мяне раздражняе сваімі паводзінамі. Яму варта было-б хоць крышку больш паважаць сябе. Вы яму як-небудзь пры выпадку парайце гэта.

Цераз колькі хвілін яшчэ прафесар расказваў Паўлу Андрэевічу пра сваё падарожжа, а tym часам сяляне, якія прышлі на канторскі двор з Паўлам Андрэевічам, вышлі з двара на дарогу і, парайшыся, накіраваліся дадому. Мікіта-ж пайшоў на хутар да брата. Ён не пайшоў на Тарэнтав двор, а праста ў поле, дзе Тарэнта араў. Ідуцы да Тарэнты, меркаваў, з чаго пачаць гаворку і, як наблізіўся да яго, нагнуўся над раллёй, каб узяць у руку камяк зямлі. Зямлю расцёр пальцамі на далоні.

— Высахла амаль,—кажа ён, кідаючи з далоні камячки ліпкай зямлі.—Добрая вясна ў гэтым годзе.

Тарэнта ад плуга ідзе да каня, выцягвае з-пад хамута трыву, а тады гладзіць каня па шыі і чакае, пакуль наблізіца Мікіта. Ён пазірае на мікітавы боты, якія пакідаюць на свежай раллі шырокі след. Сам Тарэнта босы: босаму зручней хадзіць за плугам. Ён пазірае на свае ногі, чорныя ад ліпкай, вільготнай зямлі, пасля на мікітавы боты і адчувае, што нагам сцюдзёна, зямля яшчэ халодная.

— Шчэ, мусіць, халодна босаму?—пытае Мікіта.—Зямля то яшчэ не ўвагрэлася як след.

— Троху халодна. А ты не браўся яшчэ за ворыва?

— Не ведаю я, за што мне і брацца ўжо, во што. Ото-ж хадзілі мы, наконт зямлі прасілі.

Тарэнта маўчыць. Ён ведае, што ад мікітавага хутара адразаюць клін дзесяціны ў чатыры і замест гэтага не даюць, як іншым, зямлі на балоце, бо ў Мікіты і так застаецца зямлі больш, як выпадае на ягоную норму па закону. Супроць таго, што бяруць зямлю пад камбінат, ён нічога не мае, але троху крыўдна робіцца за брата, што таго абdziляюць.

Маўчыць і Мікіта нейкі час, а пасля пачынае гаварыць пра іншае ўжо, не пра зямлю.

— І чорт яе бяры, тую зямлю, неяк пражыву ўжо і без яе, але ён яшчэ страшыць, упікае, што швагер у жандар-мах служыў. А хіба я вінаваты за швагра?

Тарэнта і цяпер маўчыць. Ён ведае, чаго баіцца Мікіта і ведае, што думае пра Мікіту Павел Андрэевіч. Ён прыпамінае тыя даунія часы, калі Паўла Андрэевіча арыштавалі, і пазірае ў Мікітаў твар.

— Дужа трэба было табе з імі звязвацца.

— Божа мяне ўпасі ад такога, во што...—Мікіта разумее, што думае брат і гэта яшчэ больш палохае яго.—Каб-жа я хоць чым быў вінаваты.

— А чаго-ж ты лазіў па падаконні, ды скрэзъ соваў свой нос, ці трэба было, ці не?—злосна адказвае Тарэнта.

— Не грашы хоць ты богу, я людзея не губіў, во што...—Мікіта лыпае вачыма, пазірае знізу Тарэнту ў твар.—Не пакутваць-жа мне няма-ведама за што. Я з гэтym і прышоў. Ён-жа цябе ведае, а ты-ж брата мо' ведаеш, схадзіў-бы, пагаварыў-бы з ім, во што...

Тарэнта маўчыць.

— У мяне-ж дзеци, завошта-ж ім пакутваць?

У Тарэнты пачуцці раздвойваюцца: крыўдна за брата, ён баіцца, каб і ўсур'ёз не здарылася з братам чаго нядобрага і ў той-же час задаволены, што брат баіцца, бо ведае, што сумленне братава не зусім чыстае.

— Прасіць я за цябе не пайду,—кажа ён.—Ніякі чорт цябе і так не кране, хоць і варта было-б правучыць, а то дужа ўжо дагаджаў панам ты, як сабака за імі бегаў.

— Хоць-бы ты ўжо не плявузгаў лішняга.

— Я то ведаю, што кажу.

— Ведаеш ты... Я можа некалі больш пра цябе ведаў і то не плявузгаў лішняга, не тапіў цябе, як брата шкадаваў, во што.

— Я-ж цябе не ўтапіў яшчэ, здаецца,—узлаваў Тарэнта.—Без гэтага ў мяне спраў хапае, але і прасіць ісці за цябе не збіраюся. У кожнага свая галава ёсць. Я не ведаю, ці рабіў ты там што, ці не рабіў.

— Чаму-ж гэта ты не ведаеш? Мо'-ж брату гора, а не чужому каму.

— Гора, здаецца, невялікае, яшчэ-ж не бяруць цябе.

— А ты можа і хацеў-бы, каб забралі?

— Я-ж не тваёй натуры.

Мікіта стаіць моўчкі. Каб не такая справа, каб не тарэнтава знаёмства з Паўлам Андрэевічам, ён даўно плюнуў-бы, узлаваўшы, сказаў-бы што-небудзь крыўднае Тарэнту і пайшоў-бы дадому. А так маўчыць, усё яшчэ спадзяеца, што Тарэнта дасць абяцанне схадзіць і пагаварыць за яго.

— Не грашы богу, Тарэнта, во што я табе скажу.—

У Мікіты ад злосці вочы набягаюць слязмі і ён павяртае твар у бок ад Тарэнты.—Яшчэ ніхто не ведае, што за наш век здарыцца можа. Тады не да іх кінешся, а да брата. Во што.

Сказаў гэта Мікіта і змоўк, не ведае, што яшчэ гаварыць, бо бацца раздражніць Тарэнту, не хоча сварыцца з ім. Не хоча сварыцца і Тарэнта, хоць і ёсьць у яго чым упікнуць брата. І, каб утрымацца ад сваркі, бярэцца за плуг, устрэсвае яго і, шмаргануўшы за лейцы, гоніць каня па пачатай баразне. Калі Тарэнта ад'ехаў у канец гоней і на завараце нагнуўся над плугам, счышчаючы з лемеха ліпку цвёрдую зямлю, Мікіта буркнуў нешта сам сабе і пайшоў з поля да тарэнтавай хаты. Ён ніводнага разу не спыніўся і не азірнуўся на Тарэнту, мяркуючы, што той цяпер назірае за ім. Ідзе паціху і сагнуўшыся. Ідучы, думае пра слова Паўла Андрэевіча, і не можа сабе прасці таго, што трапіў яму на вочы. Бо так пэўне Павел Андрэевіч не прыпомніў-бы яго, а з цягам часу і зусім-бы запамятаў на яго існаванне. А можа як абыйдзецца? Сустракаў-жа Павел Андрэевіч Мікіту некалькі разоў і раней, але не прыпамінаў-жа яму яго мінулага, можа і на гэты раз запамятае і тады, каб толькі ніколі больш не сустракацца з ім. І можа лепши было-б, каб Тарэнта не пайшоў да яго, бо калі пойдзе, толькі лішні раз напомніць таму пра Мікіту і тады хто яго ведае, што ён зробіць?

Спыніўшыся супроць тарэнтавага двара, Мікіта мяркуе, ці не вярнуцца яму да Тарэнты і сказаць, каб той лепши не гаварыў з Паўлам Андрэевічам. Ён бачыць здалёк, як ходзіць за плугам Тарэнта і парашае, што гаварыць з ім болей не варта. Лепш, каб і Тарэнта запамятаў пра іхную гаворку. Так думае Мікіта і ідзе ад тарэнтавай хаты на хутар да Ермалаю Трыфанаўчі.

Дадому Мікіта варочаўся надвячоркам. У палове дарогі яго нагнаў аўтамабіль. Мікіта па сігналу пазнаў аўтамабіль начальніка будаўніцтва камбіната і, каб не паказвацца таму на вочы, сышоў з дарогі да лазовых кустоў, як-бы мерыгуся выразаць дубец сабе. Калі-ж аўтамабіль абмінуў яго, Мікіта азірнуўся. У аўтамабілі ехаў начальнік будаўніцтва, якога Мікіта пазнаў адразу, і з ім мужчына ў капелюшы, якога Мікіта бачыў на канторскім дварэ. З дарогі Мікіта адразу звярнуў на поле і полем накіраваўся да свайго хутара.

Аўтамабіль-жа хутка спыніўся на балоце каля службовага пасёлка і Павел Андрэевіч, не выходзячы з аўтамабіля, развітаўся з прафесарам.

— Шчасліва аставацца і шчаслівай работы. Я ўпэўнены, Mixaіl Палікарпавіч, што ваша новая ідэя ў самы бліжэйшы час стане рэальныай справай. Тады мы да нашага камбіната яшчэ што-ні-што дададзім.

— Будзем спадзявацца. Я рад буду, калі буду мень поспех.

— Я веру ў поспех, Mixaіl Палікарпавіч. Бывайце.

— Бывайце. Дзякую, што падvezлі.

Аўтамабіль падаўся заднім ходам у глыб двара і, павярнуўшыся, выехаў на дарогу. Калі аўтамабіль крануўся з дарогі, Павел Андрэевіч прыўзняў шапку на развітанне і тое-ж зрабіў прафесар, прыўзняўшы капялюш. У гэны час за плячыма ў прафесара нехта кашлянуў. Ён надзеў капялюш і азірнуўся. На ганку стаяў Ягупла. Ён нядаўна прышоў да прафесара на кватэру і, не знайшоўши прафесара дома, быў накіраваўся ісці ў заезджы дом, як на двор прыехаў аўтамабіль. Пакуль атамабіль быў на дварэ, Ягупла прастаяў у калідоры за адчыненымі дзвярыма, яму не хацелася сустракацца з Паўлам Андрэевічам. Цяпер-жа, як аўтамабіль ад'ехаў, Ягупла вышаў на ганак і наўмысле кашлянуў, каб папярэдзіць аб сабе.

— Вы даўно чакаецце мяне?

— Я толькі што зайшоў.

— У такім разе хадземце назад.—Прафесар пратусціў наперад Ягуплу і пайшоў следам за ім у калідор. У пакой паказаў рукой на крэсла, а сам спыніўся каля кніжнай этажэркі.

— Засумаваў я-такі па гэных месцах. Цяпер я з асаблівай сілай адчуваю гэта.

— А я, прызнацца, вельмі рад быў-бы паехаць туды, адкуль вы, Mixaіl Палікарпавіч, вярнуліся.

— Такое жаданне меў некалі і я. Я спадзяваўся знайсці там нешта значна большае, чым знайшоў. А ў агуле пабыць там карысна. І асабліва вам: паэты павінны ўсё бачыць на свае ўласныя вочы.

Ягупла павярнуўся тварам да прафесара.

— А я не хацеў-бы бачыць на свае ўласныя вочы шмат чаго з таго, што робіцца цяпер у нас,—сказаў ён.—Я шмат чаго не разумею.

— Хіба што здарылася незвычайнае?—дзівіцца прафесар.

— Вы яшчэ нічога не бачылі, вы былі дужа далёка ад нашай рэчаіснасці. І пакуль вы там ездзілі, аказалася, што ў нас няма хлеба, нехапае хлеба. Разумееце? І ўсё гэта пачалося зусім нечакана, раптам. У горадзе жыццё зрабілася немагчымым.

— Гм. Цікава, хоць я і не разумею, што такое магло здарыцца. Вас гэта павінна трывожыць. Паэт павінен або прымаш, або не прымаш рэчаіснасці, інакш муза змоўкне.— Прафесар гаворыць тонам лёгкай іроніі.—А ў мяне зусім іншае.—І як-бы для таго, каб паказаш, што ён абыякава ставіцца да таго, пра што гаворыць Ягупла, прафесар падсоўвае да сябе крэсла і, сядзячы ў яго, пачынае збіраць са стала пажоўклюя, спісаныя паперкі. Ён бярэ іх падной, пераглядае, чытае напісаное і адну за другой кідае, скамячыўши, у глыбокі кошык, які стаіць у куце паміж сталом і сцяной. Робячы гэта, ён слухае ягуплаву гаворку. Ён мог-бы спрачацца з Ягуплам, але не хоча рабіць гэтага і не хоча згаджацца з гэтым і ён гаворыць аб гэтым Ягуплу.

— Ці не лепш было-б пагутарыць пра што іншае?—прапануе прафесар. Калі ў Ягуплы ёсьць жаданне слухаць, прафесар раскажа што-ні-што пра сваё падарожжа па Еўропе, дзе ён бачыў шмат цікавага.

Ягупла згодзен. Ён вельмі рад пачуць жывое слова пра Еўропу ад чалавека, які ўсё на свае вочы бачыў. Ён зараней так захоплены, так захоплены, што не ведае нават пра што і пытаць. Ён не ведае, што яго найбольыш цікавіць у дадзены момант. Берлін! Вена! Парыж! Тры вялікія Еўрапейскія сталіцы! Гэта-ж зусім іншы свет, такі цікавы, такі недасяжны! Ах, як хочацца яму пабыць там, паблukaць па старых вуліцах гэтых гарадоў! Здаецца, зусім-бы інакшым стаў. Там-же такія багацці культуры! Ягупла, вядома, зусім не думае адмаўляць велізарнага значэння і таго, што робіцца на яго радзіме, зусім не. Ён вельмі рад культурнаму ўздыму Совецкай краіны, але хіба-ж гэта тое самае? Ого! Усё, што робіцца тут, гэта, між сабой кажучы, так званая ліквідацыя непісьменнасці і толькі. А там-же сапраўдная культура з багатымі векавымі традыцыямі. Гэта не адно і тое-ж. Розніцы могуць не разумець некультурныя масы, а ён-ж паэт, ён разумее палітыку, ён ўсё разумее, будзьце спакойнымі, і ён разумее, вядома, якой беднай выглядае яго радзіма ў параўнанні з Еўропай старой, культурнай Еўропай... Багацці архітэктуры! Старыя багатыя музеі—схоўні памяці аб гістарычнай мінуўшчыне! Тэатры! Універсітэты, у сценах якіх вучыліся выдатнейшыя людзі, найвялікшыя паэты чалавечства. Смешна нават і думаць, што ўсё гэта нехта спрабуе параўноўваць, няхай сябе і з тысячамі краязнаўчых музеяў, самадзейных тэатраў і нават з дзесяткамі новых, толькі што-утвораных універсітэтаў. І няхай прафесар не дзівіцца, што Ягупла яму не верыць. Бяспрэчна-ж, прафесар прыкідваеца, калі гаворыць, што чакаў большага, чым уба-

чыў. Добра жартаваць, пажыўшы аж чатыры месяцы ў Еўропе. Ягуплу хоць-бы адной нагой ступіць на туо забаронную зямлю. Ён нават не ўяўляе, як-бы выглядаў на вуліцах Вены. Пэўне, у такім гарнітуры туды і не пусцілі-б? І Ягупла дзівіца на свой, ужо троху падношаны, гарнітур.

— Дужа мы бедныя,—кажа ён, закідваючи правую нагу на левую і загладжвае рукой на каленях складку.—Такіх гарнітураў там, напэўне, не ўбачыце?

— Чаму не ўбачыце?—Дзівіца, не разумеючи ягуплавых слоў, прафесар. Ён акурат пачаў гаварыць, як першы раз прыехаў на газавы завод Зімерынг у Вене і ягуплавых слоў пра гарнітур не зразумеў.—Чаму гарнітураў не ўбачыце?—пытае ён.—Гэтага дабра там багата.

— Вось, вось, а ў нас няма. І я, паэт, нашу гарнітур горшы, напэўне, чым там носіць рабочы.

— Ах вы пра гэта?—Прафесар падымаецца з крэсла, ідзе да століка і дастае з шуфляды жменю цукерак, якія прывёз з-за мяжы. Цукеркі ён кладзе на стале перад Ягуплам.

— Частуйцеся, замежныя,—усміхаецца і сядзе на сваё месца. Седзячы ў крэсле, павольна разгортвае цукерку і палову яе адкусвае. Тоє-ж робіць і Ягупла, толькі цукерку адкусвае маленечкім часткамі. Прафесар сочыць за рухамі ягуплавых рук. Ён прыпамінае слова Паўла Андрэевіча пра Ягуплу і зусім нечакана для Ягуплы кажа:

— Ведаю я вас, Сузон Іванавіч, даўно, а з творчасцю вашай зусім мала знаёмы. Хацелася-б, каб гэнае знаёмства было большым.

— Вельмі рад такому вашаму жаданню. Едуchy сюды, я прыгатаваў для вас апошнюю сваю кнігу вершаў, але неяк сароміўся раніцой аддаць яе вам.—Ягупла з кішэні пінжака дастаў кніжку і паклаў яе на стале перад прафесарам, разгарнуўшы так, каб прафесар змейцо зроблены на ёй надпіс. Надпісам паэт выказываў жаданне, каб прафесар Галынскі шчырым сэрцам палюбіў сваю краіну родную і каб ніколі не чураўся яе, ні пры якіх варунках. Прафесар прачытаў надпіс, усміхнуўся і падаў Ягуплу руку, каб падзяліваць за кнігу.

— А хіба вы не верыце ў маю шчырасць?—усміхаючыся, запытаў ён.

— О не, што вы, Міхаіл Палікарпавіч. Я хочу толькі, каб вы любілі Беларусь так, як любім яе мы, паэты.

Нейкі час абодва яны сядзяць моўкі а пасля, раптам чешта прыпомніўшы, Ягупла нахіляеца над столом і кажа:

— Да нас у блізкім часе прыедзе адзін замежны інжы-

нер, мой знаёмы. Я хочу папярэдзіць вас, бо вы яго так-  
сама ведаеце.—Ягупла паціху называе прозвішча інжынера  
і пасля гэтага прафесар нейкі час сядзіць моўчкі, здзіўлена  
пазіраючы Ягуплу ў твар.

— Вы не жартуеце? Ён што, свядома сюды едзе, ці  
гэта выпадкова так атрымалася?

— Гэтага я не ведаю.

— А ён ведаў, што я тут працую?

— Пэўне, не ведаў, а цяпер ведае і рад будзе спаткацца  
з вами.

— Гм...—прафесар здзіўлена паводзіць плячыма.—Зусім  
нічога не разумею. Не разумею, чаму ён надумаўся менавіта  
сюды прыехаць. Мяне спатканне з ім, вядома, не палохае,  
але мне здаецца, лепш яму было-б не прыязджакаць сюды.  
Безумоўна, так. А ў агуле няхай робіць як хоча, гэта мяне  
не тычыцца.

— Бяспрэчна, так. Але ён вельмі рад будзе бачыць вас.

— Ягоная справа,—прафесар зноў здзіўлена паводзіць  
плячыма.—Але мая думка такая.

Пазней калі Ягупла пайшоў, прафесар доўгі час не мог  
супакоіцца, думаючы пра навіну, аб якой сказаў Ягупла,  
і, ходзячы па пакой, абмяркоўваў, як складуцца ягоныя  
адносіны з чалавекам, які павінен у блізкім часе, калі ве-  
рыць Ягуплу, прыехаць на будаўніцтва камбіната. Прафесар  
прыпамінаў усё, што ён ведаў пра гэтага чалавека, прыпа-  
минаў свае даўнія спатканні з ім. Прафесар адчуваў сябе ця-  
пер гэтак-жа, як некалі, калі на балоце ўпершыню напат-  
каў Ягуплу.

# П А Д З Е Я     Ш О С Т А Я

**С**варка з Давыдзюком, пасля якой Сузон Каляда пайшоў да Паўла Андрэвіча, адбылася самым ранкам за тыдзень да вялікадня.

Сузон нерухома стаяў перад адчыненымі варотамі хлева і, як заварожаны, пазіраў у ягоную цёмную пустэчу. Карава, адзіная жывёліна, якую меў Сузон, стаяла на дварэ і церлася бокам аб вугал хлева. Хлеў ніzkі, стары, сцены яго даўно спарахнелі і Сузон сам дзівіўся, як яшчэ тримаюцца вуглы. Паміж бярвён вялікія шчыліны, праз якія свеціцца гарод. Шулы ў варотах абселі і нахіліліся ў бакі адна ад другой так, што калі хочаш зачыніць вароты, яны толькі нізам упіраюцца ў шулу, а верхам правальваюцца ў сярэдзіну хлева. І паправіць гэтага ніяк нельга, бо калі станеш папраўляць, трэба кранаць сцяну, а тая і так ледзь трymаеца. Згніла, спарахнела і салома на страсе і на страху ажна ў некалькіх месцах ён насыпаў каstryцы, з-пад якой відаць яловae галлё. Не ў лепшым стане і гумно. І Сузон думае, што рабіць.

Новая вясна. Варта было-б даўно сядзець на сваім хутары. У яго дачка інжынер, якая дапамагае яму час ад часу грашыма. Яе грашыма ён расплаціўся з крэдытным таварыствам, у якім браў гроши на каня. Яна можа пасабіць яшчэ, але што-ж з таго? Хіба зможа ён і хату новую паставіць, і хлявы? Сам ён гэтага не зробіць з адной рукой. Нават лес вазіць трэба наніць чалавека. А ставіць хату адным чалавекам не абыйдзешся. І Сузон разумее сваю бездапаможнасць. І зусім не разумее, што яму рабіць і зчаго пачынаць гэты новы свой год. Бяссілле авалодвае це-

лам, ташнатой падгортваецца пад грудзі, сціскае горла і прыкоўвае да месца і Сузон доўга не чуе, калі яго кліча да сябе Давыдзюк.

— Ты што-ж гэта аглух, ці зафанабэрыйся так ужо, што і не чуеш,—іранічна пытае Давыдзюк, узыходзячы на сярэдзіну сузонавага двара. Давыдзюк збіраецца ісці ў царкву і таму з самага ранку ў святочнай вopратцы, у сваім чорным, у белую паску, гарнітуры. З вуліцы заходзіць на сузонаў двор і Мікіта. Ён вітаецца з Давыдзюком за руку, а потым кryчыць да Сузона: дзень добры, камбед!

Сузон на прывітанне не адказвае. Нейкі час ён стаіць на месцы, пазіраючы на Давыдзюка, пасля сходзіць з месца і ідзе да сярэдзіны двара, дзе Давыдзюк з Мікітам.

— Камбед, кажаш?—пытае Сузон, спрабуючы ўсміхнуцца.—Не ўсім-жа мець твае руکі заграбушчыя, некаму-ж трэба жыць і так, як даводзіцца.

— Бач!—Мікіта паказвае рукой на Сузона.—Ён яшчэ агрызаецца. Чалавеча! Ты пра мае, руکі лепш памаўчы. Агрызанца табе няма чаго, во што. На чужым сядзіш і з чужога жывеш, а я, слава богу, на сваім...

— Толькі сваркі не ўшчыняйце,—перапыняе Мікіту Давыдзюк.—Я ото хочу запытаць цябе, Сузон, як-же яно будзе? Няўжо-ж ты і гэнае лета думаеш сядзець тут во?

— А што-ж я, пералячу куды, ці што?—з адценнем злосці пытае ў сваю чаргу Сузон. Ён пакуль што стрымлівае злосць, якая камяком падгортваецца да горла. Злосць і ад того, што ён увесь у пачосным, а Давыдзюк і Мікіта ў святочнай крамнай вopратцы, і ад того, што яны, напэўне, сыта паснедалі па-святочнаму, а яму давядзенца з'есці бульбы з агурковым расолам і, урэшце, ад крыўды, што не Давыдзюку, у каго і будынкі моцныя, і сілы багата, даводзіцца зрушаць гаспадарку з месца, а яму.—Бачыш-жа, што няма мне чаго перавозіць, чаго-ж яшчэ пытаеш?

— А мая-ж каторая справа? Ці ты чуё, чалавеча?—Давыдзюк павяртае твар да Мікіты.— Я з ім па-доброму абыходзіўся, дык ён вунь што!

— Абыходзіся з ім добра, то ён яшчэ гадоў дзесяць з свайго двара не сыйдзе, во што я табе скажу.

— І я ўжо гэта думаў. Неяк, Сузон, трэба нам з табой разабрацца, каб або тое, або другое. Ато сядзіш ты на маім, добрыя гоні такой зямлі займаеш і хоць-бы што.

— А ты ці не збяднеў цераз гэта? Ці, можа, хочаш, каб я табе плаціў за двор?

— А як-же, чакай, ён табе заплоціць,—іранізуе Мікіта.

Сузон момант моўчкі пазірае на Мікіту, пасля ідзе да яго бліжэй. Ён не можа больш стрымліваць злосці.

— А ты не лезь не ў сваю справу, цяпер табе не тыя парадкі...

— Гм, гм, бач!—Мікіта развінуў рукі!—бач, звар'яцеў ужо, нібы я яго чапаю. Па мне ты хоць сотню гадоў тут сядзі, во што, то мне ўсёроўна! Хоць-бы пасароміўся дзеля свята.

— Мне сароміща? Іч які!

Давыдзюк не хоча, каб распачалася сварка і павяртае гутарку на старое.

— Сварыцца няма чаго, хлопцы. І табе, Сузон, няма чаго злаваць. Сядзіш то ты на чужым і мог-бы змаўчаць. Лепш от скажы, як рабіць будзеш?

— Нічога я рабіць не буду.

— Як гэта нічога?

— А так і нічога. Нікуды я перабіраца не буду. Ни адным вам жыць, ды раяваць, некалі трэба пажыць і нам. Яшчэ паглядзім, каму гэны двор нарэжуць. Вось, як зробім арцель, то, можа, акурат табе адсюль выбіраца давя-дзеца, а не мне.

— Ты гэтак?—То вось-же табе паперка ад самога сакра-тара ячэйкі Лёйкі, і ад сельсовета. Ён мяне, бач, выганяць збіраеца. А не дажджэш ты?—Давыдзюк пачаў корпаца дрыглівай рукой па кішэнях пінжака.—Бач, разышоўся! арцель ён арганізуе! Ён мяне адсюль прагоне! Ды калі ты не пачнеш перабіраца заўтра, то я табе да святой нядзелі і хлеў, і хату тваю раскідаю, вуглоў не збярэш.—Давыдзюк урэшце знайшоў патрэбную паперку, выняў яе з кішэні і патрос ёю ў Сузона перад вачыма.—Тады ты ў мяне па-рызыкуеш. А цяпер я з табою і гаварыць не хочу. Граха на душу прыматаць цераз цябе не хочу.

— І я-ж так.—Сузон павярнуўся і пайшоў у хату. А калі Мікіта з Давыдзюком пайшлі з двара, вышаў з хаты і адразу накіраваўся да Мікоды Жука.

А яшчэ цераз нейкі час Сузон крочыў побач з Мікодам. Яны зайшлі да Міхалкі Хвойчыка, а ад яго пайшлі на будаўніцтва камбінату. Але Паўла Андрэевіча на камбінаце яны не знайшлі. Ён самым ранкам яшчэ выехаў у раён і абяцаў вярнуцца толькі ўвечары.

Раніцой на другі дзень Сузон адзін прышоў на камбінат. Буднік быў ужо ў канторы, але быў заняты з інжынерам, і Сузон, седзячы на ганку, чакаў, калі выйдзе інжынер. Чакаць давялося доўга, але Сузон не крыўдаваў, гэта было як-бы адпачынкам для яго. Ён бачыў перад сабой незнё-

мых людзей. Людзі стаялі каля крамы і то прыходзілі ў кантору, то выходзілі з яе, людзі, якія неслі за сабою пах цэглы і смалы. Аднекуль даходзілі на канторскі двор чалавечыя галасы, гул машын і лязгат жалеза. І гул машын, і чалавечыя галасы не змаўкалі. Услухоўваючыся ў іх, Сузон думаў, што жыццё ў арцелі ў нечым будзе абавязкова падобным на тое, што робіцца на камбінаце. У чым будзе падабенства, ён не ўяўляе, але мысліць, што яно абавязкова будзе.

Інжынер, які быў у Будніка, вышаў з канторы, і Сузон змеціў яго толькі тады, калі ён збег з ганка. Сузон падхапіўся, строс з сябе пыл і нерашуча падаўся ў калідор канторы. Яшчэ больш разгубіўся, як падышоў да дзвярэй буднікавага габінета. Але, калі адчыніў дзвёры, асмялеў. Буднік падняўся з-за стала і падышоў яму насустрach.

— Дзядзька Сузон! Як-жя здароўе? Як жывеце? Збираюся я ўвесь час складаць да вас, пагасціваць у сваіх старых знаёмых, ды ўсё неяк не выпадае. Бачыў, што робіцца,—пытае ён у Сузона, падводзячы яго да акна, за якім непадалёк будынак новай электрастанцыі. Сузон бачыць высокія сцены будынку і не скончаныя яшчэ, у рыштаваннях, сцены заводскіх будынкаў і маўчыць.

— Хутка, дзядзька Сузон, зусім па-іншаму жыць будзем,—гаворыць Буднік.—Па-чалавечаму жыць будзем.

— Хто яго ведае, калі тое чалавечча жыццё пачнеца.—Сузон уздыхае і ідзе ад акна ў глыб габінета.—А пакуль яно пачнеца, з мяне і дух вон.

— Ужо і так? Чаму дух вон? Яшчэ дажывеш і ты.

— Мо' і дажыў-бы, але не дадуць-жа дажыць.—І Сузон падрабязна апавядзе пра свою справу і пра апошнюю сварку з Давыдзюком.—Вось прыдзе і разбурыць, што-ж я з ім зраблю, калі закон на ягоным баку.

— Хто табе сказаў, што закон за яго?

— У яго паперка, за яго і сакратар ячэйкі...

— Сакратар ячэйкі?—здріўлена перапытвае Буднік.—Ну, гэта, ведаеш, несакратарская справа, зусім не сакратарская. З сакратаром я пагавару аб гэтым, а разбураць тваіх будынкаў мы яму па закону не дазволім. Ты што-ж гэта, дзядзька Сузон, думаеш, што совецкія законы не цябе бароніць, а багатыра, кулака?

— Неяк-жя так яно выходзіць,—смялее Сузон.

— Так не выйдзе. А потым наогул хопіць ужо вам важдацца з гэтымі хутарамі. Не было нам часу, каб дужа глядзець за гэтым, вось нехта і напладзіў іх. Не ваша гэта справа чапляцца за хутар: і не твая, і не Мікодава, і не Та-

рэнтава. Такія хлопцы былі! Ці-ж мы на тое ў паноў зямлю адабралі, каб новых панкоў гадаваць? Ці каб ты вот гэтак жыў? Жартуе Давыдзюк, калі думае, што яму можна ездзіць на табе і цяпер. Мы ні на ком ездзіць не хочам, і на сабе ездзіць не дадзім. Часы тыя скончыліся. Памятаеш, як мы на тваім дварэ збіраліся?—Шырокаплечы Буднік, усміхаючыся, стаіць перад Сузонам на моцных, шырока расстаўленых ногах.—А ты ўсё на tym-жа месцы жывеш?

— На tym,—Сузон махнуў рукой.—Хутар на панскім, а хата на tym самым дварэ.

— Хата твая мусіць ужо саўсім спаражнела. Гэта-ж столькі часу,—дзвіцца Буднік.—Трэба нам сабрацца. Такія людзі! Прападаць такім людзям няма чаго, трэба, каб і цяпер жыщё так варочалі, як тады, а то паселі на хутарах за плотам і маўчаць, як-бы іх не было зусім. Гэта я вінабыты, што дагэтуль не сабраў вас. Мікова, Міхалка, Тарэнта, ты ды і яшчэ колькі чалавек і мы такое жыщё ў арцелі наладзім, што другім павучыцца не будзе сорамна.

— Тарэнту ад хутара не адарвеш, ён як п'яўка прымактаўся да свайго хутара, а другія хлопцы, як і былі.

— Адарвем і Тарэнту. Такога чалавека аддаваць Давыдзюкам нельга.

— Ён і так ужо больш іхны, чым наш.

— Будзе нашым. Я схаджу да яго, пагавару з ім.

— Нічога не будзе!

— Тады тое скажаш, а цяпер давай-такі ўсур'ёз парамсія, як арцель стварыць. Хто ў вас там яшчэ з лепшых, з кім можна пачынаць справу?

Сузон памаўчаў, мяркуючы, потым падсунуўся з крэслам бліжэй да стала і пачаў, загінаочы пальцы, прыпамінаць шапятоўскіх мужчын. Тады сеў побач з ім Буднік і пачаў прозвішчы мужчын запісваць сабе ў блак-нот. Гэтак прасядзелі яны каля гадзіны, а калі Сузон сабраўся ісці дадому, Буднік вышаў з ім аж на дарогу за канторскі двор. На дарозе яны на хвіліну прыпыніліся, пазіраючы на будынкі электрастанцыі і заводаў, што сталі ўдоўж дарогі.

— Зусім як у горадзе у нас будзе,—кажа Сузон.

— Там горад,—Буднік паказаў за раку, дзе будаваліся першыя два дамы для рабочых электрастанцыі.—Тут камбінат, а там,—паказаў у супроцьлеглы бок, на Шапятоўку,—новая калектыўная вёска, у якой не будзе такіх хат, як твоя. А тваю хату мы, як музей, захаваем для памяці, каб людзі потым ведалі, як мы жылі.

Нейкі час яны абодва моўчкі пазіраюць у прасцяг дарогі, па якой вецер кружыць узніяты пыл. Пыл цэлай сцяной

стаіць над дарогай і над прыдарожным полем. Вецер дуе у твар і, прыжмурваючы вочы, яны абодва бачаць за шэрай, мутнай заслонай пылу, новую Шапятоўку.

— Можа калі і будзе людзям жыццё,—кажа Сузон.

— Будзе,—кажа і Буднік.—Хутка будзе.—Ён паціскае на развітанне Сузонаву руку і ідзе да сябе ў кантору, а Сузон папраўляе на галаве шапку, нашчупваючы пальцамі сышты ніткамі казырок і, насунуўшы казырок на лоб, каб затуліць вочы ад ветру, ідзе па дарозе да шэрай за- слоны з пылу.

Вярнуўшыся ў габінет, Буднік адразу ж парашыў пазва- ниць на тарфянную станцыю да Мілоўскага. У працягу амаль усіх год, пачынаючы з Пецербурга, гэны высокі юнак, які заўжды некалькі здзіўлена пазірае на жыццё шырока рас-крытымі вачымі, як здань новага, ад наступных гадоў, пакалення ішоў поруч з Буднікам. Буднік ведаў яго і хла-пчуком-газетчыкам і зусім спелым ужо комуністам. Буднік любіў Мілоўскага. Больш, як каму іншаму, ён верыў Мілоўскому і пакладаўся на яго ў любой справе і таму па справе стварэння ў Шапятоўцы арцелі перш за ўсё пазва-ніў яму. Мілоўскага тэлефонны званок на станцыі не засціг. І тое, што Буднік збіраўся сказаць яму ў гэны дзень, ён змог яму толькі сказаць цераз два месяцы.

Па даручэнню Цэнтральнага камітэта партыі Мілоўскі аж два месяцы прабыў на торфзаводах. Выкарystоўваючы практику станцыі, ён кіраваў на заводах арганізацый ме-ханізаванай здабычи торфу і вярнуўся на станцыю толькі ў чэрвені. Дома ён і знайшоў на сваім стале запіску, у якой Буднік выказваў жаданне спаткаца з ім, каб пагаварыць па вельмі важнай справе. І хоць запіска была вельмі даў-ніяй, Мілоўскі назаўтра-ж, самым ранкам, накіраваўся на камбінат да Будніка. Тады і адбылася іхная гутарка, свед-кай якой быў і Хвойчык Міхалка, і вынікам якой сталася тое, што пачалося ў Шапятоўцы пазней, ужо зімою.

# П А Д З Е Я С Ё М А Я

Ужо ў каторы раз варочаецца Тарэнта Шкробат дадому такой позняй парой. Сёння ён не чакаў, пакуль скончышча сход. Яшчэ неяк з восені да яго надвячоркам зайшоў Буднік з Мікодам Жукам. Тарэнта з радасцю прыняў яго як госця і частаваў яго і Мікоду самым лепшим, што мелася ў хаце. Яны прасядзелі ледзь не да паловы ночы, заняўшыся ўспамінамі. У той вечар быў дома і Тарэнтаў сын—інжынер. Падбадзёраны некалькімі чаркамі віна і абрадаваны тым, што да яго па-прастому, як да роўнага, зайшоў начальнік будаўніцтва камбіната, і тым, што ягоны сын інжынер, якім можна пахваліцца, Тарэнта амаль ніводнай хвіліны не праседзеў на месцы. Госці сядзелі на лаўках, а сам ён то тулаў каля стала, частуючи іх, то прыпамінаў што-небудзь з мінулага і тады падсоўваў да стала зэдлік, садзіўся каб бачыць усіх, і пачынаў гаварыць.

— А памятаеш,—пытаў ён у Мікоды,—як мы ў Сібір збраўліся? Зямля пад бокам ляжала, а мы ажно ў Енісейскую губерню ехалі шукаць яе.

— Таа-к,—уздыхаў Мікода,—ездзілі і нічога не выездзілі.

— Каб-жа на той час ды цяперашні розум, хіба-ж-бы папёрся чалавек у такую далеч!—і Тарэнта павяртаўся тварам да Будніка, кладучы перад ім на стале вялікія, агрубелыя ад працы свае руки.—Не было ў нас тады яшчэ такога чалавека, як таварыш Буднік. Ты, таварыш Буднік, людзьмі нас зрабіў, дарогу нам паказаў. Хіба-ж бы меў я за старым часам такога сына?—Тарэнта паказваў на Кастуся, які сядзеў побач з Мікодам, і хаваў хітратаватую ўхмылку ў кутку

паміж вусамі і барадою.—І я не шкадую, што вось так мяне зрашэцелі,—вёў рукой па свайму твару, паказваючы сляды даўніх ран. Пасля ўставаў, ішоў да ложка, выцягваў з-пад яго нізкі чорны сундучок, даставаў асцярожна складзеныя паперкі, дакументы з часоў грамадзянскай вайны і, нізка схіліўшыся над столом, раскладваў іх перад Буднікам.—Гэта ўсёроўна, як сляды мае, па іх кожны можа даведацца, дзе я быў.—Стаяў, схіліўшыся над столом, упёршыся ў яго далонямі рук.—Сузон вось упякае мяне часам майм багаццем, што я сыта жыву. А хіба я не маю права так жыць? Я за такое жыццё біўся, каб чалавекам стаць, галаву пад кулі падстаўляў. Не ў тым справа, як я жыву, а які я? Няхай пачнецца заўтра што і я зноў пайду ў чырвонагвардзейцы. Хутар кіну, усяго ачураюся, а пайду, як і ў восемнаццатым годзе.—Дрыглівымі рукамі разгортваў старое выцвіўшае пасведчанне чырвонагвардзейца, падаючы яго Будніку.—Цябе, таварыш Буднік, я тады не пазнаў, як запісваўся, бачыў, а не пазнаў. А гэта дэкрэт аб зямлі.—Тарэнта разаслаў на стале ля пасуды шырокі аркуш пажоўклай паперы, на якой быў надрукованы дэкрэт.—Гэта, як запаведзі для мяне. За такі дэкрэт я куды хочаш пайду, на які хочаш фронт пайду, бо гэтым наша дарога ў жыццё назначана.—І клаў за гэтымі словамі на дэкрэт усёю далонню сваю руку.

Буднік слухаў, што гаварыў Тарэнта, і гаварыў сам. Тарэнта тады садзіўся на зэлліку і, абапёршыся на стол локцямі, моўчкі пазіраў на Будніка, сачыў за ягоным тварам, прыпамінаючы час, калі Буднік быў настаўнікам.

У той вечар гаварыў Буднік і пра арганізацыю калгаса. Тарэнта не сказаў Будніку, што ён першым запішацца ў калгас, ды Буднік і не патрабаваў ад яго такога слова, але ён не сказаў і таго, што не хоча ісці ў калгас. Нічога не сказаў ён і на першым сходзе шапятоўцаў, на якім Буднік зрабіў даклад і на якім сам Тарэнта быў за старшыню. На сходзе ад яго таксама ніхто нічога не патрабаваў.

Хто што думаў пра буднікавы слова пасля таго сходу, Тарэнта не ведае, але сам ён цэлую ноч праварочаўся на ложку без сну і досвіщцем, ні да чаго не дайшоўшы думкамі, падняўся з хворай галавой.

Да самага поўдня Тарэнта прыйшоў у гумне. Дамалочваў акалот. Хацелася быць толькі з самім сабою, каб ні з кім не раіцца, каб да нейкага канца дайсці самому. У таку было ўпала, і Тарэнта пры малацьбе скінуў і верхнюю капшулю. Рукі іграў цэпам, кружылі яго ў паветры і цяжка

жлалі гладкі дубовы біч на поўпустыя снапы акалоту. Снапы ўздымаліся за цэпам пасля ўдараў, пырскалі рэдкім зернем, і Тарэнта біў яшчэ мацней, мецячыся ўдарамі ў лёгкія, абабітыйя некалі аб жлукта, каласы. Час ад часу ён спыняўся. Абапёршыся на цэп рукамі, на якія клаў падбародак схіленай галавы, Тарэнта падоўгу стаяў нерухома, пазіраючы то на тарпу тоўстых, адабраных з лепшай саломы, кулёў, то ў чорную пляму дзверак ёуні, дзе сохлі снапы. Стаяў, аж пакуль настывала цела, а тады зноў біў цэпам па снапах, біў са злосцю, з усёй сілы, каб разгубіць думы, якія не давалі спакою.

Пасля поўдня, хоць пасад і не быў дамалочаным, у ток не пайшоў, а выбраўся на тарфянную станцыю да сына. Сын толькі што прышоў з работы. Ён умываўся, потым змяняў вонратку, а бацька моўкі сядзеў на зэдліку і чакаў, пакуль ён будзе зусім гатовы.

Сыну цяпер дваццаць сем год. Ён інжынер і комуніст, з ім можна гаварыць пра сур'ёзнае і бацька чакаў. Кастусь ускінуў на плечы пінжал, не надзяючы яго ў рукавы, сеў супроць бацькі.

— Надзень у рукавы пінжал, так прастынеш, прастудзішся. Гэта-ж такая халадэча. Вось цяпер, пэўне, і нам давядзенца так жыць у каморках, ды ў халадэчы такой, як возьмеце нас у свае рукі.—Тарэнта закінуў полы кажуха і стаіў хітраватую ўсмешку ў кутку пад вусам.—Я думаў, што жартую, так сабе гэта гаворыць, аж аказваецца ён і ўсур'ёз надумаўся зганяць нас у кучу.

— Каго зганяць, а цябе-ж, па-моіму, заганяць у калгас не трэба, сам зойдзеш.

— Сам? А ці пайду-ж я яшчэ туды?

— Чаму не пойдзеш?—здзівіўся сын.

— А чаму-ж мне абавязкова ісці туды? Што мне свой двор не ў ласку, ці што?

— Ты, бацька, нешта, як падменены сёняня. Дома-ж ты, здаецца, трохі па-інакшаму гаварыў. Але гэта не важна, калі ўсур'ёз хочаш аб гэтым гаворыць, давай паговорым.

— А што-ж я да цябе жартаваць прышоў, ці што? Сын жа ты мне, мо'ж і на цябе рабіў некалі, а цяпер што-ж, разыцца ўсяго і ў табун ісці? Добра—на сваіх дзяцей рабіў, а цяпер на чужых рабіць?

— Нешта ты, бацька, не тое гаворыш.

— А ты тое? Ты мне не як комуніст, ваша партыйнае я ведаю, а ты мне, як сын бацьку скажы, ад сэрца скажы, як рабіць. Табе хіба не шкада добра бацькавага? Столікі сіл я на яго паклаў: на хату тую, на гумно... І ўсё-ж з свайго

мазала, не чужымі рукамі. Каб яшчэ троху, на каня добрага ўзбіўся-б, на маладзейшага, кароў лепшых завёў-бы... А цяпер як-жа, як-жа, а? Ці ў цябе сэрца няма, што ты так гаворыш?..

Кастусь разумеў бацьку. Ён надзеў пінжак у рукавы, нібы гэтак лягчэй было гаварыць з бацькам, і падняўся з крэсла.

— А ты чаго-ж у Чырвоную гвардью ішоў, калі думаў увесе век душыцца на сваім кавалку?

— Я жыву на сваім кавалку, а душыцца там будзем.

— Дэкрэт на стале раскладваў, гаварыў, што як запаведзі ён табе, а цяпер запамятаў, што ў ім напісана?

— Там не напісана, каб мяне сілай у комуну заганялі.

— Хто-ж цябе заганяе? На фронт цябе ў восемнаццатым годзе хіба сілай гналі? Сам пайшоў. Ведаў-жа, за што ідзеш. І, нябось, не каяўся пасля, не абманілі цябе, а цяпер чаго-ж байшся? Перадавік! Рэвалюцыянер! Ці ўжо запамятаў, як некалі ў стопцы жылі?

— Гэта ты, мусіць, запамятаў і мяне туды загнаць хочаш. А я не запамятаў, я рад, што як чалавек хату маю. Я па-людскаму жыць хочу...

— Такім хочаш стаць, як дзядзька? Можа парабкаў хутка наймаць станеш? Рэвалюцыянер! А я думаў, слухаючы цябе тады, што мой бацька першым пойдзе, прыклад пакажа.

— Ты мяне не ўпікай!—Тарэнта крутнуўся з крэсла, ухапіўся рукамі за полы кажуха, расхінуў іх.—У цябе малако на губах не ўсохла, каб вучыць мяне. Сам вучаны!..

— Я цябе вучыць не збираюся, хоць можа і варта было-б. Ці ты думаеш, што Буднік на катаргу ішоў, каб цябе назад у стопку пасадзіць. Ты чаго шкадуеш? Што конь будзе не ў тваім хлеве? Што ток твой могуць узяць? Пра жыщё думаць трэба, а не пра гэта. Жыць табе-ж лепш будзе, прастарней. І табе, і Сузону, і ўсім. Ці мо' хочаш, каб толькі табе жыць, а другі каб з голаду пух?.. Я-ж не думаю гэтага...

Тарэнта пры гэтых сынавых словах падняўся з крэсла, паклаў на галаву шырокую, з маладой аўчыны, шапку і, не гаворачы ні слова, пайшоў да дзвярэй. Кастусь не спыніў яго і нічога не сказаў яму на развітанне.

Пасля гутаркі з сынам Тарэнта на другі сход зусім не пайшоў, баяўся напаткаць на сходзе Будніка. А на другі дзень даведаўся, што далі сваю згоду на калгас сямёра гаспадароў, у ліку якіх былі і Мікода, і Ганорык Сымон, і Сузон, і Міхалка Хвойчык. І гэта зрабіла яго як-бы

хворым. Была крыўда і злосць на ўсіх і ні на кога. Не хацелася сустракацца і з тымі, хто пайшоў у калгас, і з тымі, хто не хацеў ісці, і ён аднолькава злаваў і тады, калі ямурайлі ісці ў калгас і калі хвалілі за тое, што ён не хоча ісці туды. З гэтай прычыны не хацелася быць на людзях, але яшчэ цяжэ было аставацца дома.

На трэцім сходзе Тарэнта прысутнічаў, але да самага канца непрыкметна прастаяў ззаду каля дзвярэй і ніводным словам не абазваўся за ўесь вечар, каб не выказаць сваёй прысутнасці і не трапіць на вочы Будніку.

Хацеў Тарэнта, каб і на сёнешнім сходзе так абышлося. Прышоў ён на сход па сваіх разліках нерана, але, сход яшчэ не пачаўся і ён наўмысля доўга стаяў на школьнім дварэ, каб у сярэдзіну зайсці тады, як сход пачнеца. Ён думаў, што Буднік ужо ў школе і спакойна стаяў сярод мужчын, услухоўваючыся ў іхню гаворку. Там да яго і падышла Вера.

— Нешта не відаць цябе, дзядзька Тарэнта, на сходах,—сказала яна.—Ці мо' хварэў?—і ўсміхнулася.

Тарэнта хацеў змаўчаць, але Вера пачакала, што адкажа ён і зноў загаварыла.

— Гэта-ж мужчыны ўсё чакаюць, як ты, ці запішашся. І мяне ўжо шмат хто пытаў, ці не ведаю я па-суседску, што ты думаеш, а я хоць і не ведала, а за щябе сказала, як за калгасніка.

— Ці не калгасніца ўжо сама ты?—яшчэ стрымліваючы раздражнёнасць, абазваўся Тарэнта.

— А так што і ўжо. Хопіць з мяне распраклятага таго жыцця. Хоць, можа, яшчэ троху да старасці па-людскому пажывем. А цябе, дзядзька Тарэнта, старшыней калгаса зробім. Цябе паважаюць, за табой нашы ўсе пойдуць.

— А калі я сам не пайду?—не стрымліваўся Тарэнта.

Вера збянтэжана змоўкla. У гэты час з вуліцы ўвайшлі на школьні двор Буднік і Мілоўскі. Тарэнта, як пачуў буднікаў голас, мятнгүціся ў школьнія сенцы. Хацеў зайсці ў сярэдзіну, але каля дзвярэй было цесна і ён падаўся назад у сенцы, у цёмны кут і там стаў, увагнгушы ў плечы галаву, як-бы піў ваду, і слухаў, калі зойдзе Буднік у сярэдзіну школы. Толькі тады павярнуўся і пайшоў да дзвярэй і ў дзвярах ужо сутыкнуўся з сынам. Кастусь падаў бацьку руку, запытаў пра здароўе маці і ў школу зайшоў разам з ім. Пра былую гаворку і не ўспомніў. Але калі пачаўся сход і Буднік павёў сваю гутарку пра калгас, Кастусь непрыкметна падышоў да бацькі.

— Сёння пара ўжо табе сваё слова сказаць,—параіў

ён.—Іншыя на тое спадзяючыся чакаюць. Упірацца без дай прычыны ніяма чаго.

Тарэнта прыўзняў вочы, зірнуў на сына. Захацелася, як некалі, камі Кастусь быў зусім малым, тупицу нагой і сыкнущы на яго, каб не лез са сваімі парадамі. Але не скажаў нічога. Сын падумаў, што бацька згодзен з ягонымі словамі, і пайшоў на сваё месца. А Тарэнта доўга яшчэ стаяў узрушаны і разгневаны словамі сына і бязмэтна блукаў рукамі па кожуху. Ён то расшпільваў кожух і, раскінуўшы полы, папраўляў на сабе кашулю, спрабуючы расцягнуць цесны каўнер, то зноў зашпільваў кожух і абцягваў яго на сабе, а то скуб пальцамі бараду і бязмэтна круціў прыўзняты ўгору правы свой вус.

Нервавалі і буднікавы слова. Буднік гаварыў пра колішніе. Ён прыпамінаў сходкі на сузонавым дварэ, справу з панская адменай зямлі і апавяддаў пра павятовы з'езд сялянскіх дэпутатаў, з якога Шкробат Тарэнта пайшоў у Чырвоную гвардью. Тое, што гаварыў Буднік, ільсціла Тарэнту, але чаму ён гаворыць менавіта цяпер, калі справа ідзе аб калгасе? Значыць, ён нават і не думае, што Тарэнта можа не пайсці ў калгас? Ён упэўнены, што Тарэнта і ў гэтай справе будзе першым? Чаму-ж гэта так выходзіць, што ўсе яны: і свой сын, і Мілоўскі, і Буднік, і нават Вера, не пытаючы ў яго, зараней парашылі, што будзе так, а не інакш? Ім хочацца, каб было так? А калі гэтага не хочацца самому Тарэнту? Гра што іншае, а пра тое, як жыць, ён ні ў каго пытаць не збіраецца. На гэта ён сваю галаву мае. Захоча—без іхных парад у калгас пойдзе, усяго ачураеца, а пойдзе, а не захоча—так жыць будзе, як і да гэтага жыць будзе, без указчыкаў.

Буднік гаварыў, дапытліва аглядаючы сход, як-бы шукаў каго патрэбнага, а Тарэнта дагадваўся, што выглядзе Буднік яго. Потым Буднік нахіліўся да Кастуся, нешта паціху запытаў у яго і гаварыў ужо, угляджаючыся ў пярэднія рады. і ўжо Тарэнта пачаў супакойвацца, думаючы, што Буднік не ім цікавіцца, як той нечакана запрапанаваў яму гаварыць.

— Дзе там Тарэнта Шкробат?—пытаў ён, аглядаючы сход.—Ён на сходзе ці не?

— Ёсць, ёсць,—азвалася некалькі галасоў і за імі сам Тарэнта прыглушана адгукнуўся, але з месца не сышоў, толькі шапку зняў з галавы.

— Ёсць? Тады давай, таварыш Шкробат, расскажы і ты ім хоць што. Як ты думаеш па-новаму жыць пачынаць, ці так на хутары і будзеш сядзець да старасці? Давай-ка разам

шапятоўцаў на новую дарогу выцягваць, як і некалі. Ну, выходзь, таварыш Шкробат, гавары.

Буднік сеў за столом і чакаў. З лаўкі пазіралі на Тарэнту, чакаючы, што ён скажа: Мікода Жук, Сузон Каляда і Міхалка Хвойчык. А за імі павярталі галовы ўсе, хто сядзеў і стаяў наперадзе і нават тыя, што стаялі побач. Тарэнту зрабілася раптам горача і густа выступіў на твары пот. Ён расшпіліў кожух, азірнуўся разгублены на знаёмыя твары аднавяскоўцаў, зірнуў на Будніка, які чакаў ягонаага адказу, і прыглушаным хрыплым голасам сказаў:

— Я пра новае жыццё нічога сёння сказаць не могу.

— Гэта чаму-ж? — запытала Буднік.

— Я пакуль што яшчэ нідзе не бачыў яго.

Сход, здавалася, толькі і чакаў гэтых тарэнтавых слоў. Мужчыны заварушыліся, замахалі рукамі і разам, перабівачы адзін аднаго, загаварылі:

— Праўду кажа! не бачыл мы яшчэ таго новага, не ведаем якое яно.

— Які смак у ім...

— Каб тое новае не было горш старога.

— А ўжо-ж.

— Жыццё змяніць — гэта табе не каня на рынку памяняць.

— І каня памяняць не так проста: бывае прамяніеш быка на індыка.

— А нё-ж... Чалавек рабіў, рабіў і раптам аддай ім усё...

— А як-жа: каня аддай, карову аддай, насенне аддай...

— А сам вясной хоць з торбай ідзі прасі.

— І пойдзеш...

Галасы мужчынскія перабію Буднік:

— Ты, таварыш Шкробат, таксама баішся?

— Я нічога не баюся, баяцца мне няма чаго. — Тарэнта злаваў, што сход так падтрымаў яго. — Баяцца няма чаго, — сказаў ён яшчэ раз. — І кожны няхай сам за сябе гаворыць, я тут нікому не ўказчык, і торбы табе катораму ніхто не начэпіць, калі рабіць будзеш у калгасе, а не ў цянёк бегаць...

— Дык як-жа рабіць? — вырвалася ў кагосьці.

— Як хочаш рабі, галаву-ж мо' маеш? Цяжка так жыць, ідзі ў калгас...

— А ты як?

— Як прыдзэ час, я сам скажу.

— Яму хутара шкода! — кінуў з месца Сузон і падняўся з лаўкі. — Пасароміўся-б, Тарэнта!

Буднік нешта сказаў Сузону і той сеў. Словы сузонавы

ўразілі Тарэнту. Ён ірвануўся з месца, ускінуў на галаву шапку і, зашпільваючы кажух, пайшоў да дзвярэй.

— За сваё жыццё мне няма чаго сароміцца! — кінуў ён ад дзвярэй ужо. — За жыццё сваё я крывёу сваёй плаціў, у другіх яго не ўкраў...

Сход на момант змоўк, пасля з яшчэ большай сілай загаманіў разам усімі галасамі і ў гомане не чутна было, як бразнулі за Тарэнтам дзвёры.

На дварэ цёмна. Мяцеліца замінае хадзе, замятаючы дарагу. Ногі грузнуць у сняту, збіваючыся з цвёрдай сяннай дарогі. Ісці цяжка, душна. Ніхто не ідзе следам за ім, ніхто не гукае яго вярнуцца, але Тарэнта не сцішае хады, хоць і стаміўся.

У полі ветру больш раздольна і мяцеліца тут яшчэ гусцей. Снег шыеца за полы кажуха, у рукавы, пад шапку, слепіць вочы. А злосць і крывуда падганяюць. Тарэнта расплюкае каўнер кажуха, адхінае яго ад твара і ідзе, не сцішаючы кроکаў.

Каля свайго хутара ён доўга стаіць на адным месцы, пазіраючы то на бярэзняк, што каля возера, то на былы канскі двор. Ягоная зямля ад усіх у баку. З правага боку возера, наперадзе речка, а тут парабкоўскія гароды, і толькі з аднаго боку хутар суседзіць з другім хутарам. Да яго Тарэнту справы няма. Жыў адзін, ні з кім не апастыраючыся, нікога не крывудзячы. Хутар быў як-бы ўзнагародай за не-калішня пакуты і шуканні зямлі. У Томскай губерні зямлі шукаў, у Табольскай шукаў і ў Енісейскай; сілы разгубіў, шукаючы яе, і вось знайшоў, пачаў жыць, а цяпер як-жа? Зноў без свайго кавалка зямлі застаща? Столькі вёсен і лет, запоўненых працай, перажыта тут, на гэным кавалку зямлі, так цяжка здабытым. А цяпер, як прыдзе вясна, як-жа будзе? Каля хаты зямля і не свая? Куды захочуць, туды пагоняць рабіць? Усёроўна зямля? Як-жа ўсёроўна, калі ты не будзеш мець месца, за якое заўжды трymацца можна, якое толькі тваё, а не нейчае яшчэ?

Так кругам, якому няма канца, ідуць тарэнтавы думы, следам за імі ідзе Тарэнта сваім хутарам па глыбокаму снегу, намацваючы ботамі пад снегам зямлю, на якой пасеняна жыта. Вясной зарунее жыта, вырасце, уздыме на высокіх прутках сцёблах цяжкае калоссе, паспее, наліўшыся буйным зернем, а жаць хто-ж яго будзе? Тваё яно, ці не тваё?

На гумне высокі азярод. У дзірках рашэцін свішча мяцельны вецер. Снег кружыцца ў прасторы паміж плотам і азяродам, завяршае высокія гурлакі. Тарэнта сочыць за

снегам, а потым пазірае ўгору на самы верх рашэціны. Значыць не будзе чаго і азяродзіць? І посцілак не трэба будзе падсцілаць пад азярод, каб скідаць на іх зверху сухія снапы?

Ад гумна пайшоў на двор, паціху адчыніў фортку, пастаяў, пазіраючы на хату і на хлеў, і пайшоў цераз двор да хлева. За хлевам зацішна, няма ветру і ён чуе, як шамаціць у яслях конь, перабіраючы губамі сена, і чуе, як цяжка сапуць каровы. «А тады як-жа?—думае ён.—Адна карова на ўесь хлеў? А конь будзе дзесьці там? і другая карова таксама будзе там, і ўжо не твая будзе, а агульная?»

Доўга стаяць каля хлева ён не можа. Думае пайсці ў хату, але на ганку спыняецца. З-пад варотніцы ад каня вылез сабака і лашчицца каля ног, трэцца аб ногі бакамі. Тарэнта не заўважае яго. Яму не хочацца ісці ў хату. Там жонка. Яна не менш, чым ён, устрывожана тымі-ж думамі, і, напэўне, неспакойна варочаецца на ложку, думаючы пра кароў і пра зямлю. Прыдзеш у хату, яна пачне гаворку пра тое, пра што думаеш сам і ад гэтай гаворкі будзе не лягчэй, а яшчэ горш. Лепш не ісці ў хату.

Тарэнта паварочваецца і нагой трапляе сабаку на хвост. Сабака ўжо лёг быў каля ягоных ног. Сабака ад болю яўкнуў, падхапіўся і зноў намерыўся пацёрціся аб гаспадарову нагу.

— Вон!

Тарэнта падчапіў нагой сабаку пад живот і з сілай адкінуў яго ад сябе. З перапуду сабака зноў яўкнуў і шырокая растапыранымі нагамі стаў на сняту. Ён стаяў на месцы, пазіраючы на гаспадара, аж пакуль той не пайшоў са двара, а тады вылез са снегу і ня смела патупаў следам за ім.

Тарэнта пайшоў у гумно. У таку, упоцемках, пастаяў колькі хвілін, услухоўваючыся ў ветравы шум над саламянай страхой, потым падышоў да ёуні, адчыніў яе ніzkія дзвёры, намацаў упоцемку каля сцяны ў ёуні снапы, скінуў некалькі штук іх на падлогу і, як стаяў, лёг на снапы тварам уніз, выцягнуўся на ўсю даўжыню і моўкі ляжаў аж да рання. Спрабуючы заснуць, ён клаў пад твар сабе то адну, то другую руку і падцягваў, адкідаючы ў бок, ногі, а то клаў твар на сноп, а рукі выцягваў удоўж цела, але не клаўся на бок, усю ноч праляжаў уніз тварам і не заснуў, не ўмеючы вызваліцца ад балючых і дакучлівых дум.

Як зусім развіднела, Тарэнта пайшоў у хату. Жонка была ўжо на нагах, тапіла ў печы. Яна палахліва пазірала

на мужа і нічога не пытала ў яго, баючыся чым-небудзь не дагадзіць яму, і загаварыла з ім толькі тады, як ён зноў сабраўся ісці з хаты.

— Куды-ж ты? Хоць бы-ж перакусіў чаго,—сказала яна.

— Каровам я прынёс мешані,—сказаў ён замест адказу на яе слова.—І каню сена прынёс. Калі затрымаюся, напоіш.—Сказаў гэта і пайшоў з хаты.

Цераз колькі часу ён быў каля буднікавай кватэры. Буднік толькі што падняўся і збіраўся ісці снедаць. Тарэнту ён спаткаў абрадвана і адразу падаў яму крэсла, прапануючы скінуць кожух і сесцы. Але Тарэнта кожуха не скінуў і не сеў.

— Я не надоўга,—сказаў ён, і паднёс да галавы руку, раздумваючы, ці то зняць шапку, ці не. І шапкі не зняў.—Я пра тое, сказаць хочу, што ў калгас не пайду, каб на мяне не спадзяваліся.

Цяпер падняўся з крэсла і Буднік.

— Ты што-ж, Тарэнта, жартуеш ці ўсур'ёз? Чаго гэта так раптам?

— Жарты тут невялікія. Нутро маё перагніло, пакуль думаў пра гэта. Як без галавы хадзіў... Пра тое і сказаць прышоў, каб на мяне не спадзяваліся. І не нявольце мяне лепш, я ўсёроўна не пайду. А будзеце няволіць, у злосць увайду і калгаса зусім не будзе, мужыкі мяне слухаюцца пакуль што,—прыграіў ён, ускінуўшы на Будніка з-пад ілба вочы.

— Супроць нас пойдзеш? Супроць самога сябе, чывронатвардзейца? Ты толькі глядзі, нікому другому гэтага не кажы. Гэта глупства, Тарэнта. Супроць нас ісці табе, значыць супроць сябе ісці. Галаву на гэтым ураз зломіш. Ермалаю Кату гэтым пасобіш, Давыдзюку пасобіш, а не сабе. Пілацееву пасобіш, які сядзіць дзесьцы за мяжой, ды чакае. Ці можа запамятаў на тое, што было, хто такі Пілацеев?

— Я нічога не запамятаў, але я не могу і не пайду,—яшчэ раз паўтарыў свае слова Тарэнта пра тое, што не пойдзе ў калгас. Ён хацеў, каб Буднік чуў гэныя ягоныя слова. Калі ён першы раз сказаў іх, як-бы з плеч скінуў нешта цяжкае, што гняло ўсе дні.

— Хутара шкадуеш? Сямі дзесяцін шкадуеш? Я цябе разумею, гэта пройдзе. У калгасе ўся шапятоўская зямля тваёй будзе, усе коні будуць тваймі. Хіба ў тым справа, што конь у твайм хлеве стаіць? Каб толькі навучыцца табе шанаваць не толькі гэтага аднаго, а дваццацёра, скажам,

каб навучыцца аднолькава любіць работу на любой зямлі,  
не толькі на тым кавалку, на якім сядзіш. Вось у чым  
справа. Шкода, што мне сёння-ж аж на месяц цэлы ехаць  
адсюль трэба, а то мы з табой пра гэта пагаварылі-б падра-  
бязней, і не на сходзе, а вось так, дома. А ў агуле не так  
гэта страшна, пагаворым як прыеду. Ты толькі глупства  
больш нікому не гавары і не лезь у хэўру да такіх, як  
Ермалай Кот. Не яны табе пара. Не можаш ісці ў калгас  
цяпер, цяжка табе гэта, лепш і на сходы не хадзі, дома  
набудзь, падумай. З сынам пагавары. Сын у цябе добры,  
сапраўдны комуніст. Ды што я цябе вучу, сам галаву маеш,  
не дзіцёнак. У восемнаццатым-жа годзе цябе ніхто не вучыў  
на фронт ісці, сам і ў калгас пойдзеш.

— Не пайду я ў калгас.—яшчэ раз сказаў Тарэнта і па-  
чаў запліаць каўнер кажуха, збіраючыся ісці.

— Ну, добра, не ў гэтым цяпер справа. Рад я, што ты  
знайшоў, хоць і з такой навіной. Дзякую, а то ўчора падняў  
галас і ўцёк са сходу, нічога не сказаўши.

— Я пайду, бывайце здаровы, таварыш Буднік.

— Хутка спаткаемся, бывай, таварыш Шкробат.—Буднік  
падаў Тарэнту руку і, развітваючыся з ім, пазіраючи яму  
ў твар, усміхнуўся:—бывай. Пасварыцца яшчэ паспееим  
пасля.

— Сварыцца з вамі я не хочу.

— Часам і сварка на карысць.

Тарэнта пайшоў. Ён павольна сышоў з ганка і, ні разу  
не азірнуўши на вонкі буднікавай кватэры, прайшоў  
цераз увесь двор. Ён хутка знік за суседнім домам, а Буд-  
нік яшчэ нейкі час прастаяў каля акна, разглядаючи шы-  
рокія, цвёрда пакладзенія на мяккім свежым снягу сляды  
тарэнтавых чобатаў.

Паміж прафесарам Галынскім і Паўлам Андрэевічам, не глядзячы на іхнае больш частае абшчэнне па рабоце, захаваліся ўсё тыя-ж адносіны людзей з рознымі поглядамі. Але думалі яны пра гэтая адносіны кожны пасвойму. Буднік добра ведаў прафесара і, уважліва наглядаючы за кожным крокам яго ў рабоце, усё больш і больш пераконваўся, што ў гэтым чалавеку ён не памыліўся.

Прафесар у сваю чаргу не ў меншай ступені паважаў Будніка, але пераконваў сябе ў тым, што ён паважае Паўла Андрэевіча толькі за ягоныя чалавечыя якасці і не больш, а, баючыся падпасці пад ягоны ўплыў і інстынктыўна ўгадваючы гэны ўплыў, прафесар не пераставаў гадаваць у сабе і пачуцця насцярожанасці ў адносінах да Будніка, выкарыстоўваючы ўсё, што можна было супроцьпастаўіць ягоным уплывам. З гэтай-жэ прычыны, калі на балоце з'явіўся Адам Пілацееў, абраў абшчэнне з ім, як зелле супроць Будніка. Прафесар меркаваў, што ён будзе, дзякуючы гэту му, на аднолькавай адлегласці ад іх абодвух і, значыць, зможа захаваць і надалей сваё ўласнае месца ў падзеях.

Першы раз прафесар убачыў Пілацеева каля чыгуначнай станцыі. Гэта было падвячоркам, акурат у палове зімы. Прафесар ішоў з Аксанай у памяшканне лабараторый, дзе абыцаў пазнаёміць яе з сваімі апошнімі работамі. Калі яны падышлі да станцыі, прыбыў поезд. І тады зразу-ж прафесар пазнаў чалавека, якога ён бачыў мінулай вясной на апошній станцыі, як варочаўся з замежнага падарожжа. На гэты раз ён адразу-ж пазнаў Пілацеева і ад нечаканасці разгублена спыніўся і чуць не аклікнуў яго.

— Мне здалося, что я дзесьці сustrакаў гэтага чалавека ракей,—кіўнуў прафесар галавой у бок да Пілацеева, які стаяў з другім пасажырамі, пра нешта пытаючы ў іх. Сказаў гэта прафесар свядома, разумеючы, што яму давядзеца сustrакаца з Пілацеевым, і Аксана, напэўне, будзе ведаць пра іхнае знаёмства.

У той вечар прафесар больш ні разу не ўспомніў пра Пілацеева. Ён увесь вечар прабыў з Аксанай і быў рад гэтаму. Аксану прафесар любіў. Цяпер ён прыпамінае той вечар. Адбірае скарыстанныя ўжо, апрацаваныя рабочыя свае запісы, непатрэбныя яму больш, і прыпамінае, як, падюнацку проста, узяў на развітанне аксаніны руکі і сказаў, што любіць яе.

— Памятаеце,—запытаў ён,—як я прасіў вас узяць мяне ў свае руکі?

— Ну?—не зразумела Аксана, што ён хоча сказаць.

— Я-такі папаўся, я пакахаў вас. І дужа рад. Вы дзіўны чалавек. Вас нельга не пакахаць.

— Вы жартуеце, Міхail Палікарпавіч.—Аксана вызвалила свае руکі і схавала іх ў рукавы паліто.

— Дзе ўжо мне жартаваць з такім? Гэта не жарт, праўда. і я рад гэтому.

Аксана не ведала, што сказаць, яна ўсміхнулася, спрабуючы тлумачыць слова Міхailа Палікарпавіча як жарт, і пайшла. Але пасля гэтага яна часцей і заўжды абрадвана сustrакала Міхailа Палікарпавіча, зусім не хаваючы сваіх да яго адносін, якія ён угадваў.

Міхail Палікарпавіч падаўся ад стала да акна і ля яго спыніўся, слухаючы, як падаюць за акном са страхі кроплі вады. Раставаў снег. Стоячы ля акна, ён не чуў, як стукалі ў дзвёры, і ад акна адварнуўся, як у пакой увайшлі Пілацеев і Ягупла.

Ягупла з часу з'яўлення Пілацеева значна змяніўся. І ў ім прафесар больш пазнаваў Ягуплу—былога земскага агронома, чым Ягуплу-паэта, якім ён спаткаў яго на балоце. А Пілацеев быў такім-жа, якім ведаў яго прафесар яшчэ па Петраграду. Ён па-старому злосна ненавідзеў усё, што рабілася вакол яго. Професар рэдка згаджаўся з Пілацеевым, часцей пярэчыў ягоным словам і ў спрэчках з прафесарам Пілацеев як-бы задавальняў сваю злосць.

— Працуеце, Міхail Палікарпавіч?—пытае ён.—Хочаце ўзбагаціць іх?—і ходзіць па пакоі з канца ў канец.

— Я не на іх працую. Навука ніколі не належала адной якой-небудзь партыі або класу.

— Хо-го! і вы сапраўды думаеце, што не на іх робіцца?—  
Пілацееў спыняеца перад прафесарам, і Ягупла, як і ён,  
чакае адказу.—Яны будуюць свае заводы, выкарыстоў-  
ваючы вынікі вашай працы.

— Што-ж з таго, Адам Феакціставіч? Заводы патрэбны  
не толькі ім, і менш за ўсё ім.

— Але пабудова заводаў узмацняе іх.

— Значыць, аб'ектыўная хада падзеяй за іх і я тут не  
пры чым,—паціскае плячыма прафесар.—Тое-ж можна ска-  
заць і пра вашу работу.

— Пра маю?—Пілацееў кідае погляд на Ягуплу і рагоча,  
а за ім рагоча і Ягупла, і прафесар збянтэжана пазірае на  
іх, не разумеючы прычыны рогату.—Вы думаеце, што я  
таксама буду рабіць на іх?

— Але вы-ж прыехалі, як спецыяліст, як інжынер,  
чаго-ж вы ехалі, калі не думаеце нічога рабіць?

— Рабіць буду, а вось ці будзе з гэтага карысць ім,  
гэта іншае. Я ім нараблю, я ім так нараблю...—І Пілацееў  
зноў рагоча.

— Але-ж гэта будзе злачынствам!

— Супроць іх? Затое будзе сумленным у адносінах да  
самога сябе. А я ніколі не заракаўся ад гэтага.

Прафесар здзіўлена паводзіць плячыма.

— Гэтага я не разумею і не апраўдаю, зусім не апраў-  
даю,—кажа ён.—Вы можаце не згаджацца з імі, можаце  
ненавідзець іх, але рабіць злачынства, гэта, прабачце, не  
варта культурнага чалавека. Ваш абавязак—рабіць сваю  
справу. Вы спецыяліст, вы ведаецце машыны, вы можаце злу-  
чыць асобныя часткі іх і зрабіць іх жывымі. Гэта і рабіце.  
Машынам няма справы да белых, або чырвоных пасля таго,  
як спрэчкі паміж імі вырашаны вайной. Машыны пра-  
цујуць на таго, на каго працуе жыщё. А жыщё, хочам мы  
гэтага, ці не хочам, за іх.

— Вы так думаеце, Міхаіл Палікарпавіч?

— Я вымушаны так думаць. Тое, што я вакол сябе  
бачу, прымушае мяне так думаць.

— А што-ж вы, дазвольце запытаць вас, Міхаіл Палі-  
карпавіч, убачылі такое асаблівае? Заводы будуюць?

— Хоць-бы і так. Яны ператварылі балота ў вельмі  
важны прамысловы вузел. Зрабілі Расію пісьменнай...

— Ха-ха!—Пілацееў, рагочучы, адкінуўся на спінку  
крэсла,—ци не думаеце вы, Міхаіл Палікарпавіч, што ня-  
мецкія і французскія капиталісты горш за іх умеюць бу-  
даваць заводы? А наконт пісьменнасці, ха-ха! Еўропа  
даўно, даўно пісьменнай стала і без большэвікоў.

— А Расія-ж не магла стаць!

— Думаецце, што не магла-б? Мне здаецца, што вы перасталі верыць у сілу дэмакраты!

Тады прафесар прыпомніў сваё падарожжа па Еўропе, думы, з якімі вярнуўся адтуль.

— Я ўсё-ж ніколі не згаджуся з вамі, Адам Феакціставіч, і не апраўдаю вашых намераў.

Акурат у гэты час жанчына прынесла заказаны прафесарам чай. Як толькі прышла яна, прафесар падняўся з крэсла, а Ягупла падаўся да яго і выняў з кішэні кніжку сваіх вершаў.

— Шчэ шмат змагацца трэба нам,  
Каб край наш незалежным стаў,—

прадэкламаваў ён, перадаючы кніжку прафесару.—Гэныя радкі я напісаў вам, Міхаіл Палікарповіч, на сваёй новай кніжцы. Хай яны будуть адказам на вашыя спрэчкі. А цяпер я прапаную вашай увазе адзін з маіх, вельмі дауніх, вершаў, прысвечаных Адаму Феакціставічу.—Ён дастаў з кішэні партмане, выняў з яго скрэпленыя ў адно некалькі блакнотных лісткоў і, спыніўшыся каля стала, пачаў чытаць. Чытаў ён доўга, то сцішаючы, то пасіляючы голас, а калі скончыў, збінтэжана зірнуў па чарзе на Пілацеева, потым на прафесара і сказаў:

— Гэта напісана мною пасля нашага спаткання з Адамом Феакціставічам у дваццаць першым годзе. Адам Феакціставіч рагоказаў тады багата жудаснага пра лёс рускага афіцэрства і я напісаў гэны верш.

— І верш незвычайнай моцы!—пахваліў Пілацееву.—Працягнуў руку і ўзяў у Ягуплы лісткі. Перагарнуўшы іх, уголос прачытаў канец верша:

...Тогда, пережив бесконечные муки,  
Со знаменем святого креста.  
Протянем к союзникам доблестным руки:  
„Подайте во имя христа“.

Вы сами видали так много примеров,  
Как нас наш народ избивал,  
Как рвал он погоны своих офицеров  
И как он их в грязь затоптал.

— Незвычайна моцна напісана!—сказаў Пілацеев і падаў Ягуплу лісткі, а потым пасіснуў ягоную руку.—Дзякуй, вялікае дзякуй.—Нейкі час Пілацеев маўчаў, блукаючы поглядам па цемры, якая стулілася за акном. Прафесар дастаў з шафы пакункі з пячэннем і цукеркамі і паклаў іх на стале. Жанчына прынесла яшчэ яблычнага варэння.

— Піце,—запропанавала яна, выходзячы з пакоя.—Прастыне, піце-ж.

— Такі давайце вып'ем,—запратараваў і прафесар.—  
Адам Феакціставіч, падсоўвайцесь бліжэй.

— Дзякую.—Пілацееў прыўзняўся і падсунуў крэсла бліжэй да стала. Пачаў даставаць лыжачкай варэнне. Варэнне клаў у шклянку з чаем, доўга размешваў яго ў шклянцы.—Жудасны час быў. Нехта страціў на гадзіну розум, парашыў паільсціць натоўпу і Расія перастала існаваць. Так-так, Mіхail Палікарпавіч, Расія перастала існаваць. Ніхто, ніхто, акрамя рускага афіцэрства, не любіў Расіі. Інтэлігэнцыя не любіла Расіі і было модай не любіць сваёй бацькаўшчыны. Калі Расія гінула, інтэлігенты стаялі або ў баку, або нацкоўвалі на яе натоўп. Як я шкадую, што ў нас было толькі па дзве руکі, што нельга было страліць адразу з некалькіх кулямётаў!. За Расію было-б заплочана значна больш. Хоць ведаеце што, Сузон Іванавіч?—Пілацееў паднёс да губ шклянку і наабгом выпіў чай, пасля дастаў лыжачкай з дна шклянкі варэнне і з'ёў яго. Пакуль ён рабіў гэта, Ягупла чакаў, трymаючыся рукой за сваю шклянку.—Ведаеце што?—паўтарыў Пілацееў.—Дапішице ў вашым вершы яшчэ некалькі радкоў, паколькі ўжо верш прысвечаны мне. Наша, моя Расія яшчэ падымеца, будзе яшчэ і наша ўваскрошанне.

— Старой Расії, Адам Феакціставіч, больш ніколі не будзе. А пасля не ведаю, ці згадзіўся-б на яе існаванне і Сузон Іванавіч, як беларускі паэт. Старая Расія наўрад ці дазволіла-б яму пісаць для свайго народу.

— Вы запамятаў, што старэйшыя беларускія паэты пачалі пісаць у старой Расії.

— Гэта не зусім тое,—не згадзіўся з Пілацеевым і Ягупла.—Магу прыняць Расію толькі, як саюз роўных і вялікіх дзяржаў, вялікіх славянскіх народаў і ў такой Расіі хацеў-бы бачыць вялікага беларускага палкаводца Пілацеева.

— Ха-ха!—не стрымаўся прафесар.—Давайце лепш пакінем такія гаворкі. У іх задужа наіўнага.

— Вы так думаеце?—прыўзняў Пілацееў вочы ад стала.

— Мне так здаецца, хоць я і зусім дрэнны палітык.

— Такі-ж палітык і з мяне,—далучыўся да прафесара Ягупла. Ён падумаў, што сказаў у прысутнасці прафесара лішніе і хацеў цяпер, каб слова ягоныя прафесар прыняў, як выпадковыя.—Нам з вами, Mіхail Палікарпавіч, у палітыцы ніяк не знайсці дарогі, мы ў палітыцы заўжды наблытаем і нагаворым такога, што божа спасі. Куды лепш толькі пісаць вершы.

Пілацееў хутка падзякаваў прафесара за чай і сабраўся

ісці. Разам з ім сабраўся і Ягупла. На развітанне Ягупла падаў прафесару руку і, скліўшы на бок галаву, лісліва ўсміхаючыся ў твар яму, усё яшчэ памятаючи пра сваю неасцярожнасць са словамі, якія быў сказаў, спрабаваў згладзіць уражанне, якое яны маглі зрабіць на прафесара.

— А ведаеце, Міхail Палікарпавіч, куды лепш не быць нам палітыкамі. Няхай Адам Феакцістравіч,—ён гэтак-жа лісліва ўсміхнуўся Пілацееву займаеца палітыкай, няхай Мілоўскі займаеца палітыкай, Буднік, а з нас хопіць і сваёй справы. Праўда?

— А я наўмысле буду прыходзіць у ваша жыццё з палітыкай і буду ёю палохаць ваш спакой. Хочаце, Міхail Палікарпавіч?

— Чаму-ж? Прыходзьце, буду гатовы паспрачацца з вамі.

Прафесар гаварыў гэта зусім шчыра. Чаму-ж-бы яму і не сустракацца з Пілацеевым? Пілацеев зусім чужы? Што-ж з таго? Прафесару да гэтага ніякой справы няма, гэта-ж, як і да таго, што, да прыкладу, Павел Андрэевіч Буднік з'яўляецца пераконаным і паслядоўным большэвіком. Гэта іхная справа. І нават цікава наглядаць за гэтымі абсалютна супротылеглымі сіламі, не прыстаючы ні да адной, ні да другой. Праўда, прафесаравы сімпатыі значна ў большай меры на баку Будніка, можа ў сілу таго, што ў дзейнасці гэтага чалавека ён знаходзіць шмат такога, што сваім значэннем выходзіць далёка за межы інтэрэсаў толькі яго асабістых, як палітыка, або інтэрэсаў ягонай партыі. Але ён задаволены тым, што можа спакойна назіраць за сутычкамі гэных двух сіл, што стаяць за Буднікам і за Пілацеевым. Ён задаволены тым, што яшчэ і сёння ён нічым не вымушаны быць цалкам з адной з гэных сіл. І мае магчымасць, калі гэта спатрэбіцца, сказаць нешта сваё ўласнае так, як ён сказаў сёння Пілацееву, што не апраўдае ягоных намераў рабіць злачынства.

Прафесара часам папракалі ў тым, што ў сваім імкненні да аб'ектывізма ён аж педант. Можа такія папрокі і мелі пад сабой падставу, але прафесар не прымае іх. Быць заўжды і ва ўсім аб'ектывным,—гэта адзін з асноўных прынцыпаў прафесара. А па-другое, ён хоча быць не толькі аб'ектывным, а яшчэ і сумленным у сваёй аб'ектывнасці. А як-же інакш? Не, не. Ён зусім не можа прыняць папракаў у педантызме. А хіба быць да педантычнага сумленням, хіба гэта дрэнна? Інакш ён, напэўне, увязаўся-б у нейкую палітычную гульню і зусім-бы не мог працаўца па свайму прызначэнню, як вучоны. Сёння-ж ён працуе, і пра-

шце, як хоча, і працуе, менавіта, таму, што змог аб'ектыўна паставіцца да таго, што рабілася вакол яго. Пілацеёў папракае яго ўтым, што ён з большэвікамі, што ён робіць на іх? Можа быць, можа быць, што гэта і так. Ён заўжды быў старонікам аб'ектыўнай хады падзеяй. Ён зусім не вінаваты ўтым, што большэвікі, а ні хто іншы, паспяваюць ісці ў нагу з падзеямі.

Так думаў прафесар, працягваючы перарваную было з'яўленнем Пілацеева і Ягуплы сваю работу, а ў гэны час Пілацеёў развітаўся з Ягуплам, калі яны вышлі на дарогу за балотам, і накіраваўся дадому. Але дадому ён не пайшоў, а хутка звярнуў з дарогі на хутар да Мірона Сапуна.

У Міронавай хаце, калі прышоў туды Пілацеёў, было ўжо некалькі чалавек. Былі абодва Каты: Ермалай і Халамей, быў Давыдзюк Ахрэм, быў Сапун Арцём і Мікіта Шкробат і яшчэ трое ці чацвёра мужчын, якіх Пілацеёў бачыў упершыню.

— Убачыў я ў вас агонь у хаце і парашыў зайсці,—сказаў ён.

— Будзьце ласкавы, дзякуем, што зайшлі,—азваўся з ложка гаспадар.—Грэйцесься, сядайце.

Мужчыны, якія сядзелі на лаўцы каля стала, адсунуліся, саступаючы месца Пілацееву, але ён не пайшоў да стала, а сеў на зэдліку, які запрапанавала гаспадыня. І калі ён сеў, у хату зайшоў Шкробат Тарэнта. Таму што ў хаце было каля дзесятка мужчын, Тарэнта не здзівіўся. Жыла Шапятоўка ў гэтыя дні ўся аднымі думамі, і мужчыны шапятоўскія кожны вечар сходзіліся па некалькі чалавек у той або іншай хаце і да позняга часу праседжвалі, заняўшыся гаворкамі пра калгас. Тарэнту мужчыны спаткалі ветліва, хоць і былі крыху здзіўлены ягоным з'яўленнем і далі яму месца каля самага стала. Кот Халамей пасунуўся далей за стол на кут і паказаў рукой на месца каля сябе.

— Сядай, Тарэнта, пасядзі, усёроўна свята ў нас цяпер суцэльнае: ходзім, гаворым, а рабіць, мусіць, нехта будзе.

— Рабіць будзем, як у калгас сыйдземся,—сказаў Сапун і сам ні з таго, ні з сяго зарагатаў. Тарэнта на яго зірнуў, пасля на Пілацеева і нахіліўся да Халамея.

— Хто гэта такі? З раёна?

— Пэўне-ж. Іх цяпер не разбяры-бяры колькі ходзіць.

З ложка абазваўся гаспадар на сапуновы слова.

— Гэта табе не хаханькі, Мірон,—сказаў ён.—Колькі там таго асталося, і вясна. Рабіць хочаш, ці не хочаш, трэба будзе, але як рабіць будзеш, як? Ты мне пра гэта скажы. Мы, таварыш дарагі,—звярнуўся ён да Пілацеева,

які сядзеў непадалёку ад яго,—змучыліся зусім ужо ад таких думак, галовы пагубілі, розум страцілі.

— Гэтага не варта рабіць,—аазваўся Пілацеев.—Розум заўжды патрэбен, ці ў калгасе, ці без калгаса будзеце, а да вясны такі недалёка.

— Недалёка,—згадзіўся Кот Халамей.—І пара ўжо нам неяк цвёрда сваё слова сказаць, каб і людзей не мучыць, бо ходзяць яны да нас кожны дзень угаварваць, і каб са-мім нешта рабіць.

— Думаеш, адчэпяцца?—Мікіта махнуў рукой.—І не спадзявайся лепш на тое, во што.

— А я можа запісацца хочу, навошта-ж ім адчэплівацца?

— Запісацца?—здзівіўся Мікіта.—Хай мае ворагі туды пішуцца.—Азірнуўся на Пілацеева і ўсміхнуўся.—Хай толькі таварыш не падумае пра нас чаго нядобра га.

— Гаварыце, што хочаце; гаварыць нікому не забаронена.

— Каб хоць ведаць, як яно там у другіх людзей з гэтым,—выказаў сваё пажаданне Кот Ермалай, які ўвесь час моўчкі сядзеў за столом, на самым куце.—Калі ўжо ўся Расія, людзі вы мае добрыя, запісваеца, тады яно не так страшна было-б і нам папісацца. А так страшна. І пісацца страшна, як-бы на паншчыну тую ідзеш, і не пісацца яшчэ страшней. Бо ўжо лепш памерці, як у Салаўкі тыя ехаць. Не разбрэш тут, куды лепш кінуцца, ці ў пельку, ці ў пяцельку. Як паслухаеш, што вакол рабіцца, то лепш не жыў-бы, здаецца...

— Баюся я,—перабіў Ермалая Ката Пілацеев,—што, калі і будзе калгас у вас, ці доўга ён пажыве. Маём мы такія ўжо ў Крыму, на Каўказе, дзе ўжо сеюць. Папісаліся, плугі знеслі, бароны, коней звязлі ў агульныя хлевы і ўсё, здавалася-б, добра, улада мясцовая супакоілася, задаволена, што справа ідзе да парадку, а пасля глядзяць, ды толькі дзівяцца: выехалі калгаснікі сеяць кожны на свой шнур. Пакуль начальства бегала туды-сюды, людзі сеяць пачалі кожны на сваім і калгасу як і не было ніколі. Баюся я, што і ў вас такое здарыцца.

— І разышліся?—перапытала Ермалай Кот.

— Так, разышліся. Цяпер да восені будуць чакаць.

— А да восені ці мала яшчэ што можа быць,—падхапіўся Мікіта.—А што ты думаеш, каб і ў нас так, а?

— Ты вось надумайся!—За ўвесь час Тарэнта абазваўся ўпершыню. Не падабалася яму, што такая гаворка ідзе, але нікому ён пярэчыць не стаў, пакуль не загаварыў брат.—

Лепш памаўчаў-бы,—параіў ён Мікіту.—Не хочаш пісацца,  
не пішыся, за горла цябе туды не пацягнуць.

Больш ён нічога не сказаў за ўвесь час, пакуль сядзелі  
мужчыны ў міронавай хаце.

Дома Тарэнта Шкробат, як лёг у пасцель, доўгі час  
ляжаў моўчкі дагары тварам, з падкладзенымі пад галаву  
рукамі, а пасля перавярнуўся на бок і, мосцячы сабе па-  
душку, голасна дакончыў думку, з якой ляжаў да гэтага:

— Гм... надумаліся, у круцельства пайшлі, нібы нехта  
жарты з імі ладзіць...

Жонка яшчэ не спала. Яна пачула, што сказаў муж,  
але не зразумела сказанага і перапытала. Тарэнта ў апош-  
нія часы стаў, як ніколі, маўклівым. Прычыну гэтай маўк-  
лівасці жонка ўгадвала. На гэны раз, пакуль Тарэнта  
ляжаў моўчкі, яна таксама маўчала, ведаючы, што ён не  
спіць, і чакала. Таму так і ўхапілася за ягоныя слова, спа-  
дзявалася пагаварыць з ім, але ён змоўк, лёг плячыма да  
яе і больш не сказаў ніводнага слова. І жонка так і не  
зразумела, да чаго адносіліся ягоныя слова пра круцельства.

## П А Д З Е І А Д З Е В Я Т А Й

З акном клуба высокія, гонкія хвоі, а за іхным веццем зусім па-веснавому чыстае неба. Унізе пад хвоямі голая ад снегу зямля, так даўно нябачаная, не кранутая яшчэ нічымі нагамі. За хвоямі ў лажбіне лапіка пачарнелага стапнейшага снегу. Снег плямамі і ў нізіне каля зараснікаў, якія відаць Мілоўскаму з клубнага акна. Ён пазірае туды і слухае, як падаюць за акном на пясок з клубнага даха кроплі вады. Апошні снег растае.

Над хвоямі праносіцца мяккі веснавы вецер. Верхавіны хвой гойдаюцца і то засланяюць сабою неба, згортваючы вецце, то паказваюць яго. Зусім вясна. Мілоўскі прыпамінае час, калі ён упершыню трапіў у Шапятоўку ў дзвеятнаццатым годзе. Побач з ім сядзіць Кастусь Шкробат і новы для гэных месц, нізкарослы, круглатвары, Каплан Мішка. Так па-даўняму, па-комсамольскому часу ~~закону~~ яго Мілоўскі.

— Памятаеш наш сход у гумне? — нахіляеца Мілоўскі да Кастуся, а з другога боку нахіляеца Каплан. Ён хоча паслушаць, пра што будзе ісці гаворка. — Усёроўна, што нелегальны сход быў, а цяпер якія справы ў вас! І каб у такіх умовах не асіліць пытання з калгасам? А не мы будзем! Праўда?

Кастусь моўчкі ўсміхаеца ў знак згоды.

— І да чаго ён вярзе такое, я не разумею? — Мілоўскі ківае галавой на Лёйку, які гаворыць да сходу. Тады Каплан адсоўваеца ад іх, бярэ аловак і алоўкам бразгае па пустой шклянцы.

— Праўда-такі, — кажа ён, згаджаючыся з Мілоўскім. — Не да толку твая прамова вялікая, канчай.

— Я яшчэ не сказаў галоўнага, не прыспешвай,—агрызаецца Лёйка, горбячыся над столом, пазіраючы на Каплана, пасля на Мілоўскага і Кастуся прыжмураным левым вокам.—Не такія справы, таварышы, каб не гаварыць пра іх.

Па ўсяму відаць, што ён недалюблівае Каплана, які змяніў яго, як сакратара шапятоўскай партячэйкі, прыехаўшы ў вёску дваццаціпяцітысячнікам. Гэта пракрадваецца і ў словах Лёйкі, калі ён хоча папракнунуць Каплана, што той, па сваёй рабочай звычцы, не зусім правільна падыходзіць да вырашэння сялянскіх пытанняў.

— Што рабочаму здорава, то мужыку, можа, і смерць,—кажа ён, ківаючы галавою.—Спяшацца трэба не тут, а ў справе.

— Ого!—дзівіцца нехта.—Лёйка за тэмпы.

— А такі правільна мы зрабілі, што сакратарства ад яго вызвалілі,—з іроніяй кажа да Кастуся Мілоўскі.—Блытаны ён.

— А ўсё-такі канчай,—зноў звоніць алоўкам аб пустую шклянку Каплан.—Або кажы, якія твае прапановы.

— Пропановы я скажу, як дойдзе да іх чарга.

— А цяпер пра што-ж ты гаворыш?

— Варта было-б слухаць, то і разумеў-бы,—яшчэ больш прыжмурувае Лёйка вока ад узбуджанасці.

— Ну, ведаеш, гэта глупства.—Каплан падымаецца з-за стала і, пакуль Лёйка маўчыць, звяртаецца да сходу з прапановай спыніць спрэчкі і адразу абмяркоўваць спіс тых, каго думае вызначыць сход для раскулачвання.

— Справа тут зусім ясная,—звяртаецца ён да сходу.—Не за гарамі вясна. На гэта разлічваюць і кулакі, ведучы сваю работу супроць калгаса. Іхны разлік дацягнуць да вясны і сарваць арганізацыю калгаса. Калі мы будзем і яшчэ цацкацца з імі, мы-такі і калгаса не створым, і сяйбу сарваць можам.—Сядай, таварыш Лёйка,—звярнуўся ён, змеціўшы, што той усё стаіць і чакае, калі яму дадуць дагаварыць да канца.

— Ты што-ж, не дасі гаварыць мне больш?—пытае Лёйка.

— Не дам-такі. Німа патрэбы ў гаворцы.

На сходу прабягае лёгкі смех і, аскаліўшыся на сход, Лёйка ківае галавой і садзіцца, не гаворачы больш ні слова.

— Мы свядома сабралі-такі сумесны сход комуністай комсамольцаў і калгаснікаў, каб на сход беднаты прыйсці ўжо з зусім цвёрдымі пропановамі і не нарабіць памылак. На бюро ячэйкі мы мелі гутарку пра гаспадаркі абодвух Катоў,—гаворыць Каплан.—Адзін з іх быў у пана за ака-

нома, а другі, аказваецца, служыў ураднікам. Потым пра Давыдзюка Ахрэма, былога старасту, які ўвесь час меў парабкаў, і па той-жа прычыне пра Мікіту Шкробата. Вось і ўсё.

— Нешта-ж дужа мала,—кінуў Лёйка.

— Як гэта мала?—не зразумеў яго Каплан.—Маеш яшчэ каго за кулака, называй.

— І назаву. Тых назаву, каго на бюро называў.

— А-а!—Каплан махнуў рукою.—Гэта не важна, я запамятаў. Таварыш Лёйка меў сваю думку яшчэ пра чатыры гаспадаркі. Ён, спадзяюся, скажа, а цяпер давайце абмяркоўваць названых і, калі мы юнкі прапусцілі, давайце дададзім.

Сход нейкі момент маўчиць. У некаторых з прысутных на тварах разгубленасць, у некаторых узбуджаная зацікаўленасць, а што-ж будзе? Пакуль сход маўчиць, з-за стала падымаемца Лёйка. Ён не спяшаецца. Ён хітравата прыжмурае сваё левае вока, пазіраючи на прысутных, калыша плячыма, якія падтрымлівае сагнутымі рукамі, аба-пёршия імі аб стол, і пачынае гаварыць наўмысле прыцішаным голасам.

— Каго мы павінны раскулачыць?—пытае ён, кідаючи погляд на сход, а пасля на Каплана і адказвае:—усіх тых, хто з'яўляецца ворагам калектывізацыі. Дык ці ў нас,—ён яшчэ больш сцішнае голас і шматзначна пакалыхвае плячыма,—толькі чацвёра такіх? А дзе Сапун Мірон, у якога кулакі, як нам вядома, сходы свае праводзілі? А дзе Піскун Арцём, які ім падпявае, як і Мірон. А дзе,—голас Лёйкаў ўвесь час мациней, пасіляўся,—а дзе, пытаю я вас, нарэшце, Шкробат Тарэнта, самы ўпарты антыкалгасны элемент, з каторага прыклад бяруць сераднякі? Дзе яны? Вось якая мая думка, таварышы, што на бюро была, і каторую я прашу абмеркаваць, наколькі яна шкодная.

Лёйка сеў.

— Такі шкодная,—сказаў Каплан.—Не ведаю, як у адносінах да Сапуна і Піскуні, гэта сход скажа: таварышы іх лепш ведаюць, а ў адносінах да Шкробата Тарэнты зусім няправільная прапанова. Шкробат серадняк, у мінулым беззямельны. Ён чамусьці не ідзе ў калгас, але ён не сказаў нідзе ніводнага слова і супроць калгаса.

— А ты хочаш, каб ён яшчэ і слова сказаў? Ты яму ў нутро зірні, чаму ён маўчиць, якія ў яго мыслі?

— Мыслі ягоныя няхай пры ім застаюцца,—Шкробат Тарэнта не кулак і не вораг, такіх людзей няма чаго ў ва-

рожы лагер сілай піхаць, таварыш Лёйка. Гэта наш чалавек. І не трэба забывацца на Шкробатава мінулае.

Пакуль перакідваліся словамі Каплан з Лёйкам, Кастусь Шкробат сядзеў сам не свой. Ён то разгублена пазіраў на прысутных, густа чырвaneючы, то схіляў галаву над столом, клаў яе на сціснутыя ў кулакі рукі і пазіраў у стол перад сабою. Ён не ведаў, што-ж сказаць яму? Трэба было-б сказаць што за бацьку, але ці добра-ж яму бараніць бацьку? Хоць чаму-ж нядобра, калі ніякіх падстаў німа для таго, каб не бараніць? Ён то і павінен, як ніхто іншы, разумець, што робіцца з бацькам, і павінен сказаць пра гэта. Бяс-спречна-ж, бацька не вораг. Калі быў-бы ворагам, ён не пасароміўся-б сказаць гэтага. У яго хапіла-б на гэта партыйнай смеласці. Гэтак-же павінна хапіць яе і на тое, каб сказаць, што бацька не вораг. І Кастусь збіраецца прасіць слова. Ён уздымае галаву з рук, зноў аглядае сход, кідае разгублены погляд на Аксану, але пачынае гаварыць Лёйка.

— Я прашу даць сходу абмеркаваць маю прапанову,— патрабуе Лёйка,— а не ўгаварваць мяне тым, што вядома мне ці не вядома.

— Давайце абмяркоўваць і толькі без лішняй гарач-насці,—прапануе Каплан.—Мілоўскі схілянецца да Каплана і нешта гаворыць яму. Пасля гэтага Каплан падымаецца і просіць, каб гаварылі калгаснікі, і першаму дае слова Сузону.

Сузон ад печы, дзе ён сядзеў, ідзе да стала.

— Адносна Піскуна Арцёма я нічога сказаць не могу. Яго раскулачваць няправільна будзе. Пра Мірона Сапуна іншае скажу. Парабкоў то ён не меў як-бы, але хто ў яго хлеб пазычаў, той ведае, той папарашибіў на яго. Той пяць дзён за пуд касой махаў для яго, не разгінаючыся, або сем дзён за пуд жаў. Праўду я кажу?—Сузон махнуў адной сваёй рукой да астатніх калгаснікаў.

— Правільна. Мірон яшчэ хітрэй за Давыдзюка. Возьмеш у яго, то ён табе ўжо не спусціць.

— Мірона трэба ў той спісак.

— Першага яго трэба. Яго паслухаць—горш за ўсякую контру.

— Ну, што я казаў?—кідае, ухмыляючыся, Лёйка і пазірае на Каплана, пасля на Мілоўскага і міргае яму.

— Тут ты, здаецца, такі правільна гаварыў,—кажа да яго Мілоўскі.—На тое і сход, каб падправіць і цябе, і нас.

Сузон, пакуль выказваюць сваю згоду з ім калгаснікі і пакуль перагаварваецца Мілоўскі з Лёйкам, маўчыць, а пасля гаворыць пра Тарэнту Шкробата.

— Тарэнта сапраўды некалі чалавекам быў, хай мне сын ягоны даруе,—Сузон кідае погляд на Кастуся,— а сёння ён з той дарогі сышоў. Па становішчу свайму, я так скажу, ён, безумоўна, не кулак, а па прагнасці да хутара як ёсць кулак. За хутар ён, як клешч за цела, трymаецца. У калгас, як бачыце, не ідзе, хоць рэжце, не ідзе. Кінуць яго на хутары, цераз год, два, як піць даць, акулачыца. І хоць яго, можа, і не зусім правільна будзе раскулачваць, але паказаць яму яго месца не зашкодзіла-б. Я так прапаную, што яго трэба ссадзіць з хутара і выселіць куды пад лес.

Лёйка зноў павярнуў твар да Мілоўскага.

— Ну?..

— А тут тваё ну і не да месца. Комуніст ты, а такія пытанні аб людзях вырашаеш зусім па-дзяцінаму, пад настроем. Нельга так лётка Шкробатам кідацца, раз лёс ягоны ў нашых руках. Ён наш чалавек.

— Можа быць і ваш, толькі не мой. Лінію партыі я не горш іншых ведаю.

Хутка за гэтым Мілоўскі ўзяў сабе слова. Калгаснікі, якія выступілі пасля Сузона, і комуністы, і комсамольцы згадзіліся з ім, што да чатырох, якія вызначыла бюро ячэйкі, трэба вызначыць да раскулачвання і Мірона Сапуна, але ніхто не згадзіўся з прапановай адносна Шкробата Тарэнты, і пра гэта гаворыць Мілоўскі.

— Зусім правільна,—згаджаецца ён з калгаснікамі.— Мірона Сапуна трэба дадаць да тых, а Шкробат наш і яго, дзядзька Сузон, пакуль што няма ніякай патрэбы зганяць з хутара. Трэба з ім па-іншаму зрабіць. Нам з ім пагаварыць трэба начыстую. Таварыш Буднік, як ад'яджаў, раіў нам зрабіць гэта, узяць і пагаварыць з ім начыстату, як і што, а мы гэтага пакуль што не зрабілі. І Кастусю Шкробату,— Мілоўскі зірнуў на яго,—варты было-б больш увагі звярнуць на бацьку.

— Я і пра Кастуся Шкробата пагавару,—перабіў Мілоўскага Лёйка.

— Гэта ты на партбюро пагаворыш, пагаварыць трэба, праўда, не так, як ты збіраешся гаварыць, а пакуль што справа не толькі яго аднаго тычыцца.

Лёйка ўвесь час перабіваў Мілоўскага, не згаджаўся з ім, і ў канцы сходу настойліва патрабаваў, каб Тарэнта Шкробат быў дададзены разам з Міронам Сапуном да тых, хто будзе падлягаць раскулачванню. Таму так і здзівіла Мілоўскага тое, што ён пачуў ад Лёйкі ўвечары пасля сялянскага сходу.

На сялянскім-жа сходзе адбылося такое, што было не-чакана і для Лёйкі, і для Мілоўскага в Капланам.

Як і ва ўсе разы, сяляне сходзіліся павольна. Ужо даўно былі ў школе комсамольцы і комуністы, даўно прышлі і тыя з сялян, хто запісаўся ў калгас, а рэшта прыходзілі па-аднаму, ды і то заглядалі ў школу і зноў выходзілі на двор, або аж на вуліцу і збіраліся купкамі. Адна такая купка сабралася каля Каплана, а другая каля Івана Пятровіча. Там ішла ажыўленая гаворка. Сяляне трымалі сябе не пазычайнаму, былі больш, як звычайна, гаваркімі, і Каплан, угадваючы нешта новае, хутка пайшоў, каб падзяліца сваімі ўражаннямі з Мілоўскім.

Мілоўскі з прафесарам, якога прывяла на сход Аксана, ды Кастусь Шкробат сядзелі ў школе. Акурат, калі зайшоў туды Каплан, да іх далучыўся і Лёйка з Ягуплам. А за гэтым у школу адразу зайшлі яшчэ чалавек троццаць сялян, сярод якіх быў і Іван Пятровіч. Пакуль сяляне з гоманам размяшчаліся па лаўках, Іван Пятровіч стаяў у дзвірах, праціраючы шкелцы сваіх акуляр, пасля асцярожна надзеў іх, агледзеў памяшкане школы і падышоў да Каплана.

— Сёння, здаецца мне, будзе нешта новае,—сказаў ён.— Нешта людзі нашы зусім як-бы не тыя.

Гэта «не тое» адчуў і Мілоўскі і ўсе іншыя адразу, як пачаўся сход. Было яно і ўзбуджанасці, з якой абіраўся прэзідым сходу, і ѿ маўклівасці, з якой сход слухаў выступленні Каплана Мішкі і Аксаніна. Аксана сёння абавязкова хацела гаварыць. Ёй хацелася, каб паслухаў яе выступленне Міхаіл Палікарпавіч, і, урэшце, асабліва пратучэла яно ў дружных воплесках пасля аксанінага выступлення.

— А такі час ужо вырашаць ці так, ці гэтак,—падняўся адразу пасля аксаніных слоў Арцём Піскун і, праобраючыся да прэзідыта, палез рукой сабе за пазуху.—На новае ўсякі не так смела ідзе, таму і мы ўпіраліся, не хацелі, думалі пагавораць з намі таварыши і адыйдуцца. Аж яны ўсур'ёз нас арганізаваць хочуць. А калі так, адпірацца няма чаго, нам не блага жадаюць, вось я і падаю сваю заяву ў калгас.—Ён дастаў з-за пазухі паперку, на якой была напісана заява, паклаў яе на стале перад Капланам і разгладзіў далонню.

— Правільна!—крыкнуў нехта.

— А ты не думай, Арцём, што адзін ты такі разумны.

Сяляне пачалі падымацца з месца, прабіраючыся да стала з заявамі, пасля пачалі перадаваць іх цераз другія рукі і некалькі хвілін чуваць было, як шамаціаць у іхных руках чацвяртушкі нязмітай яшчэ паперы, вырваныя з дзіцячых школьніх сшыткаў. Калі дайшла да стала і апошняя, Каплан узяў усе заявы ў руку, прыўзняў іх над сталом і паказаў сходу.—Шэсцьдзесят дзве заявы пададзена, гэта нядрэнна,—сказаў ён.

А Лёйка падняўся з месца, на якім сядзеў, шырока растапырыў далоні і запляскаў. За ім запляскаў і ўвес сход.

— Бачылі, прафесар, што мы накруцілі тут?—падміргнуў Лёйка Міхайлу Палікарпавічу, прыжмурувачы левае вока.—Вы, мусіць, не верылі, што ў нас нешта з гэтага выйдзе.

— Чаму не верыў?—здзівіўся прафесар.—А калі-б нават і не верыў, то щапер бачу і веру.

У прафесара быў прыўзняты настрой. Тоё, што адбылося на сходзе, здзівіла і абрадвала яго. Праўда, ён не зусім верыў у магчымасць калектывізацыі, але ён ніколі не хацеў, каб спробы калектывізаваць сялян скончыліся няўдала, бо самыя простыя меркаванні гаварылі аб большай выгадзе калектывнай працы, і адзінае, што яго палохала, гэта сялянскі індывидуалізм, які, як думаў прафесар, будзе раз'ядноўваць сялянства і ўнутры самога калгаса. А цяпер прафесар зусім шчыра разам з усім сходам пляскаў таму, што адбылося.

Мілоўскі ў часе воллескаў падняўся і пайшоў да Каплана, каб нешта сказаць яму, а пасля вярнуўся на месца і тое-ж сказаў Кастусю і Аксане, а пасля і Лёйку. За гэтым адаўваў івана Пятровіча да стала і са спіску, які даў іван Пятровіч, выпісаў сабе прозвішчы асобных сялян, і перадаў сваю паперку Каплану.

Сход папляскаў, пагаманіў, чакаючы, што-ж будзе далей, змоўкі адразу, калі Каплан падняў руку, каб супакоіліся.

— У нас, як вы ведаецце,—сказаў Каплан,—калгас, хоць і маленькі, ужо ёсьць і мае сваё праўленне. Праўленне заўтра-ж разгледзіць усе заявы, а пасля адразу-ж возьмемся за працу. Сёння давайце на гэтым наш сход скончым. Кому-ністаў і комсамольцаў, ды наступных грамадзян,—Каплан прачытаў прозвішчы, выпісаныя Мілоўскім,—прашу астасца яшчэ на гадзінку, каб тое-сёе аблімеркаваць.

— Беднату?—здзіўлена запытаў хтось з задніх радоў.

— Так, сход беднаты.

— А якая-ж бедната цяпер,—абазваўся той-жа голас,— раз мы ўсе калгаснікі?

— Нічога, таварыши. Беднякі-ж сёння яшчэ не перасталі ад таго беднякамі быць, што ў калгас запісаліся.

— Значыць і ў калгасе не будзе роўнасці?

— Значыць будуць там беднякі і сераднякі?

— Толькі кулакоў не будзе, а беднякі і сераднякі будуць. Пра гэта мы, таварыши, паговорым, а зараз можаце ісці, хто вольны.

Сход пачаў неахвотна разыходзіцца. Відаць было, што многія такога звароту справы не чакалі і выходзілі нездаволенымі. Гэта ўгадвалася па маўклівасці, з якой многія выходзілі са сходу, і па гоману, які хутка падняўся на школьнім дварэ. Услухаўшыся ў гэты гоман, Лёйка адышоў ад акна да стала, ля якога стаялі Мілоўскі з Кастусём.

— Дарэмна ты зараней карты раскрываеш,—сказаў ён Каплану.

— Якія карты?

— А пра кулакоў, што іх не будзе ў калгасе, заявы-ж падалі і яны?

— Па-твойму прыняць іх у калгас трэба?

— Прымакаць не трэба, а падумаць, як лепш зрабіць, не пашкодзіла-б. Я вось яшчэ не ведаю, што вы тут,—ён пака-зай рукой на сялян, якія засталіся на сходзе бедната,— будзеце рабіць?

— Будзем разглядаць кулацкі спісак.

— Я так і думаў!—як-бы абраадваўся Лёйка.

— Што, што?—падаўся бліжэй да Лёйкі здзіўлены Мілоўскі.—То ты хацеў, як мага больш раскулачваць, а то, здаецца, запрапануеш і гэтых не чапаць.

— Так, і запрапаную, і лічу гэта зусім правільным.

— Як-жа-ж гэта? Ці ты думаеш, што, падаўши заяву ў калгас, кулакі перасталі быць кулакамі?

— Я нічога не думаю, але я ўлічваю канкрэтныя абставіны.

Мілоўскі зарагатаў.—Здорава ты ўлічваеш,—сказаў ён.—Добра такі, што мы парашылі склікаць сход бедната раз-жа, вельмі добра.

— Ты зубы не скаль, таварыш Мілоўскі,—агрызнуўся Лёйка.—Я ў палітыцы жартаваць не прывык і катэгарычна патрабую, каб сёння пытанне аб раскулачванні не разгля-

даць. Калгаса заўтра-ж не будзе, калі вы зробіце гэта. Я патрабую перанесці гэтае пытанне ў райком.

— Глупства!—Мілоўскі змяніў тон на сур'ёзны.—У райкоме мы пра гэта пагаворым, бяспрэчна, а цяпер я прашу, таварыш Каплан, каб ты ад імя бюро ячэйкі забараніў Лейку падымаль гэтае пытанне на сходзе беднаты.

— Хочаце рот закрыць? Пабачым яшчэ каму райком рот закрые.

— Калі таварыш Лейка выступіць са сваёй прапановай на сходзе, гэта паставіць яго па-за радамі партыі.

— Аж так?—Лейка кінуў на Мілоўскага злосны погляд.

— Так,—падтрымаў Мілоўскага Каплан.—Я патярэджваю цябе зусім афіцыйна. Усякія гутаркі скончаны. Людзі сходу чакаюць.

— Што-ж, я памаўчу. Знішчайце тое, што зроблена, маёй віны ў гэтых не будзе; я, што трэба, сказаў.

— Добра, пасля пагаворым.

Калі Каплан пачаў гаварыць пра раскулачванне, сход змоўк у трывожным напруженым чаканні. Цішыня, якая ўсталівалася на сходзе, заразіла агульным настроем напруженага чакання і прафесара. Ён блукаў поглядам па тварах сялян, жадаючы адгадаць іхныя думы, прымаюць яны слова Каплана, ці не прымаюць. Стала крыўдна, што ўрачыстасць, якая зусім яшчэ нідаўна панавала над сходам, якую ўсе прысутныя віталі, змяніеца незразумелым яму, наўрад ці канечне патрэбным і цяжкім.

— Цяжкая гэта справа,—кажа ён да Ягуплы, які моўчкі сядзіць побач і разгублена міргае вачыма. Ягупла адказвае нешта невыразнае, і прафесар парашае да канца маўчаць, каб пасля самому дома паспрабаваць разбрацца ва ўсім, што ўбачыць за гэны вечар, і ён зноў углядаецца ў твары сялян.

— Вось табе і на!—эрываецца з вуснаў аднаго немаладога ўжо селяніна.—Усёроўна, як угадалі.

— Што ўгадалі?—пытае яго Каплан.

Селянін, відаць, незадаволены тым, што вызываўся гаварыць, але адпірацца німа як, і ён дагаварвае:

— Вядома, што ўгадалі. Угадалі акурат, каго раскулачваць.

— Яшчэ ці ўгадалі-ж?—кідае яму адзін з сялян.—Шкода, што цябе яшчэ сюды не ўстаўлі.

— Мяне, як мяне, а цябе, можа, і варта было-б туды.

На сходу прараваўся рогат. Селянін усміхнуўся, загіна-

ючы пальцы на левай руцэ, пераказаў прозвішчы, якія назваў Каплан.

— Можа, хіба Мірона ці варта?—сказаў ён,—а за тых, раз такая палітыка, раз так трэба, я нічога не скажу.

— Такі-ж і Мірон,—запярэчыў яму Мікода Жук.—Хіба не вы яго кожны год абкошваецца ды абжынаеце? Нябось, ён не напінае так на свой пуп з касой, як ты. Не адышоў ад іх Мірон.

— Ды не адышоў,—згадзілася некалькі чалавек.

Але больш нікто нічога не сказаў, і ў прафесара скла-  
лася ўражанне, што сяляне не дагаварваюць таго, што ду-  
маюць. Гэтае ягонае ўражанне падмацавалася, калі некалькі  
чалавек з прысутных не падалі сваіх галасоў за раскулач-  
ванне, хоць не галасавалі і супроць. Адчуваючы сябе не-  
калькі разгубленым, прафесар, як скончыўся сход, адразу ж  
развітаўся і пайшоў дадому. Пайшоў ён адным з першых.  
За ім сабраўся пайсці і Тарэнта, але Тарэнту гукнуў да  
сябе Каплан.

— Ты заявы не падаў сёння?—запытаў Каплан.

— А ты хіба не глядзеў, хто падае?

— Такі не глядзеў. А можа падаў?

— Я не авечка, каб за табуном хадзіць.

— Цябе варта было-б трошкі абстрыгчы, падкараціць  
воўну, можа-б рагманейшым стаў.

Гэта сказаў Лёйка. Тарэнта Лёйку нічога не адказаў,  
але адказаў Мілоўскі:

— Ні таго, каго трэба, збіраешся ты стрыгчы, таварыш  
Лёйка.

Тарэнта зірнуў на Мілоўскага, жадаючы разгадаць,  
усур'ёз ён гаворыць, ці з хітрасцю, і супакоіўся.

— Для гэтага мяне і клікалі?—запытаў ён.—Мне спаць  
пара, заўтра рабіць трэба.

— Клікаў я не для гэтага,—адказаў яму Каплан.—Ха-  
цеў-бы я з табой неяк спаткацца, каб пра тое-сёе па-  
раіцца нам.

— Раіцца табе са мной няма чаго, без мяне ты ведаеш,  
што рабіць. А ўгаварваць мяне не спрабуй.—Тарэнта ўсміх-  
нуўся.

— Ну, і бацька-ж у цябе,—сказаў Каплан да Кастуся.—  
Ніяк пад яго не пад'едзеш.

— Спрабаваў і я,—адказаў Кастусь,—таксама нічога не  
вышла.

— А вы і не спрабуйце. Прыдзе пара, сам прыду да  
vas. Ну, я і пайду, некалі мне.

— А ўсёж-такі, як-бы нам параіцца з табой?..

— Калі захочаш, парайся.

Тарэнта пайшоў. Хутка і зусім апусцела памяшканне шкілы, але шаптоўцы доўга не спалі ў гэту ноч. То там, то тут можна былі пачуць чые-небудзь крокі і разгледзець постась чалавека.

Гэткую постась чалавека невысокага росту можна было змеціць той начы адразу, як пагас у школе агонь, калі мікітавай хаты, а пазней на дарозе да хутара Ермалая Ката. На хутары ў Ермалая Ката позняга госця як-бы чакалі. Як толькі абазваліся ў дварэ сабакі, вышаў гаспадар. Ён подбежкам пайшоў да форткі, упусціў госця ў двор і павёў яго за сабою ў хату. У ханце за гэтым у лямпе падбольшылі агонь і праз акно можна было з двара бачыць, як стаяць калі стала і гаспадар, і госць. Госць так і не сеў, пакуль быў у Ермалая Ката, а потым сам Кот апрануў кожух і вышаў разам з госцем на дарогу за свой двор. Там яны разышліся і Ермалай Кот, спяшаючыся, моцна тупаючы ногамі аб умёрзлую зямлю, здымаву час ад часу шапку, каб абцерці ўспацелую лысіну, ішоў да службовага камбінацкага пасёлка, дзе жыў нямецкі інжынер Эрнст Пецольд. Непадалёку ад камбінату Кот напаткаў Мікіту Шкробата, які, гэтак-жэ спяшаючыся, ішоў да Тарэнты, разлічаючы, што той яшчэ пасля сходу не спіць.

Тарэнта толькі што лёг, як захадзіўся на дварэ сабака. Ён падняўся і падышоў да акна. Па дварэ, супакойваючы сабаку, падбіраўся да акна Мікіта. Здагадаўшыся, чаго прышоў Мікіта ў такую пару, Тарэнта ўпусціў яго ў хату і, не апранаючыся, як быў у ніжній бялізне, стаў калі печы.

Мікіта стаяў перад Тарэнтам, задыхаўшыся, з расхрыстанымі поламі кожуха. Шапкай ён выціраў з твара пот. Ён стаяў плячыма да акна і Тарэнта ледзь мог разгледзець ягоны расплюснуты твар, які хаваўся ў шэрсці касматага каўняра і ў цяню ад авбіслых ускудлачаных валасоў.

— Ты быў там на сходзе?— запытаў Мікіта.— Ведаў і не зайшоў сказаць, што брата загубіць збіраюцца. Добра, што хоць чужыя людзі сказалі.

— Я-ж ведаў, што скажуць, чаго-ж мне было ісці.

— Ведаў? Ты, можа, і даўно ўжо ведаў што, а маўчаў. Яно заўжды, пакуль свой спагадае, дык чужы пашкадуе. І тут так. Думалі, што паны нас мучылі, аж яно паны мучылі, ды жыць давалі, а свае душаць і апошнюю кашулю здымавуць. Ці тут гэны твой? Можа схадзіў-бы, папрасіў...

— Няма яго, не прыехаў.

— Што-ж будзе? Божа мой, божа мой! Бег-жа я з-за гэтага; на гэта спадзяваўся. А можа ў ячэйкі папрасіў-бы, усё-ж сын твой там у іх? Ці, можа, каб ты запісаўся, можа за гэта не чапалі-б?

— Што ты плявузаеш?

— А куды-ж мне кінуцца, да каго? Я-ж не пабягну мо да пілацеевскага сына, як Ермалай.

— Да якога пілацеевскага сына?—эздзівіўся Тарэнта.

— Да якога-ж? Служыць-жа можа на камбінаце, хіба не бачыў, як сядзеў тады ў Мірона? Пану, нябось, і пры большэвіках няцяжкі хлеб...

— Гэта хіба ён быў?—перабіў Тарэнта.

— А то хто-ж?.. Ты толькі не скажы таго дзе, во што,— раптам скапіўся Мікіта, зразумеўши, што нагаварыў чаго не след было.

— Гэта ўжо, як я захочу, зраблю.

— Я-ж зусім тады прападу... Сашлюць. Ён не па свайму прозвішчу жыве.

Тарэнта шкадаваў брата, хоць і не любіў яго і ніяк не мог запамятаць даўнягта таго, як Мікіта выгнаў з двара Паўла. Але тое, што ён пачуў ад Мікіты, абудзіла ў ім пачуццё пагарды, якое жыло ў ім у тая даўнія часы.

— Думаў, хоць пад старасць чалавекам станеш, а ты і цяпер бегаеш за імі, ліжаш... дзе твая галава была?—крыкнуў Тарэнта.—Ты думаў, куды ты лезеш? А цяпер бяжыш, каб я ячэйку прасіў! Такі варта вас, такіх, пасадзіць, варта, а не толькі паракулачваць.

Мікіта спуджаны змоўк, а пасля адумайся, што сказаў-жа ён пра Пілацеева толькі брату і пасмілеў.

— Ідзі, скажы ім, пасадзі брата, во што... Можа падзя-  
куюць.

— Рук мараць не хочу, а то можа і пасадзіў-бы. Ты-ж садзіў некалі. Аднаго брата ўтапіў, а другога пасадзіў быў...

— Каб ты так на сваю лаўку садзіўся, як я цябе садзіў, во што.

— А ўжо-ж, каб-жа так.

— Ну, ідзі, пасадзі...

— Без мяне пасадзяць, калі варта будзе.

— А я думаў, пасобіць брат, выратуе...

— Я цябе да Пілацеева не слав, чаго-ж ты ў мяне ратунку шукаеш? Думаў, што можна будзе хоць у чым засту-  
піцца за яго, а ён з Пілацеевым хэўру павёў, калгасы раз-  
бураць узяўся... У-у-у, дурніцы кавалак! Што, я за цябе  
сваю галаву падстаўлю, або што? Хлопчык ты, не разу-

мееш? Ідзі вось лепш сам раскажы ім пра Пілацеева, то, можа, раскулачаць, ды хоць у Салаўкі не сашлюць. А я ўмешвацаца ў твае справы не буду, хадзіць за цябе прасіць, не буду.

На гэтым яны і разышліся. Мікіта паспрабаваў яшчэ папракнуць Тарэнту, але, не дачакаўшыся ад яго ані слова, пайшоў, а Тарэнта, як запёр за ім дзвёры і вярнуўся ў хату, нейкі час моўчкі стаяў каля печы, пасля злосна плюнуў у качарэжнік, мацюгнуўся і вярнуўся на сваё месца ў ложак.

## П А Д З Е Я      Д З Е С Я Т А Я

Такое яснае і такое цёплае сонца ўпершыню за ўсе апошнія дні сакавіка. Памяшканне лабараторыі запалонена сонцам. Яно на падлозе, на даўгіх, вузкіх сталах. Ягоны блеск на шкляных прыборах і на медных частках апаратуры і на блявых валасах жанчыны, якая стаіць перад крыху здзіўленым прафесарам. Жанчыне гадоў трыццаць шэсць. У яе высокі ледзь-ледзь пакаты лоб, на якім гады паклалі двумя лёгкімі зморшчынамі свае сляды. Складка зморшчын і паміж бровай.

Прафесар толькі што ад работы і ён здзіўлены пазірае то на жанчыну, то на Паўла Андрэевіча, якія так нечакана з'явіліся ў лабараторыю.

— Мой вельмі даўні і вельмі добры сябра, Ліда Міхайлаўна Земянкова,—гаворыць Буднік, звяртаючыся да прафесара. А калі прафесар бярэ яе руку і называе сваё прозвішча, Буднік павяртае твар да яе.—А тэта прафесар Галынскі, Міхаіл Палікарпавіч, пра якога я табе расказваў.—Вы прабачце, Міхаіл Палікарпавіч,—звяртаецца ён да прафесара,—але я вельмі часта ўспамінаў вас там.

— Добрым словам ці дрэнным?—усміхаючыся, пытае прафесар.

— Павел Андрэевіч пра вас толькі добрае гаварыў,—абазвалася Ліда.—І мне вельмі прыемна было гэта чуць, бо вас, прафесар, я ведала яшчэ па Пецербургу.

— Вось як?—дзівіцца прафесар.—Ну, я вельмі рад. Я ўсё трапляю на людзей, якіх сустракаў некалі, якія мяне ведаюць,—эірнуў ён на Будніка.

— Шанцуе і мне на гэтае,—сказаў Буднік.—Ліду Міхайлаўну я апошні раз бачыў толькі ў трынаццатым годзе.

скалі не лічыць зусім выпадковай хвіліннай нашай сустрэчы ў дзевятынаццатым годзе.

— Значыць, спаткаліся вы цяпер у Берліне?

— Так. Ліда Міхайлаўна працавала ў нашым прадстаўніцтве. Я зусім збягтэжыўся, пазнаўшы яе, вачам сваім не паверыў. Наша пісьмовая сувязь перарвалася ў дваццаць другім годзе, з той пары я пра Ліду Міхайлаўну чуў толькі што-ні-што самым краем вуха.

— Гэта вельмі цікава,—кажа прафесар.—Я-ж, прабачце, дагадваюся, што вы кахалі друг друга яшчэ і ў трынаццатым годзе.

Прафесар пазірае на іх з хітраватай ветлівой усмешкай і яны абменьваюцца поглядамі і таксама ўсміхаюцца.

— Здаецца так,—згаджаеца Буднік з словамі прафесара.

— Амаль што так.

— А цяпер Ліда Міхайлаўна назусім да нас?

— Так, назусім, назаўжды.

— Тады я вельмі рад. Спадзяюся, што цяпер Паўлу Андрэевічу больш не трэба будзе шукаць выпадковага спаткання з вами.

Яны ўсе троє ўсміхаюцца, стоячы сярод лабаратарыі, і прафесар раптам хапаецца, што не запрасіў гасцей сесцы.

— Пррабачце,—просіць ён.—Зусім я запамятаў. Прывык у лабаратарыі больш на нагах быць, чым сядзець, дык і вас не пасадзіў. Сядайце-ж хоць зараз.

— Дзякую, Міхаіл Палікарпавіч.—Мы ўсяго на адну хвілінку да вас. Я што-ні-што прывёз з замежных, у прыватнасці з белаэмігранцкіх газет, падумаў, што вас цікавіць, як яны пра нас пішуць, і захапіў іх з сабой. Вось.—Буднік дастаў з парфеля пачку газет і перадаў яе ў руکі прафесара.—І пакуль што бываіце. Іншым разам мы прыдзем на больш часу, каб агледзець вашу станцыю.

— Прашу, прашу, буду вельмі рад.

— А я вас прашу на Першае мая да нас на камбінат. Будзем даваць наша першае свято і першую партыю прадукцыі.

— Я абавязкова буду.

На гэтым прафесар з сваімі гасцямі развітаўся. Адразу, як пайшлі гості, ён узяў газеты, якія даў Павел Андрэевіч, і пайшоў з імі ў свой габінет. Стоячы над столом, ён гартаў газеты адну за другой, пакуль што праглядаючы іх, шукаючы, на чым-бы спыніць увагу. І адзін за другім праўягаў поглядам загалоўкі, мяркуючы, што пасля прачытае

Усё. Гэта была не звычайная цікавасць да газет. Гэта была цікавасць да іншага свету, які ляжаў па той бок мяжы. Нешта падобнае на пачуццё, якое было ў прафесара, калі ён збіраўся ў сваё падарожжа за мяжу, тая-ж прыўзнятан зацикаўленасць пытаннем: «А што-ж там?» і тое-ж жаданне ў чужым, у далёкім праверыць тое, што вакол яго.

Прафесар перагортвае газеты. За мяжой ён бачыў іх і чытаў. Тут і «Последние новости», и «Дни», «Берлинер Тагеблат», і венская «Арбейтэр Зонтаг», парижская «Матэн» і англійская «Таймс» ды іншыя, пачынаючы ад соцыял-дэмакратычных і канчаючы белазімігранцкімі. І тое, што газеты розныя і што багата іх, радуе прафесара. Ён мае магчымасць пабыць сёння ў асяроддзі, дзе вельмі вялікая рознагалосіца. Гэта акурат тое, што падабаецца прафесару. Ён пачуе голас і адных, і другіх і ў гэней рознагалосіцы знайдзе тое, што яго цікавіць. І, задаволены гэтым, прафесар мосціцца на крэсле і схілецца над газетай з артыкулам вядомага французскага сенатара пра ягонае падарожжа па Совецкаму саюзу. Крайну, у якой жыве прафесар Галынскі, французскі сенатар заве «краінай парадоксаў». Гэта цікава, і прафесар уважліва прачытае артыкул, радок за радком.

Ад аднаго артыкула ён пераходзіць да другога. Ён ніколі амаль з такай цікавасцю не чытаў газет. Змест іхны як-бы наўмысля падабраны. Пасля артыкула французскага сенатара ён чытае ў «Последних новостях» справаздачу пра сход рускіх эмігрантаў у Парыжы. Змест справаздачы прыпамінае яму тое, што ён часта чуе ў словах Пілацеева: злосць і бездапаможнасць. Прафесар думae пра змест газет, якія даў яму Буднік. Рантам прыходзіць думка, што Буднік падабраў газеты наўмысля. Інакш чаму-ж ён адразу-ж прывёз іх? Але для чаго ён гэта зрабіў? Ведае пра абшчэнне прафесара з чалавекам таго лагера? Можа дагадваецца пра наяўнасць аналагічных думак у прафесара і наўмысля даў газеты, каб, знайшоўшы тыя-ж думкі там, ён зразумеў, чые яны? Ха-ха! Прафесар зусім не крыдудзе за гэта. Калі так, гэта вельмі хітра і разумна прыдумана. І калі-б Буднік прызнаўся ў гэтым, ён з уздзячнасцю паціснуў-бы ягоную руку. Яго радуе і некалькі ільсціць яму геная клапатлівасць з боку Будніка, буднікова жаданне захаваць яго, так або інакш карыснага для ягонай справы.

Час ад часу прафесар адрываецца ад газет і ходзіць па габінету з гэнымі мыслямі. Яны цяпер не пакідаюць яго. Вяртаючыся да газеты, ён заходзіць у надрукованым мыслі, якія не раз наведвалі і яго, і пачынае смяяцца. Ён

зусім шчыра рагоча над сабою і раптам згортвае газеты. У іхным рознагалоссі задужа багата такога, што адно на адно падобна. Збіраючыся дадому, ён думае, ці несці з сабою туды газеты, і кладзе іх у шуфляду стала, а з сабою бярэ толькі нумар «Последних новостей», з намерам пака-заць Ягуплу, калі ён выпадкам прыдзе, справаздачу пра сход рускіх эмігрантаў.

Ягупла прышоў да прафесара надвячоркам, яшчэ да заходу сонца. Быў Ягупла нечым асабліва ўзбуджаны на гэны раз і не сеў, калі запрасіў прафесар, а пачаў хадзіць па пакоі. Доўга хадзіў моўчкі, кідаючи абрыўкі незразумелых прафесару сказаў.

— Сядайце, Сузон Іванавіч,—прапануе яшчэ раз прафесар,—а я пайду закажу чай.

Чай? Як уважае прафесар, ён таксама з ахвотай вып'е шклянку чаю, а сядзець ён не можа, як не можа, агулам, у апошняя дні знайсці сабе месца. У чым справа? Што такое здарылася? А хіба прафесара не хвалюе тое, што робіцца хоць-бы толькі тут у апошняя часы? І хіба прафесар не думае яшчэ і пра ўсю краіну?

— Вы гаворыце пра раскулачванне?

— Так.—Ягупла мае на ўвазе тое, што цераз пару дзён павінна адбыцца ў Шапятоўцы і што, напэўне-ж, адбываецца па ўсіх месцах.

— Але-ж гэта няўхільная справа,—супакойвае Ягуплу прафесар.—Я згодзен з вами, што гэта жорстка, але вы памятаце пазаўчарашні сход? Самі сяляне апраўдваюць гэную жорсткасць у адносінах да сваіх суседзяў. Гэта ўсё-ткі робіцца ў інтарэсах таго, што павінна зрабіць лепшым жыццё ўсіх. Я ніколі не апраўдваў неразумнай жорсткасці, ніколі. Але калі заўтрашні дзень для ўсіх будзе больш сътым, больш шчаслівым і больш разумным, я скілен апраўдаць тэта.

— А калі будзе не так? А калі ўсё гэта толькі зусім не патрэбная жорсткасць, Міхаіл Палікарповіч?—пытае, спыняючыся на сярэдзіне пакоя, Ягупла.—Я-ж паэт, я, таک сказаць, жывы сведка гісторыі, я павінен сказаць слова праўды. Калі паэты не скажуць праўды пра свой час, гісторыя жорстка адпомісціць ім. Наступнае пакаленне людзей абзве іх хлусамі і баязліўцамі.

Прафесар прыпамінае, як часта ў працягу ўсіх гэных год, калі ён прыглядаўся да таго, што рабілася вакол яго, ён думаў, што праўда ў тым, што думае ён, а не ў тым, што робіцца. І цяпер, слухаючи Ягуплу, ён не можа стрымашца, каб не ўсміхнунца.

— А чаму вы думаецце, што праўда, якую павінны ви сказаць як паэт, не павінна згаджацца з тым, што ёсць? — пытае прафесар. — Но, калі заўтрашні дзень будзе лепшым, наступнае пакаленне апраўдае ўсё, што робіцца ў нашы дні. І тады яно можа не апраўдаць толькі нас з вамі, якія не хочуць згадзіцца з сёнешнім.

— Але хто давядзе мне, што заўтрашні дзень будзе лепшым? Прафесар зноў усміхаецца? Ягупла, няхай Міхаіл Палікарпавіч прабачыць яго, зусім не бачыць падстаў для смеху. Для яго ва ўсім гэтым вялікі трагізм. Міхаіл Палікарпавіч ведае ягонае мінулае, і яму ніяма чаго хавацца. Ён будзе гаварыць тое, што думае. Ён быў некалі не зусім добрым прыяцелем большэвікоў. Ён лічыць, што ў семнаццатым годзе большэвікі змаглі перамагчы толькі таму, што ў прыватнасці інтэлігенцыя была дужа інертная і не цікаўілася тым, што робіцца, у той час, як ёй-бы і трэба было ўзяць у свае рукі лёс Расіі і зрабіць яе сапраўды щаслівой. Але гэтага не здарылася. Большая вікі выкарысталі інертнасць інтэлігенцыі і з-пад яе рук узялі ўладу. Пасля інтэлігенцыя паверыла, што пачынаецца нешта новае і пайшла да іх. Мы адмаўляліся ад вельмі дарагога, — кажа Ягупла, — дзеля неіснуючага, і я ўсведамляю гэта толькі сёння. Цяпер позна. Сіла на іхным баку. Тэорыямі класавай барацьбы яны разбідналі і апошнюю сілу — сялянства, і сёння сялянства вугаль, які яны кідаюць у топку паравіка, на якім едуць. Прафесар думае, што гэта толькі фантазія паэта? Сялянства жыве лепш, чым да рэвалюцыі? У яго больш зямлі? Але што будзе з ім заўтра? Прафесар думае пра гэта? А потым, калі прафесар так ужо хоча, ён зусім не жадае, каб праўда была абавязковая на ягоным баку. Ён нават хацеў-бы ў дадзеным выпадку памыліцца. Так-так, бо сёння яшчэ ён зусім шчыры прыяцель большэвікоў. Але ён-же паэт! Ён жывы сведка сваіх дзён, і блуканне ўпоцемках, у няведанні — гэта найвялікшая трагедыя ягоная і ягоных калег. Ён таксама хацеў-бы бачыць заўтрашні дзень лепшым, але пакуль што ён бачыць перад вачыма сцяну, глухую сцяну і ні з ведае, што будзе за ёй. Можа і нешта лепшае, можа. Але што, калі не? Што, калі за сцяной бездань?.. Не, не, ён не можа быць спакойным у такія часы. І калі-б гэта было толькі ягонай уласнай трагедый, але-ж гэта трагедыя цэлага пакалення людзей...

Крыху прыгорблены, высокі, ён ходзіць па пакоі, тримаючыся левай рукой за гузік пінжака. На пальцах левай рукі даўгія, наўмысля загадаваныя пазногі. Відаць, яго трывожыць зуб. Ён часта падносіць да рота руку і, засоўваючы

ў рот палец, пазмогцем калупае ў зубах. Выняўшы палец з рота, падносіць яго да воч і разглядае, на момант прыпыніўшыся, пасля зноў бярэцца за гузік і ходзіць ад сцяны да сцяны.

Ягупла неяк смешна перастаўляе ногі, высока ўздымаючы іх, як-бы ідзе па вадзе, ці баіцца за што зачапіцца нагамі. Калі ён падымае ногі, пад вострым кантам добра выгладжаных штаноў выпукляюцца калені ягоных ног, а калі спыняеца, ног за штанінамі не адчуваеца і прафесар прыпаминае, як ён бачыў Ягуплу каля возера голым. Тонкі, каслявы, з валасатымі нагамі, згорблены стаяў ён тады над вадой і прафесар смяяўся, што з'яўленне такога чалавека магло напалахаць яго. Гэны вобраз паўстае і цяпер ва ўяўленні прафесара і, слухаючы, як Ягупла гаворыць пра сцяну, за якой чалавецтва чакае бездань, ён не можа стрымацца, каб не засмияцца. Яму смешна, калі Ягупла гаворыць пра трагедью цэлага пакалення. Каб стрымаць сябе, прафесар бярэ з кішэні газету, якую прынёс дадому, і дае яе Ягуплу.

— Пачытайце вось гэта,—паказвае ён пальцам на дзве калонкі справа здачы рускіх эмігрантаў.—Гэта даволі цікава. Я сам здолен часам разважаць так, як разважаеце сёня вы, але гэта даволі смешна. Прабачце, але так. І мне значна больш падабаеца, калі вы гаворыце пра неабходнасць рабіць сваю справу незалежна ад усяго. У гэтым значна больш здаровага сэнсу, чым у тэорыях аб трагедый чалавецтва. Чытайце, а я пайду-такі папрашу падаць чаю, а пасля пайду ў лабараторыю.

Аб лабараторыі прафесар сказаў наўмысля. Вельмі даўно ўжо прафесар працуе над праблемай прыгатавання з торфу пластычных мас. Апошняй вынікі ягоных работ даюць падставы спадзявацца, што шуканні блізяцца да канца. Апошняй дні ён думае толькі пра гэта, усё яшчэ баючыся хоць каму выказаць свае надзеі. Чаканне запоўніла яго цалкам, і адсюль у апошняі часы ў яго жаданне быць больш часу ў адзіноце. Усё іншае яго хвалюе толькі нейкі час і праходзіць, губіцца ў памяці, астаючыся па-за кругам мыслей, якімі ён жыве. І таму, каб пазбавіцца сёня ад Ягуплы, ён парашае схітрыць з ім і ідзе з ім з дому, каб пасля не прыкметна вярнуцца назад.

Вярнуўшыся дадому, Міхail Палікарпавіч у калідоры спаткаўся з Пілацеевым. Пілацеев стаяў каля акна, абапёршыся локцем на падаконнік, і чакаў яго. Павітаўшыся з прафесарам, Пілацеев зайшоў за ім у пакой. Такое з'яўленне Пілацеева перад ноччу ўстрывожыла прафесара. Адразу знік

настрой, з якім ён варочаўся дадому, пакінуўшы Ягуплу. Прафесар не хацеў бы бачыць Пілацеева. Ён агулам у апошнія часы думаў, што лепш было-б зусім не сустракацца з ім. Іхныя адносіны склаліся не так, як пра тое думаў прафесар. Ягоную абыякавасць, абыякавасць да разважанняў Пілацеева, Пілацеёў, відаць, выглумачыў, як признанне ягоных поглядаў, як згоду з ягонымі разважаннямі і пачынаў элоўжываць цярпеннем прафесара, мяркуючы, відаць, што прафесар гэта пачынаў разумець,—або яны павінны перарваць насці. Іхныя адносіны акурат былі на мяжы, за якой, прафесар гэта пачынаў разумець,—або яны павінны пераравацца, або прафесар, зусім не жадаючы гэтага, можа апынуцца ў стане, у якім быў некалі ў Петраградзе, жадаючы пазбавіцца ад якога, ён паехаў працаўца сюды на тарфянную станцыю. Апошнія падзеі, да якіх Пілацеёў ставіўся не абыякава, наблізілі іхныя адносіны да гэтай мяжы.

Увайшоўшы ў пакой, прафесар парашыў, што расправицца ён не будзе, каб паказаць гэтым Пілацееву, што ён невольны. Не ведаючы, чаго прышоў Пілацеёў, ён разгублены паглядаў на яго. Пілацеёў заўважыў разгубленасць прафесара і паспрабаваў супакоіць яго.

— Я да вас толькі на адну хвіліну,—сказаў ён.— Ну, што, Міхаіл Палікарпавіч, вы апраўдваецце палітыку ваших гаспадароў? Ці не? Мне гэта вельмі важна ведаць...

Прафесар абрадваўся, што гутарка пачалася так. Знаныць усё можна будзе скончыць сёня-ж, зараз-жа.

— Так, я апраўдваю тое, пра што вы гаворыце,—адказаў прафесар.

— Вы апраўдваецце рабаўніцтва і здзекі над сялянствам? Вы былі, здаецца, вялікім гуманістам?

— Здзекаў над сялянамі я не бачу. Адабраць у пяці багатыроў іхнью маёмасць, не зусім справядліва нажытую, гэта не значыць здзекавацца над сялянамі. Я апраўдваю гэта зусім свядома.

— Вось як?—Пілацеёў паспрабаваў усміхнуцца.—Я пачынаю не пазнаваць вас, прафесар Галынскі. Мне ўвесь час здавалася, што вы крыху інакш глядзелі на такія рэчы. Вы, можа, верыце і ў іхны комуністычны рай?

— Хочаце, каб я адказаў вам?—Прафесар стаў перад Пілацеевым з глыбока засунутымі ў кішэні паліто рукамі.— Я не ведаю, ці будзе заўтра рай, але я, Адам Феакціставіч,— прафесар паспрабаваў змягчыць тон гутаркі,—ведаю, што людзі ў большэвіцкай дзяржаве хутка не будуць нават ведаць, што такое голад, жабрацтва, беспрацоўе, сироцтва. Так, так! Я не ведаю, ці будзе гэта рай, але гэта будзе

зусім не тое жыщё, якога хочаце для Расіі вы. Вы цягніце Расію назад. І я рад, што з гэтага нічога не выйдзе!..

— Ха-ха-ха!..—Пілацееў, рагочачы, адкінуўся на спінку крэсла.—Прафесар, старонік чыстай дэмакратыі, стаў большэвіком? Ха-ха-ха! Я зусім не пазнаю вас, прафесар. Вы гаворыце так, нібы чытаеце тээсі Komінтэрна. Не так даўно вы разважалі па-інакшаму. Чым-жа яны так дагадзілі вам. прафесар Галынскі?—ён пазіраў на прафесара, крывячы твар злоснай усмешкай.

Апошняя слова Пілацеева скранулі прафесара з месца. Ён вызваліў руکі з кішэнь паліто, падаўся бліжэй да Пілацеева і паказаў рукой на дзвёры.

— Вон! Вы нягоднік!.. Я дужа шкадую, што не выгнаў вас у першы-ж дзень. Я не ведаў, што вы такі нягоднік..

Пілацееў раптам змоўк, адхінуўся ад спінкі крэсла і, не верачы таму, што чуе, падняўся на ногі. Прафесар падаўся да дзвярэй і адчыніў іх.

— Прашу, мне некалі...

— Дык вось як?—толькі і мог сказаць Пілацееў. Потым прыпыніўся ў дзвярах і, спрабуючы іранічна ўсміхнуцца, кінуў:

— Цяпер прафесар напіша данос?

— Гэта, пэўне, ваша спецыяльнасць.—Падышоў, і, не паспей Пілацееву павярнуцца плячыма да дзвярэй, зачыніў іх.

Цераз дваццаць мінут пасля гэтага прафесар быў на сваім месцы ў лабараторыі. Стораж, які часта бачыў прафесара ў памяшканні лабараторыі, не здзівіўся ягонаму позніму з'яўленню і моўкі перадаў яму патрэбны ключ.

— Калі што, я буду ў сваёй каморцы,—сказаў ён.

— Добра.

Прафесар лёгка падняўся на другі паверх, пакідаючы за сабою шоргат ног. Потым прайшоў даўгім калідорам, у якім асабліва выразна ў такую пару аддавалася рэха кроکаў. Гэта крыху супакоіла і калі ён зайшоў у лабараторыю і зачыніў дзвёры, па прывычцы замкнуўшы іх за сабою, тады адчуў асабліве задавальненне ад таго, што вызваліўся ад блізасці Пілацеева і, каб хутчэй зусім запамятаць на яго, пачаў рыхтаваць да работы апаратуру.

## ПАДЗІЯ АДЗІНА ЦЦАТАЯ

**З** памяшкання лабараторый прафесар вышаў а шостай гадзіне ранку. Ён замкнуў хімічны габінет, дзе прабыў ледзь не ўсю ноч, і ключа сторажу не аддаў. Ключ ляжыць у кішэні. Ён нашчупвае яго пальцамі руکі.

Над высокім ганкам будынка лабараторыі вісіць элек-трычны ліхтар. На ганку відна, а прафесару хочацца ісці ў цемру і ён ідзе па дарозе за круг, да якога дасягае свято ліхтара.

Ідучы, ён слухае роўны, мяккі тул электрастанцыі і чалавечыя галасы, якія даходзяць з двара каксавальнага завода.

Міхаіл Палікарпавіч не думае пра тое, куды ідзе. Пальцамі левай рукі ён намацае ў кішэні цяжкі, вялікі ключ ад дзвярэй хімічнага габінета. Дзвёры габінета замкнёныя. Яшчэ ніхто не ведае аб tym, што гэтай ноччу яму, урэшце, пасля бясконцых шуканняў, удалося знайсці спосаб прыгатавання пластычных мас з торфу. У габінете на стале ён пакінуў тое, што стала вынікам доўгіх ягоных шуканняў. Шуканні скончаны і цяпер можна паблukaць вось так. Прা-фесар развінае перад сабою пустыя рукі, адчуваючы ў руках незвычайную лёгкасць.

Па абодва бакі дарогі, кудой ідзе прафесар, ён угадвае ў цемры за канаўкамі кавалкі тарфяных цаглін. Тарфяны пыл ён угадвае пад ногамі па таму, як мякка ступаюць на дарогу ногі. На прасторах балота стаіць штабелямі здабыты торф. Гэта дзесьці за цемрай яшчэ не адышоўшай начы. І там-жа велізарныя запасы яго пад мяккім насцілам імхой. У прафесара ледзь-ледзь пабальвае галава. Боль цісне на скроні. Час ад часу ён сплюскае вочы, і боль сціхае.

У дому, перад ганкам якога прафесар спыняеца, усё яшчэ спяць: ніводнага аганька ў вокнах. Ён адчыняе дзверы ў калідор і ідзе да чацвертых дзвярэй з правага боку. У дзверы паціху стукае. Раз, потым яшчэ і яшчэ. Адказвае на ціхае пытанне «хто там», чакае, пакуль два разы паварочваецца ў дзвярным замку ключ і ідзе ў адчыненыя дзверы насустреч прыемнай цеплыні і ціхаму жаночаму голасу.

Пасля цёмнага калідора ў пакоі відней і ён добра бачыць жанчыну, якая стаіць у белым сядром пакою. Ён бярэ яе рукі, якія жанчына трymае перад сабою на ўзроўні грудзей і цалуе адну, потым другую.

— З добрым ранкам,—кажа ён, пазіраючы ёй у твар, хоча разгледзець яе вочы.—Павіншуйце мяне.

— Няўжо-ж? Mіхаіл Палікарпавіч!—Яна вызваліла свае рукі з ягоных, узяла яго за локці рук і пачала трэсці іх.—Няўжо-ж? Mіхаіл Палікарпавіч! Хутчэй распранайцесь і расказвайце, вось так.

Сама сцягвае з ягоных плеч паліто, а пакуль ён вешае паліто, ідзе і садзіцца на канапе, падкурчыўши пад сябе ногі.

— Значыцца толькі што?—пытае яна.—Якая радасць! А як абрадуецца Павел Андрэевіч. І ўсе. Ух! Не ведаю, што і зрабіць вам за гэта.

— Пацалуйце мяне,—жартуе ён і кладзе свае рукі ёй на плечы. Рукамі адчувае цяплынъ яе цела. Яна, трymаючыся за рукавы ягонага пінжака, падымаетца насустреч яму, становіцца на каленкі і пальцамі рук блукае па ягоных руках.

— Mіхаіл Палікарпавіч! Дарагі. Ды вас тысячу раз за гэта пацалаваць можна. І больш...

Цяплынъ яе рук ён адчувае ў сябе на шыі. Сваімі рукамі абдымае яе за плечы, туліць яе да сябе, пасля бярэ далонімі рук яе галаву, некалькі раз цалуе яе твар, пасля адхінае яе галаву і, трymаючы яе ў сваіх далонях, пазірае ёй у вочы.

— А гэта ўсё-такі вельмі добра. Аксана,—кажа ён.—Яшчэ некалькі гадоў і мы будзем рабіць з гэтага цікавейшыя рэчы: і дамы, і складанейшую апаратуру. Вельмі мно-гае. Ад прастога гузіка да складанейшых дэталей для ма-шын. Я вельмі рад.

— А як я рада! А як абрадуюцца ўсе! Mіша! Ды ты-ж не ўяўляеш, што будзе!—і не заўважыла, што ўпершыню яго назвала так проста. А яго гэта абрадвала і ўсхвалявала. Ён абдымае яе, хіліць да сябе, цалуе яе ў твар, шыю і

прыкрытыя лёгкай кашуляй трудеі, бярэ яе на руکі і нясе да ложка.

Пазней Аксана, па-дзіцячаму скурчыўшыся пад коўдрай, ляжыць на ложку, на якім сядзіць, трymаючи яе плечы і галаву на сваіх далонях, Mixail Палікарпавіч.

— Ага, я ледзь не запамятала. Райком урэшце дазволіў Кастусю паехаць адсюль. Ён настойліва прасіў аб гэтым.

— Я рад. Ён таксама, значыць, вельмі моцна кахае вас... Гэная ноч у мяне нейкая асаблівая. Так-так. Вось і я хацеў сказаць. На камбінаце працуе нямецкі інжынер Пецольд. Гэта не Пецольд, гэта сын Пілацеева. Ён учора ўвечары быў у мяне. Я не ведаю, што ён хоча зрабіць, але ён вялікі нягоднік.

— Пілацеев? — Аксана здзіўлена падымает галаву. — Сын былога нашага пана?

— Так.

— Аб гэтым трэба зараз-жа сказаць Паўлу Андрэевічу.

— Так, так, трэба сказаць зараз-жа. — Mixail Палікарпавіч кідае погляд на акно, за якім пачынаецца веснавы ранак.

Мінула яшчэ чатыры гады.

Падабраўшы апошнія пакосы канюшыны, шчыльна ўтаптаўшы канюшыну ў высокія драбінкі калёс, Тарэнта Шкробат ад'яджае з поля апошнім.

Канюшына маладая і сакавітая. Пакуль падбіраў Тарэнта канюшыну і клаў яе ў драбінкі калёс, а пасля пакуль чакаў яшчэ Марылю з сынам, коні елі канюшыну і цяпер ахвотна ідуць па дарозе, падымаяочы капытамі пыл.

Вечарэе. На зямлю паспела легчы раса, і пыл, невысока ўзняўшыся, ападае.

Абапал дарогі калгасная ярына. У самай сіле авёс і ў самым цвяту лён.

Тарэнта ідзе побач з коньмі. Ён ідзе шырокімі, цяжкімі крокамі, трymаючи руку на конскай шыі. Слухае, як тарахцяць на жалезных восьях лёгкія калесныя каткі.

На калесах, на канюшыне, звесіўшы на левы бок ногі, сядзіць тарэнтава дачка Марыля. Яна сядзіць, нахінуўшыся на правы бок, абапёршыся рукой на шчыльна ўтаптаную канюшыну. Пад яе рукой, жыватом на канюшыне, падпёршы прыўзнятую ўгору галаву абодвумя рукамі, ляжыць яе сын. У сына чорныя сукрыстыя валасы. Сын пазірае ў прастору перад сабою, адкуль даўгім радам цмянных агнёў мігае поезд. За поездам сцелецца густы грукат жалеза і ў ім глухнучь працяжныя паравозныя ўскрыкі.

Калі поезд адыходзіць, марылін сын пазірае на асветленыя вокны электрастанцыі і заводаў. Плямкамі цмянага святла свецяцца вокны і хлапчук спрабуе пералічыць колькі іх. Ён рытмічна гушкае над сабою ўзнятыя ўгору босыя ногі. Далёкія цмянныя плямкі вокан ён лічыць, выставіўшы наперад руку з працягнутым у прастору ўпартым пальцам, і з тым, як ён лічыць, будынкі заводаў і электрастанцыі

шчыльней абгортваюца змрокамі і плямкі вокан святлеюцы, вырастаючи ў памерах.

Над лагчынамі ў полі ўстае туман. Туман насыцілаецца на ўсё большы простор і ўсё гусцей з тым, як выходзіць з-за лесу, за возерам, месяцаў круг. Туман засцілае далічынъ і ў тумане разам успыхваюць цэлай паскай ліхтары на дарозе, якая вядзе ад заводаў да Яснаўскага калгаса і далей, аблінаючы яго, да Тарфянай станцыі і торфзавода. Паска светлых зыркіх крапак перарываецца сцяной густой тапалёвай прысады, якая ідзе ад гасцінцу да былога панскага двара, а потым цягнецца далей аж за рэчку, адкуль мігаюць агнямі вокан дамы рабочых камбінату. Там рабочы гарадок. Ён на тым баку рэчкі, а бліжэй паміж рэчкай і тапалёвой прысадай поле, ахутанае туманам і густымі змрокамі.

— Там жыў твой дзед,—гаворыць Марыля да сына, паказваючи рукою ў поле паміж рэчкай і тапалёвой прысадай, і хлапчук, і сам Тарэнта павяртаюць галовы ўлева.

— Там?—пытае здзіўлена хлапчук.

— Ага, там.

Хлапчук маўчыць нейкі час, пазіраючи ў цёмную глухую далічынъ, а пасля кажа:

— Там страшна. Я там адзін ніколі не жыў-бы. А ты, дзед, не баяўся жыць там?

— Я?—Тарэнта здымает з конской шыі руку і прыцішае крокі, каб ісці побач з калёсамі. Калі калёсы наганяюць яго, хлапчук бачыць, як прыўзнімаецца правы тарэнтаў вус, нараджаючи хітраватую ўсмешку.—Я ці баяўся?—перапытвае ён.—Гэта, як сказаць. Можа і баяўся... А ці хутка-ж Ёська прыедзе?—пытае ён, звяртаючыся да дачкі,—хоць-бы зірнуў, што ў нас тут робіцца. Нябось і не пазнае, падумае, што не туды патрапіў...

За гэтым наганяе коней і, адвязаўшы ад дышла лейцы, ускаквае на воз. На возе стаіць каленкамі на канюшыне за плячыма ў Марылі. Ра-по-раз злёгку шморгае лейцамі і кідае хутчэй у простору, чым коням, сваё працяглее «но-о». Коні бягуць дружнай рысцю. Насустроч, у твар Тарэнту дуе з поля мяккі, насычаны росамі, вецер. і насустроч з-за ветру і з-за туману, з лагчыны, што за вялікай дарогай і за заводамі, густым россыпам зыркіх зор выступаюць агні, ад якіх адыходзіць палахлівымі зданіямі шызы балотны туман.

Менск—Галіціна.  
1933—1934 г.



Рэдактар *Б. Мікуліч*

Тэхнікдактар *І. Белкін*  
Карэктар *Е. Жылінская*

Здана ў друкарню 20/II—36 г. Падпісаны да друку 4/IV—36 г. Аб'ёу 24<sup>2</sup>, друк. аркуш.  
Знакаў у 1 друк. арк. 41.600. Папера 62×94  $\frac{1}{16}$ . Тыраж 10.185 экз. Заказ № 187.  
Ул. Галоўлітбела № Б 1076. Зак. ДВБ № 119.

Друкарня імя Сталіна, Менск, Энгельса, 2.

Нацыянальная  
бібліятэка  
Беларусі

15р.

3

ДРУКАРНЯ ІМЯ СТАЛІНА  
Менск, вул. Энгельса, 2.

Правершчыца № 56

Пры выяўленні дэфекта ў книзе  
просьба варнуць ярлык разам з книгай





ЦАНА 7 руб.

Переплёт 40 к.

800000065057 12



на белорусском языке

Н. Головач

ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Государственное

Издательство

Белоруссии

Минск — 1936